

ЗОК-23
13992

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

Кн. 7

ВЕРАСЕНЬ—СЪНЕЖАНЬ

№ 5—6

СЕЛЬСКАЯ і ЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА

Выданне Беларускага Навукова-Дасьледчага Інстытуту
Сельскае і Лясное Гаспадаркі імя У. І. Леніна,
Народнага Камісарыяту Земляробства і Саюзу Сель-
гаслеспрацаўнікоў Беларусі

МЕНСК

1928


ПАНСКАЯ ПРИРОДА БІЛОРУСІ

Надрукавана ў друкарні
Беларускага Дзяржаўнага
— Выдавецтва —
Заказ 908. Уліку 2000 экз.
Галоўлітбел 432.



БІЛОРУСІ

215011



Васіль Робэртавіч Вільямс
Член Беларускай Акадэміі Навук.

Васілевіч І. А.

Асноўныя практычныя задачы дзеля вырашэння праблемы ўраджайнасці ў БССР.

(З дакладу на аб'яднаным пасяджэнні Калегіі НКЗ і НДІ 5 лістапада 1928 г.).

Я хацеў-бы падзяліцца тымі думкамі, якія ёсьць у Цэнтральным Камітэце Партыі, у звязку з пастаноўкаю на вырашэнне праблемы ўраджайнасці.

Папярэдне мне хацелася-б адзначыць, што нас зараз зусім не задавальняюць дасягненыні ў галіне пашырэння плошчы пад тэхнічнымі культурамі, пад травасевым; нас не задавальняе пашырэнне колькасці стада жывёлы, нас не задавальняюць дасягненыні ў галіне замены і выцясненія сахі і лугам; нас абсолютна не задавальняе тое, што мы маем зараз у сельскай гаспадарцы ў адносінах да рашучых змен суадносін паміж паасобнымі культурамі, якія мы зараз маем ужо ў сельскай гаспадарцы, параванальная з тым, што мы мелі.

Мы, праўда, за апошнія гады дабіліся таго, што нашыя меркаваныні ўжо пачалі ажыццяўляцца, і вынікі гэтага ажыццяўленія—значныя. Пашырэнне плошчы тэхнічных культур было аднай з асноўных задач, якую мы праводзілі дзеля рэканструкцыі сельскае гаспадаркі, і гэтае пашырэнне плошчы пад тэхнічнымі культурамі, якое мы маем, паказвае напрамак, які праводзіцца ужо сапраўды ў галіне сельскае гаспадаркі. Гэта, паміж іншым, азначае, што наша Беларусь ужо робіцца той краінай, як гэта меркавалася намі некалькі год таму назад, краінай пераважна жывёлаводнай з тэхнічнымі культурамі, дзе плошча пад збожжавымі культурамі ўсё памяншаецца. Пры гэтым трэба адзначыць, што мы ні ў якім разе не павінны дапускаць, каб валавы збор збожжавых культур, у сувязі з зъмяншэннем пасеўнае плошчы, зъменшаўся—гэта павінна быць зроблена за кошт павялічэння ўраджайнасці ў звязку з пашырэннем плошчы тэхнічных культур.

Мы сёньня маем ужо яскрава вызначаныя раёны, якія ўступілі на цвёрды шлях, вызначаны нашымі плянамі; мы маем ужо раёны, якія заклалі фундамант, выбралі напрамак разьвіцця і напрамак гэты ўжо ажыццяўляеца, праўда, пакрыху, з тэмпам яшчэ зусім незадавальняющим нас.

На падставе таго, што мы маем, мы можам сказаць: якасць таго, што у нас ёсьць у сельскай гаспадарцы, не здавальняе нашых выманьняў: ні таго, што можа глеба даць, ні таго, што мы можам нашымі магчымасцямі дабіцца, ні таго, што нам трэба. Мы ня маем таго, што нам трэба, не таму, што гэта залежыць ад прыродных умоў, у якіх існуе, існавала і будзе існаваць сельская гаспадарка Беларусі, а таму, што падніящыце вытворчасці сельскае гаспадаркі звязана, галоўным чынам, можна сказаць—выключна, з мерапрыемствамі, якія мы можам

правесьці, якія мы здолеем правесьці, але якія мы не правялі. Мы павінны рашуча узяцца за правядзенне гэтых мерапрыемстваў. Мы востра ставім пытанье падняцца вытворчасьці, пры чым, мы навакол гэтага падымаем мільённыя масы, і на вырашэнне гэтае справы мы пусьцім усю ініцыятыву і энэргію гэтага вялізарнага калектыву.

Таму першая задача, якую мы павінны ставіць, заключаецца ў тым, каб узяць у свае руکі арганізацыю гэтых мас, іх энэргію, іх волю, узяць тыя калёсальныя мажлівасьці, якія закладзены ў мільённых масах, якія будуць вырашаць праблему ўраджайнасці; узяць у свае руکі ініцыятыву, кірауніцтва стаць на чале гэтага калёсальнага руху, якога мы яшчэ сёньня не адчуваєм, які будзе ў бліжэйшыя часы, павесьці гэтых рух па патрэбнаму нам шляху, для скарыстаныя гэтай калектывнай сілы, якая дала-б нам найбольшы ёфект пры ўмелым правільным скарыстаныні.

Таму мы зараз дапамагаем тэй падрыхтоўцы, якая вядзеца і ўзмельненых ворганах і ў іншых ворганах, падрыхтоўцы мрапрыемстваў, якія далі-б магчымасць аб'яднаць энэргію вялічэзнага калектыву, які мы падымаем, з практичнымі мерапрыемствамі, якія мы павінны ажыццяўіць, перамяшчаць нашыя мерапрыемствы з гэтай энэргіяй, каб гэта энэргія дала належны ёфект; стаць на чале калектыву нае энэргіі, якую мы разаўём у бліжэйшыя часы, кіраваць гэтай энэргіяй у патрэбным нам напрамку, на выпุсьціць яе з наших рук—вось што мы павінны мець на ўвазе ў нашай працы пры вырашэнні прамлемы ўраджайнасці.

Мне здаецца, што пры разглядзе і вырашэнні пытання ўраджайнасці трэба мець на ўвазе дзевяць асноўных момантаў, пры чым гэтыя дзевяць галоўнейших момантаў абавязкова (падкрэсліваю,— абавязкова) павінны быць увязаны паміж сабою. Калі які-небудзь з гэтых дзевяці галоўных момантаў выпадзе, калі мы пра адзін з іх праста забудзем, альбо прапусцім, лічачы яго непатрэбным, альбо не дадзім яму належнае увагі, калі ня аўладаем стыхіяй, дык ва усялякім выпадку будзем мець вынікі значна горшыя, чым тады, калі-б мы ўсе мерапрыемствы, звязаныя з прамлемай ўраджайнасці, праводзілі разам, не забываючы ніякіх, на першы погляд «дробязяў», якія могуць адыграць вялічэзную ролю.

Агульныя папярэднія заўагі.

Аб'екты, якімі мы будзем займацца, у звязку з пастаўленай намі прамлемай падвышэння ўраджайнасці, гэта: коні, плугі, угнаенне, насенне. Адносна да жывёлагадоўлі—шародзістая жывёла. З развіццем калектывізацыі і савецкіх гаспадарак, у звязку з больш культурным вядзеннем гаспадаркі, будуць з году ў год адигрываць усе большую ролю трактары. Вось тыя аб'екты, якія трэба узяць пад наш нагляд. Адносна да кожнага з гэтых аб'ектаў трэба намеціць падрабязныя мерапрыемствы на цэлы шэраг гадоў, мерапрыемствы, якія праз адпаведную колькасць гадоў нарашце зрабілі-б пераварот у кожнай з гэтых галін.

Я асабіста лічу неправільным тое, што устанавілі трохгадовы тэрмін для звышчэйшня сахі у нашай сельскай гаспадарцы: мне здаецца, што для гэтага трэба узяць значна больш кароткі тэрмін. У нас не павінна быць разрыву паміж тэхнікай сельскай гаспадаркі і культурнымі мерапрыемствамі, якія мы будзем праводзіць у звязку з пра-

блемай ураджайнасьці. Бо калі будуць такія разрывы, дык мы не атрымаем таго эфекту, які мы можам і павінны атрымаць у сувязі з затрачаемай энергіяй і сілай, у мэтах увядзення лепшай вытворчасьці ў сельскую гаспадарку.

Таксама я лічу неабходным паставіць паасобна праблему «перадзелкі» нашай жывёлы—і коняў, і кароў, і сьвіней—ня толькі праз існуючу систэму злучных пунктаў, але праз больш грандыёзную систэму мерапрыемстваў, стварыўшы такія грандыёзныя практычныя расаднікі, адкуль бы маглі-б чэрпаць сродкі для «перадзелкі» нашай Мазырскай жывёлы, якая падобна да коз, нашай «рысістай» сьвіньні, нашай «мышынай» пароды коняй,—у пародзістых коняй, сьвіней і кароў. Адна толькі систэма злучных пунктаў ня можа даць хуткага вырашэння гэтае праблемы, яна можа прывесці да разрыву ва ўсёй нашай праблеме і таму нам патрэбна арганізація больш грандыёзныя мерапрыемствы.

Трэба мець на ўвазе, што сёньня мы ведаем добра, чаму мы займаємся праблемай ураджайнасьці. Я думаю, што гэта можна сказаць адносна да ўсіх працаўнікоў Наркамзему, адносна вузкага партыйнага і савецкага актыву: нельга гэтага сказаць адносна да шырокага партыйнага і савецкага актыву, і зусім гэтага нельга сказаць адносна да сялянства і рабочых: там яшчэ ня уцямілі ясна, чаму зараз намі завастраецца праблема ураджайнасьці, чаму вырашэнне і развязванье гэтае праблемы азначае, па сутнасьці, рэвалюцыю у сельской гаспадарцы. Сёньня яшчэ трэба правесці вялічэзную працу сярод мас, каб яны, уцяміўшы сутнасьць справы, падняліся да развязвання праблемы ураджайнасьці.

Мне здаецца, што ужо зараз вызначаюцца больш-менш поўна агульныя мерапрыемствы, якія звязаны з гэтай праблемай. Гэтыя мерапрыемствы павінны быць даведзены да найшырэйших мас, ня толькі членau партыi, але да найшырэйших мас сялянства і рабочых, з тым, каб разам з высьвятленнем значэння гэтай праблемы, з растлумачэннем таго, чаму мы зараз прымушаны усё рабіць, каб развязаць праблему ураджайнасьці, даць зразумець кожнаму, што трэба рабіць, каб гэтую праблему развязаць, каб паднімць вытворчасьць у сельской гаспадарцы і г. д.

Было-б зусім памылковым, калі-б мы абмежаваліся пры вырашэнні гэтай праблемы толькі Наркамземаўскім апаратам. Калі-б мы так паставілі нашае пытаныне, дык гэта ня вырашыла-б яшчэ праблему. Было-б зусім памылковым, калі-б мы засталіся толькі ў межах партыйнага і савецкага апарату, і наогул у межах нашага апарату, пры развязанні гэтай праблемы. Мы тады працавалімся і нічога ня зробім.

Толькі тады, калі мы падыметь масы і энэргію гэтых мас, мы зможем іх скарыстаць; калі адначасова будзем падрыхтоўваць матэрыяльную базу, каб не з голымі рукамі прыступілі гэтыя масы з іхнім энэргіям дзеля таго, каб узняць ураджайнасьць,—толькі тады, калі мы дадзім гэтым масам практычныя лёзунгі па перабудове гаспадаркі, толькі у гэтым выпадку будуць вынікі.

Зараз-жа ўжо трэба давесці да шырокага ведама сялянскіх, рабочых мас, да арганізацый партыйных, да ўсіх спэцыялістых, што іменна трэба практычна рабіць па уздыму вытворчасьці сельской гаспадаркі. Гэта павінны ведаць усе спэцыялісты, незалежна ад таго, ці працуюць яны ў Наркамземе, ці не, таму, што праблема узняцца вытворчасьці сельская гаспадаркі звязана і з тым, як будзе паставлена праца у іншых адпаведных галінах, у прамысловасьці, ці будзе, напрыклад,

разрыў паміж пабудовай новых заводаў, якія будуць вырабляць угнаенныні, ці ня будзе гэтага разрыва,—трэба будзе спэцыялістым ва ўсіх галінах савецкай дзяржавы уцяміць, што азначае праблема ураджайнасці, уцяміць, што трэба рабіць для вырашэння гэтай праблемы па ўсіх галінах народнай гаспадаркі і па ўсіх спэцыяльнасцях.

Трэба, каб праблема ураджайнасці была вывучана ва ўсіх арганізацыях паасобна і шырока абгаворана. Крэдытаныя установы, пра-мысловыя, НКЗемляробства асабліва, у сваёй практычнай дзейнасці павінны вылучыць працу па развязанню праблемы ўраджайнасці, па ўзыняцьцю ўраджайнасці, каб кожны дзень можна было спэцыяльна сачыць за гэтай працай. Крэдытаныя установы абавязаны, па нашай думцы, вылучыць у сваіх крэдытаных плянах асобна крэдиты, якія будуць дапамагаць каляктывам, саўгасам і індывидуальным гаспадаркам пры вырашэнні праблемы ураджайнасці.

Але бачыце, мы яшчэ ня зусім пэўна ведаем, ці можна сказаць больш правільна, мы яшчэ зусім ня ведаем—як рабіць тое, што мы азначаем, каб узняць ураджайнасць. Тыя пастановы, якія сёньня зачыталіся, і тыя матар'ялы, якія нам вядомы,—гэта ёсьць, па сутнасці справы, кантрольныя лічбы аб становішчы, аб пэрспектывах, праўда дэталізаваныя; кантрольныя лічбы, якія павінны быць абавязкова праведзены у жыцьцё, але усё-ж такі гэта ёсьць кантрольныя лічбы, а як ажыццяўляць кантрольныя лічбы, пакуль што у нас у гэтым напрамку нічога яшчэ ня зроблены і гэта будзе трэцім этапам, па якому мы пойдзем, падышоўшы больш шчыльна да развязання гэтай праблемы.

Тут ёсьць адна апаска, што мы можам звіхнуцца, абліжаваўшыся агульнымі гутаркамі, правёўши шырачэзную кампанію па растлумачэнню і указанню, што трэба рабіць, лічучы ужо, што гэта дастатковая, што справа ўжо пайшла, а саме правядзенне практычных мерапрыемстваў перадамо толькі ў адпаведныя Наркаматы, якія будуть тэхнічна развязваць гэтыя пытаньні.

Ёсьць і яшчэ адна небяспека, што у працэсе працы нам прыдзецца сустрэцца з целым шэрагам падпраблем і малюсенькіх праблемачак, якія ня вывучаны яшчэ з навуковага боку. Навуковае дасьледванье гэтых паасобных падпраблем і праблемачак павінна быць пастаўлена асобна ва ўсёй навукова-дасьледчай працы. Ва ўсіх навукова-дасьледчых установах праблема ўраджайнасці, дасьледванье паасобных частак гэтай праблемы павінна быць як найхутчэй вывучана дзеля таго, каб сваечасова даваць тыя ці іншыя навуковыя дырэктывы, як належыць вырашыць у практыцы тое ці іншае пытаньне. Гэта праца павінна быць высунута у навукова-дасьледчых установах, трэба дабівацца гэтага самым ражучым чынам.

Якія-ж гэта 9 момантаў, якія трэба абавязкова мець на ўвазе і звязаць іх так, каб гэта было адно суцэльнае, у тым сэнсе, каб кожны з гэтих 9 момантаў абавязкова быў праведзен, быў-бы звязан з правядзеннем другога моманту, каб ня было паміж імі разрыва, каб яны былі аднолькава падрыхтаваны, каб абавязковае падраздзяленне гэтых момантаў было па паасобных арганізацыях і таварышах, з наглядам за тым, як гэтыя паасобныя арганізацыі і таварышы праводзяць працу, аказваючы ім сваечасовую дапамогу і даючы сваечасовую «узбучку».

Першы момант—гэта што павінна з эканамічнага боку рабіць само насељніцтва па развязанню гэтай праблемы. Аказваць дапамогу сваім грошовымі сродкамі, наогул матар'яльнымі сродкамі. Трэба падрабязна распрацаваць мерапрыемствы, якія бы побач з мазгавой

і мускульной сілай, якія мы будзем уздымаць, зьбіралі-б і матарыяльныя сродкі насељніцтва на неабходныя нам мерапрыемствы у неабходныя нам тэрміны, і каб гэтыя сродкі укладваліся-б дзеля падняцца вытворчых сіл сельскай гаспадаркі.

Трэба, ня гледзячы на вялікія цяжкасці, плянаваць разъмеркаваньнем матар'яльных сродкаў насељніцтва і накіроўваць частку гэтых сродкаў у тыя мерапрыемствы, якія звязаны з вырашэннем праблемы ўраджайнасці; гэта выключна цяжкая справа, але яе трэба вырашаць. Мы ня можам толькі на дзяржаўная сродкі правесці ўсе гэтыя мерапрыемствы, бо мы ня здолеем. Трэба сродкі насељніцтва і дзяржавы умела скласці, пры чым не павінны быць прапарцыянальныя адносіны. Можа быць некаторыя мерапрыемствы трэба каб цалком узяла на сябе дзяржава, некаторыя цалком трэба ускласці на насељніцтва. Вырашэнне пытання аб прыцягненіі матар'яльных сродкаў насељніцтва у вырашэнні гэтай праблемы—гэтае пытанне пакуль што яшчэ не распрацавана, але яно будзе адным з самых галоўных сродкаў дзеля правільнага вырашэння наогул гэтай праблемы.

Другі момант—мерапрыемствы дзяржавы. Тут трэба падкрэсліць, што паколькі не ад аднаго Наркамзему і яго мясцовых ворганаў будзе залежаць правядзенне усіх дзяржаўных мерапрыемстваў, якія дзяржава будзе лічыць неабходным правесці у сувязі з праблемай ўраджайнасці, пастолькі неабходна забясьпечыць сваечасовасць і поўнае правядзенне гэтых мерапрыемстваў усімі іншымі арганізацыямі.

Трэба, напрыклад, каб пабудова заводаў, вырабляючых угнаенне, якія дзяржава прызнае неабходным будаваць і ў тэрмін, якія дзяржава установіць, каб гэтая пабудова заводаў была забясьпечана, каб быў асаблівы нагляд за гэтаю працою, трэба, каб грошовыя сродкі, якія павінны накіроўвацца у вёску з усіх крыніц, сваечасова накіроўваліся.

Мерапрыемствы, якія будуць ускладзены на сел.-гасп. кааперацыю, на ВСНГ, Наркамгандаль, на савецкія і партыйныя установы, павінны быць сваечасова і поўнасцю забясьпечаны, каб быў нагляд самы жорсткі, самы уважлівы, за іх ажыццяўленнем, каб не адставалі некаторыя арганізацыі з правядзеннем у жыццё таго, што будзе на іх ускладзена па падняццю ураджайнасці.

А небясьпека, што некаторыя будуць адставаць, некаторыя будуць па свайму вырашаць гэтыя мерапрыемствы, у нас ёсьць, як аб гэтым съведчаць факты.

Таму нагляд павінен быць. Акрамя сувязі матар'яльных мерапрыемстваў сялянства з матар'яльнымі мерапрыемствамі дзяржавы, павінен быць яшчэ нагляд і над правядзеннем дзяржаўных мерапрыемстваў. Гэта ёсьць выключна арганізацыйная задача. Камусыці трэба даручыць, на якуюсці арганізацыю і паасобных таварышоў трэба ускласці адказнасці за тое, што яны будуць сачыць, як паасобныя арганізацыі, кожная паасобку і ўсе разам, будуць праводзіць дырэктывы ўраду, якія будуць і дырэктывамі партыі.

Трэцяе пытанне—разам з матар'яльнымі мерапрыемствамі неабходна зараз-жа пачаць даваць найшырэйшыя агркультурныя веды насељніцтву. Трэба неяк выбраць з усіх тых задач, з якіх складаецца праблема ўраджайнасці, выбраць тыя, якія могуць быць даведзены да насељніцтва не праз вышэйшыя навучальныя установы, не праз тэхнікумы, не праз доўгія гады навучання, а праз якіясьці іншыя сродкі, як, напрыклад, завочнае навучанне, альбо кароткатэрміновыя агранамічныя курсы, нарады і г. д.

Ва ўсякім разе, зараз задача даць агрыкультурныя веды шырочайшым масам сельскага насельніцтва зьяўляеца той задачай, якая павінна разам з усім матар'яльнымі мерапрыемствамі вырашацца. Мы расскажам селяніну, чаму мы сёньня павінны завострыць пытаньне адносна праблемы ўраджайнасьці, мы расскажам, што мы думаем рабіцу, мы скажам, як гэта трэба рабіцу, але ён ня зможа гэтага рабіцу без агрыкультурных ведаў.

Таму прасоўваныя агрыкультурных ведаў у масы сельскага насельніцтва, не разъбіаючыся адразу на ўсіх абсалютна галінах, якія мы будзе зараз падымаць, а сканцэнтраваўшы ўсю увагу толькі на некаторых галінах, найбольш важных—ёсьць трэцяя важная праблема.

Зразумела, што Наркамзэм сваімі сіламі гэтага ня зможа зрабіць. Трэба, каб усе навуковыя працаўнікі былі скарыстаны для гэтай справы. Яны павінны быць скарыстаны, дзе-б яны не працавалі, дзе-б яны не знаходзіліся.

Зусім зразумела, што тут нельга Наркамзemu абмежавацца сваімі сіламі. Сёньня гэтую грандыёзную задачу мы амаль што не началі яшчэ вырашыць.

Чацвертае пытаньне—аб кадрах спэцыялістых. Калі мы ставім тая задачы, якія сёньня былі зачытаны, на вырашэнне (калагаснае будаўніцтва, саўгаснае, індывідуальныя бядняцкія і серадняцкія гаспадаркі і г. д.), дык нам трэба мець большы лік спэцыялістых, якія маглі-б даваць параду і арганізаць справу, якія маглі-б быць расстаўлены на большую колькасць вучасткаў ня толькі тэрыторыяльных, але і па паасобных галінах сельскае гаспадаркі, нам патрэбныя тысячи пунктаў, у якіх селянін знаёміўся бы хачы-б з пачатковымі агрыкультурнымі ведамі, дзе селянін змог бы атрымоўваць параду патых пытаньнях, якія яго цікавяць.

Укладваючы вялікія гроши і матар'яльныя магчымасці, якія мы маєм, у гэтую справу, мы без кадраў спэцыялістых толку не даб'емся. Вынікі ў нас будуть не такія, якія нам патрэбны, і не такія, якіх-бы мы маглі дасягнуць.

Усе гэтыя кадры спэцыялістых павінны быць арганізаваны разам з агітацыяй сярод насельніцтва, побач з правядзеньнем матар'яльнага парадку мерапрыемстваў.

Пятае пытаньне. З боку апарату Наркамзemu неабходна забясьпечыць агрыкультурнае і арганізацыйнае кіраўніцтва ўсёй гэтай справай. Ці ёсьць якая небяспека, што гэта будзе недастаткова забясьпечана? Небяспек ёсьць шмат. Папершае, Наркамзэм будзе мець на ўсіх неабходных вучастках шмат той многаграннай працы, якая паўстане з вялікімі запатрабаванінамі, якія будуць з боку насельніцтва, і ня толькі ў матарыяльных адносінах («дай мне насыння, дай мне ўгнаення»), але і ў тым сэнсе, каб даць параду, як зрабіць тое, ці іншае. Трэба будзе, між іншым, прыстасаваць газету «Беларуская Вёска», за гэты час трэба падняць тыраж гэтай газеты да таго, каб кожныя 10 двароў ававязкова мелі адну газету, каб гэтая газета магла служыць прарадніком ідэй, якія звязаны з праблемай ураджайнасьці. Гэтая газета павінна служыць дарадчыкам па ўсіх пытаньнях, якія могуць паўстаць у звязку з разгортаўннем працы.

Каб менш зрыватца, каб менш было дэфектаў у гэтым абслугоўваныні, трэба неяк перабудаваць сыштэму працы такім чынам, каб яна забясьпечвала-бы большую магчымасць працаўца кожнаму паасобнаму працаўніку ў тым сэнсе, каб ён быў нагружан адпаведнай працай, якая, папершае, давала-б яму магчымасць гэтай працы кіраваць, а, падругое, адказваць за гэтую частку працы.

Таму я асабіста лічу рэарганізацыю ў Наркамземе, якая право-дзіцца—правільнай рэарганізацыяй. Дзякуючы гэтаму ўводзіца, праўда, у пачатковай форме, элемэнты раздэяленьня адказнасці, а па сутнасці ўводзіца сапраўдная адказнасць, бо систэма Аддзелаў, Упраўленьня і г. д. ня ўводзіць адказнасць. Трэба зьнізу установіць адказнасць, трэба раставіць свае сілы такім чынам, каб яны в дадзеным часе менш недарэчнасцяй у арганізацыйным і агрыкультурным абслугоўваныні сялянства. За прыкладамі ня трэба хадзіць далёка, яны вядомы і мне, яны вядомы і Цэнтральному Камітэту. Вось зараз мы маем досыць шпаркі тэмп калектывізацыі сельскагаспадаркі, мы амаль што падвоілі у гэтым годзе лік калектываў. Ну, а далей што? А далей мы бачым тое, што нашае агрыкультурнае і арганізацыйнае абслугоўваныне гэтых калектываў адстае, і мы ня можам абслужыць гэтыя 800—900 калектываў, якія мы маем. Некаторыя з іх развальваюцца (ёсьць, праўда, і іншыя прычыны) таксама і таму, што мы недастаткова іх абслугоўваем.

Такім чынам, тут арганізацыйнае і агрыкультурнае абслугоўваныне будзе адагрываць вялічэзную ролю, і трэба тут стварыць правільную растаноўку сіл, даць належную нагрузку на кожную асобную адзінку, раздрабіць усе нашыя мерапрыемствы на асобныя часткі, з тым, каб лепш увязаць іх ажыццяўленыне, паставіўшы на кожную частку асобных таварышоў. Гэта трэба зрабіць разам з мерапрыемствамі больш агульнага парадку.

У праблеме ўраджайнасці перш за ёсё павінна быць дадзена «ўстраска» калектыўным і савецкім гаспадаркам. А сёньня мы маем нездавальняючае становішча. Напрыклад, калі мы ў мінульым годзе праводзілі контрактацию, дык мы толькі трэцьцю частку закантрактавалі ў калектыўных гаспадарках, у параўнанні з іх агульнай вытворчасцю. Гэта-ж ёсьць поўная недарэчнасць, галавацяпства, якога нельга было дапусціць; гэта-ж проста палітычны ідыётызм, неразуменіне таго, што нельга-ж было так ставіць пытаныне, каб у калектыўных гаспадарках контрактацию праводзіць у апошнюю чаргу. Мы гэты момант прамарглі, хоць агульнае выкананыне контрактациі маем здавальняючае.

Такім чынам, абслугоўваныне калектываў і развязваныне праблемы ўраджайнасці ў калектывах—зьяўляеца першапачатковай задачай.

Пытаныне аб саўгасах. Я яшчэ ні з кім не гаварыў, але ў мяне ёсьць такая думка, што магчыма, мэтазгодна на тых Мазырскіх балотах, якія будуть асушаны, прыкладна, на 20.000 гектараў, арганізаць вялічэзную гаспадарку, якая будзе служыць рассаднікам дзеля перараджэння нашае беларускае жывёлы. Трэба мець, па мойму, такую вялікую жывёлаводную гаспадарку, ва ўсякім разе гэтае пытаныне трэба абгаварыць. Гэта будзе вялічэзным рассаднікам, які будзе даваць штогод тысячи галоў жывёлы за гроши селянству, якому мы будзем даваць крэдыт, які, разам з злучнымі пунктамі, зьявіцца магутнымі сродкамі, каб перамяніць нашу жывёлу.

Калектывы і савецкія гаспадаркі павінны ў агульнай систэме наших мерапрыемстваў заніць належнае месца,—шосты момант.

Сёмы момант: мне здаецца, што мы павінны ўвесыці прынцып прэміраваныня паасобных спэцыялістых, якія найбольш правільна, найбольш здавальняюча развязваюць сваю працу ў сувязі з праблемай ўраджайнасці. І разам з гэтай прэміяльнай систэмай павінна быць уведзена, як адзін з складовых элемэнтаў, ужо і восьмае пы-

танье,—гэта ільготная систэма для нашых гаспадарак. Такім чынам,—премія гаспадару, прэмія спэцыялісту за тое, што яны найбольш правільна развязваюць гэтае пытанье. Гэта зывіцца стымулам для палепшання ўсіяе працы; гэта зывіцца такім момантам, на якім можна будзе выпраўляць адпаведныя памылкі, які будзе служыць стымулам павялічэння ліку сялян-дасьледчыкаў. Ільготы—не наогул ільготы сельскай гаспадарцы, не наогул ільготы па ўсіх галінах, а ільготы за тыя культуры, за тыя мерапрыемствы, якія зараз трэба абавязкова праводзіць, якія звязуляюцца важнейшымі ў палітычным і эканамічным сэнсе; нейкая дыферэнцыяцыя ільгот,—гэта таксама павінна звязуляцца састаўным элементам пры развязаныні нашае праблемы.

І апошні момант—гэта прымус. Мне здаецца, што ў тых мерапрыемствах, якія тут вызначаюцца, прымус неяк выпірае і на ідзе разам з прэміямі і ільготамі; мне здаецца, што гэта павінна ісьці разам: трэба заахвочваць і прымушаць. У праекце выпірае толькі другое. Мне здаецца, што прымус абавязкова ў першую чаргу павінен быць устаноўлен да нашых савецкіх гаспадарак; мне здаецца, што там гэты прымус павінен быць досьць значным; там адны прэміі і льготы сёньня ня зусім прымянімы. Там трэба больш «плакавыраць», гэта ня так страшна (эрзумела, трэба і дапамагаць). Што тычыцца да індывідуальных і калектыўных гаспадарак, дык тут, мне здаецца, трэба праводзіць гэтыя траякага віду мерапрыемствы, якія робяць уплыў на развязыцца іх і на лепшую пастаноўку: прэмія, ільготы і прымус, пры чым гэтыя мерапрыемствы трэба неяк увязваць. Адно быве, другое заахвочвае, а ўсё разам дae лепшы эфект.

Вось, таварышы, на чым я хацеў сёньня спыніцца, аб чым трэба думаць, як мы будзем вырашыць гэтую праблему ўраджайнасці.

Паўстае адно пытанье: закручываючы так справу, ці ёсьць упэўненасць, што нашыя магчымасці адпавядаюць такому закручванню? У нас ёсьць на гэта адказ: мы абсолютна ўпэўнены, што тыя мерапрыемствы, якія мы зараз вызначаем, мы можам ажыццяўвіць цалкам на ўсе 100 проц. Мы можам правесці цалкам ўсё тое, што мы вызначаем у контрольных лічbach. Больш таго: нашыя магчымасці такія, што мы можам гэтыя мерапрыемствы, якія мы вызначаем у 10 год (падваеньне ўраджайнасці), выкананы у больш кароткі тэрмін. Справа толькі ў тым, што ў нас шмат безалабершчыны, якая ў некаторых мейсцах можа зрываць нашу працу. Таму мы бярэм нейкі больш доўгі «ільготны» тэрмін, каб прадугледзіць ўсё, каб зынішчыць гэтую безалабершчыну, бо чоткасці ў нашай працы, асабліва ў працы нашага апарату, яшчэ ня вельмі многа.

Таксама трэба ўзяць под увагу нашу прымысловасць, таварныя магчымасці і інш., якія павінны даць значную колькасць сродкаў для ажыццяўлення нашае праблемы; гэтыя магчымасці ў нас таксама досьць вялікія, каб выкананы нашу праграму.

Сёньня яшчэ зусім не скарыстана ўся тая колькасць людзей, якая ў нас ёсьць, не скарыстана ўся іх энэргія, усё ўменьне, якое яшчэ не накірована на вырашэнные праблемы павялічэння вытворчасці сельская гаспадаркі. Усё гэта дае ўпэўненасць у тым, што мы гэтыя мерапрыемствы можам выкананы.

Адно толькі трэба мець на ўвазе. Апроч усіх недарэчнасцій, звязанных з нашым апаратам, мы будзем мець яшчэ адну недарэчнасць мы будзем мець у бліжэйшыя часы абвастрэныне клясавае барацьбы на вёсцы. Мы будзем мець, у сувязі з пашырэннем сацы-

ялістичнага будаўніцтва, наступленыне кулацтва на калектывы, мы будзем мець націск на бедняцтва з боку кулакоў, каб яно ня ішло ў калектывы. Мы будзем мець выступленыні супроць нашых мерапрыемстваў, якія вядуць да аграмаджанья, да калектывізацыі. У целым раду выпадкаў кулацтва будзе зрывати нашыя мерапрыемствы, будзе перашкаджаць нам працаўца, будзе ўкліньяцца ў нашую працу. Тут патрэбна правільная расстаноўка сіл ня толькі з боку якаснага, тэхнічнага, але з боку якаснага, клясавага, палітычнага. Трэба ў працы дабівацца чоткай клясавай лініі. І разам з актыўнай дапамогай батракоў, беднатаў і сяраднякоў мы праблему ўраджайнасьці вырашым.

Зым. Прышчэпаў.

„За калектывізацыю, за ўзым ураджайнасці“.

I

Асноўнай задачай аграрнай палітыкі сучаснасці зьяўляеца праблема па ўзыму ўраджайнасці і вытворчасці ўсіх галін сельскай гаспадаркі. Недахоп спажывецкіх прадуктаў, недахоп сельска-гаспадарчай сыравіны пачынаюць становіцца галоўнымі тормазамі нашай індустрыйлізацыі і нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Якім парадкам выйсьці з сучаснага становішча, каб зыліквідаваць усе прычыны затрымліваючыя нашае гаспадарча-сацыялістычнае разьвіццё. Былі тэндэнцыі даць больш шырокі простор разьвіццю кулацкіх гаспадараў, разумеочы пад гэтым, што яны зьяўляюцца асноўнымі пастаўшчыкамі хлеба і сыравіны дзеля гораду і сацыялістычнай індустрый. Калі-б прыняць такі погляд і ўстаноўку ў аграрнай палітыцы, дык гэта адзначало-б, што мы сталі на шлях капіталістычнага разьвіцця сельскай гаспадаркі і тады зараз-жа трэба было-б адмаўляцца ад задач сацыялістычнага будаўніцтва, дыктатуры пралетарыяту і стаць на шлях пераходу да буржуазна-дэмакратычнага строю. Такога кляху дзеля разьвіцця кулацкай сельскай гаспадаркі дабіваюцца спэцыялісты з буржуазнай і дробнабуржуазнай ідэолёгіяй, чакаючыя рэстаўрацыі капіталізму, іх настроі адбіваюць прадстаўнікі правага ўхілу ў партыі. Пачытайце шэраг думак самых адказных і неадказных спэцыялістых аб задачах па ўзыму ўраджайнасці і Вы там сярод навукова-тэхнічнай тэрміналёгіі і спэцыяльных вучоных лрапаноў ўбачыце буржуазную палітыку, тоўстазадую фігуру кулака заместа пралетарскага таварыша ўраджаю. Пралетарская рэвалюцыя ў сваім руху ўперад, у сваім сацыялістычным будаўніцтве ўжо прайшла вакстаноўчы этап у гаспадарцы і робіць круты паварот на сацыялістычную рэканструкцыю гаспадаркі ў тым ліку і сельскай гаспадаркі, якая зьяўляеца пакуль што па сутнасці дробна-буржуазнай, сялянскай гаспадаркай.

Калі мы ў аднавіцельны пэрыяд разьвівалі галоўным чынам індывидуальную гаспадарку і дапушчалі досьць хуткае разьвіццё заможнай часткі сялянства, адпаведная праслойка працаўнікоў, спэцыялістых і наогул адпаведных грамадзян, палажыўшы сваю дробнабуржуазную і буржуазную ідэолёгію на «пляцформу кулацкай эканомікі», добра сябе адчувала і плыла разам са ўсім рухам нашага будаўніцтва ўперад. Калі ў сучасны момант у нашай пралетарскай палітыцы зроблены радыкальны паварот на звужэйшыя кулацка-нэпманскага сэктару гаспадаркі, усе элемэнты, ідэолёгічна сідзячыя на «пляцформе гэтай кулацкай нэпманскай эканомікі», паднімаюць гвалт або катастрофе сельскай гаспадаркі. Такі гвалт, па сусідзі справы, зьяўляеца пратэстам буржуазных элемэнтаў разам з кулаком і нэпманам супроць арганізацый сацыялістычнага земляробства і супроць нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Аднак, аб гэтым цвёрда сказаў XI Зыезд пар-

ты, у нас іншага шляху, як шлях арганізацыі сацыялістычнага земляробства, ня можа быць. Мы ня можам правадзіць нашу гаспадарчую палітыку так, каб у прымысловасці фарсіраваным тэмпам развівіаць арганізацыю сацыялістычных форм гаспадаркі, а на вёсцы сельская гаспадарка развівалася-б па шляху капіталістычнаму. Сацыялістычная індустрыя патрабуе, як базы, і сацыялістычнага земляробства, пагэтаму ў сучасны момант пры практычным правядзеніні ўсіх наших мерапрыемстваў па аграрнай палітыцы, мы павінны ў шырокім маштабу пачаць арганізацыю калектыўнага земляробства, савецкіх гаспадараў, развіцця вытворчых відаў сельска-гаспадарчай кооперацыі, разгарнуць індустрыялізацыю сельской гаспадаркі і іншыя мерапрыемствы, якія-б садзейнічалі пашырэнню сацыялістычнага сэктару ў сельскай гаспадарцы.

Пры такой устаноўцы ў нашай аграрнай палітыцы, можа скласціся уражанье, што ўсе індывідуальныя сялянскія гаспадаркі выпадаюць, як аб'екты дзеля наших мерапрыемстваў, і мы можам пакінуць аб іх клапаціца. Ігнарыраваньня індывідуальнага сялянскага земляробства ніхто ня думae праводзіць, і такая палітыка была-б абсолютна памылковай; як раз наадварот, праводзячы шпаркім тэмпам арганізацыю сацыялістычнага земляробства, мы павінны ў самым шырокім маштабе разгарнуць нашыя мерапрыемствы па ўздыму ўраджайнасці і вытворчасці індывідуальных бедняцка-серадняцкіх гаспадараў. Палітыка праводзіцца супроць індывідуальных капиталістычных, кулацкіх, эксплётатарскіх гаспадараў, а індывідуальная бедняцка-серадняцкая гаспадаркі павінны з'яўляцца аб'ектамі дзеля наших самых шырокіх і ўсебаковых мерапрыемстваў і актыўнай дапамогі, з адначасным правядзенінем іх коопэраванья, машина-індустрыяльнага абслугоўвання, электрыфікацыі, контрактациі іх таварнай працуць і правядзеніня іншых мерапрыемстваў, якія будуть садзейнічаць іх рэканструкцыі ў сацыялістычным напрамку. Яшчэ значны час патрэбную нам таварную працуцью ад сельской гаспадаркі мы будзе у асноўным адтрымоўваць ад індывідуальна-бедняцка-серадняцкага земляробства, і мы павінны актыўна ўвесць час дапамагаць таму бедняцка-серадняцкаму сялянству, якое, не перайшоўшы да калектыўнага земляробства, будзе весці індывідуальную гаспадарку. Такім чынам, праводзячы зараз нашу пралетарскую аграрную палітыку, мы ў сучасны момант бярэм курс на фарсіраванне развіцця сацыялістычнага земляробства праз арганізацыю калгасаў і саўгасаў, на шпаркае развіццё бедняцка-серадняцкіх гаспадараў, з адначасным коопэраваннем іх, праводзячы разам з гэтым і іншыя мерапрыемствы, якія-б затрымлівалі развіццё кулацкага-капіталістычнага форм землякар'стянства.

Такая агульная ўстаноўка па аграрнай палітыцы патрабуе і ва ўмовах Беларусі ўвядзенія цэлага шэрагу зымен і дадаткаў ў нашу палітыку і практыку правадзімых намі мерапрыемстваў. Цяпер усе правадзімые намі мерапрыемствы неабходна накіраваць такім чынам, каб яны садзейнічалі хуткаму развіццю сацыялістычных форм земляробства і садзейнічалі хутчэйшаму ўздыму ўраджайнасці.

Пагэтаму, ва ўмовах Беларусі, правадзімую намі систэму мера-прыёмаў неабходна папоўніць такімі новымі мерапрыёмаўмі, якія-б сапраўды садзейнічалі развіццю сацыялістычных форм земляробства і дапамагалі-б уздыму ўраджайнасці і вытворчасці ўсіх культур і галін сельскай гаспадаркі. Абсалютна пара выкінуць з галавы некаторых спэцыялістых думкі, што ва ўмовах хБеларусі, нібыта дзяя-куючы аграрнай перанаселянасці і малазямельлю, адсутнічаюць спрыяючыя ўмовы шырокаму развіццю сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Практычныя шляхі па арганізацыі сацыялістычных форм сельскай гаспадаркі намі выразна вызначаны і практична выпрабаваны, і такімі мерапрыёмаўмі зьяўляеца арганізацыя буйных савецкіх гаспадараў, калектывізацыя, індустрыйлізацыя і коопэраванне сялянства.

Што намі ў працягу пяці год мяркуеца практична зрабіць дзеля таго, каб сапраўды і відавочна павялічыць сацыялістычны сэктар у нашай сельскай гаспадарцы? Па-першае, намі ў працягу пяці год мяркуеца пашырыць плошчу нашых савецкіх гаспадараў на 50.000 гектар за кошт мэлірыраваных зямель, на якіх будуць арганізоўвацца буйнейшыя, па нашых умовах, гаспадаркі—ад трох, пяці і дзесяці тысяч гектар. Гэтыя знева арганізуемыя гаспадаркі разам са ўсімі саўгасамі павінны зьявіцца базамі па вытвору ў вялікім ліку племенай жывёлы, глоўным чынам буйнай рагатай жывёлы, сывіней, птушак,—па вытвору тэхнічных культур, гатунковага насеннага матар'ялу, плодовых дрэў і гэтаク далей. Роля гэтых гаспадараў будзе накіравана з аднаго боку на вытвор усіх гэтых каштоўных матар'ялаў з тым, каб пасля іх у вялікім ліку распаўсюджваць сярод сялянства, з тым, каб гэтыя матар'ялы садзейнічалі ўздыму вытворчасці ў шэрагах індывидуальных сялянскіх гаспадарках. З другога боку, гаспадаркі павінны зьявіцца таварнымі базамі дзеля сацыялістычнага гораду па вытвору ў вялікім ліку малочных прадуктаў, мяса, тэхнічных, збожжавых культур, гародніны, садовіны і г. д. Калі ў іншых саюзных Рэспубліках буйныя гаспадаркі арганізоўваюцца галоўным чынам збожжавых культур, дык, ва ўмовах Беларусі, мы будзем вытвараць цэлы шэраг таварных прадуктаў, у адпаведнасці тэй універсальнасці, якая маецца ў нашай інтэнсіўнай сельскай гаспадарцы. У гаспадарчых умовах Беларусі адны збожжавыя культуры не дадуць належнага гаспадарчага эфекту, як гэта дасыць вытвор розных культур, адпавядаючых систэме нашай сельскай гаспадаркі. Па-другое, мы мяркуем плошчу пад нашымі калектыўнымі гаспадаркамі ў працягу пяці год давесці да паўмільёна гектар. Такім чынам, калі ўзяць усю плошчу пад савецкім і калектыўнымі гаспадаркамі, дык разам пад сацыялістычным земляробствам у Беларусі будзе к канцу пяцігодзьдзя 652 тысячи гектар. Бязумоўна, што ўсе нашы і калектыўныя гаспадаркі будуць адначасна базамі па вытвору каштоўных матар'ялаў дзеля сялянскіх гаспадараў і разам з гэтым базамі па ма-саваму вытвору розных таварных прадуктаў дзеля горада і індустрый.

У гэтым сельска-гаспадарчым будаўніцтве перад намі павінна, як канкрэтная задача стаяць такая—пашырыць лік саўгасаў і калгасаў так, каб таварная прадукцыя гэтых гаспадараў у асноўным здавальняла спажывецкія запатрабаванні ў розных прадуктах рабочае клясы і давала-б значную прадукцыю розных тэхнічных культур дзеля нашых фабрык і заводаў. Адразу свайму сацыялістычнаму будаўніцтву ў сель-

скай гаспадарцы мы павінны надаць мэтавую канкрэтную ўстаноўку з тым, каб кожны ўдзельнік гэтага будаўніцтва ясна разумеў, чаго к канцу пяцігодзідзя мы павінны дабівацца, і, у адпаведнасці з гэтым, не наогул працаўца, а паставіць зусім канкрэтныя задачы. Калі толькі мы задаволім у асноўных спажывецкіх прадуктах рабочую клясу і дадзім значны процэнт сырвіны нашай індустріі, тады мы зусім лёгка даб'емся нашага дзяржаўнага рэгуляваньня гандлем і саб'ем ваявіты тон кулака-нэммана правадзімымі іншымі гаспадарчымі мерапрыёмствамі, возьмем іх у свае рукі і будзем кіраваць так, як захочам, ідуцы па шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Бязумоўна, што лягчэй за ўсё нам будзе ўдавацца арганізацыя савецкіх гаспадараў, але ж калі прыняць пад увагу нашу абсалютную абмежаванасць у слабодных зямельных фондах на Беларусі, дык у асноўным усё-ж такі прыдзецца націскаць на арганізацыю калгасаў, якія будуць утварацца на землях працоўнага карыстаньня і мэліараваных. Дзеля калгасаў ва ўмовах Беларусі больш широкая перспектыва, чымся дзеля савецкіх гаспадараў, што неабходна мець на ўвазе пры арганізацыі сацыялістычных форм земляробства.

Па-трэцьце, мы думаем у бліжэйшыя пяць год фарсіраваным тэмпам правадзіць індустрыйлізацыю сельскай гаспадаркі, праз індустрыйлізацыю, мэханізацыю і машынізацыю сельской гаспадаркі ўвесці такую тэхніку, якая-б дала магчымасць каласальнам разгарнуць вытворчасць працоўных, занятых у гэтай галіне будаўніцтва. Калі пры капіталізму ў нас стагодзьдзямі была нізкая ўраджайнасць, абсалютна нізкая вытворчасць усіх галін сельской гаспадаркі, дык усё гэта тлумачыцца систэмай эксплётатацыі, нізкай тэхнікай, якую ўжываў капіталізм, праводзячы эксплётатацыю працоўных вёскі. Застаўшаяся нам у спадчыну самая прымітыўная тэхніка ў земляробстве і да гэтага часу застаецца адным з галоўнейшых тормазаў у развіцьці ўсяго прагрэсу ў сельской гаспадарцы, развіцьці вытворчасці сельской гаспадаркі, затрымлівае ўздым ураджайнасці. Як у старыя часы малебнамі, так у сучасны момант голай агітацыі нельга ўздымаць ураджайнасць і вытворчасць сельской гаспадаркі; толькі паехаўши на сталёвым кані тэхнікі, на магутнасці электрычнай энергіі будзе магчымасць працоўным і земляробу аседлаць варожыя стыхія прыроды і прымусіць глебу расквісці новымі, багатымі ўраджаямі на абрашарах у пачатку сацыялістычнага, а таксама і індывідуальнага, коопэраванага земляробства.

Па-моему, мы зусім мала да гэтага часу цікавіліся праблемамі ўзданыя новай тэхнікі і новых машын у нашу сельскую гаспадарку, і горш таго,—некаторыя чуць не абаранялі той пункт погляду, што, ва ўмовах нашага вялікага аграрнага беспрацоўя, нават непатрэбна новая тэхніка паколькі яна можа толькі пашырыць аграрнае беспрацоўе вёскі. Тупыя дамастроі нашай аграрнай палітыкі, інтарыруючыя індустрыйлізацыю сельской гаспадаркі, клапацяцца толькі аб тым, каб нагрузкіць працоўных земляробаў працай (мабыць думаючы, што ён толькі працай і будзе сіт), і ня думаюць аб падніцці вытворчасці працы, між тым як толькі пры максімальным разгортванні вытворчасці магчыма злыквідаваць аграрнае беспрацоўе. Мы пагэтаму, стаючы на пункце погляду хутчэйшага разгортвання індустрыйлізацыі, вызначаем у працягу бліжэйшых пяці год адчыніць такі лік розных індустрыйльных прадпрыёмстваў, каб праз іх к канцу пяцігодзідзя перапрацаўваўся такі процэнт ад таварнае часткі прадукцыі: па бульбе—80 проц., па лёну-валакну—60 проц., па маслобойняму насенню—80 проц., па малаку—70 проц., па садовіне і га-

родніне—10 проц. і па мясу—30 проц. Такая па сутнасці значная індустрыяльная перапрацоўка прадуктаў сельскае гаспадаркі каласальна ўздыме прыбытковасць нашай сельскай гаспадаркі, прыбытковасць на душу наслынцства, перавядзе цэлы шэраг культур і галін сельскае гаспадаркі з спажывецкіх натуральных рэяк на таварныя рэйкі таварнай гаспадаркі, з далей растучай прыбытковасцю.

Ня можам не заўважыць той кідаочайся ў вочы факт, што абсолютна большы процант усёй працы сялянства праводзіца без машины, у ручную, або з зусім прымітыўнымі машынамі, якія ня здолеюць значна падняць вытворчасць селяніна. Карыстаньне складанымі машынамі і прыладамі зусім немагчыма, а іншымі ледзь магчыма ў дрэсной сялянскай гаспадарцы. Пагэтаму, самы хараکтар сялянскай гаспадаркі зьяўляецца адным з асноўных тормазаў к большаму развіццю вытворчасці селяніна. Адзіным выхадам з такога становішча зьяўляеца пераход сялянства да буйнага калектывнага земляробства. Але-ж прымаючы пад увагу, што доўгі час будзе існаваць шмат індывідуальных гаспадарак, нам, скарыстоўваючы прынцыпы і мэтады ксопэрразаньня, патрэбна будзе ў самай значнай колькасці дабіца ўжываньня ўсіх тых машын і прылад, якія-б каласальна пашырлі вытворчасць працоўнага сялянства. Па-моіму, мы недастаткова праццаўвалі і прадумалі форму і парадак шырокага распаўсюджваньня новых машын і новай тэхнікі ў сялянскіх гаспадарках, а таксама і таго, якія ў першую чаргу працэсы пачаць поўнасцю мэханізаваць.

Па-першае, мне здаецца, што зусім бяспрэчным зьяўлецца неабходнасць тэхнічнай перапрацоўкі прадуктаў сельскае гаспадаркі (малака, бульбы, лісу і г. д.), па-другое, пара і ў нашых умовах паставіць, як практичную задачу, дабіца стапрацэнтнай мэханізаціі малацьбы, значна пашырыць мэханізацыю касьбы, жнітва, радавога пасеву, ліквідацыі ў некаторых раёнах сох і замены іх плугамі. Дзеля шэрагаў мэханізаціі і машынізаціі індывідуальных сялянскіх гаспадарак асноўнымі формамі будуть зьяўлецца пасялковыя і машынныя таварысты, якія на Беларусі пакуль што вельмі слаба разгорнуты і слаба працуюць, а тым часам толькі праз гэтыя аб'яднанні мы даб'емся шырокага ўжываньня ў коопэраванай індывідуальнай гаспадарцы новай тэхнікі, новых машын, якія зьяўляюцца важным фактарам па ўздыму ўраджайнасці і вытворчасці ў сельскай гаспадарцы.

Наогул-жа, нам больш стала трэба прадумаць пытаньне як фарсіраваць мэханізацыю нашай сельскай гаспадаркі так, як гэта мы зрабілі з мэліарацыяй, дзе працэс мэханізацыі рэгуліроўкі буйных вадаірыемнікаў, працес мэханізацыі ўспашкі асушаных балот, праз арганізацыю фрэза-трактарных калён, практична намі вырашаецца, здаецца з посьпехам, чым абсолютна мы ня можам пахваліцца па мэханізацыі щэлага шэрагу іншых працэсаў працы ў сельскай гаспадарцы. Каласальны посьпехі амэрыканскага і заходнезўрапейскага земліробства праводзяцца і дасягаюцца толькі на базе лепшай тэхнікі, а між тым мы да гэтага часу ня ведаем, як нам практична скарыстаць электраэнэргію ў сельскай гаспадарцы, і мы пакуль, што больш ні да чаго не дадумаліся, як да ўжываньня электраэнэргіі толькі дзеля асьвятлення, якое ў нашай вытворчасці нে адыгрывае амаль ніякай ролі. Такім чынам проблема індустрыялізацыі сельскай гаспадаркі зьяўляеца дзеля нас зараз каранным важнейшым фактарам у спрэве ўздыму вытворчасці сельскае гаспадаркі, і мы думаем на працягу 5 год укладзецца ў індустрыялізацыю, машынізацыю і элек-

трыфікацыю сельскай гаспадаркі 73 мільёны рублёў, акрамя сродкаў самаго насельніцтва.

Чацьвёртым шляхам у арганізацыі сацыялістычных форм земляробства зьяўлецца працэс усебаковага вытворчага і іншага коопэраваныня індывідуальных сялянскіх гаспадараў. У працягу пяцігоддзя магчыма будзе ўцягнуць у розныя віды сельска-гаспадарчай кооперацыі ўсе сто процентаў сялянскіх двароў, пры гэтым, як ужо практыка коопэрацыйной працы паказала, што лягчэй за ўсё ўцягваць насельніцтва ў крэдытную і снабжэнчанска-збытавую віды коопэрацыі і куды цяжэй будаваць спэцыяльныя віды коопэрацыі. Між тым толькі праз спэцыяльныя віды коопэрацыі магчыма паступова правадзіць аgramаджаныне індывідуальнай сялянскай гаспадаркі і давідаца ўздыму ўраджайнасці і вытворчасці наогул.

Калі разглядаць каапэрацыю як систэму, праз якую мы будзем правадзіць арганізацыю сацыялістычнага земляробства (іншага погляду ў нас і быць ня можа), дык у бліжэйшы час нашага коопэрацыйнага будаўніцтва ўся наша ўвага і праца павінны быць накіраваны на арганізацыю і разьвіццё, галоўным чынам, розных спэцыяльных відаў сельска-гаспадарчай коопэрацыі. Сетку нізовых коопэрацыйных аб'яднаньняў у бліжэйшы час трэба разгарнуць так, каб магчыма было арганізаваць шэраг спэцыяльных саюзаў, некаторыя з якіх ужо зараз началі арганізоўвацца. У адпаведнасці з харакатарам нашай беларускай сельскай гаспадаркі і розна вырысоўваеца неабходнасць у арганізацыі такіх аб'яднаньняў. Калгасаюз, які будзе аб'яднаць розныя віды калектыўных гаспадараў, мэліарацыйныя, машынныя, пасялковыя таварысты, малочна-жывёлаводны саюз, які будзе аб'яднаць малочную коопэрацыю і правадзіць працу па палепшчанню ўсіх відаў жывёлы, у перспектыве на базе далейшай спэцыялізацыі сельскай гаспадаркі, гэты саюз у такім універсальным выглядзе не застанеца, і неабходна будзе вылучыць новыя спэцыяльныя саюзы: плодавінсаюз, які будзе аб'яднаць садоўніцтва, гародніцтва, з тэхнічнай перапрацоўкай гэтых прадуктаў, а таксама і пчаларыства, насенсаюз, аб'яднаючы таварысты, якія займаюцца выращваннем гатунковага насення, якое ў бліжэйшыя гады павінна адыграць цэлую рэвалюцыю ў нашых мерапрэнствах па ўздыму ўраджайнасці. Вось тыя некаторыя спэцыяльныя саюзы, аб якіх магчыма ужо зараз ставіць пытаныне і па шляху якіх у бліжэйшы час будзе праходзіць спэцыялізацыя сельска-гаспадарчай коопэрацыі.

Такім чынам, і ў наших Беларускіх умовах мы практычна вызналяем зусім выразныя шляхі па арганізацыі сацыялістычнага земляробства. Земляўпарадкаваныне, якое займаецца да гэтага часу абслугоўваннем індывідуальных гаспадараў, патрабуе перагляду сваёй палітыкі ў бок большага садзейнічання разьвіццю калектыўных форм земляробства, а мэліарараваныя землі павінны зьявіцца базамі для арганізацыі буйных савецкіх і калектыўных гаспадараў.

II

Мінулы год зъяўлецца першым годам шырокай працы па калектывізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі. За адзін год выраслі 509 калгасаў, дзякуючы чаму лік калгасаў павялічыўся на 122 проц. Практыка працы па арганізацыі калектыўнага земляробства паказала, што мы маем, па-першае, шырокое імкненыне да калектывізацыі з боку батракоў і бедняцка-серадняцкага сялянства, якое ня бачыць добрых гаспадарчых перспектываў ад вядзеньня дробнай індывідуальнай гас-

падаркі; па-другое, мы маєм шырокія зямельныя магчымасьці дзеля арганізацыі калектыўнага земляробства, асабліва калі ўзяць фонды зямель працоўнага карыстаньня, якімі зараз карыстаецца бедняцка-серадняцкае сялянства, і паніжэнне норм зямельнага карыстаньня заможных пры земляўпаратаваныні дзеля знава арганізуемых калгасаў, а таксама—вялікія абшары мэліяруемых балотных зямель, як прыстасоўваемых пад калёнізацыю, і землі мэліоратычных таварыстваў; па-трэцяе, нас штурхаем на шлях шырокай калектывізацыі і той факт, што мы ўкладаем дзесяткі мільёнаў грошай (а будзем укладаць сотні мільёнаў рублёў) у індывідуальную сельскую гаспадарку і ніякага сельска-гаспадарчага эфекту ня маєм. Тым часам з поўнай адказнасцю і съмела можна сказаць, калі мы належную частку гэтых грошай накіруем на калектыўнае земляробства, дык у бліжэйшыя гады пасля гэтага атрымаем значны гаспадарчы эфект і злыкідаем існуючыя перабоі ў сельска-гаспадарчых прадуктах і сыравіне, на якіх зараз адчуваецца вялікое запатрабаванье. Такім чынам, і ва ўмовах Беларусі мы маєм вялікі рух з боку батракоў і бедняцка-серадняцкага сялянства за калектывізацыю, маєм зямельныя абшары, на якіх будзем арганізоўваць калектыўнае земляробства і маєм неабходныя грошовыя сродкі і капиталы дзеля калектывізацыі.

Справа пасяляховасьці пашыранай арганізацыі новага земляробства залежыць цяпер, галоўным чынам, ад таго, наколькі мы самі здолеем арганізаваць працу па калектывізацыі. Між тым прыходзіцца прызнацца, што ўвесь наш партыйны, дзяржаўны і грамадзка-каапэратыўны аппарат пакуль што націкае на агітацыйна-прагандыстычны бок справы калектывізацыі, што, праўда, зразумела пры некаторай непадрыхтаванасці і практичнай няўмеласці наших спэцыялістаў практична арганізоўваць калектыўнае земляробства.

Што перашкаджае разъвіццю калектывізацыі? Якія прычыны часамі зрывают новыя і разбураюць існуючыя калгасы? Якія асноўныя хваробы ў нашым калгасным будаўніцтве і што трэба зрабіць, каб злыкідаваць усе гэтыя перашкоды?

Першай асноўнай прычынай, якая тармазіць калектывізацыю,—зьяўляецца поўная адсутнасць рэгулярнай, систэматычнай разьбітай па пэрыядах, працы пры арганізацыі кожнага знава арганізуемага калгасу. Некаторыя думаюць, што кожны новы калгас магчыма арганізаваць па старой казцы—так, сёньня, развернуць агітацыйна «кавёр-самалёт» наших мерапрыёмстваў (земляўпаратаванье, аградапамога, крэдыт і інш.) і новенкі, прыгожы калгас адразу з-пад зямлі і выскочыць,—і пасля гэтага інструктар з каапэрациі паскача на яго зарэгістрацыю. Іншыя думаюць, што раз справа ідзе аб калектывізацыі, дык кожнаму знава арганізаваному калгасу адразу па ўсім інстанцыям «прыпісаць» земляўпаратаванье, аградапамогу, індустрыйлізацыю, племянное жывёлаўводства, і ў калгасе адразу ўсё паявицца. А ад такіх установак «адразу ўсё» выходзіць «нічога», акрамя суталакі і шуму калія калгасаў, замест сур'ёзнай і систэматычнай працы па арганізацыі кожнага новага калгаса.

Мне думеца, што ўсю працу пры арганізацыі новых калгасаў трэба будзе разьбіць па пэрыядах.—Першым пэрыядам зьяўляецца, галоўным чынам, зіма, калі намі павінна быць праведзена организацыйная праца па арганізацыі новых калгасаў, і ў гэты час мы іх павінны юрыдычна аформіць і зарэгістраваць і ўключыць у плян земляўпаратаванья той-жэ вясной. Другім пэрыядам зьяўляецца вясна і

лета, у які час павінны абавязкова закончыцца земляўпарадкаваньне, з разрахункам, каб новы калгас азімае засеяў на тэрыторыі калгаса; у вясновы-летні пэрыяд, калі ёсьць мажлівасці ў новага калгаса, ён праводзіць і вазводзіць будынкі на вызначаных дзеля калгаса плошчах. Трэці пэрыяд пачынаецца з гэтае восені і канчаецца восеньню наступнага году; у гэты час канчаткова ў асноўным павінна быць скончана праца па арганізацыі гаспадаркі калгаса: павінна быць скончана ўзвядзенне будынкаў, набыты жывы і мёртвы інвэнтар, складзен арганізацыйны вытворчы плян і праведзены іншыя неабходныя мерапрыемствы, якія-б забясьпечвалі далейшае плянавае развязанье гаспадаркі.

У адпаведнасці з вызначанымі пэрыядамі працы па арганізацыі новых калгасаў павінна быць разъмяркована і праца аграномаў і ўсіх іншых спэцыялістых, якія абслугоўваюць калгасы і ў адпаведнасці з вызначанымі пэрыядамі неабходна прыстасаваць і сама крэдытаваньне калгасаў. Я думаю, што калі мы разаберем працу па належных пэрыядах, дык гэтым самым мы наладзім і палепшым нашу працу пры арганізацыі калгасаў, ад чаго тэмп сацыялістычнага земляробства толькі пашырыцца і тады кожны спэцыяліст і кожны працаўнік, звязаны з гэтай справай, дасканала будзе ведаць, што і калі яму рабіць.

Другая прычына, якая ставіць пад пагрозу арганізацыю і далейшае развязанье зінава арганізаваных калгасаў, зьяўляецца дробнасць іх зямельнай тэрыторыі (у сярэднім 72 га). Такая зямельная тэрыторыя ня можа зьявіцца базай дзеля арганізацыі буйнага сацыялістычнага земляробства, і таму зараз-жа паўстае пытаньне аб устанаўленні алтымальнага разьмеру плошчы калгаса. Такім оптымумам, па думцы НКЗ, павінна быць тэрыторыя ад 120 гектараў да 500 гектараў і болей. Гэтакіх велічыні тэрыторыі калгаса мы павінны дабівацца, галоўным чынам, пры арганізацыі калгаса на землях працоўнага карыстання; калі-ж будзе ўтварацца калектыўная гаспадарка на землях калёнізацыйнага фонду, дык яна можа быць і ў некалькі тысяч гектараў. Такіх плошчаў пад калгасы мы павінны дабівацца, як ідэалу, але-ж калі будуть ўтварацца дробныя калгасы, дык мы і іх павінны падтрымліваць і ўсебакова ім дапамагаць і прымаць усе меры дзеля іх далейшага пашырэння.

Цяпер, якімі практичнымі мерапрыемствамі і сродкамі мы будзем мець мажлівасць дабіцца арганізацыі буйных па тэрыторыі калгасаў? Мы ў сёлетнім годзе пры арганізацыі калгасаў на землях працоўнага карыстання ня выходзілі за межы аднай земляўпарадкоўваемай вёскі і таму ўтвараліся калгасы дробныя. Мне думаецца, каб дабіцца большых тэрыторый дзеля калгасаў на землях працоўнага карыстання, нам неабходна адразу з некалькіх суседніх мяжуемых вёсак вылучыць групы жадаючых перайсці да калектыўных форм земляробства. У парадку межсялённага і ўнутрысялённага земляўпарадкаваньня выдзяліць ім у адным месцы зямлю і разам з гэтым упараткаваць вёскове насельніцтва, якое пажадае застацца пры пасёлкава-індывідуальным землякарыстанні. Калі мы ўжывем такую камбінацыю па аўяднанню груп некалькіх вёсак, ужывем мэтад межсялённага земляўпарадкаваньня, дык тады і на землях працоўнага карыстання мы будзем мець перспектыву на арганізацыю буйнага калгаснага земляробства.

Само сабою зразумела, што на землях калёнізацыйнага фонду мы будзем арганізоўваць толькі буйныя калгасы.

Цяпер паўстае пытаныне—як быць з тымі дробнымі калгасамі, якія ўжо арганізаваны і ня маюць ніякіх пэрспектыв на сваё пашырэнне; зразумела, што на вядзенне звычайнай палёвой гаспадаркі яны асаблівых пэрспектыв дзеля свайго разьвіцця ня маюць. Да гэтага ліку гаспадарац адносіцца значная частка гаспадарац, арганізаваных на землях працоўнага карыстаньня, а таксама і калгасы, арганізаваныя на былых садова-гародных дзяржаўных гаспадарках. Па мойму, усе такія дробныя калгасныя гаспадаркі, калі яны ня маюць пэрспектыв дзеля свайго пашырэння тэрыторыі,—неабходна зараз-жа вызначыць дзеля арганізацыі там буйных садова-гародных і малочных гаспадарац, арганізаваць сад у 30—50 гект., дык гэта будуць буйнейшыя прымысловыя гаспадаркі з калёсальнейшым прыбыткам, і тады, бязумоўна, яны будуць мець багатую пэрспектыву дзеля свайго разьвіцця.

Трэцім момантам, патрабуючым практычнага вырашэння, зьяўляецца ўрэгульянне пытаньня аб фінансавых укладаньнях у нашае калгаснае будаўніцтва. Са ўсёй адказнасцю можна сказаць, што мы яшчэ да гэтага часу не дабіліся рацыональнага скарыстоўвання тых вялікіх сродкаў, якія мы ўкладаем у калектыўнае земляробства. І калі справа працягнецца так і надалей, дык можам укласці дзесяткі мільёнуў рублёў і ня будзем мець ні калгасаў, ні калектыўнага земляробства. А між тым мы ўкладаем вялікія сродкі ў гэтыя новыя формы земляробства, дзеля таго, каб такім чынам арганізаваць высоката-варныя гаспадаркі, якія-б давалі шмат сельска-гаспадарчай прадукцыі нашай прымысловасці.

Вядома, што калгасы арганізуюцца ня дзеля таго, каб толькі задавальняць спажывецкія запатрабаваныні калгаснікаў, а між іншым ёсьць шмат такіх тэндэнций, калі гаспадарка арганізуецца, выходзячы толькі з сваіх «самаецкіх» запатрабаваньняў; разам з гэтым бываюць выпадкі, калі доўга-тэрміновы крэдыт, вызначаны на палепшаныне гаспадаркі, расходуецца на спажывецкія патрэбы. Пры такіх расходованих сродкаў пры калгасным будаўніцтве ёсьць пагроза, што мы не даб'емся належнага гаспадарчага эфекту ад нашага калгаснага будаўніцтва, аб гэтым мы павінны сігналізаваць зараз-жа і прыняць рашучыя меры, каб на ўкладваемыя дзяржавай сродкі арганізоўваліся моцныя, паказальныя па гаспадарчаму эфекту, буйныя гаспадаркі, у параўнанні з дробнымі, каб яны сваёй, у першую чаргу, гаспадарчай справай паказывалі шлях, па якому павінна пайсьці ўсё бедняцка-серадняцкае сялянства. Таму наша дзяржаўнае, а таксама і кааперацыйнае кіраўніцтва пры капитальных укладаньнях у калектыўныя гаспадаркі павінны быць самым цвёрдым і адказным.

Надалей нельга дапусціць такога становішча, калі за атрымліваемыя ад дзяржавы сродкі адказвае толькі сам калгас. Бываюць выпадкі, што калгас шмат грошай расходуе на спажывецкія патрэбы гаспадаркі, не арганізуе гаспадаркі і пасля разваліцца, і потым ня знайдзеш нікога адказнага за прапаўшыя гроши; і выходзіць, што няма ні грошай, ні калгаса. Такія выпадкі могуць пашырыцца пры тым становішчы, калі ў нас цяпер шмат дробных калгасаў, калі ў нас яшчэ мала ўмелых арганізатораў калектыўных гаспадарац.

Мне думаецца, што ў самым пачатку арганізацыі кожнага знева арганізуемага калгаса, неабходна дакладна вызначыць, колькі наогул патрэбна сродкаў, улічваючы сюды і сродкі самага насељніцтва, аб'яднаемага ў калгас, і колькі патрэбна крэдыту; дасканала вызначыць,

на якія гаспадарчыя выдаткі гроши будуць скарыстаны і ў якой паступовасьці. Непасрэдна за іх правіловае скарыстоўянне адказвае кіраўнік калгасу (старшыня Праўлення разам з Праўленнем) пад непасрэдным наглядам і адказнасцю раённага агронома, які вызначан дзеля арганізацыі калгасаў. Пры гэтым, як правіла, рашуча трэба будзе правесці такую палітыку пры нашых кредитных капітальных укладаннях у кожны калгас, каб увесь наш укладаемы капітал пайшоў на будынкі, складаныя машыны і прылады, куплю жывёлы, адчыненне індустрыйальных прадпрыемстваў. Пры такіх умовах у дзяржавы будзе пэўная гарантыва ў тым, што ўкладзеныя сродкі застануцца за калектыўным земляробствам; і разам з гэтым такі парадак фінансавання будзе моцнай гарантый супроць распаду калгасаў. Пры такіх умовах арганізацыі калектыўнага земляробства кожны знава арганізуемы калгас заўжды застанецца, незалежна ад таго, ці выйдзе некалькі членаў, ці іх прыбудзе ў калгас, бо зямля застанецца і ўкладзены намі капітал будзе ў будынках, інвэнтару, прадпрыемствах і іншых формах недзялімага капітулу. Такая палітыка і парадак фінансавання гарантует нас у тым, што там, дзе пройдзе арганізацыя калектыўнага земляробства, яно такім і застанецца і будзе разъвівацца, а пры сучасных умовах у нас гэтай гарантый няма.

Чацьвёртым момантам, патрабуючым свайго выразнага вырашэння, зьяўляецца цвёрдая і выразная ўстаноўка на бязумоўнае шырокое развязціе індустрыйальных прадпрыемстваў у калгасах. У нашых старых калгасах,—як толькі яны ўзмацнеюць,—пачынаюць паяўляцца тэндэнцыі за пераход да індывідуальна-дробных гаспадарак. Чым гэта тлумачыцца такое нарастанье дробна-буржуазнай ідэалёгіі ў калгаснікаў, якая расце амаль не роўналежна ўзросту гаспадаркі? Пытанье, па мойму, простае і зразумелае,—чаму гэта некаторыя беднякі выбіраюць калгас, як трамплін, пры дапамозе якога магчыма было-б пераскочыць у індывідуальныя сераднякі. Як-бы там ні было, а кожны перашоўшы ў калгас атрымлівае больш зямлі, чымся індывідуальный гаспадаркі, кредитная і іншая дапамога таксама большая, чымся індывідуальным гаспадаркам, падатковая палітыка таксама спрыяе хутчэйшаму гаспадарчаму росту. Пры такіх спрыяющих умовах часта калгасная гаспадарка абзаводзіцца такімі машынамі, прыладамі, жывёлай і іншым, якое мала чым адрозніваецца ад індывідуальнага сялянскага; і як толькі маёмысьці накопіцца да такога ліку, што кожная сям'я можа атрымаць серадняцкую норму маёмысьці (дасягнулі індывідуальная-сялянскага ідэалу), так і пачынаецца «буза» за разьдзел; пры гэтым завіруху пачынаюць самыя адсталыя і злосныя элемэнты, якія пачынаюць «палітыку» з таго, што іх усё не здавальняе, і «жуюць жвачку» да таго часу, пакуль і астатніх членаў не разложаць, а пасля гэтага—разьдзел, або чыстка. Часамі, па нашаму недагляду, злосным элемэнтам удаецца вычысьці здаровых і паслья і этага яны аднаголосна рашаюць пытанье аб пераходзе да індывідуальных форм карыстання; былі выпадкі, калі тайком рассяляліся на «чырвоныя пасёлкі», або хутары.

Чым усё гэта тлумачыцца? Па мойму, тут адна і асноўная прычына ў тым, што мы ў калгасах ня ўводзім такія буйныя машыны, прылады, не адчыняем індустрыйальных прадпрыемстваў, і рост калгасаў ідзе па ўзору сялянскага інвэнтару, лёгка дзялімаму. Справа-

буем у калгасе ўвесыці трактар, адчыніць завод, паставіць агнітры-
валы будынкі, правесыці электрыфікацыю, і паслья гэтага ў самых
адсталых элемэнтаў ня будзе паяўляцца думка аб пераходзе да ін-
дывідуальнай гаспадаркі. Акрамя таго, без індустрыйлізацыі і элек-
трыфікацыі наших калгасаў немагчыма будзе ўводзіць там новую
вышэйшую тэхніку ў гаспадарку, ператвараць гаспадарку ў са-
прауды соцыялістычную, бо ёсьць пагроза, што рост у некаторых
калгасах пры калектыўнай працы можа пайсьці па шляху індыві-
дуальных накапленняў замест калектыўных гаспадарчых на-
накапленняў; а толькі апошні парадак будзе адчыніць усе большую
і большую перспектыву сацыялістычнага развіцця калектыўнага
земляробства. Таму зусім зьяўлецца незразумелым, чаму гэта нека-
торыя працаўнікі і ўстановы ігнаруюць і не праводзяць індуст-
рыйлізацыю ў наших калгасах. Па мойму, у абавязковым парадку
неабходна прымусіць праводзіць палітыку і практичную працу па
індустрыйлізацыі калгасаў, а таксама і самі калектыўныя гаспадаркі
павінны праявіць самую шырокую актыўнасць за адчыненне
індустрыйльных прадпрыемстваў, бо ўжо з практикі вядома, што
лепш за ўсё развязваюцца тыя калгасы і саўгасы, у якіх ёсьць та-
кія прадпрыемствы.

Пятым пытаньнем зьяўлецца дасканалае вызначэнне
і разъмежаваныне функцый і абавязкаў паміж рознымі установамі,
якія займаюцца калгасным будаўніцтвам. Каля гэтага пытаньня
складаліся часам хваравітыя тэндэнцыі, што магло адбіцца на са-
міх мерапрыемствах па калектывізацыі, а між іншымі паспяхо-
васць нашай працы будзе ў значнай ступені залежаць ад дружнага
кантакту ўсіх установаў, якім належыць працаўца па калгаснаму бу-
даўніцтву. Да гэтага часу яскрава ня вызначаны і не разъмяркованы
функцыі паміж зямельнымі і кааперацыйнымі установамі, і іх неаб-
ходна зараз-жа вызначыць са ўсёй яснасцю. Былі нават такія тэндэн-
цыі, каб усю агранамію зямельных установаў, асабліва памочнікаў
раённых аграномаў, якія вызначаны працаўца выключна па калгас-
наму будаўніцтву, перадаць Калгассаюзу і гэтым самым ізоля-
ваць зямельныя ўстановы ад калгаснага будаўніцтва, ці паста-
віць зямельныя ўстановы ў такое становішча, каб яны, наогул
займаліся «калгасным будаўніцтвам». Такі абліжаны-бюрокра-
тычны, вузка-ведамственны пункт погляду ня прынят і ня можа
быць прынятym. Усе ўстановы—земельныя, крэдытныя, каапера-
цыйныя—павінны быць прыцягнуты да практичнай працы па
калгаснаму будаўніцтву і працаўцаў у поўным кантакце.

Размежаваныне працы, мие думаецца, неабходна вызначыць. У та-
кім парадку зямельныя ўстановы праз агранамічны персанал, асаблі-
ва праз спэцыяльна вызначаных аграномаў, праводзяць працу, галоў-
ным чынам, па арганізацыі новых калгасаў і праводзяць іх агранаміч-
нае абслугоўваныне там, дзе німа куставой агранамії; яны-жа право-
дзяць земляўпарадкаваныне, мэліорацию і іншыя мерапрыемствы.
Кааперацыйныя ўстановы праводзяць поўнасцю кааперацыйна-арга-
нізацыйнае і гаспадарчае абслугоўваныне калгасаў, займаюцца аргані-
зацыяй новых калгасаў, праводзяць аграабслугоўваныне праз спэцыяль-
ную і куставую агранамію, пры гэтым апошняя займаецца, галоўным
чынам, ужо арганізаванымі калгасамі: крэдытныя ўстановы вызна-
чаюць колькасць крэдыта, парадак крэдытаўваныня і ўсё гэта право-
дзяць такім чынам, каб крэдит садзейнічаў хутчэйшаму гаспадарчаму
ўздыму таго ці іншага калгаса. Усе звесткі аб працы па калгасах па-
вінны прадстаўляцца зямельным установам і калгассаюзам.

Я спыніўся на асноўных прынцыпах, але-ж калі іх правесьці, дык зусім выразна будуць вызначаны функцыі устаноў, праводзячых працу па калектывізацыі, ад чаго тэмп мерапрыемстваў толькі пашырыцца.

Вось тыя некаторыя з асноўных пытанняў, урэгуляваўшы якія, мы, бязумоўна, ўзмацнім і пашырым тэмп калектывізацыі.

III

Разам з развіцьцём сацыялістычных форм земляробства, асноўнай задачай усіх нашых мерапрыемстваў па сельскай гаспадарцы зьяўляецца задача па ўздыму ураджайнасці і наогул вытворчасці нашай сельскай гаспадаркі, пры чым, у гэтай працы кіруочы тон, яскрава паказальны эфект, павінны зрабіць нашы Савецкія і калектывныя гаспадаркі. Наогул, мы лічым, што магутны эфект вытворчасці ў сельскай гаспадарцы мажліў, калі дробнае індывідуальнае земляробства ўсё пярайдзе да буйнага калектывнага, аднак паколькі нам прыдзецца доўгі час мець справу з індывідуальнай гаспадаркай, у адпаведнасці з гэтым прыходзіцца распрацоўваць і мерапрыемствы.

Ва ўмовах Беларусі аднай з асноўных прычын, затрымліваючых ўздым ураджайнасці, зьяўляецца слабае і недастатковое ўгнаенне нашых глеб, і, тым часам, добра ведаючы гэтае, мы яшчэ не выкасалі ніякай актыўнасці і здольнай працавітасці, каб, мабілізаваўшы нашы мажлівасці, паспяхова вырашыць праблему ўгнаення. Такія элементы, як лубін, торф, вапнаванне, попел, фосфар; касцянная мука, на Беларусі або маюцца ў дастатковым натуральным выглядзе, або лубіну, пелюшкі, сэрадэлы магчыма нагатаваць так, каб поўнасцю задаволіць нашы запатрабаванні. На справе пакуль што выходзіць як раз наадварот:—лубіну кожную вясну не хапае, торфам, вапнай, попелам амаль ніхто не карыстаецца, фасфарыты і касцянную муку не началі здабываць і выходзіць, што бязъмежныя мажлівасці, практычна зусім рэальная ў вырашэнні праблемы ўгнаення, застаюцца абсалютна не выкарыстанымі і побач з гэтым галодная, без ўгнаення, земля дае нам галодныя ўраджая.

Як практычна Наркамзем мяркую вырашыць пытаньне ўгнаення?

Па-першае, мы думаем у працягу бліжэйшых пяці год дабіцца поўнай лубінізацыі такіх раёнаў, як Меншчына, Бабруйшчына, Мазыршчына, Магілеўшчына, Гомельшчына і давесці пасеў лубіну пад ўгнаенне да 600.000 гектараў. Дзеля гэтага патрэбна арганізаваць дзяржаўныя выхавальнікі насеннага матар'ялу лубіну, практыкаваць контрактацию лубіну ў сялянства, аслабаніць плошчы пад лубінам, ал сельскага гаспадарчага падатку і інш.

Сярод сялянства памянёных раёнаў пары дабіцца таго, каб зялёнае ўгнаенне лубіну зрабілася самым папулярным ўгнаеннем.

Па-другое, на Беларусі маєм шмат торфу, які яшчэ не пачалі скарыстоўваць у широкім маштабе, як ўгнаенне. З сёлетняга году пары пачаць практычнае ўжыванне торфу дзеля ўгнаення. У нас на Беларусі ніяма тэй акругі, ні раёну, дзе-б ня было торфу, дзякуючы гэтаму самому торф можа адразу стаць ўгнаеннем у кожнай сялянскай гаспадарцы. Здабыванне торфу ў вялікім маштабе дзеля ўгнаення ў нас будзе арганізавана шляхам саматужнай і мэханічнай здабычы. Ужо у сёлетнім годзе ў Гомельшчыне здабывалася тарфяная падсыцілка, але-ж мы ёй так мала цікавіліся, што яна была прададзена ў другія раёны саюзу, бо мы самі ня сумелі яе скарыстаць. К канцу пяцігодзьдзя мы вызначаем мэханічнай здабычы торфу

дзеля ўгнаення прыблізна 25.000.000 пуд., але ж мне здаецца, што дзеля асноўнай часткі сялянства прыдзеца разгарнуць саматужную здабычу торфу, асабліва ў тых мясцох, дзе торф знаходзіцца пад бокам. Ідэя тарфянога угнаення павінна ў першую чаргу зрабіцца папулярнай сярод самых аграномаў, большасць якіх да гэтага часу практична яшчэ ня ведае, як яго ўжываць, і хто-ж будзе паказваць, як ужываць торф, як не аграном, і, мабыць, прыдзеца належным чынам падрыхтаваць самую агранамію і дзеля сялянства выпусціць шмат папулярнай літаратуры, плякатаў, увесці ўжываньне торфу, як угнаенне, ўва ўсе праграмы нашых агранамічных курсаў і г. д.

Па-трэцяе, мы на Беларусі маєм значнае заляганье вапны; адначасна з гэтым значная тэрыторыя сучаснай Беларусі, галоўным чынам, глебы Віцебшчыны і Полаччыны, дзеля ўздыму ураджайнасці патрабуюць вапнаваньня. Працу з вапнаваньнем мы амаль не праводзім тым часам, як у некаторых частках РСФСР, дзе ўжо ў сёлетнім годзе вызначаеца пад вапнаваньнем соткі тысяч гектар. Калі дзеля паўднёвых і паўднёва-захадніх раёнаў мы ва ўсю шырню высоўваем, як галоўнейшую задачу па угнаенію, луб інізацыю, дык дзеля паўночных раёнаў ня меншай задачай зьяўляецца вапнаваньне. Пачынаючы ўжываньне яго з саўгасаў, калгасаў, сялян-дасьледчыкаў мы думаем фарсіраваць яго ўжываньне так, каб к канцу пяцігоддзя завапнавалася ня менш пяцісот тысяч гектар.

Па-чацьвёртае, у нас кожны год дарма губіцца каласальная маса попелу, як у сялянскіх гаспадарках, таксама і на нашых фабриках і заводах. А попел нам патрэбен, як каштоўнае угнаенне, і пагэтаму неабходна ў парадку урадавых дырэктыў дабіцца, каб увесз з дрыўянога апалу попел з усіх нашых прамысловых прадпрыемстваў перадаваўся-б зямельным установам дзеля скарыстання яго, як угнаенне, і дзеля гэтых же мэт попел зьбіраўся-б і ва ўсіх сялянскіх гаспадарках.

Па-пятае, на Беларусі, дзякуючы таму, што ёсьць сыравіна-фасфарыты, косьці,—мы можам наладзіць фактычны вытвар гэтага штучнага угнаення. Касцяная мука здабывалася на Беларусі і ў дарэвалюцыйны час. НКЗ дабіваецца цяпер ад Ураду зараз асыгнаваць сродкі на пабудову фасфарытных і кастамольных заводаў, з тым, каб ужо было прыступлена да іх будавання, і фасфарытны завод будаваць з такім разылікам, каб ён даваў 1 мільён пудоў угнаення ў год, а кастамольны завод даваў да 600 тыс. пуд. угнаення.

Калі мы вызначаемыя мерапрыемствы па угнаенію ў належным маштабе правядзем, калі само сялянства ў сваіх гаспадарках праз устаноўку скрынак і бочак дзеля гнаёвай жыжкі і іншым парадкам больш пачне запасацца органічным угнаенінем, тады мы адрэзу справу па ўздыму ўраджайнасці прасунем наперад.

Аднак, пры мабілізацыі ўсіх нашых мажлівасцяў унутры Беларусі, мы без значнага завозу штучнага угнаення з пазамеж Беларусі поўнасцю праблемы угнаення ня вырашым. Нашаму Ураду перад Саюзам неабходна са ўсёй катэгарычнасцю паставіць пытаньне аб большым завозе угнаення ў Беларусь, бо са ўсёй катэгарычнасцю магчыма заявіць, што без дастатковага завозу угнаення ў нас у Беларусі мэліарацыя і калёнізацыя на балотах можа працягіцца і будуть зрываваць нашы мерапрыемствы па ўздымку ўраджайнасці. Раёны з такімі беднымі глебамі, як Беларусь, патрабуюць большай долі штучнага угнаення, чым-ся ім давалі да гэтага часу.

Як заходня-эўрапейская практика паказала, каласальну ролю ва ўздыме ўраджайнасці адыгрывае ўжываньне гатунковага, высока-

якаснага насеннага матар'ялу. Вырашваныне ў самой Беларусі гатунковага насення пачынаецца амаль што ў пяршыню, і галоўная затрымка ў разгортваныні працы тая, што ў нас няма пачатковага насеннага матар'ялу, які праз нашы саўгасы і коопэрацыйныя аўяднаныні можна было-б вырашчываць і пасыля даваць насељніцтву. Паколькі з адпаведных раёнаў РСФСР нам, напэўна, ня ўдасца выпісаць пачатковы матар'ял, нам зараз-жа яго трэба будзе здабыць з пазамеж і разгарнуць з бягучага году насеннаводную справу так, каб к канцу пяцігодзьдзя ў нас 25 проц. усяго пасеўнага матар'ялу было чыста гатунковым. Пры той недастатковай увазе насеннагадоўлі і пры tym ігнарыраваныні гэтай справы з боку коопэрацыйных цэнтраў, якое зараз ёсьць, магчыма паўстаць пагроза коопэрацыйнага зрыву насеннаводных мерапрыемстваў. Але-ж я думаю, што мы прымусім усіх коопэрацыйных працаўнікоў сур'ёзна адносіца да насеннаводства, і гэта справа і па лініі коопэрацыі хутка будзе разгорнута да патрэбных нам разъмераў. Да катэгорыі мерапрыемстваў, палепшаючых якасць насення і ўздымаючых ураджайнасць, адносіца ачыстка пасеўнага матар'ялу, якога ў сёлетнім годзе мы вызначаем ачысьціць 50 проц., і пашырыць гэтую справу так, каб у канцы пяцігодзьдзя быў ачышчаны ўесь насенны матар'ял.

Пры вырашэнні пытання ўраджайнасці ў нашых умовах неабходна ў першую чаргу мець на ўвазе ліквідацыю кармовага голаду сярод жывёлы. НКЗ вызначае наступныя шляхі па вырашэнню кармовага пытання: па-першае, палепшаныне натуральных сенажацій, якія без нашых і сялянскіх мерапрыемстваў прыйшли да поўнага занядобу; па-другое, шырока распачаць арганізацыю штучных пасьбішчаў; па-трэціце, дабіца значнага пашырэння пасеву караньплодаў; па- чацьвёртае, шырока распачаць ужываныне сіласаваных кармоў; пятym мерапрыемствам зьяўляецца пашырэнне тэмпу пераходу на шматполье з tym, каб 50 проц. усіх гаспадарак к канцу пяцігодзьдзя карысталася шматпалёвым севазваротам.

Праз спэцыяльнае агранамічнае абслугоўваныне, праз спэцыяльнае забяспечаныне сродкамі вытворчасці, ліквідаваць агранамічную запушчанасць на тых плошчах, дзе ўжо праведзена земляўпарадкаваныне.

Асобным спэцыяльным заданнем ува ўсёй нашай працы стаіць пытаныне па пашырэнню тэхнічных культур лёну і канапель, як сырвінных рэсурсаў. І ў гэтай галіне мы вызначаем такія мерапрыемствы: па-першае, у працягу двух год скончыць землеўпарадкаваныне ільнаводных раёнаў; па-другое, у працягу трох год ва ўсіх ільнаводных раёнах увесыці шматпалёвый севазвароты; па-трэціце, у бліжэйшыя пяць год у ільнаводных раёнах увесыці гатунковае насенне і поўную ачыстку насеннага матар'ялу, арганізаваць у гэтых-же раёнах некалькі спэцыяльных ільнаводных савецкіх гаспадарак; па- чацьвёртае, праз контрактацию ў меліарацыйных таварыствах, дабіца пасеву, галоўным чынам, канапель і лёну, ня менш 15.000 гектар на меліарацыйных землях.

Садоўніцтва і гародніцтва ў бліжэйшыя часы зробіцца аднэй з самых таварных галін сельскае гаспадаркі і пры тэй каласальнай зацікаўленасці гэтай справай з боку сялянства, якая зараз назіраецца, мы можам дабіца, пры самых малых затратах сродкаў, дзіўных посьпехаў. Па садоўніцтву самае важнае даць пасадачны матар'ял; і мы да канца пяцігодзьдзя, праз свае выхавальнікі, павінны выгадаваць кожны год дзеля насељніцтва ня менш двух-трох мільёнаў дрэў і поўнасьцю забяспечыць усім неабходным насенным матар'-

ялам па гародніцтву; пры гэтым, усе прыгарадныя раёны ў абавязковым парадку ў пэўным процэнце сваёй зямельнай тэрыторыі павінны весьці гародную гаспадарку.

Паралельна з утварэннем кармовай базы, мы мяркуем больш шырока разгортваць працу па жывёлаводству. Паступова наша сельская гаспадарка з году ў год прымае яўна жывёлаводны напрамак, але-ж сама якасьць нашай усёй жывёлы (буйнай рагатай, сівіней, птушак) надэвычайна нізкая. Па палепшанью буйнай рагатай жывёлы нам неабходна прыняць шэраг мерапрыемстваў па барацьбе з ялавасцю, шляхам абавязковага ўтрымлівання быкоў вытворнікаў у саўгасах, калгасах, пасёлках, прадастаўленне ільгот па зямлі, падатку, таму індывідуальному сялянству, якое будзе ўтрымліваць палепшаных быкоў-вытворнікаў і вырашчаць племенных быкаў. Далей, нам неабходна арганізаць шэраг племенных гаспадарак у існуючых саўгасах, і асабліва ў буйных саўгасах, якія мы будзем арганізоўваць на мэліарараваных землях з такім разлікам, каб у бліжэйшыя некалькі год мы давалі сялянству тысячамі штук племенную рагатую жывёлу. Кожная акруга павінна мець па некалькі племенных гаспадарак, а цяпер мы маём такі абмежаваны лік племгаспадарак, што яны пакуль-што зьяўляюцца нібы музэмі дзеля лябораторных заняткаў наших прафэсароў.

Па сівінагадоўлі колькасць сівіных заводаў і расаднікаў-множнікаў мы думаем пашырыць так, каб у працягу пяці год на Беларусі 50 проц. сівіней было племенных, а ў працягу 10 год усе на сто працэнтаў сівіны былі пародзістыя. Разам з гэтым праз птушак-кральчатыя заводы неабходна задаволіць запатрабаванні насельніцтва і гэтым племматар'ялам.

Нармальнаяе раззвіццё жывёлаводства мажліва толькі ў тым выпадку, калі належным чынам паставім вэтэрынарнае аблугоўваньне жывёлаводства і, разам з пашырэннем вэтсеткі і належным яе абсталіваннем, мы думаем значна пашырыць навукова-дасыследчую працу Вэтэрынарна-Бактэрыялётгічнага Інстытуту і яго працу па вытвору прышчэпнага матар'ялу дзеля прымянеńня прафілактычных мерапрыемстваў.

Пры пашырэнні наших дзяржаўных і кооперацыйных мерапрыемстваў, накіраваных на ўздым ураджайнасці, мы проектуем выдаць закон аб абавязковых дзеля самага сялянства мерапрыемствах. У кожнай вёсцы пры правядзеніи мерапрыемстваў па палепшанью гаспадаркі заўжды знаходзяцца рэакцыйныя злачынныя элемэнты, якія зрывают ініцыятыву перадавога сялянства. Выданьнем закону аб абавязковых мерапрыемствах мы развязкам ініцыятыву і самадзейнасць перадавой часткі сялянства, яго пастановы будуть абавязковыя дзеля ўсіх, ад гэтага рэканструкцыя сельскае гаспадаркі базуноўна пашырыцца.

На першых парах прынцып абавязковасці мы ўводзім толькі па некаторых асноўных мерапрыемствах, а менавіта: абавязковае ўядзеніе шматпольля, ачыстка насеннага матар'ялу, палепшанье сенажаціяў, барацьба з сарнінамі, шкоднікамі і інш. У год, у два трэба дабіцца таго, каб гэтая мерапрыемства былі сапрауды абавязковыі, а пасля іх магчыма будзе больш пашырыць. Дзеля правядзенія гэтага закону патрэбна будзе мабілізаваць сельчэйкі, кам-каманды, сялянскі актыў і з сёлетняга году дабіцца яго шырокага ажыццяўлення.

Паколькі ўздым ураджайнасці і раззвіццё вытворчасці сельской гаспадаркі ставяцца, як актуальнаяя задачы сёньняшняга дню,

і ва ўзварушаньні іх адказнейшую ролю адыграе агранамія, выклікаеца пільная неабходнасьць узмациць нашу агранамічную сетку шляхам палепшаньня матар'яльнага становішча агранаміі, выпрацоўкі лепшых мэтадаў і форм яе працы, катэгорычнае аслабаненне агранаміі ад усялякай іншай працы і цэнтралізацыя агранамічнай сеткі, з тым, каб яна была ў выкананьні сваіх мерапрыемстваў пад поўным кірункам АкрЗА. Адным словам, агранамію пары вызваліць ад таго, дзікага становішча, што на ёй у раёне ездзяць усе, каму толькі лень, і, дзякуючы гэтаму, зрываютца ўсе агранамічныя мерапрыемствы.

Разам з гэтым, праз школы і настаўніцтва, праз агранамічныя курсы і сялянскі актыў, партыйныя і камсамольскія ячэйкі неабходна разгарнуць так актыўнасць нашага сялянства каля паставленаых задач, каб сапраўды сёлета пачалася агранамічная рэвалюцыя ў беларускай сельскай гаспадарцы.

А. Прохараў.

Шлях вырашэння проблемы ўраджайнасці Менска-Слуцка-Барысаўскага раёну Б. С. С. Р.

Пры хуткім тэмпе нашага грамадзкага разьвіцця, пры росце за-
патрабаванняў гораду і вёскі, а таксама пры значным узроўніце на-
шае прымысловасці і марудным тэмпе узросту вытворчасці сельскай
гаспадаркі, відавочны тыя супяречнасці, якія маглі-б узынікнуць
дзеля разьвіцця ўсяе народнае гаспадаркі. У выніку такога магчы-
мага становішча перад нашай партыяй і ўладай паўсталі актуальнае
пытацьне—«аб проблеме ураджайнасці». Сутнасць гэтае проблемы,
у першую чаргу, была накіравана дзеля ажыццяўлення у зернавыя
гаспадаркі чарназёмнай часткі Саюзу. У далейшым, прыймаючы пад
увагу надзвычайнае нізкі ўзровень ураджайнасці ў гаспадарках нячор-
назёмнай часткі Саюзу, а таксама дадзеная даволі высокай ураджай-
насці на палёх дасьледчых устаноў, асобных саўгаскіх, калгаскіх і
некаторых больш культурных сялянскіх гаспадарках, зараз, зусім нор-
мальная, пытацьне аб проблеме ураджайнасці набыло агульна-саюзнае
значэнне. Але дзяяючы таму, што тып і харектар эвалюцыі сельскае
гаспадаркі у Саюзным маштабе не зьяўляецца маналітным, а вар'іруе
у залежнасці ад мясцовых эканамічных і натуральна-гістарычных
умоў (якія ў Саюзным маштабе прадстаўляюць надзвычайную розна-
стайнасць), таму зусім бяспрэчна, што тыя шляхі і мэтады, якія па-
вінны быць зараз вызначаны для вырашэння проблемы ураджай-
насці, павінны быць строга раёнованы і прадстаўляюць простае сълед-
ства конкретных запатрабаванняў таго ці іншага тыпу гаспадаркі
кожнага раёну. Бо зразумела, што кожнае мерапрыемства, якое накі-
роўваецца на дапамогу разьвіццю сельскае гаспадаркі, яно карысным
можа быць толькі тады, калі будзе асвоена гаспадаркай.

Дзеля таго, каб больш яскрава ўпэўніцца ў неабходнасці раённага
падыходу да вырашэння проблемы ураджайнасці, мы спынім нека-
торую ўвагу на наступным схематычным аглядзе найбольш выразных
раёнаў. Пры гэтым, у першую чаргу возьмем дзеля прыкладу такія
багатыя ў натуральна-гістарычных адносінах сельска-гаспадарчыя
раёны чарназёмнай часткі Саюзу, як—Паволжжа, Паўночны Каўказ,
Урал, Сібір і інш. Там мы маєм даволі землезабяспечную, экстэнсыв-
ную—зернявую гаспадарку, якая яшчэ у сучасны момант мае вельмі
значную не вастаноўленую пасяўную плошчу, дзяяючы таму, што не
хапае цягавой сілы, а таксама мае няўстойлівы і адносна нівысокі ўра-
джай з тae галоўнае прычыны, што ўжываецца нізкага культурнага
узроўню тэхніка апрацоўкі глебы.

З гэтае кароткае харектарыстыкі адзначаных зернявых раёнаў
выяўляеца, што тут першымі элементарнымі мэтадамі павялічэння
ураджайнасці будзе пашырэнне пасяўной плошчы і палепшэнне

тэхнікі апраўкі глебы праз забяспечаньне насельніцтва цягавой сілай і лепшымі сельска-гаспадарчымі машынамі.

Што-ж датычыца больш бедных, у натуральна-гістарычных адносінах, сельска-гаспадарчых раёнаў нечорназёмнай часткі СССР, дык там маем значна меньшую землезабяспечаную, больш інтэнсіўную чым у зернявых раёнах, з больш нізкімі, але больш устойлівымі ураджаямі і ўжо з жывёлаводным ухілам, гаспадарку.

Зразумела, што ў гэтых раёнах шляхі і мэтады павялічэння ўраджайнасьці зьяўляюцца больш складанымі, чым у раёнах зернявой гаспадаркі, бо тут пытанье ураджайнасьці праз натуральна-гістарычныя і грамадзка-еканамічныя ўмовы шчыльна звязанаўцца з усёй сістэмай гаспадаркі.

Не застанаўліваючыся на больш дробнай раённай харктастыцы, а таксама на шляхах і мэтадах вырашэння проблемы ураджайнасьці нечорназёмнай часткі Саюзу, мы пераходзім да заходнай часткі Саюзу—Беларусі, дзе, у паравананні з вышэйадзначанымі сельска-гаспадарчымі раёнамі, маем найбольш бедную натуральна-гістарычную (асабліва глебавую) умовы; вельмі значныя плошчы яшчэ не асвоеных балотных угодзьдзяў малую земlezабяспечанасць, найбольшую інтэнсіўнасць, некалькі вышэйшы узровень ураджайнасьці, чым у сельска-гаспадарчых раёнах РСФСР і значна ніжэйшы, чым сярэдні ураджай Саюзу, але за то больш устойлівы па асобных гадох. Ня гледзячы на таі харкты сельскай гаспадаркі Беларусі, дзе, дзякуючы інтэнсіўнасьці, існуе ўстойлівасць, г. з. незначнае хістаньне ўраджаю па асобных гадох, усё-ж неабходна констатаваць, што тэмп узросту яго хаця і нясупынны, але надзвычайна марудны.

Марудны тэмп росту беларускага ўраджаю і яго нізкі ўзровень, у паравананні з сярэднім саюзным ураджаем, неабходна тлумачыць дзіўнома галоўнымі прычынамі. Па першае, значна горшымі натуральна-гістарычными умовамі і, па другое,—глыбокай натуральнасьцю сельскай гаспадаркі, якая зьяўляецца вынікам моцнай раздробленасці і неадпаведнасці мясцовага рынку, шляху зносін і іншых умоў, тыпу сельскай гаспадаркі. Тып сельскай гаспадаркі Беларусі магчыма ахарктарызаваць як жывёлаводчы мясаінтэнсіўны, з прымесю тэхнічным паляводствам. Адсюль відавочна, што вырашэнне проблемы ураджайнасьці на тэрыторыі Беларусі павінна ісьці па шляху зынішчэння затрымліваючых інтэнсіфікацыю сельскай гаспадаркі прычын, і пры гэтым, ня толькі ў сэнсе падняцца тэмпу ўзросту ўраджайнасьці, а ў напрамку павялічэння вытворчасці і таварнасьці сельскае гаспадаркі.

Усе галоўныя прычыны, якія затрымліваюць тэмп інтэнсіфікацыі сельскае гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі, могуць быць падзелены на дзіве группы. Першая група прычын можа быць акрэслена—грамадзка-еканомічнымі, альбо «агульна-беларускімі». Другая—«спэцыяльна-агранамічнымі», альбо «дробна-раёнымі».

Да першай групы прычын будуць датычыца:

1. Стварэнне адпаведнага унутранога рынку збыту праз шырокую індустрыялізацыю і за ўладаньне пазамежнымі рынкамі збыту.
2. Будаўніцтва чыгунак, шосаў і спэцыяльнага транспорту для пе-равозак прадуктаў інтэнсіўнай сельскай гаспадаркі.
3. Шырокое развіццё сельска-гаспадарчай прымесловасці.
4. Узмацненне тэмпу мэліорацыі балот, плошча якіх раўняецца каля 20 проц. ад усёй тэрыторыі Беларусі.

5. Узмацненне тэмпу землеўпарадкавання і спыненне далейшага драбленыя сялянскіх гаспадарак.

6. Кордынальным вырашэннем праблемы павялічэння ўраджайнасці будзе зъяўляцца соцыялістычная рэканструкцыя сельскае гаспадаркі, г. зн. перавод дробных сялянскіх гаспадараў на падставе больш высокай тэхнікі, на рэльсы буйнага аб'яднанага прадпрыемства.

Соцыялістычная рэканструкцыя сельскае гаспадаркі павінна ісьці не толькі па шляху колектывізацыі, але і па шляху спэцыяльных відаў кооперацыі. Бо, калі па шэрагу аб'ектыўных прычын, пры сучасных організацыйных формах дробнай сялянскай гаспадаркі, мы ня можам уніфіцироўкі актуальнейшыя агркультуры мерапрыемствы, дык у саўгасах, калгасах, і вытворчых коопэратаўах з аб'яднаным землекарыстаньнем гэта дасягаецца даволі проста. Акрамя адзначаных пераваг буйнай гаспадаркі над дробнай, неабходна дадаць, што толькі буйная форма організацыі зъяўляецца найбольш пэўным методам паслаблення натуральнасці і павялічэння таварнасці гаспадаркі.

Да другой групы—«спэцыяльна-агранамічных прычын» павінны датычыцца:

1. Абавязкова правідлове вызначэнне напрамку разьвіцця кожнай галіны сельскай гаспадаркі, альбо іншай—вызначаны напрамак разьвіцця той ці іншай галіны сельскай гаспадаркі павінен адпавядаць яе эволюцыі.

2. Набыццё і шырокае распаўсюджаныне сярод насельніцтва спэцыяльна-тэхнічных ведаў (агранамізацыя) і

3. Наяўнасць вузка-спэцыяльных умоў кожнае галіны.

Да вышэйадзначаных прычын першае групы неабходна дадаць, што яны да сучаснага моманту больш-менш аблікаркаваны на старонках мясцовай прэсы, і таму больш падрабязна ў гэтым выпадку на іх застанаўляцца ня будзем. Што-ж датычыцца другой групы прычын, дык, як мы адзначалі, яны павінны разглядацца ў больш вузкім—раённым маштабе, што і складае асноўную мэту нашага артыкулу. Пры гэтым, застановімся на спэцыяльных прычынах і шляхах далейшай інтэнсіфікацыі сельскае гаспадаркі, а съледна і вырашэння праблемы ўраджайнасці, якія ў першую чаргу датычыцца Менска-Слуцка-Барысаўскага сельска-гаспадарчага раёну. Мы вышэй адзначалі, што праблема ўраджайнасці на тэрыторыі Беларусі, а г. зн. у тым ліку і Менска-Слуцка-Барысаўскага с. г. раёну, павінна вырашыцца ў напрамку павялічэння вытворчасці і таварнасці сельскае гаспадаркі. Таварнай галінай у сельскай гаспадарцы павінна быць малочнае і мясное жывёлаводства (буйнае рагатае быдла і сывіноводства). Адсюль відавочна, што жывёлаводнай, пры гэтым асабліва племнай справе, сярод тых мерапрыемстваў, якія будуць вызначаны дзеля вырашэння праблемы ўраджайнасці, павінна быць удзелена адпаведная увага. Што-ж датычыцца іншых вузка-спэцыяльных прычын, альбо умоў спрыяючых разьвіццю жывёлаводства, дык на тэрыторыі Менска-Слуцка-Барысаўскага с. г. раёну у першую чаргу неабходна аднесці кармове пытаньне. Зразумела, што без належнага вырашэння у гаспадарцы кармовага пытаньня, нават і пры здавальняючай організацыі племнай справы, жывёлаводства ня можа быць паставлена на належную вышыню дзеля таго, каб быць галоўнай таварнай галіной. У дадатак да такой пастановкі пытаньня неабходна адзначыць, што па анкетных дадзеных абследвання Менскай с. г. Дасьледчай Станцыі становішча і організацыі жывёлаводства у Менска-Слуцка-Барысаўскім с. г. раёне, кармове пытаньне зараз вырашаецца вельмі нездавальняюча. З другога

боку, без належна пастваленага жывёлаводзтва цяжка і нават немагчыма прадставіць на тэрыторыі Беларусі паспяховае развіцьцё палявой гаспадаркі. Такім чынам, мы бачым, што гэтая дэльце асноўныя галіны сельскае гаспадаркі (жывёлаводзтва і паляводзтва) знаходяцца ў шчыльней залежнасці ад другой. Такая залежнасць вызначаецца мясцовымі эканамічнымі і натуральна-гістарычнымі, пры гэтым, у першую чаргу, глебавымі і кліматычнымі ўмовамі. Ход кліматычных элемэнтаў—колькасць ападкаў, тэмпературы паветра і інш. спрыяе інтэнсіўнаму выкарыстоўванню пахатной плошчы (якая да сучаснага моманту, ня гледзячы на малую землязабяспечанасць, выкарыстоўваецца толькі на 75 проц.) і раззвіццю кармовых культур, але велічыня ураджайнасці як кармовых, так і ўсіх іншых культур вызначаецца наліччам мінімуму фізіка-хімічных уласцівасцяў лёгкіх глеб. Пры чым, з непасрэдна пажыўных элемэнтаў расьлін лёгкія глебы маюць у першым мінімуме—азот і фосфар, што магчыма бачыць з наступных дадзеных.

Прыбаўкі ураджаю ад дзейнасці мінеральных угнаенняў:

| Назва угнаенняў | Бульба | | Ячмень (зярнё) | |
|--------------------|--------|-------|----------------|-------|
| | Цэнтн. | % % | Цэнтн. | % % |
| O | 119,87 | — | 12,54 | — |
| N | 30,56 | 24,60 | 2,48 | 19,80 |
| P | 37,53 | 30,70 | 2,18 | 17,30 |
| K | 17,91 | 15,10 | 1,49 | 11,90 |

Адсюль відавочна, што калі мы ставім перад сабой глыбока-прынцыпавую, дзяржаўнай важнасці задачу—вырашыць проблему ураджайнасці, гэтym самym мы павінны паставіць перад сабой і шэраг спецыяльна-тэхнічных задач—зынішчыць тыя прычыны, тыя мінімумы, ад якіх залежыць велічыня ураджайнасці.

Палепшыць фізычныя уласцівасці лёгкіх глеб, а таксама зынішчыць вышэйадзначенны мінімум, непасрэдна пажыўных элемэнтаў расьлін магчыма шляхам вельмі частага уніяснення вялікіх колькасцяў органічнай масы і фасфартавання.

Да апошняга часу мясцовая практика сельскае гаспадаркі паслаўляла растрату гэтых мінімумаў пераважна праз уніясненне пад асноўныя культуры невялікай колькасці гною, што давала магчымасць падтрымоўваць пладародзьдзе глебы, а съледна і ўраджайнасць на добра усім вядомым і нікога нездавальняющим узроўні. Бязумоўна, гной ёсьць найлепшы сродак дзеля зынішчэння вышэйадзначеных мінімумаў і павялічэння ўраджайнасці, але беда ў tym, што гаспадарка забяспечана гноем вельмі незначна, дзякуючы існуючай кругавой залежнасці, якую магчыма фармуляваць так: мала жывёлы—мала гною, мала гною—малы ўраджай, малы ўраджай—няма кармовай базы, няма кармовай базы—мала жывёлы.

Ступень забяспечанасьці гаспадаркі гноем магчымы бачыць з наступных дадзеных¹⁾:

| НАЗВА АКРУГІ | Колькасць маючагася ў гаспадарцы гною (ў пудах) | Колькі патрэбна гаспадарцы гнёю (ў пудах) | Ступень забяспечанасьці (ў проц.) |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|
| Менская . . . | 1419 | 4242 | 33,55 |
| Слуцкая . . . | 1544 | 3804 | 40,60 |
| Барысаўская . . . | 1377 | 4134 | 33,31 |
| Па БССР . . . | 1379 | 3924 | 35,14 |

У апошняі гады баліянса нехапаючага ў гаспадарцы гною мясцовая с. г. практика імкнецца папаўняць пасевам лубіну на зялёнае ўгнаенне, паширэннем плошчы травасеяньня—пераўажна канюшыны і сэрадэлі і ўжываннем мінеральных угнаенняў. Але трэба адзначыць, што пасыпаховае паширэнне плошчы пасеваў канюшыны і ўжыванне мінеральных угнаенняў у моцнай ступені залежыць ад папярэдняй органічнай запраўкі глебы, бо усім добра вядома, што такая вымагальная культура, як канюшына, на лёгкай глебе, бяз моцнага органічнага угнаення, расьці ня можа, а таксама вядома і тое, што на лёгкай глебе мінеральная угнаеніні без органічнай запраўкі даюць значна меншы ёфект, чым па фону органічнай запраўкі. Апошняе ў значнай ступені магчыма падцвердзіць наступнымі дадзенымі.

Прыбаўкі ўраджаю бульбы ад дзеянасьці мінеральных угнаенняў:

| № | НАЗВА УГНАЕННЯЎ | С у г л і н а к | | | | С у п я с ь | | | |
|---|-----------------|------------------------|------|---------------|------|------------------------|------|---------------|------|
| | | На фоне 180 цент. гною | | Бяз фону гною | | На фоне 180 цэнт. гною | | Бяз фону гною | |
| | | Цэнт. | % | Цэнт. | % | Цэнт. | % | Цэнт. | % |
| 1 | O | 110,96 | -- | 135,0 | — | 119,87 | — | 137,80 | — |
| 2 | N | -7,01 | -2,3 | 29,76 | 22,0 | 30,56 | 24,6 | 26,29 | 19,1 |
| 3 | P | 11,66 | 9,7 | 15,15 | 11,2 | 37,63 | 30,7 | 3,47 | 2,5 |
| 4 | K | 15,25 | 13,0 | 29,18 | 21,6 | 17,91 | 15,1 | 20,22 | 14,7 |
| 5 | NP | 4,84 | 7,7 | 41,34 | 30,6 | 42,33 | 34,3 | 31,71 | 22,9 |
| 6 | NK | 0,66 | 5,2 | 52,44 | 38,8 | 21,56 | 17,2 | 56,19 | 40,8 |
| 7 | PK | 22,18 | 23,7 | 39,79 | 29,4 | 28,97 | 23,9 | 24,01 | 17,4 |
| 8 | NPK | 13,44 | 17,7 | 60,23 | 44,6 | 46,62 | 37,9 | 58,44 | 42,4 |

¹⁾ Б. А. Бабицкий — „Производственные минимумы в крестьянском хозяйстве БССР”.

З прадстаўленай табліцы магчыма адзначыць, што мінеральныя ўгнаенныя на лёгкай супішчанай глебе даюць значна большы эфект у выпадку ўнясеньня іх на фоне органічнай масы—гною, а на глебе звязанай—сугліністай—яны з посьпехам могуць ужыватца дзеля павялічэння ураджайнасці, у якасці самастойнага угнаення, без спэцияльнага фону органічнай масы.

Такім чынам, з вышэйадзначанага мы павінны падкрэсліць, што тэмп далейшай інтэнсіўнасці, а съледна і тэмп вырашэння проблемы ураджайнасці, якая павінна ісці у напрамку павялічэння вытворчасці і таварнасці сельскае гаспадаркі Менска-Слуцка-Барысаўскага раёну лёгкіх глеб, залежыць ад пасыпаховасці тэмпу вырашэння наступных затрымоўваючых інтэнсіфікацыю спэцияльных прычын:

- а) палепшання фізыка-хімічных уласцівасцяў глебы;
- б) аптымальная забясьпечаньня асноўнымі спажыўнымі элементамі расылін, якія зараз знаходзяцца у мінімуме;
- в) правідловага вырашэння кармовага пытання для летняга і зімняга ўтрымання жывёлы;
- г) павялічэння пасяўной плошчы праз найбольш рацыональную форму выкарстоўвання паходнай тэрыторыі і
- д) пашырэння пасяўной плошчы працаемкіх культур.

Усе вышэйадзначаныя прычыны, альбо іначай кажучы, шляхі дальнейшае інтэнсіўнасці сельскае гаспадаркі, з посьпехам могуць быць вырашаны толькі пры адпаведнай форме организацыі палявой гаспадаркі.

На падставе вынікаў працы Менскай Расылінаводнай Далярнай Станцыі і іншых дасыледчых сумежных установ, усе вышэйадзначаныя шляхі развіцця сельскае гаспадаркі, на бліжэйшы перыяд, практычна могуць быць прадстаўлены наступнымі прыкладнымі схематычнымі формамі организацыі палявой гаспадаркі.

Форма I.

- Палетак № 1. Лубін на зялёнае ўгнаенне на 100 кв. Р₂O₅ фасфарытнай муکі.
- № 2. Азімае жыта з падсяўным, альбо пажніўным лубінам на зялёнае ўгнаенне.
- № 3. Бульба па 180 падв. цэнтнерам гною.
- № 4. Ярына з падсевам сэрадэлі на корм.

Форма II.

- Палетак № 1. Лубін на зялёнае ўгнаенне на 100 к. Р₂O₅ фасфарытнай муке—80, альбо 120 цэнтн. гною да зялёнай масы пры запашцы.
- № 2. Азімае жыта з падсяўной сэрадэлі на сена, альбо зялёны корм.
- № 3. Бульба па 360 п. ц. гною, альбо 180 цэнтн. гною—45 к. К₂O калійнай солі.
- № 4. Ярына з падсевам сэрадэлі на корм.

Форма III.

- Палетак № 1. Пялюшка, альбо пялюшка-лубінава-сэрадэлявия мешанка альбо сэрадэлі на зялёнае ўгнаенне па 100 к. Р₂O₅ фасфарытнай муке—80, альбо 120 падвойных цэнтнераў гною да зялёнай масы пры запашцы.
- № 2. Азімае жыта з падсяўной сэрадэлі на сена, альбо падсяўным, ці пажніўным лубінам на ўгнаенне.

Палетак № 3. Бульба па 360, альбо 180 пад. цэнт. гною у тым выпадку, калі былі падсяўныя, альбо пажніўныя культуры на зялёнае ўгнаенне.

” № 4. Ярына з падсяўной сэрадэляй на корм.

Форма IV.

Палетак № 1. Жытня-вікавая мешанка на сена па 100 кг. P_2O_5 фасфар. муки + 180 падв. цэнтн. гною; пасъля прыборкі мешанкі—пасеў лубіну на зялёнае ўгнаенне.

Палетак № 2. Азімае жыта з падсяўной сэрадэляй на сена, альбо падсяўным, ці пажніўным лубінам на ўгнаенне.

” № 3. Бульба па 360, альбо 180 пад. цэнтн. гною ў выпадку падсяўных, ці пажніўных культур на ўгнаенне.

” № 4. Ярына ранняга севу (гл. палетак першы).

Форма V.

Палетак № 1. Віка-аўсяная мешанка на сена, альбо ранняя бульба, ці ранні гатунак турнэпсу па 360 падв. цэнтнер. гною.

” № 2. Азімае жыта з падсяўной сэрадэляй на сена, альбо падсяўным, ці пажніўным лубінам на ўгнаенне.

” № 3. Бульба па 180 падв. цэнтн. гною + 45 кг. P_2O_5 суп. + 45 кг. K_2O , альбо толькі па 45 кг. P_2O_5 + 45 кг. K_2O .

” № 4. Ярына з падсяўной сэрадэляй на корм.

Форма VI.

Палетак № 1. Жытня-вікавая, альбо віка-аўсяная мешанка на сена па 360 падв. цэнтн. гною.

” № 2. Азімае жыта, альбо пшаніца з падсевам канюшыны.

” № 3. Канюшына першага году.

” № 4. Кораньплоды па 180 падв. цэнтн. гною + 45 кг. P_2O_5 суп. + 45 кг. K_2O у к. солі, альбо выключна па 45 кг. P_2O_5 + 45 кг. K_2O .

” № 5. Ярына ранняга севу без падсяўной сэрадэлі, калі пасъля прыборкі яе засяваецца жытня-вікавая мешанка і з падсяўной сэрадэляй, калі наступнай культурай будзе віка-аўсяная мешанка.

Форма VII.

Палетак № 1. Ранняя бульба па 360 падв. цэнтн. гною.

” № 2. Жытня-вікавая мешанка + пасъля прыборкі яе пасеў віка-аўсянай мешанкі на сена.

” № 3. Кораньплоды па 180 падв. цэнтн. гною + 45 кг. P_2O_5 суп. + 45 кг. K_2O у кал. солі.

” № 4. Ярына з падсевам канюшыны.

” № 5. Канюшына першага году.

Усе гэтыя формы, у залежнасці ад глебавых умоў, могуць быць падзелены на 3 групы, пры гэтым 3 першых будуть датычыцца организацыі больш адлеглых ад сядзібы палеткаў; дзіве апошнія—организацыі прысадзібных палеткаў і дзіве сярэднія можна лічыць універсальнымі, якія ў некаторых выпадках могуць выключыцца неабходнасць организацыі спэцыяльных прысадзібных севазваротаў. Наогул жа, мэтад организацыі палявой гаспадаркі ў двух севазваротах, з якіх прысадзібны зьяўлецца інтэнсіўна-кармовым, а на больш адлеглых палетках пераважна сыдэрацыйным, ён дае магчымасць гаспадарцы на бедных

глебах больші лёгка выйсьці з тае існуючай кругавой залежнасьці, якую мы адзначылі вышэй.

У дадатак да вышэйадзначаных форм організацыі палявой гаспадаркі неабходна адзначыць, што яны ні ў якай ступені не пратэндуюць на тое, каб абавязкова ў такім непарушным выглядзе быць перанесеным ў канкрэтныя ўмовы той ці іншай гаспадаркі. Але трэба падкрэсліць, што гэтыя прыкладныя формы паказываюць тыя пэўныя шляхі, па якіх павінна пайсьці далейшае разывіццё сельскае гаспадаркі Менска-Слуцка-Барысаўскага раёну, у напрамку зынішчэння ўсіх галоўных існуючых зараз мінімумаў і вызваленьня заняпалай ураджайнасьці і таварнасьці сельскае гаспадаркі на шлях хуткага ўзросту да падвойнага ўзроўню.

Мы ня маем мэтай затрымоўвацца на падлічэнні і парашананні агульной вытворчасці прадстаўленых форм організацыі палявой гаспадаркі, якіх абсолютная лічбы ў іншых гаспадарчых умовах заўсёды могуць зымняцца, а спынім толькі некаторую ўвагу на агульной харкторыстыцы усіх прадстаўленых форм і тых галоўных элемэнтаў, якія іх складаюць.

У сапраўднасьці, вышэйпрадстаўленыя формы організацыі палявой гаспадаркі харкторызуюцца на толькі тым, што паказываюць рацыянальную систэму ўгнаення лёгкіх глеб, як асноўнага фактара забясьпеччавачага хуткае павялічэнне ураджайнасьці, вырашаюць кармое пытаныне і гэтым складаюць базу для разывіцця таварнай галіны гаспадаркі—жывёлаводства, але яшчэ і тым, што прадстаўляюць даволі высокую ступень інтэнсіўнасьці гаспадаркі, бомагчыма бачыць, што пры ўсіх адзначаных формах організацыі, з аднаго боку,—вельмі значна павялічваецца плошча такіх працаёмкіх культур, як ў прыватнасьці прапашных, а з другога,—пры некаторых з іх агульная пасяўная плошча павялічваецца, у парашананні з той, якая маецца зараз (75 проц. ад пахаці), роўна на 100 процентаў. Такое значнае павялічэнне пасяўной плошчы, а съедна вытворчасці і ураджайнасьці, дасыгаюцца, з аднаго боку,—праз занятыя папары, а з другога,—праз уплатнёныя пасевы падсяўнымі і пажніўнымі культурамі на сена, зялены корм і ўгнаенне.

У дадатак трэба адзначыць, што такая інтэнсіўная форма выкарыстоўвання пахатнай плошчы патрабуе дасканала-сваечасовага выканання ўсіх працэсаў працы і наогул вымагае высока-культурнай тэхнікі апрацоўкі глебы і іншых звязанных з палявой гаспадаркай прыёмаў, якія ў сучасны пэрыяд разывіцця сельскае гаспадаркі знаходзяцца таксама ў мінімуме. Дзеля зынішчэння гэтых мінімумаўмагчыма адзначыць два шляхі, з аднаго боку,—шырокое распаўсюджаныне сярод сельска-гаспадарчага насельніцтва спэцыяльных агронамічных ведаў (агранамізацыя), а з другога,—рэорганізацыя сельскай гаспадаркі на новых соцыялістичных падставах, праз колектывізацыю і спэцыяльныя віды коопэрациі.

Што датычыцца харкторыстыкі галоўных элемэнтаў, якія складаюць вышэйпрадстаўленыя формы організацыі палявой гаспадаркі, дык тут, у першую чаргу, мы зварочаем увагу на ту ю частку (25 проц.) пахатнай плошчы, якая ў сучасны пэрыяд разывіцця сельскае гаспадаркі знаходзіцца не занятай пад пасевамі, г. зн. папары, клін, а ў працягу лета (да другой паловы ліпеня) выкарыстоўваецца дзеля пасыбы жывёлы; потым яна апрацоўваецца і ў пачатку восені займаецца пасевам азімага жыта.

Бязумоўна, такая форма організацыі палявой гаспадаркі, дзе 25 проц. пахатнай плошчы ня выкарыстоўваецца пасевамі, не адпа-

вядзе сучаснаму ўзроўню разывіцца народнае гаспадаркі і ступені землязабясьпечанасці сельска-гаспадарчага насельніцтва. Таму, калі мы ставім перад сабой задачу вырашыць проблему ураджайнасці, гэтым самым мы павінны, у першую чаргу, паставіць перад сабой задачу—знайсьці шляхі дзеля найбольш рацыянальнага выкарыстоўвання гэтай плошчы. Такім новымі, больш інтэнсіўнымі формамі выкарыстоўвання адзначанай плошчы павінны зьявіцца занятая папары. Зразумела, што папар-занімаючыя культуры, а съедна віды занятых папараў могуць быць вельмі розныя, бо яны павінны вызначацца мясцовымі ўмовамі кожнай гаспадаркі, альбо іначай кажучы, віды занятых папараў павінны вызначацца вытворчымі мінімумамі кожнай гаспадаркі, як напрыклад: 1) Пры недахопе ў гаспадарцы угнаення і пры налічы бедных—лёгкіх глеб, бязумоўна, папары будуть займацца сыдэрацийнымі культурамі на зялёнае угнаенне. 2) Пры больш-менш здавальняющим забясьпечаныні гаспадаркі угнаенням і пры недахопе кармовых сродкаў, папары будуць займацца кармовымі культурамі. 3) Таксама, пры забясьпечаныні гаспадаркі угнаеннем і блізкасці буйнага рынку збыту, папары могуць быць заняты раннім становым гатункам бульбы і г. д.

У вышэйпрадстаўленых намі прыкладных формах організацыі паявой гаспадаркі папары займаюцца, з аднаго боку,—сыдэрацийнымі культурамі на зялёнае угнаенне, а з другога,—бабовыми-кармовыми культурамі, раннім становым гатункам бульбы і раннім гатункам турнэспу.

Вынікі працы Менскай Расылінаводнай Дасьледчай Станцыі паказвалі, што калі пад сыдэрацийныя папары—занімаючыя культуры (лубін, пялюшку, сэрадэлю і іх мешанку) унесці 100 кл. Р₂O₅ фасфартайму мукі, дык з аднаго боку,—вельмі значна павялічваецца зялёная маса іх, а з другога,—ураджай азімага жыта і наступных культур атрымоўваецца на менш, як па 360 падв. цэнтн. гною на сялянскім папару.

У тым выпадку, калі да зялёной лубінавай масы, перад яе запашкай, унесці невялікую колькасць гною, нават ад 80 да 120 падв. цэнтн., дык ураджай азімага жыта і наступных культур атрымоўваецца вышэй, чым па 360 падв. цэнтн. аднаго гною.

На глыбокім сыпучым пяску пялюшкі адна, альбо мешанка пялюшкі разам з лубінам і сэрадэляй, запаханыя на зялёнае угнаенне, даюць значна большы ураджай азімага жыта, чым адна зялёная лубінавая маса.

Папар—занімаючыя кармовыя культуры на храшчавата-супяшчай глебе, па досьледах Менскай Расылінаводнай Дасьледчай Станцыі, даюць такі ураджай, у сярэднім за тры гады:

| НАЗВА КУЛЬТУР | Па разылку на гект. у падв. цэнтн. | Час прыборкі | Што уҷытвалася |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Віка—аўсяная мешанка . . . | 30,4 | 20/VII | Сена |
| Жытня-віковая мешанка (за 1-28 г.) | 46,0 | 5/VI | Сена |
| Бульба (ранніяя ружов.) . . . | 159,0 | 15/VIII | Клубні |
| Турнэсп (остэрзундом) . . . | 157,0 | 15/VIII | Карэніні |

З прадстаўленай табліцы можна бачыць, што замест ліпенеўскага зялёнага папару, які гаспадарцы, акрамя страты, амаль нічога не дае, пры самых нязначных затратах магчыма атрымаць такія значныя колькасці надзвычайна каштоўнага бабовага сена, карэнняня ранніга гатунку турнэпсу, ці нават зусім рыначнага прадукту—сталовай бульбы, кошт аднаго цэнтнеру якой ў час прыборкі бывае ня менш 5 рублёў.

З адзначаных папар—занімаючых кармовых культур, дзеля лёгкіх глеб, надзвычайна вялікую цікавасць прадстаўляе жытня-вікавая мешанка, бо дзякуючы таму, што яна прыбіраецца на сена, альбо на зялёны корм у канцы мая, зусім нормальна хапае часу дзеля пасеву лубіну на зялёнае угнаеньне пад азімае жыта. Акрамя гэтага, жытня-вікавая мешанка забясьпечвае гаспадарку зялёным кормам у той час, калі яна ня мае амаль ніякіх кармоў.

Такім чынам, трэба заўважыць, што вышэйпрадстаўленыя дадзеныя ўраджайнасці папар-занімаючых кармовых культур съведчаць ня толькі аб павялічэнні вытворчасці палявое гаспадаркі, але яны паказваюць тыя шляхі, па якіх на лёгкіх глебах павінна пайсьці вырашэнне проблемы кармовага пытання, дзеля рацыянальнага ўтрымання галоўнай таварнай галіны у сельскай гаспадарцы—жывёлы.

Дзеля таго, каб больш яскрава ўпэўніцца ў супраўднай здольнасці занятых папараў павялічыць ураджайнасць і вытворчасць палявой гаспадаркі, мы павінны разглядзець дадзенія, якія характарызуюць уплыў занятых папараў на ўраджайнасць наступных культур севазвароту, ў парыўнанні з ліпенеўскім зялёным папарам:

| НАЗВА ПАПАРУ | Ураджай з гектару азімага жыта ў падв. цэнтнерах | | У вага |
|-------------------|--|--------|-----------------------------------|
| | Зерня | Саломы | |
| Ліпенеўскі . . . | 17,7 | 40,0 | |
| Віка-аўсяны . . . | 18,8 | 37,29 | Сярэдняя вынікі за три гады |
| Бульбяны . . . | 19,3 | 38,25 | |
| Турнэпсы . . . | 20,9 | 41,31 | |

Такім чынам, з гэтае табліцы надзвычайна яскрава выяўляецца, што занятыя папары, пры умове нормальнага угнаеньня, а таксама наогул пры прыстасаванні да іх культурнай тэхнікі апрацоўкі глебы, ня толькі ня маюць ухілу да зъмяншэння ўраджайнасці наступных культур севазвароту, а, наадварот, маюць пэўную тэнденцыю да значнага павялічэння ўраджайнасці гэтых культур.

Пераходзячы да паказаных асаблівасцяў у вышэйпрадстаўленых прыкладных формах організацыі палявой гаспадаркі азімага палетку, можна адзначыць, што гэтыя асаблівасці складаюцца з уплатнення падсяўнымі і пажніўнымі бабовымі культурамі на сена, зялёны корм і угнаеньне. Пры чым, калі гэты падсяўны, альбо пажніўныя культуры—лубін і сэрадэля заворваюцца на зялёнае угнаеньне, дык яны у сярэднім даюць ураджай бульбы і наступных пасялян яе яравых культур такі, як 180 падв. цэнтн. гною.

У выпадку пажніўнага лубіну ўраджай бульбы атрымоўваецца значна большы, калі зялёная маса яго заворваеца не ўвесень, а ранній вясной.

Калі да зялёной масы падсяўных і пажніўных бабовых культур перад запашкай ўнесці 180 падв. цэнтн. гною, ці нават толькі фосфарна-калійнае мінеральнае ўгнаенне, дык ураджай бульбы і наступных яравых культур атрымоўваецца, у некаторых выпадках, значна вышэй, чым па 360 падв. цэнтн. аднаго гною.

У тым выпадку, калі падсяўная сэрадэля пад азімае жыта прыбреацца на сена, яе ўраджай, па асобных гадох, хістаеца ад 25 да 40 падв. цэнтнераў з гектару.

Падсяўная сэрадэля пад ярыной дае ўраджай сена ад 15 да 20 падв. цэнтн. з гектару, акрамя той колькасці насення і сена, якое прыбреацца разам з ярыной.

Такім чынам можна адзначыць, што вышэйпрадстаўленыя формы організацыі палявой гаспадаркі на лёгкxх бедных глебах зьяўляюцца той стройнай систэмай, якая аб'яднае атрыманыя да гэтага часу больш пэўную вынікі працы Менскай Расылінаводнай Даходчай Станцыі і якія ў большай сваёй частцы правераны ў канкрэтных умовах сялянскіх гаспадараў. Пры чым, гэта систэма паказвае тыя цікавыя, па якіх павінна пайсьці гаспадарка дзеля зьнішчэння тых спэцыяльных прычын, якія, у прешую чаргу, затрымліваюць узрост ураджайнасці.

Да такіх прычын, як мы адзначылі, адносяцца фізычныя ўласцівасці лёгкxх глеб і налічча ў іх азотна-фосфарнага мінімуму непасрэдна пажніўных элемэнтаў расылін. Гэтыя прычыны у нашых формах організацыі палявой гаспадаркі зьнішчаюцца шырокай сыдэрэацыяй, фасфарытаваньнем і па магчымасці большым увалам гною.

Мы вышэй бачылі, што папар-занімаючыя сыдэрэацыйныя культуры на фоне фасфарытнай муکі, разам з дадаваемай да зялёной масы адносна невялікай колькасці гною, забясьпечваюць ня толькі нормальны, але і хуткі ўздым ураджайнасці азімага жыта і наступных культур севазвароту.

Потым падсяўная і пажніўная культуры на зялёнае ўгнаенне, у камбінацыях з гноем і мінеральнымі фосфарна-калійнымі угнаеннямі, таксама забясьпечваюць уздым ураджайнасці бульбы.

Удала вырашаная систэма ўгнаення палявой гаспадаркі павінна стымуляваць пашырэньне плошчы найбольш вымагальных, каштоўных і працаёмкіх культур, якой у прыватнасці зьяўляеца бульба.

Шырокая сыдэрэацыя, разам з фасфарытаваньнем, больш адлеглых ад сядзібы палеткаў палявой гаспадаркі дасць магчымасць вызваліць значную колькасць гною, дзеля здавальнення патрэб угнаення прысядзібных інтэнсіўна-кармовых севазваротаў.

Вытворчасць прысядзібных кармовых севазваротаў: ураджайнасць бабовых, кармовых і іншых культур з занятых папараў, падсяўной сэрадэлі і прапашчных культур севазвароту з больш адлеглых ад сядзібы палеткаў палявой гаспадаркі, а таксама вытворчасць натуральных лугавых і балотных угодзьдзяў, пры абавязковай ўмове іх каранога палепшання,— будуть складаць тую кармовую базу, якая неабходна для развязвіцца і нормальнага ўтрымання у летні і зімовы пэрыяд галоўнай таварнай галіны гаспадаркі—жывёлаводства.

У сваю чаргу, паступовае развязвіцца жывёлаводства павінна ўсё больш забясьпечваць палявую гаспадарку гноем, што разам з сыдэрэацыйнымі культурамі і фасфарытаваньнем хутка павядзе да палепшання фізыка-хімічных уласцівасцяў лёгкxх глеб.

На фоне значна палепшаных фізыка-хімічных уласьцівасцяў лёгкіх глеб зьявіца магчымасць рэорганізацыі адлеглых ад сядзібы палеткаў у больш інтэнсіўную форму палявой гаспадаркі, дзе ў далейшым павялічэнне пладародзьдзя глебы будзе дасягацца выключна унясенінем гною, рацыональным наборам і чаргаваннем культур, а таксама шырокім ужываннем мінеральных угнаенняў і адпаведнай апрацоўкі глебы.

У сучасны перыяд сельскае гаспадаркі Менска-Слуцка-Барысаўскага раёну баліанс нехапаючага гною можа папаўняцца торфам, пры ўмове абавязковага правядзення яго праз скотны двор, альбо палявога кампаставання разам з гноем. Пры гэтым, досьледы Менскай Расылінаводнай, Горашкай Сельск. Гасп. і іншых дасьледчых станцыі паказалі, што торф, праведзены праз скотны двор і потым унесены ў якасці угнаення, дае ўраджай большы, чым такая самая колькасць саломістага гною.

У тым выпадку, калі норма торфу уносіцца непасрэдна ў поле разам з паўнормай гною (палявое кампаставанье), дык ураджай атрымоўваецца на 10—20 проц. большы, чым ад поўнай нормы аднаго саломістага гною.

І ў рэшце трэба адзначыць, што павялічэнне ўраджайнасці ўсіх асноўных культур, адначасова з ужываннем вышэйадзначаных мэтадаў, павінна ісці і па шляху ўвядзення лепшага гатунковага насення з абавязковым штогодным ачышчэннем яго дзеля пасеву.

Такім чынам, з усяго вышэйадзначанага магчыма падкрэсліць наступнае:

Моцная органічна-фосфарная запраўка; занятыя папары; прашашыя, падсяўныя і пажніўныя культуры; гатунковое насеніне; прысадзібныя кармовыя севазвароты; палепшаныне сенажацяў; культура балот і племная справа,—гэта ёсьць тыя асноўныя шляхі, па якіх павінна ісці вырашэнне проблемы ураджайнасці і таварнасці сельскае гаспадаркі Менска-Слуцка-Барысаўскага сельска-гаспадарчага раёну лёгкіх глеб.

Б. Бойка.

Роля севазваротаў у падвышэнні ўраджайнасці.

Ужо ў 1887 г. мажліва для БССР¹⁾ адзначыць наступныя лічбы: на 100 дз. пахаці прыходзіцца пад пасевам 67,9 дз., пад зімовымі—32 дз., пад бульбай—4,56 дз. і пад травамі—0,34 дз. З гэтых лічб відаець, што ў восьмідзесятых-дзесятых гадох папярэдняга стагодзьдзя па- чаўся процес парушэння традыцыйнай папараўай трохпалёвай сыстэмы палявой гаспадаркі. Спачатку гэты процэнт адбываўся на Беларусі даволі павольна і толькі ў апошнія дзесяцігодзьдзе перад імпэ- рыялістычнай вайной ён значна ўзрос—сельская гаспадарка пачала набываць яўна жывёлаводны напрамак, павялічылася таварнасць гаспадаркі. Гэтым зъменам у агульным напрамку ўсёй сельскай гас- падаркі адпавядала ў сваім разьвіцці і палявая гаспадарка, што маж- ліва заўважыць з паступнай табліцы:

| Гады | На 100 дзесяцін засеву ²⁾ | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|--------|-------------|------------------------|--|
| | Зярнёвых | | Бульбы | Сеяных траў | | |
| | Усіх | У тым ліку зіма- вых | | Усіх | У тым ліку ка- нишчыны | |
| 1887 . . | 89,8 | 47,0 | 6,7 | 0,5 | — | |
| 1913 . . | 79,6 | 44,0 | 12,3 | 4,6 | 3,3 | |

Доля зярнёвых у засеўнай плошчы і, што асабліва характэрна,—доля зімавых значна зъменышлася; на ўзроўні з гэтым шпарка павя- лічылася ў засеўнай плошчы за паказаны кругабег часу,—26 гадоў,—доля пад бульбай і сеянымі травамі. Калі ўжо для 1887 г. ня можна казаць, што ў Б. С. С. Р. існавала чыстая папараўая «трохпалёўка», дык з яшчэ большым правам мажліва съцверджаць, што перад вай- ной наша палявая гаспадарка ў значным ступню перашагнула «трох- палёўку», і знаходзілася на шляху к пладазьмену. Гэты процэс рэ- канструкцыі палявой гаспадаркі ў бок пладазьмену не па ўсёй Бела- русі праходзіў у адным напрамку і не з аднолькавым тэмпам. Па Па- лесью, напрыклад, процэнт засеву ў пахаці быў ровен: у 1887 г.—70,3, а ў 1916 г.—54,0. Ня гледзячы на зъмяншэнне з працягам часу у Палесці паказанага процэнту, палявая гаспадарка гэтага раёну разь- вівалася ў прагрэсіўным напрамку, затым што адбывалася распашка залежы і перавод яе ў пахаць, як пастаянны ўжытак; адбываўся па-

¹⁾ Бяз Гомельшчыны і Мазыршчыны.

²⁾ Бяз Гомельшчыны.

ступовы пераход палявой гаспадаркі ад залежна-пераложнай систэмы да трохпалёўкі¹⁾. Такім чынам у прадваенныя гады палявая гаспадарка Палескай часткі Беларусі ішла да папараравай трохпалёўкі, а значна большая частка—трохпалёўку зламала і знаходзілася ў процесе адшуківаныня, нашчупываныня элемэнтаў пладазьмену, і кожны раён, з тым альбо іншым посыпехам, вырашаў гэтую чарговую і неабходную задачу у залежнасці ад мясцовых экономічных і нату́ральных умоў па свояму.

Даволі шпаркі процэс перабудовы і рэконструкцыі палявой гаспадаркі на Беларусі, які адбываўся перад вайной, не мог не аказаць пэўнага ўплыву на ўраджайнасць культур. І сапраўды, матэматычна апрацаваныя дадзеныя аб ураджаях галоўнейшых зярнёвых культур у губерскім падзеле канстатуюць гэты факт росту ураджайнасці. Вось лічбы:

Сярэдні гадавы прырост ураджаю у пудах на дзесяні на сялянскіх землях за 1883—1915 г.г.²⁾.

| Губэрні | Жыття зім. | Яровая пшан. | Зім. пшан. | Авес | Ячмень | Сяр. уз-важ. па пл. зас. 1916 г. |
|-------------|------------|--------------|------------|------|--------|----------------------------------|
| Менская | 0,64 | 0,47 | 0,38 | 0,58 | 0,62 | 0,62 |
| Магілеўская | 0,44 | 0,42 | 0,20 | 0,27 | 0,50 | 0,40 |
| Віцебская | 0,26 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,20 |

Дзеля таго, каб ясьней уяўіць, наколькі гэты тэмп росту ураджайнасці Беларусі зьяўляўся нормальным, здавальняющим, ці можа ён быў дужа недастатковы, параўнаем яго з ростам ураджайнасці ў Нямеччыне. На працягу 143 год (1770—1913 г.г.) агульны збор зярнёвых з аднае дзесяціны у Нямеччыне ўзрос з 50 да 140 пуд. Тэмп ўзросту ўраджайнасці па паасобных кругабегах часу таксама быў не аднолькавы: абсолютныя прыбаўкі на дзесяціну увесь час узрасталі, што відаць з наступнага³⁾:

| | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|-----|
| За першыя 50 год ураджай ўзрос на 15 пуд. альбо ў год на 0,3 п. | | | | | | |
| „ другія 50 год | ” | ” | 25 | ” | ” | 0,5 |
| „ трэція 43 гады | ” | ” | 50 | ” | ” | 1,2 |

Параўнаныне росту ўраджайнасці Нямеччыны і Беларусі, калі ўзяць выхадныя лічбы ураджайнасці на дзесяціну для Нямеччыны 1770 г.—50 пудоў, а для Беларусі скажам па Менскай губ. за 1883—30 г. у сярэднім 31,7 п.⁴⁾, паказвае, што па Менскай губ. узрост ураджайнасці быў вышэй, чым у немцаў; па Магілеўскай губ.—аднолькавы і па Віцебшчыне—значна ніжэйшы. У агуле можна сказаць, што ўзрост ураджайнасці на Беларусі па збожжавым культурам у прадваенныя 33 гады быў ня ніжэй, чым у Нямеччыне. Уся бяда толькі ў тым, што Нямеччына яшчэ ў 1770 г. мела ураджайнасць 50 п., а ў нас толькі к 1913 г. да гэтай лічбы дабіраліся, але не дабраліся.

¹⁾ Гл. Пэрсп. плян разьв. с. і л. г-кі БССР. выд. НКЗ. Менск, 1927 г., вып. I.

²⁾ Артык. у час. „Плановое х-во“ А. Вайштэйна за 1927 г. № 8, стар. 88.

³⁾ З артыкула праф. Пранішнікава у час. „Пути с. х-ва“ за 1927 г. № 10.

⁴⁾ Па жыту.

У выніку папярэдніх разважаньняў можна констатаваць на Беларусі факт росту ўраджайнасці, які адбываўся на фоне ўнядрэння ў палявой гаспадарке элемэнтаў пладазьмену ў выглядзе культур: бульбы і канюшыны, пры адначасовыі зменшаныі адноснай вагі плошчы пад незанятым пахарам.

Цяпер кратка застановімся на зъменах, якія адбыліся ў палявой гаспадарцы Беларусі ў апошнія гады. Дзеля гэтага разгледзім зъмены, якія назіраюцца ў прaporцы галоўнейшых культур і ў скарыстаныі пахаці¹⁾.

| Назва акруг | Га ды | На 100 дз. пахаці | | | | На 100 дзесяцін засеву | | | | | | | | Апрач таго ў пахату лупіну (%) |
|----------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------|
| | | Засеву | Незасеваны пахаці | У тым ліку | | Зернёвых хлебаў | | Сеяных трав | | | | | | |
| | | | | Незаняты пахар | Залеж. об- логі недас. | Усіх | У тым ліку зімовых | Лён | Бульбы | Усіх | У тым ліку канюшыны | Апрач таго сэрэдэлі | | |
| Па БССР | 1924 | 68,0 | 32,0 | — ²⁾ | — | 79,9 | 43,9 | 3,0 | 11,3 | 3,4 | 1,8 | 0,1 | — | — |
| | 1925 | 71,0 | 29,0 | — | — | 77,3 | 41,5 | 4,0 | 12,1 | 3,8 | 1,9 | 0,3 | — | — |
| | 1926 | 71,9 | 28,1 | — | — | 74,8 | 39,9 | 3,7 | 12,7 | 4,3 | 2,0 | 0,7 | — | — |
| | 1927 | 73,2 | 26,8 | 20,4 | 6,4 | 74,5 | 39,9 | 4,1 | 13,2 | 4,5 | 2,2 | 0,6 | 1,0 | — |
| Мазырская | 1927 | 61,3 | 38,7 | 3,0 | 35,7 | 80,6 | 46,6 | 2,8 | 13,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | — |
| Гомельская | „ | 68,1 | 31,9 | 26,8 | 3,1 | 73,6 | 42,3 | 4,5 | 17,4 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — |
| Магілеўская | „ | 75,9 | 24,1 | 20,6 | 3,5 | 77,1 | 38,8 | 4,5 | 12,4 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | — |
| Полацкая | „ | 71,7 | 28,3 | 25,1 | 3,2 | 68,7 | 38,2 | 6,2 | 10,7 | 5,9 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | — |
| Аршанская | „ | 74,5 | 25,5 | 24,0 | 1,5 | 76,1 | 40,5 | 4,4 | 11,4 | 5,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | — |
| Бабруйская | „ | 77,2 | 22,8 | 19,4 | 3,4 | 74,8 | 41,5 | 3,4 | 15,5 | 4,0 | 2,4 | 0,3 | 1,3 | — |
| Віцебская | „ | 74,9 | 25,1 | 23,9 | 1,2 | 70,6 | 35,9 | 5,3 | 11,2 | 7,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | — |
| Менская | „ | 80,1 | 19,9 | 17,5 | 2,4 | 72,8 | 38,6 | 2,8 | 12,5 | 7,9 | 4,1 | 2,7 | 4,2 | — |

У сярэднім на Беларусі заўважваецца бязупыннае і систэматычнае зыніжэньне процэнту не займаецай засевам пахаці і адпаведна гэтаму расце доля плошчы пад засевам. Доля усіх хлебных зянёвых у засеванай плошчы таксама систэматычна зыніжаецца, пры гэтым доля пад зімовымі паказывае, супроты усіх зянёвых, паніжаны тэмп зъмяншэння. Процант плошчы пада льном, на агульным фоне павялічэння, паказывае хістаныне, якое напэўна тлумачыцца хістанынем яго пакупнай здольнасці ў залежнасці ад палітыкі цэн. Адноснае памяшаныне не засяваецай плошчы пахаці і зянёвых збожжавых па Беларусі ў цэльым адбываецца за кошт адноснага павялічэння працаёмкай культуры бульбы, капіталаёмкай канюшыны і іншых сеяных траў, а таксама заў-

1) Лічбы ўзяты з статыст. даведніка на 1928 г.

2) Усюды, дзе стаяць рыхкі (—), лічбы не прыводзяцца.

важваецца даволі шыбкі ўзрост процэнтнага засеву сэрадэлі, пераважна як пажніўнай культуры. У 1924 г. яна займала 3,2 тысячы, а ў 1927 г.—18,1 тыс. дзес.; прычым, пераважная колькасць гэтай плошчы прыпадае на Менскую акругу—15,3 тыс. дз.; далей ідзе Бабруйская—1,3 тыс., Гомельская—0,7 тыс. дз. Адзначаецца яшчэ паступовае распаўсяджванье засеву лубіну ад 30,4 у 1924 г. да 41,4 тыс. дзес. у 1927 г.; пры гэтым самая большая яго частка таксама засеваецца ў Менскай вакрузе.

Такім чынам, і за апошнія гады ў палявой гаспадарцы Беларусі назіраецца яскрава выяўлены процэс перабудовы яе ў інтэнсывным напрамку, у бок павялічэння прамысловага-таварных і кармовых культур; яшчэ больш выразна адзначаецца ўнядрэнне ў палявую гаспадарку элемэнтаў пладазьмену ў выглядзе паступовага зынішчэння незасяўваемай плошчы—папару, заляжай і аблог (хаця і да гэтага часу гэта плошча застаецца вельмі ваялікай—каля 27 проц. пахаці, ці каля 1.148.000 дзес.); у выглядзе значнага пашырэння абсыпных, аднагодовых і многагодовых траў і лубіну.

Гэта перабудова систэмы палявой гаспадаркі, зразумела, ідзе не аднолькавым тэмпам па паасобных прыродна-гістарычных і эканамічных раёнах Беларусі і ў цяперашнія часы. Гэта можна заўважыць з прыведзеных у папярэдній табліцы паакруговых лічб, хаця тут жа патрэбна адзначыць, што ў некаторыя акругі ўключаны вельмі разнастайныя комплексы, па інтэнсіўнасці с.-гаспадаркі, раёнаў, чаму і лічбы табліцы атрыманы менш дакладныя, чым гэта могло быць пры іх падліку па паасобных с.-гаспадарчых раёнах. За адсутнасцю жа больш адпаведных лічб, прымушаны карыстацца тым, што дае афіцыйная статыстыка.

Па паасобных акругах процэнт незасяўваемай плошчы хістасцца ад 19,9 да 38,7; процэнт усіх збожжавых у засеве—ад 70,6 да 80,6. Бульба дае хістаныне—10,7—17,4 проц.; сеянія травы ўсе 0,5—7,9 проц., у тым ліку канюшына—ад 0,3 да 4,1 проц. Што-ж датычыцца новых культур, як сэрадэля і лубін, дык яны, як ужо адзначалася, пакуль што шыбка распаўсяджваюцца ў Менскай вакрузе і часткова ў Бабруйскай і то, пэўна, у Слуцкай яе частцы.

Не задаючыся тут мэтай тлумачэння гэтага рознага поступу развіцьця палявой гаспадаркі розных частак Беларусі, а абмяжоўваючыся толькі ўяўленьнем самага факту гэтай разнастайнасці, які падмацоўваецца канкрэтнымі лічбамі, пярайдзем да кароткага разгляду уплыву адбыўшайся рэканструкцыі палявой гаспадаркі на ўраджайнасць.

На жаль умовы, якія незалежаць ад самой сельскай гаспадаркі, так званыя надворныя ўмовы, сярод якіх ў першую чаргу трэба паставіць кліматычныя, за апошнія гады былі вельмі нездавальнічыя для росту культур (у адзін год для адных культур, у другі год для других культур), што выклікала некаторае зыніжэнне ўраджайнасці¹⁾). Пагэтаму паспрабуем ужыць мэтад прасторавага парайоніння ўплыву пашырнасці элемэнтаў пладазьмену на ўраджайнасць асноўных беларускіх культур. Дзеля гэтага усе акругі Беларусі па процэнту ў засеве канюшыны былі разьбіты на наступныя чатыры групы: I—Мазырская і Гомельская, II—Магілёўская і Полацкая, III—Аршанская і Бабруйская і IV—Віцебская і Менская акругі, і на гэтых групах акруг вылічана сярэдня-арытмэтычная ўраджайнасць. Для разьмеркаванья на групы ўзята канюшына таму, што яна пры высеве яе ў полі, ў парай-

¹⁾ Аб іншых умовах, якія упłyваюць на зыніжэння таварнасці, а часткова і ураджайнасці, гл. арт. у час „Савец. Будаўн.“ за 1928 г. № 6.

нашыні з іншымі культурамі пладазьмену, як абсыпныя альбо аднагодовыя бабовыя найбольш рашуча рэфармуе трохпалёўку; яна выклікае неабходнасць рана альбо позна парушыць звычайнае чаргаванье: папар, зімовае, ярына, памяншае плошчу пад незанятым папарам, найлепш вырашае кармовае пытанье, а значыць, садзейнічае больш дастатковаму ўгнаеню палёў, паляпшае структуру глебы і застаўляе пасъля сябе, у глебе ў параўнанні з іншымі культурамі, самую вялікую колькасць арганічнай масы, багаты азотам і, такім чынам, у выніку ўсяго пералічанага, робіць самы рашучы ўплыў на станоўчы ўзрост ураджайнасці. У выніку вылічэння атрымана наступная табліца.

Уплыў распаўсюджванасці канюшыны на ўраджайнасць культур БССР у 1927 г.

| №№ груп | Групы акруг па % каню- шыны ў за- севе | Прощант засеву у пахаці | На 100 да. засеву | | Ураджайнасць дзесяціны (пуд) | | | | |
|---------|---|----------------------------|-------------------|------|---------------------------------|------|------|------|--------|
| | | | Бульбы | Усіх | Сеяных траў | | Жыта | Аўса | Ячменя |
| | | | | | У тым лі- ку каню- шыны | | | | |
| I | 0,3—0,3 | 64,7 | 15,7 | 1,2 | 0,3 | 32,8 | 39,3 | 38,2 | 534 |
| II | 1,3—1,9 | 73,8 | 11,6 | 4,7 | 1,6 | 35,6 | 36,5 | 42,5 | 640 |
| III | 2,3—2,4 | 75,9 | 13,5 | 4,6 | 2,4 | 42,2 | 42,1 | 45,5 | 681 |
| IV | 3,7—4,1 | 77,5 | 11,9 | 7,6 | 3,9 | 43,1 | 39,8 | 47,3 | 644 |

На ўзроўні з павялічэннем процэнту канюшыны ў засеве, назіраем рост засеўнай плошчы ў пахаці, чым сцьвярджаецца выказаная раней думка, што распаўсюджванье канюшыны самым рашучым чынам ламае папараўную трохпалёўку, чаго, напрыклад, не зрабіла бульба, хаця процант яе ў I групе самы буйны. У тым-жэ самым напрамку ідзе павялічэнне пашыранасці ўсіх сеяных траў. Па ўзросту ураджайнасці ад I да IV па жыту, ячменю і бульбе, табліца дaeе выключна станоўчы малюнак; па аўсу—вынік менш выразны, але асноўная тэндэнцыя не парушаецца. Цікава таксама адзначыць супяречнасць, якую дала наша табліца аб уплыве пашыранасці бульбы на ўраджайнасць іншых культур з сцьвярджэннем праф. Чаянава... «што ўзбагачанье глебы пасъля кораньплода будзе на меншае, чым пасъля канюшынага травасеяньня»¹⁾. Лічбы нашай табліцы, праўда, не для караньплодаў, а для бульбы паказываюць адваротны малюнак. Мажліва выказаць мяркаванье, што ў нашым выпадку, асабліва ў I групе акруг, адсутнасць уплыву бульбы на ўраджайнасць тлумачыцца неўядззеным яе засеву ў правільны пладазьменны севазварот, што меў на ўвазе праф. Чаянаў, калі выказваў сваю думку.

Ураджайнасць па IV групе акруг, калі яе аднесці да ўраджайнасці у I групе, дзе, як кажуць, канстатуюцца «съляды» канюшыны, перавышае: па жыту—на 31 проц., па аўсу—на 1 проц., па ячменю—на 23 проц. і па бульбе—на 20 проц. Сярэдні, ўзважаны па плошчы распаўсюджванья гэтых культур у IV групе акруг, паказаны узрост

¹⁾ Чаянов і Тумановский: „Экономические основы полевой культуры корнеплодов и трав”, М. 1927 г. стр. 42.

ураджайнасыці ровен 20 проц. Паўстае пытаньне, ці супраўды гэтую лічбу павялічэння ўраджайнасыці мажліва аднесыці на станоўчы уплыв распаўсюджваныя канюшыны. Мне думаецца, што калі і на ўесь узрост, дык кожным чынам ня менш паловы—10 % узросту ўраджайнасыці патрэбна аднесыці на кошт канюшыны. У абарону гэтага да раней выказанага аб агратэхнічным уплыве канюшыны, можна дадаць наступныя меркаваныні: на ўзровень ураджайнасыці ў розных акругах, на розную яго вышыню, як першачарговыя, незалежна ад засеву канюшыны, маглі ўпłyваць па рознаму: 1) рознасьць прыродных умоў—характэр глебы, забяспечанасць прыроднай кармовай плошчай, 2) рознай вышынёй і якасцю тэхнікі палявой гаспадаркі, і інш.; 3) рознасьцю экономічных умоў—розная забяспека гаспадараў сродкамі вытворчасці, у тым ліку і зямлі; розныя адлегласць да рынку збыту і інш. Апошнія прычыны: розная тэхніка, розная экономічная адлегласць ад рынка збыту і розная забяспека сродкамі вытворчасці відавочна можа быць адведзена, і не таму, што гэтыя прычыны не ўпłyваюць на ўзрост ураджайнасыці, а таму, што яны та і выклікаюць змены у систэме палявой гаспадаркі праз яе перабудову ў больш інтэнсyўным напрамку, з увядзеннем палепішанай тэхнікі, т. зв. правільных пладазменных севазваротаў, якія ва многіх месцах ня могуць быць пабудаваны без канюшыны. Значна складаней справа з мажлівасцю ўраўнення табліцы прыродных умоў. Але і тут справа не такая дрэнная, як здаецца спачатку. Паперша,— забяспека прыроднай кармовай плошчай значна большая якраз у і групе акрут з паніжаным ураджаем; падругое, вельмі ўдала разъмяркоўваліся акругі па групах у тым сэнсе, што амаль у кожную группу падпалі акругі з большасцю сустракаемых на Беларусі тыпу глеб, затым што кожная пара акрут, якія ўваходзяць у паасобныя группы, не складаюць адных і тых-же гранічных прасторавых комплексаў; яны, за выключэннем акруг і групы—Мазырскай і Гомельскай, раскіданы, што ў большай ступені забяспечвае паўнату і разнастайнасць прадстаўленых у групах глеб. Такім чынам, як быццам усё гаворыць затое, што і прыродныя ўмовы ў розных групах да некаторай ступені ўзроўнены. Аб поўнай-жа ідэнтычнасці прыродных умоў бязумоўна і гаворыць не прыходзіцца, яе няма; напрыклад клімат, хация і не дужа выразна змяняецца па аблоках Беларусі, але ўсё-ж такі ў нашых групах акруг ён не аднолькавы, ня толькі ў абстрактным разуменіі гэтага слова, а і ў практычным—у прыстасаваныні да сельскай гаспадаркі. Вось чаму так асцярожна, толькі палову падвышэння ўраджайнасыці, прышлося аднесыці на кошт распаўсюджваныя канюшыны, а другую палову—кінуць на разнастайнасць няпрадугледжаных, ці правідовей, неўраўніяных умоў, бо спрачаца з тым, што канюшына робіць станоўчы уплыв на ўзрост ураджайнасыці ў цяперашнія часы ніхто ня будзе.

Дзеля таго, каб праверыць і больш ўпэўніцца ў правідовасці ці памылковасці атрыманага намі папярэдняга выніку, аналягічным мэтадам быў прасочан уплыв канюшыны на ўраджайнасць культур ва ўмовах Віцебшчыны, пры гэтым, за адзінку назірання ўзят адміністрацыйны раён. Усе 11 раёнаў Віцебскай акругі, па процэнту засеву канюшыны ў агульнай засеўнай плошчы, былі разьбіты на дзве групы: I—ад 0,66 да 3,16 і II—ад 6,07 да 7,87 проц. канюшыны. Атрымана наступная табліца¹⁾.

¹⁾ Паводле матар'ялаў стат. даведніка Віцебскага Акрстатбюро, Віцебск, 1928 г.

**Уплыў распаўсюджанасці канюшыны на ўраджайнасць культур
Віцебшчыны ў 1927 г.**

| № груп | Лік раёнаў | На 1 гаспадарку | | | % | На 100 дз. засеву | | | Урадж. дзес. (пуд.) | | | |
|-----------|------------|-----------------|-------|--------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------|------|--------|--|
| | | Засева | Кароў | пахаці | | Сеянных траў | | | Жыта | Аўса | Бульбы | |
| | | | | | | Бульбы | Усіх | Утымлі- ку каню- шыны | | | | |
| 1 | 0,66—3,16 | 7 | 3,72 | 1,6 | 72,78 | 11,05 | 4,67 | 1,76 | 5,17 | 42,6 | 29,9 | |
| 2 | 6,07—7,87 | 4 | 3,54 | 1,8 | 79,33 | 11,24 | 10,83 | 6,57 | 6,04 | 47,5 | 29,2 | |
| | | | | | | | | | | 288 | 10,5 | |
| | | | | | | | | | | 325 | 10,3 | |

Тут-же для яснасці адзначым, што ў 1 группу ўвайшлі наступныя раёны: Езерышчынскі, Межанскі, Гарадоцкі, Сіроцінскі, Сенненскі, Чашнікаўскі і Бешанковіцкі; II-ю группу складаюць: Сураскі, Віцебскі, Высачанскі і Ліознянскі раёны.

Лічбы табліцы вельмі выразна падкрэсліваюць, што распаўсюджанасці канюшыны сапраўды з'яўляецца фокусным паказчыкам шырокаага процэса перабудовы гаспадаркі, асабліва палявой у больш інтэнсывным напрамку, з прасяканнем у яе элемэнтаў пладазьмену. Так, ня гледзячи на тое, што ў першай группе раёнаў на адну сярэднюю гаспадарку прыпадае большая плошча засеву, кароў у яе меней, процэнт засеву ў пахаці таксама меншы; на ўзроўні з гэтым ідзе паніжаная плошча засеву пад бульбай і лёнам. Значна больше распаўсюджванне пасеваў лёну ў II группе неабходна асабліва падкрэсліць, затым што гэта культура ва ўмовах сялянскай гаспадаркі Віцебшчыны з'яўляецца «грашовай» культурай і толькі праз рэарганізацыю палявой гаспадаркі з трохполья ў шматпольле, з пасевам канюшыны як у прадваенныя гады, так і для цяперашніх часоў, з'яўляецца найбольш пашыранай формай рацыяналізацыі льнаводства¹⁾.

Ураджайнасць жыта і бульбы у II группе раёнаў таксама паказвае павалічэнне: першая культура на 12 проц. і другая—на 13 проц. Нажаль, у статыстычным даведніку няма дадзеных аб ураджайнасці лёну, валакна, а пагэтаму мы прымушаны былі для парайанання ўзяць ураджай лёну-семя. Збор з дзесяціны лёну-семя ў II группе дае, супроты I группы, звычэйна на 2 проц. Гэты факт звычэйна ўраджайнасці лёну-семя з аднолькавым правам можна расцэніваць і як станоўчае, і як адмоўнае з'явішча, бо ў адных выпадках, пры жаданні атрымаць добрае таварнае валакно, сумысьль адмаўляюцца ад збору семя і не даводзячы лёну да поўнага дасыпвання, прыбраюць яго з поля і, такім чынам, выигрываючы на якасці валакна, атрымліваюць альбо паніжаны збор семя, альбо зусім лён не малозяць. У других выпадках, пры больш выяўленым спажывецкім харектары льнянай культуры, за кошт паніжэння якасці валакна, імкнунца атрымаць большую колькасць семя. Вось чаму, за адсутнасцю пэўных звестак аб зборах лёну-валакна, пры вывядзеныні сярэдняга процэнту падвышанага ўраджаю у II группе раёнаў, лічбу па лёну-семя ня будзем браць пад увагу.

¹⁾ Гл. проф. Рыбников—“Льноводство западной области и перспективы его развития”. Смоленск, 1927 г. стр. 37

Ураджайнасць аўса ў II гр. раёнаў, таксама, як і пры параўнаньні груп па акругах, у залежнасці ад пашырэння засеву канюшыны, не дае павялічэння, а ў дадзеным выпадку назіраем звыжэньне на 2 проц. Факт паўторны, набывае харктар систэматычнага зъявішча, а значыць, як быццам, тут і зноў-жа ня абышлося бяз уплыву канюшыны, толькі ў адваротным напрамку, але аб гэтым скажам далей, пры разглядзе дасыльных севазваротаў.

Цяпер, калі вылічыць сярэдні ўзважаны процэнт павышэння ураджайнасці для II группы раёнаў Віцебшчыны ў параўнаньні з I группай, па трох асноўных культурах, дык атрымаем лічбу +7,8 %.

Да гэтага часу, пры высьветленыні пытання падвышэння ўраджайнасці ў залежнасці ад прасякання ў палявую гаспадарку Беларусі элемэнтаў правільнага пладазьмену, мы карысталіся агульнымі, масава-статыстычнымі дадзенымі. Цяпер паспрабуем гэта зрабіць, паранаваўшы ураджайнасць двух пасёлкаў, якія дасыльваліся ў 1927 г. экспедыцыяй па вывучэнню пасёлкаў¹⁾). Гэтыя два пасёлкі: Перадавы і Пятровая Ляда, утварыліся ў выніку земляўпарадкавання вёскі Рыскова, б. Гарадзецкага раёну, Бабруйскай акругі, якое адбылося ў 1923-24 г. Тады жа ў першым пасёлку быў запраектован наступны севазварот: 1) незаняты папар, 2) жыта зім., 3) бульба, 4) ярына+канюшына, 5) канюшына I г., 6) канюшына II-го г., 7) жыта зім., 8) ярына. Агляд палёў у натуры ў 1927 г. паказаў, што папаравае, абодвы жытнія палі, бульбянае, першая ярына з падсевам канюшыны і другая ярына і канюшыннае поле II году карыстаныня засталіся, згодна вызначанага севазвароту, непарушанымі; часткова парушана толькі канюшыннае поле I г. карыстаныня, якое ў адных гаспадароў занята канюшынай, а ў іншых—жытам і іншымі культурамі. Такім чынам адчуваеца, што запраектованы севазварот ня зусім адпавядае запатрабаванням гаспадарак плошчамі жытніх палёў—яны малаваты. У другім пасёлку—Пятровая Ляда—вызначанага правільнага севазвароту няма, канюшыны зусім ня сеюць, наглядаліся такія тыпы чаргавання:

I. 1) Зімовае жыта, 2) ярына, 3) нез. папар.

II. 1) Зімовае жыта, 2) бульба, 3) ярына.

III. 1) Зімовае жыта, 2) ярына, 3) { бульба
віка.

IV. 1) Зімовае жыта, 2) ярына, 3) зімовае жыта, 4) ярына.

Паказальным тыпам чаргавання расылін па абодвым пасёлкам у 1926 г. адпавядаў наступны харктар скарыстаныня пахаці:

| Назва пасёлка | На 100 гектараў пахаці прыходзіща: | | | | | | | | | | | | | Лубін | Усаго за-севу |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|------|-------|------|-------|---------------|
| | Незап. папар. | Зім. жыта | Ярыны | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ярушка | Ячмень | Проса | Аўс | Грэчка | Ярыца | Уся | Бульба | Лён | Трава | | | |
| 1. Перадавы | { фактычна | 8,4 | 30,4 | 4,2 | 1,1 | 1,8 | 12,7 | 4,7 | 0,9 | 25,4 | 16,7 | 4,2 | 14,7 | 0,2 | 91,6 |
| | | 12,5 | 25,0 | — | — | — | — | — | — | 25,0 | 12,5 | — | 25,0 | — | 87,5 |
| 2. Пятрова Ляда факт. | | 0,6 | 33,4 | 6,9 | 6,9 | 4,5 | 13,7 | 0,6 | 0,7 | 33,3 | 22,0 | 7,9 | 2,8 | — | 99,4 |

¹⁾ Скарыйтаны матэр'ялы памянутай экспедыцыі як першачатковыя, так і друкаваныя — з працы Я. Кісьлякова: „Пасёлкі”, выд. Н. Д. І., 1928 г.

Зразумела, что у І паселку к 1926 г. цалком севазварот яшчэ ня мог быць уведзен, алё і для гэтага году павінны адзначыць досьць значнае адхіленне ад запраектаванага севазвароту па бульбе і зімовому жыту—у бок павялічэння, а па незанятому папару і травам—у бок зыніжэння.

Па другому паселку адзначаецца больш інтэнсывнае скарыстаныне пахаці, але зроблена, за адсутнасцю у пасеве траў, асабліва канюшыны, даволі значнае парушэнне правіл пладазьмену.

Перад тым, як высьвятляць пытаўнае парадаўнайчай ураджайнасці палёў паказаных паселкаў, прывядзём некаторыя паказчыкі па ім, якія харктарами знуюць вельічню паселкаў і гаспадараў і забясьпеку кармовымі ўжыткамі. Вось лічбы:

| № паселка | Лік гаспадараў ў паселку | Колі асноўных сродкаў вытворчасці | На адну сярэднюю гаспадарку | | | | Гною на гектар пахаці (цэнтнэр) | Сенажаці | На 100 гектара пахаці | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----|
| | | | Усёго | Зямлі гектараў | Утым ліку пахаці | Лік галоў скоту ў пераводзе на буйную | | | | |
| 1 | 11 | 840 | 8,5 | 5,09 | 5,6 | 144 | 250 | 107,9 | 46,8 | 0,0 |
| 2 | 10 | 738 | 8,0 | 4,14 | 5,8 | 144 | 217 | 129,0 | 67,0 | 8,4 |

З табліцы відаць, што паселак І—Перадавы, троху буйнейшы, як тэртыярнальна, так і па асноўным сродкам вытворчасці, але значна меней забясьпечаны скотам і натуральнай кармавой плошчай. Праца ў І паселку па палівой гаспадарцы скарыстоўваецца пэўна больш рациональна: ня гледзячы на большую забясьпеку пахацію, бо лічбы страт дзён працы у абодвух паселках аднолькавы, а атрыманая валовая продукцыя у І паселку на 15 проц. павышана.

У асноўным тып глебы у абодвух паселках аднолькавы—супесь, толькі ў І паселку больш лёгкая і меней ападзоленая, чым у другім, на што, між іншым, паказве большая пашыранасць у І паселку зеваў грэчкі.

Рознае скарыстаныне пахаці ў паселках: у першым амаль цалком згодна правіл пладазьмену, а ў другім—пры поўнай адсутнасці ў заеўнай плошчы канюшыны, не магло не адбіцца на ўраджайнасці ў гэтых паселках. Праўда, ІІ паселак, у сувязі з лепшай забясьпекай прыроднымі кармовымі ўжыткамі, а значыць, пры павышанай колькасці скоту, мае мажлівасць лепш угнойваць сваю пахаць (гл. папярэднюю табліцу), але, ня гледзячы на гэта, ураджайнасць палёў гэтага паселку па асноўным культурам ня вышэй, а ніжэй, чым у І паселку, што відаць з наступных лічб табліцы.

| № | Назва паселкаў | Ураджайнасць гт. (пуд.) | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|--------|--------|
| | | Жытва | Авес | Ячмень | Бульба |
| 1 | Перадавы . . | 73,9 | 106,0 | 50,9 | 1410 |
| 2 | Пятрова Ляда. | 63,8 | 88,6 | 54,0 | 1508 |

Пры павышаных ураджаях культур па абодвых пасёлках, усё-ж такі, ураджайнасьць у пасёлку Перадавы большая, чым у Пятровай Лядзе: па жыту—на 15 проц., па аўсу—на 20 проц., па ячменю і па бульбе, наадварот—паніжана—на 6 проц.

Сярэдняе ўзважанае перавышэнне ўраджайнасьці, па пералічаным культурам, дае ў бок і пасёлку + 11,6 проц.

Ізноў падкрэсліваецца раней выказаная думка аб уплыве канюшыны, а на гэтym прыкладзе, ужо канкрэтнага правільнага севазвароту, на ўздым ураджайнасьці. І гэта пры ўмове, калі гэты севазварот толькі пачынае палепшаць пладародз'е глебы, бо існуе ня больш 2—3 гадоў. Цікава яшчэ адзначыць, што гэты севазварот зрабіў станоўчы уплыв у I пасёлку, ня гледзячы на паніжанае супроць II пасёлку ўгнаенне яго палёу.

У дадатак да папярэдніх меркаваныняў аб уплыве элемэнтаў пладазымену на ўздым ураджайнасьці, якія мелі сваёй падставай вывучэнне канкрэтнай эмпірычнай сапрауднасьці, узятай з практикі жыцця, неабходна прывесці матэр'ялы дасьледчых станцый, якія гэтай спрабай зімаліся. Нажаль, сталых, мнагагадовых назіраньняў у нашых беларускіх умовах, аб уплыве правільнных шматпалёвых севазваротаў на ўздым ураджайнасьці амаль ніяма. Прыводзіць жа дадзеная дасьледчых устаноў іншых раёнаў Саюзу, у якіх цікавячае нас пытаныне, асабліва уплыву папярэднікаў, даволі падрабязна вывучана¹⁾, лічу нямэтагодным, затым што, як прынцыпы будовы самага севазвароту, так і яго прадукцыінасьць маюць вузка лакальны харарактар. Пагэтаму, хаця у справаздачы па Стэбутаўскаму дасьледчаму полю прыводзяцца дадзеная аб ураджайнасьці культур у розных севазваротах толькі за адзін 1926 г.²⁾, яны заслугоўваюць таго, каб на іх застанавіцца і іх, у асноўных рысах, прывесці, бо гэта на Беларусі амаль адзіны матэрыял па гэтаму пытаныню. Досьледы па севазваротах былі закладзены у 2-х сэрыях: I сэрыя пераважна на глебе моцна падзолавай з нармовым падзолавым пазёмам на лёсе тыпу пляжкіх суглінкаў; II сэрыя—на такой-жэ самай глебе, але са змытым падзолавым пазёмам. Прыведзены у справаздачы матэр'ял мажліва для нагляднасьці ў ляжыць у выглядзе наступнай табліцы: (гл.ст. 50).

Перш за ёсё зробім агульную заўвагу: чым больш многазъвенный севазварот, тым менш на 1 гектар пахаці клалася гною, а ураджайнасьць павышалася. Ураджайнасьць жыта, пачынаючы ад звычайнага трохполья, торуч з многазъвеннай севазварота, узрастаем ад 43 да 127 проц. супроць трохполья, прычым, гэты асноўны напрамак узросту парушае V севазварот, дзе ніяма засеву канюшыны. На ураджайнасьць аўса шматпалёвых севазвароты упłyваюць у значна меньшым ступні, а падчас, калі авёс замыкае севазварот, дык ураджай яго звычайна супроць трохполья (другі севазварот другой сэрыі). Такое з'явішча пэўна тлумачыцца тым, што яго пасеў адсунут ад угнаення у шматпалёвых севазваротах, асабліва другое поле аўса, значна далей, чым у 3-х польі. Можна мяркаваць, што раней канстатаваны факт непавышэння ураджайнасьці аўса пры большым распаўсюджванні канюшыны, таксама тлумачыцца яго адсутнасьцю ад

¹⁾ Гл. проф. Якушкин—„Учение о севообороте“. Гиз. 1928 г.

²⁾ Артыкул дац. Жывапа у Працах Горацкай с.-г. дасьледчай станцыі за 1924—26 г. т. II, Горы-Горкі, 1927 г.

³⁾ У сувязі з выпадзеннем канюшыны I г. лічба павялічана, выходзя з сярэдніх адносін урадж. I г. да II г.

| Сэрый № № | Севазвароты | Гною на сярэд. гк. пахаш (пуд.) | Ураджай гектара (пуд.) | | | | | Адносны ураджай | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------|-----------|-----------------|------------------|------|-----------|
| | | | З е р н я | | | Жыта | Аўса | Бульбы | Канюшына сена | Жыга | А ў с а |
| | | | Выка-аўсян. мешан. сена | | | | | | | | |
| першая | I 1) Канопля + 3600 п. гною, 2) бульба . | 1800 | — | — | — | 810 | — | — | — | — | 100 |
| | II 1) Выка-аўсянная ме- шанка + 1200 п. гною 2) жыта . | 600 | 213 | 127 | — | — | — | — | 166 | — | — |
| | III Папар позны + 2.400 п. гною, 2) жыта, 3) авес | 800 | — | 76 | 40 | — | — | — | 100 | 100 | — |
| | IV 1) $\frac{1}{2}$ вык. меш. + $\frac{1}{2}$ канюш. + ? гною, 2) жыта, 3) $\frac{1}{2}$ буль- ба + $\frac{1}{2}$ авес . | — | 218 | 132 | 45 | 866 | 232 | 174 | 112 | 106 | 100 |
| | V 1) Вык. меш. + 2.400 п. гн., 2) жыта, 3) буль- ба, 4) авес . | 600 | 192 | 119 | 62 | 1091 | — | 143 | 155 | 134 | — |
| | VI 1) Папар ранны + 2400 пуд. гною, 2) жыта, 3) канюш. I г., 4) ка- нюш. II г. + 3 п. K ₂ O, 5) жыта + 6 п. P ₂ O ₅ у ўмглядзе фасфа- рыта, 6) авес . | 400 | — | 168 | 42 | — | 479 + 252 | 206 | 105 | — | 206 + 108 |
| | VII 1) Папар ранны + 2400 пуд. гн., 2) жыта, 3) бульба, 4) авес, 5) канюш. I г., 6) ка- нюш. II г. + 3 п. K ₂ O, 7) жыта + 6 п. P ₂ O ₅ у ўмглядзе фасфа- рыта, 8) авес . | 300 | — | 173 + 101 | 66 + 38 | 1142 | 458 + 266 | 227 + 132 | 165 + 95 | 141 | 197 + 114 |
| другая | I Як № III у 1 сэрый . | 800 | — | 75 | 70 | — | — | — | 100 | 100 | — |
| | II Як № VI у 1 сэрый . | 400 | — | 128 + 92 | 52 | — | 391 + 253 | 171 + 123 | 74 | — | 168 + 109 |
| | III 1) Лубін на ўгнаенне 2) жыта, 3) авес, 4) луб. на ўгнаен. 5) бульба, 6) авес . | — | — | 130 + 46 + 71 | ? | — | — | 173 + 66 + 101 | — | — | — |

угнаенне. Ураджайнасьць бульбы ў шматпалёвых севазваротах узрастает ад 6 да 40 проц. Вельмі цікавы і паважны вынік дае III севазварот другой сэрый — лубінавае 6-ці польле. У гэтым севазвароце зусім без унясеньня гною забяспечваецца, супроць звычайнага трахполья з гноем, павышаны ураджай зярнёвых. Нажаль, адносна ураджайнасьці бульбы, звестак у справа здачы няма.

Падагульваючы ўплыў шматпалёвых севазваротаў на ўраджайнасьць ва ўмовах Стэбутаўскага дасьледчага поля, мажліва канстатаваць, што ад ужывання правільных севазваротаў, пры адпаведнай тэхніцы, сярэдняя ўраджайнасьць галоўных культур узынімаецца на менш, як на 30 проц. Але адначасова пры гэтым патрэбна зрабіць дзіве грунтоўных заўвагі: першая: паказаны вынік ад ужывання шматпалёвых севазваротаў для ваколічных сялянскіх гаспадарак мае толькі адноснае значэнне, значэнне першай арыентыроўкі. Справа ў тым, што калі тэарытычна і дапусьціць аднолькавацьсі комплексу глеб палёў і дзеляннак дасьледчых станций з глебай аколічных гаспадарак, дык адносна тэхнікі вядзення палявой гаспадаркі гэтага зрабіць ніякім чынам ня можна,—гэта відавочна і бяспрэчна. Другая

заувага: у большасці прыведзеных севазваротаў вельмі рашуча паштрана у бок зъмяншэння плошчы пад зярнёвымі, а у канюшынным шасціпольі зусім адсутнічае бульба. Вось чаму практичныя вынікі вывучэння значайнай часткі паказаных севазваротаў у пэўнай меры губляюща. Тым не менш факт значнага ўздросту ўраджайнасці, у залежнасці ад ужывання правільных севазваротаў з пасевам абыстынных і бабовых, асабліва канюшыны, які назіраецца ва ўмовах дасьледчага поля, адчыняе значна шырэйшыя перспектывы ўздыму ўраджайнасці, чым гэта мы зауважылі пры разглядзе матэр'ялаў канкрэтнага жыцця.

У гэтай жа справаудачы прыводзяцца вельмі цікавыя лічбы аб уплыве на ўраджайнасць розных угнаенняў у розных севазваротах.

Прыбаўка ад угнаення ўраджаю жыта пры розных севазваротах
(зерня пудоў на гектар.)

| Угнаенне ¹⁾ | Севазвароты | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Звычайнае трохполье | Канюшыннае біцеполье | Лубінае біцеполье |
| Без угнаення | ± 0,0 | ± 0,0 | ± 0,0 |
| Торф + фасфарыт + 30% кал. соль | + 5,8 | + 22,6 | + 86,8 ²⁾ |
| Торф + фасфарыт | + 1,3 | + 18,9 | + 34,9 |
| Торф | - 7,4 | + 7,9 | - |
| Торф + вапна | + 23,6 | + 43,9 | - |
| Гной | + 14,7 | + 57,4 | + 99,2 |
| Вапна + фасфарыт + кал. соль | - | - | 33,7 |
| Вапна | - | - | + 7,8 |

Як на самое галоўнае мне бы хацелась звязаць увагу ў гэтай табліцы на адно: гэта, што эфекты ўнасць угнаенняў, пры ужыванні іх у шматпалёвых севазваротах, у некалькі разоў большая, чымся у звычайнім трохпольі. Зразумела, якое мае гэта паважнае значэнне для правільнай установкі мерапрыёмстваў, накіраваных на ўздым ураджайнасці. Толькі сумесны ўплыв угнаення і пладазъмену можа даць найбольш станоўчы вынік. І гэта не выпадкова: «асноўным вынікам з мнагадовых прац амэрыканскіх дасьледчых станцый можа лічыцца палажэнне, што эфекты, ўтвораемыя угнаеннем і чаргаваннем, пры сумесным ужыванні абодвух прыёмаў, даўолі часта складаюцца і сума упływaў падчас перавышае уплыwy пасобных памянутых фактараў... такі ж малюнак мы сустракаем у вядомых досыльдах Носаўскай стан-

¹⁾ Нормы угнаення: ¹⁾ Гной—600 п. сух. матэрый; ²⁾ Торф—600 п. сух. матэр.;

³⁾ Вапна—120 п. Ca O; ⁴⁾ фасфарыт—6 п. P₂O₅;

⁴⁾ Калійная соль—3 п. K₂O.

цы, пры уключэні ў севазварот канюшыны¹⁾). Акрамя таго, па амэрыканскіх дадзеных, пры іх, як і у нас, паніжаных ураджаях, уплыў аднаго чаргавання расьлін значна мацнейшы, чым уплыў адных угнаенняў, а на гле-бах старой культуры дасягненне вышэйших ураджаяў мажліва толькі ў тым выпадку, калі ўтнаенне і правільны севазварот ужываюца разам. Калі зрабіць спробу падагулівання нашых меркаванняў аб ролі севазваротаў у падвышэнні ураджайнасці, дык картка іх можна улажыць у наступныя палажэніні:

1) Пачынаючы з 80-х-90-х гадоў дзвесятнадцатага стагодзьдзя на Беларусі адбываецца інтэнсіўны процэс ломкі папараўай зянрёвай систэмы палявой гаспадаркі, што выяўляецца ў зъмяншэнні адноснай долі папарау у паҳаці і зянрёвых, асабліва зімовых, у засеве і павелічэнні долі абсыпнога і травянога кліна.

Адначасова на фоне ўнядрэння ў палявую гаспадарку элемэнтаў правільнага севазвароту назіраецца пэўны паступовы і систэматычны ўзрост ураджайнасці.

2) Памянуты процэс перабудовы палявой гаспадаркі, пасля устанаўлення нармальных гаспадарчых абставін, ідзе ў тым жа напрамку і ў апошнія пасъляваенныя гады, але нездавальняючыя, незалежныя ад сельскай гаспадаркі, прычыны не далі магчымасці выявіць становучы уплыў гэтай перабудовы на ураджайнасць.

3) Карыстаючыся адноснай пашыранасцю засеву канюшыны ў агульні засеўнай плошчы, як фокусным паказчыкам прасякання ў палявую гаспадарку элемэнтаў правільнага севазварота, на падставе масавых дадзеных мажліва, у залежнасці ад ўнядрэння у палявую гаспадарку правільнага севазвароту, вызначыць наступны сярэдні ўзважаны ўзрост ураджайнасці галоўных культур:

- а) пры параўнанні паакруговых дадзеных БССР +10%
- б) пры параўнанні паравных дадзеных Віцебшчыны +7,8%
- в) пры параўнанні, на падставе манаграфічнага апісання
2-х пасёлкаў Бабруйшчыны +11,3%.

4) На падставе прыведзеных лічб магчыма сцверджаць, што ніжэйшая мяжа ўзросту ўраджайнасці ад ужывання правільных пладазьменных севазваротаў ляжыць каля 10 проц., а вышэйшая, калі ўжываць і адпаведна палепшаную тэхніку вядзення палявой гаспадаркі, як гэта паказвае вывучэнне севазваротаў Стэбутаўскага дасьледчага поля, знаходзіцца недзе каля + 30 проц.

5) Найбольш станоўчы ўплыў, як чаргавання расьлін, так і угнаення, забясьпечваецца толькі пры сумесным ужыванні абодвух мерапрыёмстваў і, па маяму, гэта асабліва датычыцца мінеральных угнаенняў, якія часта парушаюць структуру глебы.

У дадатак яшчэ адна заўвага. Увядзенне правільных севазваротаў, здавальняючых запатрабаванні правіл пладазьмену, магчыма толькі пры пашырэнні абсыпных і бабовых культур, асабліва траў. Гэта нямінуяма выклікае неабходнасць адноснага, а падчас і асаблютнага скарачэння плошчы пад зянрёвымі. У сучасных абставінах,

¹⁾ Проф. Якушкін— „Учение о севообороте“, Гиз. 1928 г., стр. 17 і 18.

пры недастатковым завозе хлеба, сялянства об'екты ўна прымушана вельмі асьцярожна скарачаць плошчу пад зярнёвымі, адсюль «пэрманэнтна» парушэнне увадзімых шматпалёвых севазваротаў, якія часта вельмі рэзка парушаюць зярнёвы баланс гаспадаркі. Выходзячы з гэтага, для практычнага карыстаньня мажліва высунуць наступную дырэктыву: пры ўвядзеныні шматпалёвых севазваротаў арыянтыраўца на зынішчэнне незанятага папару (мінімум на 50 проц.) і на памяншэнне плошчы пад зярнёвымі максімум на 15—20 проц. Тады, у сувязі з уэростам ураджайнасці, ня будзе парушацца зярнёвы баланс гаспадаркі і севазвароты з большым посьпехам будуць замацоўвацца, чым гэта назіраецца зараз.

П. С. Саўкін

Роля мэліорациі і культуры балот у справе пад- няцца вытворчых сіл зямлі БССР.

Свет, цяплыня, вільготнасць, пажыўная матэрыя глебы ёсьць дар-
мовыя сілы прыроды. Пры земляробстве селяніну, які ўкладае ў
землю сваю працу і сродкі, неабходна ўмець выкарыстаць гэтую дар-
мовыя сілы прыроды так, каб атрымаць з зямлі магчыма больш пра-
дуктаў, якія неабходны для жыцця чалавека і жывёлы.

Посыпех атрыманыя найвялікшых ураджаяў залежыць ад многіх
прычын: ад умоў пагоды, ад тэхнічных ведаў і прыёмаў земляроб-
ства, ад эканамічных мажлівасцяў і інш. Зьявішча пагоды адбыва-
юцца міма волі чалавека. Селяніну прыходзіцца ведаць запатраба-
ваныні расылін, пэрыядычныя зьявішча пагоды, якасць і ўласці-
васць глебы. Ведаючы гэта, можна прыстасоўвацца на глебу ўплы-
ваць так, каб яна была спрыяючай для жыцця расылін: зынішчэнне
надмернай вільготнасці, старанная апрацоўка, дастатковая коль-
касць угнаення. Толькі пры такіх умовах і можна разылічаць на па-
жаданыя добрыя ўраджай.

Гэтыя культурныя прыёмы земляробства і веды аб умовах паветра
і глебы дасягаюцца шляхам настойлівай навуковай працы і досьледаў
у агранамічных і спэцыяльных дасыледчых установах, якія, упэўніў-
шыся ў праўдзівасці і эканамічнай карыснасці здабытых с.-г. дася-
гненняў, перадаюць іх праз агратэхнічны персонал, сялян-дасылед-
чыку і беспасрэдна і ў сялянскія гаспадаркі.

З погляду дармовых сіл прыроды Беларусі непашчасціла, пры-
родныя ўмовы тут досьць суровыя і вымагаюць вялікага напру-
джання працы, спэцыяльных ведаў, асобных і нават выключных пры-
ёмаў земляробства на бедных пяскаватых і балотна-тарфяных глебах,
якія маюць перавагу ў Беларусі.

Беларусь размешчана тэртыярыйна ў краю з вялікай коль-
касцю ападакаў—зяяўлецца краінаю мокрага земляробства і рэгулі-
раваныне глебавай вільготнасці тут мае грунтоўнае значэнне. Збы-
так вільготнасці ў глебе ўтварае вельмі шкадлівыя ўмовы дзеля
культуры расылін і, апрача таго, зяяўлецца асноўнай прычынай утва-
рэння і росту балот.

Для ўтварэння добрых умоў вільготнасці ў глебе, трэба збытак
воды зынішчыць спосабам асушкі.

Агранамічна мала съядомы сельскі гаспадар яшчэ не ўяўляе сабе
наколькі шкодны расылін і самой глебе лішак вільготнасці і нават
часовае яе забалачванье. Лішак вільготнасці ў глебе больш шкодны
чымся часовы яе недахоп, бо ў глебе ідзе працэс забалачвання
з усімі шкоднымі вынікамі, паніжаючымі натуральную ураджайнасць
глебы. Ні добрая апрацоўка, ні узмацнёнае угнаенне яя могуць пад-
няць, а тым больш падтрымаць ураджайнасць глебы на належнай

вышыні да тэй пары, пакуль ня будуць ухілены ў гэтай глебе ўмовы хоць-бы нават часовага забалачваньня ад збытку вільготнасьці.

Справядлівасьць гэтага съцвярджаеща парадайчымі ўраджаямі і на палёх Менскае Цэнтральнае Балотнае Даследчае Станцыі і ў сялян з добраі і з слабай асушкай.

Посьпех земляробства ў Беларусі шмат у чым залежыць ад климату. Тут ападкаў у год выпадае да 650 мм., а ў некаторыя годы і больш.

Пры недахопе цяплыні, пры вялікай вільготнасьці паветра, параванье вільготнасьці з глебы, наадварот у атмасферау, аслаблена і дзеля таго ў глебе шмат калі ўтвараецца—часовы, а ў паніжаных месцах рэльефу паверхні і сталы збытак глебавай вільготнасьці, і гэтаму зъявішчу спрыяюць тапаграфічныя ўмовы мясцовасьці. Па прычыне залишняй вільготнасьці забалочаныя глебы доўгі час вясною зъяўляюцца недаступнымі для апрацоўкі.

На палёх незабалочаных, дрэнаваных ня толькі мінеральных, але і тарфяных,—вясновыя працы у нас, як звычай, распачынаюцца у сярэдзіне красавіка м-ца, на забалочаных-же палёх нельга бывае пачынаць працу да сярэдзіны і канца маю, а ў асабліва мокрыя годы нават і пазней. Да гэтага часу пустазельле моцна разрастается і перашкаджае ўсёй працы па працоўцы глебы і сяўбе. Пры такіх умовах бязумоўна нельга разьлічваць на добры ўраджай расылін.

Выход з такога становішча цалкам ясны—трэба асушыць, лепш дрэнаваць поле. Нармальная асушаная глеба, мінеральная і тарфяная быўшых балот, прыклады чаму мы маем на Цэнтральнай Балотнай Станцыі ў Менску, апрацоўваецца вясной сваечасова без спазненія і лёгка. Угнаенія даюць вялікі ўзрост, рост і разьвіцьцё расылін ідзе ў больш нармальных умовах і дасыпаваньне не позыніца бо не падае ў паласу асеньніх даждоў і халадоў. Усё гэта бяспрэчна сказваецца на падняцці ўраджая.

Беларусь мае да 2,5 мільёнаў забалочаных зямель і балот. Гэта каласальная тэрыторыя цяпер бесгаспадарная, мае ў той-же час вялізныя запасы скрытага зямельнага багацьця і пакуль мы для дабыцьця гэтага багацьця не затрацім тых-же мільёнаў капіталу, мы ня можам разьлічваць на павялічэніе вытворчасьці зямлі ў граніцах патрабуемых народагаспадарчым жыцьцём Рэспублікі.

Дазволена будзе пры гэтым сказаць, што з усіх выглядаў прыбыту народнае гаспадаркі—прибытак ад зямлі зъяўляеца самым пэўным і больш надзейным, бо разумна ўложенія ў землю сродкі ня трацяць сваёй вартасьці, і мільёны гектараў зямлі, у якую укладаецца мэліорацыйны капитал, павінны даваць і дадуць, бязумоўна, нам на мільёны і павышаны прыбытак у выглядзе ўраджая.

Сродкамі павышэння ўраджайнасьці ў ўмовах Беларусі зъяўляюцца: рэгуляваньне вады ў глебе, асушка (дрэнаж) і агранамічна правідловая тэхніка земляробства: культурная апрацоўка, угнаенія, добрая якасць насенінні.

Асушкай дасягаюцца наступныя спрыяючыя для земляробства ўмовы:

1) Адводзіцца з палёу збытак вады, шкодны для расылін, і паніжаецца ў глебе ровень грунтавых вод. Лішак вады асабліва адчуваеца вясною. Бо калі талая вада не знаходзіць сабе выхаду па дрэнах, ці канавах, і не прасочваеца углыбіню грунта,—яна няўхільна вытварае забалочваньня з усімі шкоднымі ад гэтага для расылін вынікамі. Вясною гэтая стаячая вада спыняе ўсё жыцьцё ў глебе. Гэтую ваду і трэба адвесці, шляхам асушальнаі сеткі, тады ўжо ня будзе

небясьпекі ад даждоў ў цёплыя часы году, як-бы іх ні было многа. Цёплая вада гэтых даждоў знаходзіцца ў глебе заўсёды ў руху, лішак яе адводзіцца асушыцелямі. Дажджавая вада пратачваецца ў глебу, прыносіць ёй цяпло, паветра і праз тое дае глебе ўсё неабходнае для таго, каб глеба была съпелай, здольнаю да пладародзьдзя.

Асушаная нармальна глеба ўясну хутчэй адмярзае, хутчэй прасыхае, лепш праграваецца і раней можа быць гатова для вясновай працы і пасеву яровых.

Карысцьць своечасовага ранняга пасеву надзвычайна важна, глебы ня дрэніраваныя з-за лішка вільготнасці ня могуць быць уясну своечасова засенны, яровыя, асабліва авёс, часта не дасыпываюць. Асушка ў такіх выпадках ратуе ўраджай. Апрацоўка асушаных палёў менш залежыць ад пагоды, вытвараецца лягчэй і таней.

Уплыў гною і іншага ўгнаення, а таксама і іншых тэхнічных прыёмаў земляробства на асушаных палёх заўсёды непараўнальнаяна вышэй, чымся на палёх, якія пакутуюць ад збыту вільготнасці.

Такім чынам, асушка зьяўляеца добрым і неабходным спосабам палепшаныня ўласцівасці зямлі з мэтай павышэння яе вытворчасці. Да гэтага неабходна дадаць яшчэ ўвядзенне ў сялянскія гаспадаркі палепшаных, здабытых працамі даследчых устаноў тэхнічных прыёмаў апрацоўкі зямлі, ужыванне мінеральнага ўгнаення і чыстасортнага насеннага матар'ялу.

Пры парашаныні сялянскіх палёў з палямі культурных дзяржаўных гаспадарак: даследчых станцый, саўгасаў і інш. можна бачыць рэзкую розніцу па колькасці і якасці прадуктаў зямлі. Культурная гаспадарка ад умелага правідовага скарыстыдання зямлі і ўжывання палепшаных прыёмаў культивавання расылін атрымліваюць ў сярэднім 100 проц., т. зн. удвойчы вышэй ураджаяў хлебоў і кармавых сродкаў, у параўнанні з сялянскай гаспадаркай.

Такі востры пад'ём ураджайнасці, які лёгка, як нам здаецца, дасягнуць і ў сялянскай гаспадарцы абавязаны галоўным чынам: 1) утварэнню ў глебе добрых умоў вільготнасці шляхам нармальнай асуши, 2) правідовай апрацоўцы глебы культурнымі прыладамі, 3) ужыванню мінеральнага ўгнаення, а для лёгкіх і пышчаных глебаў з мэтай утварэння спрыяючых фізычных уласцівасцяў і аднаўленыні іх вытворчасці—апрач таго ўжыванню органічнага ўгнаення у выглядзе зялёнага і тарфянага і 4) пасеўны матар'ял павінен быць чыстасортны, ураджайны і ўстойлівы ў ўмовах пагоды і глебы пэўнага сельска-гаспадарчага раёну. Хутчэйшае правядзенне гэтых культурных момантаў, як вынікаў даследчых устаноў у сялянскія гаспадаркі, павінны ісці па двух шляхах; першы шлях гэта зынішчэнне у гаспадарках шкоднай праспалосці і прыстасаваннем правідовых пладазьменных севазваротаў і зьяўіца адным з надзейных і пэўных способаў падняцца вытворчых сіл зямлі, ужо культурна асвоенай на сельніцтвам.

Другі шлях падняцца вытворчых сіл зямлі—тэта культурная заваёва новых зямель.

Пытанье аб культурным заваяванні новых зямель для сельска-гаспадарчай вытворчасці зьяўляеца адным з важных момантаў пры адхіленыні вострага земельнага голаду. Павялічэнне новых зямель ідзе за ражунак балот, якіх у Беларусі маецца да 25 проц. ад усёй земельнай тэрыторыі.

Гэтыя землі дагэтуль яшчэ наслі назыву навыгадных або бросавых плошчаў.

Балота ў сваім натуральным выглядзе прыносяць вялізарную школу атачаючаму насельніцтву, пагоршаючы іх сельска-гаспадарчыя полі і параджаючы розныя хваробы жывёлы і людзей.

У той-ж час балота маюць у сябе і вялізарныя запасы зграмаджаных сталецьцямі прыродных багацьцяў.

Маючы гэта на ўзвaze, ўрад БССР справе с.-г. скарыстаньня балот пачаў ўдзяляць выключную ўвагу і дзеля гэтага і разьвіцьцё с.-г. науکі і вытворчасці за апошнія часы атрымала кірунак у бок мэліорациі па шляху вывучэння рацыянальных прыёмаў культуры балот і тарфянікаў. Выключнае значэнне ў гэтай справе маюць працы нашае Цэнтральнае Балотнае Дасьледчое Станцыі, дасьледчых балотных палёў, пунктаў і гаспадарак, організаваных у розных месцах і на розных тыпах балот БССР.

У выніку гэтай настойлівой працы мы ўжо маєм вялікія навуковы матар'ял у пазнаныні прыроды балот і іх сельска-гаспадарчай вартасці, што дае нам права лічыць балота, як аграмадную рэзэрвную плошчу, якая можа быць ў кожны час, пры дапамозе нашых ведаў, распрацавана ў культурныя землі высокай вартасці.

Тарфяныя глебы атрымліваюцца з тарфянікоў, шляхам ужываньня мэліорацийных і культуртэхнічных мерапрыемстваў.

Утварэнню торфу заўсёды дапамагае лішак вады ў глебе і недахоп, або цалкавітая адсутнасць тлёну паветра, што і перашкаджае добраму гніццю расылінных астаткаў.

У гэтых умовах ідзе працэс няпоўнага раскладу так званага гніцця органічнай матэрый.

Расылінныя мёртвыя часткі пры гэтым цымнеюць і атрымліваюць большую частку цёмна-бурую афарбоўку; яны зграмаджаюцца і утвараюць паклады торфу.

Балота выяўляюць аграмадны уплыў на клімат акружальных раёнаў і санітарны іх стан.

Пэўна адзначаюцца для балотных раёнаў асаблівасці ў ва ўмовах пагоды ў бок большай суровасці ў адносінах лішка вільготнасці, меншай колькасці цяпла ў паветры і ў тарфянай глебе, частага зьяўленыя падмарозкаў улетку і вялікай колькасці дзён дажджлівых, хмарных і туманных з збытковай вільготнасцю і малай колькасцю цеплых, ясных дзён.

Торф балот рознага ўтварэння зъмяшчае ў сябе неаднолькавы склад спажыўных матэрый, з якіх найбольш важнымі і неабходнымі для жыцця расыліны зъяўляюцца—азот, фосфар, калій і ватна. Да съледваныні паказваюць, што тарфяныя глебы адрозніваюцца багаццем азоту і ў першым мінімуме з пажыўных матэрый маюць калій, а потым фосфарную кіслату.

Гэтыя злучэныні, і ў частковасці калій, фосфар, азот, знаходзяцца ў тарфянай някультурнай глебе ў форме злучэння звязанага органічнай матэрый, і з гэтае прычыны яны могуць непасрэдна пераходзіць у форму, якая-бмагла растворыцца і несьці пажыву расылінам з глебы. Толькі пасыль асушки, і праз культуру балот, ідуць працэсы гніцця торфу, у сувязі з чым і пажыўныя элементы ў торфу вызываюцца ад органічнага злучэння, пераходзіць у форму, якая можа растворыцца і быць даступнай для харчаваньня расылін.

Усё-ж такі натуральны запас фосфарнае кіслаты і калія ў тарфяных глебах натолькі нязначны, што яны ў стане пакрыць патрэбу ў іх культурных расылін, а дзеля таго гэтыя матэрый прыходзіцца ў глебу ўносіць перад культурай расылін у выглядзе ўгнаення.

Асушка і правідловая апрацоўка тарфяных балот зусім зъмяняюць ўмовы, якія працякаюць у тарфянай глебе. Тут прабуджаецца дзейнасць мікраорганізмаў у тарфяных глебах, дзякуючы ім органічны азот ператвараецца, замяняецца ў злучэнні, якія лёгка прымя юцца расылінамі, так званыя нітраты, або солі азотнага квасу, і гэты каштоўны элемент—азот ужо можа быць скарыстаны ў неабходных разымерах расылінамі.

Магчымасць скарыстаць невычарпальныя запасы азоту, які зъмяшчаецца ў торфе, ёсьць адно з каштоўных пераваг земляробства на тарфяных балотах, у той час, як на мінеральных глебах гэты азот неабходна ўносіць у выглядзе гною, або ня менш каштоўнага мінеральнага ўгнаення.

Тарфянія глебы натуральных балот, дзе органічная маса насычана вадой, якая запаўняе ўсе поры і прастор міжглебавых часцін, мае вельмі слабую вадапрапушчальнасць, што сьцвярджаецца зъяўленнем на паверхні балота калужаў і вадазбораў са стаячай вадой пасыля дажджоў.

З адводам з балот лішкі вады шляхам асушки, у тарфянай глебе павялічваецца порыстасць, зъяўляюцца шчыліны і каналыцы, праз якія вада ўжо знаходзіць сабе шляхі прасочвання. Асушаная і культурная тарфянія глеба здабывае, такім чынам, больш спрыяючыя ўмовы фільтравання і мы не наглядалі на культурных палёх тарфянага балота выпадкаў утварэння на паверхні тарфяных глеб застойнай дажджавой вады.

Тарфянія глебы па сваіх фізычных уласцівасцях і хэмічныму складу істотна адрозніваюцца ад мінеральных, але правільна асушаная і апрацованая тарфянія глеба можа ня толькі набываць уласцівасці, якія робяць яе роўнацэннай добрым мінеральным глебам, але і перавысіць іх па прыдатнасці для некаторых відаў сельска-гаспадарчых расылін. Праз тое задача земляробства на тарфяных глебах мае на мэце выклікаць у глебе гэтыя зъмены і ператварыць балота ў цэннае сельска-гаспадарчае поле, якое дае ўстоўлівя ўраджай.

Калі разважаецца наогул аб прыдатнасці тарфяніку для выкарystання пад сельска-гаспадарчае поле, дык можна сказаць, што ў першую чаргу, і адразу пасыля папярэдніх прац па абсушыць і карчаванні, прыдатны ўсе балоты, так званыя нізінныя і лясныя, якія ўтварыліся з расылін больш багатых пажыўнымі матэрыямі—попелам і вапнай, як напрыклад: асокі, хвошчы і інш. балотныя травы, зялёныя мохі, лясныя і кустарніковыя пароды, якія утвараюць лясны торф. Гэтыя балоты маюць большаю часткаю добрую ступень перапрэвання торфу, лягчэй утвараюць перагной, і маюць у сабе больш спрыяючыя уласцівасці, і гэтыя балоты на Беларусі як раз і маюць перавагу.

Посыпех земляробства на тарфяных глебах залежыць ад аптымальных умоў воднага рэжыму гэтих глеб, г. зн. ад умоў вільготнасці і грунтавых вод. Паніжэнне і павышэнне ўзроўню грунтавых вод у тарфянай глебе да патрэбных граніц, неабходных для вытварэння оптимальных умоў жыцця с.-т. расылін, дасягаецца той ці іншай глыбінёй канаві і рознай іх адлегласцю між сабой.

Карэнай апрацоўка тарфянага балота вытвараецца спэцыяльнымі плугамі з доўгімі вінтовымі адваламі, і іншымі прыладамі з рэжучымі, крышучымі і рвучымі глебу працуючымі часткамі.

Пры палівой культуры штогодная чарговая запашка тарфянай глебы, як правіла, вытвараецца не часцей аднаго разу ў год.

Пасеў расылін вытвараецца агульна прынятым спосабам. Ува-
жаецца за лепшы пасеў—радавы, з больш глыбокім урабленнем на-
сеніем, чымся гэта прынята для мінеральных глебаў. Першай расы-
лінай па пласту, ў пачатку культуры тарфяных балот, высываецца
авёс. На наступны другі год—віка-аўсяная мешанка. Наступнай расы-
лінай ідзе жыта, ці ізноў авёс. Гэтай расылінай і распачынаецца пры-
няты той ці іншы ў гаспадарцы севазварот, або вытвараецца залу-
жанье пад шматгадовы луг.

Угнаенія на тарфяных глебах ужываюцца каліфасфатныя і, як
правіла, што-год пад кожную расыліну.

З калійнага угнаенія ўжываюцца калійная соль. З фосфарнакіс-
лых найлепшымі зьяўляюцца томасшлак і затым супэрфосфат.

У якасці фосфарнакілага угнаенія можа ўжывацца фасфарыт-
ная і касьцяная мука.

Попел на тарфяных глебах можа замяніць падвойнае каліфосфат-
нае ўгнаеніе пры уніясеніі яго ў глебу да 1,5 тон на гектар нар-
мальнага зъмяшчэння K_2O —5 проц. і P_2O_5 —3 проц. Гэтай нормы, як
мінімум, прыходзіцца прытрымлівацца пры ўніясеніі і іншага калі-
фосфатнага ўгнаенія.

Гной на тарфяных глебах ня можа заслугоўваць вялікай увагі, бо
апрач высокай зазвычай каштоўнасці ўніясенія ў глебу,—ён выклі-
кае падаўжэнне вегетаціоннага перыяду зернявых расылін, вельмі
частае іх выляганіне, асабліва ў дажджлівы час, і, апрач таго, надзвы-
чайна дапамагае зас্মечванню палёу пустазельлем.

Севазварот на тарфяных глебах неабходна ўжываць траваплада-
зьменны, каб ухыліцца ад зас্মечвання сарнінай і распылення
глебы.

Разумнае чаргаваніе ў час пасева і, галоўным чынам, культура
лугавых траў зьяўляецца найбольш надзейным і гаспадарна-карый-
ным спосабам барацьбы з сарнінай і ўтварае спрыяючыя фізичныя
уласцівасці і строеніе распыленай частай апрацоўкай тарфяной
глебы.

З сельска-гаспадарчых расылін на тарфяных глебах ва ўмовах Бе-
ларусі з посьпехам і карысцю могуць культивавацца ўсе расыліны,
якія растуць на мінеральных глебах гэтага-ж раёну. З гэтых расылін
найбольш рентабельнымі зьяўляюцца: шматгадовыя лугавыя травы,
авёс, ячмень, жыта, кораньплоды, выка, гарож, лён, канапля і агарод-
ныя: капуста, бульба і столовыя кораньплоды.

На дадзеных Балотнай Дастьедчай Станцыі і сялян, якія маюць
гаспадаркі на балотах,—адзін гектар асушанага тарфяного балота дае
у сярэднім і менш 50 цэнтнераў (300 пуд.) добрага канюшыни-зла-
ковага сена ў адзін укос, ці да 20 цэнт. (120 пуд.) зернавых хлебных
прадуктаў: аўса, жыта, ячменю, якія кожучы ўжо аб выдатных ура-
джаях кораньплоды.

Агульная сума выдаткаў на адзін гектар, рахуючы і асноўную мэ-
ліорацыю—асушка, расчышчэніе, масты, дарогі—і пасеў аўса з уг-
наеніем і насеніем,—220 руб. Прывытак агульны ад ураджаю
аўса—150 руб. Альбо страта ў першым годзе—70 руб.

На другі год высываецца выка-аўсяная мешанка. На яе пасеў
з усімі выдаткамі па працу, насеніем і ўгнаеніем траціцца 90 руб.;
прыбавіўшы недабор ад першага году культуры балот 70 руб., такім
чынам агульны выдатак выразіцца ў 160 руб. Прывытак ад ураджаю
сена выка-аўсянага ў 150 р. Недабор на другі год выразіцца ў 10 р.

Пасълья выкі высяваецца жыта, а на вясну па азімі вытвараецца падсей траў для шматгадовага лугу.

Кошт культиваваныня жыта раўнінца 110 руб., дабавішы недабор мінулага году, атрымлівам выдатак 120 руб. Прыйбытак ад ўраджаю жыта 170 руб. Чисты прыйбытак на трэцьці год культуры балот з зваротам усіх затрат на мэліорацыю атрымліваецца 50 руб. з гектара. А далей, з году ў год, пры лугаўніцтве на балоце атрымліваецца ў два ўкосы 450-500 пуд. сена з гектару, на суму звыш 200 руб., пры выдатках на ўгнаеніне і догляд за лугамі ўсяго толькі 50 руб. Чисты прыйбытак дзесяціна балота з трэцьцяга году культуры пад лугамі дае— 150 руб.

Найлепшую выгаду на балоце даюць пасевы лугавых траў. Гэта як раз і патрабуецца ў Беларусі з жывёлаводным ухілам сялянскіх гаспадарак.

Вельмі добры ураджай атрымліваецца на балоце капусты, бульбы, кораньпладаў і зернавых расылін—жыта, аўса, ячменю, ліну, канаплі.

Паражае прыемнай неспадзянкасцю тое, што на правідлова асушаных балотах ураджай палявых і лугавых расылін атрымліваецца значна вышэйшы, больш устойлівы да пагоды, чымся на старапахатных глебах пры гэтай-же апрацоўцы і ўгнаеніні.

Лес таксама ня ўступае сваім добрым ростам на асушаных балотах і дае ад асушкі добры прырост, апраўдаючы з вялікай карысцю выдаткі па яго асушцы ўжо праз 10 год.

Ці-ж з праведзяных цыфр і прыкладаў ня ясна, што без мэліорацыі Беларусь ня будзе жыць, а будзе гаспадарна марнець і бяднець.

Дасягненыні Балотных Дасьледчых устаноў далі навуковыя падставы для належнага выкарыстаныня балот, і ў ранейшую цёмную формулу ўяўлі новае культурнае паняцьце: было-б балота, а хлеб, кармы і лес знайдуцца.

Балота Беларусі—гэта вялізныя нівычарпальныя запасы натуральных каштоўнасцяў, якія знаходзяцца пакуль што ў сукрытым выглядзе, але шляхі іх выкарыстаныня нам вядомы, і чым паўней мы гэтыя шляхі імагчымасці выкарыстаєм, tym хутчэй насельніцтва Беларусі дасягне жаданых рэзультатаў ў пытаныні падняцца ўраджайнасці палёў і намнажэння народнага добра.

Беларусь у прыблізных лічбах мае звыш 2.000.000 гектараў балот. Гэта вялізарная тэрыторыя занята, бязумоўна, безкарыснымі землямі; пры прывядзеніі яе ў самы нават даступны і лёгкі выгляд культуры—штучныя лугі—можа дасць па мінімальных рахунках што-год восем мільёнаў тон добрай якасці сена, ці тры мільёны зярна, на суму звыш 200 мільёнаў рублёў. Затрата ж асноўнага капіталу на мэліорацыю і залужэніне патрабуецца на звыш 200 мільёнаў рублёў, лічучы на гектар: асушка 60 руб., насеніні 20 руб., ўгнаенінне 20 руб., а ўсяго 100 руб. Расчыстка, апрацоўка глебы, пасев і догляд за расылінамі з прыборкай ўраджая ў лік ня ідзе, бо гэтыя працы вытвараюцца сіламі самога гаспадарчага насельніцтва.

Асноўны капитал, які патрабуецца на грунтоўную мэліорацыю, звязрненца ў адзін год прадуктамі культурнага балота.

Як відаць патэнцыянальная рэнтабельнасць культуры балот надзвычайна эфектыўна, патрэбна толькі ініцыятыва Ураду і самадзейнасць насельніцтва для таго, каб беларускія раўніны, пакрытыя безкарыснай зелянінай балот,—зьмяніліся ў красуючую пладародзьдзем краіну.

Э. Шыпэрка

Значэнне культуры балот у агульнай систэме мерапрыемстваў па падвышэнню ўраджайнасці ў Б. С. С. Р.

Для Беларусі, якая з'яўляецца пераважна сельска-гаспадарчай краінай, аграрная праблема з'яўляецца тым вузлом, ад правідловага развязвання якога, галоўным чынам, залежыць яе прагрэс. Развязванне гэтага пытання падзяляецца на цэлы цыкл момантаў, сярод якіх можна выдзяліць 4 галоўныя групы фактараў:

1) Рэканструкцыя сельскае гаспадаркі. 2) Падвышэнне вытворчасці сельскае гаспадаркі. 3) Індустрыйлізацыя сельскае гаспадаркі і 4) Каапэрыраванье яе.

У дарэвалюцыйныя часы галоўная ўвага надавалася выключна 1-ай групе. Пры чым, яна ішла ў бок драблення сельскае гаспадаркі, шляхам правядзення т. з. сталыпінскай хутарской рэформы і ў перасяленні малазямельных сялян на паособныя дробныя сялібы ў далёкія незасялённыя краіны Сыбіру. Апошнім-жа групам ніякай увагі не ўдзялялася і, як вынік, Беларусь ня мела ні адней дасыледчай установы, за выключэннем Балотнай Станцыі, якая была адчынена не задоўга да імперыялістычнай вайны. Гэтая дарэвалюцыйная палітыка на працягу амаль што 40 г. утварыла стабільнасць някчэмных ураджаяў нашага ральніцтва, а насельніцтва, якое павялічвалася, пры гэтай ураджайнасці ня мела ўжо ня толькі працоунай, але і спажывецкай нормы зямлі.

Такім чынам, такая сельска-гаспадарчая палітыка ў дарэвалюцыйныя часы пакінула Беларусі цяжкую спадчыну, якая яшчэ і цяпер дае сябе востра адчуваць. І сапрауды, калі парайонаць сярэднюю ўраджайнасць Беларускага ральніцтва з сярэднім ураджайнасцю замежных краін, блізкіх да нас па кліматычных умовах, як напр. Нямеччыны, Бэльгіі, дык мы ўбачым такое зьявішча: У той час, як Беларусь атрымлівае сярэдні ўраджай жыта ў 42,8 пуд. з дзесяціны¹⁾, Нямеччына мае 116 пудоў, Бэльгія—151 пуд. Аўса Беларусь—50,8 пуд., Нямеччына—124 п., Бэльгія—162 п. Ячменю Беларусь—45,4 пуд., Нямеччына—132 п., Бэльгія—185 п. Бульбы Беларусь—491 пуд., Нямеччына—866 пуд. Адным словам, якую-б ня ўзяць культуру, усюды бачым страшэнную адсталасць ураджайнасці Беларускага ральніцтва ў параўнанні з ураджайнасцю вышэйвызначаных замежных краін. Асноўная прычына такой с.-г. адсталасці на Беларусі ёсьць вынік

¹⁾ Перспектыўныя планы развязвіцца с. і л. гаспадаркі Б.С.С.Р.

таго, што амаль не ўдзялялася ніякай увагі, ня рабілася ніякіх заходаў у сэнсе падвышэння вытворчасці яе ральніцтва. Калі пацікаўімся, як дасягнулі паказаныя замежныя краіны да, парашунаўча з намі, высокай вытворчасці ў сваіх гаспадарках, дык убачым, што шляхі іх былі накіраваны, галоўным чынам, на падняцце ўраджайнасці шляхам значнага ўжывання мінеральных угнаенняў, пабудовы дрэнажаў, увядзення пладазьменаў, сэлекцыі, тэхнікі апрацоўкі, машинызацыі і інш.

Тут патрэбна сказаць, што ўсякае значнае дасягненне ў ральніцтве ў гэтых замежных краінах было вынікам працы іх дасыледчых устаноў. Ці можна ж у Беларусі ўзмацнёным тэмпам ісьці да падвышэння ўраджайнасці? Бязумоўна, можна, бо аснаўныя фактары прыроды, ад якіх залежыць ураджайнасць сельска-гаспадарчых культур, у нас ёсьць. Глебавыя ўмовы, у большасці выпадкаў, у нас ня горшыя, чымся ў Нямеччыне і Бельгіі. Такім чынам застаецца толькі тэхніка—гэта значыцца тое, што ў руках чалавека.

А раз гэта так, дык падвышэнне ўраджайнасці залежыць ад творчае сілы народа. А гэта ў беларуса, бязумоўна, ёсьць. Улічваючы выказанае стане яскравым, што сучаснае становішча сельскае гаспадаркі на Беларусі ня можа задаволіць запатрабаванняў сучаснага жыцця.

Існуючае дагэтуль драбленыне гаспадарак, нязначная эфектыўнасць агранамічных мерапрыемстваў звязнулі ўвагу партыі і Ураду і апошнія паставілі пытання выключнага значнення аб рэканструкцыі сельскае гаспадаркі і падвяення ўраджайнасці ў бліжэйшыя 5 год.

Гэтая рэканструкцыя сучаснае сельскае гаспадаркі мае галоўнай мэтай аздабненне дробных гаспадарак у калектывы, арганізацыю буйных калектываў і саўгасаў на новых землях—балотах і ўзмацненне існуючых саўгасаў і так індустрыялізаваўшы сельскую гаспадарку, каб яна дала спрыяючыя ўмовы для прыстасавання ўсіх мэтадаў падвышэння ўраджайнасці, дала магчымасць значна павялічыць рынак сыр'я сельска-гаспадарчых прадуктаў для ўнатранай працымовасці і экспарту і склада ўмовы да поўнага каапэравання сельскае гаспадаркі.

Вот тыя асноўныя моманты, на фоне якіх нашы агранамічныя дасягненыні дадуць шпаркі пасльех у падвышэнні ўраджайнасці. Бязумоўна, падвышэнне ўраджайнасці залежыць ад цэлага комплексу фактараў, якія ў агульнай систэме падвышэння ўраджайнасці маюць амаль што аднальковае значненне. Гэтымі фактарамі будуть: мерапрыемствы па арганізацыі тэрыторыі, арганізацыі машына-забесцячэння, мэханізацыя, забесьпечэнне мінеральнымі ўгнаеннямі, контрактация, мерапрыемствы па арганізацыі галін вытворчасці, мінеральная ўгнаення, арганічная ўгнаення, сэлекцыя, насеніння-водзтва, тэхніка пасеву і догляду, травапольныя плодазьмены, мэліорация, культура балот, тарфаванье пяскоў, культура лугоў і пашы, жывёлагадоўля, (мерапрыемствы па палепшэнню жывёлагадоўлі, племянная справа, случныя пункты, контрольныя саюзы і інш.). Сярод фактараў, якія дзеянічаюць на падвышэнне вытворчасці і павялічынне таварнасці нашых мінеральных глеб, пачэсная роля ўскладаеца на мэліорацию і культуру новых зямель,—балот і забалочаных ашараў, г. зн. тых зямель, якія да рэвалюцыі былі няшчасцем беларусаў, а ў сучасны момант—ператвараюцца ў багацейшыя палі і сенажаці.

На пэрспэктывах павышэння ўраджайнасці на двух галоўных тыпах беларускіх глеб, якія з'яўляюцца фізычнымі антіподамі па вільготнасці, як балота і пясок, належыць затрымацца. Балота будуць паліпшашца шляхам мэліорацыі і іх культуры, а пяскі шляхам тарфавання і ўгнаення.

Аднаго з важных фактараў прыроды, які гарантую ўраджай—вільгаці, у балотных глебах знаходзіцца лішак. Гэты лішак вады грунтоўна зъмяняе ўмовы аэрацыі і рух іншых працэсаў спажыўчых матэрыяў ў глебе, тэрмічныя ўмовы і інш. Таму грунтоўнай нашай задачай пры культуры балотных глеб павінна быць зънішчэнне лішка вады.

Балотная ўтварэнні на Савецкай Беларусі сустракаюцца ў трох галоўных тыпах: нізінныя, пераходныя і мохавыя (імшары) балоты. Яны займаюць плошчу звыш 2.000.000 гект. Пры гэтым пераважную плошчу займаюць нізінныя балоты. Па сваёй лёгкасці і вывучанаасці мэтадаў звароту ў культуру на першым месцы стаяць нізінныя балоты, пасля пераходныя і найбольш цяжкасцяյ і ўлажэнныя капиталу для прывядзення ў культуру патрабуюць мохавыя балоты. Мэтады культуры гэтых мохавых балот у нас толькі яшчэ пачынаюць вывучацца.

Таму пры складанні і пэрспэктыўных плянаў для організацыі калгасаў і саўгасаў трэба, у першую чаргу, браць нізінныя і пераходныя балоты.

У сучасны момант нізінныя балоты выкарыстоўваюцца ў лепшай сваёй частцы як сенажаці, якія ў сярэднім даюць 60 пуд. дрэннага асаковага сена і часткаю выкарыстоўваюцца як паша для жывёлы.

А што-ж можа дадзь балота пры прывядзеніі яго ў культуру, якую ролю яно адыграе ў падніці вытворчасці гаспадаркі, якія ўплыў яно зробіць на павышэнне ўраджайнасці нашых мінеральных глеб і на раззвіццё індустрыялізацыі?

Перш з'вернем увагу на вытворчасць балот пры прывядзеніі іх у культуру. Дадзеныя Менскай Балотнай Станцыі за 15 год гавораць, што культура балот з'яўляецца адным з самых пэўных і прыбытковых мерапрыемстваў, вядома пры правільным яе выкананні. Ні адно мерапрыемства так хутка не акупіць уложеных у яго капіталаў, як культура балот.

Тут не з'яўляецца магчымым затрымоўвацца на цыфрах эканамічнага парадку *), тым больш, што за апошнія годы навуковыя вышуканні Балотнай Станцыі дапоўнілі некаторыя дадзеныя ў бок павялічэння тэхнічнай і эканамічнай эфектыўнасці культуры балот. Тут толькі трэба затрымацца на магчымых ураджаях на балоце, якія, бязумоўна, з'яўляюцца реальнымі для ўсей тэрыторыі нізінных балот Беларусі ў бліжайшыя часы пры адпаведных умовах іх выкарыстанні. Атрыманыя Станцыяй у сучасны момант вынікі даюць права на гэта разлічваць. Каб больш была вачавіднай перавага культурных балот перад некультурнымі, прыроднымі балотамі, усё, што дзея тое і другое балота, перавядзем у крухмальныя эквіваленты па Кэльнэру.

Гэта выявіца ў наступных лічбах крухмальных эквівалентаў: 1) для натуральнай балотнай сенажаці пры сярэдній яе ўраджайнасці ў 60 пуд. з 1 дзес.—200 крухм. эквівал. 2) Балота, якія прыведзена ў культуру па даным Менскай Балотнай Станцыі пры прымененні выправцаўаных Станцыёй агранамічных мэтадаў, дадуць ураджай: а) аўса

*) Даныя маюцца ў працах Балотнай Станцыі.

1) Э. І. Шылэрка—Матэрыялы па эканамічнай ацэнцы культуры на балоце з 11 г.

2) А. Т. Кірсанава—Аналіз ураджайнасці за гэты час.

3) Ліневіч—Рэзістабельнасць культуры балот па тых-же дадзеных.

да 240 пуд. на 1 дзес. зярна і 300 пуд. саломы, або = 3.400 крухм. эквів.; б) ячменю да 180 пуд. зярна і 200 пуд. саломы = 2800 крухм. эквівалентау; в) жыта 170 пуд. зярнят і 300 пуд. саломы = 2500 крухм. экв.; г) бульбы 1700 пуд. клубней і 850 пуд. бульбоўніку = 4300 крухм. экв.; д) турнэпсу да 6000 п. каранёу і 1500 пуд. батвіньня = 6000 крухм. мальн. экв.; е) капуста 2400 пуд. белых качаноў і 1200 пуд. лісьця=3100 кр. экв.; ж) сена канюшына цімафейчнага 450 пуд. = 2600 крухм. экв.

Лічбы паказваюць, што пры інтэнсіўнай культуры балот мы наш кармовы баланс павялічым на 1 дзесяціну для прыведзеных культур на 3300 крухм. экв., або ў 17,5 раз. Калі-ж ўлічыць сярэднюю валавую прыбытковасць з гектара балота прыведзенага ў культуру ў 300 руб., дык пры наліччы ў Беларусі 2.000.000 гект. стане выразным на колькі можа павялічыцца баланс нацыянальнага багацця Беларусі.

Гэтыя каласальныя кармовыя рэсурсы дадуцьмагчымасць значна павялічыць колькасць і якасць прадукцыінай жывёлы, а гэта павялічыць колькасць і якасць гною, а апошні падыме вытворчасць наших мінеральных глебаў. Але асабліва важным у культуры балот з'яўляецца той момент, што, апрача высокай вытворчасці балотных глебаў, на іх легка дасягнуць парашунаўчай сталасці канстантнасці ураджаяў. Гэтаму спрыяюць кліматычныя ўмовы Беларусі, якая ў сярэднім у год мае т 6,4°, ападкаў 600 м. і 240 дзён з тэмпэратурай паветра вышэй 0°.

Тэрмічныя ўмовы, як фактар трансспірацыі расьлін таксама ў нас, парашунаўча, здавальняючы. Пры такіх спрыяючых умовах вільгаці і цяпла культура балот будзе мець значны ўплыў на падняцце вытворчасці наших абяднелых мінеральных глебаў. Мы ведаем, што галоўную ролю ў вытворчасці наших мінеральных глебаў адыгрываюць арганічныя ўгнаенны; таксама мы ведаем, што і прымяненне мінеральных угнаенняў на гэтих глебах дае найбольш тэхнічны і экана-мічны эфект пры запраўцы іх арганічным угнаеннем. На высьвятленыні з навуковага боку значэння арганічнага ўгнаення для падеп-шаннія структуры, фізычных ўласцівасцяў, аэрацыі і інш. мінеральных глеб, затрымлівацца на будзем. Тут толькі належыць адзначыць, што ў глебавых ўмовах Беларусі падвышэнне ўраджайнасці мінеральных глеб і ўплыў на падвышэнне ўраджайнасці другіх фактараў, як мінеральных угнаенняў і інш. і ўтварэнне канстантнасці ўраджаяў залежыць, галоўным чынам, ад абагачэння іх арганічным угнаеннем. Гэтымі арганічнымі ўгнаеннямі ў сучасны момант у нас з'яўляюцца гной і зялёнае ўгнаенне (лубін, віка, серадэля). Самым лепшым угнаеннем, бязумоўна, з'яўляецца гной, але яго заўсёды ў наших гаспадарках мала. Зялёнае-ж угнаенне ва ўмовах нашай аграрнай перанасялённасці не дае развязвання гэтага пытання, бо плошча, якая занята гэтаю культурою, не дазваляе выкарыстаць яе ў тым-же годзе. Звычайна зялёнае ўгнаенне высываеца вясною для ўгнаення азімых.

Такім чынам, найбольш пажаданай формай арганічнага ўгнаення, пры ўздыме нашай сельскай гаспадаркі, з'яўляецца гной. Але мы ведаем, што яго нашыя гаспадаркі маюць далёка недастатковую колькасць з прычыны нізкой вытворчасці наших мінеральных глебаў, а вытворчасць глебы нізкая з прычыны атсутнасці гною. Вот заварожанае кола, з якога сельскому гаспадару трудна выбрацца. Вось грунтоўная прычына слабай эфектыўнасці да гэтага часу наших агранамічных мерапрыемстваў.

Патрэбны нейкія новыя сродкі, каб вывесці нашы мінеральныя глебы з гэтага заварожанага кола.

Адным з гэтых фактараў, які будзе мець уплыў на шпаркае падвышэнне вытворчасці мінеральных глеб і зьяўляеца культура балот. І гэта, сапраўды так, бо 1) балотныя глебы самі складаюцца з арганічнае масы і таму зусім не патрабуюць ўнісанення гною. 2) Тая вялікая колькасць крухмальных эквівалентаў, якая паказана вышэй, дае магчымасць павялічыць прадукцыйную жывёлу мінімум на 2 галавы на 1 дзесяціну (маюцца на ўзвaze каровы) і палепшыць яе ўтрыманье, а разам з гэтым павялічыць і палепшыць якасць гною. Такім чынам, лічачы па 600 пуд. гною ад каровы, атрымаем кожны год 1200 пуд. гною з 1 дзесяціны балота, які цалкам зможам аддаць нашай мінеральнай глебе. Ня менш важную ролю ў збагачэнні мінеральных глебаў арганічным утнаеніем павінны адыграць тарфянныя кампосты. Тыя досьледы, якія праводзіліся ў палявой абстаноўцы, далі цікавы вынік і ўжо некалькі гадоў гэты прыём перанесен на значныя плошчы гаспадарчых пасеваў на Балотнай Станцыі. Атрыманыя дадзеныя сцьвярджаюць, што гэтаму роду ўтнаенія таксама вызначаеца вялікая будучына ў развязаныні проблемы ўраджайнасці на Беларусі. І сапраўды, калі мы звернемся да лічбаў, дык убачым, што лепшым відам тарфянога ўтнаенія будзе торф, прапушчаны праз хлеў, ён павышае ўраджай ад 26 да 70 пуд. з дзесяціны; і далей,—тарфянны кампост, торф+гной—да 56 пуд.; тарфянны кампост, торф+фасфарыт—на 40 пуд. у першым годзе тарфаваныя бедных мінеральных глеб. Шляхам далейшага тарфаваныя вытворчасць глебы была даведзена ад 26 пуд. да 150 пуд. зерня жыта на 1 дзесяціну. Такім чынам, культура балот на Беларусі будзе мець надзвычайна значны уплыў і на падняцце вытворчасці мінеральных глеб.

Гэты ўплыў балота на мінеральныя глебы неабходна выкарыстаць і зараз пры складаныні плянаў арганізацыі саўгаспадарак і калгасаў, трэба арганізацыіна іх так будаваць, каб судносіны балотных глебаў да мінеральных, там дзе гэта магчыма, былі ня больш як 1 : 1, бо ў супраціўным выпадку мы адмовімся ад уплыву асноўнага элемэнту шпаркага падвышэння вытворчасці наших мінеральных глебаў.

Пры земляўпарадкаваныні ўсе мінеральныя рамкі навокал балота павінны быць цесна звязаны ў адзіны гаспадарчы арганізм з прылягаючымі да іх балотамі, з мэтаю выкарыстаныя іх для паляводзства. Аблясеніне ў такіх выпадках павінна быць адсунута ад балота на адлегласць эканамічна выгадную для тарфаваныя памянёнай мінеральнай рамкі. Пры паказаныні рэальна магчымых ураджаяў сельскагаспадарчых культур на балоце, была прыведзена ўраджайнасць толькі часткі галоўнейшых культур, якія зьяўляюцца выгаднымі для вырашчваныя на балоце. Але тут нельга не ўпамянуць і аб тых культурах, якім прадстаіць будучына ў забясьпячэнні сырвінай нашу пра-мысловасць і ў развязвіцца яе—гэта тэхнічныя культуры. Ураджаі канапель на балоце даюць значную колькасць валакна. Належыць толькі зрабіць адпаведныя вывучэніні, каб дасягнуць ня толькі колькасці валакна, але і адпаведнай якасці яго. Таксама балотныя глебы зьяўляюцца надзвычайна спрыяючымі для закладкі высокакаштоўных пашаў для жывёлы, што, бязумоўна, мае кардынальнае значэнне пры правядзеніі інтэнсывіфікацыі нашае малочнае гаспадаркі.

Вялізарная колькасць зялёнай масы ў лісціях і інш., якая атрымоўваецца на балоце, павінна кансэрвавацца шляхам сіласавання. Гэтаму віду прыгатаўлення каштоўных кармоў трэба аддаць значную

ўвагу пры арганізацыі саўгасаў і калгасаў з прадукцыйным малочным ухілам.

Для прыгатаваньня сіласаў мягчыма будзе разводзіць на балоце спэцыяльныя культуры, якія дадуць каласальную колькасць зялёной масы (кармовая капуста, доњнік). Трэба зараз і безадкладна паставіць рэальна вывучэнне мэтадаў сіласаваньня і гэтую задачу ўскладніць на НДІ.

Акрамя намечанага пэрспэктыўным плянам НКЗ грунтоўнага палепшаньня 100 тысяч гектараў балота, у бліжэйшыя 5 год, мяркуеца яшчэ значную плошчу балота палепшыць павярхойна.

Апошні мэтад паляпшэння, бязумоўна, нядасьць такога значнага тэхнічнага і эканамічнага эфекту, як грунтоўнае паляпшэнне, але ён патрабуе і меншых сродкаў укладаньня ў гэтае прадпрыёмства, а пры правідловым правядзеніі яго дасьць пэўны эканамічны эфект. Тут толькі неабходна будзе ня толькі ўрэгуляваць ўмовы вільгаці, але і прыстасаваць мінеральныя ўгнаенны і падсеў траў. Такое палепшаньне дасьць значны эфект і можа падняць ураджайнасць луга з 60 пудоў да 200—250 пуд., як сведчаць дадзеныя Балотнай Станцыі. Адно ўрэгуляванье вільгаці ня дасьць жаданых вынікаў. Наогул на павярхойнае патепшаньне балота ў Беларусі з яскрава выражаным напрамкам да інтэнсывізацыі, трэба глядзець, як на пераходную ступень да вышэйшай формы інтэнсывнай культуры. Прыведзеныя ў гэтым артыкуле меркаваны мелі на ўвазе ў кароткіх нарысах давесці, што галоўны шлях да вырашэння аграрнага пытаньня на Беларусі ляжыць у рэканструкцыі сельскае гаспадаркі і павышэнні вытворчасці і таварнасці нашых мінеральных глеб праз уцягненне ў культуры прыродных багаццяў Беларусі—балот, на ўтварэнне якіх прырода патраціла тысячагодзідзі.

У заканчэнні належыць адзначыць таксама значэнне тарфяных балот, як кропніцы пэўнага часовага ўспакаенія сусьветнага крэзысу у апале, але гэтым самым мы становімся перад недалёкай дылемай,— што важней: культура балот для сельскае гаспадаркі, ці распрацоўка торфу для цеплавой энэргетыкі? Дзеля гэтага патрэбна ўлічваць гэтыя два моманты пры вырашэнні сельска-гаспадарчых і індустрыяльных пытаньняў, асабліва на Беларусі. Гэта значыць, ці балотныя масівы ператвараць у высокакаштоўныя сельска-гаспадарчыя прасторы і праз іх узьдзейніцаць на вытворчасць нашых мінеральных глеб, а для патрэб індустрыялізацыі распрацоўваць пытаньні для забясьпічэння яе павялічэннем культуры драўніны, сілы вадзянай і інш., ці паменшыць увагу да культуры балот, а сканцэнтраваць увагу на распрацоўку торфу на апал, бо ад гэтага залежаць нашы пэрспэктывы на будучас.

Асабліва стане відавочна, калі падлічыць запасы торфу. Тут успамінаецца лекцыя аднаго нашага вучонага, які рабіў падлікі на колькі хопіц запасаў торфу на Беларусі, калі перавесьці ўсю яе прамысловасць і жыхарства на апал торфам, пры дабаўленні 40 проц. драўніны; аказалася, што ўсяго запасу хопіц толькі на 102 г.

Таму пры распрацоўцы на топліва тарфяных багаццяў, трэба рабіць так, каб тарфянік ня страдаў сваёго сельска-гаспадарчага значэння.

Тут патрэбна яшчэ адзначыць, што наука па культуры балот, як і сама культура балот у СССР, зьяўляецца справай новай, яна налічвае толькі каля двух дзесяткаў гадоў сваёго існаваньня; дзеля гэтага,

улічваючы асоба важнае значэныне культуры балот для агульнай систэмы народнае гаспадаркі і яе асаблівыя рысы, неабходна, у далейшым, больш зьвярнуць увагі на разгортываньне і паглыбленьне дасыледчай справы ў гэтай галіне.

Таксама на падрыхтоўку практычнага кіраўніцтва культуры балот на Беларусі неабходна зьвярнуць асаблівую ўвагу, бо культура балот толькі пры ўмелым выкарыстанні адыграе належную ролю ў вазвядзені беларускага земляроба на высокую ступень культуры і добра-быту.

М. А. Дуброўскі

Проблема ўраджайнасьці і сялянскі досьлед на балоце.

Удалае развязаньне кармовага пытаньня зьяўляецца адным з асноўных моманту проблемы ўзьдыму ўраджайнасьці. Гэты вынік выцякае з таго, што забяспечаная кармамі гаспадарка зможа палепшыць стан жывёлагадоўлі як з колькастнага, так і з якаснага боку. А пры добра арганізаванай жывёлагадоўлі, гаспадарка лепш будзе забяспечана гноем, у якім амаль па ўсёй Беларусі адчуваецца вялікі недахоп. Наяўнасьць гною, у сваю чаргу, дасыцьмагчымасцьць лепш пабудаваць палявую гаспадарку, а гэта значыць падвысіць яе ўраджайнасьць.

Акрамя непасрэднага ўплыву на ўзьдым ураджайнасьці праз лепшую забяспеку паляводства гноем, наядунасьць кармоў даемагчымасць павялічыць прыбытковасць ад усяе гаспадаркі ў цэлам, шляхам рэарганізацыі і ўзмацнення больш інтэнсіўных яе галін.

Але ва ўмовах Беларусі развязаньне кармовага пытаньня ў значайнай меры залежыць ад тэмпу ўцягнення ў культуру балот. Праўда, за апошнія пяцігодзідзе тэмп развязанія культуры балот з кожным годам усё павялічваецца. Калі яшчэ ў 1920-21 годзе культуртэхніцы прыходзілася крок за крокам адваёваць сваё месца, калі селянін яшчэ ня ведаў, што балота можа прыносіць карысць, дык затое цяпер мы ня можам справіцца ўпару задаволіць тых практичных запатрабаваньняў, якія нам прад'яўляе насельніцтва.

Наша Ўлада таксама досьць добра ацаніла тую ролю, якую павінны адыграць беларускія балоты як у сэнсе памяньшэння аграрнае пералюдненасці Беларусі, так і ў сэнсе ўзьдыму эканамічнае моцы гаспадаркі.

Зараз на справу меліарацыі Дзяржава ўкладвае вялікія сродкі, але, на вялікі жаль, гэтыя сродкі не прыносяць той карысць, якую-быны маглі прыносіць пры належнай пастаноўцы культуртэхнічнае справы, пры належным скарыстаньні асноўных меліарацыйных капіталаў.

Менская Балотная Станцыя, за перыяд сваёй працы на працягу 15-ці год, развязала цэлы шэраг пытаньняў, дала надта багаты матар'ял па асушицы і культуры балот. Але-ж мы ня можам сказаць, што ўсе тыя нормы і тыя прычыны, якія былі пэўнымі на Балотнай Станцыі, будуть поўнасьцю прыгодны і ў іншых куткох Беларусі, у другіх прыроднагастэрчных і эканамічных умовах.

Калі мы ўстановілі і кажам, што на камароўскім балоце адлегласць паміж канавамі для культуры бульбы найбольш рэнтабельна ў 30 метраў, а для траў 50—60 м., і што капуста і коран-клубень-плоды даюць найвялікшы эканамічны эфект, дык гэта ня значыць, што гэтыя-ж нормы асушикі і гэтыя расыліны дадуць абавязкова такі-ж самы эфект і ў селянскай гаспадарцы ва ўмовах Мазыршчыны.

Нашы балоты па свайму прыроднаму забясьпечанню пажыўнай матэрыяй далёка не адноўкавы. Адны з іх багаты фасфатамі, якія мы часта знаходзім у выглядзе вівіяніту. Гэты вівіяніт зредка залегае на розных глыбінах ад паверхні балота цэлымі праслойкамі ма-гутнасцю да 10—12 сант. Другія балоты бедны фосфарам, наяўнасць якога ў выглядзе растварымай фосфарнай кіслаты падлічваецца ты-сячнымі долямі (0,195) процэнту.

Што датычыцца калія, дык большасць нашых балот бедна ім, а таму ўсякая культура на такіх балотах будзе рэнтабельна толькі пры ўнісеньні калія. Для Камароўскага балота Менскай Балотнай Станцыі аптымальны нормай яўлецца 6 п. К.О. Балоты-ж паўночнай часткі Саюзу (Архангельская губ.) і нават частка беларускіх балот у раёне Забалацкай балотнай гаспадаркі багаты каліям, і такая норма там зусім не рэнтабельна.

Усё гэта гаворыць за тое, што мы яшчэ ня ведаем нашых балот, ня вывучылі іх прыроднага багацьця, ня вывучылі прыёмаў іх куль-туры і, такім чынам, ня можам даць пэўных указанняў мясцовым пра-цаўніком, як па асобных раёнах падысьці да развязвання шэрагу тэхнічных пытанняў, ня кажучы ўжо аб эканамічным іх боку.

У розных прыродна-гістарычных, а таксама і эканамічных умо-вах, павінны быць і розныя прыёмы культуры балот. А таму ўсе тыя нормы і прыёмы, якія выпрацавала Балотная Станцыя, могуць быць прынятыя як аснова, як канва, якая патрабуе цэлага шэрагу паправак, шэрагу дара�отак. Вось гэтыя папраўкі мы і павінны выпрацоўваць на мясцох і выпрацоўваць у параённым разрэзе.

Да гэтага часу мы яшчэ ня маєм географіі балот Беларусі. А ня маючы такога матар'ялу, мы ня можам гаворыць аб раёнах, ня можам таксама гаворыць аб той паступовасці ўцягнення ў культуру гэтых балот, якая павінна быць яскрава для нашых спэцыя-лістых.

На гэты бок дасъледчае працы мы і павінны зараз звярнуць са-мую сур'ёзную ўвагу. А калі гэта так, дык сама сабой паўстае пы-таныне—якім-жэ чынам мы можам дасягнуць вывучэння пастаўле-ных намі пытанняў у розных умовах гаспадаркі, а значыць у роз-ных куткох Беларусі? На гэтае пытаныне можа быць адзін адказ—праз сялян-дасъледчыкаў.

Пытаныне аб арганізацыі Інстытуту сялян-дасъледчыкаў ня новае. Яно высунута Савецкай Уладай ужо трох гадо таму назад і тут мы ўжо маєм некаторыя дасягненіні.

Але трэба зазначыць, што на гэтым фронце аграномам-дасълед-чыкам прышлося вытрымаць з раённай агранаміяй даволі вялікую бойку. Раённыя аграномы, у сваёй практичнай працы падыходзяць да селяніна галоўным чынам з пункту погляду показу, які не патра-буе складанай методыкі.

Дасъледчая-ж праца патрабуе самага дакладнага вучоту тых аб-ставін, ва ўмовах якіх адываецца той ці іншы досълед, дзякуючы чаму склалася цэлая наука аб методыцы дасъледчае справы. З гэ-тай наукаі раённы аграном у сваёй масе амаль што не знаём, да і ня можа быць знаём, таму што ў яго зусім другая праца, другія заданыні. А таму і зразумела, што пры закладцы і вучоце досъледаў, методыка дасъледчае справы сярод раённых аграномаў ужываецца надта цяжка.

Праўда, за гэтыя гады аграномы прывыклі да той думкі, што яны павінны ня толькі паказваць селяніну тое, што знайшла дасъледчая

станцыя, а што і ён сам разам з селянінам павінен шукаць новых прыёмаў гаспадараўання і правераць іх у селянскіх гаспадарках.

Дзякуючы гэтаму зьдзізвігу, дасъледчая справа ў сучасны момант займае значную частку працоўнага часу агранома.

Але-ж мне думаецца, што гэта праца ня мае і ня можа мець належнай навуковай, а таксама і практычнай вартасці, таму што яна ня носіць плянавага характару, праводавіца выпадкова, без належнай методыкі, без належнага вучоту.

Яшчэ горш абстаіць дасъледчая справа ў галіне культуртэхнікі. Прычын гэтаму шмат. Па-першае—гэта тое, што сама культуртэхніка галіна надта маладая, якой у мінулыя годы прыходзілася, а ў некаторых мясцох яшчэ і зараз прыходзіцца, прапагандаваць самую сябе, а таксама і выпрацоўваць методыку сваёй справы.

Калі раённы аграном, дзякуючы сваім асабістым здольнасцям, змог штоколечы зачарпнуч па пытаннях методыкі палёвага досъледу са справаздач розных дасъледчых станцыя Саюзу, упросіцішы і прыстасаваўшы яе да ўмоў селянскае гаспадаркі, дык культуртэхніку нават і гэткае саматужніцтва не пад сілу, таму што таго матар'ялу па культуры балот у нас яшчэ амаль што няма. Акрамя таго, раённы культуртэхнік ня можа ахапіць нават і сваёй непасрэднай работы, дзякуючы таму, што кожнаму культуртэхніку прыходзіцца аблугуюваць 2-3 раёны.

Нам вядома, што праца па ўцягненню ў культуру балот, дзякуючы сваім асаблівасцям, можа мець посьпех толькі пры ўмове правядзення яе каапераваным насельніцтвам. А каапераванье насельніцтва ў сельска-гаспадарчай вытворчасці ў сучасных умовах нашае вёскі, пры яе ніzkім культурным узроўню, справа ня лёгкая і адымае шмат працоўнага часу спэцыялістых.

Другая прычына—гэта тое, што культуртэхніка ідзе па сълядох старэйшай сваёй сястры—гідротэхнікі, якая таксама яшчэ ня так моцна замацавала свае пазыцыі.

Далей такая саматужніцтва у дасъледчай працы сярод сялянскага насельніцтва немагчыма. Кожны раённы спэцыяліст лічыць сваім абавязкам уносіць у праграму работ свае зымены, праводзіць схэмы на новы манер, у выніку чаго, мы ня маєм параунаўчых матар'ялаў, ня можам ставіць пытання раёнавання. Нават больш таго, калі і атрыманы тыя ці іншыя матар'ялы, дык яны марынуюцца па мясцох бяз толку і толькі самая нязначная частка іх падпадае па прызначэнню.

Калі нават дапусціць, што дасъледчыя станцыі даб'юцца таго, што кожны раённы спэцыяліст усвоіць адзіную для ўсяе Беларусі методыку, адзінай для кожнага прыродна-гістарычнага і эканамічнага раёну тэмы, дык і тады, дзякуючы перагружанасці раённых спэцыялістых сваёй непасрэднай работай, большасць досъледаў будзе ахвяравана на няўдачу. А ўсякі няўдала паставулены досълед падрывае веру селяніна ў навуку, у спэцыяліста і на доўгі час адбівае ахвоту да ўсякіх новаўядзенняў, не кажучы ўжо а дарэмнай траце і марнаваныні сродкаў.

Выходзячы з усіх гэтих разважаньняў, мне думаецца, што ўся дасъледчая праца сярод насельніцтва павінна канцэнтравацца на дасъледчых станцыях, у руках асобых спэцыялістых, і тэхнічна выконвацца праз штат практыкантаў, альбо, што яшчэ лепш, праз добра падрыхтаваных, тэхнічных супрацоўнікаў станцыі. На кожнай станцыі павінен быць адзін-два спэцыялісты, у залежнасці ад маш-

табу работ станцыі і штат практыкантаў, альбо тэхнічных супрацоўнікаў, выходзячы з разліку 15—20 досьледаў на аднаго чалавека.

Што датычыцца раённых спэцыялістых, як аграномаў, таксама і культуртэхнікаў, дык іх работа павінна заключацца: 1) у вылучэні ў сваём раёне сялян, якія-б цікавіліся вывучэннем сваёй гаспадаркі, былі-б дастаткова пісьменны і маглі-б праводзіць па заданню персаналю самыя простыя назіраныні за досьледамі; 2) у прапагандаваныні вынікаў досьледаў сярод насельніцтва шляхам экспкурсіі на дасьледчыя вучасткі.

Вось, мне думаецца, тая схема, якую зараз-жа павінны прыняць усе дасьледчыя станцыі і якая дасыць магчымасьць найхутчэй пастаўці сялянскі досьлед на належныя рэйкі і пры яго дапамозе дакаціца да той ураджайнасці, аб якой мы зараз так многа гаворым.

Калі ставіць пытаныне канкрэтна, з чаго-ж павінна пачаць Балотная Станцыя ідуцы па намечаным шляху да пастаўленай мэты, дык можна адказаць наступнае:

1) Дабівацца таго, каб да вясны наступнага году Дзяржавай былі адпушчаны сродкі на ўтриманье 4-х практыкантаў для аблугоўванья 4-х раёнаў, якія былі вылуччаны Балотнай Станцыяй яшчэ ў мінулым годзе і аднаго практыканта для аблугоўванья раёну Станцыі.

Раёны гэтыя наступныя:

I. Палескі (Мазырскі) экстэнсіўны пераважна з травянымі балотамі і заліўнымі лугамі.

II. Бабруйскі—сярэдня-інтэнсіўны з травянымі балотамі і заліўнымі лугамі.

III. Магілеўскі—сярэдня-інтэнсіўны, пераважна з прахаднымі балотамі і сухадольнымі лугамі.

IV. Віцебскі—інтэнсіўны, пераважна з мохавымі балотамі і пустошнымі лугамі.

i V. Менскі—пераважна з травянымі балотамі, на тэрыторыі якога знаходзіцца Балотная Станцыя і дзе Станцыя павінна ахапіць магчымы большы лік дасьледчыкаў.

2) Станцыя павінна дабіцца водпуску сродкаў на набыццё самага неабходнага аbstоляванья для правядзення досьледаў.

3) Дабіцца сродкаў для раз'ездаў практыкантаў.

4) У ва ўсіх, не ахопленых Станцыяй меліарацыйных таварыствах, дасьледчая праца, па ўзгадненню з кіраўмеліаземам НКЗБ, павінна весьціся раённымі культуртэхнікамі выключна па праграмах выпрацаваных Балотнай Станцыяй і ўзгодненых з кіраўмеліаземам.

Раён дзейнасці Станцыі па меры магчымасці павінен будзе пашырацца так, каб з часам ахапіць усю Беларусь.

Такая пастаноўка дасьледчая працы сярод сялян дасыць магчымасьць у хуткім часе вывучыць захованыя покуль што нашае бағацьце—балота, палепшыць сенажаці, дапамагчы развязаць кармовас пытаныне, і ў сувязі з гэтым падняць ураджайнасць палёў і ўзмоцніць нашу гаспадарку.

Ф. Я. Бахцеяў

Торф і падвышэнне ўраджайнасці ў БССР.

Надзвычайна нізкія ўраджаі сельска-гаспадарчых расьлін у Беларусі, якія не перавышаюць 50 пудоў з дзесяціны, побач з высокімі іх ўраджаямі ў нашых заходня-эўрапейскіх суседзяў, высоўваюць на першую чаргу пытанье аб узыняцца вytворчасці сельскае гаспадаркі наогул.

Магчымасць узыняцца вytворчасці беларускіх глеб ужо дасвядчана працамі дасьледчых устаноў БССР, якімі атрыманы ўраджаі ніжэй заходня-эўрапейскіх.

Шляхі, якія вядуць да падвышэння ўраджая с.-г. расьлін, добра вядомы: гэта—рацыянальныя спосабы скарыстання палявых ужыткаў праз увядзенне шматпалёвых севазваротаў з узваротам глебе пажыўных матэрый, якія зынішчаюцца ўраджаямі, і з палепшаннем фізычных уласцівасцяў выараных, распыленых глебаў.

Калі на поўдні і на паўднёвым усходзе вялікае значэнне мае за бесцвячэньне глебы вільгацію, дык у Беларусі, пры збытку вільгаці, маюць значэнне іншыя фактары: беднасць глебаў ў адносінах да зъместу пажыўных матэрый і яскрава выяўленая бясструктурнасць іх у фізычных адносінах.

Палепшваючы фізычныя уласцівасці глебаў унісеньнем выстарчальных колькасці арганічнае матэрый ў выглядзе гною, мы можам, без унісеньня мінеральных угнаенняў, атрымліваць ураджаі, нават ва ўмовах трохпалёўкі, ня ніжэй Бэльгійскіх, але пры норме гною ў 2.400 пудоў на дзесяціну.

Аднак, незабясьпечанасць беларускага сялянства быдлам не дазваляе атрымаць такое колькасці гною (існуючая норма гнаёвага угнаення не перавышае 800 пудоў на дзесяціну), а, значыцца, у сучасны момант нельга даць глебе патрэбнае для яе колькасці арганічнае матэрый дзеля палепшання яе структуры і ўзвароту пажыўных матэрый, якія выцягваюцца з глебы ўраджаямі.

Апошнія пытанье як быццам магло быць вырашана з дапамогаю мінеральных угнаенняў, але недахоп іх і дарагоўля, пры парунална таных прадуктах ральніцтва, незаўсёды дазваляюць з выгодай скарыстаць іх, а таму значэнне іх у эканоміцы сельскае гаспадаркі ня ў сучасным, а ў будучым.

Такім чынам, для беларускага селяніна, пры надзвычайнай беднасці глебаў, адзіным матар'ям для ўгнаення палёў як быццам-бы зьяўляецца толькі гной.

Але грубы падлік колькасці гнаёвага ўгнаення, якое здабываецца ў Беларусі, паказвае нам наступнае:

| Ж Ы В Ё Л А | Колькасць галоў | Атрымліваеща ў год гною ад 1 галавы | Усяго гною ў год |
|--|-----------------|---|------------------|
| Коні . . . | 756.371 | 400 | 302.548.000 |
| Быдла (буйная рагатая жывёла) . . . | 1.417.684 | 600 | 850.610.000 |
| Свініні . . . | 1.799.000 | 75 | 134.925.000 |
| Авечкі . . . | 1.391.569 | 35 | 48.705.000 |
| | | Разам . . . | 1.336.788.000 п. |

Штогодняга ўгнаення гноем (пры трохпалёўцы) патрабуе $\frac{1}{3}$ усяе пахаці Беларусі, ці каля 1.200.000 дзесяцін. Паказанае ж вышэй колькасці гною—1.336.788.000 пудоў,—пры ўмове ўнясеньня ў глебу поўнае нормы яго ў 2.400 пудоў на дзесяціну,—будзе выстарчаць толькі на 557.000 дзесяцін! Іншымі словамі, патрэба ў гнаёвым угнаені пакрываецца толькі на 46 проц.!!

Адсюль зыніжэньне абсалютнае велічыні ўраджая і паступовае дайшае зъядненіе глебаў.

Перад намі паўстае канкрэтнае пытаныне: ці нельга чым небудзь ва ўмовах Беларусі замяніць гнаёвае ўгнаеніе, захаваўшы станоўчыя ўласцівасці яго, як універсальнага ўгнаення, і вялікае эканамічнае значэнне?

Паўночны (пад Архангельскам) селянін, ня гледзячы на больш кароткі вэгетацыйны пэрыяд і больш суровы клімат, вырашыў гэтае пытаныне праз скрыстыне торфу на ўгнаеніе палёў. Гэтым ён дасягнуў, пры цяжкіх гліністых глебах і больш цяжкіх умовах гаспадарання, высокіх і ўстойлівых ураджаяў палівых культур.

Беларусь—краіна надзвычайна багатая тарфянымі пакладамі: у ёй няма амаль ніводнага паселіща, каля якога, у 3—5 вярстах, ня было-б балота. Глебы Беларусі—сугліністыя і пескаватыя пераважна—маюць патрэбу ў арганічнай матэрый для палепашання структуры і ў прыватнасці ў азоце, як пажыўнай матэрый.

І тое, і іншае лёгка дасягаецца пры ўмове ўжывання тарфяных угнаенняў на нашых палёх і лухах.

Як доказ гэтаму, я прывяду тут некалькі даных, атрыманых дасылдчымі ўстановамі Беларусі,—альбо раёнаў, блізкіх да яе,—арцельнымі гаспадаркамі, якія займаліся вывучэннем і спробамі тарфяных угнаенняў*).

І.—Новазыбкаўская дасылдчая сельска-гаспадарчая станцыя, працуючы ў 1925-26 г. з тарфянымі ўгнаеннямі так харектарызуе дзея-насць праветранага торфу, як азотавага ўгнаення.

*). „Торф, тарфяны гной і тарфяны «апосты». Праца Цэнтр. Тарфян. Станцыі НКЗ РСФСР (на справаздачах ГЗУ за 1924-25, 1925-26 г. г.).

Дасъледваннаю расылінаю зъяўлялася азімае жыта:

| Угнаенне | Ураджай у пудох на 1 дзесяціну | | Агульная вага ўра- джаю |
|--|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| | Зерня | Салома | |
| Без угнаення | 24,8 | 55,1 | 79,9 |
| 1200 пудоў праветр. лугав. торфу | 47,8 | 77,4 | 125,2 |
| 2400 пудоў праветр. лугавога торфу | 62,1 | 131,7 | 193,8 |
| 3600 " | 72,5 | 139,0 | 211,5 |
| 4800 " | 82,1 | 121,0 | 203,3 |
| 3600 пудоў праветр. лугав. торфу + 1200 пудоў салом. гною | 137,0 | 236,0 | 373,0 |

Адсюль мы бачым, што лугавы праветраны торф, пры норме ў 4.800 пуд. на дзесяціну, падвысіў ураджай зерняці азімага жыта на 57,3 пуда. Яшчэ большае падвышэнне ўраджаю мы маєм пры інфекцыраваныні лугавога торфу гноем (3.600 пуд. лугавога торфу ў сумесі з 1.200 пуд. салом. гною),—у гэтym выпадку ўраджай зерняці падвысіўся на 112,2 пуд. на дзесяціну.

У агульным выведы з прац Новазыбкаўскага с.-гасп. дасъледчага станцыі і цэлага раду іншых станцыі па вывучэнню торфу, як угнаення, даюць падставу зрабіць наступнае заключэнне:

- 1) праветраны торф зъяўляецца крываці азотнага жыўленія расылін;
- 2) праветраны торф значна падвышае ўраджай, як новых культур, так і корань-клубняплодоў;
- 3) дадатак да агэтага торфу, попелу, вапны і фасфарыту падвышаючы эфект дзеяньня торфу, як угнаення, утвараючы больш спрыяючое асяродзішча для жыцця мікраарганізмаў;
- 4) дадатак да торфу інфекцыруючых матэрый моцна падвышае працэс мінералізацыі торфу.

II.—Працы Ўельеўскага в опыта дасъледчага пункту, Гомельская губ. за 1924-25 г. па харкторыстыцы торфа-імховага гною, як угнаення, паказалі наступнае:

а) Дасъледваная расыліна авёс:

| Угнаенне | Ураджай з 1 дзесяціны у пудох. | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | Зерня | Салома |
| Без угнаення | 8 п. 16 ф. | 21 п. 14 ф. |
| 2400 пудоў салом. гною | 49 " 08 | 60 " — |
| 2400 пуд тарфянога гною | 60 " — | 78 " — |

б) Дасъледваная расыліна—азімае жыта (Пяткускае):

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Без угнаення | 58 п. — | 120 п. — |
| Лубін | 90 " — | 210 " — |
| 2400 пуд. салом. гною | 105 " — | 210 " — |
| 2400 пуд. тарфянага гною | 135 " — | 270 " — |

в) Дасъледваная расыліна бульба.

| | |
|------------------------|---------------------|
| 2400 пуд. салом. гною | 1440 пудоў клубняў; |
| 2400 пуд. тарфян. гною | 2100 " |

III.—Досъледы с.-гасп. арцелі «Чырвоная Зорка» ў Гомельской акрузе па параўнаўчаму дзеяньню тарфянага і саламенага гною далі наступныя вынікі:

Дасъледваная расыліна—канапля:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Без угнаення | 22,5 пуд. насення на 1 дзесяціну |
| 2400 пуд. салом. гною | 29,5 " " " |
| 2400 пуд. тарфян. гною | 48,9 " " " |

З шматлікіх досьледаў і практыкі дзеяньня тарфянога гною магчыма зрабіць наступныя агульныя выводы:

- 1) тарфяны гной, як і звычайна саломены, зъяўляецца ўніверсальным угнаенем, якое забясьпечвае глебу ўсімі неабходнымі пажыўнымі матэрыямі;
- 2) тарфяны гной падвышае ўраджаі збожжа, валакністых расылін і клубняплодоў;
- 3) пагнайнае дзеяньне тарфянага гною перавышае такое ад звычайнага саломенага гною;
- 4) дзеяньне тарфянага гною больш доўгачаснае, чымся саломенага;
- 5) выхады тарфянага гною ад 1 галавы быдла колькасна вышэй, чымся саломенага;
- 6) у тарфяному гноі не наглядаюцца працэсы дэнітрыфікацыі, якія маюць месца ў саломенным, пры збытку саломы;
- 7) мікрабіялётчныя працэсы ідуць энэргічней у тарфяному гноі, чымся ў саломенным.

Вельмі важнаю акалічнасцю для скарыстаныя торфу расылінамі зъяўляецца дадатак да торфу матэрый, якія ўсерадняюць яго рэакцыю (попелу, вапны, фасфарыту), якія, разам з тым, прысьпешваюць працэсы мінералізацыі яго.

Палявия досьледы, зробленыя ў гэтым напрамку, съцвярджаюць толькі што сказанае.

IV.—Сельска-гасп. арцель «Чырвоная Зорка», Гомельскай губ. у 1925-26 г. паставіла досьлед параштывання шэрагу тарфянных кампостаў з пагнайным дзеянем праветранага торфу і звычайнага саломенага гною. Пры гэтым, кампаставаныне цягнулася $8\frac{1}{2}$ месяцаў; досьледванимі, расылінамі зъяўляліся бульба і азімае жыта.

Кампанэнты, якія ўваходзілі ў склад розных тарфяных кампостаў, нармаваліся наступным чынам:

На 1 пуд торфу давалася:

| | |
|---|------------------|
| a) у торфавапенным кампостце вапны | 2 хунты (20 : 1) |
| б) у торфафасфартным кампостце фасфарту | 1 " (40 : 1) |
| в) у торфазалістым (папяловым) попелу | 1 " (40 : 1) |
| г) у торфагнайным салом. гною | 1 пуд (1 : 1) |
| д) у торфавівінтавым вівінту | 1 хунт (40 : 1) |

a) Вынікі досьледу з бульбай вось якія:

| Угнаенне | Норма угнаення на 1 дзесянну | Ураджай у пудах на 1 дзесянну | Дадатак ураджая |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Без угнаення | — | 537 | — |
| Гной саломены | 2400 пуд. | 947,5 | + 410,5 |
| Торфагнаёвы кампост | 2400 " | 943,3 | + 406,5 |
| Торфавівінт | 2400 " | 740,0 | + 213,0 |
| Торфафасфартны кампост | 2400 " | 767,5 | + 230,5 |
| Торфапопельны кампост | 2400 " | 735,0 | + 193,0 |
| Торфавапенный кампост | 2400 " | 687,5 | + 150,5 |
| Праветраны торф | 2400 " | 702,5 | + 165,5 |
| Вапна нераспушчаная | 120 " | 735,0 | + 198,0 |
| Попел | 60 " | 592,5 | + 55,5 |
| Фасфартная мука | 60 " | 595,0 | + 58,0 |

У даным выпадку мы маєм, што дадатак у тарфянны кампост по-
лелу і фосфару значна падвышае дзеяньне тарфянага ўгнаення.
У той час як—

| | | | | | |
|---------------------------|----|------|---------------------|-------|------|
| Чисты попел | 60 | пуд. | падвышае ўраджай на | 55,5 | пуд. |
| " фасфарыт | 60 | " | " | 58,0 | " |
| " праветраны торф | " | " | " | 165,0 | " |

Іншыя кампосты адпаведна падвышаюць ураджай бульбы—

Торфапольны кампост—на 198 пудоў;
Торфафосфарыты 230

Выключэннем зьяўляецца торфавапенны кампост, які ў пароў-
наныні з дзеяньнем чыстае вапны, даў звычэйныне ўраджаю. Але гэта
магчыма вытлумачыць мясцовымі выпадковымі прычынамі.

Торфагноевые кампост даў амаль што такі-ж эфект, як
і звычайні саломены гной (саломены гной даў дадатак ураджаю ў
410,5 пуд., торфагноевые кампост у 406,5 пуд.).

Вынікі досьледаў з азімым жытам:

| Угнаенне | Норма на 1 дзеся- ціну | Ураджай з 1 дзе- сяціны | | Дадатак | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------|
| | | Зерняці | Саломы | Зерняші | Саломы |
| Без угнаення | — | 58,0 | 146,0 | — | — |
| Саломены гной | 2.400 | 122,4 | 280,0 | 64,4 | 134,0 |
| Торфянагноевые кампост | 2.400 | 103,7 | 233,2 | 45,7 | 87,0 |
| Попел чисты | 60 | 92,1 | 180,0 | 34,1 | 34,0 |
| Торфавапенны кампост | 2.400 | 89,2 | 166,5 | 31,1 | 20,5 |
| Торфавіян. кампост | 2.400 | 87,5 | 197,6 | 29,5 | 51,6 |
| Торфапольны кампост | 2.400 | 83,1 | 211,2 | 25,1 | 65,2 |
| Фасфарыт | 60 | 68,4 | 155,5 | 10,4 | 9,5 |
| Праветраны торф | 2.400 | 68,0 | 177,0 | 10,0 | 31,0 |
| Вівініт | 60 | 62,9 | 148,3 | 4,9 | 2,3 |
| Вапна | 120 | 59,3 | 165,0 | 1,3 | 19,0 |
| Торфафосфарыты кампост | 2.400 | 63,1 | 157,0 | 5,1 | 11,6 |

У гэтым досьледзе ўжываліся вельмі маладыя кампосты (тэрмін
пасыпвання ўсяго 2½ мес.).

Кампосты з фасфарытам і попелам далі меншы эфект, чымся фас-
фарыт і попел у паасобку; кампосты-ж з вапнаю, вівінітам і гноем
далі большы ўраджай, чымся кожны кампанент пры самастойным
дзеяньні.

Торфагноевые кампост дае найлепшы эфект, які набліжаецца да
эфекту саломенага гною.

З усіх прыведзеных выпадкаў практичнага ўжывання тарфянных
угнаенняў мы бачым, што торф па свайму дзеяньню (эфекту) ці

перавышае звычайны саломены гной, ці-ж роўны яму, ці, урэшце, набліжаецца да яго.

Адсюль і відна тая вялізарная роля тарфянных угнаення ў эканоміцы сельскае гаспадаркі БССР, якая прымушае зьвярнуць самую сур'ёзную ўвагу на магчыма шырокас пашырэньне тарфянных угнаення ў сялянскіх гаспадарках Беларусі, маючы канчатковую мэтую падвышэньне ўраджайнасці палёу і лугаў.

Такім чынам, пры недахопе гною ўнясеньне арганічнае матэрыі ў глебу (і азоту) магчыма з посьпехам замяніць торфам.

Торф на ўгнаенне ўжываецца пераважна ў 3-х відах:

1) у відзе чыстага праветранага торфу, 2) тарфянага гною і 3) у відзе тарфянных кампостаў.

Тарфянныя балоты, па тыпу іх утварэння, падзяляюцца—на нізінныя, пераходныя і імховыя.

Торфы гэтых балот адрозніваюцца паміж сабою як па хімічных, так і па фізічных уласцівасцях і, у залежнасці ад гэтага, скарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы неаднолькава.

Лугавы (ці нізінны) торф, які дастаткова расклойся, са слаба выяўленай структурай і нявысокай усосваючай здольнасцю да вадкасця ў (у сярэднім да 320 проц. да ўласнае вагі), зъмяшчае больш усяго, у параўнанні з іншымі торфамі, пажыўных матэрый для расылін.

Імховы торф—пераважна сфагнавы—які мала яшчэ расклойся, з ясна вызначанай валакнаватай структурай і вялікаю ўсосваючай здольнасцю (у сярэднім 1420 проц. да ўласнае вагі), адрозніваецца малым зъместам пажыўных матэрый для расылін.

Торф пераходных балот зъяўляецца па ўласцівасцях пра-
межным паміж лугавым і імховым торфам.

а) Лугавыя торфы (асаковыя, чаротавыя, бярозавыя і г. д.), з прычыны іх багацьця арганічнай матэрыяй і пажыўнымі матэрыямі для расылін (азотам, вапнаю і фосфарам), якія асабліва добра расклаліся, могуць служыць, пасля няскладанае падрыхтоўкі, непасрэднім угнаеннем для палёу і лугаў.

Асаблівасці торфаў, якія выяўляюцца ў іх кісласці, кансэрвацыі арганічнае матэрыі, слабое біяхімічнае дзейнасці іх, прымушаюць зварочвацца да папярэдніх іх падрыхтоўкі для ўгнаення. Працэс падрыхтоўкі павінен паралізаваць кіслыя іх уласцівасці, узмацніць працэсы мінералізацыі арганічнае матэрыі і выклікаць у іх мікрападразделеніе дзейнасць.

Самы просты і нескладаны спосаб падрыхтоўкі торфу, як непасрэднага ўгнаення, ёсьць праветрыванье торфу: вынуты торф складаецца ў кучы тут-же на балоце і пакідаецца на менш як на год дзеля праветрыванья, часамі падлягаючы «пералапачванню» (перакіданью кучы і пераважна ніжніх пластоў яе наверх і назад). Потым, узімку яго развозяць па палёх (ці па лугах), разъмяркоўваючы роўнамерна невялікімі кучкамі.

За зіму торф робіцца пухкім і ўвесну лёгка разъбіваецца па полі, і вельмі добра запраўляецца плугам, ці бараною.

Норма ўнясеньня чыстага торфу на ўгнаенне—розная: 2.400, 3.600 і 4.800 пудоў на дзесяціну, у залежнасці ад таго, наколькі да-
дзеная гаспадарка мае магчымасць укладаць працы на яго здабытак на балоце і выважку ў поле.

І, вядома, чым вышэй норма ўнясеньня чыстага торфу, тым яго дзейнасьць на падвышэнне ўраджайнасьці палявых расылін мацнейшая.

б) Імховы торф, якога мае ў дастатку Беларусь, дае падсьцілкавы матар'ял для быдла вельмі высокое якасці.

Гэты торф—сітавіны, як губка, убірае ў сябе значныя колькасці вадкасція і моцна іх затрымліва. Гаветрана-сухі, асабліва прамарожаны ў вільготным відзе, імховы торф—пухкі і мяккі і лёгка паддаецца здрабненчыю (накрышэнню) і ў такім выглядзе роўнамерна разъмяркоўваецца пад быдлом, і ўрэшце дае дробны тарфяны гноі, які добра запраўляецца пры заворванні.

Імховы торф зусім можа замяніць звычайную саломеную подсьцілку для быдла; пры чым, дзякуючы дастатку імховага торфу, выхад гною можа быць падвышаны да вельмі значнае колькасці. Тым больш, што подсьцілкі для быдла ў Беларусі наогул не хапае.

Прыкладныя падлікі патрэб і налічча подсьцілкі для быдла ў БССР паказываюць наступнае:

| Ж Ы В Ё Л А | Лік галоў | Стойлавы пэрыяд (дзён) | За стойлавы пэрыяд на 1 галаву патрабуеца подсьцілкі | Усяго патрабуеца подсьцілкі ў мільёнах пудоў |
|----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|
| Коні | 756.371 | 232 | 34,8 | 26,3 |
| Быдла (буіная рагатая) | 1.417.684 | 210 | 42,0 | 59,5 |
| Свініны | 1.799.000 | 190 | 7,1 | 12,8 |
| Авечкі | 1.391.569 | 182 | 2,3 | 3,2 |
| | | | | 101,8 млн. п. |

Па данных Ц. С. К. Б., за 1924-25 г., агульны збор азімае саломы складаў 82.300.000 пудоў, з якіх, па тых-же данных, скормлена быдлу 35.303.000 пудоў і ўжыта на розныя гаспадарчыя патрэбы (тарфяным чынам, стрэхі) 12.717.000 пудоў. Такім чынам, пазасталося за паказаны год для подсьцілкі быдлу 34.190.000 пудоў.

Параўноўваючу гэту лічбу з вылічанай вышэй—101.800.000 пудоў,—недахоп у подсьцілцы для быдла вызначаецца ў 67.610.000 пудоў!

Гэтую невыстарчальную колькасць саломене подсьцілкі для быдла магчыма з поспехам замяніць торфамховай подсьцілкай, з якой здабываецца тарфяны гной высокое якасці і ў значна большай колькасці, чымся пры саломенай подсьцілцы. Салома-ж, якая ідзе зараз на подсьцілку, пры сталым вострым недахопе грубага корму ў сялянскай гаспадарцы, магла-б быць скарыстана як-раз на пакорм быдлу.

Калі прыняць пад увагу суткавае выдзяленне вадкіх выпаражненчыя паасобных жывёлін і ўсосвающую здольнасць тарфянае подсьцілкі, дык у суткі на 1 галаву быдла патрабуецца:

| | Карова | Конь | Авечка | Свініна |
|-------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| Жывёліна выдзяляе | 69 ф. | 33 ф. | 2,2 ф. | 8,0 ф. |
| Патрабуеца саломы | 19,7 " | 9,4 " | 0,6 " | 2,3 " |
| Тарфянае подсьцілкі | 8,6 " | 4,1 " | 0,3 " | 1,0 " |

Апрача паказаных вышэй станоўчых уласьцівасцяў тарфяное подсыпілкі, належыць паказаць яшчэ на яе паглынальную здольнасць да газаў, асабліва да амоньяку, як прадукту распаду мачавіны па аборах.

Па досьледах Брэменскае дасьледчае станцыі, 100 частак паветрана-сухога торфу ўцягваюць ад 1,27 да 1,55 проц.

Апрача таго, торфаймховая подсыпілка ўладае ўласьцівасцю ўцягваць CO_2 , з паветра, што важна для ўтварэння гігіенічных умоў у аборах. Усё гэта, разам узятае, прыводзіць да таго, што яна зьяўляецца ня толькі надатнай, але і вельмі пажаданай для малочных абораў, дзе патрабуецца асабліва чыстае паветра; апрача таго, тарфяны гной, які здабываецца, заўсёды будзе багацей азотам, чымся саломены.

Трэба назначыць, што тарфяны гной можа быць атрыманы ня толькі праз ужываныне торфаймховай подсыпілкі, але і наougul праз пабудову тарфянога лагва для жывёлы ў аборы. У гэтым выпадку тарфяны гной атрымліваецца таксама вельмі высокое якасці, але гігіенічныя ўмовы жыцця жывёлы ў гэтым выпадку некалькі пагоршваюцца.

Норма ўжываныне тарфянага гною, як угнаенія,—2.400 пудоў на дзесяціну, гэта значыць, як і саломенага. Вывозіцца тарфяны гной на поле ў тыя-ж тэрміны, што і звычайны гной.

Аб дзейнасці тарфянага гною на ўздым ўраджаяў мы ўжо гаварылі вышэй.

в) Лепшым і найбольш дасканальным спосабам скарыстаныя торфу на угнаеніне зьяўляецца кампаставанье яго, гэта значыць, зъмешваныне торфу з рознымі матэрыямі пры адначасным праветрыванні.

У залежнасці ад спосабаў кампаставаныя, мы атрымліваем розныя віды кампостаў.

У кіслым кампосце—з торфу і фасфарыту—мы маем тарфянае угнаеніне, багатае азотам і распускальной фосфарнай кісласцю. У гэтым выпадку кісласць торфу дзейнічае хімічна на фасфарт і пераводзіць яго нераспускальную трохкальцовую соль у монакальцевую, распускальную ў адзінку і прыступную для расылін.

У шчолакавым кампосце, які атрымліваецца шляхам зъмешваныя торфу з попелам, ці з вапнаю, нэутралізуюцца шкодныя кісьлявія юласьцівасці торфу, і здабываецца тарфянае угнаеніне, багатае азотам, каліем і вапнаю.

У біялётчынам кампосце—пры зъмешваныи торфу са звычайным гноем, гнаёвай жыжкой і адкідамі гаспадаркі наougul—мы здабываєм надзвычайнай ўзмацненіне біялётчына дзейнасці ў торфе, у выніку якое прысьпешваецца мінералізацыя арганічнае матэрыі торфу, узынікаюць нітрыфікацыйныя працэсы, якія дапамагаюць запашванню значных колькасцяў салетры.

Такім чынам, атрыманае шляхам кампаставаныя тарфяное угнаеніне зьяўляецца багатым арганічнае матэрыялем і азотам, што асабліва важна для Беларусі, дзе, як мы гаварылі вышэй, пашыраны пераважна глебы, якія маюць вялікую патрэбу ў гэтих дзівюх матэрыях і якія зьяўляюцца неабходна складанаю часткаю лепшых перагнойных глебаў.

Рыхтаваныне тарфяных кампостаў робіцца так. Каб лепей ішлі ўзаемадзеянныне торфу і кампастуючых матэрый, неабходна, па-першае, старанае іх здробненіне (крышэніне) і, па другое, старанае перамешваныне іх з торфам.

Дзеля забесьпячэння аэробных умоў для мікробіялёгічнай дзеянасці ў гноевых кучах, апошнія закладаюцца разьмерамі, якія не перавышаюць $2\frac{1}{2}$ аршын шырыні і $2\frac{1}{2}$ аршын вышыні (са спадамі на два бакі); даўжыня-ж кучы залежыць ад колькасці нарыхтоўваемага тарфянага гною.

Догляд за гнаёвай кучай выконваецца праз стараннае перамешваныне яе лапатай 2-3 разы ў працягу лета і праз паліваныні гноёвой жыжкай (памыямі, ці нават, у крайнім выпадку, вадой) у гарачы час, дзеля падтрыманыння гною ў вільготным стане.

Фундамант для гноёвае кучы лепіш усяго зьяўляецца роўны пляцок з утаптанаю глінаю паверхняю дзеля ўхіленыння ад вымываныння ў глебу з кучы пажыўных для расылін матэрый.

Гнаёвая куча лічыцца гатовай, дасыпелай, калі ўся яе маса зроўніца пухкай і аднастайнай. Даўжыня дасыпваныння гною—розная і знаходзіцца ў залежнасці ад матэрый, якія ўваходзяць у склад яго.

Так, па маючыхся нагляданынях, магчыма зазначыць, што гноі з едкаю вапнаю дасыпваюць павольней, чымся з вуглянакваснай; лугавы торф кампаствуецца павольней, чымся імховы; лугавы торф павольна дзейнічае на фасфарыт і паволі пераводзіць яго фосфарную кісласць у распускальнае становішча, і наогул працэсы мінералізацыі яго арганічнае матэрый ідуць павольна. Назапашваныне нітратаў ідзе слабей у гноях з едкаю вапнаю, чымся з вуглянакваснай і г. д.

У сярэднім, практична, гадавы перыяд для дасыпваныння гною магчыма лічыць зусім здавальняющим.

Задачай гэтага артыкулу зьяўляецца агульнае азначаменне з мэтадамі скарыстаныя торфу на ўгнаеніне. Больш дэтальнае асьвятленыне гэтага пытання будзе дадзена ў спэцыяльнай літаратуры, што стаіць ужо ў парадку сёньняшняга дні.

У заключэніне трэба спыніцца на тых мерапрыёмствах, якія звязаны з шырокім ужыванынем тарфянных угнаеній і якія павінны быць ажыцьцёўлены ў бліжэйшы час.

Згодна дэкрэтаў СНК СССР і СНК БССР,—«Наркамзему прапанавана прысьпешыць мерапрыемствы па ўжываныні тарфянных угнаеній, асабліва прымаючи пад увагу наяўнасць значных площаў тарфянных пакладаў у рэспубліцы».

У гэтых-жэ мэтах НКЗемам, яшчэ да выданыня азначанага дэкрэту, была ўтворана спэцыяльная камісія па распрацоўцы пытання—«проблема ўраджайнасці ў БССР і тарфаваныне глебаў».

Гэта камісія распачала ўжо працы і ў сучасны момант занята: устанаўленынем паасобных раёнаў у БССР, якія асабліва маюць патрэбу ва ўжываныні тарфянных угнаеній з прычыны сваіх прыродна-гістарычных умоў; выяўленынем месц і способаў скарыстаныя тарфянных угнаеній у сялянскіх гаспадарках; устанаўленынем норм і відаў тарфянных угнаеній для Беларусі і выданынем спэцыяльнае агульна-даступнае літаратуры па тарфянных угнаеніях.

Беларуская Цэнтральная Тарфяная Станцыя НКЗ, якая мае спэцыяльнае поле па вывучэнню пытанняў скарыстаныя торфу ў сельскай гаспадарцы, узмацняе працы па пастаноўцы досьледаў з тарфянімі ўгнаеніямі.

Навукова-Дасыледчы Інстытут Сельская і Лясное Гаспадаркі імя Леніна ў сучасны момант распачаў вывучэніне лябораторнымі мэтадамі хімічных і фізyczных уласцівасцяў торфу, як угнаенія, у

чыстым і гнаёвым відзе і прыцягвае да гэтых работ Бюро Сялян-Дасьледчыкаў.

Неабходна НКЗему зьвярнуць увагу ўсіх дасьледчых с.-гасп. станций БССР на гэтае пытаньне, абавязаўшы ўключыць у лік праграмных пытаньняў вывучэнне тарфянных угнаенняў. Агранамічная арганізацыя павінна дапамагчы ў справе папулярызацыі сярод сялянскага насельніцтва ведаў аб торфе, як угнаенны.

Побач з гэтым НКЗ'ем хадайнічае перад СНК БССР аб пабудове ў 2-гадовы тэрмін буйнага мэханічнага завода па вырабу торфа-імховае подсыцілкі з гадавою вытворчасцю ў 200.000 пудоў і аб пабудове 25 саматужна-торфападсцілачных фабрык.

Лік паказальных дзялянак з ужываньнем тарфянных угнаенняў у працягу бліжэйшага пяцігодзідзя даводзіца да 2.000.

Да прац прыцягвающа мэліярацыйныя таварысты, лік якіх даводзіца ў пяцігодзідзе да 1.500 і якія будуть аблігуювацца спэцыяльным Мэліярацыйна-Тарфяным Бюро.

Пытаньне аб неабходнасці, магчымасці і мэтазгоднасці ўжывання тарфянных угнаенняў у Беларусі бяспрэчнае, — неабходна толькі самую працу па ўкараненню тарфянных угнаенняў у шырокія колы сельскага насельніцтва максымальна прысьпешыць.

С. Маргелаў.

Проблема ўраджайнасці ў сувязі з развіцьцём і штандортам сельска-гаспадарчае індустрый БССР.

Проблема падвышэння ўраджайнасці, як і наогул прогрэс у сельскай гаспадарцы БССР, упіраецца непасрэдна ў неабходнасць рэконструкцыі сельска-гаспадарчага вытвору, як праз зъмену організацыйных форм, належнае прыстасаваньне агрыкультурных мерапрыемстваў, політыкі цэн і падатковай політыкі, так і з боку плянавага падліку ўзаемасувязі сельскае гаспадаркі з прамысловасцю, і г. д.

У даным выпадку я хачу застанавіцца над пытаньнем узаемазалежнасці сельска-гаспадарчага развіцьця з развіцьцём і штандортам сельска-гаспадарчае індустрый ў БССР.

Галоўным экономічным стыкам паміж сельскаю гаспадаркаю і прамысловасцю, наогул, ёсьць рынак. Прамысловасць з'яўляеца рынком збыту для продукцыі сельскае гаспадаркі і—наадварот.

Акрамя таго, сельская гаспадарка збывае прамысловасці лішак рабочых рук, а сама атрымоўвае ад прамысловасці сродкі вытворчасці.

Чым больш развіта прамысловасць, тым шырэй рынок збыту сельска-гаспадарчае продукцыі, тым інтэнсывней сельская гаспадарка. Пры гэтым, інтэнсывнасць сельска-гаспадарчых зон павялічваецца з набліжэннем да рынку збыту.

Паказаная сувязь сельской гаспадаркі з прамысловасцю вымagaе адпаведнае паміж імі раўнавагі па тэмпу развіцьця, а таксама належнага раёнованья індустрый.

Нас у даным выпадку найбольш цікавіць проблема штандортныя, бо яна, ня гледзячи на сваю актуальнасць, з'яўляеца зусім не распрацаванай. Прымаючы ж пад увагу, што індустрыйлізацыя БССР уяўляеца, як пабудова прамысловасці, якая-б گрунтавалася пераважна на сырыйне сельской і лясной гаспадаркі, я застанаўлюся над штандортам сельска-гаспадарчае індустрый.

У якасці конкретных прыкладаў возьмем наступныя віды прамысловасці: крухмальную, броварную (вінакуренную) і бэконную. Грунтоўныя пытаньні, якія мы высунем для разгляду па вызначаных відах сельска-гаспадарчае прамысловасці, будуть:

1) Штандортныя асаблівасці данага віду прамысловасці, а адгэтуль 2) у якіх пунктах на тэрыторыі БССР павінна быць лёкалізавана прамысловасць таго або іншага віду, каб даваць найвялікшы эфект, як па зыніжэнню сабекошту вырабу, так і па ўплыву на развіцьцё сельскае гаспадаркі і 3) парыўнаньне атрыманага штандорту з існуючым разъмяшчэннем.

Перш чым падысьці да разгляду паасобных відаў прамысловасці, застановімся над высьвяленнем некаторых пытаньняў агульнага значэння. Першым з гэтых пытаньняў будзе такое: што кіруе

штандортызацыяй—а) з боку інтэрэсаў саме прамысловасьці і б) з боку інтэрэсаў сельскае гаспадаркі?

З боку інтэрэсаў прамысловасьці штандортызацыяй кіруе карысць, якую атрымоўвае тое ці іншае прадпрыемства праз памяншэнне сабекошту прадукту, дзякуючы таму, што яно знаходзіцца тут, а не на другім месцы. Пры гэтым, карысць, якая атрымоўваецца прадпрыемствам у даным штандортным пункце, складаецца ня толькі з памяншэння сабекошту вырабу, але і з памяншэння вартасці збыту, або разам—з памяншэння сабекошту прадукту франка-рынак.

З боку інтэрэсаў сельскае гаспадаркі штандортызацыя, як съядомае разъмяшчэнне прамысловасьці па тэрыторыі, будзе кіравацца складаньнем, праз утварэнне рынку збыту, спагадлівых умоў для разывіцця паасобных культур, сельска-гаспадарчых галін і г. д.

У сельскай гаспадарцы існуюць асобныя культуры і нават галіны, прадукцыя якіх зьяўляецца мала—або зусім нетранспартабельной (бульба, малако). Падобныя галіны могуць развівацца толькі пры наяўнасці блізкага рынку збыту, які і ўтвараецца разывіццём належных відаў прамысловасьці.

Падлічыць прогрэсіўныя культуры і галіны ў сельской гаспадарцы па тэрыторыі БССР і стварыць усё мажлівае для спагадлівасьці іх разывіцця, ёсьць заданыне, якое высоўвае сельская гаспадарка. Увязаць-жа ўсе запатрабаваныя сельскае гаспадаркі з інтэрэсамі саме прамысловасьці па зынжэнню сабекошту прадукцыі апошній і ёсьць задача, якая павінна быць вырашана пры штандортызацыі сельска-гаспадарчага індустрыі.

Чым-жа вызначаецца штандорт і яго асаблівасьці для паасобных відаў прамысловасьці?

Мы ўжо казалі, што рацыянальнасцю разъмяшчэння вытвару (штандортызацыяй) дасягаецца памяншэнне сабекошту прадукту франка-рынак. Паколькі гэта так, дык штандортные фактары трэба шукаць у складзе сабекошту (у элемэнтах апошняга), а асаблівасьці ў складзе штандортных фактараў розных відаў прамысловасьці будуць, у сваю чаргу, вызначаць штандортныя асаблівасьці паміж рознымі тыпамі, відамі і галінамі прамысловасьці.

Зрабіўшы расклад сабекошту прадукту франка-рынак (для якой угодна галіны прамысловасьці) на яго элемэнты, і прааналізаваўшы апошнія, знайдзем, што ад месцапалажэння будуть залежаць: а) страты на спажываемую сырэзну і апал, б) страты на рабочую сілу, с) страты па транспарте сырэзы і гатовага прадукту.

Гэтыя элемэнты сабекошту, зьяўляючыся агульнымі для ўсіх галін і відаў прамысловасьці, розніца па колькасных узаемадносінах, чым і вызначаюць штандортныя асаблівасьці.

Вывучыўшы штандортныя асаблівасьці пэўнае прамысловасьці, мы тым самым адшукаем яе штандорт. Апошні, атрыманы на падрахунку штандортных фактараў, вынікаючых з характару саме прамысловасьці, павінен далей атрымаць належную папраўку, вынікающую з падрахунку інтэрэсаў сельскае гаспадаркі.

Для конкретызацыі выказанных думак разглядзім крухмальную прамысловасьць.

Штандортныя асаблівасьці крухмальнае прамысловасьці

Расклаўшы сабекошт прадукцыі крухмальнае прамысловасьці на яго элемэнты, атрымаем наступную табліцу № 1.

Табліца № 1.

Элемэнты сабекошту крухмалю і іх суадносіны.

| № № | Назва элемэнтаў сабекошту | 1925—26 год. | | 1926—27 год | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|------|
| | | Даныя на паку заво- даў. | Кошт у руб- лех у 0/0% | Даныя на паку заво- даў. | Кошт у руб- лех у 0/0% | | |
| 1 | Сырызна | 5 | 32.810 | 61,8 | 5 | 58.137 | 62,1 |
| 2 | Дапаможныя матар'ялы | 5 | 475 | 0,9 | 2 | 1.379 | 1,5 |
| 3 | Апал і газа | 5 | 2.207 | 4,2 | 3 | 4.276 | 4,5 |
| 4 | Заработка плата | 5 | 5.845 | 11,0 | 3 | 8.527 | 9,2 |
| 5 | Накладныя страты на працоўную слу | 5 | 553 | 1,1 | 3 | 858 | 0,9 |
| 6 | Соцыяльнае страхаванье. | 5 | 1.494 | 2,8 | 3 | 1.176 | 1,3 |
| 7 | Іншыя налічэныя на заработную плату | 5 | 350 | 0,6 | 2 | 527 | 0,6 |
| 8 | Канцэлярскія і адміністрацыйныя страты | 5 | 1.986 | 3,8 | 3 | 7.108 | 7,6 |
| 9 | Амортызацыя | 4 | 4.429 | 8,3 | 3 | 4.022 | 4,3 |
| 10 | Страхоўка | 4 | 687 | 1,3 | 3 | 623 | 0,7 |
| 11 | Падаткі і зборы | 3 | 561 | 1,1 | 3 | 476 | 0,5 |
| 12 | Іншыя страты | 2 | 1.624 | 3,1 | 2 | 3.324 | 3,6 |
| 13 | % за крэдyt | — | — | — | 2 | 2.990 | 3,2 |
| У сяго | | — | 53.021 | 100 | — | 93.423 | 100 |

З гэтае табліцы яскрава відаць колькасны склад сабекошту па асобных яго элемэнтах і суадносіны ў апошніх. Акрамя таго, цікава адзначыць наяўнасць зъмены ў сабекошце для большасці паасобных элемэнтаў абодвух гадоў (1925—26 і 1926—27 г. г.).

Найбольшыя зъмены назіраюцца для канцэлярскіх страт крэдыту і для амортызацыі (арт. №№ 8, 9, 13).

Да гэтага трэба яшчэ дадаць, што сярэдні (па 5 заводах) выраб для гэтых гадоў быў ровен:

У тоннах сух.
крухмалю

| | |
|-------------------|-------|
| 1925-26 | 177,7 |
| 1926-27 | 383,0 |

Страты за перавозку сырэзну на заводы і прадукты на рынак у гэтае табліцы не пададзены таму, што першыя з іх у скарыстанных мною даных рэдуцыраваны да цены на сырэзну, а другія зусім ад-

сутнічаюць. Такім чынам, паданы сабекошт ёсьць сабекошт прадукту не франка-рынак, а франка-завод.

Крухмальная прамысловасць вельмі падобна да броварнае прамысловасці, а судносіны ў іх сабекошце амаль-што супадаюць. Так для броварнае прамысловасці за 1926—27 год мы маєм наступныя процэнтныя судносіны ў тых-ж артыкулах сабекошту табліцы № 1:

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1) —50,6% | 2) —1,2% | 3) —8,7% | 4) —9,5% | 5) —0,8% | 6) —14,0% | 7) —0,7% |
| 8) —3,9% | 9) —5,2% | 10) —0,7% | 11) —1,3% | 12) —2,1% | 13) —1,3% | |

Асабліва цікава і важна для нас тое, што паміж гэтымі двумя відамі прамысловасці назіраецца падобнасць у грунтоўных элемэнтах страт (на сырэзну, рабочая рука і г. д.), якія, як мы ўжо бачылі, залежаць ад месцапалажэння вытвору. Аргіт можна сказаць, што і матар'яльныя індэксы гэтых галін прамысловасці будуть мець адзін якасны напрамак (вядома, пры параўнанні з броварнае прамысловасцю, якая працуе на бульбе).

Пры разглядзе паасобных штандартных фактараў крухмальная прамысловасці, мы можам у першым з іх,—стратах на сырэзну, дапаможная матар'ялы і паліва—выключыць з падрахунку страты на паліва, газу і дапаможная матар'ялы за іх нязначнасцю ў сабекошце, застаецца толькі адна сырэзна, якая прадстаўлена выключна бульбаю.

Калі ўзяць лічбы 1925—26 г., у які выраблена крухмалю 888,5 тонн, а бульбы страчана 7.883,4 тонны, дык матар'яльны індэкс, які вызначае транспортную орыентацыю прамысловасці на рынок збыту, або на матар'яльны склад, для крухмальной прамысловасці будзе ровен

$$\frac{7.883,4}{888,5} = 8,8.$$

Апошніе азначае, што для таго, каб будаваць крухмальныя заводы на рынках збыту, а не ў сырэзных пунктах, трэба, каб кошт перавозкі тонна-кілёмэтру бульбы быў у 8,8 раз танней, чым кошт перавозкі тонна-кілёмэтру крухмалю. Паколькі апошніе (не кожучы ўжо аб нетранспортабельнасці бульбы) зусім немажліва, ня толькі для гужавога транспорту, але і для ўсякага іншага, дык трэба сказаць, што крухмальная прамысловасць орыентуецца выключна на матар'яльны склад, на сырэзныя пункты апошняга. А раз гэта так, дык тым самым гэтая прамысловасць пададае і ў пункты з найбольш таннай рабочаю сілай—у вясковыя мясцовасці.

Застаецца толькі вырашыць пытаныне аб tym, у якіх мясцовасцях БССР павінна быць лёкализавана гэтая прамысловасць, якавы перспектывы яе раззвіцця і ўстойлівасць апошняга перад такімі конкурсантамі на сырэзну, як браварніцтва і жывёлаводства.

Два апошнія пытаныні, як у значнай частцы агульныя для закрытых галін, аднясём надалей, а зараз застановімся толькі над першым пытанынем—аб пунктах лёкальнасці крухмальной прамысловасці.

Перш за ўсё паглядзім, дзе лёкализавалася гэтая прамысловасць да вайны і дзе яна лёкалізуецца зараз.

Аб даваеннай лёкальнасці съведчыць табліца № 2 (гл. стар. 86).

Як бачым з табліцы № 2, даваенная крухмальная прамысловасць была найбольш сконцэнтравана гняздом у Паўночнай частцы Магілеўшчыны,—Аршанскі, Горэцкі і Магілеўскі паветы,—а таксама праходзіла паласою праз сярэднюю частку Меншчыны (паветы—Менскі, Ігуменскі, Бабруйскі) і Поўдзень Могілеўшчыны (паветы—Рагачэўскі і Гомельскі). Пры гэтым, найбольш раззвіта была гэтая галіна пра-

Табліца № 2.

Даваенная крухмальная прамысловасьць на тэрыторыі сучаснае БССР.

| № № | Паветы з крухмальнаю прамысловасьцю | 1884 год | | 1897 год. | | 1912 год | |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|------------|----------------|
| | | Лік заводу | Выраб | У пущах | У тыс. руб. | Лік заводу | Выраб у рублех |
| 1 | Менскі . . . | — | — | — | — | 2 | 5.540 |
| 2 | Бабруйскі . . . | 1 | 8.000 | 12 | — | — | — |
| 3 | Ігуменскі . . . | — | — | — | — | 2 | 7.000 |
| 4 | Аршанскі . . . | 3 | 33.500 | 37 | 3 | 29.758 | 2 44.264 |
| 5 | Сенненскі . . . | — | — | — | — | — | 1 695 |
| 6 | Рагачэўскі . . . | — | — | — | — | 1 | 16.200 |
| 7 | Горэцкі . . . | 1 | 9.000 | 18 | 2 | 16.180 | 1 21.127 |
| 8 | Гомельскі . . . | — | — | — | — | — | 1 23.220 |
| 9 | Могілеўскі . . . | — | — | — | — | 2 | 18.500 |
| У сяго . . . | | 5 | 50.500 | 67 | 12 | 93.178 | 8 140.094 |

мысловасьці, на працягу ўсяго часу (1884—1912 г. г.), у паветах Аршанску і Горэцку, за апошнімі ідуць паветы—Рагачэўскі, Ігуменскі і г. д.

З табліцы можна яшчэ зауважыць нейкую няўстойлівасьць гэтае галіны прамысловасьці нават і ў найбольш багатых яго паветах. Трэба думакаць, што абмяжованасть рынку збыту на крухмаль не давала мажлівасьці широка разгарнуцца гэтай прамысловасьці і яна выцесьнялася сваімі конкурэнтамі па сырыйне—браварніцтвам і жывёлагодзтвам.

Лёкальнасьць браварніцтва пасля рэвалюцыйных часоў можна назіраць з табліцы № 3 (гл. стар. 87).

Як бачым, крухмальная прамысловасьць БССР концэнтруеца ў 4-х акругах: Гомельскай, Менскай, Мозырскай і Аршanskай.

Пры пароўнанні сучаснага размяшчэння з даваенным, можна зауважыць, што яны ў асноўных сваіх пунктах супадаюць, паменшыўся толькі лік заводаў. Інакш і быць не магло, бо сучасныя заводы г. ё. даваенные заводы.

Падыходзячы да штандарту крухмальнае прамысловасьці з боку крытыкі існуючага размяшчэння можна сказаць, што гэтая прамысловасьць ў Аршаншчыне, Гомельшчыне і Мозыршчыне, безумоўна, на сваём месцы. У гэтых акругах, а таксама ў акругах Могілеўскай і на ўсходзе Бабруйшчыны павінна і надалей пашырацца гэтая прамысловасьць.

Адносна Меншчыны трэба сказаць, што тут не пажадана развицьцё крухмальнае прамысловасьці, нават і ў сучасным яе колькас-

Табліца № 3.

Крухмальная прамысловасць БССР па акругах.

| № № | Назва акруг | 1923-1924 г. | | 1924-25 г. | | 1925-26 год | | | 1926-27 год | | |
|---------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|--|
| | | Лік заводу | Лік заводу | Выраб у рублех | Лік заводу | Выраб | Лік заводу | Выраб | Лік заводу | Выраб | |
| | | | | | Утон-нах | у рублех | у тоннах | у рублех | у тоннах | у рублех | |
| 1 | Бабруйская | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Віцебская | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Гомельская | няма | да | ных | 1 | 255,2 | 73.613 | 1 | 779,5 | 425.590 | |
| 4 | Менская | 2 | 2 | 169.706 | 2 | 344,4 | 99.690 | 2 | 559,0 | 123.088 | |
| 5 | Могілеўская | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Мозырская | — | 1 | 39.406 | 1 | 88,0 | 48.600 | 1 | 211,0 | 67.624 | |
| 7 | Аршанская | 1 | 1 | 84.827 | 1 | 201,0 | 61.802 | 1 | 365,7 | 88.208 | |
| 8 | Полацкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| У сяго. | | 3 | 4 | 293.939 | 5 | 888,6 | 283.705 | 5 | 1.915,2 | 704.510 | |

ным выглядзе. Разъмяшчэнне, якое дагэтуль кіравалася наяўнасцю абсталяваных заводаў, безумоўна, можа адпавядзець штандорту толькі выпадкова.

Адказ на запытаньне аб тым, чаму іменна ў вызначаных пунктах павінна лёкализавацца крухмальная прамысловасць, звязан з пытаньнем аб конкурэнцыі развіцця гэтае прамысловасці з развіццём жывёлаводства. Паколькі ж гэтае пытаньне зьяўляецца агульным для ўсіх узятых мною відаў прамысловасці (крухмальная, броварная, бэконная), і паколькі штандорт крухмальной прамысловасці, як пабачым, цалком супадае з штандортам броварнае прамысловасці, дык застановімся сперша ў кароткіх рысах на апошнім.

Як мы ўжо сказалі раней, галоўным элемэнтам страт па сабекошту броварнае прамысловасці зьяўляецца сырэзна. Найбольш рацыянальны від з апошній ёсьць бульба. А, дзякуючы таму, што матар'яльны індэкс гэтае галіны прамысловасці ровен 2,97—яна орыентуецца на сырэзныя пункты (матар'яльныя склады).

Орыентуючыся на вясковыя, сельска-гаспадарчыя мясцовасці, гэтая галіна прамысловасці, тым самым, вырашае пытаньне аб танных пунктах на рабочыя рукі.

Такім чынам, як крухмальная, так і броварная прамысловасць лёкализуюцца ў пунктах аднае і тae-ж сырэзны—бульбы, а гэта азначае зьяўляюцца конкурэнтамі паміж сабою.

Бэконная прамысловасць, маючы матар'яльны індэкс роўным 1,6, орыентуецца таксама ў сырэзныя пункты. Сырэзнымі пунктамі для бэконнай прамысловасці зьяўляючыся мясцовасці з развітым сывінаводствам інтэнсіўнага напрамку. Інтэнсіўнае сывінаводства, як прадстаўнік інтэнсіўнага жывёлаводства, наогул, у сваю чаргу, можа

быць умоўна названа прамысловасцю, якая орыентуецца на бульбу, як найгалоўнейшую сырэзну, і тым самым завязвае конкурэнцыю з двум папярэднімі відамі прамысловасці.

Такім чынам, броварная і крухмальная прамысловасць конкуруюць паміж сабою і абедзіве разам з разьвіцьцём інтэнсыўнага жывёлаводства.

Устанаўленыне належных узаемаадносін у разьвіцьці гэтых галін прамысловасці, а таксама іх размяшчэніне па тэрыторыі павінна быць зробленатак, каб атрымоўвацца найвялікшы эфект рацыянальнасці, як для самой прамысловасці, так і для сельскае гаспадаркі, а гэта азначае для народнае гаспадаркі наогул.

Вырашэннем гэтага агульнага пытання будзе вырашана і больш дробнае пытаныне аб спагадлівым упłyве разьвіцьця і штандорту сельска-гаспадарчае індустрый на падніцы ўраджайнасьці.

Бэконная прамысловасць зьяўляецца найбольш прогрэсіўным відам сельска-гаспадарчае індустрыйлізацыі, чым крухмальная або броварная прамысловасць. Але базаю для бэконнае прамысловасці, як і для других відаў прамысловасці па перапрацоўкі прадукцыі жывёлаводства, зьяўляецца інтэнсыўнае жывёлаводства. Гэта азначае, што бэконная прамысловасць можа разьвівацца там, дзе існуе інтэнсыўнае сувінаводства, а паколькі апошніе грунтуеца на бульбе, як галоўнай сырэзне, дык разьвіваць у гэтых мясцовасцях менш прогрэсіўныя віды прамысловасці (крухмальну, броварную) ня варта і не патрэбна.

Паколькі-ж інтарэсам сельскае гаспадаркі, як і наогул гаспадарчага разьвіцьця, зьяўляецца разьвіцьцё ў больш прогрэсіўных формах, дык трэба і больш адсталая мясцовасці падгатавіць да гэтых форм (у нашых умовах разьвіцьцё жывёлаводства і індустрыйлізацыі на прадукцыі апошніяга).

Пабудова бэконнае прамысловасці можа ісці ў такім напрамку і паступовасці: Менск, Слуцак, Бабруйск, Магілеў, Ворша. Развіцьцё гэтае галіны прамысловасці будзе ўзмацняцца інтэнсыфікацыю сельскае гаспадаркі гэтых акруг у больш высокі ступені. Размяшчэніне-ж крухмальнае і броварнае прамысловасці ў паказаных раней акругах будзе спосабнічаць падніцы ў іх гаспадаркі на больш высокі ўзровень. Но разьвіцьцё гэтых галін азначае разьвіцьцё бульбы, а праз апошнюю паляпшэнне тэхнікі паляводства. З другога боку, адкіды гэтых галін прамысловасці даюць грунт для разьвіцьця жывёлаводства і паляпшэння апошніяга. Паляпшэнне тэхнікі паляводства дае мажлівасць завесыці на апошнім пасеў траў, кораньплодаў і тэхнічных. Аб'яднаныне падобных напрамкаў у жывёлаводстве і паляводстве чарапіще падвышае ўзровень сельскае гаспадаркі наогул, высоўвае жывёлаводства, а на падставе прадукцыі апошніяга і найбольш прогрэсіўныя віды індустрыйлізацыі.

Вядома, што браварніцтва і крухмальная прамысловасць могуць аказацца найбольш моцнымі конкурэнтамі на бульбу, чым жывёлаводства, гэтому спосабнічаюць іх організацыйныя асаблівасці, як прамысловасці, а таксама іх монопольнасьць, але гэтыя-ж асаблівасці даюць таксама мажлівасць змагацца з падобным, зусім непажаданым з народна-гаспадарчага пункту гледжання, зявішчам, праз належнае рэгулюваныне цэн і іншыя мерапрыемствы экономічнае політыкі.

Так вырашаецца пытаньне аб конкурэнцыі паміж разьвіцьцём броварнае і крухмальнае прамысловасьці—з аднаго боку, і разьвіцьцём жывёлаводзтва—з другога боку.

Адносна конкурэнцыі паміж броварнаю і крухмальнаю прамысловасьцю можна сказаць, што: 1) крухмальная прамыловасьць, дзеякуючы нязначнасці рынку збыту, мае наогул нязначнае ў БССР разьвіцьцё. Так, па вартасьці вырабу, крухмальная прамыловасьць займала ў 1912 годзе толькі 2,1 проц. ад броварнае, у 1925—26 годзе гэты процант ровен 8,1, а ў 1926—27—13,7 проц. Хаця ўдзельная вага крухмальнае прамыловасьці і мае тэндэнцыю падвышэнья, але ўсё-ж абсолютная перавага на баку броварнае прамыловасьці.

Пераапрацоўка бульбы за апошнія гады падзяляецца паміж гэтымі галінамі прамыловасьці наступным чынам (таб. № 4).

Таблица № 4.

Пераапрацавана бульбы:

| Назва галіны прамыловасьці | У тоннах | | У % % | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1925-26 г. | 1926-27 г. | 1925-26 г. | 1926-27 г. |
| Броварная . . . | 32.941,6 | 54.026,6 | 80,6 | 76,9 |
| Крухмальная . . . | 7.883,4 | 14.774,3 | 19,4 | 23,1 |
| У сяго . . . | 40.825 | 68.800,9 | 100 | 100 |

Тут, як бачым, такі-ж харктар суадносін, як і па вартасьці вырабу.

2) У тых або іншых узаемаадносінах, разьвіцьцё для абедзывых гэтых галін прамыловасьці зьяўляеца неабходным, гэта вымагаеца запатрабаваньнямі і тэхнікі, і прамыловасьці, і непасрэдна спажывецкім рынкам, а паколькі гэта так, дык

3) Праз плянавае рэгуляванье цэн на крухмаль і сыпірытус, а таксама праз іншыя неабходныя мерапрыемствы экономічнае палітыкі, трэба зрабіць адноўкавай рацыянальнасць пераапрацоўкі бульбы ў гэтых галінах прамыловасьці, а таксама плянава рэгуляваць колькаснае іх разьвіцьцё і ўзаемаадносіны. Такім шляхам павінна вырашацца пытаньне аб зыншчэнны конкурэнцыі паміж броварнаю і крухмальнае прамыловасьцю ў іх разьвіцьці.

Так уяўляеца штандартызацыя ўзятых намі галін прамыловасьці па пераапрацоўцы бульбы і такое вырашэнье пытаньня аб іх конкурэнцыі паміж сабою.

Пры практычным разьвіцьці гэтых галін прамыловасьці і іх разьмешчэнні, згодна вызначаным штандартным асаблівасцям, мы будзем мець стройную систэму ўзаемазалежнасці паміж разьвіцьцём сельскае гаспадаркі і сельска-гаспадарчае індустрыі, такую систэму, якая будзе пабудавана на поўным падліку інтарэсаў і сельскае гаспадаркі і прамыловасьці, узаемна спагадлівую систэму.

Скарыстая матар'ялы:

1. П. А. Орлов. Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. 1887 г.
2. Фабрично-заводская промышленность России за 1897 и 1912 г.г.
3. Статыстычны штогоднік ЦСКБ за 1923-24 і 1924-25 г.г.
4. Справа здачы паасобных крухмальных заводоў ЦСКБ за 1925-26 і 1926-27 г.г.
5. С. Маргелаў. Броварная прамысловасць і яе штандарт на тэрыторыі сучаснае БССР, 1884—1927 г.г. (працы БНДІ, т. XI, вып. 6, 1928 г.).
6. С. Маргелаў. Да пытання аб штандорце бэконых заводоў на БССР, у часопісі „Сельская і лясная гаспадарка“ № 3 за 1927 г.

Проф. К. Г. Рэнард.

Да пытаньня аб напрамку сэлекцыйна-насеннавод- най працы.

(Горацкая С.-Г. Дастьедчая Станцыя).

Сярод мерапрыемств, якія мусіць мець вялікае значэнне ва ўадыме ўраджайнасці, насеннаводныя мерапрыемствы зьяўляюцца асабліва важнымі. Так проста і вабна «абнавіць» зямлю, толькі аднаразовым нязначным выдаткам, як набыцьцё сэлекцыйнага насеñнія, зразу-ж павялічыць ураджай, падвоіць калосы.

Але гэтая нібы прастата і мажлівасць правядзення ў шырокую практику новага палепшанага насеñнія злучана з надэвычайна складанай папярэдній працай: выведзенія, якое часта працягваецца добры дзесятак гадоў, далей, аправаванне атрыманых гатункаў,—таксама працяжнае і складанае заданье, і, нарэшце, адпаведнасьць гатункаў, дзеля задавальнення прымысловасці, ужываныя на месцы, і для замежнага экспарту. Гэта і ўскладае на працаўнікоў сэлекцыі і насеннаводства вельмі адказнае заданье, каб з пэўнасцю выказаць думку, што той ці іншы гатунак зьяўляецца лепшым ад тых, якія мы маём у гаспадарках, і якія зьявіліся вынікам можа шматвяковага ўплыву надворных умоў.

Якія-ж нашы мажлівасці ва ўмовах Беларусі, і што мы можам зрабіць у найкаротшы тэрмін у гэтым напрамку?

Распачнем з агульнага становішча.—Чым багата Беларусь? Дзеля разгледжання гэтага пытаньня, пытаньня выбару насеñнія і съцвярдження, што яно лепшае за тое, якое мы зъбираемся зъмяніць,—мы павінны спачатку даць сабе адказ, ці добрыя нашы прыроднанатуральныя ўмовы. Ці можам мы паскардзіцца на тое, як гэта бывае ва ўмовах пасушлівых вобласцяў, дзе ральніцтва абмежавана ў выбары систэм гаспадаркі, ліку культуры, тэрміновасці с. г. прац у полі і г. д.?—Не; напрыклад у нас (раён Горак) магчыма сеяць, пачынаючи ад цукровага бурака, з 15—19 проц. цукру, да грэцкі; мы маём каля $1\frac{1}{2}$ дзесятка культур яравога поля; мы маём ураджай азімае пшаніцы, якая дасягае да 150 пуд. з дзесяціны, пры гэтым досяць добрых хлебапекарных уласцівасцяў; найпершага гатунку браварны ячмень, добрую канюшыну, добры гарох, добрыя кораньплоды. Шырокія мажлівасці ў справе ільну, палявога пасеву бульбы, выкарыстаныне лугавых балот пад культуру канапель і г. д.

Ці пагражае нам неўраджай, калі мы часам позынімся сеяць вясною на якіх 2-3 дні, што затрымаемся з апрацоўкай зямлі, альбо ня зробім запасу вясневой вільгаци, без якое нічога ня вырасце?—Не!

Але адначасова малюнак нашых пасеваў, у сэнсе засімечанасці, вялізных абшараў адлог і алог, пышчаных пустыроў, забалочаных абшараў,—усё гэта кажа нам за тое, што пладародзьдзе гэтых угодзь-

дзяў вельмі ня высокое. Кожнаму гаспадару зразумела і зусім ясна, што прыстасаванье самых розных агрыкультурных прадпрыемств, як, напрыклад—прымітыўнае асушэньне, вапнаванье, прыстасаванье мінеральных і сідэрацыйных угнаенняў, пладазьмен, нармальная апрацоўка глебы,—гэта ўсё вельмі актуальна аплачваецца і дае адносна высокую прыбаўку ўраджаю.

Такі стан справы, калі мы маём цэлы шэраг «мінімумаў», але тых, якія магчыма лёгка адхіліць, дае мажлівасць знайсьці вельмі многа способаў параўнаўча лёгкага ўплыву на падвышэнне ўраджаю. Гэта ня тое, што ў засушлівых раёнах, дзе мінімум вільгаці. Мы маём такія раёны, дзе адным выбарам расыліны ашчаднай на расход вільгаці, мы не патрапім гарантаваць посьпехаў ўраджаю і атрымаць рапучы эфект, бо гэтай вільгаці мы маём аж занадта. У варунках Беларусі, з разцягнутым пэрыядам палявое працы, з часта павялічанай вільгаціцю, але пры агульным паніжаным пладародзізі глеб, у першапачатковым сваім стане сэлекцыйна-насенаводнай працы прадстаўці менш задач, чым другім агрыкультурным мерапрыемствам. Вось, аднэй рапучай правільнай барацьбой з засмечанастью можна атрымаць большы эканамічны эфект, чымся пасевам высока-сэлекцыйнага насеńня, асабліва, калі адначасова не вядзецца сартыроўка насеńня і агрыкультурная барацьба са съметнякамі. Вось, гаворыцца аб угнаеннях, з ужываннем мінеральных угнаенняў альбо аб добраі апрацоўцы глебы, адпаведнай да яе структуры, аб барацьбе са шкоднікамі і шэрагу іншых,—усё гэта дае рапучыя эканамічныя вынікі, рапучы падвышае ўраджай.

Трэба зазначыць, што нашы беларускія прыродна-натуральныя ўмовы пашыраюць пэрспэктывы сэлекцыйна-насенаводнае працы, шляхам падбору маючыхся ўжо вынікаў і скарыстаньнем сэлекцыйных дасягненняў Захаду; і мы бачым, як добра ўдающа ў нас: жыта Пяткускае, ячмень Залаты, авёс Залаты, бульба Вольтман і шэраг інш. Гэта ўсё прадукты, так сказаць, Заходніх краін.

Але адначасова шэраг нагляданьняў сапраўднасці сэлекцыйна-насенаводнай працы ў нас, у Саюзе, даюць нам надзвычайна важныя і кіруючыя пакажчыкі на неабходнасць працы ў раёна-абласных напрамку. Вось некалькі прыкладаў, якія кажуць нам за тое, што гатункі трэба выводзіць і апрабоўваць, а апрабаваўшы, распаўсюджваць у масах толькі падыходзячыя да прыстасаванья к мясцовым умовам.

Напрыклад, надзвычайна каштоўныя, ўраджайныя, засуха-устойлівия гатункі азімае пшаніцы Сэлекцыі Адэскай Станцыі—«Каапэртарка», «Земка» і інш., распаўсюджаныя па цэлай Украіне, на вялікіх абшарах, а таксама і ў іншых раёнах азімае пшаніцы, у мінулую зіму амаль поўнасцю вымерзлі, бо яны выводзіліся і апрабоўваліся на ўраджайнасць, хлебапекарныя ўласцівасці і засуха-стойкасць, бо ў правабярэжнай Украіне ня было пагрозы на вялікія марозы, і гэтыя гатункі, як не мароза-стойкія, амаль-поўнасцю летасць прапалі. Сланечнік Саратаўскай Сэлекцыйнай Даஸльедчай Станцыі, стойкі супроты «заразіхі» ва ўмовах Саратаўскага Паволжа, пасяянны ў 1926-1927 годзе на вялікіх абшарах у Варонескай губэрні, ня вытрымаў выпытаў, і часта наглядалася, што ён паражайцца «заразіхай» такой, якая распаўсюджана ў Варонескай губ. Чыстыя лініі ільну, якія былі выведзены мною ў Смаленскай губ., цалкам імунныя да паражэння ільняной «іржаўкай», ва ўмовах пасеву Шацілаўскай Станцыі паражайцца белёгічнымі расамі распаўсюджанымі ў Арлоўскай губ. Такіх прыкладаў магчыма было-б прывесьці цэлы шэраг. Яны ўсе бу-

дудь казаць нам за тое, што як гатункі, так іх і шкоднікі, і іх біалёгічныя «ўстойлівасці», абасабляюцца па асобных прыродна-натуральных раёнах і абласцёх.

Такое агульнае становішча павінна нас папярэджваць у пэўным напрамку, таму што, хоць ў нас на Беларусі і адпаведныя ўмовы да управы шэрагу сэлекцыйных гатункаў сэлекцыйнага насеñня, якое мы можам аднолькава атрымаць ад нашых заходніх суседзяў і ад суседзяў з Саюзу, але значна больш надзейней, а часта і абавязкова, патрэбна выводзіць, апрабоўваць і распаўсюджваць свае гатункі.

Наша беларуская стракатасьць поля, ярыны, дае нам таксама пэўную мажлівасць шукаць і новых культур.

Злучаючы біалёгічныя асаблівасці расыліны, у тым ліку скарасціліасць і розныя запатрабаваныя пладародзьдзя глеб, з шэрагам хэміка-тэхналёгічных асаблівасцяў, перад сэлекцыяй паўстае шырокое поле выбіраць расыліны і накіроўваць працу так, каб кампэнсація мажлівы нівысокі ўраджай, які зьяўляецца рэзультатам нівысокага пладародзьдзя нашых глеб,—тэхнічна, сырэвіннымі ўласцівасцямі, якія дадуць мажлівасць забясьпечыць снабжэнне сырэвінам нашыя заводы і прадпрыемствы і тым самым здолеюць паставіць нас у выигрышнае становішча ў параўнанні з другімі фактарамі і мэтадамі ўплыву на падвышэнне ўраджайнасці.

Калі зараз мы незаўсёды можам прыстасаваць німецкую формулу, якая кажа, што за сэлекцыей застасацца 25 проц. падвышэння ўраджаю, разумеючы пад гэтым колькасны бок, дык карыстаючыся шырокай амплітудай прыродна-натуральных мажлівасцей у нашых беларускіх умовах, мы зможем атрымаць цэлыя 50, а то і 100 проц., паляпшэння ў якасці. Гэтая агульная прадпасылка і зьяўляецца накіроўваючай для ўсёй сэлекцыйна-насеніваднай працы ў Беларусі (і нашай працы ў Горках), паказваючы нам шлях па трох асноўных паддзелах—вывядзенню, апрабаванню і адпаведнасці.

Вывядзенне—праца сэлекцыі распачата ў Горках недаўна, толькі з 1926 году. Вялікія арганізацыйна-тэхнічныя дасягненні, якія ў нас, у Саюзе, так і замежамі, далі нам магчымасць скарыстаць чужы досылед і ў нашай працы, па мажлівасці скарыстаць дасягненні і прыстасаванне ў шырокім маштабе сінтэтычную сэлекцию мэтадамі гірыдызациі, а таксама мажліва поўнае і разнаясаснае калекцыянаванне жывых гатункаў і жывых узоруў у палявых пасевах.

Апрабаванне з першага ж нашага пачатку паставлена ў напрамку як вывучэння маючыхся мясцовых і інш. гатункаў Беларусі, так і рацыянальнага сортаапрабавання з гатункамі, як замежнай, гэтак і расійскай сэлекцыі.

Такое апрабаванне падрыхтоўвае нам матар'яльную базу пад параўнанне сваіх гатункаў з тым, што ўжо маецца і што можна распаўсюджваць, запазычаючы працу, зробленую ўжо другімі.

Адпаведнасць выражаецца ў тым, што як сэлекцыянуемыя, так і выпрабоўваемыя гатункі падлягаюць па магчымасці тэхнічнай ацэнцы, каб магчыма было меркаваць, у якой меры якасць атрымліваемых прадуктаў адпавядае патрабаванням тэхнікі і прамысловасці.

Ставячы гэту працу ў маштабе, у якім мы можам, пры, параванаўча, мізэрных асыгнаваннях і малалічным пэрсанале Сэлекцыйнага Аддзела Горацкай Даcъледчай Станцыі, трэба спадзевацца, што магчыма будзе скарыстаць прыродна-натуральныя перавагі Беларусі ў тым напрамку, каб не паставіць сэлекцыйна-насеніваднную працу перад фак-

там, што самы найлепшы гатунак ня можа даць большага паравышэння, чым звычайная сартоўка насення і мала-мальская культурная апрацоўка. Але пакладаць вялікія надзеі на тое, што адным толькі ўвядзеньнем добра га насеннямагчыма адразу значна падешыць ураджай, ня можна. Насеннаводства, гэта толькі адно зьявіо ланцуга з шэрагу іншых, неабходных для падешашыння нашай сельскай гаспадаркі,—але зъявію, якое можа разъярнуцца і павялічыцца само да вялізарнага ланцуга, дзякуючы таму, што нашы надворныя варункі ўздросту такія, якія дазваляюць павысіць ураджай і разнаабразіць якасць, каб задаволіць запатрабаваньне нашай прамысловасці і нашага развіваючагася экспарту.

Г. Р. Рэго.

Сэлекцыя і сельска-гаспадарчая вытворчасць.

Тут мы ставім сваёй мэтай даць кароткі агляд тых галоўных дасягненняў за апошняе гады ў галіне генэтыкі, сэлекцыі і прыкладнай батанікі, дзякуючы якім, у сучасны момант шэраг агранамічных мерапрыемств магчыма будаваць на больш навуковаабгрунтаваным фундамэнце і тым самым з больш хуткім тэмпам павялічваць нашу сельскагаспадарчую вытворчасць.

Асабліва каштоўны матар'ял атрыман дасьледчыкамі нашага Саюзу—Н. І. Вавілавым і супрацоўнікамі -Усесаюзнага І-та Прыкл. Батанікі і Нов. Культур, якія шырока разгарнулі сваю дасьледчую працу.

Перш чым перайсьці непасрэдна да разгляду дасягненняў апошніх гадоў у пытаннях упарадкавання систэматыкі і клясыфікацыі форм у арганічнай прыродзе, што, бязумоўна, мае шчыльную сувязь з правільнай пабудовай і практична-сэлекцыйнай працы, крыху застановімся на кароткім аглядзе паступовага разьвіцця гэтай галіны наших ведаў.

Яшчэ К. Лінней лічыў найбольш дробнай систэматычнай адзінкай—від. Праўда, ім адзначаецца, што ў межах віду сустракаюцца некаторыя адмёны, але гэтым апошнім Лінней ня надаваў асаблівага значэння. Дасьледаваньнем францускага батаніка Жордана было адзначана, што гэтыя адмёны зьяўляюцца ня выпадковымі ўхіленнямі, а што, наадварот, Ліннэяўскі від можа быць дыфэрэнцыраван на больш дробныя систэматычныя адзінкі, якія ён называў—«малымі відамі». Гэты погляд Жордана быў адзначаны і ў працах де-Фрыза.

Дасьледваньнем Іогансэна адзначана, што марфолёгічна найбольш дробныя систэматычныя адзінкі—расы, якія і ў сучасным нашым разуменіні зьяўляюцца найбольш дробнымі марфолёга-фізіалёгічнымі адменамі, але хараکтэрныя зусім пэўным арэалам свайго распаўсюджэння, у сваю чаргу могуць быць падзелены на шэраг больш дробных форм—біатыпаў, якія адрозніваюцца паміж сабою ўжо не надворнымі марфолёгічнымі адзнакамі, а сваім унутраным спадчынным складам. Гэтыя систэматычныя адзінкі і зьяўляюцца ў сучасным нашым разуменіні тымі найменш дробнымі систэматычнымі формамі, значэнне якіх укладаў Лінней у разуменінне «від», і якімі зьяўляюцца ўсе нашы сэлекцыйныя сарты (чыстыя лініі). Як мы бачым, шэрагам дасьледваньняў паступова была адзначана, што «ліннэяўскі від» не зьяўляецца монатипным відам, а складае систэму ўзаемна-падпарадкованых форм.

Далейшыя дасьледваньні мэтадам гібрыдалёгічнага аналізу (Чэрмак, Вавілаў і інш.), мэтадам цыталёгічных дасьледваньняў (Нікалаева, Кіхара, Сакс і інш.), мэтадам сэралягічных рэакцый (Цадэ), адзначаюць больш яскрава генэтычныя і філагенэтычныя ўзаемадносіны асобных відаў паміж сабою. Н. І. Вавілаў у сваёй працы—«Іму-

нітэт расылін да інфекцыйных хвароб» адзначае рознае рэагаванье асобых генэтычных групп у адносінах да грыбных хвароб.

Працай амэрыканскага фітапатолёга N. Lewine гэтае зъявішча іму-нітэту высьветлена яшчэ больш дэталёва. У яго працах досьць яскрава адзначана ня толькі спэцыялізацыя паразітаў да форм культурнай расыліны, але і дадзена спэцыялізацыя гэтых апошніх да розных белёгічных рас грыбка, які таксама ня зъяўляеца монатыпным.

У сваім «Законе голомёгічных радоў» Н. І. Вавілаў адзначаў шэраг законамернасцій у палімарфізме зъменлівасці форм у арганічнай прыродзе і систэматызаваў усю разнастайнасць адмен у стройную систэму голомёгічных радоў, якая дазваляе ў сучасны момант біёлёгу клясыфікаваць розныя адмены віду па іх палажэнню ў систэме і прадбачыць адсутнічаючыя ў систэме формы шляхам сынтэзу, як гэта звычайна робіць у сваёй лябораторыі хімік. Шэрагам экспедыцыйных дасьледваньняў ім (Вавілавым) знайдзены асяродкі падожданья культурных расылін і заканамернасці ў разъмеркаваньні генаў па земнай кулі. Існуюць зусім вызначаныя асяродкі формаўтарэння культурных расылін, галоўныя з іх зъяўляюцца: Паўднёва-Захо́дняя Азия, Паўночная Афрыка і Абісінія. Асяродкі формаўтарэння харектарызуюцца найбольшым палімарфізмам зъменлівасці, найбольшым канцэнтраваньнем генаў, якімі харектарызуюцца той ці іншы від. Чым далей мы адыходзім ад асяродкаў формаўтарэння, тым меншую разнастайнасць форм мы сустракаем. Вавілавым адзначана таксама цікае зъявішча распаўсюджаньня за перыферый ад асяродкаў формаўтарэння генаў, якія вызываюць праяўленыне рэцэсіўных азнак, гэта знача, што чым далей ад асяродкаў формаўтарэння мы знаходзімся, тым меньшы лік форм з дамінантнымі адзнакамі мы сустракаем, і тым меншы лік камбінацый магчыма скрыстаць дзеля мэт практычнай сэлекцыі.

Вялікія абшары нашага Саюзу з усёй разнастайнасцю геаграфічна-шыротных і глебава-кліматычных умоў дазволілі паставіць шэраг дасьледваньняў па вывучэнню белёгічных асаблівасцій наших культурных расылін. Шэраг дасьледчых і навуковых установ нашага Саюзу, а таксама і замежных, праводзілі геаграфічныя пасевы па заданню Ўсесаюзнага І-ту Прыкладной Батанікі і Новых Культур. Гэтымі дасьледваньнямі высьветлены, з аднаго боку, магчымыя межы вывядзенія той ці іншай культуры, з другога боку,—шэраг заканамернасцій, звязаных з белёгічнай і марфолёгічнай асаблівасцю расыліны (Вавілаў, Іваноў, Фартунатава і інш.).

Вывучэнне і дасьледванье хлебапекарнай якасці пшаніцы (лябар. Чынга-Чынгас), зъмест бялку і вуглеводаў у зерні пшаніцы і ячменю, у залежнасці ад сорту і геаграфічнага местазнаходжаньня, адзначана стабільнасць бялковай матэрый ў бабовых (Іваноў) дае багаты матар'ял дзеля вырашэння напрамку і шляху практычна-сэлекцыйнай працы, якая павінна зъвяртатца на толькі на павелічэнне ўраджаю, але і на палепшанье якасці прадукту. Цікава таксама адзначыць, што ў апошні час падыходзіць да высьвятлення прыроды зімастойлівасці ў азімых і засухаустойлівасці ў культурных расылін (Максімаў), што мае вялікае практычнае значэнне пры сэлекцыі для паўднёва-усходніх часткі нашага Саюзу (у Эўропе).

Як відаць з вышэйпрыведзенага агляду, вывучэнне самой расыліны, так шырока разгорнутае ў апошні час, дало нямала як навукова, так і практычна каштоўнага матар'ялу. У сучасны момант зусім зразумела, што ня толькі ўгнаенне, апрацоўка глебы, папярэднія культуры і іншыя агратэхнічныя мерапрыемствы маюць галоўнае зна-

чэньне ў павялічэныні с.-г. вытворчасьці, але падбор адпаведнай формы, найбольш прыгоднай для глебава-кліматычных умоў той ці іншай мясцовасьці, або ўтварэнъне яе шляхам съядомага камбінаўнія шэрагу адзнак (уласьцівых таму ці іншаму віду культурнай с.-г. расыліны) зьяўляецца таксама важным і істотным.

Разнастайнасць і біолёгічная неаднолькавасьць форм, якія складаюць від, вымагае дэталёвага вывучэння шэрагу асаблівасцяў розных сартоў у канкрэтных глебава-кліматычных умовах, уласьцівых той ці іншай прыродна-гістарычнай краіне.

Вытворчасьць асобных сартоў можа розна змяняцца, ня толькі ў залежнасці ад змены надворных метэоралёгічных умоў, але і розныя агркультурыяные ўплывы могуць не аднолькава ўспрымацца асобнымі чистымі лініямі культурнай расыліны; таму толькі правільны падбор сорту пры выкананні залежных ад біолёгічных асаблівасцяў апошняга умоў гадаванні,—можа гарантаваць высокую ўраджайнасць і добрую якасць прадуктаў. А паколькі гэта так, неабходна праводзіць шырокое сартавывучэнне і картаапрабаваннне, райёнізацыю і штандартызацыю сартоў. Да гэтага і падыходзяць у сучасны момант Паўночная і Паўднёвая сортасецы.

А што нам дае дзеля мэт практычнай сэлекцыі шэраг генэтычных і гілагенэтычных прац? Ці даюць яны таксама адказы на практычныя запатрабаваныні агранамі, мерапрыемствы якой напраўлены на павялічэнъне сельскагаспадарчай вытворчасьці, ці гэтыя навуковыя дасылданні зусім адварваны ад практычнага жыцця і вырашаюць далёкія ад апошняга праблемы?

Звычайна бывае, ды гэта і зусім зразумела, што людзі практычнага жыцця часам несправядліва крытыкуюць узяты напрамак у навуковай працы, між тым як некаторыя навуковыя дасягненыні, якія на першы погляд і не зьяўляюцца практычна каштоўнымі, у далейшым як раз і даюць багаты матар'ял да пабудовы шэрагу практычных мерапрыемств.

Нам вядома, што на падставе папярэдніх дасягненінняў у галіне генэтыкі пабудавана сынтэтичная сэлекцыя. У сучасны момант мы амаль што поўнасцю ўладаем мэтадам утварэння новых форм шляхам камбінаваннія адзнак, але гэты сынтэз новых форм мы можам праводзіць у межах віду і наогул генэтычна блізкіх груп форм.

Але чалавецтва імкненцца ўсё больш аўладаць прыродай, яно імкненца вырашыць праблему відаутварэння, што, бязумоўна, матло-бдаць шэраг практычна-каштоўных вынікаў. Стварыць, напрыклад, канстантную прамежную форму паміж пшаніцай і жытам, якая камбінавала-б каштоўныя адзнакі жытва (зімастойлівасць) з каштоўнымі хлебапекарнымі уласцівасцяў пшаніцы.

Міжвідавой гібрыдызацыяй ужо даўно займаюцца шэраг дасылдчыкаў, але практычных вынікаў да гэтага часу мы ня маём. У сучасны момант надаюць вялікае значэнъне ня толькі чиста генэтычным дасылданніям, але імкненца да вывучэння самой падаплекі спадчынных зьявішч; такі напрамак працы носіць і асобны тэрмін—«гілагенэтыкі». У найбольш шырокім маштабе ў нас пачалася праца з гібрыдамі міжрадовага крыжаваннія пшаніцы з жытам на Саратаўскай Дасыль. Станцыі (Мейстэр). Цыталёгічныя дасылданні рэдуцыйнага падзелу ў адзначаных жытня-пшанічных гібрыдаў (Заленскі), а таксама цыталёгічнае дасылданніе розных гібрыдаў ад міжвідовых крыжаванніяў пшаніц (Кіхара, Сакс) досыць яскрава адзначылі, што пры генэтычна далёкіх крыжаванніях жыццяздзейнымі формамі гібрыдаў зьяўляюцца

толькі тыя, якія па свайму карыатыпу цалком звязаныя да асноўных бацькаўскіх форм.

На падставе гэтых дасьледваньняў і была выказана некаторымі дасьледчыкамі думка аб немажлівасці атрымання практычных эфектаў ад генэтычна далёкіх крыжаваньняў. Але ў апошняй гады Карпеченка атрымаў канстантную, прамежную, тэтраплоідную форму пры крыжаваньні рэдэзкі з капустаю. Дэталёвая цыталёгічная дасьледваныя адзначылі, што гэта зьяўшча (паліплоіднасці) можа быць раслумачана неразыходжаннем храмазомаў пры першым рэдуцыным падзеле (стварэнні дыады) і пры ўмове крыжаваньня гэтакіх падвойных гамэт рэдуцыйны падзел працякае зусім нармальна (кан'югация паміж храмазом поўная) і, урэшце, атрымоўваецца канстантная паліплоідная (тэтраплоідная ў гэтым выпадку) форма, якая характарызуецца адзнакамі і асаблівасцямі новага віду. Зьяўшча паліплоіднасці была адзначана таксама і пры крыжаваньні тытуну. Як відаць, разгортваючы і пашыраючы навуковыя дасьледваныя ў галіне генэтычных прац, мы тым самым паступова набліжаемся да вырашэння грунтоўнай праблемы відаўтарэння і да аўладання съядомым синтэзам новых форм.

Наступны кароткі літэратурны агляд навуковых дасьледваньняў за апошняй гады па пытаннях генэтыкі, сэлекцыі і прыкладной батанікі дазваляе выказаць наступныя агульныя вынікі і пажаданні:

1. Павялічэнне с.-г. вытворчасці ня можа абацірацца выключна на палепшанні агратэхнічных прыёмаў нашага ральніцтва, але неабходна весьці вывучэнне і адбор найбольш адпаведнай формы дзеля глебава-кліматычных умоў той ці іншай краіны.

2. Выбар культур дзеля кожнай краіны павінен згрунтавацца на біалёгічных асаблівасцях яе, у звязку з магчымай рэнтабельнасцю ў залежнасці ад глебава-кліматычных і эканамічных умоў мясцоўасці.

3. Сэлекцыйная праца павінна базавацца ня толькі на павялічэнні ўраджаю, але і на палепшэнні якасці самага прадукту.

4. Сэлекцыйную працу неабходна весьці з магчымай большай колькасцю форм сэлекцыянеага віду, што дазваляе забяспечыць больш хуткае атрыманне практычна-каштоўных вынікаў у адшуканыні найбольш адпаведнай формы, ці ва ўтварэнні гэткай шляхам камбінавання гаспадарча-каштоўных адзнак.

5. Для забяспечэння практычных вынікаў ад сэлекцыйнай працы, неабходным зьяўляецца пашырэнне навукова-дасьледчай працы па пытаннях біалёгічнага вывучэння с.-г. раслін, асобна дзеля глебава-кліматычных умоў кожнай краіны; неабходна шырокая разгарнутае генетычныя і гілагенетычныя працы, якія ў значнай меры звязаныя з грунтам сінтэтычнай сэлекцыі і пашырыць працу мэтадолёгічнага характару стасоўна да глебава-кліматычных умоў кожнай краіны.

А. П. Дзямідовіч.

Бульба—яе гатунак—і ўраджайнасьць.

Каб падыйсьці да пытання аб падвышэнні ўраджайнасьці бульбы, трэба разглядзеь цэлы комплекс пытанняў звязаных з гэтым мерапрыемствам.

Калі-б савецкая гаспадарка, калгас ці проста вёска задаліся мэтаю паставіць бульбу ў сапраўды культурныя ўмовы і атрымаць высокі ўраджай, дык прышлося-б: 1) мець сэлекцыйны, высокаякасны здаровы пасеўны матэрыял, 2) даць бульбе пэўнае месца ў севазвароце, 3) належна падрыхтаваць (апрацаваць) грунт, 4) глядзець, каб глеба магла забяспечыць бульбу пажыўнымі саламі (належна ўгноіць глебу), 5) даць належную плошчу харчаванья, 6) глядзець, каб гэтая плошча і пажыўная солі не забіралі другія расыліны (съметнякі), 7) забяспечыць культурны догляд за пасевам (бараньба, акучванье, прыборка), 8) і, нарэшце, культурнае захаванье пасеўнага матэрыялу, што так-сама мае вялікае значэнне.

Даць поўны адказ на ўсе вышэй закранутыя пытанні ў адным невялічкім артыкуле,—рэч амаль немажлівая, таму ў гэтym артыкуле я хачу аналізаваць, галоўным чынам, першае пытаннё, што сабою выяўляюць нашы бульбяныя плянтацыі.

Цэнтральная Бульбяная Станцыя Н. Д. Інстытуту ня гледзячы на адносна кароткі час свайго існаванья, адказ на гэтае пытаннё ўжо можа даць досыць пэўны, хоць і ня вельмі прыемны¹⁾. Наши бульбяныя палеткі кепскія, наша бульбяная флёра чакае зъмены. Як вядома бульба—гэта такая расыліна, на якой, як ні на аднай іншай расыліне, сустракаецца шмат розных хвароб, пры чым, некаторыя гатункі бульбы да хвароб больш устойлівы, другія-ж зусім лёгка паддаюцца хворасцям, а будучы ў помясі, здаровыя таксама пачынаюць хварэць, і нарэшце становяцца нікчэмнымі; таму пасяўны матэрыял бульбы неабходна мець чысты і часцей его мяняць, хаяць-б праз кожныя 7—8 гадоў. Нам добра вядома, што на Беларусі ў даваенныя часы ўраджай бульбы былі досыць добрыя. Трэба сказаць, што ў некаторых гаспадарках, там дзе вядзецца хаяць-б прымітыўны адбор (па клубнях) пасеўнага матэрыялу, дзе больш-менш бульбе даюць наогул добрыя ўмовы, там ураджай з дзесяціны значна вышэй тысячы; але гэткія гаспадаркі досыць рэдка сустракаюцца, ёсьць нават і такія, дзе ўраджай ледзьва апраўдаюць пасеўны матэрыял, а ўсе іншыя затраты прападаюць дарма.

Наша беларуская бульбяная флёра досыць багатая; сярод рознастайней помясі гатункаў, нам удалося знайсці вельмі цікавыя гатункі, якія абяцаюць быць вельмі каштоўнымі для наших умоў, але,

¹⁾ Цэнтр. Бульбяная Станцыя ў сёлетнім годзе правяла абсьледаваньні і апрабацыю па ўсей БССР: саўгасы ахвачаны поўнасцю, а сялянскія гаспадаркі выбарацна навакол бравароў і саўгасаў. У леташнім годзе абсьледаваны 4 акругі коштам Коранеўскай Бульбян. Ст., прычым матэр'ялы па абсьледаванью знаходзяцца ў распараджэнні Ц. Бульб. Ст. Бел. Навукова-Дасыледчага Інстытуту.

кажучы наогул, трэба сказаць, што зьмену ў нас пасеўнага матэрывацу трэба прысьпешыць, бо ён ад пачатку імпэрыялістычнае вайны не мяняўся і ўжо канчаткова вырадзіўся. Назіраючы часамі праз вакно з цягніку ўлетку, можна падумаць, што БССР на 100 проц. засеяна «Сілезіяй» і толькі дзе-ні-дзе, вельмі рэдка можна ўбачыць прадстаўнікоў тыпу «Вольтман» у самай разнастайнай помесі іх. Аднак, гэта зусім ня так на справе. Наша беларуская флёра па свайму гатунковаму складу вельмі багатая, па-першае, а па-другое—разныя раёны зусім не аднолькава засеяны нават тым ішым складам помесі. Так, напрыклад: раёны бровароў, крухмаленья насеяны пераважна «Вольтманам», «Несцярам», часткова «Сілезіяй», раёны ж аддаленныя ад заводаў насеяны пераважна «Сілезіяй» і толькі часткова «Вольтманам» і «Раньнім Ружовыем» (асабліва па тых мясцох, дзе блізка больш-менш буйны спажывецкі рынак).

Можна гэтак-жа заўважыць і некаторую прыстасаванасць гатункаў да прыродных умоў, так, напрыклад, у Аршаншчыне стрэнем зусім чистыя пасевы «Рублёўкі», значны процант «Сьвіцязя», які ў Меншчыне звычайна трудна знайсці і г. д.

Што тычицца агульнага складу нашае бульбяное флёры, дык намі выяўлены па БССР наступныя гатункі: 1) «Вольтман», 2) «Несцяр», 3) «Грацыя», 4) «Балотны», 5) «Гэрой», 6) «Маршчыністы—Вольтман», 7) «Пірагі» (ці «Багатырка» інакш «Рэўза»), 8) «Пяст», 9) «Саксонія» (Цыбулька, у некаторых мясцох нашы сяляне называюць «Бравакай»), 10) «Браварка» («Пілінікум»), 11) «Вольтман Гладкалісты», 12) «Турчанка» (Ружовы з Мілета), 13) «Раннняя Ружа», 14) «Кацапы Лазан» (Вяліканка), 15) «Букса», 16) «Бовэ», 17) «Сілезія», 18) «Сілезія Мутуант», 19) «Мэркер», 20) «Рублёўка», 21) «Імпэратор Рыхтэр», 22) «Сьвіцязя», 23) «Кругер», 24) «Жоўты», 25) «Гауронэк», 26) «Махратка», 27) «Бабчэнка», 28) «Белы Слон», 29) «Столік», 30) «Эпікур», 31) «Сінецьветка», 32) «Сіні Велікан», 33) «Мышка» і шмат іншых. Усе гэтыя гатункі можна стрэць на палетках у самых разнастайных помесях пад назваю «Вольтман» чырвонаклубнёвая з невялікаю прымесью белаклубнёвых, і пад назваю «Сілезія» белаклубнёвая, з прымешкай чырвона-клубнёвых.

Так, напрыклад, у гаспадарчых пасевах Станцыі, якія ёй перададзены Менсельпромам разам з гаспадаркай, плянтацыі бульбы пад назваю «Вольтман» выяўляюць сабою помесь такіх гатункаў:

| | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| 1) Вольтман | каля | 50% |
| 2) Грацыя | " | 25 " |
| 3) Несцяр | " | 10 " |
| 4) Браварка (Пілінікум) | " | 2 " |
| 5) Балотны | " | 2 " |
| 6) Пяст | " | 2 " |
| 7) Маршчыністы Вольтман | " | 2 " |
| 8) Пірагі | " | 1 " (часцей менш 1%) |
| 9) Гэрой | " | 1 " |
| 10) Махратка | " | 2 " (месцамі болей 2%) |
| 11) Гауронэк | " | 1 " |
| 12) Турчанка | " | 0,5 " (часцей менш 0,5%) |
| 13) Ранні ружовы | " | 0,5 " |
| 14) Сілезія | Нязначна | |
| 15) Рублёўка | | |
| 16) Мэркер | | |

У ваколічных вёсках сустракаем той-же гатунковы склад, але ў іншых прaporцях. Так, напрыклад, за кошт зынішчэння процентаў «Вольтмана» і «Грацыі» ўзрастаете процент «Сілезіі», а ў некаторых мясцох «Рублёўкі» і «Мэркера». Апошніх гатункаў, прайда, не прыходзілася сустракаць у значнай колькасці, але важна адзначыць, што ў некаторых выпадках з незначнай прымесі ў саўгасах, таксама на сялянскіх палетках, процент іх вырастаете ўсё-ж да 3—5. Калі падысьці да такога пасеву з пункту гледжаньня гаспадарчай ацэнкі, дык трэба сказаць, што амаль уся плянтацыя бульбы павінна быць забракавана і заменена адным чистым гатункам, які-б адпавядаў нашым умовам. Сапраўды, калі парашунаць нашы гатункі паміж сабою, дык акажацца, што адны з іх будуть хворыя і таму неуряджайнія, другія наогул малауряджайнія, трэція малауряджайнія і нізка-крухмальныя, чацвертыя кепска ляжаць зімою, г. зн. гніюць у падвалах і капіох і г. д. і г. д.

Супрацоўнікамі Станцыі Н. Д. Дановічам і Ф. В. Крынкінай вядзеца праца па анатоміі бульбы. Пры гэтым, па крухмальному зерню, наогул па анатамічнай пабудове, не знаходзіцца гатункаў, якія-б былі падобны адзін да другога, таму, нават, мяркуеца ўвесыці анатамічныя адзнакі ў сыштэматызацыю гатункаў. Памянёная праца дае нам мажлівасць больш пэўна рабіць гаспадарчую ацэнку гатункаў бульбы, па якой даны гатунак павінен, скажам, ісьці на бровар, бо мае вялікі процент крухмалу з буйным крухмальным зярнём, што вельмі важна пры бушаваньні (збражваньні), другі-ж сорт стойкі ў лёжцы, і г. д. і г. д. Нарэшце аглядаючы бульбянную плянтацыю, ясна кідаецца ў очы, што чамусыці «Вольтман» больш, чым іншыя гатункі хварэе «чорнаю ножкаю» і прытым,—у значнай колькасці; «Грацыя» сустракаецца альбо «крапчатая», ці наогул «мазаічная» і іншы раз настолькі дэфармавана хворасцю, што яе трудна бывае пазнаць. «Махратка», «Гаўронак», «Ранын ружовы»—самі па сабе нізкаякасныя гатункі, шкодныя як прымесь у плянтацыі, якая прызначаецца для бровару ці крухмальні, ды да гэтага бачым, што розныя сарты, будучы ў прымесі, нясуць з сабою свае адмоўныя бакі і распаўсюджваюць іх на добрыя гатункі, якія гэтых адмоўных бакоў ня маюць.

Вось тут і хаваецца галоўная прычына нізкасці іх ваджайшай.

Паглядзім далей, што робіцца ў другіх саўгасах БССР. Возьмем дзеля прыкладу два саўгасы на б. Случчыне:—Рымя і Цімкавічы:

| Цімкавічы | | | | Рымя | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----|---------------------------|-----|----------------|-----|
| Сарты | %/% | Хваробы | %/% | Сарты | %/% | Хваробы | %/% |
| 1. Несцяр . | 45 | 1. Чорная ножка | 1,5 | 1. Вольтман . | 6,6 | Чорная ножка . | 1 |
| 2. Вольтман . | 48 | 2. Рызактонія . | 1 | 2. Несцяр . | 20 | Крапчатасць . | 20 |
| 3. Грацыя . | 3 | 3. Слаб. крапч. | 40 | 3. Р. Ружовы | 1 | | |
| 4. Герой. . | 1 | | | 4. Махратка. | 1 | | |
| 5. Сілезія . | 1 | | | 5. Жоўты . | 1 | | |
| 6. Махратка. | 1 | | | 6. Браварка і інш. . . | 1 | | |
| 7. Браварка . | — | | | | | | |

У саўгасе Цімкавічы, пад назваю «Сілезія», засеяна «Махраткаю» цэлае поле, дзесяцін калія пяці і харктэрна, што сярод усяго пасеву «Махраткі» нельга было бачыць ніводнага куста, які-б ю быў-бы хворы крапчатасцю. Тое-ж саме і ў Рымі, дзе кусок поля засеян «Махраткаю» для раздачы яе рабочым. Трэба сказаць, што ўзятыя мною саўгасы зьяўляюцца досыць моцнымі, а Рымі можна назваць на-ват добра паставленым культурным саўгасам, адміністрацыя якога вельмі клапоціцца аб дабрабыце свае гаспадаркі, але брак пасеўнага матэрыялу, якога нельга ніадкуль дастаць, тармазіць справу пад-няцця ўраджаю бульбы. Рымі мае свой крухмальны завод, а Цімка-вічы бровар.

Па даных зробленага Станцыяй у сёлетнім годзе абсьледваныя маем такі малюнак, які паказаны на стар. 103—104.

Прыведзеная тут табліца ёсьць узор становішча бульбяных плянтацый, як з боку сартавога складу, так і з боку здароўя гатункаў. Як бачым з табліцы, галоўнымі гатункамі ў БССР зьяўляюцца: «Сілезія», «Вольтман», рэшта-ж—усё прымесі да іх, якія павінны лічыцца шкоднымі. Гэтак-же цікава звярнуць увагу і на процэнт хворасцей, пры чым трэба адзначыць, што «чорная ножка» і «крапчатасць», надзвычайна паграджаюць стойкасці ўраджаю, распаўсюджваючыся штогод усё больш і больш, і тым самым зводзячы ураджаі бульбы да катастрофічнага падзеньня.

Калі да гэтага дадаць, што сярод прыведзеных гатункаў мы знайдзем—скорасцельня, сярэднясцельня, познія, затым кармовыя, ста-ловыя, заводцкія, універсальная і г. д.—дык становіцца ясна, што ча-каць пастаянства ўраджаю, ды яшчэ ураджаю добра га па запасу крух-малу, ці нават, па агульнай вазе,—нельга, бо адны гатункі паспяв-ваюць раней, другія пазней, трэція-ж зусім недаспіываюць. А з тae прычыны, што раннія гатункі найбольш бываюць хворымі, дык ясна, што сярод іх і здаровыя становіцца хворымі.

Пры такіх помесях у пасевах бульбы, ды яшчэ пры такім стане здароўя, мы вельмі значны процэнт трацім пры захоўваныні бульбы ў паграбох і капцох, не гаворачы ужо аб рацыянальнасці пускаць та-кую мешаніну ў пераапрацоўку, напрыклад, на бровар, дзе, як правіла, патрэben чисты буйназёры крухмалісты гатунак.

Для зьнішчэння гэтага недахопу, кожны гаспадар павінен за-няцца хоць-бы прымітыўнай сэлекцыяй, т. зи. павінен кожную вясну паклапаціцца аб адборы па аднароднасці клубняў (форме, афарбоўцы кажуры, па расткох) вядомае колькасці насенія (ці хаця-б часткі патрэбнае яму колькасці, якую мусіць высадзіць асобна, пра-верыць, ці добра адабраны гатунак па бацьвінню і форме лісьцяў, колеру, афарбоўцы съцебла і кветак); усё, што пакажацца падазроным у сэнсе сортнасці, ці здароўя, трэба выкідаць і такім толькі напрам-кам гаспадарка зможа завесці ў сябе пажаданы гатунак і тым значна палепшыць ураджай бульбы.

У калекцыі Цэнтральнай Бульбяной Станцыі найлепшымі выяў-ляюцца: 1) «Сілезія», «Мэркер», «Свіцязь», «Гэрой», «Вольтман» і некаторыя іншыя. Усе памянёныя гатункі сустракаюцца на нашых па-летках, а «Сілезія» і «Вольтман»—ёсьць галоўныя гатункі ў БССР. Аднак, мы ўжо вышэй казалі, што гатунак, насенне якога доўга не мяняецца, выраджаецца, таму тут надзвычайна важна прыстасаваць, апісаны вышэй метод адбору. Вядома, што ў межах аднаго і таго-ж гатунку можна знайсці клоны: 1) высокім процэнтам крухмалу, 2) высокайраджайнія, 3) сярэдняклубнёвыя, з малым процэнтам дробных і буйных, 4) устойлівія супраць хворасцей, 5) добрыя ў

| № пагр. | Акруга, раён, вёска | Кольк. дзес. бульбы | Асноўны га- тунак пасеву | Прымесі гатункі | % | Хворасьці | | % |
|---------|--|------------------------|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | назвы | | |
| 1 | Менск. акр. Сымілав. раён Лысая гара . . . | 30 | Сілезія | Вольтман . . . Бабчэнка . . . Мэркер . . . Махратка . . . | 10 4 4 2 | Чорн. ножкі . . . Крапчатасьць . . . Макраспор. . . | 3 4 2 | |
| 2 | Менск. акр. Койданаўская раёну С. Рудня . . . | 40 | Вольтман | Сілезія . . . Махратка . . . Ран. Ружов . . . Гаўронэк . . . | 30 28 6 6 | Крапчатасьць . . . Маршч. мазаіка . . . Палас. Мазаіка . . . Скручваныне . . . Макраспоруум . . . Чорн. ножка . . . | 28 2 4 4 4 12 | |
| 3 | Менск. акр. пас. Загурэ, крухм. зав. Ружампаль | 13 | Сілезія | Махратка . . . Гаўронак . . . Імпэратор . . . | 13 9 2 | Крапчатасьць . . . Скручваныне . . . Паласч. мазаіка . . . Маршч. мазаіка . . . Чорн. ножка . . . Макраспоруум . . . | 14 2 1 1 3 3 | |
| 4 | Менск. акр. Капыльск. раён в. Какорычы . . . | 100 | Вольтман | Сілезія . . . Несыцер . . . Грацыя . . . Р. Ружовы . . . Пяст . . . Балотны . . . Белы слонь . . . Жоўты . . . | 20 10 10 5 1 1 1 | Чорн. ножка . . . Крапчатасьць . . . Маршч. мазаіка . . . Паласч. мазаік . . . Макраспоруум . . . | 6 15 2 1 2 | |
| 5 | Аршанская акр. Горкі і ако- лічныя вёскі . . . | 50 | Сілезія | Вольтман . . . Браварка . . . Махратка . . . Гаўронак . . . | 10 4 2 4 | Чорн. ножка . . . Фітафтора . . . Крапчатасьць . . . Макраспоруум . . . | 3 15 10 2 | |
| 6 | Аршанская акр. Дуброўна . . . | 40 | Сілезія | Махратка . . . Сьвіцязь . . . Сіні Велік . . . Імпэратор . . . | 5 4 2 1 | Фітафтора . . . Чорн. ножка . . . Крапчатасьць . . . Маршч. мазаіка . . . | 12 2 7 2 | |
| 7 | Аршанская акр. Арш. раён Межава . . . | 50 | Імп. Рыхтэра (чистыя па- лосы). Сілезія | Браварка . . . Вольтман . . . Несыцяр . . . Сьвіцязь . . . | 4 10 2 4 | Фітафтора . . . Крапчатасьць . . . Чорн. ножка . . . | 20 10 2 | |
| 8 | Аршанская акр. Кахан. р. Гарычэўшчына . . . | 40 | Сілезія | Імпэратор . . . Гаўронак . . . Мэркер . . . Вольтман . . . | 2 5 2 4 | Фітафтора . . . Чорн. ножка . . . Крапчатасьць . . . | 10 2 10 | |
| 9 | Бабр. акр. Чырвоная Сла- бада в. Каменева . . . | 73 | Вольтман | Гаўронак . . . Сілезія . . . Р. Роза . . . Бове . . . | 18 22 — 20 | Фітафтора . . . Крапчатасьць . . . | 14 67 | |
| 10 | Бабр. акр. Пагост . . . | 80 | Вольтман | Сілезія . . . Р. Роза . . . Бове . . . | 30 10 10 | Фітафтора . . . Крапчатасьць . . . | 18 60 | |
| 11 | Полацкая акр. вёс. Банонь | | Вольтман | Р. Роза . . . Сілезія . . . | 30 35 | Крапчатасьць . . . Чорн. ножка . . . | 20 2 | |

| № чарг. | Акруга, раён, вёска | Кольк. дзес. бульбы | Асноўны га- тунак пасеву | Прымесі гатункі | % | Хворасыці | |
|---------|--|------------------------|---|---|------------|---|---------|
| | | | | | | назвы | % |
| 12 | Полацкае акр. Грудзёўка | | Вольтман Імпэратор | Р. Роза . Махратка . Несьцяр . Грацыя . | | Крапчатасьць | 10 |
| 13 | Віцебскае акругі і раёну Міхеева | | Сілезія | Вольтман . Махратка . Р. Ружовы . | | Крапчатасьць . Чорная ножка | 12 4 |
| 14 | Віцебск. акр. Беленков раён Бачэйкава | | Сілезія Вольтман | Імпэратор . Мэркер . Р. Ружовы . Сівецьветка Махратка . | | Крапчатасьць . Чорная ножка | 15 3 |
| 15 | Магілеўск. акр. Выдрынск. р. Ельня . . . | 60 | Вольтман | Сілезія . Р. Ружовы . Імпэратор . Мэркер . Несьцяр . | 40 5 1 1 1 | Фітафтора . Чорн. ножка . Крапчатасьць . Паласч. мазаіка | 5 1 1 1 |
| 16 | Магілеўскае акругі Забы- чанье . . . | 50 | Вольтман | Сілезія . Р. Ружовы . Несьцер . Пяст . | 45 1 1 1 | Чорн. ножка . Крапчатасьць . Фітафтора . | 3 10 10 |
| 17 | Магілеўск. акр. Клімав. р. Тарчанка . . . | 28 | Вольтман | Несьцяр . Сілезія . Р. Ружовы . | 10 10 5 | Фітафтора . Чорн. ножка . | 3 1 |
| 18 | Магілеўск. акр. Прыбар.. | 120 | Вольтман | Р. Ружовы . Несьцер . Канц. Лазан. (велікан) | 18 | Крапчатасьць . Чорн. ножка . | 4 4 |
| 19 | Гомельск. акр. Буда-Ка- шелеўск . . . | 280 | Вольтман Сілезія | Мэркер . Р. Ружовы . | 5 10 | Крапчатасьць . Чорн. ножка . | 1 1 |
| 20 | Гомельск. акр. Уваравічы | 250 | Вольтман Сілезія | Мэркер . Несьцяр . Р. Ружовы . | 1 1 1 | Чорн. ножка . Крапчатасьць . Макраспорыум | 1 1 1 |
| 21 | Гомельск. акр. Носав. р. Азераны . . . | 90 | Ёсьць чыс- тыя пасевы Сілезія Вольтман | Мэркер . Імпэратор . Р. Ружовы . | 1 1 1 | Крапчатасьць . Чорн. ножка . Макраспорыум | 1 1 1 |
| 22 | Гомельск. акр. Займішчы | 96 | Р. Ружовы | Эпікур . Вольтман . Сілезія . | 3 2 5 | Чорн. ножка . Макраспорыум | 1 1 |
| 23 | Мазырск. акр. Добрынь . | 46,6 | Вольтман | Чырв. клуб- нёвых га- тункаў . | 6,8 | Крапчатасьць . Чорн. ножка . | 34 3,1 |
| 24 | Мазырск. акр. Слабада . | 21 | Вольтман | Чырв. клуб- нёвых га- тункаў . | 2 | Крапчатасьць . Чорн. ножка . | 25 2,5 |

¹⁾ Матэрыялы ўзяты з справаўдач супрацоўнікаў станцыі, якія ўдзельнічалі ў экспедыцыі па абыследванні і апрабацыі бульбы.

лёжцы зімою і б) клоны з адмоўнымі якасцямі. Таму вельмі было-б карысна для гаспадаркі, калі-б сам гаспадар знайшоў-бы сярод свайго сорту і адабраў-бы такія клоны, якія патрэбны для данай гаспадаркі.

Для азнямлення з гэтымі гатункамі, неабходна даць іх кароткае апісанье¹⁾ і фатаграфіі. Станцыя раіць, пакуль яна выпусціць у значнай колькасці свае гатункі, заводзіць і весьці адбор сярод «Сілезіі», «Вольтмана», «Мэркера» і «Сывіцязі».

СІЛЕЗІЯ—(*Silesia Cimbae'я*) вельмі позыні заводзкі гатунак, выведзены ў 1895 г. Клубні жоўтавата-белыя, акруглыя, ці трыкутна-яйка-



Бульба. Сорт „Сілезія“.

відныя, шурпатыя. Расткі фіалетава-ружовыя. Кветкі фіалетавыя. Куст высокі, вельмі раністы, лісьця дробныя, харектэрнай блакітна-зялёной афарбоўкі. Долі зложаны па сярэдній жылцы і напраўлены ў верх. (Сілезія падобна да Вольтмана па свайму татычнаму стылю, па падня-

¹⁾ Апісанье гатункаў бульбы даеца па Т. В. Асеявай (працы Карапеўскай Бульбянай Станцыі) і па Букасаву—Бульба (картофель). Аб працы В. Ст. глядзі „СХЭМУ“.

тых у верх лісьцях. У адлічча ад Вольтмана мае непігментаванае сцябло, верхавінка ліста зусім дробналістная, напраўленая ўверх, высокі кветканос. Ягад не дае. «Імпэратор» адлічаецца ад «Сілезіі» тым, што ставіць свае лісьці гарызантальна і ўродлівасцю пыльнікаў, якія ў Сілезіі маюць прыгажэйшы выгляд).



Бульба. Сорт „Вольтмаш“.

Да тыпу Сілезіі адносяцца: «Алкаголь», «Саксонія» і др. Сілезія дае высокія ўраджай на пяскох у сырый гады, і некалькі паніжаныя ў сухія, на суглінках—наадварот. Процант крухмалу сярэдні. У сырый гады Сілезія мае нахіл да загнівання, чаму пры захаваныні на зіму, трэба яе добра прасушыць і хаваць у сухім пограбе з тэмпературай $+3^{\circ}$ пры належнай вэнтыляцыі.

СЬВІЦЯЗЬ—падобны да Сілезіі, адлічаецца ад яе жоўтасцю бацьвіння і рабрыстасцю съцебла.

ВОЛЬТМАН (Prof. Voltman). Клубні чырвоныя, акруглыя ці яйка-відныя, трыкутныя, скучыстыя. Растві фіалетава-ружовыя. Кветкі фі-

летавыя. Вельмі пігментаванае бацьвіньне (цёмнае съцябло), слабае абліственныне, вузкія долі, зложаныя па сярэдзіне жылкі і напраўленыя у верх (мае гатычны стыль).

Прыведзеныя адзнакі вельмі для яго харктэрных і дастатковы.

Вольтман добры заводскі сорт, з высокім процэнтам крухмалу, стойкі, на яду ён нясмачны. Да тыпу вольтмана належаць: 1) Грацыя, Несыцер, Герой, Балотны і шмат іншых.



МЭРКЕР (Prof. Maercker). Клубні белыя з фіалетавым вотценем, у вяршыне круглаватыя. Расткі і кветкі фіалетава-сінія. Пыльнікі



Бульба. Сорт „Мэркер“.

ярка аранжавая, большай часткаю уродлівыя. Па гэтых прыметах, а гэтак-жэ і па апушчанасці лісьцяў, Мэркер лёгка адрозніваецца ад «Імператара», на які ён паходзіць па свайму бацьвінню. Сярэдня-сьпелы, заводска-сталовы гатунак, з вышэй сярэдняга процэнта крухмалу, добра ўраджайны. Склонны да загніванья ў лёжцы. Да тыпу

СХЭМА ПРАЦЫ ЦЭНТРАЛЬНАЕ БУЛЬБЯНОЕ СТАЦЫ



«Мэркера» належыць «Глобус». Можна было-б паказаць і яшчэ на цэлы шэраг добрых гатункаў бульбы, асабліва калі-б прышлося больш падрабязна затрымаша на гэтым пытаньні, і раіць гатункі для пасобных эканамічных і глебавых і кліматычных раёнаў БССР. Але гэта надалей.

З тae прычыны, што хворасьці бульбы перадаюца і праз глебу, асабліва калі на адным і тым-жа месцы праз кожны год сеяць яе, дык каб пазбавіцца гэтага, сеяць бульбу трэба ня меней як у чатырох-пяцівым севазвароце, а пажадана ў пяці-шасці палёвым і нават вышэй. Сеяць бульбу можна пасля жыта, канюшыны.

Поле пад бульбу павінна быць падрыхтавана добра, дзеля чаго неабходна зрабіць васеньняе лушчэнне, раныне вясновае ворава, потым сеяць. Вось што кажа па гэтаму пытаньню праф. А. Г. Далярэнка: «Галоўная ўмова посьпеху пасева яравых,—гэта пасеў іх вясною, у нагрэту, праветраную пасля зімовага ляжаньня, але ня высахшую зямлю». Ворыва пад бульбу неабходна рабіць глыбей. Добрае угнаеніне пад жыта можа даць добры ураджай і наступнай за ёю бульбы, аднак раіцца А. Г. Далярэнка тым гаспадаркам, у якіх гною хапае—уносіць невялікую колькасць яго і пад бульбу, у восень, перад вясенінм ворывам.

Можна гэтак сама раіць унясеніне вясною перад пасевам мінеральных угнаенін—супэрфасфату 18 проц.—18 пуд.; 30 проц. кам'янай солі 9—12 п.; чылійскай салітры 6 пуд. пры ўнясеніні поўнага угнаеніні, альбо часткі яго, у сувязі з патрэбнай.

Глыбіня пасадкі клубня лічыцца адпаведнай для пяску—два вяршкі, для суглінку— $1\frac{1}{2}$ в.

Плошча харчаваныя бульбіне павінна быць дадзена 14×14 кв. в., альбо 12×16 кв. в.; пры гэтым, трэба глядзець, каб гэтая плошча не выкарыстоўвалася съметнякамі, а была-б цалкам аддана толькі пасаджанаму клубню, дзеля чаго съметнякам трэба аб'яўвіць рашучую барацьбу, бо яны адымаютъ у культурнай расыліны пажыўнія солі, сьвет, вільгаць, цяплюнію і г. д. і г. д., і тым самым перашкоджаюць культурнай расыліне у яе нормальным рос্�цце, што, у сваю чаргу, значна зыніжае ураджай.

Пасеяўшы бульбы і перад тым як яна пачынае ўсходзіць, ці асабліва тады, калі пасля даждкоў на глебе зробіцца кара, бульбу трэба пабаранаваць. У працягу лета зрабіць ня менш двух, а пажадана тры акучваныні. Перад уборкай неабходна зжынаць бацьвініне, якое можна засіласаваць на корм скаціне ўзімку.

Выкапаўшы бульбу трэба яе добра прасушиць, разабраць на хворую і здаровую, а таксама, у залежнасці ад патрэбы, адабраць і насеніне. Ні ў якім разе ня можна ў капцы, ці паграбы, класыці бульбу сирою і з прымешакаю яўна хворых клубняў, бо апошнія згніюць самі і заразяць здаровую. Пограб павінен быць добра прасушаны і пабелены вапнаю, у ім зімою неабходна мець добра наладжаную вентыляцыю.

Ссыпаючы бульбу у капцы, трэба паклапаціца аб тым, каб бульба мела доступ паветра і была асабліва добра прасушанай і адабрана ад хворых. Гэта асноўныя ўмовы добра герахову бульбы.

Пры выкананыні усіх гэтых умоў, можна гарантаваць добры і сталы ураджай бульбы.

Проф. О. К. Кедраў-Зіхман.

Проблема ўраджайнасьці і вапнаваньне глеб БССР.

Пастаўленая на чаргу проблема ўзыму ўраджайнасьці патрабуе для кожнага раёну ўжываньня асобай систэмы мерапрыемстваў, якая ў найбольш кароткі тэрмін, найбольш простым і танным чынам, дала-б магчымасць атрымаць максімальнае падвышэнне сельскагаспадарчай прадукцыі.

З такіх мерапрыемстваў для БССР, як і для ўсіх нечарназёмнай паласы СССР, асаблівае значэнне мае хімізацыя земляробства—ўжываньне ў шырокім масштабе штучных угнаенняў. Існуючыя літаратурныя дадзеныя кажуць, што Беларусь вылучаецца сярод других раёнаў нечарназёмнай паласы па эфектыўнасьці мінеральных угнаенняў. Па гэтай прычыне у БССР на хімізацыю земляробства павінна быць зьев适用ата максімум увагі.

За хімізацыю земляробства ў БССР гаворыць таксама вопыт Захадній Эўропы, якая дасягнула, галоўным чынам, шляхам ужываньня ў шырокім масштабе мінеральных угнаенняў, асабліва вялікіх поспехаў і цяпер у блізкіх да нашых прыродных умовах зъбірае ўраджай ў некалькі раз больш высокія, чым мы.

Аднак гэты-ж вопыт Захадній Эўропы гаворыць нам таксама і абтым, што для таго, каб памыснае дзеяньне мінеральных угнаенняў магло ў поўнай меры праявіцца, неабходна адпаведная папярэдняя падрыхтоўка глебы. Бяз гэтага пры систэматычным ужыванні мінеральных угнаенняў можа мець месца пагорашанье структуры глебы і зыніжэнне ўраджайнасьці.

У Захадній Эўропе і ў Паўночнай Амерыцы асноўным прыёмам падрыхтоўкі глебы к унісеньню мінеральных угнаенняў і падтрымліваньня яе ў культурным стане з'яўляецца вапнаванье глеб.

Вапнаванье глеб, аналёгічных нашым падзолістым глебам, адыгрывае там ролю прыёму карэннага палепашанья глеб і ўжываецца ўжо даўно ў самых шырокім масштабе.

Пад практичныя мерапрыемствы па вапнаванью глеб у цяперашні час падведзены навуковы фундамант, галоўным чынам, працамі, выкананымі ў апошні час і прысьвечанымі вывучэнню дзеяньня вапны на глебу і на расыліну.

У прыватнасьці цэлы шэраг работ па дэталёваму вывучэнню розных бакоў складанага дзеяньня вапны на глебу ва ўмовах СССР выкананы працаўнікамі навукова-даследчых установ СССР (К. К. Гэдройц, А. Ф. Цюлін, Д. В. Дружынін, А. Н. Сакалоўскі і др.). Асабліва многа работ прысьвечана вывучэнню пытанняў аб вапнаваньні нашых глеб Навуковым Інстытутам па Ўгнаеннях. У прыватнасьці пад кіраўніцтвам А. М. Левіцкага па схемах Навуковага Інстытуту па ўгнаеннях ўжо некалькі год вядуцца систэматычныя выпыты дзеяньня вапны ў розных мясцох СССР. З прац па вывучэнню хараکтара ўзаемадзеяньня вапны з глебай вялікую цікавасць прадстаў-

ляюць працы праф. К. К. Гэдрайца, які высьвятліў важнае значэнне вапны для найбольш актыўнай і каштоўнай часткі глебы—паглынальнага глебавага комплекса. Атрыманыя пры гэтых працах дадзеныя наогул кажуць за тое, што вапнаваныне глеб зьяўляецца адным з найбольш дзейных прыёмаў уздыму ўрадлівасці апошняй.

Кажучы аб значэнні вапны для ўрадлівасці глеб цікава адзначыць, што ўсе найбольш урадлівія глебы (чарназём, урадлівія глебы Нільскай даліны і др.) зьяўляюцца ў той-ж час глебамі багатымі вапнай. Асабліва наглядна прырода дэманструе нам значэнне вапны ў глебе на прыкладзе цёмнаколерных глеб у падзолістай зоне. У падзолістай зоне, дзе кліматычныя умовы спрыяюць утворэньню ў якасці пануючага тыпу бедных гумусам малаўрадлівых глеб, у асобных мясцох на вапнавых пародах мы сустракаем рэзка розныя ад падзолістых глеб багатыя гумусам урадлівія глебы (рэндзіны).

Такім чынам сама прырода рэкамендуе нам вапнаваныне, як верны прыём уздыму ўрадлівасці глеб. Уносячы ў глебу вапну чалавек пераймае прыроду, стараючыся штучна стварыць тыя ўмовы, пры якіх натуральным шляхам утворыліся найбольш пладародныя глебы.

Добрае дзеяньне вапны на глебу зьяўляеца вынікам цэлага шэрагу процэсаў, з якіх галоўнымі зьяўляюцца наступныя.

Вапна адхіляе кіслотнасць глебы, дзякуючы чаму паляпшаюцца ўмовы для росту расылін і разывіцця ў памысным напрамку біолёгічных процэсаў. У рэзультате падвышэння жыццяздейнасці мікрагранізмаў пад уплывам вапны узмацняеца распад органічнай матэрыі, вылучэнне вуглякіслаты, пераход у даступны для расылін стан спажыўных матэрый—азоту, фосфару, калія—якія маюцца ў органічнай матэрыі, і асыміляцыя вольнага азоту паветры. Потым вапна выціскае з паглынальнага комплексу вадародны іон. Такая замена ў паглынальнім глебавым комплексе вадароду кальцыем, робіць гэтую найбольш каштоўную і актыўную частку глебы, ад якое залежыць урадлівасць самой глебы, больш устойлівай адносна атмосферных упłyваў, стварае ўмовы, спрыяючыя назыбраныню органічных матэрый у глебе і паляпшае яе структуру.

Такім чынам і багаты вопыт Захадній Эўропы і Паўночнай Амерыкі і рэзультаты паважнай працы нашых навукова-дасыследчых установ (па вывучэнню дзеяньня вапны ва ўмовах СССР) гаворыць у карысць вапнавання глеб СССР наогул і глеб БССР у прыватнасці.

Тым ня менш у нас яшчэ ў цяперашні час нават сярод аграрнамічных дзеячоў можна спаткаць няпрыяцеляў вапнавання, якія адносяцца з недавер'ем да намячаемых савецкім урадам мерапрыемстваў па вапнаванню нашых глеб.

Такія адмоўныя адносіны да вапнавання ў нас аснованы на недацэнцы дасягненняў нашых навукова-дасыследчых установ і багатага вопыту гаспадараў Захадній Эўропы і Паўночнай Амерыкі апошняга часу і асабліва на перацэнцы няўдач Захадній Эўропы з вапнаваннем у мінулым.

Сапраўды ў сярэдзіне мінулага стагодзьдзя, калі яшчэ ня былі дастатковыя вывучаныя ні хімічныя і біолёгічныя процэсы глебы, ні фізіолёгічныя процэсы расыліннага организму, ні характар узаемадзеяньня вапны з глебай,—Захаднія Эўропа перажыла пэрыод расчаравання ў вапнаванні, бо ў рэзультате злаўжывання аднабаковым угнаенiem глеб вапнай у многіх гаспадарках ураджаі пасля некаторага пэрыоду пад'ёму сталі падаць з-за высілення глебы. Такое высіленне глеб пры няправільным ужыванні вапнавання тлумачылі

мачыцца занадта энэргічным пераходам багацьця глебы ў урадлівасць пад упльвам вапны. У рэзультате гэтага расчараўаньня ў вапне ў той час у Заходній Эўропе нават склалася прыказка: «Вапна збагачаючы бацькоў згяляе дзяцей».

Цяпер пры сучасным стане агранамічнай науکі някіх падстаў съцерагчыся паўтору няўдач Заходній Эўропы ў мінульым стагодзьдзі. Цяпер Заходнія Эўропа пасьпела ўжо зусім забыць аб сваіх няўдачах у мінульым і, як ужо было памянёна вышэй, таксама як Паўночная Амэрыка ўжывае вапнаваньне глеб у самым шырокім масштабе. Прыведзеная вышэй прыказка пэрыоду расчараўаньня ў Заходній Эўропе ўжо даўно замянілася другою прыказкаю, вельмі ясна характарызуючай значэнне вапнаваньня глеб у сучасным земляробстве: «Вапна ёсьць вартавы ўрадлівасці глебы».

Тая акалічнасць, што ў нас у Саюзе на многа болей прыдаюць значэнне няўдачам Заходній Эўропы ў мінульым, чым у самой Заходній Эўропе, тлумачыцца тым, што вапнаваньне ў нас было да са-мага апошняга часу ў поўным закідзе.

Такія роўнадушныя адносіны ў нас да такога важнага прыёму падняцца ўрадлівасці глеб у сваю чаргу знаходзіць свае тлумачэнне ў тым, што ў нас яшчэ нядаўна проблему падняцца ўраджайнасці звязвалі галоўным чынам з росквітам земляробства ў пладароднай чарназёмнай паласе на поўдні, дзе вапнаваньне ня мае таго значэння, як у нечарназёмнай паўночнай паласе нашага Саюзу. Першыя досьледы з вапнаваньнем у нас таксама былі паставлены на поўдні і зразумела не далі таго эфекту, які наглядаецца пры досьледах апошняга часу, праведзеных у падзолістай зоне.

Дзяякуючы гэтаму на посьпехі апошняга часу з вапнаваньнем глеб у Заходній Эўропе і на дасягненыні навукова-дасыледчых установ СССР па вывучэнню дзеяньня вапны ў нашых агранамічных колах ня было звернута дастаткова увагі.

Бяз сумнення такое ігнараванье вапнаваньня надта шкодна адбілася на разьвіцці нашай сельскай гаспадаркі. Вось што піша па гэтаму поваду ў «Сборнике по известкованию», які вышаў пад яго-ж рэдакцыяй, нябожчык профэсар Я. В. Самойлаў, які аддаў так многа сіл і энэргіі вывучэнню пытанняў звязанных з ужываньнем мінеральных угнаенняў у Саюзе.

«Мы думаем, што гэтая няўажлівасць да вапнаваньня глебы, бясклопатнасць да паляпшэння яе структуры прыводзілі ў шэррагу выпадкаў к прызначаным вынікам у справе насаджваньня правільных поглядаў на ўжыванье ўгнаенняў»¹⁾.

Цяпер-ж, калі мы ставім сабе задачай падняцце ўраджайнасці і вытворчасці сельскай гаспадаркі ня толькі на поўдні, але і на поўначы СССР, у прыватнасці ў Беларусі, пытанье аб вапнаванні глеб набывае значэнне першараднай важнасці. У БССР, як і ва ўсёй нечарназёмнай паласе СССР, масавае вапнаванье палявых, лугавых і кінутых зямель павінна адыграть выключна важную ролю, як прыём карэннага паляпшэння глеб, стваральны умовы, пры якіх далейшыя мерапрыемствы па хімізацыі земляробства могуць даць найбольшы эфект.

Пры правядзеніі масавага вапнаваньня ў Беларусі неабходна трymацца наступных умоў.

¹⁾ «Сборник по известкованию почвы в связи с ее удобрением».

Ужываць у якасці вапнавага ўгнаення толькі молаты вапняк і мэргель, устрымліваючыся, асабліва ў першыя гады, пакуль не пра-ведзены спэцыяльныя досьследы з вучотам эканамічнага боку пытанся, ад унясення ў глебу паленай вапны. Паленая вапна значна даражэй молатага вапняка і мэргеля і апроч таго пры няумелым ужываньні паленай вапны ў занадта вялікіх колькасцях, могуць на-глядца адмоўныя зяявы.

Устрымлівацца ад ужываньня высокіх норм вуглякіслай вапны. Даволі ўносіць 2—5 тон молатага вапняка на гектар ці адпаведныя колькасці мэргеля.

Пры вапнаваньні глебы ўносіць таксама органічную матэрь ў глебу. Аднак тут гаворка ідзе не ак якіх-сьці занадта высокіх нормах органічнай матэрі, як гэта любяць гаварыць старонікі вапнаваньня, якія нават указваюць, што з-за нехваткі гною ў нас нельга праводзіць вапнаваньня глеб. Дадзеныя многалікіх досьледаў гавораць нам, што, наадварот, тыя колькасці органічнай матэрі, якая ўносіцца ў глебу пры вапнаваньні, могуць быць значна скарочаны ў парашаныні з тымі, якія рапіцца ўносіць бяз вапны,—так, напр., пры вапнаваньні даволі ўносіць палавінную норму гною. Такім чынам пытансяне аб унясені ў глебу органічнай матэрі пры правядзеніні вапнаваньня глеб вырашаецца лепш, чым зараз. Вапнаваньне глеб дае магчымасць болей эканомна страчваць запасы гною, якія маюцца, і ўгнаіць імі большую плошчу, чым зараз. Неабходна таксама звярнуць увагу на тое, што пры ўнясені ў глебу разам з вапнаму значна падвышаецца эфект дрэнна раскладальных органічных угнаенняў, якімі зьяўлююцца, напр., некаторыя беларускія торфы, якія бяз вапны зьяўлююцца дрэнным угнойвающим матар'ям.

Уносіць у глебу пры вапнаваньні апроч таго мінеральныя ўгнаені. Прыйдзеным таксама неабходна звярнуць увагу на тое, што вапнаваньне глебы дае магчымасць скраціць колькасць мінеральных угнаенняў, якія ўносяцца.

Найбольш асьцярожнага падыходу патрабуюць пясочныя глебы Беларусі, бо пры вапнаваньні пясочных глеб не заўсёды атрымліваліся добрыя вынікі. Аднак гэта ня значыць, што пытансяне аб вапнаваньні пясочных глеб варта лічыць вырашаным у адмоўны бок.

Вось што піша аб вапнаваньні пясочных глеб профэсар Я. Я. Нікітскі, які дабіўся шляхам правільна праведзенага вапнаваньня пясочных глеб Маскоўскай губэрні рэзкага падвышэння іх урадлівасці.

«Усё паказанае зрабіло мяне настойлівым прыхільнікам вапнаваньня глеб Цэнтральнай Расеі наогул і асабліва падзолістых, пясочных і забалочаных бліжэй мне вядомых. Я думаю, што гэтую справу варта паставіць шырока»¹⁾.

Апроч таго, пры правядзеніні масавага вапнаваньня глеб Беларусі ў першыя гады павінна быць звярнута асабліва ўвага на саўгасы і калгасы, і гаспадаркі сялян-дасьледчыкаў, якія павінны палажыць пачын у гэтай справе. Магчыма, што сярод асноўное масы індывідуальных сялянскіх гаспадарак з-за навіны мерапрыёмства, у першы час вапнаваньне глеб ня будзе мець шырокага распаўсюджваньня. Таму прыклад саўгасаў, калгасаў і гаспадарак сялян-дасьледчыкаў будзе мець вялізарнае значэнне ў справе популярызацыі вапнаваньня глеб сярод шырокіх мас сялянства.

¹⁾ „Сборник по известкованию почвы в связи с ее удобрением”.

За тое, што ў БССР на вапнаваньне глеб неабходна зьвярнуць асаблівую увагу, кажуць наступныя меркаваныні.

1. Большая частка глеб БССР адносіцца да катэгорыі глеб, не назычаных аснаваньнямі, г. зн. маючых у паглынутым стане вадародны іон, або да катэгорыі глеб, маючых вольныя кіслоты ў глебавай расчыне. Памыснае дзеяньне вапны на такія глебы стала ўстаноўлена многалікімі досьследамі. Пры вапнаваныні такіх глеб усерадняеца кіслотнасьць і замяшчаецца вадародны іон у паглынальнym глебавым комплексе на кальцы. У сувязі з гэтым карэнным чынам мяніюцца ўласцівасці гэтых глеб так, як гэта ўжо было ўказанана вышэй, пры чым падвышаецца іх урадлівасць.

2. Пры большасці палявых і вэгетацыйных досьследаў, праведзеных у Беларусі, вапна дала станоўчы ёфект. Адмоўны ёфект, які на глядаўся пры некаторых досьследах, большаю часткою можа быць вытлумачан няправильнай пастаноўкай гэтых досьследаў.

У паасобных выпадках станоўчы ёфект пры досьследах з вапнай дасягае вельмі значнай велічыні. Так, напрыклад, пры досьследзе, пастаўленым у 1928 г. асистэнтам Горацкай Дастьедчай Станцыі Ярошэўскім, па ўзгадненыні з аўтарам гэтага артыкулу, на Дрыбінскім дасьследчым полі агульны ўраджай аўса падвысіўся на 119 проц.

3. У БССР маюцца у дастатковай колькасці даступныя для распрацоўкі паклады вапнякоў і мэргеляў, якія могуць служыць крыніцай вапнавых угнаенняў. Організацыя перапрацоўкі, вапнякоў і мэргеляў, якая наогул зводзіцца да здрабнення іх на асобых драбільных апаратах, таксама не павінна прадстаўляць сабою сур'ёзных перашкод.

4. Крыніцаю органічнай матэрыі, якую неабходна ўносіць у глебу пры вапнаваныні апошняй, у БССР апроч гною могуць служыць багатыя нетравыя паклады торфу, якія маюцца ў розных мясцох рэспублікі. Многія беларускія торфы па дадзеным, атрыманым пры досьследах праведзеных пры Агрохімічнай лябараторыі Беларускай Дзярж. С.-Г. Акадэміі і ў іншых навукова-дасьследчых установах, зьяўляюцца вельмі добрым угнойвающим матар'ялам, узбагачвающим глебу органічнай матэрыяй і служачым крыніцаю азоту і фосфару. Крыніцаю органічнай матэрыі можа служыць таксама зялёнае ўгнаенне—асабліва лубін—шырокое ўжыванье якога ва ўмовах Беларусі зусіммагчыма. Апроч таго з мэтаю ўзбагачвання глебы органічнымі матэрыямі пры вапнаваныні вельмі часта практикуецца сейнне канюшыны, што таксама выканальна цалкам ва ўмовах Беларусі.

5. Адносна мінеральных угнаненняў, якія таксама неабходна ўжываць пры вапнаваныні глеб—як ужо вышэй было паказана—Беларусь вылучаеца сярод других мясцовасцяў нечарназёмнай паласы СССР па ёфектыўнасці. Гэтая акаличнасьць гаворыць за тое, што масавае вапнаванье глеб павінна ў Беларусі даць у больш кароткі тэрмін большы ёфект, чым у другіх раёнах СССР.

Масавае вапнаванье глеб Беларусі патрабуе правядзення цэлага шэрагу мерапрыёмстваў дзяржаўнага значэння, з каторых найбольш важнымі зьяўляюцца наступныя.

1. Організацыя ў розных пунктах на тэрыторыі рэспублікі ў мясцох залягання вапнякоў і мэргеляў мэханізаваную распрацоўку і размол апошніх.

2. Патаненныя тарыфу пры перавозцы па жалезных дарогах вапнавых угнаенняў.

3. Адданыне доўгатэрміновага крэдыту гаспадаркам для набывання вапнавых угнаенняў па югчыма больш таннай цене.

4. Правядзенне экспэдыцыйным парадкам на працягу лета 1929 году абсьледвання глеб па ўсёй тэрыторыі рэспублікі адносна патрабаванья імі вапны.

5. Узмацненне працы ўсіх навукова-дасьледчых устаноў рэспублікі па вывучэнню дзеяньня вапны ва ўмовах Беларусі шляхам пастоўкі паліевых і вэгэтатыйных досьледаў і дасьледванняў лябараторнага парадку з мэтаю дэталёвага азнаямлення паасобных бакоў складанага дзеяньня вапны на глебу і на расчліны.

6. Організацыя паказальных вучасткаў з вясны 1929 году з вапнаваннем глебы ў саўгасах, калгасах і сялянскіх гаспадарках па ўсёй тэрыторыі рэспублікі.

7. Організацыя шырокай популярызацыі сярод насельніцтва вапнаванья глеб у прэсе і шляхам вуснай пропаганды.

У заключэнні неабходна яскрава падкрэсліць, што масавае вапнаванне глеб ва ўмовах БССР зьяўляецца адным з самых важных мерапрыёмстваў ў справе соцыялістычнага будаўніцтва, пры дапамозе якога мы ў найбольш кароткі тэрмін найбольш простым і найбольш танным способам можам на толькі карэнным чынам палепшиць нашы глебы, але і ўзыняць вытворчасць нашай сельскай гаспадаркі набогул.

П. С. Трусс.

Аб вапнаваныі глебы.

Згодна дасьледаваныям, пачатак ужываньня вапны на ўгнаеніне зьяўляецца мерапрыемствам старадаўнім. У 11 стагодзьдзеі рымляне ўжо ведалі аб вапнаваныі і нават адрознівалі сарты маргелю для мэт угнаенія. Далейшымі дасьледаваныямі ўстаноўлена, што натуральная плоднасць глебы цесна звязана з матчынымі пародамі, якія багаты вапнаю (чорназём і інш.).

На нагляданых глебазнаўцаў на Беларусі адзначаеца параўнальна лепшы ўраджай на тых глебах, якія знаходзяцца ў мясцох выхадаў на паверхню вапнякоў і наогул больш багаты вапнаю.

Ня гледачы на старадаўнасць ужываньня вапны на ўгнаеніне, яе разнастайная дзейнасць на глебу і на расыліны пачала больш дэталёва высьвятляцца толькі навуковымі дасьледаваныямі апошніх часоў. І шмат у якіх мясцох асабліва па-замежамі, мы бачым, як захапленыне вапнаванынем зменялася разчароўванынем і г. д. Пэрыоды разчароўваньня часта цягнуліся доўга. Ствараліся ў той час і розныя прыслов'я, як, напрыклад, —«Вапна ўзбагачвае бацькоў і абкрадае дзяцей...» і інш. Такія зъявішча можна тлумачыць толькі тым, што ня была высьветлена тая разнастайная дзейнасць вапны, якуя яна робіць на глебу і на расыліну.

У сучасны момант, у звязку з посьпехамі навукі, глебазнаўства і з высьвітленынем тых фізыка-хімічных і біолёгічных працэсаў, якія выклікаюцца вапнаю, узбудзілася ізноў цікавасць да вапнаваныня.

Даўна вядома, што вапна рэдка зъяўляецца прымым угнаенінем для непасрэднага ажыўлення сельска-гаспадарчых расылін, але яна зъяўляецца пераважна ўкосным угнаенінем.

Пры падыходзе практична да пытаньня аб вапнаваныі палёў з мэтай падвышэння ўраджайнасці, патрэбна зьвярнуць увагу на склад і якасць той глебы, на якой мяркуеца праводзіць гэтае мерапрыемства.

Дасьледаваныямі высьветлена, што паўночная падзолавая глебы, да якіх належыць пераважна і беларуская, адзначаюцца, як вядома, кісласцю, страцілі дробна-глыбкаватую пабудову і добрыя фізычныя ўласцівасці, пахільны да заплываныня і бедны спажыўнаю матэрыялю. Адгэтуль зразумела, што для атрымання належнай вышыні ўраджая ўсе гэтыя недахопы павінны быць зьнішчаны. Разам з узбагачванынем глебы пажыўнаю матэрыялю, неабходна палепшаць і фізычную ўласцівасць глебы, ад якой залежыць надзвычайна складанае жыццё глебы. Для гэтых мэт патрэбна запраўка глебы органічнаю масаю (гной, торф, зялёнае ўгнаеніне і інш.) і вапнаваныне.

Дасьледаваныямі праф. К. К. Гедройца высьветлена, што катыон кальцыя з калёйдану часткаю глебы стварае гідрафобныя калёйды, якія здольны трываць зяністую пабудову, тады як катыёны натру з калёйдамі глебы даюць гідрафільныя калёйды, якія спрыяюць заплываныню глебы і страце ёю сваёй пабудовы.

Такім чынам, вапна разам з органічнаю масаю зъяўляеца асноўным матэрыялам для палепшаньня пабудовы глебы. І не дарма праф. В. Р. Вільямс надае ращучае значэнне пабудове глебы, шляхам травапольнай систэмы земляробства, для ўздыму ўраджайнасці.

Вапна, як утрымоўваючая аснову—кальцы, адыхрывае ролю нейтралізатара глебавай кісласці. Праф. К. К. Гедройцам высунута пала жэнне аб глебавым паглынальному комплексу, у які пры ненасычанасці асновамі глебы ўваходзіць вадародны йон, апошні і зъяўляеца напэльнікам кісласці глебы, а глебы, утрымоўваючыя ў глебавым паглынальному комплексу значную колькасць вадародных йонаў, носяць назыву «ненасычаных асновамі».

Працэс дзейнасці крэйды на ненасычаных асновамі глебах уяўляюць так:



Акрамя пала жэнне праф. К. К. Гедройца аб ненасычанасці глеб асновамі, існуюць яшчэ самыя разнастайныя погляды на кісласць глебы і прыроду гэтае кісласці, на якіх мы застанаўляцца на будзем.

Для характарыстыкі беларускай глебы па ненасычанасці асновамі, і як прыклад, прыводзіцца лічба, атрыманая мною з глебы з узгорку ў Прывуках (14 кілём. ад Менску), узятай для досьледу; ненасычанасць апошніяй асновамі, пры пераводзе на CaO, вызначана каля 0,14 проц., а па досьледу Г. І. Пратасеня над глебамі Горацкага Раёну, ненасычанасць глеб асновамі дасягала да 0,1 проц., пры пералічэнні на эквівалент Са.

Для вызначэння кісласці глеб (або ненасычанасці асновамі) ёсьць цэлы шэраг мэтадаў. Незастаноўліваючыся, аднак, на апісаныні гэтых мэтадаў, трэба сказаць, што пры вызначэнні глебавай кісласці і яе тлумачэння ставіцца мэтаю развязванье двух практычных пытанняў—вапнаванья і фасфарытаванья глеб.

Адзначаеца, што збытак вапны больш шкодзіць на ненасычаных асновамі, кіслых падзолавых глебах, чым на чорнаэёмных глебах, якія багаты вапнаю. Такім чынам, падзолавыя глебы лёгка можна перавапнаваць і дасягнуць на іх шкоднага ўплыву вапны.

Прычыны шкоднай дзейнасці вапны дасканальная яшчэ і да гэтага часу ня высьветлены. Лічуць, што тлумачэнне шкоднай дзейнасці вапны толькі падвышэннем шчолакаватасці зъяўляеца недастатковым. Пры дасьледваньнях вапнаваных глеб вызначана, што, акрамя нітратаў, у іх памножваючца нітраты і аміяк, а апошні ў больш шчолакавай глебе можа быць шкодным.

Таксама ў сучасны момант высьветлена, што розныя віды расылін не адолькава адносяцца да рэакцыі асяродзішча глебы, бо вядома, што для кожнай расыліны ёсьць свая асобная оптымальная рэакцыя. Напрыклад, вапнаванье шкодна для лубіну. Гэтае зъявішча тлумачыцца тым, што магчыма, лубін бедны вугляводамі і скарэй атручваеца аміячнымі злучэннямі. Сэрадэла таксама ня любіць вапнаванья. Адносна вапнаванья пад лён пытанье канчаткова яшчэ ня высьветлена, але па паказаньнях праф. Пранішнікаў ў Бэльгіі, напрыклад, перад пасевам лёну глебы не вапнююць.

Вапна добра ўпłyвае на фізычныя ўласцівасці глебы тым, што рабіць яе дробна-глыбкаватаю і пульхнаю. Добра ўпłyвае вапнаванье і на жыцьцё самой глебы таму, што спрыяе працы нітрыфікуючых, або накапляючых у глебе азот бактэрый. Вапна дапамагае рас-

кладу органічнае масы глебы тым, што зьніжае кісласць, якая бывае пры раскладзе гэтай масы і шкодзіць працы мікробаў у гэтым напрамку.

У тым выпадку, калі ў глебе сустракаецца фосфар у форме жалезных і алюмавых солей, дык, дзякуючы вапне, яны пераходзяць у карысныя для расылін вапнавыя солі. Адсюль відаць, што вапна папярэджвае лёгкі пераход фосфару ў глебе ў больш для расыліны карысныя яго злучэнні з жалезам і алюмінам.

Дзейнасьць вапны сказаным не абмяжоўваецца. У сучасны момант маюцца даныя аб яе дзейнасьці ня толькі ў хіміі глебы, але і ў фізыологии расылін. Кальц зъяўляеца як антаганістым калія і натра, так і забаронца расылін ад шкоднага ўплыву на расыліну кіслаты (вадароднага йону). Па дасьледванніх М. К. Дамантовіча, якія праведзены ў Лябораторыі праф. Пранішніка, высьветлілася, што ў прысутнасьці солей кальцу расыліны вытрымлівалі большую кісласць.

Дадзеных дадатнай дзейнасьці вапны на паўночных глебах да сучаснага моманту атрымана шмат. Вапнаванье канюшыны на Маскоўскай Дасьледчай Станцыі, а таксама і на другіх Станцыях, дало добрыя вынікі. Пры вапнаванні з унісеньнем палавінай колькасці гною ўраджай атрымоўваецца звычайна добры; а гэта даемагчымасць угноіць падвойную плошчу поля. Угнаенне вапнаю на Горацкай Дасьледчай Станцыі пад канюшыну, выку і гарох дало таксама добрыя вынікі.

Асабліва яскравая вынікі атрыманы на Вяцкай Дасьледчай Станцыі (справаздача за 1916 г.). Вынікі гэтых досьледаў пад жыта відаць з наступнай табліцы:

Сярэдні ўраджай.

| Угнаенне Ураджай | Бяз гною | Гной— 1200 п. | Гной— 2400 п. | Гной— 3600 п. |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Зерня . . . | 100—00 | 137—20 | 141—20 | 140—00 |
| Саломы . . . | 163—35 | 175—20 | 232—20 | 195—00 |
| Усяго . . . | 263—35 | 313—00 | 374—00 | 335—00 |
| Угнаенне Ураджай | Вапна— 120 п. | Вапна— 240 п. | Вапна— 480 п. | Вапна— 960 п. |
| Зерня . . . | 129—00 | 149—00 | 154—00 | 107—00 |
| Саломы . . . | 197—00 | 250—00 | 248—20 | 139—00 |
| Усяго . . . | 326—00 | 399—00 | 402—20 | 246—00 |

Лічбы гэтая сьведчаць аб тым, што вапна, якая была ўнесена ў глебу, значна павялічыла ўраджай. Павялічэнне дасягнута 54 проц. пры 480 п. вапны на дзесяціну, у параўнанні з няўгноенай дзесяці-

наю. Як відаць, пры 960 п. вапны на дзесяціну ўраджай атрыман прыблізна такі, як і з няўгоенай дзелянкі.

Пры вапнаваньні часта траціца эфект фосфарытаванья, што адзначаецца шмат якімі дасьледчымі ўстановамі, а таксама і Горадской Дасьледчай Станцыяй, пры маргеляваньні глебы. Тут мае месца больш трудная форма злучэння фосфару—трохкальцевы фасфат.

Пры падыходзе да вапнаваньня глебы, трэба ведаць, хоць у агульных рысах, аб рознастайней і шматлікай дзеянасьці вапны як на глебу, так і на расыліну. Аб патрэбе глеб у вапнаваньні ёсьць шмат літаратуры, дзе пералічаны і мэтады вызначэння патрэбы глеб у вапне, а таксама і тое, паколькі тая ці іншая глеба патрабуе вапнаваньня.

Частку мэтадаў аб вызначэнні патрэбы глебы ў вапнаваньні праф. Е. В. Бабко зводзіць к наступнаму:

1. Па павярхоўных прыметах. Калі глебавая вада афарбавана ў цынамонавы (коричневый) колер органічнаю, або перагнойнаю масаю і адкладвае асадак жалезнай руды (охры), дык глеба патрабуе вапнаваньня.

2. Вызначаюць недахоп вапны ў глебе (хоць і ўмоўна) на падставе азнямлення з расылінамі, якія растуць на глебе. А гэта будзе відаць тады, калі на глебе растуць расыліны кіслалюбы, як, напрыклад, шчаўе дробнае, шпэргель, нівянік, хвошч, а на сенажаці—мох, асака, сітнік і іншыя.

3. Ёсьць яшчэ хімічныя і так званыя бактэрыйолёгічныя мэтады для вывучэння патрэбы глеб у вапне. У астатнім выпадку звязтаюць увагу на развіцьцё мікробаў, якія жывуць толькі ў слаба-шчолакавай глебе (гэта значыць там, дзе ёсьць даволі вапны).

4. Апрача таго, самым лепшым мэтадам вызначэння як якаснага, так і колькаснага недахопу ў глебе вапны, зъяўляецца палёвы, ці вэгетацыйны мэтад, пры якім дае адказ на запытаныне сама расыліна.

У сучасны момант, як замежамі, так і ў СССР, разгорнута шырока праца па вывучэнню кіласцьці ў глебе і, ў звязку з гэтым,—колькі патрэбна вапны ў тым, ці іншым выпадку, каб лябораторным мэтадам магчыма было вызначыць колькасць патрэбнай вапны на гектар пры вапнаваньні.

Падагульваючы вышэйсказанае, магчыма прыйсьці да наступных вынікаў:

1. У беларускіх умовах на ненасычаных асновамі (кіслых) падзолавых глебах вапнаваньне будзе мець надзвычайна важнае значэнне і, бязумоўна, выльеца ў сыстэматычную форму мерапрыемства, як угнаенное глебы.

2. Пры вапнаваньні трэба прымаць пад увагу ўсю рознастайную і шматлікую дзеянасьць вапны як на глебу, так і на расыліну.

3. Па пытанынях вапнаваньня і наогул па пытанынях угнаення ў беларускіх умовах неабходна пачаць больш шырокую навукова-дасьледчую аграфічную працу, якая знаходзіцца ў сучасны момант толькі ў першапачатковым стану. Гэта дасьць магчымасць падысьці да вапнаваньня больш глыбока і шчыльна.

4. Не вапнаваць без дастатковых дадзеных аб дзеянасьці вапны.

5. Магчыма было-б пачаць вапнаваньне практычна ў беларускіх умовах пад канюшыну і інш. культуры, якія не баяцца вапнаваньня.

6. Магчыма вапнаваньне праводзіць разам з угнаеннем глебы гноем.

7. Вапнаю магчыма запраўляць глебу перад унісеньнем мінераль-
ных угнаенняў.
8. Не вапнаваць глебы пакуль што пад лубін і сэрадэлю, а таксама
пад лён.
9. Паставіць шырока досьледы з вапнаваннем на розных глебах
і пад розныя расыліны праз сялян-дасьледчыкаў і аграномаў, а таксама
у калхозах і саўхозах.
10. На нашых мала запраўленых мінеральнымі ўгнаеннямі глебах
нельга дасягаць замежных норм вапнавання.
11. Організацыя перамолу вапнякоў і маргелёў для мэт угнаення.

В. А. Сыцяпуржынскі.

Аграфімія і сялянскі досьлед.

Сельская гаспадарка—гэта прамысловасьць, якая на першым пляну сваёй дзейнасьці ставіць культиваванье карысных расылін у натуральных умовах, у полі.

Посьпех гэтага культиваванья залежыць ад шматлікіх умоў і, як у кожнай вытворчасьці, толькі тады будзе зусім забясьпечаны, калі будуць падрабязна вывучацца ўсі ўмовы гэтага вытворчасьці і знайдены будуць найбольш карысныя іх камбінацыі.

Розыніца паміж тэхнічнай вытворчасьцю і сельска-гаспадарчай, па-першае, у тым, што тэхнічная вытворчасьць сканцэнтравана, а сельска-гаспадарчая распылена, што адбываецца на магчымасьці хуткага прыстасаванья цэлага шэрагу карысных мерапрыемств; па-другое,—у тым, што ў тэхнічнай вытворчасьці ўсе ўмовы вытворчасьці залежаць ад чалавека, а ў сельской гаспадарцы, наадварот, прысутнічаюць шматлікія пераменные ўмовы, на большую колькасць якіх чалавек не мае магчымасьці ўплываць; на-трэцьце,—тэхнічная вытворчасьць карыстаецца ведамі самага ўніверсалльнага характару, якія аднолькава прыстасоўваюцца ва ўсіх краінах і пры кожных умовах, тады як у сельской гаспадарцы, якая цесна і неразрыўна звязана з натуральнымі і эканамічнымі ўмовамі, карыстаныне ведамі, здабытымі ў мясцовых уласцівасцях, дамініруе. Гэтыя апошнія абставіны і зрабілі неабходнасць стварэньня і існаванья дасьледчай справы, якая і зьяўляецца галоўным фундамэнтам агранамічнай дзейнасьці, без якой ня можа быць сапраўднага палепшанья сельской гаспадаркі.

Да асноўных фактараў сельска-гаспадарчай вытворчасьці належыць: глеба, клімат і сама расыліна. Больш за ўсё ўплыву чалавека паддаецца глеба, а потым расыліна і толькі, пакуль што, у некаторых выпадках (барацьба з замаразкамі і градавымі хмарамі) чалавек мае самую малую магчымасьць уплываць на клімат.

З тae прычыны, што і жытлом для расыліны і крыніцай спажыўных матэрый зьяўляецца глеба, яе ўсебаковае вывучэнне па шляху выяўленення фізыка-хімічных уласцівасцяў і проста фізычных, мэханічнага складу і г. д. найбольш цікавіць і земляроба і дасьледчыка. Я гэтым зусім не хачу паменшыць каштоўнасць ведаў вывучэння самой расыліны. Але для аграфіміка і глебазнаўцы расыліна, у першую чаргу,—той індыкатар, які дае яму адказ на рэнтабельнасць, ці на непатрэбнасць ужыванья таго, ці іншага мерапрыемства адносна глебы.

Ня глядзячы на параўнальная доўгі тэрмін існаванья ў б. Расеі і сучасным СССР дасьледчых устаноў, ня глядзячы на вялікую колькасць вельмі карысных вынікаў іх працы, прыклады прыстасаванья гэтых вынікаў для практычнага жыцця, у шырокім маштабу, амаль зусім адсутнічаюць.

Становішча сельскае гаспадаркі вельмі дрэннае, і рашучая кампанія па падвышэнню ўраджайнасьці найбольш яскрава аб гэтым съведчыць.

Хто сачыў за гэтай кампаніяй, той павінен быў заўважыць, што значная колькасць мерапрыемств адносілася да самое глебы, толькі гаварылася аб іх неяк вельмі агульна, не адчуvalася яскравага ўяўлення існаваньяня вялікай колькасці паасобных глебавых рознасьцей, якія патрабуюць ужываньяня тых ці іншых мерапрыемстваў і вядуць сябе паслья іх зусім па-рознаму. Магчыма гэта і не магло быць іначай.

Сапраўды, ці магчыма сказаць, што аграхімія ў нас, якая часам добра ведае ўстаноўленыя глебазнаўцамі цэлья сэрыі систэматычных адзінак глеб, таксама добра ведае,—чым розніца гэтыя глебавыя адзінкі з агранамічнага пункту погляду? Ці дакладна ведае яна, якія фактары на паасобных глебавых рознасьцях абумоўліваюць уздым ураджайнасьці? Ці ведае яна, у якім памеры гэтае абмежаваныне ўтвараецца? Як складаюцца на гэтых паасобных рознасьцях фактары, вызначаючыя ўраджайнасьць. Якія змены гэтых фактараў неабходны для найбольш паспяховага выніку ў дадзеным месцы і для дадзенай культуры і г. д.

Аб усім гэтым ёсьць толькі агульныя ўяўленыні і веды. Пасправауем съцвердзіць гэтае.

Яшчэ ў 1867—1869 годзе Д. І. Мэндэлееў сваім досьледамі па заданнях Вольна-Эканамічнага Таварыства ўстановіў у б. Ракеі ўмовы дзейнічанья штучных угнаенняў.

Але, ня гледзячы на тое, мы ня можам адзначыць шырокага выкарыстоўваньяня штучных угнаенняў за ўесь гэты шасцідзесяцігадовы перыод на абшарах б. Ракеі. Нейкі інстынкт, нейкае натуральнае пачуцьцё застанаўляе селяніна-земляроба ад ужываньяня штучнага угнаення.

Некаторыя выпадкі з гаспадаркамі, пачаўшымі ужываньне у б. Ракеі штучнага угнаення, не маглі, аднак, змяніць асьцярожнага падыходу селяніна да гэтае справы. Атрыманыя прыбаўкі ўраджаю ў адных гаспадарках не перашкаджалі ў другіх гаспадарках атрымліваць адмоўныя вынікі.

І мы можам адзначыць, як, ужо каля дзесяці год, думка лепшых расейскіх дасьледчыкаў пачынае паступова зьменьвацца ў адносінах да пытаньня аб ужываньні штучных угнаенняў у нячорназёмнай паласе. Эканамічныя магчымасці сучаснага моманту ўскладняюць атрыманыне цэлага шэрагу канцэнтраваных штучных угнаенняў, і як быццам зусім зразумела, што на сцэну з'яўляюцца такія угнаеніні, як попел, торф, фасфарыт і нарэшце вапна.

Але гэта толькі на першы погляд так. Пытаныне абстаіць глыбей.

Нязначны колькасны прырост, які атрымоўваецца ў большасці выпадкаў ужываньня штучных угнаенняў, ня мог не з'явіцца, на-решце, на сябе ўвагі,—гэта па-першое. Па-другое,—зусім у іншым выглядзе вынікае тое, што ў агульных рысах было вядома і раней.

Пытаныне аб глебавай структуры, аб тым, каб мець яе найлепшую камкаватую пабудову, не з'яўляецца новым. Таксама ня нова і тое, што засімечанасць поля, як вынік неправідлова выбранага севазвароту і дрэнай апрацоўкі глебы, значна пагоршвае, часам і так дрэнныя фізычныя ўласцівасці большасці глеб, іх вадзяны і паветраны ражым. Уплыў апошняга на вельмі адказную і шматскладаную працу мікраарганізму, якая датычна да балансу спажыўнай матэрыі, таксама быў вядомы.

Урэшце і тое, што на пяшчанай, супяшчанай глебе, як і на глею, стварэнню гэтага так неабходнага земляробу комкаватага складу спрыяе органічная маса—перагной, было таксама вядома.

Нават больш, той-жа самы Д. І. Мэндэлееў вышэйпамяняённымі досьледамі 60 год таму назад намеціў, што штучныя ўгнаені ў падзолістай зоне дзейнічаюць добра на ўсе культуры толькі тады, калі глеба дастаткова забясьпечана органічнай матэрый. Але толькі посьпехі ў дасягненых калёідальнай хіміі глебы, таксама як і ў пытаньнях глебавай кіслотнасці, паказалі ўсё ў іншым съвеце.

Стварэнне глебавай структуры неабходна ўжо ставіць у сувязь з прысутнасцю органічнай матэрый, якая з мінеральнай часткай глебавага мелказёму і складае калёідальную частку глебы, выключна дапамагаючай склейванню і абвалакванню груба-дыспэрсных частачак яе. Гэтае склейванье адбываецца, як вядома, толькі тады калі водна-растварымая частка глебы будзе мець здольнасць асядаць з раствору, і, як гавораць, будзе ўладаць коагулірующимі ўласцівасцямі.

Апошняе-ж—коагулірующая ўласцівасць глебавага раствора,—амаль, на ўсе 100 проц., як гаворыцца, залежыць ад прысутнасці вапны.

Гэтая паглынутая глебай вапна, якая знаходзіцца ў цяжка растварымым стане, ня толькі стварае камкаватую структуру глебы, але і падтрымлівае яе, чаму зьяўляеца нібы «вартайніком» глебавай плоднасці».

Вывучэнне пытаньня ю ненасыщчанасці (кісласці) глеб і паглынальнай іх здольнасці паказвае залежнасць гэтых пытаньня ю ад рознай колькасці ўнасімай вапны.

Колькасць патрэбнай для ўжывання вапны канкрэтна будзе залежыць ад тыпу глебы, кожная рознасць якой будзе мець свае патрэбы ў вапне, і ў арганічнай масе, а ў звязку з усім гэтым і колькасць і род патрэбных штучных угнаення ю будзе мяняцца.

Папярэдняя вынікі ўжывання вапны на некаторых даследчых палёх СССР гэта съцверджжаюць. Стanoўчыя вынікі ў адных выпадках зьяўляюцца адмоўнымі ў другіх. Адны культуры даюць прыбаўку ўраджаю, другія ў тых-же ўмовах не даюць яе, а часам і праста зыняюць ураджай.

Гэта лёгка зразумець, калі ўспомніць уплыў кіслотнасці глебы на бактэрыйолёгічныя працэсы ў ёй, на расклад арганічнай масы, на фіксацию атмасфернага азоту, не гаворачы ўжо аб цеснай сувязі дзейнічання штучных угнаення ю ня толькі ад кісласці самой глебы, але і ад кіслотнасці атрыманай у выніку ўжывання гэтых угнаення ю. Нават больш, неабходна паставіць прысутнасць у кіслых глебах тых цяжкарастварымых зяднання ю, як, напрыклад, салей алюмінія, выключна ў залежнасці ад ступені ненасыщчанасці (кіслотнасці) глебы. Ядавіты ўплыў на расыліны алюмінія на такіх глебах трэба лічыць даказаным.

Такім чынам магчыма сказаць, што адсталасць апрацоўкі глебы, засімечанасць палёу, іх дрэнныя фізичныя ўласцівасці, наогул малакультурнасць глебы, на абшарах усяго СССР зьяўляеца падставаю, якая выклікае інтарэс да вапнаванья.

Ужыванне вапны для БССР мае асаблівае значэнне таму, што яно, акрамя палепшання структуры глебы, можа даць яшчэ магчымасць скарыстаць такое багацце, як фасфарыты, раскладзенасць і прыўлашчванне якіх расылінамі на вялікую колькасць могуць быць павялічаны, калі сачыць і правідлова пераіначваць глебавую кіслотнасць, асабліва, так званую, гідралічную кіслотнасць.

Толькі трэба адзначыць, што сама ўжыванье фасфарыту, як і наогул штучных угнаенняў, таксама як і вапны на большасці беларускіх мінеральных глеб павінна ісьці пасля неабходнай, у кожным выпадку паасобна высьветленай, запраўкі глебы арганічнай масы ці ў выглядзе гною, ці торфу, ці лубіну.

Такім спосабам, веданыне глебавай кіслотнасці і яе адмен на кожнай глебавай рознасці неабходны паміж-іншым для правідловага і належнага ўжыванья як вапнаванья, так і фасфарытаванья і наогул ўжыванья штучных угнаенняў.

Аднак, трэба адзначыць асаблівую складанасць гэтых пытаньняў, па якіх, ня гледзячы на цэлы шэраг прац яе па-замежамі, так і ў СССР, ня вырашана з яскравасцю магчымасць паказанья для простага выкарыстоўвання іх на практыцы.

Прыклад некаторых непараразуменняў з ўжываннем штучных угнаенняў і вапны, нават у таких дзяржавах, як Бэльгія і Амерыка, павінен змусіць асьцярожна падыходзіць да гэтых пытаньняў.

Штучныя угнаенны на Захадзе ў большай сваёй частцы, атрымліваюцца ў якасці адкідаў хімічнае прамысловасці, якая ў апошнія гады, паміж-іншым, у галіне здабычы азоту, так неабходнага для вайсковых мэт, пачала пашыраць вытворчасць аміачных соляў. Ужыванье замест чылійскай сэлітры сернакіслага амонія—солі фізыолёгічна кіслай на фоне, скажам, напрыклад, такога фосфарна-кіслага ўгнаення як супэрфасфат, рэакцыя якога таксама кіслая, выклікала ў некаторых выпадках хворасць культур і амаль што гібелль ураджаючых, якія больш чулыя да кісласці, як, напрыклад, цукровыя буракі.

Але ёсьць асабістая ўласцівасць глеб, так званая, буфэрная здольнасць іх, якая асабліва рэзка бывае выяўлена ў балотных глебах. У такіх выпадках унісеньне нават 180 пудоў вапны на акр не дзе магчымасці зьнішчаць кіслую рэакцыю глебы, што і адзначана ў літаратуры адносна адной балотнай глебы ў Амерыцы. Трэба тут падкрэсліць, што выпадкі, якія, як бачым, могуць сустракацца нават і па-замежамі, што двубаковыя вынікі палёвых досьледаў па ўжыванью вапны ў СССР змушваюць асабліву асьцярожна падыходзіць да шырокага ўжыванья як штучных угнаенняў, так і вапны.

Калі гэта правідлова адносна ўсяго СССР, дык асабліва гэта можа хваравіта адбівацца ў Беларусі, на абшарах якой у старыя часы, у адносінах да дасьледчай справы было пустое месца.

Вось чаму асабістая ўвага аграфічнаму вывучэнню кожнай пасобнай глебавай рознасці выключна неабходна ў нас на Беларусі.

Я павінен прасіць пррабачэння за некаторае адхіленне ад тэмы, але пытаныні вапнаванья, як і ўжыванье штучных угнаенняў, так актуальны цяпер, што ўсё што можа быць сказана аб іх ня можа перашкаджаць, бо дапаможа, як казалі рымляне, лічыцца ў кожнай справе з магчымымі перашкодамі.

Такім чынам, дасьледчая справа зьяўляецца галоўным фундамэнтам агранамічнай дзейнасці, якая, у сваю чаргу, грунтует свае вынікі на падставе аграфічнай навукі. Вядома, што толькі тады стаў магчымым рух у сельскай гаспадарцы замежных краін, калі аграфічнік Юстус Лібіх выкрыў мінеральную тэорыю харчаванья расылін.

Галоўным і бяспрэчным судзьдзёю кожнага кроку дасьледчыка па шляху аграфічных мерапрыемств зьяўляецца палёвы досьлед. І калі ёсьць попыт шляхам, так званых, сурагатаў палёвага досьледу зъмяніць яго, дык гэта толькі з тae прычыны, што яго каштоўнасць і даўжыня тэрміну (якія заўсёды пры наспрыяючых папярэдніх умо-

вах—стыхійныя ўмовы, няспрыяючыя мэтэоролёгічныя уласцівасьці, зъяўленыне шкоднікаў і г. д. могуць нават на некалькі год перавысіць звычайна неабходныя 5—6 год),—робяць палёвы досьлед грамозным і цяжкім для ўжывання.

І калі чалавек у сваім жаданні пазьбегнуць гэтае цяжкасці, пераходзіць да сурагатаў палёвага досьледу, дык чаму-ж ня спыніца і не пастарацца знайсці такое палегчаньне ў справе дасягнення вызнанай мэты шляхам рацучага імкнення правідлова скарыстаць, паміж іншым, вынікі працы нашага бюро селян-дасьледчыкаў, праца якога зъяўляецца фактычна вялікім палёвым досьледам. Гэта палёвы досьлед тысячы маленьких дасьледчых нібы станцыі на дзесятках, а вярней на некалькіх дзесятках паасобных глебавых рознасцях.

Гэтыя маленькія дасьледчыя станцыі падобны ў большасці да нашых вялікіх дасьледчых станцыі і тым, што яны, як часам і апошнія, вядуць працу на глебавых рознасцях, якія з пункту погляду агрархімікаў не заўсёды выяўлены.

Вось асьвятліць з агрархімічнага пункту погляду вынікі, атрымоўваемыя селянамі-дасьледчыкамі, іх лічбавы матэрыял выключна па ўраджайнасці, увязаць з дасканалым аднолькава прынятым стандартным апісаньнем кожнай глебавай рознасці, а гэту апошнюю ахарактарызацію і з боку фізыка-хімічных уласцівасцяў, і проста фізычных і хімічных, выкрыць, нарэшце, мікрабіолёгію гэтай адзінкі, яе мікрафлёр, пустазельле—усё гэта павінна быць бліжэйшаю мэтаю прац агрархіміка і глебазнаўцы-батаніка ў мэтах падняцця ўраджайнасці.

У выніку гэтае працы будзе: 1) атрыманы карысны, багаты, навуковы матэрыял, 2) падведзены грунтоўны фундамант для беспамылковага ўжывання штучных угнаенняў і вапнавання, ня толькі ў буйных калектывізаваных гаспадарках, але і ў індывідуальных, 3) будзе атрыманы матэрыял, які ляжа ў аснову стварэння мапы глеб, пасля гэтай папярэднай каталёгізацыі глеб, 4) самае галоўнае—наш вучастковы аграном выйдзе з таго тупіку, ў якім ён знаходзіцца ў кожны сучасны момант пры здачы свайго цяжкага экзамену перад селянінам-земляробам.

Такім чынам, належна ўтвораная праца Агрархімічнага Аддзелу Інстытуту, сувязь агрархіміка з глебазнаўцай і батанікам зъявіцца «жыццёвым элексірам» для Бюро Селян-Дасьледчыкаў і для вучастковага агранома. Зъявіцца праўдзівым падважнікам уздыму ўраджайнасці.

Пашыраная да неабходных памераў агрархімічная лябораторыя—залог сапраўднага ажыццяўлення папярэднай думкі.

Наш век—век хімізацыі.

Канчатковы ідэал, якога трэба імкнунца дасягнуць, калі не да другога дзесяцігодзьдзя існаваныя Беларусі, дык абавязкова да трэцьцялага,—гэта стварэнне ў кожным сельсавеце агрархімічнай лябораторыі.

Гэта павінна быць, у гэта трэба верыць, і той, хто ня верыць у гэта,—той наогул ня верыць і ня знае ўсёй моцы Кастрычнікавай Рэвалюцыі.

Падрабязнасць агрархімічнага вывучэння ў нас неабходна таму, што мы не маєм той нівеліроўкі ўсіх адмен глебы, якая прайшла ўжо па-замежамі, дзе працаю на працягу больш стагодзьдзя штучны ўзровень ураджайнасці глебы зрабіў аднолькавым і самы дрэнны пясок, і багаты суглінак, і беднае мохавае балота.

У нас два шляхі да дасягнення 200 пудовых замежных ураджаяў, замест наших 40-пудовых: ці на працягу стагодзьдзя паволі ўздымаць наши ўраджай і прыстасоўваць дасягненны навукі да наших умоў, ці стаць на скарачэнне гэтага тэрміну ў 2-3 разы, пашырыўшы аграрнамічнае вывучэнне глебы, якое выключна дасьць магчымасць самага хуткага разгортаўвання ўжывання штучных угнаенняў.

Могуць сказаць, што гэта самы чорны пэсымізм. Няхай так, але ў гэтым пэсымізму 80 проц. фактычна існуючага, а ў сучасным аптызмізу, ці будзе нават 20 проц. сапраўдна выяўленага становішча.

У першым шэрагу ўсіх мерапрыемстваў павінен быць аграхімічны Аддзел Навукова-Дасьледчага Інстытуту.

Самая цесная контактная навуковая сувязь паміж яго супрацоўнікамі: аграхімікамі, глебазнаўцамі і батанікамі, кожны з якіх, гэта трэба двойчы падкрэсліць, павінен быць у першую чаргу сапраўдным аграномам.

Аб яднаючым асяродкам іх працы павінна быць Аграхімічная Лабораторыя з належным лікам хімікаў-аналітыкаў.

Неабходным дадаткам да Лабораторыі зьяўіцца вэгетацыйны дамок, памеры якога трэба ставіць у залежнасць ад тых заданняў, якія будуць прад'яўлены Лабораторыі.

Такія сурагаты палёвага досьледу, як мэтады Нэўбаўэра і Мітчэрліха, якія імкнущыца дасьць магчымасць вызначэння запатрабаванняў дадзенай глебы ў спажыўнай матэрыі з наймагчымай меншай навескай глебы, якая даходзіць у мэтаду Нэйбаўэра да 200 гр. глебы, павінны мець самае шырокасць ўжываньне.

Толькі трэба мець на ўвазе неабходнасць падрабязнай распрацоўкі кожнага з гэтых мэтадаў па прыстасаванню іх да наших умоў. Гэтага вымагае і наш узровень ураджайнасці глебы, і засмечанасць наших палёў, і наша тэхніка апрацоўкі глебы.

Неаднолькавыя адносіны да кожнага з гэтых мэтадаў назіраюцца нават і ў Нямеччыне, дзе, напрыклад, Цэнтральная Нямеччына ўжывае мэтад Нэйбаўрэа, а Усходняя Прусія вядзе дасьледаваньні сваёй глебы выключна па мэтаду Мітчэрліха.

Належыць звярнуць увагу таксама і на стварэнне музею пры аграхімічным аддзеле, бо гэта зьяўіцца фіксаваннем тых каталёгізаўваних тыпаў глебы, якія ўжо будуць правераны лябораторый і будуць мець сваю аграхімічную фотографічную картку.

Застаецца яшчэ адзначыць залежнасць посьпеху ўсіх справы палепшання становішча сельскае гаспадаркі ад посьпехаў і становішча нашай хімічнай прамысловасці, якая да гэтага часу, магчыма сказаць, не рабіла попыту ўвядзіць сваю праграму з патрэбамі сельскае гаспадаркі.

Пытанье аб вышукваньні найбольш танных способаў атрымання вапны, у выніку вырашэння якога сабекошту пуда вапны выразіўся-б у некалькі капеек, пытанье аб лепшым і найбольш дробным памолу нашага беларускага фасфарыту і інш.—вось неадкладныя, пякучыя пытаньні нашага ральніцтва.

А ці ёсьць гэта цяпер?—Мусіць няма.

А яно павінна быць!

Праф. Ю. А. Вейс.

Мэханізацыя сельскай гаспадаркі, ураджайнасьць і прыбытковасьць.

„Ня згінай сам съпіну, а прымушай за сябе працаца машину“.

(Прыказка).

Вельмі часта пад мэханізацыяй сельскай гаспадаркі разумеюць замену жывых рухавікоў—мэханічнымі, але гэта зусім неправильна, бо гэта ёсьць толькі частковы выпадак мэханізацыі, а пад мэханізацыю сельскай гаспадаркі ў поўным сэнсе гэтага слова—трэба падвесыці больш шырэйшае разуменне, а іменна—разуменне аб мэханічным выкананыні сельска-гаспадарчай працы ня толькі пры дапамозе мэханічных рухавікоў, але і пры дапамозе выкананых працоўных мэханізмаў, згуртаваных (скампанаваных) у працоўныя сельска-гаспадарчыя мышны (напр. сяўнікі, снапавязалкі), мэтай якіх зьяўляецца, таксама як і рухавікоў, замяніць ручную працу, што выконваецца з дапамогай ручных прылад—мэханічнай працай.

У такім выпадку, цэлы шэраг камбінаваных мышын, якія прыводзяцца ў рух працоўнай жывёлай, заданынем якіх ёсьць падвысіць вытворчасьць працы рабочых, якія іх абмяжоўваюць, а таксама і падзвешавіць вартасьць вырабу; ці апрацоўкі адзінкі вырабу; на гэтых мышынах мы павінны застанавіць увагу, асабліва ў той час, калі реч ідзе аб мэханізацыі сельскай гаспадаркі. З усіх камбінаваных сельска-гаспадарчых мышын найбольш карыснымі і эфектыўнымі зьяўляюцца мэханічныя рухавікі, ў прыватнасці трактар, і гэта зразумела, бо калі параўнаць вартасьць адзінкі працы чалавека, каня і мэханічнага рухавіка, дык адразу відаць, што праца каня каштует ў 10 разоў, а рухавіка ў 100 разоў таней за працу чалавека. Калі прыпадабіць працу плуга грубаму выкопванню зямлі рыдлёўкай, лічучы ў сярэднім на перакопванье 1 куб. метр. 2-3 гадзіны ручной працы, дык выявіца, што трактарыст гэдакага маленькага трактара, як «Fordson» (10-20 НР) замяніе сабой ня менш 400—600 рабочых, а пры аблугаўваныні ім трактара большай магутнасці, у 60-100 НР, гэтая лічба дойдзе да 1500 і нават больш душ.

Калі-ж рабіць параўнаныне трактарнага ворыва з конским, дык вынікі атрымаюцца, бязумоўна, з меншай розніцай, але ўсё-ж такі досыць значныя нават для «Fordson'a», тут ён замяніе 4—5 рабочых і 8—10 коняй.

Але ня толькі ў падвышэныні вытворчасьці працы рабочых і ў замене дарагое сілы працоўнай жывёлы танай мэханічнай сілай—зьяўляецца ўвесь сэнс ужывання трактараў пры ворыве; аказваецца, што, дзякуючы большай хуткасці руху плуга, якога нельга дасягнуць пры працы жывёлы, а таксама і мажлівасці араць глыбей, ураджай-

насьць палявых культур па ўзворанай трактарам глебе станоўча павышаецца на 20—30 проц., а ў паасобных выпадках—на 80 проц.

Таксама значны ёфект, але ўжо чыста эканамічны, даюць мэханічныя рухавікі пры прыстасаванні іх да малацьбы. Малацьбы цэпам, адзін малацьбіт, пры надзвычайна цяжкай працы, абмалоціць за дзень 1—1½ капы (па 60 снапоў), тады як на долю таго-ж малацьбіта, пры лягчэйшых умовах працы, пры абслугоўванні малатарні, прыпадзе за дзень абмалоту 5, 8, 10, 20, а то і больш коп (пры паступовым павышэнні складанасці малатарні), у выніку чаго каштоўнасць абмалоту паніжаецца ў 10 і больш раз.

Да характеристыкі эканамічнага значэння мэханічных рухавікоў у сельскай гаспадарцы, асабліва ва ўмовах экстэнсывнага яе вядзення (зернявая гаспадарка), можа быць прыкладам наступная табліца, якая паказвае залежнасць паміж велічынёй прадукцыі, якая прыпадае на 1-го рабочага і лічбай мэханічных конскіх сіл (НР) у тым-же разыліку.

| | НР на 1 рабочага | Вартасць уратжаю- чага |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| Італія | 0,19 | 45,0 |
| Францыя | 0,37 | 90,0 |
| Нямеччына | 0,55 | 119,0 |
| Англія | 0,88 | 126,0 |
| Злучаныя Штаты . | 2,05 | 292,0 |
| Шт. Небраска . . | 4,71 | 910,0 |

Гэтая табліца яскрава сьведчыць аб тым, што пры адпаведных умовах гаспадаркі і яе арганізацыі, мэханізацыя яе можа дасягнуць да надзвычайна высокага прадзелу (1 : 20), што прадукцыя яе проста працягнуць на лічбе НР, якая прыпадае на аднаго рабочага (на 1 НР. ≤ 200 \cong) і што можна ў значайнай ступені замяніць дарагую і цяжкую працу чалавека на больш танную працу мэханічнага рухавіка. Асабліва характэрнымі ў гэтым выпадку зьяўлююцца Дэпартамэнты Земляробства Паўн. Амэрыкі Злучаных Штатаў, дзе наглядаеца, што калі-б за час ад 1850 па 1920 г. тэхніка земляробства заставалася канстантнай, дык адпаведна павялічэнню плошчы ўзворваннія глебы, патрэбна было-б у 1920 годзе армія с.-г. рабочых, узброенных прымітыўнымі прыладамі, якія былі яшчэ ў 1850 годзе, амаль у 30 мільёнаў душ, а ў сапраўднасці яна налічвае крыху больш за 10 мільёнаў; гэта тлумачыцца як ужываньнем гаспадаркамі патрэбных машын высокага эканамічнага ёфекту (камбінаваных малатарань, снапавязалак, жнёярак-малатарань), так і мэханічных рухавікоў. Апошняя маюць вялікі ўплыў на зъмяншэнне ліку рабочых у сельскай гаспадарцы, і гэта відаець з наступных даных: у 1920 годзе, пры 4,0 НР мэханічных рухавікоў на 1-га рабочага і пры павялічэнні плошчы ўзворваннія, лік с.-г. рабочых звышкі з'яўляецца да 10-ці мільёнаў душ. Такім чынам, на падставе вышэй прыведзеных даных выяўляецца, што праз мэханізацыю сельскай гаспадаркі, ня толькі патанела яе прадукцыя, але і падешыліся, дзякуючы звольненню 20-ці мільёнаў армія рабочых, агульныя ўмовы вытворчасці, у прыватнасці патрэбных сельскай гаспадарцы фабрыкатаў, бо гэтая звольненая армія рабочых аказалася, вачавідна, занятая ў апрацоўваючай пра-

¹⁾ У далярах, а ў рублех у двайне д'ражэй (кругла).

мысловасьці альбо ў прамысловасьці па здабыванню карысных выкапняў.

Надзвычайна добрым прыкладам таго, на колькі с.-г. машыны могуць спроста і ўкосна павялічаць прыбытковасьць,—служаць радковыя сяўнікі. Калі пакінуць у баку недакладнасць іх высеву, якія ствараюцца дзякуючы ваганью сашнікоў у зэртыкальнай роўнасці, і растаўлення іх у два рады, а таксама і ад недастатковай дакладнасці працы высяўных апаратуў, дык можна сказаць, што радковыя сяўнікі даюць магчымасьць зъміасьці пасеўны матар'ял у ідэальныя ўмовы, як па глыбіні пакладання ў ворным пласту, так і дастаткова здавальняюча па разьмеркаваныні насеніні ў гарызантальнай роўнасці. У выніку, як агульнае правіла пры радковай сяўбе, падвышаецца ўраджайнасць, нават у параўнанні з машынамі раскіднога пасеву, на 10—15 проц., апрача таго, атрымоўваецца эканомія насеніні ад 25—50 проц.; наогул лічыцца, што, дзякуючы толькі эканоміі на насеніні, сяўнік сярэдняга памеру (11—13 радковы), пры належнай нагрузкы яго ў вяснавы і асеньні сезоны, аплачвае сябе на працягу першага ж году працы.

Пэрспектывы падвышэння прыбытку пры ўжыванні радковых сяўнікоў нельга яшчэ лічыць дасягнуўшымі прадзелу, бо яшчэ непереможаны некаторыя (нельга сказаць, каб надта вялікія) цяжкасці ў збліжэнні радкоў да 8—10 см., а можа быць і да 5—6 см. (для збоража), што дзе магчымасьць радзе разьміркоўваць зярніты ў радку і падыйсьці ў поўнай меры да гняздавога разьмеркавання расылін. На тое, што ў радок мы высяём лішнюю колькасць зярніт (дзякуючы адносна шырокай адлегласці паміж радкамі 12—15 см.), паказываюць досьледы праф. В. В. Вінэра, з якіх відаць, што пры адным і тым-же высеве на адзінку плошчы і пры мікрадэльзі ў 7,5 см., 15,0 см. і 30,0 см.—натуральнае парадзенне расылін адпаведна раўнялася 20, 47 і 53 проц., а ўраджай «сам»—таксама стасоўна зъмяншаўся—32, 26 і 23.

Гэты шэраг даных кажа аб тым, што яшчэ апошнія слова і ў тэхніцы радковай сяўбы не сказана, і што ёсьць яшчэ магчымасьці панізіць норму высеву і падвысіць ураджайнасць за кошт больш дасканалай мэханізацыі сяўбы, аб чым, між іншым, сведчаць сяўнікі, якія з'явіліся ў апошнія гады ў Нямеччыне; яны высяюць паасобнымі зярнітамі (*Einzelsortenmäschine*) і, дзякуючы такому высеву, даюць эканомію насеніні ў 5 разоў, у параўнанні з звычайнай радковай сяўбой.

Кажучы аб колькасным баку справы пры ацэнцы спосабаў сяўбы, на трэба забывацца, што пры правільным разьмеркаванні расылін падвышаецца і якасць ураджаю, гэта відаць хоць-бы з даных Валыні: пры радковай сяўбе даўжыня каласоў выглядае ў межах ад 8 да 10 см., а пры раскідной—ад 4 да 10 см.

З усіх сельска-гаспадарчых працоўных машын найвялікшае эканомічнае значэнне маюць зъбіральныя машыны, малатарні і зъбіральна-малатцільныя машыны (крыху аб малатарнях было сказана вышэй). Лічачь, што сена-і збоража-зъбіральныя машыны павялічаюць вытворчасць рабочых у 12—36 разоў і ў канчатковым выніку жнеярка дае эканомію за час сезону (25 працоўных дзён) на 325 рабочых, а снапавязалка на 512.

Непамерна большы эфект у гэтym сэнсе дае жнеярка-малатарня¹⁾, якая зможа сабраць за дзень збоража з 8—10 гект.; гэтая машына,

¹⁾ Машына, якая жне і малотці збоража на хаду, пакідаючи намалочанае зерні на полі ў мяшкох, або высыпаючи яго ў поруч едучы воз, або ў аўтамабіль.

якая можа прыбраць з поля за дзень 8—10 гектараў; машина гэтая забясьпечана мэханічным рухавіком для прывядзення ў рух іншых мэханізмаў, сама ж яна рухаецца па полі пры дапамозе трактара, аблугуоўваеца ўсяго 2-3 рабочымі, і выдае за дзень больш чым 25 тон гатовага зерня; гэтую самую колькасць зерня, пры той-же ўраджайнасці і пры ручной працы, маглі-б атрымаць толькі ў выніку 400 працоўных дзён, інакш кажучы, жнеярка-малатарня павялічвае вытворчасць працы рабочых у 150—200 разоў, не кажучы ўжо аб наліччы непамерна лягчэйшых умоў самой працы¹⁾.

Адно толькі амэрыканскія канструкцыі малатарня забясьпечана самападавацелем, пнэуматычным самадбральнym элеватарам і транспортэрам для зярнят, як дасканальная мэханізаваная—можа быць аблугована адным рабочым (ня лічучы, звычайна, тых рабочых, якія падвозяць снапы і адвозяць зерня), пры вытворчасці машины ў дзень каля 60 тон зерня,—тады як камбінаваная эўропейская малатарня, менш мэханізованая, з бубнам той-же даўжыні, дае толькі 12—15 тон, ці ў 4—5 разоў менш, пры ліку рабочых каля 18; інакш кажучы, вытворчасць рабочага, які аблугуоўвае камбінаваную амэрыканскую малатарню, у 20 разоў большая, чым рабочых каля эўропейской малатарні.

Урэшце, як на апошніяй навінцы ў галіне мэханізацыі сельска-гаспадарчай працы, трэба застанавіцца на самарухаючымся сennым прэсе заводу Дж. Дір (у Паўн. Ам. З. Шт.), забясьпечаным элеватарам для падняцця сена ў машину з пракосаў. Гэты сенанакладчык прыводзіцца ў рабочы і паступальны рух маторам і аблугуоўваеца толькі чатырмя рабочымі; пры сярэднім заходзе сенанакладчыка (а яго заход павінен працаваць згодна з вытворчасцю прэса) і пры сярэднім ураджай сена (да 400 пуд. з дзес.), гэтая машина змога на зьбіраць і спрасаваць за дзень каля 25 тон сена, гэта значыць, што на долю кожнага рабочага, які яе аблугуоўвае, прыпадае па 6 тон сена.

Пры разьдзеле працы па ўборцы сена, яго зважваныні і прэсаваныні, на тую-ж самую колькасць сена патрэбна было-б рабочых у $2\frac{1}{2}$ —3 разы больш. Па разыліку праф. В. В. Вінэра, пры ручной працы і пры карыстанні прымітыўнымі прыладамі, патрачваеца на ўборку 1 гект. збожжа—25 дзён працы чалавека, а пры ўжываныні ўдасканаленых прылад і машин—усяго 7 дзён.

Адным словам, калі паміж фактараў, якія ўплываюць на павялічэнне ўраджая і прыбытковасць, машина ня здолеje падаўніцца з маштабам уплыву клімату, надвор'я, палепшанага гатунку насеніння і ўгнаення, дык усё-ж такі яна выяўляе сабою магутную зброю ў руках умелага гаспадара ў барацьбе за культурную перабудову гаспадаркі.

Урэшце, ня трэба запамінаць, што сельска-гаспадарчыя машины, а ў асаблівасці камбінаваныя, у значнай ступені падыгчаюць працу рабочых, абавязкамі якіх зьяўляеца часта толькі кіраваныне машынай, падаваныне матар'ялу і рэгуляваныне яе руху; увесе цяжар працы пераносіцца на запрэжаную жывёлу альбо на мэханічны рухавік.

У падыгчаніі і нават давядзеныні да мінімуму ўмоў цяжкай сельска-гаспадарчай працы ляжыць таксама аграмаднае значэнне сельска-гаспадарчай машины.

¹⁾ Ёсьць падстава лічыць, што жнеяркі-малатарні будуть хутка ўжывацца і ў нашых зернявых раёнах.

А. Самко.

Лепшыя мышны і прылады для сялянскіх гаспадарак Беларусі.

50 і 100 пудоў хлеба з дзесяціны, вось розніца ва ўраджаі паміж палямі беларускага сяляніна і нямецкага. А глеба там як лепш нашеа і кліматычны ўмовы амаль такія-ж.

Часта такіх вынікаў дасягаюць і культурныя гаспадаркі Беларусі, напрыклад, некаторыя саўгасы, калгасы і асобныя сяляне атрымліваюць да 100 і болей пудоў збожжа з дзесяціны, у той час, калі навокал на такіх-ж глебах збіраюць, нярэдка, па 30 пудоў.

Гэткае павялічэнне ўраджаю зьяўляецца вынікам таго, што гаспадаркі выконваюць парады аграномаў. Яны сваечасова і правільна робяць апрацоўку і пасеву на сваіх палёх, сартуюць насеніне, уводзяць правільнае чаргаваныне розных расылін і гэтак далей. Ва ўсім гэтым сельска-гаспадарчымі мышны маюць вялікае значэнне.

Карыстаючыся удасканаленымі фабрычнымі глеба-апрацоўваючымі прыладамі, да часу пасеву атрымліваюць глебу съпелую, досыць глыбокую, мяккую, пухкую, дастаткова вільгатную і чистую ад розных съмяццёвых траў.

Утвараючы пасеву радковым сяўніком, экономяць насеніне і разам з тым значна павялічваюць ураджайнасць з тae-ж плошчы.

Калі на пасеві ідзе насеніне, якое раней было праpusчана праз зерняачышчальныя мышны, дык, дзякуючы гэтаму, ухіляюцца ад засмечанасці палёў і павялічваюць як колькасць, так і якасць свайго ўраджаю. У пароўнанні з ручной працы сельска-гаспадарчымі мышны і прылады маюць шмат пераваг. Яны палягчаюць працу сяляніна, удзешаўляюць кошт працы і дазваляюць праводзіць іх сваечасова і хутчэй, а акрамя таго значна лепш па якасці.

Усё гэтае за апошнія гады даволі добра пазнала наша сялянства, абы чым съведчыць значнае павялічэнне яго попыту на фабрычныя мышны і прылады. Вялікім тормазам да хуткага ўкаранення мышны на нашу сельскую гаспадарку зьяўляецца агульная яе беднасць грашамі, якая прымушае сялян асабліва асьцярожна адносіцца да іх пакупкі.

Такая асьцярожнасць тым больш зразумела, што дзеля адолькавай працы прарапануюць такую вялікую колькасць разнастайных тыпаў і марак мышны і прыладаў, што нават і асобы, якая больш ведае чым наш сялянін, можа зъянтэжыцца.

Часта пры пакупцы мышны гаспадар застанаўлівае свой выбар на той, якая таней. Між тым таннасць мышны—пяняцыце вельмі адноснае. Ангельцы зусім правільна кажуць, што яны як такія багаты, каб купляць танныя рэчы. Сапраўды, ніколі якія варта надзвычайна ганяцца за таннасцю. Лепшая мышна каштует даражэй, але за тое мышна, якая пры пакупцы здаецца танней, у выніку зьяўляецца занадта дарагой, таму што заўсёды псуеца тады, калі яна патрэбна. Настае тэр-

мін працы, а яе ўжываць ня можна. Відавочна падвойная страта і праца ня зроблена і трэба рабіць выдатак на рамонт. У выніку дарагая машина, правільна пабудаваная і зробленая з добрага матар'ялу, абыходзіцца значна танней. Дзяржава прыймае цэлы шэраг мер, каб даць сялянству найбольш падыходзячыя да майсцовых умоў с.-г. машины і прылады, і адначасова палепшыць іх якасць і зрабіць больш танным іх кошт. Вынікі гэтых мерапрыемстваў справа будучага, а покуль неабходна памагчы беларускаму селяніну абраць найбольш падыходзячыя для яго гаспадаркі машины. З гэтаю мэтаю і спрабуем разобрацца сярод усіх разнастайнасці іх. Пачнем з плугоў.

Пры выбары плуга неабходна кіравацца, галоўным чынам, уласцівасцямі глеб і агульнымі гаспадарчымі ўмовамі, як пажаданая глыбіня ўзворваньня, колькасцю запрагаемых у плуг коней і іх сілай. Натуральна, што тыя плугі, якія прызначаны для апрацоўкі пухкіх, пясчаных глеб, павінны быць іншымі, як тыя плугі, якія павінны працаваць на вялікую глыбіню на глебах звязных і цвёрдых і праца, якую робіць конь у першым выпадку, будзе яму не пад сілу ў другім.

На глебах лёгкіх і сярэдніх старавораных і незадзірванелых, адносна здавальняюча працу юць вісячыя сялянскія плугі па тыпу Сухені №№ 0,1 і 2, якія вырабляюцца Белметальтрэстам № О, прызначаны для аднаго добрага сялянскага каня, № 1 для 2 дробных, альбо аднаго сярэдняга каня і № 2 для 2 сярэдніх коней. Лепш за плугі па тыпу Сухені на тых-жэ глебах працуе плуг Сакка маркі S P 6 (малюнак № 1) на 2 добрых сялянскіх конях, якія вырабляецца заводам імя Кастрычнікавай Рэвалюцыі і Белметальтрэстам пад маркай БК. Адпускаецца ён па жаданью з колам і тады каштуе на $2\frac{1}{2}$ рублі даражэй. Для цяжкіх глеб, а таксама сярэдніх дужа задзірванелых прыгодны плуг Белметальтрэста па Феніксу маркі 5В (малюнак № 2) на аднаго дужага, альбо пару сярэдніх коней.

У табліцы паказаны вага і цана вышэйпералічаных плугоў.

| Т ы п | Марка | В а г а | Цана ¹⁾ |
|------------------|-------|---------|--------------------|
| Па Сухені . . . | № 0 | 20 кгр. | 7 р. 75 к. |
| " " . . . | № 1 | 24 кгр. | 9 р. 00 к. |
| " " . . . | № 2 | 26 кгр. | 11 р. 25 к. |
| Па Сакку . . . | В. К. | 37 кгр. | 12 р. 00 к. |
| Па Феніксу . . . | 5В | 26 кгр. | 8 р. 25 к. |

З перадковых плугоў па тыпу Сакка магчыма паказаць на плугі завода імя Кастрычнікавай Рэвалюцыі, маркі ОЛВ 7, аднакорпусныя, якія важаць 78 кгр., разьлічаны на сілу 2 добрых коней і каштуюць па 28 руб. і маркі ДТЛРМ, двохкорпусныя (мал. № 3), якія важаць па 90 кгр., на пару дужых коней і каштуюць 32 рублі. Плугі гэтая працујуць добра на сярэдніх і лёгкіх глебах.

Важнейшай працай пасля ўзворваньня зьяўляецца разъбіваныне буйных камкоў і перамешваныне баронамі і кульціватарамі.

¹⁾ Цана ўсіх машин паказана фабрычная. Пры прадажы на складах яны некалькі даражэй.

У выпадку, калі неабходна толькі самая павярхоўная апрацоўка глебы, ужываюца бароны з драўлянымі рамамі і жалезнымі зуб'ямі, з іх найлепшай сялянскай бараной будзе барана Валькура. Зуб'я ў яе з квадратнага жалеза і ставяцца адным кантам наперад. Дзякуючы адпаведнаму разъмяшчэнню зуб'яў і мейсцу прыцэпу каромыслы, кожны зуб робіць самастойную баразёнку, што надта важна і чаго няма ў саматужных баронах. Для больш глыбокага баранавання належыць ужываць бароны цалком з жалеза, з якіх лепшымі лічацца бароны «Зіг-Заг» (мал. № 4). Гэтыя бароны робяцца разнастойнае вагі велічыні. З іх найбольш падыходзячымі для нашых глеб зьяўляюцца бароны завода «Серп и Молат» марак № 3—адназьевенная на сярэдняга каня каштве 8 р. 50 к., № 4 двёхьевенная на 2 сярэдніх каня—каштве 15 рублёў і № 5 трохьевенная, на 2 сільных каня, коштам 21 р. 50 кап.

Для выдзіраньня моху на лугах і для іх асьвяжэння ўжываюца спэцыяльныя лугавыя бароны, з якіх трэба назваць бароны Ганкмо, Развеўскага і Лакке.

Для апрацоўкі воранага пласта амаль на поўную глыбіню ўжываюцца кульціватары. Найбольшае значанье з іх для дробных гаспадарак маюць: швэцкі драпач, спрунжыновыя бароны, колавы кульціватар і тарэлячныя бароны. Швэцкі драпач (мал. № 5) падразае карэнчыкі траў і робіць невялікае перамешыванне частак глебы зверху ўніз.

Спрунжыновыя колавыя кульціватары (мал. № 6), не засымечаваючыся з посьпехам змагаюцца з занадта засымечанымі палямі, добра крышаць буйныя кавалкі, падразаюць і выцягваюць на паверхню глебы карэнчыкі.

Найбольш здавальняючымі зьяўляюцца кульціватары завода імя Кастрычніка Рэвалюцыі марак ПС 45—пяцігубовыя на 1 дужага каня (цана 32 руб.), ПС47 сямігубовыя на 2 дужых каня (цана 42 р.), і ПС49 дзесяцігубовыя па 2 дужых каня (цана 52 руб.).

Спрунжыновыя бароны (мал. 7) робяць тую-ж працу, што і спрунжыновыя колавыя кульціватары, але працуюць на некалькі меншую глыбіню. Лепшымі з спрунжыновых барон саюзнае вытворчасці зьяўляюцца бароны па тыпу Осборн, завода «Чырвоны Молат», якія вырабляюцца 3-х разымераў: пяцігубовыя на 1 сярэдняга каня (каштве 18 р. 50 к.), сямігубовыя на 1 сільнага каня, альбо пару слабых коней (кошт 20 р. 90 к.) і дзесяцігубовыя на пару сярэдніх коней (кошт 22 р. 70 к.).

Тарэлячныя бароны, альбо рандалі (мал. 8) складаюцца з вогнутых сталёвых тарэлек (дзіскаў, кругоў) з завойстравымі берагамі. З дапамogaю рычагоў тарэлькі ставяцца пад патрэбным кутам да напрамку руху бараны. Дзіскі рэжуць, крышуць і пераварочваюць пласт, як плуг, але на меншую глыбіню. У нас тарэлячныя бароны вырабляюцца на заводзе імя Пятроўскага з 8 і 10 тарэлькамі. Восьмі тарэльковая барана, ў залежнасці ад глебы, на пару слабых альбо сярэдніх коней, каштве 60 р., дзесяцітарэльковая, таксама ў залежнасці ад глебы, на пару сярэдніх, альбо пару дужых коней, каштве 68 рублёў.

З прыладаў па догляду за расылінамі трэба адзначыць асыпнікі і палольнікі. Лепшым асыпнікам цяпер зьяўляецца асыпнік систэмы праф. Яржэмскага, вырабу Белмэтальтрэста, цаною ў 10 рублёў (мал. 9). Палольнікі ўжываюцца для няглыбокага крышэння глебы

між радкамі расьлін радковых пасеваў і дзеля зьніштажэньня траў. Працуючымі часткамі палольнікаў зьяўляюцца лапкі (сашнікі), наожы, альбо скрабкі. Лапкі ўжываюцца для глыбокага ўспульхненя. Нажы і скрабкі падразаюць зямлю на невялікай глыбіне, пры чым у час працы павінны ісьці пад некаторым кутам для паверхні глебы. Палольнікі бываюць ручныя і конныя. Адным з лепшых палольнікаў зьяўляюцца палольнікі па тыпу Планет. У нас іх вырабляе завод «Серп і Молат»; ручны пад маркай № 17½ і № 12 (мал. 10), якія каштуюць па 8 р. 50 к. і конны пад маркай № 8 (мал. 11), які каштуе 25 руб.

Ураджай у значнай стопні залежыць ад якасці наяўнага насеніння. Выбар для пасеву здаровага, цяжкага насеніння, ачышчанага ад пабочных дамешак і насенін шкодных траў, утвораецца зярнячацьшальнымі машынамі, якія часткай сартуюць, і спэцыяльна сартавальными машынамі. Да першае группы адносяцца арфы, да другой сартоўкі, трыверы, зъмейкі, горкі і спэцыяльныя сартоўкі: для лёну—трашчоткі і для канюшыны—канюшынныя сартоўкі. Адпаведнай запатрабаваньням сялянскае гаспадаркі зьяўляеца сартоўка Белмэтальтрэсту па тыпу АУЛЯ № 1 (мал. 12), якая каштуе 42 р.; сартоўка завода «Серп і Молат» па тыпу «Клейтон» № 5 (мал. 13), якая каштуе 100 р.; сартоўка завода «Серп і Молат» тыпа «Ідэал» № 2 (мал. 14), якая каштуе 63 рублі; сартоўка па вазе завода «Серп і Молат», тыпа «Трыумф» № 2 (мал. 15), якая каштуе 70 руб.

З трывераў (мал. 16) замежная Гейда: збожжавая класа 15, маркі III і збожжа канюшынная класа I, маркі III, якія каштуюць кожны каля 300 руб.

З спэцыяльных: для канюшыны замежная Кускута № 2, якая каштует 300 рублёў, для лёну—замежная лёнатрашчотка «Іманітэ» (мал. 17), якая каштуе 125 рублёў і дзеля разьдзялення круглых зярніт ад доўгіх зъмейка Багушэўскага (мал. 18), якая каштуе 36 рублёў.

Для атрыманьня вышэйшага ўраджаю, падрыхтованае для пасева насенінне неабходна добра пасеяць. Адрозыніваюць два віды палявых пасеваў: раскідны і радковы; першы ў сваю чаргу бывае 2-х радоў: ручны і машынны. Ручны пасеў мае такія недахопы: насенінне раскідаецца надта нераўнамерна, у адным мейсцы шмат, у другім мала (пры ветраным надвор'і нераўнамернасць пасева яшчэ больш павялічваецца), па глыбіні насенінне лажыцца таксама нераўнамерна, насеніння ідзе вялікай колькасцю і з прычыны нераўнамернасці пасеву і рознай таўшчыні пласта глебы над насенінем, значна памяншаецца ўраджай.

Машынны раскідны пасеў, які робіцца раскідным сяўніком (мал. 19), мае амаль што тыя-ж недахопы, што і ручны, але надта вытворчы і па якасці некалькі лепш ручнога таму, што насенінне высеянецца больш раўнамерна і выдатак яго, у параўнанні з ручным, некалькі меншы. Раскідны сяўнік належыць ужываць толькі на надта дрэнна апрацоўваних палёх, альбо пры раннім пасеве ў гразь, а таксама, калі патрэбна вельмі хутка пасеяць. Пасеў-жа траў утвораецца выключна раскіднымі сяўніямі. З раскідных сяўнікоў здавальняюча 12-ці футовая № 1, завода «Чырвоная Звязда», якія каштуе 110 руб. Для пасева траў лепшым сяўніком зьяўляеца ручны тыпу Кроўна, вытворчасці Рязанскае Сельмаша (мал. № 20) каштуе 22 рублі.

Радковы пасеў утвораецца радковымі сяўнікамі (мал. 21) і мае цэлы шэраг вялікіх пераваг перад раскіднымі: насенінне кладзецца правільнымі радкамі, у раду ляжыць раўнамерна, на аднолькавую глыбіню, ная трэба баранаваньня таму, што радковы сяўнік сам закры-

вае насенъне, значна эканоміць яго, так што ў першы год карыстаньня ім эканомія на насенъні больш чым цана сяўніка (зразумела, пры належнай колькасці дзён працы ў годзе) і нарэшце, дзякуючы роў-намернасці, ураджай значна вышэй, чым пры раскідным пасеве.

Радкавыя сяўнікі адрозніваюцца ад раскідных наяўнасцю сашні-коў і насенънеправодаў, якія праводзяць насенъне з насеннае скрынкі, у баразёнку, якая робіцца сашніком. Сашнікі бываюць разнастайных канструкцыяў, з іх галоўныя тры: ангельскі, расейскі і талерачны. На глебах добра апрацаваных належыць ужывати сяўнікі з ангельскімі сашнікамі, на надта задзірванелых, альбо груба апрацаваных нале-жыць ужывати дзіскавыя сашнікі, а па глебах сярэдніх—расейскія.

Найбольш падыходзячымі сяўнікамі нашае вытворчасці зьяў-ляюцца сяўнікі завода «Чырвоная Звязда», з сашніковых—7 радкавы без перадка, маркі ГСО7, які каштуе 84 руб. і 11 радкавы з перад-ком, маркі ГСПНІ, які каштуе 146 рублёў, з талерачных—8-мі рад-кавы з перадком маркі ГДП8, які каштуе 240 руб.

Мы разглядзелі машины і прылады, якія, акрамя карысьці машын-нае працы, павялічваюць ураджай, цяпер пярайдзем да іншых галоў-нейшых с.-г. машын.

Самы цяжкі для селяніна час гэта час уборкі хлеба. Затрымлі-вацца з уборкай хлеба немагчыма таму, што ён перасыпее і зёрны выпадаюць, а, акрамя таго, могуць пачацца дажджы, што ў Беларусі зьявішча досыць частае, і пасыпелы хлеб пачне гнісьці. З прычыны тэрміновасці ўборкі ў гэты час усе рабочыя рукі заняты і ўзынкае неабходнасць ужываньня такіх машын, якія рабілі-б уборку больш хуткай і далі-б магчымасцю сваечасова ўбраць ураджай. Такімі машынамі зьяўляюцца жняяркі, самаскідкі, спнопавязалкі, касілкі і конныя граблі. З іх для сялянскага насельніцтва, і, зразумела, пры калектыў-ным скарыстаньні, зьяўляюцца падыходзячымі машыны Любэрэцкага заводу: жняярка самаскідка па тыпу Мак-Корміка (мал. 22) якая каштуе 170 рублёў і сенакасілка па тыпу Дірынга (мал. 23), якая каш-туе 130 руб. Конныя граблі вырабляе ў нас завод «Камунар» (мал. 24).

Карысьць малатарань вядома ўсім, ня кажучы ўжо аб tym, што пры дапамозе малатарні сяляне пазбаўляюцца ад надта цяжкае працы, ужываньне машын пры малачыбе зьяўязана з вялікаю карысьцю. Пры малачыбе цапамі неабходна хлеб спачатку добра высушыць, на што траціцца праца, і сродкі ў выглядзе апалу. Акрамя таго, у саломе застаюцца зярніты, якіх бывае 15—20 проц. Пры машынай-же малачыбе невымалачаных зярніт застаецца значна менш і праца ідзе надта хутка. У залежнасці ад пабудовы бубна і пакрыўкі, адрозні-ваюць малатарні ўціфтовыя, більна-щіфтовыя і більныя. Щіфтовыя малатарні маюць на бубне (мал. 25) і пакрыўцы зубы. Щіфтовава-біль-ная маюць зубы і рэйкі-біла (мал. 26), більныя-ж зубоў ня маюць, а толькі рэйкі-біла.

У нас на Беларусі сярод насельніцтва распаўся джаны ўсе тры тыпы малатарань, прычым більныя, амаль выключна, саматужныя. Лепшымі малатарнямі зьяўляюцца фабрычныя ўціфтовыя, якія добра абмалочваюць хлеб, мала крышаць зёрны і патрабуюць на абломот аднае капы зусім мала працы, але гэтыя малатарні вельмі слаба мнуть салому. Другое мейсца пасяля фабрычных ўціфтовых займаюць фаб-рычныя ўціфтовава-більныя малатарні. Яны таксама добра абмалочваюць хлеб і пры гэтым добра мнуть салому, але на абломот 1 капы збожжа патрэбна значна больш працы. Самымі-ж горшымі зьяўляюцца сама-тужныя більныя малатарні, якія надта крышаць зёрны і патрабуюць на халасты ход амаль такі-ж выслак, як фабрычныя ўціфтовыя ў

час малацьбы. Страна працы на адну капу збожжа ў іх у $2\frac{1}{2}$ разы больш, як фабрычных шціфтовых. Цэняць-жа іх сяляне за то, што яны надта добра мнуць і крышаць зімовую салому, якую з прычыны недахону корму даюць жывёле. Карыстацца фабрычнымі малатарнямі значна карысцьней, таму што, страціўшы значна менш працы, чым на абламот аднае капы збожжа саматужнай малатарні, магчыма добра абламалациць гэтую-ж колькасць шціфтовай і вельмі дробна парэзак салому сячкарній, альбо карыстацца шціфтава-більной малатарнію, якая добра абламалочвае зёрны і добра салому.

Шціфтовыя малатарні (мал. 27) здавальняючай вытворчасці робіць Белмэтальтрэст і завод «Серп і Молат». З іх з зубчатай перадачай Бельмэтальтрэста маюць марку Л-2, завода «Серп і Молат» СММ18 і каштуюць каля 100 руб. штука, з раменай перадачай. Белмэтальтрэст і завод «Серп і Молат» маюць марку РО18 і каштуюць каля 90 руб. штука. Шціфтава-більная малатарні (мал. 28) завода «Чырвоная Звязда» па тыпу Эльворці: без саломатраса, маркі Б18 і палускладаная—маркі БР23, першая каштуе каля 110 рублёў, другая каля 300 рублёў.


Для шціфтовых малатарань з зубчатай перадачай маюцца прывады Белмэтальтрэста па тыпу Ланца, маркі № 02, які каштуе каля 120 рублёў, і па тыпу Бадэнія, які каштуе каля 135 руб. Для тых жа «Чырвоная Звязда» па тыпу Эльворці: без саломатраса, маркі Б18 маецца прывад з перадаточным столікам завода «Чырвоная Звязда», маркі № 1 $\frac{1}{2}$, коштам каля 200 рублёў. Для паўскладанай малатарні па тыпу Эльворці маецца прывад завода «Чырвоная Звязда», маркі № 2х2, коштам каля 230 рублёў.

З машын па падрыхтоўцы кармоў найвялікшае значэнне маюць сячкарні. Гэтая прылада дазваляе скарыстаць грубы корм-салому, якая дрэнна зъядаетца жывёлай, асабліва зімовая, шляхам пераводу яе ў больш падрыхтаваны для жывёлы выгляд. Пры пакупцы сячкарні трэба памятаць, што праца з гэтай машынай вельмі цяжкая, а таму, калі маецца конны прывод, дык абіраць такую, каб магчыма было працаўца ад яго.

З параўнаўча добрых сячкарань магчыма назваць чатырох нажовую з бубнам Гомельскага завodu «Рухавік Рэвалюцыі», якая каштуе 46 руб. і зручна для працы прывадам, і лёгкую трохнажовую з бубнам заводаў Укрсельмаша маркі Ж, для працы рукамі, якая каштуе 33 рублі.

Добрых дзіскавых сячкарань саюзнае вытворчасці на нашым рынку цяпер няма, а з замежных даволі добраі лічыцца дзвёхнажовая (конная) завода «Серпчанка» ў Польшчы маркі СА2 (мал. 29). З іншых кормападрыхтоўчых прыладаў магчыма паказаць на жмыхадрабілкі завода «Серп і Молат», маркі ЖД1, якая каштуе 60 руб.


Канчаючы гэты агляд, спадзяёмся, што, на гледзячы на невялікі разьмер, ён дасыць магчымасць селяніну досыць поўна арыентавацца сярод машын, якія прапануюцца, і абраць ту, якая яму патрэбна.




Мал. 1.




Мал. 2.




Мал. 3.




Мал. 4.




Мал. 5.



Мал. 6.



Мал. 7.




Мал. 8.




Мал. 9.




Мал. 10.




Мал. 11.




Мал. 12.




Мал. 13.




Мал. 14.



Мал. 15.




Мал. 18.




Мал. 16.




Мал. 17.




Мал. 19.



Мал. 20.




Мал. 21.




Мал. 22


Мал. 23.




Мал. 24.




Мал. 25.




Мал. 26.



Мал. 27.



Мал. 28.



Мал. 29.

Увага жывёлагадоўлі*).

Жывёлагадоўля—падстава прыбытку ў нашай сельскай гаспадарцы.

Даўным даўно, раз і назаўсёды, вырашана пытаньне, што ў сучаснай і будучай рэарганізацыі нашай сельскай гаспадаркі ў сілу прыродна-гістарычных і гаспадарча-эканамічных умоў Беларусі, жывёлагадоўля павінна змяніць першае месца, т. з. у будучым таварнай і экспортнай часткай нашай сельскай гаспадаркі павінны зьяўляцца амаль выключна прадукты жывёлагадоўлі—масла, сыр, малако, мясныя прадукты і г. д., як найбольш каштоўныя і эканамічна карысныя. З прычыны гэтага ўсё наша паяводства пры такай організацыі таксама рэзка зъменівае свой твар і прыстасоўваецца выключна к задавальненню патрэб жывёлагадоўлі шляхам вытворчасці розных кармовых сродкаў—траў, кораныплодаў, адкінуўшы ў бок свой вякавы збожжавы напрамак. Глыбока правідловы і зусім абаснаваны гэты організацыйны праект, і ніхто ня стане спрачацца з гэтым.

Жывёлагадоўля павінна стаць для нас самай таннай жывой індустрыяй, якая мусіць пераапрацоўваць танныя, сырья прадукты паяводства і адкіды сельскай гаспадаркі ў каштоўныя экспортныя прадукты для замежнага рынку. Жывёлагадоўля будзе садзейніцаць пашырэнню сацыялістычнага сектару, шляхам стварэння розных калектыўных вытворчых аб'яднаньняў у розныя жывёлаводныя арцелі, саюзы з широкім разьвіццём сеткі маела-сыраварных заводаў, бэконых фабрык і інш., што ў кароткі час дапаможа пабудаваць сацыялістычную гаспадарку.

Жывёлагадоўля дае каштоўнае ўгнаеніе—гной, без якога цяжка спадзявацца на павялічэніе нашых мізэрна малых ураджаяў.

Жывёлагадоўля патрабуе значную колькасць рабочых рук для пераапрацоўкі малочных прадуктаў, што павінна зъменіцца нашае беспрацоўе і малаземельле.

Цэлы шэраг іншых каштоўных выгад катэгарычна сцьвярджаюць, што шлях да прыбытковай сацыялістычнай гаспадаркі ляжыць праз жывёлагадоўлю. Бурны рост за апошні час вытворчых жывёлаводных кааперацыйных аб'яднаньняў пераконвае нас, што ўся будучына нашай сельскай гаспадаркі—у жывёлагадоўлі, што ад разьвіцця гэтай галіны будзе знаходзіцца і ўесь добрабыт насельніцтва і моцнасць Рэспубліканскага бюджэту. Здавалася-б, што калі гэта так, дык даўно надышоў час ўзяцца за гэту справу і прыступіць сур'ёзна да вырашэння арганізацыйных дэкларацый, т. з. час перайсьці ад слоў да справы разьвіцца і палепшання жывёлагадоўлі. Трэба лічыцца з тым, што прызнаныне жывёлагадоўлі галоўнейшай прыбытковай

¹⁾ Рэдакцыя змяншчае гэты артыкул як глас працаўніка з мест і выказвае жаль, што на мае артыкулаў методолёгічнага характару па такому важнаму і складанаму пытаньню, як жывёлагадоўля на Беларусі.

галінай, якая рацыяналізуе ўсю с.-г. вытворчасць, мімавольна прымусіць усе нашы дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, зямельных працаўнікоў, завастрыць увагу на пашырэньне працы ў гэтай галіне шляхам водпуску належных сродкаў і плянамернага правядзення ў жыцьцё ўсіх плянавых мерапрыемстваў. Аднак на справе выходзіць далёка ня так гладка і прыгожа, як адзначаецца ў нашых арганізацыйных проектах. Праглядаючы штогодні водпуск сродкаў на жывёлагадоўлю па мясцовому бюджэту па сваёй Бабруйскай акрузе, можна ўпэўніцца што справа ідзе ў нас не аб разывіцці жывёлагадоўлі, а толькі аб падтрыманні яе ў ранейшым яе становішчы, што можна бачыць з наступнай табліцы:

Бабруйская акр.

| | 1926/27 г. | 1927/28 г. | 1928/29 г. |
|------------------|------------|------------|------------|
| Мясцовы бюджет . | 1285 р. | 7700 р. | 16485 р. |
| Дзяржаўны . | 2756 р. | 6873 р. | 9945 р. |

З табліцы можна бачыць, што хада вызначаныя сродкі адносна і павялічваюцца, але яны абсолютна так малы, што ні ў якім разе не адпавядаюць патрэбе, і думаць аб разгортаўні якой-небудзь широкай працы ў гэтай галіне пры такіх сродках, бязумоўна, не магчыма.

Азнаёміўшыся з працай па палепшанью жывёлагадоўлі ў іншых акругах, напрыклад, Чарнігаўскай акрузе УССР, можна сказаць, што там сапраўдна, не на словах, а на справе, узят курс на жывёлагадоўлю. Так, у 1928 г. з мясцовага бюджету на жывёлагадоўлю адпушчана 46.000 р. на акругу, якая па тэрыторыі значна меншая ад нашай Бабруйскай. Такі значны водпуск сродкаў даў магчымасць Чарнігаўскай акрузе широка разгарнуць працу жывёлагадоўлі, дзе ў 1928 г. толькі для палепшання мясцовай сывіні было 300 кныроў племнікаў буйнай ангельскай пароды. Для палепшання каняводства абсталёвана 60 злучных пунктаў з жарабцамі вытворнікамі—ардэнаў і брабансонаў з дзяржаўнага конскага заводу, ня лічучы пунктаў з мясцовымі ўхваленымі вытворнікамі. Закуплена і пастаўлена на злучныя пункты 15 чистакроўных вытворнікаў бычкоў сімэнтальской пароды, апрач агромаднай колькасці працуючых пунктаў арганізаваных у першыя гады. Не забыта і авечка: 400 бараноў мяса-шэрсьцяной пароды хутка палепшаць і гэту невялічкую жывёлінку. Ні ў якім разе ня толькі наша Бабруйская, але і іншая акругі БССР ня змогуць канкураваць з Чарнігаўскай, хада ролі жывёлагадоўлі ў Чарнігаўскай акрузе не такая важная, як для нашай Бабруйскай і для ўсей Беларусі.

Колькасць племнікаў у нас, прыналежачых дзяржаўнаму конзаводу, земворганам, вельмі малая. У 1928 г. было вытворнікаў

Земворганаўскіх жарабкоў — 7, быкоў — 20, бараноў — 6 і кныроў — 6.

Саўгаскіх — 5 , — 25 , — 6 , — 6 .

Дзярж. конзаводу — 3

Усяго . жарбакоў — 15, быкоў — 45, бараноў — 12, кныроў — 12.

Зразумела, што такая мізэрная колькасць далёка не дастаткова і нікага спагаднага адбітку на палепшэнне жывёлы ня можа мець. Колькасць спэцыяльнага агралэрсоналу па жывёлагадоўлі таксама недастатковая; маюцца толькі 6 зоотэкнікаў у 6-ці раёнах з 13-ці, што, бязумоўна, таксама затрымлівае працу, бо агульныя аграпрацаўнікі (расчлінаводы), пры вялікай сваёй усебаковай нагрузкы, ня змогуць

удзяліць належнай увагі жывёлагадоўлі. Зоотэхнікі-ж, дзе яны маюцца, за адсутнасцю сродкаў выпрацованага сталага і канкрэтнага пляну, пабудованага на падставе навуковага абсьледваньня жывёлагадоўлі, таксама абмяжоўваюцца дробнымі зоотэхнічнымі мерапрыемствамі, а то і праста агульна-агранамічнай працы. Гэткае становішча далёка не нармальна і павінна быць у карані зменена.

Мы павінны признацца, што да гэтага часу для палепшаньня жывёлагадоўлі мы амаль што нічога не зрабілі і ў далейшым мы павінны альбо зусім адказацца ад гэтай працы, альбо з'яніць увесь свой погляд на жывёлагадоўлю, і перайсьці ад слоў да справы.

Абсьледваньне жывёлагадоўлі падстава і першы шлях яго палепшаньня.

Апрача адсутнасці неабходных сродкаў, не дазваляючых разгарнуць працу па палепшанью жывёлагадоўлі на належную вышыню, надзвычайнай перашкодай і тормазам у гэтай справе зьяўляецца бязумоўнае адсутнічанье ўсякіх даных, якія давалі-б магчымасць меркаваць аб становішчы нашай жывёлагадоўлі. У той час калі акругі, скажам, Украіны, як напрыклад Чарнігаўская, а таксама і некаторыя паветы Бранскай губэрні, правялі ў сябе дэталёвае абсьледваньне жывёлагадоўлі і адпаведнае раёнаваньне па гэтаму паказчыку і вядучу планамерную працу па павялічэнню жывёлы, у нас да гэтага часу пануе беспрасветны хаос і туман,—няма ніякага ўяўленыя аб якасці жывёлы нашай (Бабруйскай) акругі, яе парод, атродзідзяў, колькасных суадносін паміж імі і раёнаў іх знаходжэння. Разам з мясцовай і абарыгеннай жывёлай, у нас маецца і цэлы шэраг іншых замежных парод:—галяндская, швіцкая, ангельская, сімэнтальская, німецкая, братэнбургская і інш., якія сустракаюцца ў невялікай колькасці ў чистым выглядзе, і ў пераважаючай большасці ў мэтызаваным, як з мясцовай жывёлай, так і паміж сабою, у выніку чаго і атрымалася такая складаная мешаніна па перамешаных адзінках розных парод; вельмі трудна бывае разабрацца нават аўтарытэтным спэцыялістам аб паходжэнні якога-небудзь мэтыса. Такі малюнак назіраньня ня толькі ў сялянскіх гаспадарках, але і ў нашых дзяржаўных савецкіх гаспадарках (саўгасах), дзе таксама ня прытымліваюцца ніякага пляну і парадку, а заводзяць і завозяць усё, ня лічачыся з tym, падыходзіць што да нашых умоў, ці не. Такім чынам і ў нашых саўгасах маюцца дзесяткі замежных парод, якімі яны забяспечваюць і насельніцтва для паляпшэння яго жывёлы. Гэта таксама не нармальная зьяўшча і неабходна праста сказаць, што да таго часу пакуль будзе існаваць гэты парадак і ня будзе зроблена самае дэталёвае абсьледваньне жывёлы, да той пары казаць аб якім-небудзь палепшаньні яе ня прыходзіцца, бо адсутнасць падстаў для таго, каб сказаць, чаго трэба прытымлівацца, не дазваляе нам вызначыць асноўныя моманты ў гэтай справе.

Перш за ўсё неабходна застанавіцца на самой мэтодыцы палепшаньня жывёлы. Асноўным мэтадам палепшаньня нашай жывёлы прызнан мэтад «развяждзенне ў сабе». Гэты мэтад сцьверджан усімі вучонымі жывёлаводамі, Усесаюзнай сельска-гаспадарчай выстаўкай і ўрэшце на даныя аддзелу жывёлагадоўлі Новазыбкаўскай сельска-гаспадарчай дасьледчай Станцыі, дзе вядзецца праца па паляпшэнню мясцовай палескай жывёлы. Гэта жывёла, купленая на базарах, бязусякага адбора, і паставленая ў правільныя ўмовы кармлення, догляд і стрыманьня, дала бліскуючыя вынікі і ўжо канкуруе з Дзецка-

сельскай фэрмай, дзе стаяла і стаіць жывёла фьюнэнскай пароды, якая папаўняеца ў сваей колькасці з замеж. Для параўнання восьмем лепшых кароў (рэкордыстак) абедзьвюх парод:

| | Рэкордысткі (палескія) Дзецка-сель- скай фэрмы | Новазыб- каўскай с.-г. дасылчай Ставцы |
|-------------------|---|---|
| Жывая вага . . . | 36 пуд. | 23½ пуда |
| Гадавы ўдой . . . | 361 вядро | 284 вядра |
| % тлушчу . . . | 3,55% | 4,20% |

Атрымана масла за
год ад 1 каровы. 10 п. 12 ф. 10 п. 18 ф.

З табліцы відаець, што па колькасці малака нашы гарамычкі-палескі трохі ні-бы і адсталі ад першакалясных замежных, а па колькасці тлушчу і масла нават папярэдзілі іх. Лепшыя-ж з палескіх кароў даюць да 350 вёдзера, г. з. і па колькасці малака не ўступаюць замежным. Апрача павялічэння малочнасці, адначасова ішло і павялічэнне жывой вагі на 4-5 пуд. на галаву.

Эты прыклад навочна пераконвае нас і паказвае, што нам трэба трymацца мэтада «паляпшэння ў сабе» і клапаціца магчымы хутчэй пащукаць у сябе, паміж сваёю жывёлаю чаго-небудзь каштоўнага; магчымы што і знайдзем, бо апісаная вышэй палеская бурая жывёла распаўсяджана па ўсёй Беларусі і даходзіць да Смаленскай губ. Апроч палескай жывёлы ў нас маецца яшчэ свая беларуска-літоўская жывёла, якая больш буйная і, хача маюцца сярод яе і дробныя атродзьдзя, але гэта жывёла зьяўляецца каштоўнай, яна можа служыць асноўным ядром пры палепшанні нашай жывёлы. Бязумоўна, знайдуцца і яшчэ якія-небудзь атродзьдзя, каштоўныя для палепшання. Такім чынам, зрабіўшы абсьледванье і вызначыўшы каштоўныя групы жывёлы і раёны яе паходжання, магчымы намеціць правідловы шлях палепшання.

Шляхі палепшання жывёлагадоўлі.

Вызначыўшы ролю абсьледвання жывёлагадоўлі ў справе яе палепшання, у далейшым магчымы ўжо лёгка вызначыць тыя асноўныя шляхі, па якіх можна будзе весьці паляпшэнне нашай жывёлы. Перш за ўсё, зразумела, мы павінны дапасаваць мэтад «разъвядзення ў сабе», для чаго неабходна адшукаць у сваіх мясцовасцях найбольш каштоўныя групы жывёлы, і калі гэткія знайдуцца, дык шляхам падбору адпаведных вытворнікаў, ад лепшых малочных кароў гэтых груп, альбо набыццём іх з адпаведных выхавальнікаў, систэматычным адборам і правідловым выхаваннем лепшага маладняку, магчымы беспамылкова весьці справу палепшання гэтым шляхам. Калі-ж дзе-небудзь вызначыцца добрая група мэтызаванай жывёлы, з яўна навочным пе-раважаннем крыўі якой-небудзь замежнай пароды, з належнай яе акліматызацыяй і каштоўнай гаспадарчай якасцю, дык магчымы будзе заснаваць мэтад «паглынання» (паглашчэння), г. зн. пастаноўкай чыстакроўных вытворнікаў адпаведнай пароды, як на злучныя пункты, так і ў асобныя статкі, да поўнага яе паглынання, контракта-

цыя цялят, ухваленне вытворнікаў, узнаграды на выстаўках і інш. мерапрыемствы павінны весціся толькі для выбарнай аднай, альбо двух парод, з строгім размежаваньнем іх па раёнах, а ўсё-ж іншыя пароды, як непатрэбныя, павінны усімі сродкамі вымітацца як съмецьце. Такімі систэматычнымі мерамі, праз невялікі час, у якой-небудзь мясцовасці ўстановіца пэўная парода, альбо атродзіззе жывёлы.

Што-ж мы бачым зараз у сябе? Замест апісаных вышэй систэматычных і плянавых мерапрыемстваў,—самую складную, бясыстэмную і бязглаздную блытаніну. Возьмем, напрыклад, ухваленне вытворнікаў, пабудову злучных пунктаў і прэміраваньне. Тут у нас дзесяткі розных парод карыстаюца адолькавай увагай, а вядома, што шмат прадстаўнікоў гэтага букету даўным-даўно трэба было-б выкінуць вон, як, напрыклад, галяндскую пароду за яе шматлікія адмоўныя якасці—вымагальнасць, рэдкамалочнасць і інш., а яна да гэтага часу карыстаецца ўвагай. Таксама можна сказаць і адносна іншых прадстаўнікоў. Магчыма, што ў гэты час дзе-небудзь знаходзіцца парадачнае ядро добрай мясцовай жывёлы, але яно толькі пагаршаецца пры такой систэме палепшання.

Такім чынам, у канцы канцоў, мы зусім звяздзем на няма-нічога і тое, што маецца яшчэ ў нас каштоўнага, а пагэтаму я лічу, што першым актам увагі нашаму жывёлаводству будзе:

1) Дэталёвае абследванье яго ня толькі ў маштабе акругі, а па ўсёй Беларусі, на што трэба звязрнуць увагу ўсіх зацікаўленых устаноў і зрабіць гэта ў першую чаргу.

2) Неабходна павялічыць водпуск сродкаў некалькі больш, чым адпускалася да гэтага часу, з тым разылікам, каб магчыма было набываць племвытворнікаў і будаваць племвыхавальнікі.

3) Выдаваць больш шырока шматгадовы ільготны крэдыт жывёлаводным аб'яднаньям, земляўпарадаканаму насельніцтву і ўсім вёскам на набыццё вытворнікаў.

4) Больш шырока забясьпечваць жывёлагадоўчыя аб'яднаньні малочна-масла-рабочыя арцелі і інш. канцэнтраваным кормам—мацу хаю і высейкамі на ільготных умовах да поўнага іх здавальнення, адказаўшыся ад вываза іх за межы.

5) Практыкаваць выдачу датацыі больш каштоўным выхавальнікам, працуючым з дэфіцітам.

6) Паширыць сець спэцыяльнага зоотэхнічнага персаналу для аблугаўвання жывёлагадоўлі.

7) Разгарнуць сець зоотэхнічных мерапрыемств—паказальнае харчаванье, выхоўванье маладняка, выстаўкі, вывадкі, конкурсы малочнасці, сілы шпаркасці каней і інш.

Толькі шэрагам такіх систэматычных мерапрыемстваў магчыма будзе беспамылкова весці працу палепшання нашай жывёлагадоўлі і атрымаць каштоўныя вынікі. Бяз гэтага мы яшчэ доўга будзем сланица ў цемры і вызначаны «жывёлаводны напрамак» нашай сельскай гаспадаркі будзе толькі на паперы. Кожная-ж увага да нашае жывёлы будзе шчодра аплачана ёю, як плоціць баразная-палеска аддзелу жывёлагадоўлі Новазыбкаўскай Дастьледчай Станцыі ўдоямі па 300—350 вёдзера. Вось і Данія!



Расширенный

Конференция
Союза рабочих
Минской губернии
и Минского губернатора
Белоруссии - Адольфа Чубрика

Конференция сяян-дасьледыкай у Менску 15—18 ліпеня 1928 г.

Я. Тачыцкі.

Масавы досьлед у праблеме разьвіцця сельскае гаспадаркі.

(*Да пытаньня аб организацыі пры дасьледчых станцыях аддзелаў прымяненія.*)

Інтэнсыўнасць нашае сельскае гаспадаркі, у параўнаньні з іншымі краінамі Саюзу, дасягнула значнага высоцага ўзроўню толькі дзякуючы шырокай самадзеянасці і актыўнай упартай працы самаго насельніцтва.

Ня гледзячы на значную інтэнсыўнасць і даволі спрыяючыя ў нас кліматычныя ўмовы (мягкасць клімату), мы аднак назіраем на Беларусі амаль стабільны нізкі ураджай (з падвышэннем у год на $1\frac{1}{2}$ проц.), з прычыны—беднасці нашых глеб (пяскі, супясі і суглінкі моцна ападзоленыя, часамі забалочаныя і камяністыя), а таксама нізкага культурнага ўзроўню насельніцтва, нявысокай с.-г. тэхнікі, слабаму разьвіццю таварнасці гаспадаркі і адсутнасці належных вед па палепшанью гаспадаркі.

Між іншым патрэбна адзначыць, што Беларусь па прыродна-еканамічных умовах падзяляецца на раёны большай і меншай інтэнсіфікацыі, дзе эканоміка, тэхніка і наогул тэмп разьвіцця сельскае гаспадаркі значна адрозніваецца аднаго раёну ад другога; напрыклад, тэхніка і эканоміка Менска-Слуцкага раёну, часткай Віцебшчыны, Аршаншчыны і Гомельшчыны значна вышэй, чым на Палесьсі, Барысаўшчыне, Полаччыне і Магілеўшчыне, а разам з гэтым адсталая раёны значна паніжаюць ураджайнасць і наогул вытворчасць сельскай гаспадаркі ўсяе Беларусі.

Як вядома, у дарэвалюцыйны час на Беларусі ня было ня толькі навукова-дасьледчых установ (акрамя пачатку организацыі Менскай Балотнай Станцыі), але і належнай аграноміі (раней было на павет 1-2 аграномы-чыноўнікі), і ўсякае палепшанье масавае сялянскае гаспадаркі праходзіла вельмі цяжка і стыхійна. З прычыны асабістай палітыкі былога царскага ўраду, накіраванай у бок заможнай клясы, мы мелі з аднаго боку—буйныя заможныя гаспадаркі з даволі высоцай тэхнікай і вялікім ураджаем, а з другога—дробныя сялянскія гаспадаркі з нізкай тэхнікай і нявысокім ураджаем. Высокая тэхніка буйных заможных гаспадарак разьвівалася выключна за кошт вельмі танный, а пад час і дарэмнай рабочай сялянскай сілы і даходу ад дражніцкага зынішчэння лясоў. Затым, усякае палепшанье ў буйных гаспадарках праводзілася іх спецыялістамі-кіраунікамі так, каб ва-колічнае насельніцтва ня магло ім карыстацца. Вось чаму даўнейшыя маёнткі амаль ня мелі нікага уплыву на разьвіццё сялянскіх гаспадарак. І ў рэшце такой ня спрыяючай палітыкі, калі бядняцка-серадняцкае сялянства трymалася на ніzkім культурным узроўні, на дробных гаспадарках з нізкай тэхнікай, пры адсутнасці прамысловасці,

калі працоўны труд вёскі ня выкарыстоўваўся поўнасцю, ня гледзячы на значны лік выязду насельніцтва ў Сібір, замежы і ў гарады, і частковаму выкарыстоўванню на месцы, па кустарнай прамысловасці, лесара распрацоўках і ў буйных гаспадарках, мы назіралі паступовае разьвіццё аграрызацыі краіны, нішчата, а разам з гэтым і ўпартую стабільнасць ураджаю. Такая спадчына мінулага з'яўляецца вельмі цяжкім перажыткам сучаснага моманту.

Між іншым мы бачым, што сярод малакультурнага насельніцтва на вёсцы ў старыя часы пачынае паяўляцца цэлы шэраг шуканьяў самага сялянства па вывучэнню шляхоў падняцця гаспадаркі і палепшання жыцця. Вывучэннем гэтых здзейсніваліся раней, і займаюцца зараз селяне-перадавікі з вялікай ініцыятывай і з широкай самадзеянасцю, якія ў сваіх гаспадарках праводзяць досьледы, маючыя практычнае, а падчас і глыбока-навуковае значэнне, як, напрыклад, Сыцко А. на Мазыршчыне Мехедка К., Веліканав С., Ганчарык А., Карнейчык В. на Меншчыне і інш. Праца гэтых сялян мае вельмі вялікое значэнне, як з навуковага боку ў сэнсе выяўлення новых пытанняў, з перадачай іх на канчатковое вырашэнне ў адпаведныя дасьледчыя ўстановы, так па вырашэнню некаторых з іх на месцы, а таксама па праверцы дасягненняў дасьледчых станцый, і сваім уплывам на ваколічнае насельніцтва па палепшанню гаспадаркі. З прычыны таго, што праца гэта да апошняга часу ня была організаванай, яна ня мела належнага посьпеху.

І толькі пасля кастрычнікаве рэвалюцыі, з моманту організацыі дасьледчай справы на Беларусі, ініцыятыва і самадзеянасць сялян, накірованая на палепшанне гаспадаркі праз досьлед пачынае ахопліваць усё больш широкія колы сялянства і, цалкам падтрыманая савецкай ўладай, выяўляецца ў сталую організацыю Інстытуту сялян-дасьледчыкаў. Галоўнай мэтай Інстытуту сялян-дасьледчыкаў з'яўляецца: 1) на падставе досьледу у мясцовых умовах вырашыць новыя пытанні, 2) ажыццяўляць дасягненны дасьледчых станцый (праверка і распаўсюджанье) і, дзеля пасъпеху ў працы, праводзіць шчыльную сувязь паміж дасьледчымі установамі—з аднаго боку, земворганамі, кооперацыяй, аграноміяй і сялянствам—з другога.

З працы старых дасьледчых станцый РСФСР і Украіны мы бачым, што за свой доўгі час існавання, яны атрымалі шмат каштоўных вынікаў па розных пытаннях гаспадаркі, якія аднак аказаліся няжыцьцёвымі, дзякуючы іх адарванасці ад жыцця. І зараз, на кожным зьвяздзе дасьледчыкаў, зямельных працаўнікоў і аграноміі падкрэсліваша аб tym, што паміж дасягненнямі дасьледчых станцый іх ростам і фактычна існуючымі ўраджаямі сялянскіх, калектыўных і савецкіх гаспадарак, маецца вельмі вялікая розніца. У нас, на Беларусі, ня гледзячы на тое, што дасьледчая справа знаходзіцца яшчэ ў організацыйным пэрыядзе, але станцыі ўжо маюць некаторыя вынікі, якія, бязумоўна, патрабуюць праверкі, і мы таксама назіраме вялікую розніцу паміж ураджаямі дасьледчых палёў станцый і сялян-дасьледчыкаў і звычайнімі ўраджаямі ў калектыўных, савецкіх і асабліва сялянскіх гаспадарках, прыблізна, менш у два-тры, а па некаторым культурам (як бульба) у 5-6 разоў.

У чым-ж тут справа? Справа у tym, што дасьледчая справа ў нас вельмі маладая, потым недастаткова наладжана організацыйна-еканамічная праца па вывучэнню прымяняння дасьледчых дасягненняў, слабая вывучальнасць мясцовых умоў з боку глебы і інш., слабая папулярызацыя вынікаў, адсутнасць пасъядоўнасці і ўпартай настойлівасці пры правядзеніі мерапрыёмстваў і недастатковая ўцягну-

тасць культурных і грамадзкіх мас у працы па палепшанью гаспадаркі. Тагды як паміж ураджаямі дасъледчых станцыі і гаспадарак у Нямеччыне, Даніі і інш. замежных краін гэтакай вялікай розыніцы мы не назіраем, дзякуючы таму, што дасъледчая справа там старая, затым, там яна шырока разгорнута і насельніцтва там наогул падтрымлівае шчыльную сувязь з станцыямі, ня гледзячы на тое што ў Нямеччыне на кожных 30 гаспадароў, а то і менш, а ў Даніі на 50,— маецца гаспадар-дасъледчык.

Назіраемы нізкі ураджай нашых савецкіх, калектыўных і сялянскіх гаспадараў з'яўлецца затрымліваючай прычынай у падняцьці прамысловасці і наогул у раззвіцьці вытворчасці народнае гаспадаркі. Заўважана, што некаторыя гаспадаркі прабуюць праводзіць самі тое ці іншае палепшанье (напрыклад, па ўвядзенню новых культур, новых гатункаў насеніння, па прымяненню мінеральных угнаенняў і інш.) бяз усякага папярэдняга вывучэння, і вельмі часта правальваецца справа, і гаспадарка церпіц вялікі ўбыток. Калі прыгледзецца да жыцьця паасобных гаспадараў калектыўных, савецкіх і сялянскіх, дык мы ўбачым, што тэмп іх раззвіцьця затрымліваецца дзякуючы адсутнасці рацыяналізацыі і налічча асноўных вед па палепшанью. Такое становішча з'яўлецца ненормальным і надалей заставацца ня можа.

Зараз перад земворганамі, селькооперацыяй, аграноміяй і дасъледчай справай востра паставлена пытаньне аб хутчэйшым раззвіцьці сельскае гаспадаркі, як базы для падняцьця прамысловасці. Прыйчым, перад сельскай гаспадаркай паставлены запачы па яе перабудове на сацыялістычных падставах.

Вось у гэты момант рэканструкцыі сельскай гаспадаркі па шляху калектывізацыі, пры індустрыйлізацыі і інтэнсіфікацыі яе, мы павінны падвесці адпаведную навуковую падставу. Дзеля таго, каб справіцца з паставленай задачай, неабходна поўная яснасць і ўсебаковае ахапленыне працы, а таксама цесная органічная сувязь з установамі, грамадзкімі масамі і жыцьцём гаспадаркі. А трэба сазнацца, што дасъледчая справа на Беларусі, як вельмі маладая, якая знаходзіцца яшчэ ў організацыйным пярыядзе вынікаў сваіх сталых, акрамя як па культуры балот, пакуль што ня мае, і ў бліжэйшыя гады па некаторых галінах зараз ня могуць быць, між тым жыцьцё гаспадаркі, як ніколі раней, патрабуе хутчэйшага адказу на цэлы шэраг балючых пытаньняў.

Пагэтаму, дзеля хутчэйшага вырашэння праблемы падняцьця ўраджайнасці ў нашых беларускіх умовах, дасъледчую справу, якая знаходзіцца покуль што ў мінімуме, неабходна пацырыць і фарсіраваць, як масавую дасъледчую справу, сярод калгасаў, саўгасаў і бедніцка-сярэдняцкага сялянства, адначасова узмацніўшы працу дасъледчых установ.

Пры належнай організацыі дасъледчай справы сярод калгасаў, саўгасаў і сялян-дасъледчыкаў, у масавым парадку, мы, бязумоўна, бяз асона вялікіх затрат сродкаў зможам вырашыць цэлы шэраг каштоўных неадкладных пытаньняў паскораным тэмпам,—выкарыстаўшы для гэтай мэты энтузіазм і ініцыятыву працоўных, сялянскіх мас, культурных сіл вёскі і ўсёй грамадзкасці. Пры правядзенні дасъледчай справы ў масавым парадку патрабуецца сур'ёзна навуковы падыход; па гэтаму неабходна наперад дэталёвае вывучэнне запатрабаванняў гаспадаркі, пасля дэталёвой распрацоўкі пляну працы і праграм доследаў, выкарыстаўшы для гэтай мэты вынікі суседніх і замежных станцый, увязаўшы з праграмамі сваіх дасъледчых стан-

цы, пры адпаведным ліку спэцыялістых аграномаў-дасьледчыкаў, і пры належным абсталяваньні,—можна з поўнай упэўненасцю за посьпех прыступіць да гэтай працы. Што гэта так, дык таму можа служыць яскравым прыкладам праца Інстытуту сялян-дасьледчыкаў НДІ, якая за кароткі час свайго існаваньня (за 3 гады) мае цэлы шэраг дасягненняў, як у павялічэнні ліку дасьледчыкаў, з 30 ў 1925 г. да 804 на I/X 1928 г., так і ў размаху працы і яе вынікаў, як па распаўсюджаньні новых і палепшаных культур (кораньплодаў, аўсоў, ячменю, і інш.), так і па рацыяналізмусу ўгнаенію глебы зялёнымі і мінеральнымі ўгнаеннямі, з попелам і торфам. Пасьпех у працы Інстытуту сялян-дасьледчыкаў тлумачыцца вялікай зацікаўленасцю самага насельніцтва ў палепшанні гаспадаркі, абы чым вельмі яскрава сведчаць вынікі прац пяці канфэрэнцый сялян-дасьледчыкаў, з удзелам працаўнікоў калгасаў і аграноміі, якія адбыліся сёлета на Раённых дасьледчых станцыях, з удзелам да 500 сялян. Праяўлена надзвычайная актыўнасць самога сялянства; напрыклад, селянін-дасьледчык з Меншчыны Корсік па дакладу т. Прышчэпава Зьм. кажа: «што мы хоць зараз згодны пайсыці ў камуну, але мы раскінуты... пры адпаведных умовах, гаспадарку Беларусі падымет не за 15, а за 5 год».

Неабходнасць організацыі масавага досьледу на Беларусі выклікаецца тым, па першое, што Беларусь, па сваіх глебавых, эканамічна-гістарычных умовах, вельмі стракатая, і пагэтаму ніякая сетка раённых дасьледчых станций сваімі програмамі поўнасцю ахапіць ня змогуць усёй разнастайнасці ўмоў.

Па другое,—дорага-каштоўная вынікі дасьледчых станций наперад абавязкова павінны праверанацца ў мясцовых умовах.

Па трэцяе,—дорага каштоўная, перагружаная праграма прац існуючых дасьледчых станций можа і павінна быць пазбаўлена ад лішніх працы праз перадачу на вырашэнне цэлы шэраг пытаньняў Інстытуту сялян-дасьледчыкаў, як масавай дасьледчай організацыі, заняўшыся непасрэдна сваёй сталай працай па вырашэнню асноўных пытаньняў і методыкі іх.

Па чацвёртае,—правільна організаваўшы масавы досьлед, мы зможем выкарыстаць поўнасцю—увесь энтузіазм, ініцыятыву і самадзейнасць шырокіх колаў працоўных і сялян па перабудове нашае сельскае гаспадаркі ў сацыялістычным напрамку.

Палажэнне, высунутае Наркамземам Беларусі, абы абавязковай організацыі пры дасьледчых станцыях аддзелаў прымяненія з'яўляецца надзвычайна важным і неабходным у вырашэнні проблемы ураджайнасці. Праўда, назва гэтих аддзелаў, узятая з дасьледчай справы Украіны і РСФСР, і тыя функцыі, якія яны ў большасці выконваюць там (праверка дасягненняў станций і іх распаўсюджаньне), ня зусім адпаведаюць тым заданням, якія стаяць у нас.

У задачы аддзелаў, у нашых умовах, павінна ўваходзіць: 1) вывучэнне тэхнікі ў першую чаргу калгасаў, саўгасаў і сялянскай гаспадаркі ў эканамічным разрэзе; 2) шырокое разгортванне масавага досьледу па ўсіх галінах гаспадаркі; 3) вывучэнне сялянскіх шуканьняў і дасягненняў з Інстытуту сялян-дасьледчыкаў; 4) вывучэнне методыкі працы агульнай агранаміі; 5) вывучэнне дасягненняў і упływu дасьледчай справы на рост сельскай гаспадаркі; 6) правядзенне самай шчыльной сувязі паміж дасьледчай справай і жыцьцем і організацыяй кансультациі аграноміі, працаўнікоў саўгасаў, кал-

тасаў і сялян і 7) шырокая папулярызацыя вынікаў дасьледчых устаноў і Інстытута сялян-дасьледчыкаў рознымі способамі (дэманстрацыйныя паказальныя кавалкі, канфэрэнцыі, лекцыі, гутаркі, выданье брашур, плакатаў, організацыя кіно-перасоўкі і інш.).

Для паспяховага развязвіцца аддзелаў неабходна: а) належным чынам абставіць іх адпаведнымі працаўнікамі, абсталяваньнем і дасстатковым забесьпячэннем сродкамі, б) падрыхтоўваць аграномаў-дасьледчыкаў, в) для калгасаў і саўгасаў падрыхтоўваць на кожную гаспадарку з сваіх працаўнікоў—тэхнікаў, з асьветай сельска-гаспадарчых профшкол, якія маглі-б пад кірауніцтвам аграномаў-дасьледчыкаў і дасьледчых станцый праводзіць дасьледчую працу, г) сыстэматычнае агранамізаваньне сялян-дасьледчыкаў праз зімовыя с.-г. школы: дарослых сялян і съпецыяльныя курсы, д) уцягваць у дасьледчую справу ўсе с.-г. школы, тэхнікумы, сельскія школы з настаўніцтвам, с.-г. гурткі, ячэйкі ЛКСМ, Асаавіахім і ўсю грамадзкасць.

У заключэнні можна сказаць, што справа гэта ў праблеме па падніццю сельскае гаспадаркі з'яўляецца першачарговай і павінна стаць ударнай, а патрэбныя сродкі на яе правядзеніе будуть аплачаны ў некалькі разоў і ў хуткім часе. Заўважана, што чым больш сродкаў трацяць дзяржавы на дасьледчую справу, tym самым тэмп развязвіцца сельскае гаспадаркі праходзіць больш шпарка; прыкладам таму можа быць Нямеччына, Амерыка, Данія і інш. Адсюль, пры мабілізацыі грамадзкіх сіл, пры адпаведных умовах і на падставе навукі наша сельская гаспадарка пойдзе шпаркімі крокамі наперад па сацыялістычнаму шляху.

Г. М. Чуйко.

Сялянскі досьлед—найлепшы шлях да падвойнай ураджайнасці.

Падвоіць ураджаі ў сельскай гаспадарцы—актуальнейшае пытанье сацыялістычнага будаўніцтва—баявая задача ўсей савецкай грамадзкасці на бліжэйшыя гады. Распачаты працэс сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі высоўвае гэтае пытанье ў сучасны момант як ударную задачу ў ва ўсім нашым сацыялістычным будаўніцтве на вёсцы, таму што сучаснае становішча сельскае гаспадаркі, з яе ніzkімі ураджаямі, малай таварнасцю, слабым тэмпам развязвіцца і надмерным адставаньнем у сваім развязвіцца ад прамысловасці, ня можа забясьпечыць патрэбны тэмп індустрыйлізацыі, як фактара сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі на новай тэхнічнай базе,—ня можа спрыяць паспяховаму сацыялістычнаму будаўніцтву краіны.

Само па сабе пытанье падвышэння ўраджайнасці не зьяўляецца новым. Цэлымі стагодзьдзямі шэраг Навукова-Дасьледчых Устаноў, буйных каляктывы спэцыялістых-аграномаў і самі сяляне працуяць над гэтым пытаньнем. У працы іх маецца шмат вялікіх дасягненінь. Ураджаі палёу дасьледчых станцыі у трох, а ўраджаі сялян дасьледчыкаў у два разы вышэй сярэдніх ураджаяў сялянскіх гаспадараў. Але-ж, ня гледзячы на гэта, пытанье ўраджайнасці дзеля ўсёй масы сялянскіх гаспадараў і да гэтага часу застаецца ня вырашаным; ня вырашана яно таму, што, напершы, гэтае пытанье ёсьць занадта складанае, а падругое, пытанье ўраджайнасці да гэтага часу ня сталася як шырокая праблема дзеля ўсёй масы сялянскіх гаспадараў. Праца паасобных дасьледчых устаноў ня зусім шчыльна была звязана з запатрабаваньнямі сялянскае гаспадаркі, а ў некаторых выпадках ня была звязана нават і паміж сабою; ня было належнай сувязі паміж дасьледчымі ўстановамі, насельніцтвам і агранаміем; ня было цвёрдага ўплыву дасьледчых устаноў на жыццё сялянскае гаспадаркі. Адгэтуль зусім зразумелым зьяўляецца той прарыў, які маецца зараз паміж ураджаямі дасьледчых станцыі і сялянскіх гаспадараў. Дасягненыні дасьледчых станцыі, пакуль-што яшчэ часткова, выкарысталі толькі паасобныя сяляне—«сяляне-дасьледчыкі», як больш ініцыятыўныя сяляне, стаўшыя на шлях навуковага аргументавання сваіх гаспадарчых мерапрыемств, карыстаючыся мэтадам працы дасьледчых станцыі. Наша задача ў сучасны момант,—як найхутчэй перакінуць дасягненыні дасьледчых станцыі у масу сялянскіх гаспадараў і гэтым самым мы вырашым пастаўленую перад намі задачу.

Трэба заўважыць, што праблема ўраджайнасці ёсьць цэнтральная праблема ў сельскай гаспадарцы; гэтым яна набывае сабе вагу і цяжкасць ажыццяўлення. Цяжкасць узмацняецца яшчэ і тым, што азначаную задачу ў БССР мы павінны ажыццяўляць ва ўмовах, па-

куль-што, яшчэ пераважна дробна-распыленай сялянскай гаспадаркі з разнастайнымі натуральна-гістарычнымі і глебавымі ўмовамі і разнастайнымі способамі вядзеньня сельскай гаспадаркі, пры ня зусім яшчэ здавальняючых выніках працы нашых дасьледчых устаноў, бо яны занадта маладыя і за кароткі тэрмін свайго існаванья не змаглі разгарнуць працу так, каб даць пэўны адказ на ўсе запытаныні, якія сустракаюцца пры вырашэнні праблемы ўраджайнасьці. Але-ж су-проць гэтых цяжкасцяў мы маєм такі становічы факт у напрамку працы нашых дасьледчых устаноў—гэта пастаноўка досьледаў непасрэдна ў сялянскіх гаспадарках і мабілізацыя і скарыстаньне ініцыятывы саміх сялян у пастаноўцы гэтых досьледаў. Гэта самае каштоўнае ў працы нашых станцый і толькі такім шляхам мы зможем здалець і перасліць тыя цяжкасці, якія стаяць перад намі пры вырашэнні праблемы ўраджайнасьці. Як-бы шырока мы ні разгортвалі сетку дасьледчых устаноў, усё роўна без дапаўнення яе сетка досьледаў непасрэдна ў сялянскіх гаспадарках усе нашы гаспадарчыя мерапрыемствы, пабудаваныя на падставе адных толькі вынікаў станцыі, будуць не заўсёды жыцьцёвымі і вось чаму.

Сельская гаспадарка ёсьць такая галіна вытворчасці, дзе мы маєм у кожным конкретным выпадку спэцыфічныя аб'ектыўныя ўмовы—глеба, клімат і г. д., са спэцыфічным укладам гаспадарчага жыцьця кожнай гаспадаркі. Бязумоўна, вынікі дасьледчых станцый, атрыманыя ва ўмовах далёка адрозніваючыхся ад умоў сялянскай гаспадаркі, будуць мець у сялянскай гаспадарцы зусім інакшы адбітак, чымся на самой станцыі, ня гледзячы на тое, што глеба па свайму паходжанью можа быць нават аднолькавая. Калі-ж прыняць пад увагу, што пры правядзенні кожнага сельска-гаспадарчага мерапрыемства ў сялянскай гаспадарцы мы павінны ўлічваць эканамічную рэнтабельнасць яго, дык вынікі дасьледчых станцый у некаторых конкретных выпадках могуць аказацца зусім ня жыцьцёвымі. Адгэтуль, сялянскі досьлед патрэбны дзеля праверкі вынікаў працы дасьледчых станцый, дзеля вывучэння прымянясці і прыстасаванья гэтых вынікаў да ўмоў сялянскай гаспадаркі, яе эканомікі, і голькі на падставе гэтага вывучэння і прыстасаванья можна зусім рэальна, без памылак, будаваць сельска-гаспадарчыя мерапрыемства. Дасьледчыя станцыі даюць нам толькі агульны напрамак у змаганьні за падвойны ўраджай, бо змагацца за падвойны ўраджай у сялянскіх гаспадарках, гэта значыць, змагацца са стыхіяй-прыродай у спэцыфічных умовах, а гэта мажліва толькі шляхам вывучэння гэтых умоў і дапасаванья да іх усіх дасягненняў навукі і тэхнікі, інакш нашы мерапрыемствы будуць няжыцьцёвымі.

Сялянскі досьлед у вырашэнні праблемы ўраджайнасьці ў нашых занадта стракатых беларускіх умовах набывае яшчэ большае значэнне тым, што наша сялянская гаспадарка, дзяякоўчы гістарычнаму мінуламу, нам яшчэ зусім ня вывучана. Пры вырашэнні праблемы ўраджайнасьці нам патрэбна будзе вырашыць цэлы шэраг дробных праблем, якія ў нас яшчэ да гэтага часу зьяўляюцца ня вырашанымі. Пагэтаму, сялянскі досьлед у нас будзе мець таксама значэнне самастойнага і супастаўнага з дасьледчымі станцыямі вырашэння пасобных пытаньняў. У масавым маштабу гэта зусім мажліва; гэтым мы значна ўзмацнім тэмп вывучэння сялянскай гаспадаркі, а разам з гэтым хутчэй вырашым задачу—падвойнай ураджайнасьці. Але-ж гэта яшчэ ня ўсё; значэнне сялянскага досьледу гэтымі двума момантамі цалком яшчэ не акрэсліваецца. Справа ў тым, што наша сацыялістычнае будаўніцтва, якое праходзіць у занадта напруджа-

ных умовах, патрабуе пры вырашэнныі проблемы ўраджайнасьці, як і ўва ўсякай працы, плянавасьці, рэальнага абронтуваньня плянаў, правільнай разстаноўкі сіл і рацыональнага скарыстаньня маючыхся сіл і сродкаў.

Вылучаючы, у звязку з гэтым, паасобныя больш простыя пытаныні дзеля непасрэднага вырашэння ў сялянскіх гаспадарках, дасьледчыя станцыі вызваляюць сябе ад лішніх дробных пытаньняў, рацыяналізујуць сваю працу і гэтым самым змогуць больш грунтуюна падыйсьці да вывучэння больш актуальных пытаньняў. Акрамя гэтага, маючи пэўную шырокую сетку сялянскіх досьледаў, дасьледчыя станцыі змогуць ахапіць і вывучыць усю рознастайнасць умоў сялянскай гаспадаркі, выявіць чарговыя запатрабаваньні сялянскай гаспадаркі і гэтым самым падвесці грунт пад сваю працу і жыцьцёва будаваць свае праграмы. Да гэтага-ж часу мы ня мелі рэальнага абронтуваньня праграм працы досьледчых станций і без пастаноўкі досьледаў у сялянскіх гаспадарках гэта зрабіць цяжка і нават нельга. Побач з гэтым, чыста навуковы досьлед, праведзены стала, ніколі ня губіць свайго паказальнага значэння і заўсёды мае вялізарны ўплыў на аколічнае насельніцтва. Даволі толькі саслацца на часопіс «Плуг», дзе, сяляне-дасьледчыкі друкуюць вынікі сваёй працы, дык зусім відавочным стане, што даволі правесці адзін стацыянарны досьлед на вёсцы, як сяляне раптам яго падхватваюць і ўжываюць у сябе як гаспадарчае мерапрыемства. Бязумоўна, ёсьць шмат мэтадаў упльыву на сялянскую гаспадарку, але-ж з усіх іх мэтад непасрэднага паказу робіць заўсёды большы ўплыў, чымся ўсе іншыя. Шлях паказу ёсьць самы пэўны шлях упльыву, але-ж, паколькі наша сялянская гаспадарка ня зусім вывучана, мы вельмі мала, пакуль-што, маем што паказваць, а павінны съпярша вывучаць і будаваць гэтаяе вывучэнне так, каб разам-жа з гэтым можна было і паказваць.

Задачу падвойнай ураджайнасці мы павінны вырашыць ва ўмовах малапісменнасці і няпісменнасці шырокіх мас сялянства, ва ўмовах агранамічнай несвядомасці насельніцтва, пры адсутнасці агранамічна-тэхнічных навыкаў у насельніцтва і пры такіх умовах, калі насельніцтва яшчэ верыць у «чудеса бoga» і г. д.

Пры такіх умовах сялянскі досьлед—найлепшы антырэлігійны агіттар, лепшы мэтад наданьня селяніну агра-тэхнічных навыкаў і атрыманьня агранамічных вед. Непасрэдна ўдзельнічаючы ад пачатку і да канца ў правядзеніі досьледу пад кірауніцтвам і дапамогаю дасьледчай станцыі і аграному, селянін, бязумоўна, запомніць і навучыцца выконваць правільна тыя агратэхнічныя мерапрыемствы, ужываныне якіх неабходна пры правядзеніі тых ці іншых агра-культурных пачынаньняў. Дзеля прыкладу даволі ўзяць хоць-бы мінеральны ўгнаенны. Калі селянін ніколі іх можа нават ня бачыць, дык бязумоўна, ён ня будзе ведаць, што з імі рабіць, як рассьяяваць і г. д. У працэсе-ж правядзення досьледу селянін усё гэта ўразумее і больш того, досьлед, дзе, бязумоўна, будуць дзялянкі з рознымі відавочнымі тэхнічнымі эфектам, воляй-неволяй заставіць селяніна крытычна аднесціся да такога зъявішча, такое зъявішча заставіць яго падумаць над гэтым, альбо запытацца ў аграному,—чаму гэта так? Інакш кажучы, досьлед заставіць селяніна крытычна адносіцца да ўсяго таго, што ён рабіць, а гэта асноўнае, што патрэбна дзеля праўльнага вядзення сельскае гаспадаркі,—патрэбна дзеля вырашэння пытаньня падвойнай ураджайнасці.

Разгортваючы шырокую сетку сялянскіх досьледаў, дасьледчыя станцыі, бязумоўна, гэтым самым пашыраюць круг зносін з сялян-

скімі гаспадаркамі і насељніцтвам, а адгэтуль ёсьць мажлівасьць непасрэднага ўплыву дасъледчай станцыі на сялянскія гаспадаркі і само насељніцтва. Усякія зносины дасъледчай станцыі, ці агранома, будзь-то ў пісъмовай форме, выездамі на мейсца, ці запрашэньяне сялян-дасъледчыкаў на дасъледчую ст. і г. д., будуць паглыбляць агранамічныя веды насељніцтва і ўзмацняць іх веру ў агранамічную навуку. Апошні момант, які трэба адзначыць, гэта тое, што правядзенінем сялянскіх досьледаў, дасъледчыя станцыі і агранамія могуць стварыць сабе пэўны аўтарытэт у шырокіх масах сялянства, без якога немажліва весыці ўніядрэнъне дасягненія навукі і тэхнікі ў сялянскую гаспадарку.

Такім чынам, сялянскі досьлед заўсёды, а ў сучасны момант асабліва і надзвычайна, набывае вялізарнае значэніе і зъяўлецца найлепшым шляхам да падвойнай ураджайнасці.

Сялянскі досьлед—справа ня новая. Яшчэ былая земская агранамія, а таксама і дасъледчыя станцыі, вялі сялянскія досьледы, але-ж у выніку іх мала што заставалася ў сялянскай гаспадарцы. Досьледы гэтая праводзіліся без непасрэднага ўзделу ў іх самога селяніна, ня мелі ні навучальнага, ні паказальнага значэння для ўсёй масы сялянства, вынікі іх у селяніна забіраліся і таксама, як іншыя вынікі, служылі толькі тэмай для «навуковых прац» і ляжалі дзе-небудзь у шафах па габінетах; вынікі гэтая ня былі дасягненіямі шырокіх мас сялянства. Праўда, тады былі зусім іншыя ўмовы, папершае, сацыяльна-еканамічныя, пры якіх нельга было даць гэтым досьледам такую мэтавую ўстаноўку, якую мы можам даць зараз, а з мэтавай устаноўкі, як вядома, выцякаюць арганізацыйныя формы і мэтады працы.

Сялянскі досьлед у нашых савецкіх умовах, ва ўмовах калі мы маєм шырока праяўленую, на базе безупыннага эканамічнага росту, ініцыятыву і самадзейнасць шырокіх мас сялянства, набывае зусім іншае значэніе. Сялянскі досьлед у нашых савецкіх умовах павінен быць на вёсцы арганізатарам шырокіх мас сялянства за новую тэхніку, за новыя навуковыя мэтады працы ў сельской гаспадарцы. Дзеля правядзення гэтых досьледаў і для арганізацыі навакол гэтага досьледу шырокіх мас сялянства павінна быць мабілізавана і шырока разгорнута ініцыятыва і самадзейнасць саміх сялян і грамадзкіх арганізацый, з непасрэдным узделам у працы па правядзенію досьледу самога селяніна. Досьледы павінны насыць плянавы і систэматычны характар, абхопліваючы сабою каляктыўныя, бядняцкія і серадняцкія гаспадаркі, выключна да перабудовы гэтых гаспадараў на новых навуковых падставах і да падрыхтоўкі ў працэсе гэтай працы сялян як сталых дасъледчыкаў і культурных гаспадароў. Навакол сялянскіх досьледаў павінна быць шырока разгорнута грамадзкая праца каб гэтым самым больш шырока ўцягнуць у гэтую працу бядняцкія колы сялянства і вынікі гэтых досьледаў хутчэй распаўсюдзіць сярод шырокіх мас сялянства.

Такая ініцыятыва сярод сялянства ёсьць. Зацікаўленая ў палепшаньні свае гаспадаркі, сяляне самі сталі на шлях шуканьня—шлях пастаноўкі досьледаў, пераняўшы гэта з мэтадаў працы дасъледчых устаноў. У выніку гэтай ініцыятывы, як арганізацыйнае афармленіе, арганізуваўся ў БССР Інстытут сялян-дасъледчыкаў—арганізацыя заснаваная выключна на ініцыятыве і самадзейнасці сялян.

Селянін-дасъледчык ёсьць новы тып селяніна на вёсцы, тып, якога ня ведала старая дарэвалюцыйная вёска, тып, які нясе ў сабе зачаткі агрыкультуры і новай сацыялістычнай вёсکі. Такіх дасъледчыкаў мы

павінны выхоўваць як мага больш, і толькі праз іх і з дапамогаю іх мы зможам вырашыць пастваўленую перад сельскаю гаспадаркаю проблему ўраджайнасці.

Трэба заўважыць, што БССР першая стала на такі шлях выхоўвання сялян-дасъледчыкаў.

У іншых республіках, пакуль-што, мы ня маём такой устаноўкі па працы з сялянамі-дасъледчыкамі.

Інстытут сялян-дасъледчыкаў арганізацыйна аформіўся толькі ў 1927 годзе і зацікаўленасць у працы яго з боку насельніцтва за надта вялікая і з кожным годам усё больш і больш расце. Гэта можна заўважыць па буйнаму росту гэтай арганізацыі.


Так, у 1926 годзе ў нас было 63 селяніна-дасъледчыкі

| | | | | |
|------|---|---|-----|---|
| 1927 | " | " | 474 | " |
|------|---|---|-----|---|

| | | | | |
|------|---|---|------------------------------|---|
| 1928 | " | " | 804 (зьвесткі яшчэ няпоўныя) | " |
|------|---|---|------------------------------|---|

| | | | | |
|------|-----------------|------|------|---|
| 1929 | предугледжваеца | 1200 | с-д. | " |
|------|-----------------|------|------|---|

Такі буйны рост сялян-дасъледчыкаў гаворыць за тое, што сяляне зразумелі значэнне сялянскага досъледу, як найлепшага мэтаду і



Селянін-дасъл. Ермалковіч. Кармовы бурак. Ураджай
480 цэнты.

шляху да палепшанья свае гаспадаркі, на базе грунтоўнага навуковага абургунтаванья сваіх гаспадарчых мерапрыемств.

Інстытут сялян-дасьледчыкаў аб'яднае сабою ня толькі паасобных сялян, а звязртае таксама вялікую ўвагу на ўцягненъне ў гэтую працу каляктыўных гаспадарак, саўгасаў, школ, гурткоў і іншых аб'яднанняў.



С.-г. арцель „Бальшавік“. Кармовыя буракі ў полі па мінеральному ўгнаенію. Ураджай 450 ц. з гект.

Як разгортваецца праца ў гэтым напрамку, можна бачыць з наступных лічбаў:

| Гады | Дасьледчыкаў | | | | | | | Сялян | Усяго |
|------|--------------|---------|------|--------------------|-------------------------------|---------|-----|-----------|-------|
| | Саўгасы | Калгасы | Школ | Мэліорац. т.вай | Камітэт узаемапла- моті | Яч. АСА | | | |
| 1927 | 14 | 14 | 14 | 8 | — | — | 424 | 474 | |
| 1928 | 13 | 40 | 8 | 8 | 1 | 17 | 690 | 804 | |
| 1929 | 55 | 121 | 30 | 34 | 1 | 61 | 883 | 1185-1200 | |

У гэтым годзе мы маём значнае павялічэнъне калгасаў, але ж тэта зьяўляецца зусім недастатковым. Трэба заўважыць, што з боку кіруючых ворганаў калгасамі да гэтага часу ня было звернута належнай увагі і дапамогі станцыям у разгортваныні дасьледчай працы ў калгасах, а таксама ня было гэтага з боку Белсельтрэсту і Кіраў-

меліазему на разгортваньне працы ў саўгасах і мэліарацыйных таварыствах. Што датычыцца да школ, дык з боку іх і з боку ўсяго пэдагагічнага персаналю ёсьць занадта вялікая зацікаўленасць і жаданье весьці гэтую працу, як сярод вучняў, рыхтуючы іх да сталай дасьледчай працы, так і сярод ваколічнага насельніцтва. Дзеля прыкладу можна ўказаць на Каніцкую школу сялянскай моладзі, якая правяла належную працу сярод пэдагагічнага персаналю, сярод вучняў і насельніцтва і ў сучасны момант мае 16 вучняў-дасьледчыкаў і пэўны лік сялян-дасьледчыкаў, якім яна дапамагае і кіруе іх працаю.

Такую працу вядуць і іншыя школы розных тыпаў. Але-ж на гэту працу ў школах няма ніякіх сродкаў на ўгнаенне, насенне і аbstалаўянне. У гэтым ім патрэбна дапамагчы з боку Наркамасветы.



Пас. Кайкава. Веліханаў С.
Авёс „Залаты даждж“. Ураджай 15 ц.



Селянін-дасыледчык Веліханаў.
Авёс мясцовы. Ураджай 11 ц.

Інстытут сялян-дасыледчыкаў, ня гледзячы на кароткі тэрмін свайго існаванья і цяжкія ўмовы працы (адсутнасць кіруючага персаналу на станцыях, абмяжаванасць сродкаў і г. д.), даволі шырока разгарнуў працу і ў сэнсе пастаноўкі саміх пытаньняў. Пытаньні высунуты найбольш балочыя дзеля сельской гаспадаркі. Зараз нельга падагуліць вынікі працоўкі гэтых пытаньняў, таму што матар'ялы чшчэ знаходзяцца толькі ў стады распрацоўкі. Пагэтаму я правяду вынікі, пакуль-што толькі паасобных досьледаў, якія яскрава паказваюць нам напрамак, у якім павінна разгортвацца праца па падвышэнню ўраджайнасці. Лічбы ўзяты з працы на Менскай расылінаводнай станцыі, якая праводзіцца пад кіраўніцтвам асистэнта Тачыцкага.

Аднэй з прычын нізкіх ураджаяў у сялянскай гаспадарцы зьяўляецца беднасць нашых глеб спажыўнымі матэрыяламі, пагэтаму вырашэнне пытаньня ўгнаення глебы павінна заняць першае месца ў вырашэнні праблемы ўраджайнасці.

Вось якія мы маем вынікі па гэтаму пытаньню. Вынікі, праўда, не канчатковыя, але-ж атрыманыя ва ўмовах сялянскай гаспадаркі і для пэўнага раёну на іх можна грунтавацца.

Нядахоп гною ў сялянскай гаспадарцы высоўвае неабходнасць ужываньня іншых угнаенняў, як мінеральныя ўгнаені, торф, зялёнае ўгнаенне і іншыя.

Ужываньне мінеральных угнаенняў пад жыта дае наступныя вынікі.

| Схема Ураджай у цэнтнер. | Кантроль- ная | Фасфарт | Супэрфас- фат | Там. шлак | Суп.+там. шлак | Салетра |
|--------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------|-------------------|---------|
| Ураджай на гектар: | | | | | | |
| Зярна . . . | 9,16 | 18,49 | 13,16 | 14,82 | 12,32 | 13,16 |
| Саломы . . . | 22,32 | 36,65 | 28,82 | 30,48 | 29,32 | 28,32 |
| Прыбаўка: | | | | | | |
| Зярна . . . | — | 9,33 | 3,99 | 5,66 | 3,16 | 3,99 |
| Саломы . . . | — | 14,32 | 6,49 | 8,16 | 6,99 | 19,16 |
| Зярна ў % . . . | — | 101,8 | 43,6 | 61,8 | 34,5 | 43,6 |

Досьлед праведзен у Узьдзенскім раёне; глеба—супясь на пяску; жыта «пяткускае». Прыведзеныя лічбы досьць выразна съведчаць аб тым, што ўжываньне мінеральных угнаенняў значна падвышае ураджай, і ў даным выпадку найлепшы ёфект даў фасфарт, які, як мяццовавае і надзвычайна таннае ўгнаенне, набывае ў нас вялізарнае значэнне.

Каб паказаць уплыў калійнай солі на ураджай жыта, прывяду вынікі яшчэ аднаго досьледу, праведзенага селянінам-дасьледчыкам Корсікам з Сымілавіцкага раёну. Вынікі досьледу такія:

| Схема досьледу | Ураджай на гектар у цэнтнерах | | Прыбаўка | | Прыбаўка зярна ў % |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------|
| | Зярна | Саломы | Зярна | Саломы | |
| Кантрольныя . . . | 15,75 | 21,95 | — | — | — |
| Супэрфасфат . . . | 21,92 | 38,21 | 6,16 | 16,26 | 39,0 |
| Калійная соль . . . | 20,23 | 34,39 | 4,47 | 12,44 | 28,5 |
| Суп.+калійн. соль . . . | 20,01 | 35,41 | 4,25 | 13,46 | 27,0 |

Глеба пад досьледам—лёгкі суглінак. Угнаені ўносіліся як у першым, так і ў гэтым досьледзе згодна норм Інстытуту сялян-дасьледчыкаў (гл. праграму і інструкцыю дасьл. працы Ін-ту сялян-дасьледчыкаў).

З гэтага досьледу відаць, што калійная соль таксама падвышае ураджай, але-ж трэба зазначыць, што як на сугліністых, так і на супячаных глебах у першым мінімуме знаходзіцца азот і фосфар і на запраўку глебы гэтымі ўгнаеннямі трэба зьвярнуць увагу ў першую чаргу. Але-ж пры нашых распыленых бяспструктурных глебах ужываньнем толькі адных мінеральных угнаенняў мы ня можам дабіцца ўстойлівых высокіх ураджаяў, і ў сувязі з гэтым паўстае пы-

танье частковай, а можа і поўнай, замены гною, як арганічнай масы і іншымі ўгнаеннямі—торф, зялёнае ўгнаенне.

Вынікі па адзначанаму пытаньню можна бачыць з наступнага досьледу:

| Схема досьледу | Ураджай у кіл. на гектар | | Прыбаўка ў кілёр. | |
|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------|
| | Зярна | Саломы | Зярна | Саломы |
| Гной . . . | 1858,7 | 2706,4 | — | — |
| Гной+т.-шлак . . | 1863,3 | 2713,2 | 4,6 | 6,6 |
| Гной+супэрф. | 1910,2 | 2744,0 | 51,5 | 37,4 |
| Лубін . . . | 2054,1 | 2598,1 | 195,4 | —108,3 |
| Лубін+супэрф. | 1814,1 | 2936,1 | —44,6 | 229,7 |
| Лубін+т.-шлак . | 2079,5 | 3355,5 | 220,8 | 649,1 |
| Лубін+кал. соль . | 1685,6 | 2649,9 | —173,1 | —56,5 |

Досьлед праведзен на супясі селянінам-дасьледчыкам Вярбіцкім у Чырвона-Слабодзкім раёне.



Сел.-дасъл. Запольскі. Пажніўны лубін.

Вынікі гэтага досьледу выразна гавораць аб тым, што лубін на ўгнаенне на супясчаных глебах мае амаль такі-ж уплыў на ўраджай жыта як і гной і, пры недахопе гною, можа ўжывацца замест яго.

Лубін у нас на Беларусі мае яшчэ і тое значэнне, што праз яго мы можам лепш скарыстоўваць нашы багацця — фасфарыт дзеля падвышэння ўраджаю. Досьледаў на гэту тэму ў нас праведзена яшчэ ня вельмі шмат, пагэтаму прывяду лічбы, якія ўжо надрукаваны ў «Выніках працы Інстытуту сялян-дасьледчыкаў за 1927 год».

Досьлед праведзен з бульбай у Барысаўскім раёне на супясчанай глебе селянінам-дасьледчыкам Бондарам. Вынікі досьледу наступныя:

| Схема досьледу | Ураджай у цэнтн. на гект. | Прыбаўка у цэнты. | |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| | | Без-адносн. | У % |
| Кантрольныя | 83,21 | — | — |
| Лубін | 120,55 | 37,34 | 44,7 |
| Лубін+фасфар. | | | |
| Пры пасадцы бул. | 105,48 | 22,27 | 26,5 |
| Лубін+фасфар. | | | |
| Пад лубін. | 157,73 | 74,52 | 89,5 |
| Фасфарыт | 69,28 | -13,93 | -16,8 |

З досьледу відаць, што дзяякоючы здольнасці лубіну лепш усвайваць фасфарыт, з дапамogaю яго мы можам больш поўна выкарыстоўваць фасфарыт, і, зьяўляючыся мясцовымі ўгнаеннямі, яны павінны заняць першае месца ў мерапрыемствах па ўздыму ўраджайнасці.

Дзеля большага акрэсліванняя праблемы лубінізацыі для Беларусі прывяду вынікі яшчэ аднаго досьледу з лубінам пад жыта, прыведзенага тым-ж а селянінам-дасьледчыкам Бондарам. Глеба — супясчаная.


| Схема досьледу | Ураджай у пудах на дзесяці | | Прыбаўка ў пудах | | Прыбаўка зярна ў % |
|----------------|----------------------------|--------|------------------|--------|--------------------|
| | Зярна | Саломы | Зярна | Саломы | |
| Кантрольная | 29,0 | 50,5 | — | — | — |
| Лубін | 48,5 | 116,0 | 19,5 | 65,5 | 67,2 |
| Лубін+т.-шлак | 50,5 | 107,5 | 21,5 | 57,0 | 70,6 |
| Пад лубін | | | | | |
| Лубін+т.-шлак | 54,0 | 117,0 | 25,0 | 66,5 | 86,2 |
| Пад жыта | | | | | |
| Гной | 54,5 | 106,5 | 25,5 | 56,0 | 87,9 |

Лічбы выразна акрэсліваюць значэнне лубіну ў падвышэнні ўраджайнасці. У пароўнанні з гноем ён дае крыху меншую прыбаўку, у звязку з тым, што з гноем мы ўносім крыху больш фосфарна-кіслых угнаенняў, а пры кампэнсацыі гэтага нядахопу лубін

не адстае ад гною. Па прыкладу гэтага досьледу цікава зазначыць, што, у той час, калі фасфарыт дае большую прыбаўку ўраджаю пры ўнісеньні яго пад лубін; тамасаўшлак, як больш лёгка растворымае ўгнаеніе, дае большую прыбаўку пры ўнісеньні яго непасрэдна пад жыта; гэта значыць дзейнічаньня іх працівалеглы.



Сел.-дасьль. Бондар на Менскай расмі-
наводлай дасьледчай станцыі.



Дасьлед с.-д. Веліханова сторфам.

Побач з усім гэтым, пры вырашэныні праблемы ўраджайнасці ў нас на Беларусі набывае вялікае значэніе праблема скарыстаньня торфу на ўгнаеніе. Таксама мясцове дзяшовае ўгнаеніе—багацьце Беларусі. Прывяду таксама вынікі вырашэння гэтага пытання ў сялянскіх умовах. Досьлед праведзен з жытам селянінам-дасьледчыкам Запольскім у Сымілавіцкім раёне; глеба—лёгкі суглінак.

Вынікі такія:

| Схема досьледу | Ураджай на дзесяц. у пудох | | Прыбаўка ў пудох | | Прыбаўка зярна ў % |
|---|-------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|
| | Зярина | Саломы | Зярина | Саломы | |
| 1. Кантрольная . . . | 49,0 | 79,5 | — | — | — |
| 2. Торф кампастав. з фасфар. . . | 88,5 | 138,5 | 39,5 | 59,0 | 80,6 |
| 3. Торф кампаст. з фасф. і кал. соль . . | 93,5 | 138,0 | 44,5 | 58,5 | 90,8 |
| 4. Торф падсыцілачны . | 107,0 | 164,0 | 58,0 | 84,5 | 106,5 |
| 5. Гной | 107,0 | 186,0 | 58,0 | 106,5 | 118,3 |

Досьлед вельмі ральэфна вызначае, што торф падсьцілачны з некоторым дадаткам саломы ў поўнай меры можа замяніць гной у сэнсе ўплыву на ўраджай: так-жа сама торф кампаставаны вельмі мала адстае ад гною і торфу падсьцілачнага. Маючы вялікія багацьці торфу, з дапамогаю якога мы, таксама як і з дапамогаю лубіну, вельмі добра можам выкарыстоўваць нашы багацьція фасфарыту, павялічваючы гэтым на 80—90 проц. ўраджай, мы павінны, пры вырашэнні проблемы ўраджайнасці зьвярнуць больш увагі на торф. Справа ў



Ураджай ячменю па торфу 21 ц., бяз торфу 10 ц.,
досьл. с.-д. Веліханава.

тым, што пытаньне тарфаванья глеб у нас яшчэ дасканала ня вывучана. У нас маюцца па гэтаму пытанью вынікі толькі паасобных досьледаў, у якіх мы маём значныя хістаныні, а пытаньне торфу у праўлеме падвышэння ўраджайнасці ў широкай поўнай пастаноўцы гэтага пытаньня яшчэ не распрацавана і да гэтага трэба зараз-жа прыступіць. Напрыклад—ужыванье аднаго торфу, торфаванье глебы ў сувязі з вапнаваньнем і г. д. Па ўжыванью аднаго торфу ў нас маецца вельмі абмяжаваны лік сялянскіх досьледаў. Вынікі аднаго з такіх досьледаў наступныя:

| Схема досьледу | Ураджай у цэнти. на гектар | | Прыбаўка ў цэнтн. | | Прибаўка зярна ў % |
|-------------------|-------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|
| | Зярна | Саломы | Зярна | Саломы | |
| Кантрольная . . . | 4,84 | 14,96 | — | — | — |
| Торф . . . | 7,54 | 20,8 | 2,7 | 5,84 | 56,2 |
| Там.-шлак . . . | 9,12 | 26,6 | 4,28 | 11,64 | 89,1 |

Досьлед праведзен з жытам у Астрашыцка-Гарадзецкім раёне селянінам-досьледчыкам Гуско; глеба супясчаная, падглеба пясчаная.

У даным выпадку, як відно з досьледу, і адзін торф даў падвышэнне ўраджаю на 56,2 проц. Торфу было ўнесена 40 тонн на гектар. У іншых-жа выпадках адзін торф дае нават адмоўныя вынікі; так што гэтае пытаньне патрабуе больш дасканалай працоўкі.



Пас. Кайкава. Сел.-дасъл. Веліханаў. Уплыў торфу
на ўраджай бульбы па торфу, падсып. 320 п.

У звязку з харкатарам нашых беларускіх глеб, у вырашэнні праблемы ўраджайнасці павінны заняць пэўнае мейсца мерапрыемствы па вапнаванню глебы. Сялянскія досьледы па гэтаму пытаньню на канюшыне даюць наступныя вынікі:

| Схема досьледу | Ураджай сена ў пуд. на дзесяц. | Прыбаўка ў пудох | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| | | Безад- носна | у % |
| Кантрольная . . . | 101 п. 12 хун. | — | — |
| Вапна . . . | 134 „ 27 „ | 33 п. 15 х. | 32,6 |
| Супэрфасфат . . . | 210 „ 5 „ | 108 „ 33 „ | 106,8 |
| Калій+супэрф. . . | 420 „ 29 „ | 319 „ 17 „ | 315,8 |
| Калій+супэрф.+вапна. | 328 „ 30 „ | 127 „ 18 „ | 126,7 |

Досьлед праведзен селянінам дасьледчыкам Барысенка у Гомель-шчыне. З досьледу яскрава відаць які вялікі уплыў на падвышэнне ўраджаю канюшыны маюць мінеральныя угнаенныя на нашых бедных глебах, павялічваючы на 100—300 проц. вапнай-жа таксама,

хая значна менш у парадаўнаныні з іншымі, таксама падвышае ураджай. Але трэба заўважыць, што пытаныне вапнаваньня ў нашых беларускіх умовах пакуль-што яшчэ зусім не распрацавана. Як і па торф, мы маём толькі паасобныя досьледы, на якіх пры широкім правядзеніні мерапрыемств па вапнаваньню глебы грунтавацца яшчэ нельга. Пытаныне гэтае патрабуе працаўкі.



Пас. Кайкава, С.-д. Веліханаў С. Уплыў торфу на
ураджай бульбы. Ураджай бяз торфу 69 ц.

Апошняе пытаныне, якое абайсьці нельга, разглядаючы вынікі досьледаў на мінеральных глебах і якое мае пэўны адбітак у працы сялян-дасьледчыкаў—гэта попел. Тут пытаныне бяспрэчнае. Усе досьледы гавораць за тое, што попел падвышае ўраджай усіх культур і на усіх глебах. Для ілюстрацыі прыведу лічбы толькі аднаго досьледу з канюшынай. Досьлед праведзен селянінам-дасьледчыкам Лапа Мікалаем у Бярэзінскім раёне на супяшчанай глебе з пяшчанай падглебай. Вынікі такія:

| Схема досьледу | Ураджай цэнтнер на гектар | Прыбаўка ў цэнтн. | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|------|
| | | Безадн. | У % |
| Кантрольная | 7,04 | — | — |
| Супэрфасф. | 8,51 | 1,47 | 21,0 |
| Суп.+попел | 10,56 | 3,52 | 50,3 |

Уплыў яго у падвышэнныі ураджаю выразны, але, маючы на увазе задачу поўнага і рацыянальнага выкарыстоўваньня усіх мажлівасцяў для падвышэння ураджайнасці, мы павінны зараз-жа вызначыць мейсца найбольш поўнага выкарыстоўваньня попелу—глебу, культуру. У гэтым напрамку у нас павінна разгарнуцца дасьледчая праца з попелам.

Акрамя паліевых досьледаў ёсьць шмат досьледаў па садоўніцтву, гародніцтву і лекавых расылін. У гэтых галінах працуе шмат сялян-дасьледчыкаў. Адзін з іх—селянін-дасьледчык з Аршаншчыны Мсьціслаўскага раёну, напісаў і прыслал у Бюро сялян-дасьледчыкаў цэлую брашуру пад назвай «Культура капусты».

Асобна стаяць у нас пытаныні па культуры балот і лекавых расылін, якія таксама, бязумоўна, маюць дачыненіне да падвышэння ураджайнасці.

Па культуры балот мы маєм наступныя вынікі сялянскіх досьледаў: у сярэдніх лічбах па некалькіх досьледах (лічбы з працы Балотнай ст.).

Ураджай сена на гектар у цэнтнерах.

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Кантрольная (без налепшанья) | 17,71 | цэнт—100% |
| Адно угнаеніне . . . | 23,04 | “ —130% |
| Баранаваніне + угнаеніне + травы | 39,00 | “ —220% |
| Ворыва + угнаеніне + травы . . . | 50,78 | “ —287% |

У галіне культуры балот у нас у Беларусі мы маєм больш сталыя і пэўныя вынікі, чымся па іншых галінах, таму што Менская Балотная станцыя з'яўляецца старэйшай дасьледчай установай, але-ж разнастайнасць балотных масіваў на Беларусі патрабуе вывучэння гэтых масіваў і дапасаванья да іх мэтадаў Балотнай станцыі па культуры балот, шляхам постаноўкі досьледаў. Пры буйным росту мэліорацыйных таварыстваў мы можам выкарыстаць ініцыятыву насельніцтва гэтых аб'яднанняў з тым, каб шырока там разгарнуць дасьледчую працу і гэтым самым хутчэй перакінуць мэтады і вынікі працы Менской Балотнай станцыі у гушчу сялянскіх гаспадарак. Між іншымі справа постаноўкі досьледаў у сялянскіх умовах па культуры балот паставлена горш, чымся на іншых галінах. Культуртэхнікі лічаць, што гэта ня іх справа, а Балотная станцыя адна з гэтай працай справіцца ні можа, бо ні хопіць дзеля гэтага ні сіл, ні сродкаў. Тут неабходна дапамога з боку Кіраўмэліозему з тым, каб гэтай працай ахапіць усе разнастайнасці нашых балот, прыцягнуўшы да гэтага лугаапорныя пункты і культуртэхнікаў і агульнымі сіламі організаваць і плянава пад кіраўніцтвам Балотнай станцыі і Кіраўмэліозема праводзіць гэтую працу.

Праца з лекавымі культурамі ў сялянскіх гаспадарках распачата, можна лічыць, толькі з гэтага году і зацікаўленасць насельніцтва да гэтых культур, як тэхнічных, маючых пэрспэктыву ў будучым, вялікая. Рост сялян-дасьледчыкаў па гэтых культурах значна вялікі; так у 1927 г. было 24 сел.-дас.; у 1928—27; предугледжваецца у 1929 г.—98 сял.-д., з якіх толькі 32 чал. прыпадае на індывідуальных сялян, а астатнія—саўгасы, калгасы і школы. Гэты год быў ня спрыяючым дзеля развязвальніцы лекавых расылін; усе-ж такі сялян-дасьледчыкі атрымалі збор лекавых расылін. Экспанаты іх удзельнічали на выстаўках і дасланы для музею Цэнтральнага Дому селяніна.

Пры правядзеныні досьледаў з лекавымі расылінамі сустракаюцца цяжкасцьці у тым, што для насельніцтва гэтая культуры яшчэ не знаёмы і таму аднай толькі пісанай інструкцыі мала, а неабходна жывая сувязь і інструктаванье станцыі на мясцох. Персаналу-жа і сродкаў дзеля гэтага станцыя ня мае і ў далейшым гэтым станцыю трэба забясьпечыць і тады лекавыя расыліны пойдуть развівацца. Без інструктаванья і дапамогі, дзякуючы нясьвядомасці у гэтых культурах насельніцтва, з першага-жа году працы мы маем некаторыя няўдачы, а ў сувязі з гэтым расчараванье насельніцтва.

Другое пытаныне, якое неабходна зараз-жа выслушуць—гэта контрактация лекавых расылін, каб гэтым самым забясьпечыць збыт і даць стымул ў развіцці лекавых расылін. Гэту справу павінен узяць на сябе Белмедгандаль.

З усяго вышэйсказанага відаць, што сялянскі досьлед ёсьць самы верны шлях да падвойнай ураджайнасці, а ініцыятыва насельніцтва, якое стала на гэты верны шлях—аснова і забясьпека у вырашэнні гэтага пытання. Між іншым, калі досьлед атрымаў пэўнае грамадзянства у сялянскай гаспадарцы і сярод сялян, бо сяляне яму вельмі шмат часу і працы адводзяць, дык сялянскі досьлед ня атрымаў яшчэ роўнага грамадзянства ў некаторых наших установах, на дасыледчых станцыях і грамадzkих арганізацыях. Сялянскому досьледу вельмі мала увагі адводзяць партыйныя і камсамольскія організацыі. З усяго ліку сялян-дасыледчыкаў мы маем толькі каля 5 партыйцаў і каля 10—15 камсамольцаў, што зусім ненармальна і зьяўляецца вынікам таго, што ячэйкі гэтай справай не займаюцца. Яшчэ больш сумна тое, што нават на дасыледчых станцыях адводзяць сялянскому досьледу увагі «пастолькі-паколькі». Гэта зусім зразумела і ад дасыледчых станцыяў большага і патрабаваць нельга, таму што на дасыледчых станцыях і да гэтага часу няма спэцыяльнае асобы па працы з сялянамі-дасыледчыкамі. Такая паважная праца, такая складаная праца, бо яна адначасова павінна зьяўляцца навуковай і грамадзкой працай, праца якая ускalыхнула шырокія колы сялянства, некаторыя з якіх, не шкадуючы сваіх ног, за 50 вёрст пяшком ішлі на конфэрэнцыю сялян-дасыледчыкаў, павінна атрымаць роўнае грамадзянства на дасыледчых станцыях. На дасыледчых станцыях павінны быць уведзены асобныя спэцыялісты па сялянскіх досьледах.

Праблему ураджайнасці на мой погляд нельга вырашыць у агульна Рэспубліканскім масштабу, а неабходна вырашыць параённа у залежнасці ад умоў кожнага раёну. З гэтага боку сялянскі досьлед, як навуковы грунт гаспадарчых мерапрыемств, набывае надзвычайнае значэнніе. Але-ж, як усякі грунт, ён павінен быць пэўным грунтам, што магчыма тады, калі сялянскому досьледу будзе нададзена навуковая вартасць як з боку тэхнічнай вытрыманасці, гэтак і з боку усебаковага ахопу умоў досьледу і тых працэсаў, якія праходзяць па досьледу.

У сваім артыкуле я прывёў лічбы ураджай розных досьледаў, але-ж гэтая лічбы мы ня можам яшчэ усебакова адгрунтаваць, таму што у нас не праводзіцца разам з гэтым вывучэнніе аграфічных працэсаў, якія праходзяць на гэтым досьледу, а таксама не вывучаюцца эканамічныя рэнтабельнасці гэтых досьледаў. Пакуль-што мы маем як-бы прымітыў-досьлед, што, бязумоўна, нас здаволіць ня можа. Пагэтаму сялянскі досьлед павінен заняць пэўнае месца ў Цэнтральнай Хімічнай Лібораторыі Навукова-Дасыледчага Інстытуту. Пытаныне эканамічнай ацэнкі неабходна яшчэ абгаварыць, хто павінен гэтым займацца. Мне здаецца, што уся тэта праца павінна будзе праводзіцца

тымі аддзеламі прыстасаваньня, якія зараз прайектуюцца да адчынення і якія, бязумоўна, трэба падтрымаць.

Пры такім шырокім разуменыні сялянскага досьледу мы беспамылкова на ім можам прунтавацца пры правядзеныні нашых гаспадарчых мерапрыемств і разам з гэтым мы правядзэм дасканалае вывучэнне сялянскага гаспадаркі.

У сваім артыкуле я таксама ня прыводзіў сярэдніх лічбаў, а грунтаваўся на выніках паасобных досьледаў, таму што сярэднія лічбы вельмі каштоўныя пры шырокім навуковым вырашэнні пытаньняў, а у данным выпадку будуць зациямняць характэрныя асаблівасці раёнаў.

У сучасны момант сялянскім досьледам мы ахапілі амаль усе раёны БССР. Вынікі досьледаў паасобных раёнаў больш блізкі і больш вядомы населенніцтву гэтых раёнаў і будуць мець большы уплыў. Трэба толькі, каб вынікі гэтых досьледаў хутка падхопліваліся нашымі грамадзкімі арганізацыямі на мясцох, працпрацоўваліся у сельска-гаспадарчых гурткох, яч. АСА і г. д. і хутчэй распаўсюджваліся сярод шырокіх мас населенніцтва. Пры такіх умовах сялянскі досьлед стане грунтам і найбольш вернымі шляхамі да падвойнай ураджай насьці.



Конферэнцыя сялян-дасьледчикаў у Горках 8-9 ліпеня 1928 г.

Праф. М. Медзіш

Фітапатолёгія і падвышэнныне ўраджаю.

У сярэдзіне мінулага стагодзьдзя навука аб хваробах расылін—фітапатолёгія, пад уплывам прац нямецкага вучонага Кюна, прыняла той напрамак, які характарызуе яе і ў сучасны момант. Неўзабыве перад гэтым было вытлумачана, што большасць хворасцій расылін выклікаеца паразытызмам староніх арганізмаў, галоўным чынам грыбоў, і фітапатолёгіі ўсю сваю ўвагу звязрталі на вытлумачэнье ўзбуджальnika захворвання, вывучэнын яго біалёгіі і тых зъмен, якія яго прысутнасць выклікае ў хворай расыліне.

Кюн у аснову фітапаталёгічных досьледаў паставіў выраб мер барацьбы з хваробамі расылін, самому яму належыць ідэя і распрацоўка мэтаду прапальвання насенія сінім камнем супраць галаўнёвых.

Ужыць належныя заходы, якія адхіляюць хваробы культурных расылін,—значыць, відавочна, падвысіць ураджай.

Мы можам так вызначыць задачы сучаснае фітапатолёгіі: вывучыць хваробы расылін, высьветліць фактары, якія робяць уплыў на іх, выпрацаваць меры, якія адхіляюць ці паслабляюць захворваныні,—з мэтаю адпаведным чынам падвысіць ураджай.

У шмат якіх выпадках пашчасціла знайсьці лекавыя сродкі, што дзейнічаюць руйнавальна на ўзбуджальніка захворвання—простыя спосабы барацьбы: апрыскаванье фунгісідамі, дэзынфэкцыя насенія, зьнішчэнне пошасных пачаткаў у глебе і г. д.

Але ў шмат якіх выпадках простыя спосабы барацьбы ня ўжываюцца ня толькі таму, што няма адпаведных фунгісідаў, але, галоўным чынам, таму, што ўжыванье іх на практицы не апраўдвалася-б эканамічна, было-б нярэнтабельна. Навуковая думка шукае тады іншых шляхоў да паслаблення ці зьнішчэння захваравання.

Вельмі надзейным сродкам барацьбы зьяўляецца, напрыклад, апрацоўка насеннага матэрыялу з мэтаю адхіліць, як пасеўны матар'ял, насеніе з заражаных палеў. Такім шляхам адхіляюцца захвараваныні, якія перадаюцца насенінем. Такое ж значэнне мае фітапатолёгічная экспертыза насенія.

Часта ня ўсе гатункі якое-небудзь расыліны аднолькава ўспрымальны да дадзенага захваравання—устойлівия гатункі. Увядзеныне ў культуру такіх імунных гатункаў зьяўляецца адным з самых сапраўдных сродкаў змагання з некаторымі хваробамі (рак бульбы і некаторыя іншыя).

У шмат якіх выпадках паслабленне хваробы дасягаецца культурнымі мерапрыемствамі: правильная зъмена (севазвароты), адпаведная апрацоўка глебы, унясеніне ўгнаенія, зьнішчэнне рэшткаў папярэдняга ўраджаю, у якіх зімуюць узбуджальнікі хваробы і т. д.

Самым-жа асноўным пытаньнем з пункту погляду, які нас цікавіць, будзе вось якое: наколькі хворасьці культурных расылін адбіваюцца на колькасці і якасці ўраджаю і наколькі мы ўладаем рэнтабельнымі мэтадамі барацьбы супраць найгалоўнейшых захвараваньняў.

У Амэрыцы, дзе асабліва добра і шырока арганізаваны фітапаталёгічныя ўстановы, і дзе з даўнейшых часоў вядзецца падлік шкоды, якая штогодна прычыняеца культурным расылінам хваробамі, страта ад аднае толькі галауні аўсу ў 1898 г. вылічана ў 18.000.000 даляраў. Для Канады штогодняя страта ад галаунёвых на збожжавых налічваецца ў 17 міліёну даляраў і страты ад іржавіны пшаніцы ў 1891 г. дасягнулі да 330 міліёну даляраў, а штогодна ў сярэднім яны лічацца ў 65 міліёну даляраў. Штогодняя страта ад бульбяных хвароб у Амэрыцы—18 міліёну даляраў. У Нямеччыне страты Прусіі ў іржавісты 1891 год вылічаліся ў 72.952.000 марак; жыта—180.596.000 марак; страты-ж на ўсіх збожжавых у тым годзе налічваліся—418.750.000 марак, гэта значыць, загінула да $\frac{1}{3}$ ураджаю. У 1918 годзе бульбяны грыбок прычыніў страту ва ўсёй Нямеччыне на 1 мільён марак.

Больш поўнае ўяўленынне аб стратах ад найгалоўнейшых хвароб дае наступная табліца Цэнтральнага Фітапаталёгічнага Статыстычнага Бюро ў Амэрыцы (па Ячэўскаму).

№ 1.

| №№ | Расыліна | У процентах | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|-------|------|------|-------|-------|------|
| | | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
| 1 | Пшаніца | 16,99 | 11,70 | 9,2 | 8,9 | 11,82 | 8,87 | 8,3 |
| 2 | Жыта | 1,74 | 1,98 | 1,4 | 1,9 | 2,32 | 2,04 | 1,84 |
| 3 | Ячмень | 5,9 | 4,60 | 5,7 | 4,6 | 5,69 | 4,78 | 11,2 |
| 4 | Авёс | 5,90 | 4,80 | 8,6 | 5,6 | 6,06 | 6,78 | 7,3 |
| 5 | Кукуруза | 6,41 | 6,39 | 8,8 | 6,0 | 10,7 | 9,43 | 8,1 |
| 6 | Бульба | 18,50 | 21,70 | 18,6 | 21,1 | 16,20 | 19,15 | 21,0 |
| 7 | Бавоўна | 13,59 | 13,4 | 15,8 | 9,2 | 19,5 | 12,65 | 9,2 |
| 8 | Яблыня | 11,37 | 16,5 | 11,3 | 22,5 | 13,20 | 18,68 | 12,1 |
| 9 | Пэрсік | 12,04 | 10,4 | 15,3 | 18,6 | 6,9 | 9,41 | 6,0 |

Параўнальна ніzkі проц. страты тлумачыцца тым, што з восьмідзесятых гадоў існуе магутная арганізацыя па барацьбе з хваробамі, і справа барацьбы паставлена на такую вышыню, як у ніводнай самай перадавой краіне Эўропы, і ўсё-такі страты ад хвароб, вызначаныя ў

абсолютных лічбах, вялізарны,—напрыклад, для 1925 году ў бушалях атрымліваецца наступная табліца (бушаль раўненца $2\frac{1}{2}$ пудам):

| №№ | Расыліна | Агульная колькасць ураджаю ў бушалях і кіпах | Страты ў бушалях і кіпах | У процентах |
|----|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | Пшаніца | 669.365.000 буш. | 60.864.000 буш. | 8,3 |
| 2 | Жыта | 48.695.000 " | 914.000 " | 1,84 |
| 3 | Ячмень | 218.002.900 " | 27.649.000 " | 11,2 |
| 4 | Авес | 1.501.909.000 " | 118.535.000 " | 7,3 |
| 5 | Кукуруза | 2.900.581.000 " | 264.255.000 " | 8,1 |
| 6 | Бульба | 323.243.090 " | 86.020.000 " | 21,0 |
| 7 | Бавоўна | 15.601.000 кіп. | 1.117.000 кіп. | 9,2 |
| 8 | Яблыня | 164.616.000 буш. | 22.716.000 буш. | 12,1 |
| 9 | Пэрсік | 46.656.000 " | 2.975.000 " | 6,0 |
| | | | | Па А. Ячэускаму |

Вось гэтая-то вялізарнасць страты і тлумачыць, чаму практычныя амерыканцы не шкадуюць сродкаў на фітапаталёгічныя ўстановы і досьледы, а таксама і на правядзенне ў жыцьцё выпрацаваных спосабаў барацьбы.

Па словах праф. Н. І. Вавілава, у адным толькі Вашынгтоне працуе каля 800 фітапатолёгаў і энтамолёгаў!

На падставе шматлікіх падлікаў у мясцовасцях, дзе ня ўжываліся заходы для барацьбы з хваробамі, праф. А. Ячэускі лічыць, „что звычайны проц. страты ад хваробаў расылін вызначаеца лічбай, блізкай да 30“. Паказаныя ім даныя па нашаму Саюзу цалком съцвярджаюць гэтае становішча, якое з першага погляду здаецца пераўялічным:

„Парша“ яблык

1. Для Ленінградзкае губэрні—43,3 проц. (21 год нагляданыя);
2. „ Маскоўскае „ 42,3 „ (18 „ „)
3. „ Смаленскае „ 48,7 „ (18 „ „)

Зыніжэнье эпідэміі ніжэй 30 проц. было толькі 6 раз у Ленінградскай губ., 5 раз у Маскоўскай і 3 разы ў Смаленскай губэрні.

Для „пладовае гнілі“ на яблыках маюцца наступныя даныя:

1. Для Ленінградзкае губ.— 46,9 проц. (21 год нагляданыя);
2. „ Маскоўскае „ 41,16 „ (18 „ „)
3. „ Смаленскае „ 40,16 „ (18 „ „)

Для „бульбянога грыбка“ сярэдняя за 27 год нагляданыя ў Ленінградскай губ. дае ў сярэднім 45,2 проц. страты; прычым, за гэты пэрыяд зыніжэнье за 30 проц. мела месца толькі 6 разоў.

§ Для „мокрае галаўні“ пшаніцы сярэдняя за 17 год (1900—1917) складаюць:

- | | | |
|---------------------|-------|-------|
| 1. Для Курскае губ. | 29,9 | проц. |
| 2. Тамбоўскае губ. | 31,76 | , |

Для „пыльнае галаўні“ пшаніцы:

- | | | |
|--|--------|-------|
| 1. Для Ленінградзкае губ. (21 год нагляд.) | —36,09 | проц. |
| 2. „ Курскае „ (16 „ „) | —24,69 | , |
| 3. „ Тамбоўскае „ (17 „ „) | —27,11 | , |

Па данных Маскоўскае станцыі аховы расцялін за шмат гадоў штогодняя страта бульбы ў Маскоўскай губ. ад аднаго толькі бульбянога грыбка можа быць вылічана ў 20 проц.

Пераходзячы да Беларусі, мы перш за ўсё павінны адзначыць, што тут мы ня маём лічбавага матар'ялу па пытанню, якое цікавіць нас, за шмат гадоў па той простай прычыне, што ў адносінах да фітапатолёгічных дасьледаваньняў Беларусі робяцца яшчэ толькі першыя крокі.

Ступень пашыранасці грыбных хворасцяў абумоўліваецца не аднену наяўнасцю заразнага пачатку, але, галоўным чынам, знадворнымі ўмовамі; адна з першых умоў, якія дапамагаюць развіццю грыбных захвараваньняў,—вільготнасць.

Вільготны клімат Беларусі павінен быць асабліва спрыяльным для развіцця цэлага раду грыбных хвароб. І ў сапраўданасці, мы маем тут, покі толькі па трохгадовых нагляданьнях, галоўным чынам, у Гарэцкім раёне, моцнае развіццё розных відаў іржавіны на збожжавых (з трох год—у працягу двух збожжа было моцна папсуга іржавінай).

У мінулым годзе быў утвораны падлік папсування галаўнёй сялянскіх палёў у ваколіцах Горак.

Атрымаліся наступныя даныя:

Пшаніца (пыльная і цвёрдая галаўня)—12,5%.

Ячмень („ „ „)—10 %.

Авёс („ „ „)—20 %.

Калі ўзяць пад увагу адначаснае папсуванье іржавінамі, дык недабор ураджаю у шмат якіх выпадках даходзіў да 30 проц., а для аўса, бязумоўна, гэтую лічбу перавышаў.

Бульбяны грыбок—звычайны шкоднік нашых бульбяніх палёў; некаторае ўяўленыне аб ступені шкоды, якая ўчыняецца ім ураджаю бульбы, дае зроблены сёлета фітапатолёгічным Аддзяленнем Горакае Станцыі дасьлед апрысквання бардоскаю вадкасцю бульбянога бацьвіння: на апрыскванных дзялянках, якія ўцалелі ад грыбка, атрымаўся прырост ураджаю да 50 проц.

Апрача таго, на бульбе часта наглядаюцца бактэрыяльныя хворасці:

„Чорная ножка“ (*Bacillus phytophotorus*) і „кольцевая гніль“ (*Bacillus solanacearum*); грыбкі *Bacillus solani* і *Cercospora solani* і віды *Fusarium*.

Сустракаюцца таксама хваробы выраджэння: „скручванье лісьця“, „плямістасць“, „курчавасць“ і іншыя.

Увесну азіміна моцна псуецца *Fusarium nivale* (выправанье азіміны).

Сёлета на жыце наглядалася месцамі моцнае пашырэнне рожкаў галаўні.

Дасьледаваныні хвароб ільну ўлетку гэтага году ў Віцебскай, Полацкай і Аршанскаі акругах выявіла надзвычайнае пашырэнне „антрактозу“—*Colletotrichum lini*—% папсаваньня рэдка быў ніжэй 50, а часта даходзіў і да 80.

У гэтым выпадку выявілася адсутнасць фітапаталёгічнае эксперытызы насењня, таму што хвароба, галоўным чынам, перадаецца насењнем, і папсуты былі палі, засеянны насењнем, атрыманым з каапэратыву.

Распаўсяджены на ільнох і іншых грыбкі *Fusarium*, *Ascochyta*, а месцамі сустракалася моцнае папсаваньне іржавінай *Melampsora lini*.

У садох распаўсяджены „рак“ плодовых дрэў; шмат якія дрэвы заражаны „губкамі“.

Летась і сёлета плодовыя дрэвы наймацнейшым чынам былі папсуты „паршай“ (*Fulicodium*); на некаторых гатунках, напрыклад, на сапожанцы ўраджай быў зьнішчаны на 100 проц.; не щадзіць парша і гадавальнікаў: да 90 проц. сеянцаў былі папсуты.

Сустракаецца таксама ў гадавальніках „вальяватасць“ (*Bacterium tumefaciens*).

„Пладовая гніль“ (*Monilia*) псуе вялікі % садовіны.

На костачковых, асабліва на вішнях, часта сустракаецца небясьпечны грыбок *Monilia cinerea* (па маіх нагляданьнях гэтым летам, асабліва моцна распаўсяджены ў Мазырскай акрузе).

Кармашкавая хвароба (*Taphrina pruni*) летась у Гарэцкім раёне зьнішчыла да 90 проц. плодазавязаў на сьлівах, сёлета таксама была скроў распаўсядженая.

На парэчках сёлета адзначана моцнае распаўсядженіе іржавіны (*Puccinia ribesii coricis*).

Аб агрэсіве на прыходзіцца і казаць, таму што нямногія кусты яго, якія ацалелі, заўсёды псуюцца „амэрыканскай мучністай расой“.

На капусьце скроў сустракаецца „кіла“. Тут мы пералічваем толькі найважнейшыя хваробы, якія прымаюць часта масавы характар і якія наносяць штогодна вялікую страту сельскай гаспадарцы; мы зусім не закранаем лясных шкоднікаў і хатніга грыба.

Калі дапусціць для Беларусі штогоднюю страту ўраджаю, пад уплывам хвароб, у 30 проц., дык прыкладныя падлікі страт дадуць та-кія лічбы: па „Статыстычнаму Даведніку“ на 1927 г., агульны збор па ўсіх збожжавых у Беларусі (бяз Гомельшчыны) = 91.583.900 пудоў; страты ў 30 проц. = 27.775.170 пудоў; агульны збор бульбы = 178.142.800 пудоў; 30 проц. = 53.442.840 пудоў.

Калі-б нам пашчасціла зусім адхіліць захворваныні, ураджай падвысіцца-б на такія-ж велічыні; але досьлед іншых краін і нашага Саюзу паказаў, што на практицы па розных прычынах гэтага ажыццяявіць нельга.

Возьмем тады для параўнаньня тое, што дасягнута ў Амэрыцы; з табліцы № 1 сярэдні процент страт за 7 год па зернёвых культурах = 6 проц.; калі-б намі гэтыя нормы былі дасягнуты, нашы страты раўняліся-б 5.495.340 пудоў на зернёвых культурах, гэта значыць, ураджай падвысіцца-б на 21.949.830 пудоў. Па бульбе, лічачы амэрыканскую норму страт 20 проц., мы будзем мець прырост ураджаю ў 17.814.280 пудоў.

Гэтыя лічбы даюць нам некаторое ўяўленыні аб тым, што траціць Беларусь штогодна, пад уплывам хвароб, па галоўных культурах і наколькі ўраджай можа быць падвышаны правільнай арганізацыйнай ба-рацьбы.

Ня трэба думаць, што амэрыканская норма страт лёгка можа быць дасягнута: патрабуюцца значныя выдаткі і вялікая і ўпартая барацьба.

Правільная арганізацыя барацьбы можа быць заснована толькі на навукова-дасьледчай працы; перш, як пачынаць барацьбу, трэба ведаць супроць якіх хвароб яе трэба ў даных умовах накіроўваць, і якія заходы ў мясцовых абставінах зьяўляюцца больш надзейнымі і рэнтабельнымі.

Адны і тыя-ж хваробы, у залежнасці ад знадворных умоў, могуць у розных месцах мець рознае цячэнне і па разнаму адбівацца на ўраджай.

Усе гэтыя абставіны павінны быць дакладна вывучаны і аблеркаваны пры арганізацыі практычнае барацьбы.

Усялякае фітапаталёгічнае дасьледванье павінна мець на ўвазе пытаныні барацьбы, а практычныя мерапрыемствы па барацьбе павінны заўсёды падмацоўвацца навукова-дасьледчай працай.

Нават апэрацыі—накшталт пратраўлівання насенія, якія здаюцца зусім распрацаванымі і простымі, патрабуюць сталае ўвагі і вывучэння з боку спэцыялістых.

Бываюць выпадкі, калі фармалін небяспечны для зерняці, напрыклад, у сухія гады.

У 1911 годзе ў Нямеччыне, дзякуючы сушы, зерня атрымалася крохкае, кволае і лёгка псовалася пры малацьбе; фітапаталёгі Appel і Rihem панярэджвалі ў друку аб вялікай чульлівасці такога зерняці да пратравы (Deutsche Landwirtsch. Presse. 1911 г. S. 873).

Там, дзе на гэту перасыярогу ня зъвернута належнае ўвагі, зерня стала настолькі запаленым, што прыходзілася перасейваць.

Сёлета на Украіне запалена нямала азіміны, таму што зерня, з прычыны дажджоў, прарасло ў снапох; а для такога зерняці фармалін ды іншыя мокрыя спосабы пратравы—вельмі небяспечны.

У Беларусі часта даводзіцца чуць аб няўдачах з пратравамі насенія; тут, відавочна, неабходна жывое кіраванье з боку зусім кампетэнтных асоб.

Дзеля барацьбы з хваробамі расьлін у Беларусі павінен быць утвораны спэцыяльны апарат, як гэта мае месца ў РСФСР і на Украіне.

У РСФСР у кожнай губэрні маецца станцыя аховы расьлін (СТАЗРА) з фітапаталёгічным і энтамалёгічным аддзяленнямі.

На чале ўсяе гэтае арганізацыі стаіць аддзел аховы расьлін пры Наркамземе. Гэтымі станцыямі часткова вядзеца і навукова-дасьледчая праца. Кіраванье навукова-дасьледчай працы належыць да Аддзелу Мікалёгіі і Фітапаталёгіі Дзяржаўнага Інстытуту Дасьледчае Аграноміі. Амаль што ўсе сельска-гаспадарчыя дасьледчыя станцыі маюць фітапаталёгічныя аддзелы. Існуюць такія і пры батанічных садох.

У сельска-гаспадарчых ВУЗ'ах маюцца катэдры фітапаталёгіі, якія вядуць таксама навукова-дасьледчую працу.

На Украіне станцыі аховы расьлін арганізаваны ў кожнай акрузе; навукова-дасьледчая праца вядзеца фітапаталёгічнымі аддзяленнямі дасьледчых станцый (на Харкаўскай краёвай дасьледчай станцыі, у аддзеле фітапаталёгіі, працевала сёлета 25 спэцыялістых і супрапоўнікаў).

Катэдры фітапаталёгіі маюцца ня толькі пры сельска-гаспадарчых ВУЗ'ах, але арганізуеца таксама на Агранамічным аддзяленні Прывіденага Факультэту Харкаўскага Універсітэту.

У Беларусі маецца ў Сельска-гаспадарчай Акадэміі катэдра фітапаталёгіі і Мікрабіялёгіі; на Горацкай дасьледчай станцыі—аддзел фіта-

паташтагі з адным платным супрацоўнікам. На Менскай станцыі барацьбы са шкоднікамі ёсьць пасада фітапатолёга.

На разьвіцьці гэтых устаноў і павінна быць пабудавана далейшая арганізацыя барацьбы з хваробамі. Навуковая дасылчая праца павінна атрымаць неабходныя ёй сродкі; у працэсе яе будуць выхоўвацца кадры спэцыялістых, патрэбныя дзеля правядзеньня на месцах барацьбы. У далейшым дзеля гэтае мэты пры Наркамземе павінен быць утвораны спэцыяльны аппарат.

Праблема падвышэння ўраджаю—складаная і не вырашаецца ўжываньнем мерапрыёмстваў аднаго якога-небудзь парадку; посьпеху магчыма чакаць ад правядзеньня ў жыцьцё цэлае злучнасці захадаў, але посьпех гэты будзе трывалы і працяглы толькі пры ўмове, што— побач з іншымі мерапрыёмствамі—будзе арганізавана і барацьба з хваробамі расылін. Калі гэта ня будзе зроблена, дык сталая выбухі эпідэмічных хвароб будуць зводзіць да нуля вынікі, дасягнутыя чиста агрыкультурнымі мерапрыёмствамі, а адсутнасць спэцыяльнае арганізацыі па барацьбе і адсутнасць у насельніцтва ведаў і навычак у гэтай галіне пакінуць яго такім-жы бяззбройным і беспарадным перад масавымі хворасцямі, як гэта мае месца і да гэтае пары.

С. М. Тупяневіч.

Высокі ўраджай і грыбныя хваробы расылін.

1. Эканамічнае значэнне грыбных хвароб с.-г. расылін.

Над стварэннем абсолютных каштоўнасцяў у сельскай гаспадарцы, якія прыносяць кожны ўраджай, працуець мільёны земляробаў, людзі науки і практыкі, а наша Савецкая Дзяржава ўкладае сюды аграмадныя матэрыяльныя сродкі. Ставіцца мэта — дабіцца высокага ўраджаю.

А між тым, высокі ўраджай зьяўляецца сумарам шмат якіх энергетычных і матэрыяльных фактараў (цяплыня, съятло, вільгаць, угнаенне і інш.). Кожны фактар мае свой уплыў на расыліну, і ўраджай залежыць ад найменшага з іх у колькасным азначэнні. Ня буду ілюстраваць таго палажэння, наколькі ўраджай залежыць ад мэтэоралёгічных умоў, або наколькі агрыкультурныя прыёмы земляробства, звязаны з узроўнем уралжаю і інш.

Аднак сярод комплексу розных фактараў, якія аказваюць уплыў на ўраджай, бязумоўна, ёсьць і такія, што выяўляюць толькі адмоўны свой фактар і заўсёды ў рознай меры зыніжаюць ураджай. Да такіх фактараў трэба залічыць грыбныя, бактэрыяльныя і функцыянальныя хваробы расылін, а таксама энтомолёгічныя пашкоджанні і дрэнныя мэтэоралёгічныя ўмовы.

Сярод розных хвароб с.-г. расылін, грыбныя хваробы трэба пастаўіць на першым месцы. Яны сустракаюцца ўсюды, дзе толькі ёсьць расыліна. А з ходам інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі, уводам высокакультурных сартоў, большых нормаў угнаення, а таму і большай лёгкасці ў разносе заразы, грыбныя хваробы натуральна будуць мець нахіл у бок пашырэння. Праўда, у прыродных умовах разывіцьцё грыбных хвароб мае часта акрэсленныя межы. Гэта тлумачыцца тым, што чужаедны грыб у сваім жыцці звязан толькі з расыліна-гаспадаром, але патрабуе яшчэ і пэўных знадворных умоў (вільгаці, цяплыні). Няспрыяючыя мэтэоралёгічныя ўмовы часта зыніжаюць урон ад шкодніка-грыбка. Але часта тыя-ж прыродныя ўмовы, што спрыяюць лепшаму росту расыліны, звязаныя найлепшымі і для чужаеда (паразіта).

З другога боку, нязначны ўрон ад грыбка-паразіта можа быць і па тэй прычыне, што ў даным раёне ён мала пашыран, а занос заразы з суседніх раёнаў пакуль што ня меў месца. Так, напрыклад, летам 1928 г. толькі на абрашах аднай Менскай акругі, па маіх назіраньнях, сажа аўса мела розны процент пашкоджання: над Менскам 10—12 проц., у Пухавіцкім раёне 0,2—1,0 проц. (саўгасы Блонь, Вялень). Гэты прыклад ілюструе ту ю думку, што мясцовыя ўмовы заўсёды маюць свой уплыў на пашырэнне шкоднага грыбка і часта вызначаюць разымер яго урону на ўраджай.

З гэтай прычыны можна сказаць, што як-бы дасканала ня быў вядомы грыбок-паразіт, ён патрабуе яшчэ дадатковага вывучэння ў

мясцовых умовах, дзе яго ўплыў на расьліну можа быць адменным. Толькі пасылья дэталёвага вывучэння паразіта і расьліны-гаспадара ў даных умовах, можна вызначыць рацыянальныя спосабы барацьбы з ім.

Для акрэсленія эканамічнага значэння грыбных хвароб у сельскай гаспадарцы БССР ёсьць вельмі мала непасрэдных назіраньняў, чаму некаторыя палажэнні ў гэтым кірунку прыходзіцца ілюстраваць данными, якія належаць да іншых Рэспублік Саюзу.

Пакажу некалькі прыкладаў для тых культур, якія маюць значэнне для сельскай гаспадаркі БССР.

Сажа на збожжы. Гэта хвароба шкодзіць пасевам аўса, ячменю, пшаніцы, жыта. Пачынаючы ад поўдня і ўсходу Саюзу і канчаючы сямю далёкаю Паўноччу РСФСР і Заходнюю мяжою Беларусі, усюды сустракаецца сажа. Толькі ў розных гадах і ў розных раёнах мяньяецца процэнт яе ўрону на ўраджаі. Па падліку міколёгічнай лябораторыі імя праф. А. Ячэўскага (Ленінград), у першай чвэрці бягучага стагодзідзя сажа была пашырана так:

1. Мокрая сажа пшаніцы (*Tilletia tritici*).

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Курская губ. (17 г. назіраньня) | 29,29 проц. |
| Тамбоўская губ. | 31,76 |

2. Пылаватая сажа пшаніцы (*Ustilago tritici* Wint.).

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ленінградская губ. (21 г. назіраньня) | 30,1 проц. |
| Курская " (16 " ") | 24,69 " |
| Тамбоўская " (17 " ") | 27,11 " |

З данных больш позняга часу можна спаслацца на вынікі розных абсьледваньняў пасеваў пшаніцы. Тут паказваецца ўрон ад сажы на ўраджаі пшаніцы ў процентах.

| | |
|--------------------------|----------|
| Іркуцкая губ. (1923 г.) | 22 проц. |
| Заходняя Сібір (1924 г.) | 8 " |
| Далёкі ўсход (1925 г.) | 9 " |
| Туркестан (1923 г.) | 42 |

Недабор зярна пшаніцы ад сажы для Туркестану праф. Запраметаў вызначае лічбаю каля трох мільёнаў пудоў (1923 г.).

Ва ўмовах БССР сельская гаспадарка таксама нясе даволі значныя страты ад сажы. Больш усяго сажа шкодзіць пшаніцы, ячменю і аўсу. Для прыкладу вазьму толькі пашкоджанье пшаніцы. Для 1911—1912 г. сажа на пшаніцы адзначаецца ў „Ежегодниках“ А. Ячэўскага (для быўш. Менскай губ.), для 1913 г. адзначаецца С. Шембалем, для 1924-26 г. праф. М. Медзішам.

Летам 1928 г. мне давялося назіраць паражэнне сажаю пшаніцы амаль па ўсёй Менскай акр. І ў гэтым годзе больш пашырана была съмірдзючая сажа (*Tilletia tritici*) і менш пылаватая (*Ustilago tritici*). Пашкоджанье ад першай часцей было блізкім да 8—10 проц. і толькі ў адным месцы (вёска Поледзі, Вузьдзенская р.) яна дасягала 21 проц. Пылаватая сажа давала 2—3 проц. паражоных каласоў пшаніцы. Больш высокі процэнт съмірдзючай сажы назіраўся там, дзе не праводзілася пратручванье насенія.

У некаторыя гады, якім трэба лічыць і 1918, сельская гаспадарка нясе страты ад выправаньня жыта. Яшчэ і цяпер некаторыя аграномы тлумачаць гэта зьявішча выключна дрэннымі ўмовамі перазімоўваньня жыта. Між тым дасьледавана, што тут галоўны ўрон бывае ад грыбка *Fusarium nivale*. Рана вясною яго грыбня на жыце ўтварае „сънегавую цвіль“.

Пазыней жыту шкодзяць жытнія ражкі, якія ў некаторыя гады пара-
жаюць у нас да 10—15 проц. каласоў. У заходній Эўропе, дзякуючы
належнай ачыстыцы насеніння, гэты грыбок амаль не сустракаецца.

Вялікія страты нясе наша гаспадарка і на бульбе. Праф. А. Ячэўскі
паказвае, што па Саюзу на працягу 27 году бульбянія раёны мелі
страту ад бульбянага грыбка (*Phytophthora infestans* DB) у сярэднім
45,2 проц. За гэты час было толькі 6 год, калі зараза нішчыла менш
30 проц. ураджаю бульбы. Бульбяні грыбок часцей прайаўляе сябе
у паўночнай і ў сярэдній частцы Саюзу, чым на Поўдні. Асаблівай
сілы дасягала хвароба ў 1894, 1909, 13, 18, 19, 23, 25 г. г. У гэты час
сустракаліся раёны, дзе бульба гінула да 90 проц. і больш.

У Нямеччыне бульбяні грыбок асабліва быў пашыран у палове
XIX стагодзьдзя. У гэты час ураджай бульбы па краіне звычайна
з 1.500 пуд. на гектар да 750 пуд.

У 1845 г. бульбяні грыбок выклікаў нават голад у Шатляндыі, дзе
насельніцтва ў значайнай меры кармілася бульбаю.

У БССР бульбяні грыбок зьяўляецца аднай з хвароб, якія маюць
пэўнае эканамічнае значэнніе. Асабліва бульба гіне ў дажджлівых гады.
У сухое лета зараза зьяўляецца пазыней (канец жніўня) і на полі ўжо
асаблівай шкоды зрабіць на пісьпявае. Наадварот, зімою пры пера-
хоўванні бульбы зараза можа прайаўіць сябе з большаю сілаю. Сярод
гаспадароў і нават загадчыкаў саўгасаў часта сустракаецца нейкая
„пасыўная барацьба“ з бульбяным грыбком, якая выявляецца ў тым,
што ўраджай бульбы ўвосень засыпаецца у бурты зауседы „з надбаў-
каю“—на гніцьцё. Часамі гэта „надбаўка“ даходзіць да 25 проц., калі
мяркаваць па дапрыходзанью бульбы вясною ў выпадку лепшага пе-
рахоўвання.

У 1928 г. у некаторых раёнах Менскай акр. мною была адзначана
на бульбе і бактэрыйальная гніль. Процант яе дасягаў 5—6. Гэта хва-
роба носіць назуву „чорнай ножкі“ і асабліва можа быць шкоднай зі-
мою пры дрэіных умовах перахоўвання бульбы.

У садох БССР ураджай яблык абясцэніваецца паршаю (*Fusiceadium Dendriticum* Fisch.). Па думцы праф. Пашкевіча, парша перажае яблыкі
у садох БССР на 90 проц. Праўда, яна не дзеє прыметнага колькас-
нага ўрону, але абніжае таварную годнасць яблык. Пашкоджаныя
яблыкі ідуць толькі на тэхнічную пераапрацоўку, як мешаніна сартой
або апад.

Аб пашырэнні паршы яблык у другіх раёнах СССР паказваю лічбы
на Ячэўскаму.

За 20 год назіраньня (1900—1919) процант пашкоджаных паршаю
яблык быў менш 30 толькі некалькі год.

| | | |
|--------------------|---|-----|
| Ленінградская губ. | 6 | год |
| Маскоўская | 5 | " |
| Смаленская | 3 | " |

Пры аглядзе садоў у саўгасах Менскай акр. летам 1928 г., я ўсюды
знаходзіў значнае пашырэнніе паршы. Яна паражала лісьце яблык і
груш, а таксама і плады. Процант быў блізкім да 80—90. Ни менш
паражала парша і лісьце прышчэп у пладовых выхавальніках.

Другая грыбная хвароба ў садзе—пладовая гніль (*Sclerotinia fructigena* Schr.). Тут гніюць ужо плады—яблакі і груши. Плодовая гніль
сустракаецца кожны год і наносіць прыметны ўрон садоўніству БССР.
У „Ежегодніках“ А. Ячэўскага плодовая гніль адзначаецца для не-
калькіх год (1911 і 12 г.). У 1913 г. С. Шамбель знаходзіў месцамі па-
шкоджаныя пладовай гнілі да 50 проц. ураджаю.

У 1924 г. пладовая гніль адзначаецца Л. А. Лебедзевай, для 1924-26 г. М. Мелзішам.

Летам 1928 г. я рабіў спробу вылічыць процант згінуўших яблык ад пладовой гнілі ў садох саўгасаў Менскай акругі. Для прыкладу прывяду данныя па саўгасу Вязынь, Самахвавіцкага раёну. Тут процант загінуўших яблык ад пладовой гнілі не надта высокі.

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|---------|
| Апорт | 12 проц. | Аніс | 6 проц. |
| Малінаўка | 10 " | Антонаўка | 3 " |
| Баравінка | 5 " | | |

Пры вылічэнні процанту не прымаліся пад увагу яблыкі, загінуўшыя і ўпаўшыя на зямлю, а іх пад дрэвамі можна было налічваць ад 48 да 113 шт. у гэтых сартоў.

Па А. Ячэускаму пладовая гніль у пачатку нашага стагодзьдзя была пашырана так:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Ленінградская губ., 21 год назірання | 46,9 проц. |
| Маскоўская | 41,16 " |
| Смаленская | 40,16 " |

Такім чынам, паршу і пладовую гніль трэба лічыць тымі грыбнымі хваробамі, якія маюць эканамічнае значэнне для БССР.

З гародных культур за прыклад вазьму капусту і звычайнью трату часткі яе ўраджаю ад капуснай кілы (*Plasmodiophora brassicae Wor.*). Расейскі вучоны М. Варонін, які першы пачаў вывучэнне гэтай хваробы, пісаў, што ў яго час (1876 г.) капусная кіла была пашырана ў Ангельшчыне, Францыі, Бэльгіі, Нямеччыне, Гішпаніі.

У паўночнай Амерыцы капусная кіла пашырана і зараз. Па СССР яна таксама вельмі пашырана. У 1869 г. пад Пецярбургам ад капуснай кілы загінула палова ўсей капусты (на 300 тыс. руб.). Пад Ленінградам гэта хвароба і цяпер звычайнае з'явішча. У Маскоўскай губ. яна нішчыць ураджай капусты на 80 проц., у лепшым выпадку на 30 проц.

Ня менш пашырана капусная кіла і ў БССР. Сяляне і тут ня ведаюць, як весьці барацьбу з гэтаю хваробаю. Здараліся выпадкі, што сяляне зусім адмаўляліся мець гарод і садзіць капусту (Г. Дарогін). А між тым данныя Менскай Балотнай Станцыі выразна гавораць, што культура капусты займае першае месца, як па агульнаму, так і чыстоту прыбытку (732 р. і 470 р. 43 к. на дзесяці). Якое аграмаднае значэнне мае гэта хвароба, яскрава гаворыць і тое, што яна вывучаецца ўжо звыш 50 год значным шэрагам вучоных і дасьледчыкаў Амэрыкі, Эўропы і нашага Саюзу.

Далей толькі назаву яшчэ некалькі грыбных хвароб, якія псуюць харчовыя прадукты і галоўнае заражаюць насенінне. Урон ад грыбных хвароб на харчовых прадуктах можна коратка фармуляваць так:

1. Памяншэнне агульнай колькасці харчавых прадуктаў (іржа на збожжы).

2. Непатрэбная дамешка да прадуктаў баластных матэрый (жытнія ражкі, сажа), сярод якіх могуць быць шкодныя і ў лепшым выпадку неспажыўныя матэрый.

3. Дрэннае пераходаванне і псованыне прадуктаў (зъмены ў хэмізме, страты ў прыроднай спажыўнасці).

Пашкоджаныне грыбкамі насеніння можна акрэсліць так:

1. Заражонае насенінне калі і дае ўсходы, дык далейшым прыносіць ізноў заражонае насенінне (*Ustilago tritica Jensen*, *Ustilago hordei Bref.*, часткаю *Ustilago avenae Rostrup*).

2. Заражонае насен'не пашырае заразу, калі грыбок можа жыць у глебе (*Fusarium nivale*).
3. Слабы рост заражонай расыліны, недараразвіцьцё новага насен'ня (*Helmintho sporium gramineum Rabh*). Адсюль меншы ўраджай і дрэнная ўстойлівасць расыліны.
4. Пропаданье ўсходаў (у сасны, бярозы).
5. Заражанае насен'не можа зусім ня даць усходаў (*Fusarium, Sclerotinia*).

Усе пералічаныя прыклады гавораць аб тым, што грыбныя хваробы маюць вельмі прыметны і асноўны ўплыў на ўраджай. З аднаго боку, яны зыніжаюць ўраджай яшчэ ў час росту расыліны, а другое—нішчаць ужо прыбрани ўраджай. Грыбныя хваробы ёсьць адмоўны фактар у сельскай гаспадарцы. Гэта трэба ўлічваць, вывучаць грыбныя хваробы і расыліну-гаспадара і наколькі можна трэба змагацца з шкодным уплывам першых на расыліну і ўраджай.

II. Аб пашырэнні грыбных хвароб на Беларусі.

Сучасная фітапаталёгія ня толькі вышуквае навукова-угрунтаваныя спосабы барацьбы з грыбнымі хваробамі с.-г. расылін, але адначасова разгортвае і шмат пытанняў біолёгічнага напрамку. Такім пытаннем трэба лічыць:

1. Узаемадносіны паміж расылінаю і грыбнымі організмамі.
2. Спэцыялізацыя грыбнога організма жыць толькі па некаторых відавых адменах с.-г. расылін.
3. Устойлівасць расылін супроты некаторых грыбных хвароб (імунітэт) і інш.

Ніхто ня будзе пярэчыць, якое аграмаднае значэнне могуць мець навуковыя дасягненіні ў гэтым кірунку.

Але для кожнага акрэсленага с.-г. раёну, якім трэба лічыць і БССР, важна таксама ўстанавіць і той відавы склад грыбных паразітаў, якія могуць сустракацца ў данным раёне. Вось з гэтай прычыны, поруч з правядзеннем у жыцьцё практычных мерапрыемстваў па барацьбе з грыбнымі хваробамі, вельмі каштоўна зьбіраць і найбольш шырэй фактычны матэрыял аб грыбных хваробах с.-г. расылін.

Зараз мы яшчэ вельмі далёка ад поўнага вывучэння пашыранасці грыбных паразітаў на с.-г. культурах БССР. Спэцыяльных экспедыцый у нас ня было, а матар'ял зьбіраўся выпадкова і ў розны час.

Усё гэта зусім зразумела, бо збор матэрыялаў і вывучэнне грыбных хвароб расылін патрабуюць адпаведных і высокакваліфікованых спэцыялістых, якіх да рэвалюцыі Беларусь ня мела. Толькі з 1923-24 г. пры Менскім С.-Г. Інстытуце адчыненіца катэдра фітапаталёгіі, а пры Цэнтральнай Станцыі Аховы Расылін адчыненіца фітапаталёгічны аддзел.

Друкаваныя звесткі аб пашырэнні грыбных хвароб расылін у БССР знаходзіцца ў „Ежегодниках“ А. Ячэўскага, якія выдаваліся Бюро па Мікалёгіі (Ленінград). Выдана ўсяго дзесяць выпускі (1903—12 г.). У гэтых матэрыялах можна знайсці амаль усе галоўнейшыя хваробы с.-г. расылін БССР.

Вельмі цікава, што адзін грыбны організм (*Fusaria lupini Zaaz*) быў вывучан і ўпяршыню апісан А. А. Ячэўскім на беларускім матэрыяле. Паразіт гэты быў заўважан у 1912 г. у быўш. Рэчыцкім і Мазырскім паветах на сінім лубіне. У расыліны падгнівала каранёвая шыйка, лісце жоўкла, вяла і ўсыхала. Лубін быў пашкоджан на дробных сялянскіх палосках і па плошчы займаў да 25 дзес. у Рэчыцкім павеце і да 21 дзес. у Мазырскім (з 44 дзес. агульной плошчы пасеву лубіна).

Вывучэнъне грыбка ў лябораторных умовах паказала А. А. Ячэўскому, што ён зъяўляецца паразітам, які можа жыць нейкі час і ў глебе. Зараза пашыраецца праз насе́ньне і глебу. Там-жэ апісаны і меры барацьбы з ім.

У „Ежегодниках“ А. А. Ячэўскага найбольш падрабязна паказаны грыбны паразіты БССР за 1911 і 1912 г. Сярод усіх тых грыбных паразітаў эканамічнае значэнъне маюць каля 28, а менавіта:

| | |
|-----------------------|----|
| На палявых расылінах | 19 |
| У садзе | 6 |
| На гародных культурах | 2 |
| Іншыя | 1 |

Гэтая грыбны паразіты шкодзілі, галоўным чынам, ячменю, аўспушаніцы (віды сажы і іржы), жыту (віды іржы і жытнія ражкі), бульбе (бульбяны грыбок, *Rhisoctonia solani* K.), канюшыне, лубіну (фузар'оз), капусьце (капусная кіла); у садзе шкодзіць яблыням, ігрушам, агрэсту, малине. Заўважана тут, што гэтая даннага не ахапліваюць усіх раёнаў БССР.

Летам 1923 і 1924 г. ад Менскай Балотнай Станцыі праводзілася на БССР батанічная экспедыцыя¹⁾, якая адначасова сабрала некаторы фітапаталёгічны і больш міколёгічны матэрыял. Усе матэрыялы абгрыбох распрацавала Л. А. Лебедзева (Асыстэнт Мікалёгічнай Лябораторыі імя праф. Ячэўскага ў Ленінградзе).

Усяго было апрацавана 240 відаў грыбоў, сярод якіх каля 22 знойдзены на культурных с.-г. расылінах, а рэшта на лясных пародах і дзікай лугавой і балотнай расыліннасці.

На Магілеўскай Станцыі Лекавых Расылін некалькі грыбных паразітаў адзначана загадчыкам тэй-жэ станцыі Крэйерам. Паразіты сустракаліся па лекавых травах.

Даволі поўны сьпіс галоўнейшых грыбных хвароб культурных расылін для „Пад-Менскага“ райёну і Аршанскай акругі паказвае праф. М. Медзіш. Гэтая яго назіраныні належалаць да 1925 і 1926 г. і выяўляюць да 40 грыбных хвароб, большая частка якіх мае пэўнае эканамічнае значэнъне. Шкодзяць паразіты збожжу, бульбе, канюшыне, садовым дрэвам, гародніне.

Летам 1928 г. па Менскай акрузе мною было зарэгістравана і сабрана каля 80 грыбных паразітаў на культурных расылінах, палявых і лугавых травах. Адзначу толькі некаторыя з іх. На збожжы была сажа, якая шкодзіла пшаніцы, ячменю, аўсу і жыту.

На пшаніцы ў большай меры сустракалася съмядзючая сажа (*Tilletia tritici*). Часцей яна давала 8—12 проц. паражоных каласоў. У адным месцы (вёс. Паледзі, Вузьдзенская р.) пашкоджаныне ад съмядзючай сажы дасягала 21 проц.

На ячмені, амаль у роўнай меры, была пашырана, як пылаватая сажа (*Ustilago hordei* Bret.), так і каменная (*Ustilago lensenii* Rostrup). Процант пашкоджання каласоў ад кожнага віду сажы часцей прымаўся каля 4—6. Меншшая частка палосак ячменю мелі пашкоджаныне 2—3 проц.

На аўсе часцей сустракалася пылаватая сажа (*Ustilago avenae* Zensen) і менш закрытая (*Ustilago levis* i *Kelletsu Magnus*). Паражэнъне ад першай давала 8—12 проц. і ў паасобных выпадках зьніжалася да 2—3 проц. і ніжэй.

Сажа на жыце (*Uromices occulta* (Walr.) Rabh.) мела нязначнае пашырэнъне.

¹⁾ Склад экспедыцыі: В. П. і Л. И. Савич і А. И. Беляева.

На тых-жэ збожжавых культурах, а таксама і на лугавых і на паляевых травах было зарэгістравана звыш 20 відаў рознай іржы. Іржа шкодзіла лісьцю і съязблінам. Такім чынам, урон ад іржы ня можа ўлічвацца непасрэдна па ўраджаю зярна, але ён штогодна вельмі высокі. Паражоная іржою расыліна рана траціць зялёнае лісьце і дае шчуплае, няпоўнаважнае зярно.

Іржа заўсёды з большаю сілаю паражае лепшае, цёмна-зялёнае збожжа. Тут назіраецца цікавае зъявішча, што тыя ўмовы, якія спрыяюць лепшаму росту расыліны (непасрэднае ўгнаенне гноем), як бы спрыяюць і большаму выяўленню іржы.

Жыту больш шкодзіла бурая ліставая іржа (*Puccinia dispersa* Friks et Hemm), а пшаніцы свая бурая іржа (*Puccinia tricicina* Eriks).

На аўсе было зарэгістравана іржа на лісьцях (*Puccinia coronifera* Cda) і на съязбліх (*Puccinia graminis*).

На ячмені іржа сустракалася ў меншай меры. Тут на лісьцях была пашырана больш плямістасць (*Helminthosporium gramineum* Robh.). Гэта хвароба ў мінулым леце мела даволі значнае пашырэнне. З другога боку, яна заслугоўвае ўвагі і таму, што паразіт зімую ў насеніні, такім чынам, перадаецца на другі год. Зерня ў заражоных расылінах бывае дробнае і больш рубцаватае, чым у здаровых.

У пасевах лёну была адзначана свая іржа (*Melanpsora lini* (Pers.) Desm.) у пасевах канюшыны і гароху свая (*Uromyces*).

З грыбных бактэрыяльных і непарацітных хвароб бульбы назаву толькі галоўнейшыя, як бульбяны грыбок, бактэрыяльная гніль і інш. Бульбяны грыбок (*Phytophthora infestans* DB). У мінулым леце зъявіўся позна (у канцы жніўня) і асаблівага ўрону на полі зрабіць не пасыпей. Большы ўрон і на полі быў ад бактэрыяльной гнілі—“чорнай ножкі”. Яшчэ за месяц да прыборкі бульбы на шмат якіх плянтацыях у савецкіх гаспадарках Койданаўскага, Самахвалавіцкага, Пухавіцкага і Вузьдзенскага раёнаў гэта бактэрыяльная гніль дасягала 3—5 проц. Такі процент трэба лічыць даволі высокім, бо зараза можа прайвіць сябе яшчэ і зімою ў час пераходу ваньня бульбы. Даволі значна пашыраны былі на бульбе і хваробы выраджэння. Гэта група непарацітных хвароб бульбы таксама мае эканамічнае значэнне.

У садзе былі зарэгістраваны парша, плодовая гніль яблык і ігруш, розныя плямістасці лісьцяў, іржа сълівы і маліны, мучная раса агрэсту і інш.

У гарадох усюды была пашырана капусная кіла на карэніні капусты. Напрыклад, у саўгасе Негарэлае нарости кілы пад кустамі дасягали 425 гр. Паражоная расыліны мелі зусім прыгнечаны выгляд¹⁾.

Такім кароткім пералічэннем і абмяркуем сьпіс галоўнейшых грыбных шкоднікаў поля, сала і гарода, якія ў розны час назіраліся ў БССР. Аднак і гэтыя, далёка няпоўныя, весткі дазваляюць сказаць, што шмат грыбных хвароб расылін упарты тримаюцца на с.-г. культурах і ў рознай меры выяўляюць сябе кожны год. Гэта трэба ўлічваць пры вышукванні рацыянальных спосабаў барацьбы з імі.

III. Аб спосабах барацьбы з грыбнымі хваробамі расылін.

Будзе памылкаю, калі пад спосабамі барацьбы з грыбнымі хваробамі разумець толькі непасрэдную барацьбу з паразітам. Справа ў тым, што ненормальны рост расылін можа быць і ад неспрыяющих надворных умоў, у якіх знаходзіцца расыліна. Так, недахоп у глебе

¹⁾ Больш падрабязны сьпіс сабранных мною летам 1928 г. грыбных паразітаў будзе прыведзены асноўна. С. Т.

калія выклікае ў збожжы разъвіцьё саломы замест зярна. Ад недахопу ў глебе солей жалеза расыліна жаўце. Ня можа быць нармальнага росту расыліны і пры недахопе ў глебе фосфару і серкі, хаяць лішкі іх маюць характар атрутні.

Ад лішкаў азотных угнаенняў расыліны часта палягаюць, пазней высьпываюць і ў большай меры паражаютца іржою. Лішкі вільгаці ў глебе спрыяюць большаму пашырэнню бульбянога грыбка. Сухое лета ўстрымлівае яго пашырэнне. Ранняя, сырая і зацяжная вясна спрыяе пашырэнню так званага выправання азімых (*Fusarium nivale*). Зіма з частымі адлігамі паказвае на мажлівае пашырэнне іржы ў наступным годзе і г. д.

Наогул трэба сказаць, што пры ненармальных умовах росту расылін ім у большай меры шкодзяць грыбныя паразіты, бо ўхіленне ад атывальных умоў росту аслабляе расыліну. Адсюль зразумела, якое аграмаднае значэнне маюць належныя агрывкультурныя прыёмы ў сельскай гаспадарцы. Іх трэба лічыць аднай з галоўных груп сярод спосабаў барацьбы з грыбнымі хваробамі. Коратка затрымаюся на гэтым пытанні.

Апрацоўка глебы да некаторай ступені можа рэгуляваць водны рэжым і тым ставіць расыліну ў больш нормальныя ўмовы росту. Спэцияльная апрацоўка глебы на сырым прыпадлівым полі, а галоўнае розныя формы дрэнажа даюць верны спосаб у барацьбе з „выправаннем азімых“. (Паразіт патрабуе лішкаў вільгаці і нізкай t°).

Розны час і глыбіня пасева таксама маюць свае значэнні. Так, сажа больш шкодзіць ранім пасевам ярыны і познім азімым. Пры запазыненіі пасеваў ярыні насенне не высьпывае, расыліны паражаютца больш сажаю і іржою ў наступным годзе.

Рэзаньне насеннай бульбы спрыяе большаму пашырэнню бульбянога грыбка і бактэрыяльнай гнілі.

Наадварот, комплексныя пасевы маюць перавагу перад чистымі. Гарох у пасеве са збожжам менш паражаетца мучною расою.

Аграмаднае значэнне мае і севазварот, асабліва для тых культур, паразіты якіх захоўваюцца, ці могуць жыць у глебе. Гэта можна сказаць адносна сажы, жытніх ражкоў, іржы, некаторых хвароб бульбы, гнілі морквы (*Sclerotinia Libertina Fuck*), сънежнай цвілі на азімых, капуснай кілы і інш. Пры шматгадовай культуры зараза будзе перадавацца з году ў год і нішчыць ураджай. Урон пры гэтым можа дасягаць катастрофічных размераў.

Дапамагаюць пашырэнню паразітаў і некаторыя сарніны, з якіх грыбня паразіта пераходзіць на культурную расыліну. Чыстае ад сарніны поле ёсьць пачатак земляробскай пісьменнасці. Толькі на чистым, правільна апрацаваным і ўмелы ўгноеным полі будзе мець аграмаднае значэнне чисты і сартовы насенны матэрыйял.

Але аб насенні скажам асобна.

Насенне можа насіць споры грыбкоў на сваёй паверхні, або захоўваць грыбнюю паразіту ў самым зерні. У практичным жыцьці занос грыбных паразітаў з насеннем самы небяспечны. Вось чаму ачыстка насення, або адрозніванне заражонага ад здаровага, заслугоўвае ўвагі.

У заходній Эўропе звязратаецца выключная ўвага на ачыстку насення наогул. Праўда, праводзіцца гэта там значна прасьцей, дзякуючы амаль поўнаму забясьцячэнню сельскай гаспадаркі рознымі машынамі.

Напрыклад, у Заходній Эўропе амаль не сустракаюцца жытнія ражкі, а ў нас яны звычайнае зъявішча.

У мэтах рацыянальнага падыходу да непасрэднай барацьбы з грыбнымі хваробамі часта бывае неабходным яшчэ да прыборкі ўраджаю вызначыць ступень заражонасці культуры і ўраджаю. Пры заражэнні, напрыклад, пшаніц смярдзюча сажаю да 2-3 проц., насенне прынята высяваць без пратручванья. Пры заражэнні ўраджаю на 7-10 проц., пратручванье насенне лічыцца абавязковым і пры заражэнні звыш 10 проц. ураджай бракуецца, як насенны матэрыял.

У некаторых выпадках зараза паразіта пераходзіць ў самы зерні. З такіх выпадкаў можна назваць некаторыя хваробы лёну, „п'яны хлеб“, плямістасць лісьця ячменю, пылаватую сажу пшаніцы, ячменю, часткаю аўса і інш.

Тут ужо для вызначэння заражонасці патрэбна дасканальная фітопаталёгічны экспэртыза насення. То-ж трэба сказаць і пра ўсякае насенне, якое прывозіцца з другога раёну ці з-за мяжы. Цікава адзначыць, што завезеныя грыбныя паразіты ў новым месцы могуць праявіць сябе з большаю сілаю, чым яны шкодзілі тэй-же расыліне ў раней акліматызаваным раёне.

На садовых дрэвах зараза пашыраецца больш пры дрэнным доглядзе за садам. Несабранае апаўшае лісьце ў садзе толькі дапамагае пашырэньню грыбных хвароб на другі год. Абрэзка сухога сучча, пабелка і замазка штамбаў, пераворванье глебы ў садзе заўсёды мае становучы бок.

Такім чынам, для кожнай расыліны можна знайці належныя тэхнічныя прыёмы культуры, якія будуць папярэджваць прайяўленыне грыбных хвароб. Толькі ў кожным паасобным выпадку яны павінны ўлічваць і біолёгію паразіта і асаблівасці расыліны.

Непасрэдная барацьба з грыбнымі паразітамі ва ўмовах БССР пакуль што вельмі абліжавана. Сюды трэба аднесці пратручванье насення, апрыскванье і апильванье некаторых культур.

Гэтых простых прыёмаў мы часта недацэніваем. Напрыклад, адно пратручванье насення пшаніцы, аўса і ячмень, калі яго зрабіць масавым, можа падняць ураджай (лепш захаваць) на 5-6 проц.

Прынята лічыць рацыянальным нават праграванье насення пшаніцы і ячменю, каб вывесці здаровае насенне ад пылаватай сажы ці плямістасці на ячмені. Праграванье праводзіцца для невялікага участку і ізаляванага ад іншых пасеваў.

Таксама нельга абыйтися без апрыскванья ў садзе і гародзе.

Якое аграмаднае значэнне мае пратручванье насення і апрыскванье розных культур у пэрыяд іх росту, гаворыць хоць бы і тое, што ўвесь час вышукваюцца і вывучаюцца ўсё новыя прарараты (сухое пратручванье, апильванье пасеваў і г. д.).

У заходній Эўропе і Паўночнай Амерыцы пратручваюць ня толькі насенне збожжа, але і бульбу. К таму-ж пратручванье там даўно-ужо стала масавым тэхнічным прыёмам у сельскай гаспадарцы. Унас-жа такія прыклады толькі пачынаюць уводзіцца ў жыцьцё (Крым, Паўночны Каўказ).

Трэцім і, бадай, галоўным спосабам у барацьбе з грыбнымі хваробамі расылін лічыцца зараз устойлівасць самой расыліны (яе імуннасць).

Ужо даўно заўважана, што ў некаторых расылін (адмен батанічных формаў) не аднолькавая паражаемасць грыбнымі паразітамі. Па М. І. Вавілаву „імуннасць да вузка-спэцыялізаваных паразітаў у большай ступені звязана з генетычнаю дыфэрэнцыроўкою сартоў“.

На падставе гэтага палажэння зусім натуральна было чакаць такіх сартоў культурных расылін, якія могуць аказацца ўстойлівымі супроты-

некаторых паразітаў. Працы сэлэкцыянераў у гэтым кірунку ўжо маюць свае вынікі. Напрыклад, выведзен устойлівы сорт сланэчніка супроць вельмі шкоднага грыбка *Sclerotinia*. Таксама ёсьць даволі устойлівия сарты пшаніцы супроць іржы.

Досьледы фітапатолёга П. І. Борггарда паказалі, што чистыя лініі мяккіх пшаніц па разнаму выявляюць свою устойлівасць супроць сымардзючай сажы (*Tilletia tritici*). Тыя-ж досьледы паказалі, што ступень паражэння пшаніц сажаю процілегла энергіі праастанья пшаніц, а гэта асаблівасць звязана толькі з прыродай сорта. Процант заражэння, як паказвае Борггардт, у трывалых і менш устойлівых чистых ліній хістаўся ад 9,3 проц. да 62,1 проц.

Аб устойлівасці ячменю супроць аднаго віду плямістасці (*Helminthosporium teras* Sack) съведчаць досьледы З. Гешеле (1925 і 1926 г.). Вынікі назіраньня паказваюць на неаднолькавую устойлівасць сартоў.

Для Поўдня Саюзу найбольш устойлівымі з'являюцца двухрадковыя ячмяні і менш устойлівымі 4-х і 6-ці радковыя. Вынікі досьледаў паказваю ў табліцы.

| САРТЫ ЯЧМЕНЮ | Лік чы- стых ліній | 1925 г. | | Лік чы- стых ліній | 1926 г. | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Слаба па- ражоных | Значна паражо- ных | | Слаба па- ражоных | Значна паражо- ных |
| 4-х і 6-ці радковыя ячмяні. | 55 | 45,5% | 39,6% | 134 | 34,4% | 39,8% |
| 2-х радковая ячмяні . | 49 | 89,8 „ | 2,0 „ | 188 | 67,6 „ | 3,7 „ |

Ва ўмовах БССР на ячмені сустракаецца пераважна другі від плямістасці (*Helminthosporium gramineum* Robh). Аб устойлівасці швэцікіх ячмянёў супраць гэтага грыбка ёсьць назіраньні ў Nilson Ehle (Швэція, 1921 г.) і для Маскоўскай губ. аналагічныя даннія дае М. У. Вавілаў (1918 г.).

Ня будзе лішнім спаслацца тут на аднагадовыя назіраньні мае і агранома Квіцінскай на Менскай Агростанцыі над устойлівасцю сартоў ячменю супроць *Helminthosporium gramineum* Robh. Паражэнне ячменю было неаднолькавым. Усяго было высейна 119 сартоў. З іх здаровых і слаба паражоных было 38 сартоў, сярэднє паражэнне мелі 72 сарты і значна паражоных было 9 сартоў. Сярод мясцовых сартоў значна паражоных ня было.

На тэй-же станцыі было праведзена назіраньне за паражэннем іржою 35 сартоў аўса і 20 сартоў пшаніцы. Вынікі паказваюць, што устойлівасць некаторых сартоў аўса і пшаніцы можа быць выкарыстована ў мэтах барацьбы з іржою. Наогул-жа працы сэлэкцыянераў і фітапатолёгаў у гэтым кірунку могуць даць вельмі шмат для павышэння ўраджаю.

IV. Вынікі і некаторыя чарговыя мерапрыемствы.

1. Ніякае мерапрыемства па барацьбе з грыбнымі хваробамі с.-г. расылі нельга праводзіць толькі ў адным раёне, або ў аднай гаспадарцы. Пашырэнне грыбка ў суседніх гаспадарках дасыць новую заразу на высокакультурным вучастку. Нармальна трэба лічыць такое палажэнне, калі барацьба, напрыклад, з сажаю пшаніцы праводзіцца ў адзін год па ўсёй акрузе і ўсімі гаспадаркамі, дзе толькі сажа сустралася ў мінульым годзе.

2. Масавы ўдзел усіх гаспадарак у правядзеніі процігрыбнога мерапрыемства можна разумець у такім сэнсе, што праводзіць іх пажадана па пляну зямельных установу і паслья абавязковай пастановы мясцовай улады (сельсавета, РВК). Пляны павінны ахопліваць у першую чаргу прасьцейшыя заданыні, як ачыстка насеніня жыта ад жытніх ражкоў, пратручванье насеніня ярыны ад сажы, ачыстка садоў ад апаўшага лісьця, абрезка і пабелка дрэў, севазварот у гародзе і г.д. Перад правядзенінем кожнага такога мерапрыемства, у агульным ахваце праводзіцца папярэдня і шырокая аграагітацыя.

3. Цэлым шэрагам другіх мерапрыемстваў можна папярэджваць грыбныя хваробы праз паширэньне здаровага насеннага матэрыялу з Дзяржаўных насеніных гаспадарак, буйных садовых выхавальнікаў і сэлэкцыйных станций, калі там праводзіць пэўную фітапатолёгічную працу. Зрабіць жа гэта прасьцей, наколькі гэтая адзінкі падлеглі плянаваму кіраванню.

4. Усе масавыя мерапрыемствы па барацьбе з грыбнымі хваробамі неабходна праводзіць адначасова з шырокай агранамізацыяй насельніцтва.

5. Поўны посыпех практичных мер барацьбы з грыбнымі паразітамі можна забясьпечыць толькі пры ўмове ўсебаковага вывучэння гэтых паразітаў ва ўмовах БССР; адсюль і неабходнасць разгортання навукова-дасьледчай працы ў гэтым кірунку.

Далей коратка паказваецца пералік чарговых мерапрыемстваў.

A. Мерапрыемствы, якія можа праводзіць сама насельніцтва паслья абавязковых пастанов РВК і Сельсаветаў.

1. Ачыстка насеніня жыта ад жытніх ражкоў.
2. Пратручванье насеніня аўса, пшаніцы і ячменю ад сажы.
3. Адбор на насеніне бульбы з заведама здарowych і аднасортных кустоў перед агульнаю прыборкаю ўраджаю.
4. Палепшанье ўмоў пераходу ваньня бульбы.
5. Прыворка ўвесень апаўшага лісьця ў садох, абрезка, пабелка і аблазка дрэў; пераворванье глебы.
6. Апрывкванье садоў вясною і летам.
7. Абавязковае ўвядзеніе севазвароту ў гародах.
8. Хутчэйшае ўвядзеніе пладазьмену ў полі.
9. Большае ўжыванье мінеральных угнаеніяў пад інтэнсіўную культуру.
10. Ачыстка насеніня і поля ад сарнін.
11. Купля новага насеніня толькі праз кааперацыю або ад дасьледчых станций.

B. Мерапрыемствы, якія праводзяцца буйнымі гаспадаркамі, насенімі выхавальнікамі і зямельнымі установамі.

12. Вывядзеніе і паширэньне здаровага насеннага матэрыялу ў дзяржаўных насеніных гаспадарках і выхавальніках.
13. Устанаўленіе для гэтых гаспадарак мажлівых норм чыстаты і заражонасці насеннага матэрыялу.
14. Абавязковая фітапатолёгічная экспэртыза для вялікіх партый прывознага сартовага насеніня (лёну, аўса, ячменю і інш.).
15. Закупка патрэбнай колькасці фунгіцидаў.
16. Увядзеніе для кожнай акругі аднаго штатнага інструктара для практичнай працы сярод насельніцтва па барацьбе з грыбнымі хваробамі і энтомалёгічнымі шкоднікамі рассялін.

С. Мерапрыемствы ў кірунку навукова-дасьледчай працы і пашырэння фітапатолёгічных ведаў.

17. Працы па праверцы мясоўых сартоў збожжа па ўстойлівасці супроць грыбных хвароб.

18. Вылучэнне і пашырэнне найбольш устойлівых сартоў садовых дрэў супроць паршы і пладовай гнілі.

19. Увядзенне фітапатолёгічнай кансультацыі ў працы кожнай дасьледчай станцыі.

20. Правядзенне ў бліжэйшыя гады поўнага фітапатолёгічнага абсьледаванья с.-г. культур БССР, з мэтаю выяўлення найбольш пашыраных грыбных паразітаў і вызначэння разъмеру іх урону на ўраджай.

21. Хутчэйшае і поўнае даабсталяванье Фітапатолёгічнага Аддзелу Цэнтр. Станцыі Аховы расылін (Б. Н.-Д. І.) у сэнсе набыцця патрэбнай справачнай літаратуры, абсталяванья і апэрацыйных сродкаў.

22. Павялічэнне штату таго-ж Фітапатолёгічнага Аддзелу Станцыі для вядзення больш широкай навукова-прыкладнай працы ў фітапатолёгічным кірунку.

23. Праверка галоўнейшых спосабаў барацьбы з грыбнымі хваробамі расылін ва ўмовах БССР.

24. Широкая популярызацыя фітапатолёгічных ведаў сярод насельніцтва і аграномаў.

Усе пералічаныя тут мерапрыемствы вызначаюцца, як прыкладныя, бо ранейшай практикі ў гэтым кірунку ў нас амаль ня было. Фітапатолёгічная справа ў БССР зусім новая, хаця па нашаму Саюзу ў некаторых раёнах ахову ўраджаю ўводзяць зямельныя ўстановы з 1921-22 г.

Тут-же трэба падкрэсліць і асаблівую актуальнасць неабходнасці фітапатолёгічнага абсьледванья с.-г. культур БССР.

Проф. М. Бурштейн.

Асновы арганізацыі дасыледчай справы па садоўніцтву ў БССР.

Умовы клімату БССР у сувязі з пладоўніцтвам.

Беларусь адносіца да краін, якая па кліматычных умовах цалком уваходзіць у межы шырока разгарнутага садоўніцтва.

Паводле даных Горацкай Мэтэоролёгічнай станцыі (за 50 год), зімовымі месяцамі зьяўляюцца: лістапад з сярэдняй тэмпэратурай -1°C , сінегань— $3,2$ сакавік— 3° . Красавік мае сярэдн. тэмпэрат. $+4,6$. У другой палове гэтага месяца пачынаецца вэгетацыя плодовых парод. Для Мазыршчыны пачынаецца прыблізна на дзён 10 раней. Для Горак мы маем у траўні $12,5^{\circ}$, чэрвені $16,7^{\circ}$, ліпні $18,2^{\circ}$, жніўні $16,2^{\circ}$, верасьні $10,9^{\circ}$. Наогул 6 месяцаў зьяўляюцца цэльымі і поўнасьцю спрыяючымі (у сувязі з разьмеркаваннем вонадзі) вэгетацыі плодовых дрэў. Каstryчнік харктарызуецца параўнальная лагодным восенінім надвор'ем з сярэдняй мес. тэмп. $4,7$. Для Мазыршчыны мы лічым 6 поўных месяцаў вэгетацыі, што спрыяе культуры найбольш шляхэтных сартоў яблынь (Бойкэн, Ранэт—Лянзбэрга, Штэцін чырвоны і г. д.), ігруш (бэра грумковая, пастарская), сыліў, чарэшні.

Згодна матэрыялаў праф. А. І. Кайгарадава, у нашых умовах зіма уключае 5 месяцаў XI, XII, I, II, III.

Вясна—2 месяцы IV і V.

Лета—3 мес. VI, VII і VIII.

Восень—2 мес. IX і X.

Калі падлічыць сярэдняя тэмпэратуры па гэтых сезонах, для шэрагу пунктаў, дык атрымаем наступнае:

| Назва Мэтэорол. станцыі | Зіма XI—III | Вясна IV—V | Лета VI—VII | Восень IX—X | Сярэдняя гадав. |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1. Новае Карапёва (каля Віцебску). | — $5,2$ | $7,8$ | $16,1$ | $7,3$ | $4,4$ |
| 2. Фленова (каля Смаленску) | — $5,5$ | $8,1$ | $16,6$ | $7,5$ | $4,6$ |
| 3. Горкі | — $5,1$ | $8,6$ | $17,0$ | $7,9$ | $4,9$ |
| 4. Магілёў | — $4,5$ | $9,3$ | $17,4$ | $8,4$ | $5,4$ |
| 5. Чэрыкаў | — $4,9$ | $9,5$ | $18,0$ | $8,5$ | $5,5$ |
| 6. Менск | — $3,1$ | $9,9$ | $18,2$ | $18,2$ | $6,4$ |

Заўважым, што для усяго краю маем шпаркі ўзым тэмпэратуры ад красавіка (для Горак 4,6) да мая (12,5 для Горак) і вельмі ступня-
нёвае зыніжэнне цяпла ад восені да зімы, што вясной спрыяе шпар-
каму ўэросту і зацьвіценню дрэу, а ў восень спрыяе падрыхтавацца
да зімоўцы. Важна адзначыць, што мы амаль зусім ня ведаем позь-
ніх прымаразкаў. Сярэдняя пара сканчэння прымаразкаў для Нова-
Каралёва 2 траўня, для Магілёва 29 красавіка, Чэрыкава 29-IV, Горак
30-IV, Менска 29-IV, Марына-Горка 2-V.

Пачатак прымаразкаў прыпадае для гэтых пунктаў паміж 30-IX
і 4-X.

Калі прыняць пад увагу, што пачатак красаваньня пладовых дрэў
для гэтых пунктаў у сярэднім 10—15 траўня, дык ад сканчэння пры-
маразкаў да пачатку красаваньня мы маем досыць часу.

Расыліна патрабуе цяпло для падтрыманьня тэмпэратуры цела для
вытвару эндатэрмічных рэакцый і для вытвару працы. Цяпло глебы
і глебавай вільгаті мae пераважнае значэнне для карэння і штамбу
дрэва. Працэс адчынення пучкоў, зацьвітаньне і атрыманьне ўра-
джаю пладоў залежыць пераважна ад награваньня кароны сонеч-
нымі праменінамі.

Тэмпэратура глебы на глыбіні 2 мэтраў мае важнае значэнне ў
жыцці пладовага дрэва. Карэнныя яблыні ў глебе ідуць да 1,5 мэтраў,
а ігрушы да 2-х мэтраў.

| Глыбіня у мэтрах | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 0,4 — 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 10,3 | 15,4 | 17,0 | 16,6 | 13,1 | 7,9 | 2,7 | 0,5 | |
| 0,8 — 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 13,3 | 15,5 | 15,2 | 13,4 | 9,0 | 4,3 | 1,9 | |

Глеба глыбей ад 0,5 мэтр. не прамярзае. Улетку тэмпэратура на
глыбіні 0,4 мэтр. вельмі блізка саўпадае з тэмпэратурай паветра ў
цяні, што съведчыць аб здавальняючай у гэтым месяцы інсалацыі зям-
ной паверхні і пароўнальна значнай цеплаправоднасці глебы. Па
наступнай табліцы відаць, якая сярэдняя тэмпэратура глебы па раз-
най глыбіні ў красавіку:

| Назва станцыі мэт. | На глыбіню | На глыбіню | На глыбіню |
|---------------------|------------|------------|------------|
| | 0,2 м. | 0,3 м. | 0,6 м. |
| Нова-Каралёва . . . | 2 | 1,7 | 2,2 |
| Горкі . . . | — | 1,1 | 2,1 |
| Фленова . . . | 2 | 1,4 | — |
| Марына-Горка . . . | 3,6 | 1,7 | 2,2 |
| Васілевічы . . . | 5,7 | 4,3 | 4,0 |

Згодна кліматычнага атлясу, Беларусь зьяўляецца хмарнай базай на фоне яснага неба абшараў СССР (проф. Кайгародаў). Максімум хмарных дзён даводзіцца на зімовыя месяцы. Найменшая хмарнасць—на месцы вэгетацыі травень-верасень. Наогул заўважым недахоп колькасці ясных дзён. Тымчасам сьвет мае выключнае значэнне ў жыцьці расылін. Пладовыя дрэвы зьяўляюцца съветалюбамі. Зацвітанье і пасыпванье пладоў ідзе нормальна ў прысутнасці съвету. Павялічэнне адлегласці паміж расылінамі зьяўляецца адным з значных прыёмаў, спрыяючых скарыстанню съветавой энэргіі.

Пры экспэдыцыйных дасьледваньнях садоўніцтва мы упэўніліся, што сады ў нас вельмі густа засаджаны. Замест адлегласці 6×6 мэтраў, пладовыя дрэвы значна пашыраюць свае кароны, і гэткія сарты, як антонаўка, штрэйфлінг—часам разгортаюцца да 10 мэтраў, што дазваляе на гектар высадзіць калі 100 дрэў (замест 200 і больш, як раней ужывалася).

Беларусь магчыма характерызуецца як краіну з найбольшай колькасцю ападку паразіяльна з іншымі раёнамі СССР. Наогул па клімату займае становішча паміж прыморскай паласой і сухаземнымі вобласцямі асяродкавай часткі СССР. Колькасцю ападкаў за год дасягае 500—600 мм. У сярэднім вясной выпадае 10 проц., летам—39 проц., увесень—17 проц., зімой—28 проц.

Вядомы аўтар садавод Німеччыны А. Бехтле падкрэслівае, што ў умовах інтэнсіўнага пладоўніцтва ападкі маюць пераважнае значэнне перад цяплом і съветам, што за вэгетацыйны перыод патрабуеца 60—70 проц. ад агульнай колькасці ападкаў за ўесь год.

У нашых умовах ад красавіка да кастрычніка выпадае да 72 проц. ападкаў (за ўесь год).

Наогул трэба падкрэсліць выключную сталасць тэмпературных умоў Горацкага раёну і ўсёй нашай краіны. На працягу дзесяткіў гадоў мы не наглядаем, каб шкодная стыхія магла зьнішчыць пладовыя дрэвы, якія ў нас (ігруши) дасягаюць узросту да 150 г.

Умовы глеб у сувязі з пладоўніцтвам.

Галоўнымі фактарамі, якія забумоўліваюць натуральную каштоунасць глеб, зьяўляюцца: глебавы тып, матчына парода і мэханічны састаў. Кліматычныя ўмовы, рэльеф і часткова матчыны пароды ствараюць рознастайнасць глебавых тыпаў. Умовы рэльфу маюць значны ўплыў на глебу ў напрамку фармавання глебавага тыпу. У адносінах да пладоўніцтва трэба заўважыць, што лепшыя сады трапляюцца ў умовах больш рознастайнага рэльефу мясцовасці. При закладанні садоў і пладовых гадавальнікаў, трэба выбіраць вышэйшыя палеткі з добрым вадастокам. При організацыі дасьледчай працы па садоўніцтву неабходна звярнуць увагу на выбар плошчы, адпавядаючай вышэйпамянянёным умовам.

Асобнасць глебатворчае пароды грае выдатную ролю ў пладоўніцтве. Цяжкія пароды з значным процэнтам гліны ствараюць забалочаныне глебы. Зьмена парод рознага мэханічнага саставу (па вэртыкалі глебавага разрэзу), у асобнасці калі ніжэйшыя пароды больш цяжкія, вядзе да забалачваньня.

Глебавае акрыццё нашага краю вельмі пярэстае, рознастайнае, што вымагае асьцярожныя адносіны да выбару адпаведнай плошчы пад сады.

Экспэдыцыйнае дасьледванье садоўніцтва дае вельмі рознастайныя матэрыял і дапамагае высвіятліць, паміж іншым, пытанье аб сувязі паміж пладоўніцтвам і асноўнымі тыпамі глеб, рэльефамі і г. д.

Па гэтаму пытаньню мы маем шэраг досьледаў садоў Горацкай Станцыі, Менскіх вучэбных фэрм, Турскай, Віцебскай Дасьледчых Станцый, гаспад. «Лучкі» (А. Сыцко ў Мазыршчыне) і г. д.

Эканоміка пладоўніцтва.

Па матэрыялах НКЗ БССР у 1925 г. ў межах 10 акругоў налічвалася 23151 гектараў садоў, з далучэннем Гомельшчыны і Рэчыцкага павету плошча ўзрастает блізка 30.000 гектараў.

Па 10 акругох плошча садоў разміяркоўваецца гэткім чынам у Віцебскай 21 проц., Менскай 15,5, Бабруйскай 15,2 проц., Магілеўскай 10,12 проц., Слуцкай 7 проц., Аршанскай 8,85 проц., Калінінскай 6 проц., Полацкай 7,6 проц., Барысаўскай 5 проц., Мазырской 3,8 проц.

Згодна матэрыялаў Гомельскае Зям. Упр. на 1-Х—1923 г. (каля ў склад Гомельшчыны ўваходзілі Магілеўскі, Рагачоўскі і Калінінскі паветы) з агульнай плошч. у 15.377 дзесяц. садоў да 10 проц. прыпадала на сялянскае садоўніцтва, а 40 проц. на сады дзяржаўнай маёмасткі.

Асобнасць Беларускага пладоўніцтва тая, што каля 40 проц. плошчы належала буйным земляўласнікам, якія надавалі гэтай галіне гаспадаркі таварны напрамак. Былыя панскія сады закладаліся значнай плошчай з абмяжаваным лікам сартоў.

Згодна матэрыялу Гомельскага Г. Зям. Упр. (ад 1923 г.), сярэдняя плошча садоў, якая належыла Губселітрэсту ў Магілеўшчыне, дасягае 10,2 дзесяц., дзяржмаёмасткі 0,4 дзесяц. і інш. 0,2 дзесяц. У некаторых маёнтках плошча садоў дасягае 20 гект. Сялянскае садоўніцтва зьяўляецца галоўным чынам спажывецкага напрамку.

У сучасную пару адбудовы народнай гаспадаркі новыя сады закладваюцца выключна ў сялянскіх гаспадарках, чаму мэта гаспадарчых устаноў зьвярнуць увагу на стварэннне буйных масыўаў сялянскіх гандлёвых садоў з абмежаваным таварным асортымэнтам пладоў.

За шмат гадоў да ўсясьветнай вайны 1914 г. досьць яскрава вызнаныліся 4 раёны гандлёвага пладоўніцтва. Згодна артыкулу Р. Міханоўскай («Савецкае будаўніцтва» № 4 1926 г. «Прамысловое пладобудаўніцтва БССР») па матэрыялах адносна перавозак яблык па чыгунцы за 15 год (1900—1914 г. г.) магчыма заўважыць наступныя раёны:

| | | | |
|--|-------|------|------|
| 1. Віцебска-Полацкі з штогодным вывозам у сярэдні за 15 г. | 208,8 | тыс. | пуд. |
| 2. Рогачова-Жлобінскі | " | " | " |
| 3. Магілеўшчына | " | " | " |
| 4. Менішчына | " | " | " |

На працягу 22 гадоў (1893—1914) у сярэднім штогодна вывоз яблык па чыгунках дасягаў 588,5 тыс. пуд. Значная колькасць яблык вывозілася воднымі шляхамі на поўдзень. Вывозіліся яблыкі ў Ленінград (260 т. пуд.), Лодзь (26 т. пуд.), Варшаву (24 т. п.), Мікалаеў (21 т. п.), Адэсу (16 т. пуд.), Рыгу (13 т. п.), Кацерынаслаў (10 т. п.), Хэрсон (8 т. пуд.).

Пераважнай пародай у большасці акругох зьяўляецца яблыня. У акругох, дзе гандлёвы ўхіл у садоўніцтве больш вызначаны, наглядаем найвялікшы процант яблынь: у Віцебшчыне 63 проц., Бабруйшчыне 71,3 проц., Магілеўшчыне 62,6 проц. Галоўным таварным сортам зьяўляецца антонаўка, якая займае ў сярэднім па ўсёй БССР 53 проц. ад агульнага ліку сартоў (яблык). У паўночных акругах, у сувязі з больш спагаднымі кліматычнымі ўмовамі, прыкметна значны узрост

ігруш; у Случчыне 26,4 проц., у Мазыршчыне 32,8 проц. (ад усёй плошчы пад ігрушамі ў БССР).

Асновай гандлёвага пладаўніцтва зъяўляеца абмежаваны лік сартоў.

Між тым у сялянскіх садох мы сустракаем значны лік сартоў так-сама, як у старых садох, якія закладаліся ў маёнтках таму 40—50 г.

Па досьледах вуч. агранома Л. Калера, у Горацкім раёне мы сустракаем каля 90 сартоў яблык, 32 сарты ігруш і г. д. Між тым як толькі 9 сартоў яблык і 5 сартоў ігруш дасягаюць рынку.

Экспедыцыянае дасьледванье пладоўніцтва.

Дасьледванье раёну садоўніцтва зъяўляеца важным заданнем дасьледчай справы.

Пры адчыненіі Аддзелу Пладоўніцтва на Кацярынаслаўскай вобласнай с.-г. дасьледчай станцыі па дакладу П. Г. Шытта (на спэцыяльной канфэрэнцыі садаводаў і аграномаў) у 1914 годзе была зацверджана наступнае: «падрабязнае абсьледванье па пэўнай программе садовых пасадак у вобласці, маючае мэтай азнямленне на месцы з умовамі вырастанья садовых расылін, асобнасці іх росту і г. д. гэтак сама балючых пытанняў мяццовага садоўніцтва і азначэнне найбольш цікавых апорных пунктаў для вытвару досьледаў фэнолётчічных і іншых нагляданняў».

Па гэтаму пытанню ў Інбелкульце на першай Усебеларускай Глебазнаўчай Канфэрэнцыі (17-IV 1924 г.) намі быў зроблен даклад: «глебава-памалёгічнае абсьледванье, як падстава вывучэння і ўстанаўлення розных асортывментаў пладовых дрэў Беларусі». («Праца перш. Ўсебел. Глебазнаўчай конфэр. ІБК 1926 г.»).

Спраба дасьледванья памалёгічнага саду ў Горках (надрукавана ў 1-ым вып. мат. па дасыл. плодов. справе, Горкі 1923 г.), дазволіла зрабіць шэраг вывадаў і адзначыць абмеркаваны сталы плодовы асортывмент.

Досьледы пладоўніцтва Горацкага раёну вуч. аграномам Л. Калерам і Мсыцілаўшчыны К. Цэхнавічар і А. Карлсенам адзначылі нязначны лік трывальных таварных сартоў яблык.

Наша папярэдняя азнямленне з садовымі гаспадаркамі дасьледчыкаў, у Лепельшчыне, А. Сыцько на Мазыршчыне¹⁾ павінна адзначыць значныя дасягненыні гэтых сялян дасьледчыкаў у напрамку вызначэння найбольш каштоўнага трывалага плодовага асортывменту, у значнай рацыянальнасці тэхнікі садоўніцтва і г. д. У сучасную пару гэтыя дасьледчыя сялянскія гаспадаркі зъяўляюцца культурнымі цэнтрамі для ваколічнага насельніцтва і ў будучыне маглі-б з'явіцца апорнымі пунктамі нашай сеткі дасьледчых устаноў. Паходзяще і паглыбленне экспедыцыйных дасьледванняў дапаможа адшукаць найбольш каштоўныя пункты сялян дасьледчыкаў і стварыць на абшарах усяго краю шэраг філіялаў, якія дапамогуць вывучаць і палепшиць тэхніку інтэнсіўных культур у варунках, зусім блізкіх да самых закінутых куткоў сялянскага жыцця. Наогул дасьледаванье садоўніцтва нашых абшараў дапаможа больш актуальна распрацаваць праграму стацыянарнай дасьледчай працы і больш чула адносіцца да запатрабавання сялянства.

¹⁾ „Праца Навук. Тав-ва па вывуч. Беларусі”, т. I I II 1926/27 г.

Пытаньні біолёгіі плодовых парод.

У пазнаныні садоўніцтва вельмі мала звярталася ўвагі на біолёгію плодовых парод у ўмовах мясцовага клімату, глеб, рэльефу. Ня ведаючы асобнасці росту карнівой систэмы, маладых дрэў, разьвіцьця і пабудовы кароны кожнага сорту, уплыву самаапылкаванья і крыжавога апылкаванья на завязваныне пладоў і г. д.—мы не маєм падставы для ўжыванья шэрагу практычных прыёмаў (з якіх значны лік зъяўляецца шкодным і не адпавядающим мясцовым умовам).

Праца ў гэтым напрамку пачалася ў СССР у апошнія дзесяць гадоў.

Заўважым галоўныя пункты, дзе гэты напрамак мае найбольш сталыя падставы: Садовая станцыя пры Ціміразеўскай Акадэміі (праф. Шытт), Мысаўская садовая станц. (Маскоўск. вобл. ст. Пятроў), Млійская садов. станцыя (УССР), Салірская станцыя (Сімферопаль, Калеснікаў), Нікіцкі ботанічны сад (Ялта, Рабоў, Косяціна). Аддзел Пладоўніцтва Усесаюзнага Інстытуту Прыкладное Ботанікі (праф. Пашкевіч) за апошнія гады шырока ставіць пытаньне адносна біолёгіі зацьверджанья плодовых парод у розных плодовых раёнах (паміж іншым, і па Горацкай Станцыі па заданню Інстытуту Прыкл. Ботанікі). Трэба адзначыць, што дасьледчая праца ў гэтым напрамку вельмі стала разгарнулася за апошнія 20 гадоў у Паўночн. Штатах Амерыкі. Наогул практычныя амерыканцы, якія ня маюць канкурэнтаў на сусветным плодовом рынку, звяртаюць значную ўвагу на дасьледчае садоўніцтва (лепшыя навуковыя працы па біолёгіі і фізіолёгіі плодовых парод амерыканскіх дасьледчых станций). Толькі ў Амерыцы пладоўніцтва раўнапраўная галіна з іншымі галоўнымі галінамі сельскае гаспадаркі, чаму навукова-дасьледчая літаратура па садоўніцтву вельмі добра прадстаўлена.

Аддзел садоўніцтва Горацкай Дасьледчай Станцыі з першага году сваёй дзейнасці звярнуў увагу на вывучэнье біолёгіі нашых плодовых парод. З 1921 па 1927 г. распрацоўваліся ў гэтым напрамку наступныя тэмы¹⁾:

- 1) Вывучэнне росту аднагадовых і двухгадовых дзічак яблынь.
- 2) Вывучэнне росту аднагадовых (акулянтаў) прышчэп розных сартоў яблыні і ігрушы, вішні, сьлівы.
- 3) Ход росту і прыросту органаў дарослых дрэў яблыні і грушы.
- 4) Уплыў самаапылкаванья і крыжавога апылкаванья на завязваныне пладоў.

Праца на апошнюю тэму аддзелам у значным масштабе выканана ў 1925 г. у асобнасці ў 1926 г. пры матарыяльнай дапамозе Усес. Інстытуту Прыкладное Ботанікі і таксама ў 1927 г.

У 1926 г. досьледы па апылкаванью з посыпехам выкананы па нашаму даручэнню студэнт.-аграномам М. Каканавым.

У бліжэйшыя гады мы лічым, што найбольш қаштоўныя матэрыялы магчыма будзе атрымаць у напрамку біолёгіі зацьвітанья ў сувязі з вывядзеннем новых сартоў, якія павінны адпавядаць вышэйшай якасці і запатрабаванью рынку.

¹⁾ За недахопам сродкаў пакуль што надрукавана: т. II працы Навуковага Таварыства „А Карлсен,— Уплыў самаапылкаванья назавязваныне пладоў 27 г.” і проф. М. „Бурштайн”. — Справа здача дасьледч. аддзелу садоўніцтва за 1924/25 г. „у працах Горацкай дасьледчай станцыі 1927 г.”

Сортавывучэнье, сортавывядзенне.

Чарговым пытаньнем працы па дасьледчаму пладоўніцтву у нашых умовах зьяўляецца сортавывучэнье, сортаапрабаванье і сортавывядзенне.

Па думцы аўтара вядомай нямецкай працы «Клімат, глеба і пладоўніцтва» А. Бэхтле—Эўропа зьяўляецца музэем сотняў і тысячаў сартой пладовых парод і наогул рознастайнасць асортывіменту зьяўляецца перашкодай у напрамку організацыі буйнай пладовай прамысловасці (з абмежаваным лікам штандартнага таварнага асортывіменту).

Як вядома амэрыканцы спачатку зусім ня мелі на сваім матэрыку пладовых парод і павінны былі ўвозіць сарты яблык, ігруш і г. д. пе-раважна з Эўропы, Азіі. Амэрыканцы свае спробы ўвядзення пладовых парод началі з дзікіх відаў найбольш паўночна-ўсходніх краін старога сьвету. Шляхам гібрыдізацыі апошніх відаў з больш шляхэтнымі. Паўн. Шт. Амэрыцы і Канада абагаціліся вельмі трывалым, прамысловым, штандартным асортывіментам яблык.

Практыка ўсіх краін съведчыць аб tym, што кожны раён павінен мець вельмі нязначны лік гандлёвага асортывіменту. Выступаць на ўнутраныя і замежныя рынкі неабходна з значнымі партыямі аднасортнага, трывалага ў транспарту, лёжцы, добра афарбованага, добрай якасці тавару-садавіны.

У Беларусі мы наглядаем вельмі рознастайныя асортывіменты яблык, ігруш і г. д. Таварнасць гэтых пладоў нізкая, таму што маём нязначную плоічу азімых сартоў (нас не здавальняючых), з якіх амаль найбольш пашыраным зьяўляецца антонаўка. У сялянскіх садох больш яравых і восенних сартоў.

Наогул трэба падкрэсліць, што на дасьледчы садоўніцтва ў нас як і СССР з'вернуты належная ўвага толькі пасля Кастрычнікаўскай Рэвалюцыі. Як памянёна вышэй экспедыцыйнага дасьледання пладоўніцтва пакуль не зроблена.

Садоўніцтва, як і ўсякая навука, патрабуе сталых мэтодаў дасьледавання, вымагае лічбін, дакументальных матэрыялаў.

Экспедыцыйнае дасьледаванье садоўніцтва дасьцьмагчымасць згуртаваць і апрацаўваць матэрыял адносна трываласці, гандлёвой вартасці асортывіменту пладоў і выявіць біолёгічную асобнасць пабудовы карон і г. д.

У сувязі з tym, што з кожным з годам у БССР увозіцца шэраг новых сартоў (Мічурынскіх, Амэрыканскіх і інш.), патрэбна на дасьледчых садовых пунктах вясці сталае сортаапрабаванье ў новых умовах. Пэўны спосаб увядзення ў культуру найбольш пажаданага асортывіменту зьяўляецца вывядзенне новых сартоў шляхам гібрыдізацыі. У аснову гэтай шматгадовай працы трэба палажыць сталае азнаямленне з мясцовым і замежным асортывіментам. Водлуг досьледаў аддзелу садоўніцтва Горацкай с.-х. дасыл. станцыі і садаводаў-сялян, мы маєм для ўсходніх Беларусі асноўны фонд культурных сартоў яблынь з трывалай драўнінай, доўгавечных і каштоўных пладамі, як антонаўка, бабушкіна, ружовае, Штрэйфлінг. Я. Мароз уключае ў гандлёвы асортывімент (Віцебшчыны) Кальвіль дымчаты, чарнагуз.

Паўднёвый вакругі (Мазыршчына-Случчына) маюць больш каштоўны асортывімент яблынь, ігруш. Тутака зусім трывалымі зьяўляюцца Бойкэн, Штэйцін Чырвоны. Шэраг ранетаў (Ранэт лянзбэрга, ранэт Абэрдзіна і г. д.), ігруш: міністр Люціўс, бэра Грумкова, Пастарская зьяўляюцца досыць трывалымі і ўраджайнымі і маюць гандлёвую вартасць.

Такім чынам можна заўважыць, што з сотні сартоў яблынь для паўночна-усходняй і паўднёвой Беларусі мы маем абмежаваны лік сталага асортывмэнту, які патрэбна паменшыць.

Калі ўзяць, напрыклад, антонаўку, дык яна адпавядае шэрагу каштоўных умоў і драўніна здаровая, доўгавечная (па Горацкаму памалёгічнаму саду за шмат дзесяткоў гадоў згніла 7 проц. антонаўкі, хворых 5 проц.), ураджайнасць значная, рэгулярная, плады, пры належнай культуры, з прыемным смакам і г. д. Недахопам антонаўкі зьяўляецца тое, што плады трываюць да лютага. Наогул значным недахопам нашага пладоўніцтва зьяўляецца адсутнасць азімых сартоў, якія-б трывалі да новага ураджаю. Таксама і іншыя нашыя лепшыя сарты маюць свае недахопы, што не дазваляе нам стварыць сталы таварны напрамак у пладоўніцтве.

Сучасны унутраны і замежныя рынкі прад'яўляюць якасці пладам наступныя ўмовы: пекны колер (агнёва-чырвоны, залаціста-жоўты), значную транспартабельнасць, лёжкасць, аднолькавасць вялічыні, добры смак і г. д.

Згодна досьледаў на дасьледчай станцыі Жэнева ў шт. Нэўёрк-Амерыка па паліпшэнню сартоў пладовых парод вызначалася наступнае:— пры скрыжаваньні ранніх сартоў атрымоўваюцца новыя сарты пладоў, якія рана паспываюць. Ад скрыжаваньня рана паспываючых з познімі атрымоўваюцца сарты сярэдня па паспяванью.

Вынікі досьледаў па выведзенню новых сартоў пладовых парод съведчаць аб магчымасці атрымаць значныя дасягненыні у гэтym напрамку, чаму, гэтamu пытанню трэба адвясці пачэснае месца ў програме па дасьледчаму пладоўніцтву.

У апошнюю пару у гэтym напрамку паўстае пытаньне, аб вывучэнні сартоў яблык адносна іх ужытнасці для тэхнічнай перапрацоўцы, у прыватнасці для вінаробства. Папярэдня досьледы нашай лябораторыі (1927 г.) съведчаць, што процант цукру ў саку яблык можа хістатацца ад 9 (для антонаўкі) да 15 (для кітайкі). Значныя хістаныні наглядаюцца і па атрыманыні кісьлі.

Паміж нашага асортывмэнту ёсьць значны лік прыгодных для вінаробства, які павінен быць вызначан і вывучан побач з замежнымі сартамі (у Нямеччыне, Францыі—маецца шэраг, так званых «сідравых» сартоў яблык, якія спэцыяльна ужываюцца для мэт вінаробства).

Проблема падвояў для пладовага асортывмэнту.

Паважным пытаньнем нашага пладоўніцтва зьяўляецца значэнне падвояў для яблынь, ігруш і г. д. Дасьледванье садоў саўгаспадарак Аршаншчыны съведчыць аб tym, што значны лік яблынь узросту 30—35 год гіне па прычыне нядобраякаснасці падвою—дзічку. Для закладаньня буйных панскіх садоў прышчэпы яблынь у значным ліку атрымоўваліся з гандлёвых пладовых гадавальнікаў Рыгі, якія ўжывалі дзічкі з таннага замежнага насенія, зусім не адпавядаючага нашым умовам клімату.

У старых сялянскіх садох ужываўся дзічок мясцовай лясной яблыні, ігруши. Бязумоўна, мясцовыя віды дзічак зьяўляюцца асновай пладоўніцтва. Недахопам нашага мясцовага насенія зьяўляецца неаднолькавы рост сеянцаў у сувязі з слабым разьвіццём карнявой сыстэмы. У гадавальніку рост прышчэпаў на дзічках лясной яблыні і ігрушы нераўнамерны. Гэта галоўная прычына таму, што ў гандлёвых гадавальніках пачалі ўжываць насеніне сібіркі (*Pirus baccata*) кітайкі, (*Pirus Prunifolia*) і г. д. Дзічкі гэтых відаў маюць густую

карнівую систэму і прышчэпы шпарка растуць у гадавальніку, але толькі праз 15—25 гадоў магчыма зрабіць належныя вынікі аб прыгоднасці тых ці іншых падвойяў. Аб недахопах сібіркі, кітайкі і каўкаскай яблыні у нашых умовах мы пісалі у «Працах Навуков. Таварыства т. I.—20 г. (Вынікі працы у Я. Мароза).

Мэтай дасьледчага пладоўніцтва атрымаць з мясцовых відаў дзічак гэткія разнавіднасці, якія-б мелі буйны рост і адпавядалі росту шляхэтных сартоў. Я. Мароз ужо даўно зьвярнуў увагу на гэтае пытанье і атрымаў шэраг матачных дрэў-гібрыдаў (яблынь, ад якіх атрымоўваецца добрая яблынскае насенне).

Ён вызначыў сорт яблыні «чуланаўкі», які дае добрае насенне для падвойі з моцным ростам і густымі карэнчыкамі.

Дасьледчая праца па сэлекцыі падвойяў за апошнія гады шпарка пасунулася наперад у Англіі. Вялізныя садовыя ўстановы Нямеччыны (Шпэц у Бэрліне і г. д.) ужываюць у якасці падвойяў мясцовыя дзічкі яблыні, ігруши і г. д. Дзяржаўны плодовы гадаванык пры Мліёўской садовай станцыі УССР пашырае культуру дзічак яблыні з насеннем лясніны Курскай, Варонецкай губ.

Пытанье прамежных культур у садох.

Экономіка садоўніцтва высоўвае пытанье аб неабходнасці скарыстоўвання плошчы паміж радамі дрэў.

У ўмовах Нямеччыны пасля вайны 1914—18 г. пытанье гэта было рашуча высунута і пачынае ужо выращацца. Новыя сады закладаюцца прыблізна на 14—15 мэтраў. Прадстаўніком гэтага напрамку зьяўляецца А. Янсон, які ў сваёй працы «Der grässobstbau» даводзіць шэраг матэрыялаў, якія сьведчаць аб прыбытковасці садоў са значнай адлегласцю паміж дрэвамі і аб посьпеху ўжывання карысных культур паміж фруктовымі дрэвамі (гародніна), садовая суніца, агрэст і г. д.). Адлегласць паміж радамі дрэў гэтак разылічана, каб нават праз 30—40 год магчыма было скарыстоўваць плошчу саду без значнай страты ураджаю прамежковых культур.

Пры азнямленні з становішчам крымскага пладоўніцтва у 1926 годзе прадстаўнік Наркамзему заўважыў, што актуальным пытаньнем сучаснасці зьяўляецца падвышэнне прыбытковасці з садоў шляхам увядзення прамежковых (гародных) культур. У паўднёвой Украіне, паўднёва-усходнай часткі РСФСР у сувязі з недахопам вільгаці і значнага сонцапёку выращаць пытанье аб скарыстоўванні плошчы у садох цяжка. Умовы досыць спагаднага клімату БССР са значнай колькасцю выпадкаў (у пару звегетациі) сьведчыць аб магчымасці закладаць сады са значнай адлегласцю паміж радамі дрэў. Плодовыя дрэвы можна спаткаць у нашых умовах у зусім адкрытых месцах. У садох, заложаных па новай систэмі, будзе палепшана апрацоўка глебы, дрэвы атрымаюць прыступ съвету, вольнага паветра, значна зменшыцца колькасць грыбных хвароб і наогул шкоднікаў, якасць пладоў палепшицца (па смаку і колеру).

Такім чынам, будзе вырашана пытанье, якое часта трывожыла сялян: нібы ў першыя гады да ураджаю сад займае месца і нічога не дае прыбытку, новыя сады будуць прыбытковымі у першыя гады пасля пасадкі, дзякуючы таму, што паміж дрэвамі магчыма будзе займаць гароднінай, бульбай, а ў раёнах прыгародных уводзіць клубніцы, агрэст і г. д. У новых садох магчыма будзе карыстацца плошчай паміж дрэвамі і праз 20—30 гадоў. Асноўная мэта дасьледчага пладоўніцтва вырашыць: якія культуры у якім севазвароце спрыяюць росту дрэў,

якія культуры найменш патрабуюць съвет, як стварыць нормальны рэжым вільгаці ў глебе і г. д.

Пытаныні фармаваньня карон, абрэзкі і інш.

Заданыне дасьледчай працы па с.-г.—знайсьці найбольш рацыянальныя прыёмы тэхнікі, карысныя ў эканамічным стасунку. У садоўніцтве мы наглядаем шэраг тэхнічных прыёмаў, якія не адпавядаюць біолёгічнай асонасьці пароды і сорту. Адначасова гэтая прыёмы зьяўляюцца стратнымі.

Зьвярнем увагу на гадоўлю прышчэп. У нашых умовах пладовыя дрэвы адпускаліся з гадавальнікаў са штамбам менш як 1 метр, з 6 галінамі, прычым ніякай увагі не звязвалася на тое, які габітус мае той ці іншы сорт. Такім чынам, антонаўка праз 20 гадоў пасля пасадкі стварала вельмі густую карону, якая сваімі галінамі дасягала зямлі і ня дазваляла весьці апрацоўкі глебы ў садзе.

Вывядзеніне кароны і да апошняй пары ў эўрапейскіх краінах робіцца згодна схэмамі Дзітмара (а 6-ці галін). Ня глядзячы на вельмі штучную фармоўку дрэў у гадавальніку і ў садзе, дарослыя дрэвы пасобных сартоў прымаюць габітус зусім азначаны і ўласцівы даннаму сорту. Пры дасьледваньні Горецкага Памалёгічнага саду, пладоўніцтва Мсыцілаўшчыны выявілася, што асноўныя галіны у антонаўкі адыходзяць ад штамбу прыблізна прастакутна, што ў пырку кароны антонаўкі маюць большы разьмер, як вышыня дрэва. Шэраг матэрываляў атрымана адносна іншых сартоў. Апроч таго вызначаецца, што у дарослых садох антонаўка дае лепшы склад кароны, калі пакінута толькі 3—4 аснаўных галін, што з 5—6 галін усё роўна некаторую частку ў будучыне трэба выразаць.

Вельмі сталы погляд па гэтаму пытаныню мае вядомы селянін-дасьледчык Я. Мароз, які нам (1-1—25 г.) пісаў: «высаджаныя з гадавальніку маладыя дрэвы ня маюць карон. Карона фармуецца на працягу 2—3 год пасля пасадкы у сад. Першыя аснаўныя галіны пакідаюцца 4—5, але заўсёды з трох. Апошняе на практицы заўсёды лепши. Да сьледваньне саду вядомага агранома Дрыбінскага раёну Яна Качаноўскага съведчыць аб tym, што дрэвы антонаўкі ў 18 гадовым узросце мелі карону каля 3—4 асноўных галін.

У лепшай навуковай садовай часопісі Нямеччыны „Obst Gemüsebau“ за 1926—27 год магчыма знайсьці шэраг артыкулаў на тэму аб новым мэтодзе фармаваньня карон з 3 да 4 галін, найбольш адпавядаючых мясцовым умовам. Да сьледчаму пладоўніцтву ў бліжэйшыя гады выпадзе мэта вывучаць пабудову габітуса найбольш каштоўных сартоў пладовых парод і інш. пытаныні тэхнікі ў сувязі з нашымі ўмовамі, а галоўнае—у залежнасьці ад агульных эканамічных падстаў сялянскай гаспадаркі вырашаць асноўныя пытаныні вывядзенія прышчэп у гадавальніку, фармаваньня дрэў у садзе.

Мы разгледзілі шэраг актуальных пытаныні дасьледчага пладоўніцтва, ад вырашэння якіх павінна падвысіцца прыбытковасць сялянскай гаспадаркі. І наадварот: правідловае вырашэніне ўсяго азначанага будзе знаходзіцца ў залежнасьці ад таго, наколькі мы будзем увязваць разьвіцьцё садоўніцтва з эволюцыяй сельскай гаспадаркі, запатрабаваннем рынку мясцовага і замежнага.

Мы змаглі-б пералічыць яшчэ шмат проблем у пладоўніцтве, але, прымаючы пад увагу абмежаванасць у сродках і сілах, мы падкрэсліваем найбольш актуальныя пытаныні, да вырашэння якіх прыдзеца падысьці неадкладна.

Ніжэй мы даём агульную схему программы па дасьледчаму пладоў-ніцтву.

I. Вывучэнне натуральна-гістарычных і эканамічных умоў БССР з пункту гледжаныня садоўніцтва шляхам апрацоўкі літаратурных і ста-тыстычных матэрыялаў і экспедыцыйных дасьледаваньняў сучаснага становішча пладоўніцтва:

1) Значэнне садоўніцтва ў эканоміцы народнай і сельскай гаспадаркі.

2) Раёны пладоўніцтва, ужо існуючыя і маючыя грунт для свайго да-лейшага разьвіцця.

3) Асобнасці тэхнікі мясцовага садоўніцтва умовы яго разьвіцця і патрэбы.

4) Распаўсюджанасць пладовых парод і сартоў у сувязі з адшу-каньнем найбольш трывалага гандлёвага асортymенту.

5) Вывучэнне плодовых рынкаў.

6) Вывучэнне тэхнікі сартаваныя, упакоўкі і транспарту ў сувязі з патрабаваньнем унутранага і замежнага рынку.

II. Вывучэнне ўнутранай асобнасці пладовых парод і сартоў, біо-лёгія зацвітаныя, ураджайнасці і вэгэтацыйнага разьвіцця.

1) Біолёгія зацвітаныя і ўраджайнасці:

а) пачатак і тэмп зацвітаныя,

б) умовы утварэння кветковых пучкоў,

в) пытанье апылкаваныя-самастэрильнасці, партэнакарпія, уплыў сорта пылку на колькасць і якасць плодазавязі,

г) рост, фармаваныне і пасыпваныне пладоў,

д) пэрыядычнасць ураджайнасці ў сувязі з умовамі нажывы і ўзросту.

2) Тэмп і харктар вэгэтацыйнага разьвіцця:

а) ход росту паасобных органаў у даўжыню і таўшчыню,

б) тэрмін закладаныя фармаваныя і адпачынку пучкоў.

3) Вывучэнне розных парод і сартоў плодовых расылін (яблынь і яблуш, касцяковых і ягадных).

4) Вывучэнне дзічак плодовых парод.

5) Вывучэнне розных відаў падвой ў сувязі з упливам дзічак на прышчэпляны сорт.

6) Пытанье дасьледаваныя насенія плодовых парод.

III. Вывучэнне уплыvu умоў акружаючага асяродзьдзя на рост і ўраджайнасць плодовых расылін.

1) Адносіны да сывялага паасобных відаў і сартоў: а) сыветалюбі-васць, б) уплыў сывялага на разьвіццё плодовых пучкоў, в) уплыў сывялага на разьвіццё пладоў.

2) Адносіны плодовых парод і сартоў да тэмпературы:

а) пытанье марозатрываласці,

б) уплыў тэмпературы на тэмп вэгэтацыі,

3) Адносіны да вады; уплыў грунтовых вод.

4) Адносіны да элемэнтаў пажывы:

а) Залежнасць росту і ўраджайнасці ад колькасці і тэрміну пры-токаў элемэнтаў пажывы. Нормы угнаення і тэрмін унясеньня ў глебу.

5) Адносіны плодовых расылін да глебы і апрацоўка глебы, уплыў прамежавых культур на плодовыя дрэвы.

IV. Паляпшэнъне якасьці пладовых расылін.

1) Уплыў на асортывмэнт:

- а) апрабаванье і падбор лепших сартоў,
- б) вывядзенне новых сартоў шляхам гібыдызацыі.

2) Непасрэдны ўплыў на расыліну:

- а) абрезка карэння ў дзічак, прышчэп,
- б) абрезка галінак у дзічак і карон у прышчэп,
- в) тэрмін высадкі дзічак і карон у прышчэп,
- г) спосабы пасадкі прышчэп,
- д) дагляд за штамбами.

Р. Г. Страж

Буфэрнае дзеяньне соку пладоў, як паказальнік лёжкасці.

(Папярэдніе паведамленьне).

Пытаньне аб дапасаваньні актуальнай кіслотнасьці да вінаробства цяпер ужо ня новае. Мажлівасць колькасна вызначаць канцэнтрацыю Н⁺-іонаў у растворы дала пачатак новым працам ў галіне вінаробства. Шмат спрэчак выклікала пытаньне, ці можна колькасна вызначаць смак віна праз канцэнтрацыю вадародных іонаў. Th. Paul і Ad. Günther¹⁾ лічылі, што кіслы смак залежыць выключна ад Н⁺-іонаў, а не ад цітравальной кіслотнасьці. Wo. Ostwald і A. Kuhn²⁾ прыйшлі да вываду, што „якасна кіслы смак зьяўляецца вынікам дзеяньня свабодных Н⁺-іонаў, где колькасна ён не рэгулюеца канцэнтрацыяй вадародных іонаў“. У даны час, відавочна, скільны думаць, што на кіслы смак упłyваюць як актуальная форма кіслотнасьці, гэтак і патэнцыяльная.

Буфэрнае-ж дзеяньне віна мае вялізнае значэньне, як пры бушаваньні, гэтак і пры якасным палепшаньні розных він (пры дабаўленьні віннай, лімоннай кіслот, CaSO₄, CaCO₃, пры змешваньні розных сартоў він паміж сабой і г. д.).

Але, калі новая ўяўленыні і веды ў галіне колькаснага вызначэння Н⁺-іонаў і буфэрнага дзеяньня закранулі апрацоўку віна, дык гэтыя-ж веды чамусьці ня былі да гэтага часу дапасаваны да пладоў. Праўда, Львоў³⁾ вывучаў буфэрнае дзеяньне ігруш, съліў, персікаў і вінаграду, але і не ў залежнасьці да іх лёжкасці. А між тым вывучэньне буфэрнага дзеяньня сувежых пладоў дае, як быццам, мажлівасць бліжэй падысьці да пытаньня аб лёжкасці гэтых пладоў. І сапраўды, плады пры ляжаньні зъмяншаюць свой кіслы смак з рознай хуткасцю, іншэй казаць, адны больш лёжкія, другія—менш. Адсюль лёгічны вывад, што ў кожным плодзе маецца некаторая буфэрная систэма, якая перашкодзіць у большай або меншай ступені губляць кіслотнасьць. Напэўна, пры лежаньні плод перацерпявае шмат розных зъмен анатамічнага, фізіолёгічнага і хэмічнага характару, але тут прыходзіць нам на дапамогу тое, што прычына зъмены ступені кіслотнасьці можа быць колькасна лёгка выяўлена.

Гэткага роду спрабу я зрабіў з 5-цю сартамі яблык, ласкава да-дзенымі мне супрацоўнікам аддзела садавоцтва Горацкай Дастьледчай Станцыі А. В. Арэстовічам, з каторым і правёў я гэтую папярэднюю працу.

¹⁾ Па працы R. Dietzel: „Saurer Geschmack und Wasserstoffionenkonzentration“. Koloid-Zeitschrift XL Band, H. 3 №№ 1926 ст. 212.

²⁾ Ibid. ст. 248.

³⁾ Дневник Всесоюзного с'езда ботаніков. Ленинград, 1928 г., ст. 38.

Сарты яблык былі наступныя:



| | |
|------------------|-----------------|
| Штэцін чырвоны | як добра лёжкія |
| Бойкэн . . . | |
| Апорт . . . | як слаба лёжкія |
| Штрэйфлінг . . . | |

Антонаўка (камянічка) — сярэдне-лёжкая

У працы па вызначэнню буфэрнага дзеяньня соку яблык я прытрымліваўся мэтада Christensen—Jensen'а¹⁾ і тэхнічна праца праводзілася наступным чынам:

Яблыкі кожнага сорту прапускаліся праз драбілку і прэс сыстэмы, "Simon preses. Cherbourg", сок адцэджваўся праз вывараную сухую марлю. 10 кг. см. соку ўлівалася ў 100 кг. см. мерную колбу; гэтакіх колбачак для кожнага сорта было 21 штука.

Да кожнай колбы дабаўлялася



усе колбы даводзіліся да меткі і пакідаліся стаяць 24 гадзіны, пасля чаго вызначалася pH мешаніны на azidimeter'ы Trénel'я з хінгіроным электродам. Кожны сорт даваў нам крывую, якая з асноўнай крывой (якая атрымліваецца пры гэтакай-же працадуры, але калі замест соку бярэцца дэстыляваная вада) стварае паверхню, якая вылічваецца пляніметрам. Гэта паверхня і ёсьць буфэрная і выражает буфэрнае дзеяньне ў см². З прычыны таго, што пры лёжкасці нас цікавіць, галоўным чынам, пытанье траты пладамі H⁺-іонаў, або набываньня OH⁻-іонаў, дык у даным выпадку мы звязываем увагу на так званы шчолакавы бок графікі. І вось, буфэрная паверхня нашых 5-ці сартоў яблык на шчолакавым баку дала наступныя вялічыні:

| | | |
|-------------------------------|------|-----------------|
| Штэцік чырвоны | 96,5 | sm ² |
| Бойкэн | 91,6 | " |
| Апорт | 84,2 | " |
| Штрэйфлінг | 78,6 | " |
| Антонаўка (камяні.) | 92,0 | " |

Прымаючы пад увагу, што для ўсіх дадзеных сартоў яблык выявілася адносна вялікая буфэрная сіла, мы павінны лічыць атрыманыя значэнні даволі характэрнымі дзеля сувязі паміж лёжкасцю і буфэрным дзеяньнем соку кожнага сорту. Некаторы ўхіл у бок добрай лёжкасці дала Антонаўка (камянічка), але тэй матар'ял, якім я карыстаўся, як быццам, і павінен займаць гэтае месца. Падкрэсліваючы, што гэтая дадзеная трэба лічыць толькі як папярэднія, лічу неабходным, дзеля атрымання больш параўнайчых вялічынь буфэрнага дзеяньня з мэтай выяўленыя залежнасці і сувязі яго з лёжкасцю, вызначаць буфэрную сілу пладоў у першую чаргу ў стадіі з'емнай супеласці. І справа пладаводаў заніцца выяўленыем гэтага цікавага звязішча.

¹⁾ Mitteilung. f. Bodenkunde, т. XIV, ст. 112.

М. Т. Лебядзевіч.

Каналізацыя на травяных балотах і ўраджай сена.

1.

Апошняе дзесяцёхгодзьдзе мінулага стагодзьдзя заставіла нам такую спадчыну: значныя балотныя масывы на Беларусі былі зрэзаны канавамі экспедыцыяй Жылінскага. Вынікам гэтага было значнае палепшанье росту расльінасці як дрыўлянай, гэтак і травянай. Павялічэнне, палепшанье сенажація на балотах, як вынік каналізацыі, адзначаны яшчэ ў матар'ялах Жылінскага „Очерк работ Западной Экспедиции по осушению болот“.

Праўда, гэтыя матар'ялы не даюць адказу на пытаньне, які ўплыў робяць канавы на травяных балотах на склад травы і на яе якасць. У аддзеле „Эксплоатация осущеных казеных дач и каналов“ паказаны лічбы павялічэння даходнасці з казеных дач ад здачи балотных сенажація ў арэнду. Па гэтых дачах мы ня маєм: 1) пашырэння плошчы сенакашэння па гадох, 2) ураджаю сена на балотах да і пасъля асушикі, 3) умоў здачи ў арэнду і інш.

Мы маєм толькі агульную даходнасць ад кожнай дачы па гадох. Гэты матар'ял даводзіць наступнае: прыбытак з асушеных сенажація на балотах, узрасточы штогод пасъля асушикі, даходзіць у 1897 годзе да значных павялічэнняў, напрыклад, па Васілевіцкай і Ровенска-Слабодзкай дачы, Гомельскай акругі, дзе асушка пачата ў 1874 г., за час з 1879 па 1897 г. даходнасць з сенажація павялічваецца ў 4,7 раз, па Броскай дачы, Бабруйскай акругі, дзе асушка была пачата ў 1878 г. даходнасць узрастает за час з 1884—1897 г. у 5,7 раз і па Тураўскай дачы, Мазырскай акругі за час з 1882 па 1897 г. даходнасць павялічваецца ў 20 раз. Гэты вялізны эканамічны эффект ад асушикі, аднак, па вышэй адзначаных прычынах не дae магчымасці выявіць эффект ад асушикі на адзінку плошчы.

Да апошняга часу ніяма даволі значнага матар'ялу па пытанью аб ступені прыбытковасці скарыстаныя балот пад сенажаці пры экстэнсывнай асушицы. Заходній Эўропе такі спосаб скарыстаныя травяных балот не знаёмы.

У даным артыкуле я хочу спыніцца на некаторых нагляданьнях і досьледах на экстэнсывнай асушеных нізовых балотах (травяных) па пытанью аб ураджайнасці балотных сенажаціяў, для ўяўленія ролі канаў у справе падвышэння ўраджайнасці. Паверхня травяных балот (нізвога і пераходнага тыпу), якія створаны, галоўным чынам, у лагчынах рэк, знаходзяцца ніжэй веснавога разьліву апошніх. Значыць, такія балоты, як правіла, вясною знаходзяцца пад вадою. Гэта вада, так званая верхаводка, выпарваньнем і стокам, раней ці пазней, аслабаняе паверхню балота. Мэтай экстэнсывнай асушикі, пры вялікіх адлегласцях паміж канаў, зьяўляецца ня столькі рэгуляванье грунтавых, колікі сваечасовы адвод паверхавых вод.

Ці выконваеца гэтая роля старой каналізацыі на нашых балотных масывах?

Старыя канавы зараз амаль на ўсіх балотах праводзяць воду дрэнна, за рэдкімі выключэннямі. З гэтай прычыны такія травяныя

балоты, як Васілевіцкае, Гомельскай акругі, па р. Ведрыч, Туголіцкае балота, па Кабыліцкаму каналу, у Бабруйскай акрузе, і балоты па Найды-Бяліўскому каналу, у Мазырской акрузе, сенажаці якія з даўных часоў вядомы сваімі добрымі ўраджаямі, на вучастках найлепшай дзейнасці канаў выходзяць з-пад вады вельмі позна. (Спіняюся на данных балотах таму, што на працягу 2-х год значная плошча іх была аб'ектам маіх нагляданных). У 1927 і ў 1928 гадох паверхня данных балот стала аслабаніцца ад верхаводкі ў другой палове чэрвеня. На плошчах балот, адносна сухіх, красаванье злакаў *Agrostis alba* (мятліца белая), *Poa pratensis* (мятлюк лугавы) і інш. адбываляса да спаду паверхавых вод. Верхаводка, калі яна наогул багата пажыўнымі матэрыяламі, карысна. Але шкодна яна можа адбіцца на расылінасці дзякуючы доўгаму стаянню на паверхні вады, калі расыліна галоўнейшыя стады разьвіцца пры максымальнай (а не оптымальнай) вільготнасці торфу, пры слабым доступе паветра да карэнінья. У Палескім-жа раёне, дзе балоты, будучы вельмі вялікімі ўдаўжкі і ў шыркі, акружаны зьяднелымі пескавымі глебамі, доўгае стаянне вады на паверхні балота, бедна харчоўнымі матар'яламі, вельмі шкодна.

Пры экстэнсіўнай асушыці балот перараджэнне травянай расыліннасці, як вядома, адбываецца не адразу. Патрэбна 6-7 гадоў, каб быўшая раней водна-балотная і балотная расылінасць у зонах дзейнасці канаў зъмянілася на балотна-лугавую і лугавую. На травяных асушаных балотах утвараюцца сенажаці асакова-злакавыя і злакава-асаковыя. У першых—пераважваюць па складу асокі, у другіх—злакі. (Рознатарайе, бязумоўна, ёсьць у абодвух сенажаціях). Доўгае застойванье паверхавай вады вясною і ў пачатку лета асабліва шкодна адбіваецца на сенажаціях злакава-асаковых. Будучы больш каштоўнымі па харчоўным якасцям, чым асокі, злакі і болей капрызыны. Яны чулы да лішкаў вады і пры доўгім затапленні—гібнуть. І ўлетку 1927 і 1928 г. г., на Васілевіцкіх балотах, па р. Ведрыч, у 2-х—3-х кілометрах ад уроцышча Прыстань, Ляды на вучастках са злакава-асаковым складам травы, можна было, асабліва каля канаў, здалёк заўважыць раскіданыя ў беспарадку чорныя плямы ад 2-х да 5—10 метраў дыяметрам. Гэта аголеныя плямы торфа, дзёран якога вельмі тонкі ў 2—4 см. зънесла верхаводка. Вада на балоце, як вядома, вельмі шкодна і кожны крок па зъмяншэнні яе стварае лепшыя ўмовы для жыцця расылін, чым зъменшвае % хістаннія ва ўраджайнасці па гадох, робячы травастой меней чулым да мэтэоролёгічных умоў.

Пры доўгім застойванні паверхавых вод прыкмячаецца яшчэ расыягванье вэгэтацынага пэрыяду ў розных расылін. У той час, як, напрыклад, *Agrostis alba* (Мятліца белая) красуе, асокі яшчэ не разьвілі максімуму масы, а некаторыя расыліны рознатарайе пачынаюць толькі ўзрастасць (*Sagina novoj*—мішанка, *Epilobium palustre*—Кіпрэй і інш.). Дзякуючы гэтаму становіцца немагчымым вызначыць час тэхнічнай сьпеласці сенажаці, г. зн. час кошлі.

Цікавыя лічбы вільготнасці павярховага пласту торфу, у якім умацаваны карэніні расылін, на такіх балотных сенажаціях. За вэгэтацынны пэрыяд, нават у пякучы пэрыяд лета вільготнасць такога торфу вялікая і ніколі не спускаецца да оптыму (65 %). Як-бы грунтарвая вада глыбока ад паверхні ні стаяла, павярховы пласт насычаны вадою да 75—85 проц. (болей на вучастках балот з добра раскладзеным торфам і меней на слаба раскладзеным). Загэтым вельмі трэба сумлявацца ў карысці гідратэхнічных пабудоў у выглядзе шлюзаў для рэгуляванні вады на экстэнсіўна асушаных балотах на выпадак засухі, асабліва ў нас—у краю з збытковай вільготнасцю.

Позыні выхад балота з-пад вады прымушае сялян несвячасова касіць сенажаці. Гна Палесьсі мы заўважваєм, што кошля пачаўшыся ў першай палове ліпеня, заягваеца (першы ўкос) да восені. Ад гэтага трава значна страчвае сваю вартасьць. Асабліва гэта датычыцца асок, якія ў маладым узроўніце па навейшых дадзеных лічыцца па харчоўнай якасці добраю травою, а пасля тэхнічнай спеласці хутка трацяць сваю вартасьць, робяцца годнымі толькі на подсыціл.

Апрача гэтага, сама праца селяніна на такіх мокрых балотах вельмі неўдзячна: цяжкая, марудная.

Такім чынам, у паходзе за ўраджай хутчэйшы адвод з балот паверховых вод вясною і ў першую чаргу з каналізаваных балот, дзе лёгкая, простая і вядомая праца—рэмонт і ахова канаў, вось першая і неадкладная задача па экстэнсывнай культуры балот. У гэтым напрамку НКЗБ праводзіцца і намечана для правядзення значная праца. Але энэргія насельніцтва яшчэ мала організавана вакол гэтага пытання і слаба накіравана па данаму шляху. Колькі язаў для лоўлі рыбы, зачатак, запрудай, замошчваннія для пераездаў, пераходаў на канавах любога балота можна знайсці. Толькі язы, будучы раскіданы па канавах пры самых малых высотах могуць падняць ваду на ўсім балоце да 4-х—10 см., значна зъменшваючы, такім чынам, хуткасць руху вады. Ціхі-ж рух спрыяе і хутчэйшаму заростанню канаў.

Вельмі значна падпірае ваду ў канавах і рэках зарасль. Падлічана, што калі плошча жывога сячэньня асушилі на лініі напрыклад у 2,67 кв.мтр. зъменшваеца ад зараслья да 2-х кв. мэтраў, а змочвае пэрымэтр павялічваеца з 4,6 м. да 50 мэтраў, дык хуткасць руху вады зъменшыцца ў 55 раз, дзякуючы вельмі вялізному коэфіцыенту шурпатасці. („Брудастаў“ Осушение болот и регулирование водоприемников“, стар. 115).

II.

Для ўяўлення ролі канаў у справе падвышэння ўраджаю натуральных балотных сенажаціяў, спынімся на матар'ялах Менскай Цэнтральнай Балотнай „Дасыледчай Станцыі і парадаен з данымі, здабытымі мною за 1927 год на балотах Палесься. Менская Балотная Станцыя ў 1924-25 г. пачала досыледы па экстэнсывнай культуры натуральных сенажаціяў на вучастку балота з 200 мэтравай адлегласцю між канаў. Матар'ял досыледаў зъмешчаны ў журнале № 9 „Запіскі Беларускага Дзяржаўнага Інстытуту Сельскай і Лясной Гаспадаркі імя Каstryчнікавай Рэвалюцыі“ пад назваю „К вопросу об экстенсивных формах луговодства на осушеных низинных торфяниках“ М. М. Даукіна. Будзем зварочваць увагу толькі на вучастак, дзе ніякіх павярховых палепшанніяў (як баранаваныне, унясеньне ўгнаенія, падсеўтраў) не рабілася. Матар'ял зъвядзём у наступную табліцу:

Ураджай натуральных траў на розных адлегласцях ад канавы.

| Адлегласці ад канавы у мэтрах | Да 20 м. | 20—40 | 40—60 | 60—80 | 80—100 | 100—120 |
|---|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Сырой травы з кв. мэтру у грамах | 398 | 392 | 387 | 310 | 223 | 240 |
| Сена з кв. мэтру ў грамах | 199 | 196 | 193 | 155 | 112 | 120 |
| Сена ў тонах на гектар | 190 | 190 | 193 | 155 | 112 | 12 |
| Сена ў пудах на гектар | 120 | 118 | 116 | 94 | 67 | 73 |
| Ураджайнасць аднос- най | 100 | 99 | 97 | 78 | 59 (60) | 70 |

Лічбы ўраджайнасці бяруцца толькі ад адной канавы, пракапанай у 1913 годзе пры глыбіні ў 1,5 мэтра. Глыбіня торфу на дасъледава-nym вучастку ў 12—19" мэтраў. У адлегласці большай, чым 80 мэтраў ад данай канавы і да другой канавы ўраджай траў на паласе без павярховых палепшаньняў амаль роўны і нават каля другой канавы з некаторым зъмяшэннем. Аўтар гэтае глумачыць тым, што другая канава—новая, пракапаная ў 1922 годзе і яшчэ не пасыпела аказаць належнай дзейнасці на прылягаючу паласу. На падставе гэтага трэба думаць, што лічбы ўраджаю ў 90—100 мэтрах ад старой канавы характэрныя такую сенажаць, на якой дзейнасць канавы не скавалася. З'вернем увагу не на абсалютны ўраджай, які значна мяньяецца па гадох у залежнасці ад мэтэоралёгічных фактараў, а на зъмены яго ў адносных лічбах і паразаў на яго з лічбамі, атрыманымі мною за 1927 год. Але наперад за ўсё зробім наступную заувагу. Экстэн-сыўна абсушаная сенажаць Менскай Станцыі на тарфяніку Камароў-скага балота значна адрозніваецца ад сенажація, матар'ял з якіх будзе пададзены для паразаўнання. Сенажаць Менскай Станцыі знаходзіцца ў абкружэнні вучасткаў тарфяніку інтэнсіўна абсушаных. З гэтай прычыны сенажаць не затопліваецца вясною павярховыми водамі і канавы з раннім вясны пачынаюць сваю дзейнасць, значна рэгулюючы грунтovыя воды. І апошняյа толькі пасярэдзіне вучастку ў 100 прыблізна мэтрах ад канавы хістаюцца ад 30 да 50 см., за вэгэтаны пэрыяд, а на бліжэйшых да канавы палосах стаяць ніжэй 50—90 см. ніжэй паверхні.

Вучоты расьліннасці мною браліся ад захоўваючых яшчэ сваю дзейнасць старых канав, праведзеных, галоўным чынам, у часы Жылінскага, як рэмантаваных, гэтак і не рэмантаваных. Адчотны матар'ял знаходзіцца ў аддзеле мэліорацыі НДУ).

Пры значных хістаньнях ураджайнасці траў на розных балотах і на розных плошчах аднаго і таго-ж балота, а ў сярэднім ад 1,5 да 2,5 тон у пераводзе на гектар, адносныя зъмены ($u \text{ % } \%$) ураджаю на розных адлегласцях ад канавы наступныя. (Пры канаве ўраджай 100 проц.

| Месцаходжанье балот і назва | Адлегласць ад канавы ў мэтрах і адносны лічбы ўраджаю | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 10 мэтраў | 35 мэтраў | 70—85 мэтраў | 150—185 мэтраў | 300 мэтраў |
| Васілевіцкае, па р. Ведрыч, Гомель- скай акругі | 100 | 93 | 84 | 71 | 76 |
| Жыткавіцкае, па Найдабялеўскому каналу. Мазырскай акругі . . . | 100 | 88 | 77 | 81 | 83 |
| Туголіцкае па Кабыліцкаму каналу Бабруйскай акругі | 100 | 96 | 89 | 82 | — |
| Сярэднє | 100 | 92 | 83 | 78 | 79 |

Параўнаныне папярэднія табліцы і данай даводзяць наступнае:

| Сенажаць Менскай Станцыі | Сенажаці балот Палесься |
|--|---|
| 1. Ураджай значна павышаецца ў прылягаючай да канавы паласе (Адносныя лічбы—максімум 100 і мінімум 60). | 1. Падвышэнне ўраджаю ў прылягаючай да канавы зоне не значае (Адносныя лічбы—максімум 100 і мінімум 80 (79). |
| 2. Зона з павялічанай ураджайнасцю калія 80 мэтраў на адзін бок канавы, а значыць абапал калія 160 мэтраў. | 2. Зона з павялічанай ураджайнасцю розная на розных балатах. Як сярэднія, яна канчаецца пры аддаленіі ад канавы за 85 мэтраў. |
| 3. 60 мэтровая зона пры канаве (на адзін бок) з павышаным роўным ураджаем (Адносныя лічбы 100—97). | 3. Зыніжэнне ўраджайнасці пачынаецца адразу пры аддаленіі ад канавы. |

| |
|---------------------------|
| Сярэдня адносныя лічбы |
| у 10 мэтрах 100 |
| · 35 " 92 |
| · 70-85 " 83 |

Падвышэнне ўраджайнасці адбываецца за кошт павялічэння злакаў і рознатраўя. Матыльковых жа зъяўляецца мала. Значыць, ня толькі колькасна, але і якасна ўраджай у поласах дзейнасці канаў лепшы.

Такім чынам, як і належала чакаць, лепшыя ўмовы воднага рэжыму на сенажацях Менскай станцыі даюць большы эфект. Аднак дзейнасць канавы пашыраецца на вельмі далёка. У адлегласці 80—100 мэтраў ад канавы, трэ' думаць, ляжыць тая мяжы, за якой уплыў канавы на расылінасць зусім затухае.

Аб tym, як далёка сказваецца дзейнасць канаў на расылінасць на экстэнсіўна асушаных балотных сенажацях, мы знаходзім таксама паказаныні ў „Материалах по обследованию торфянников Виленской губернии“, выданыне 1915 г. Кіраўніцтва Земляробства і Дзяржаўных маёмастцяў Віленскай і Kovенскай губэрніяў. Кандыдат прыродазнаўчых навук І. М. Некраш пры дасьледванні тарфяніка, асушанага ў раёне Вялікага балота 5—6 год таму назад, кажа, што ў поласе 100 мэтровай ад канавы трэба лічыць асушку дасканалай, бо на гэтай паласе галоўныя торфаутворнікі травяных балот загінулі і замест іх з'явілася ў значнай колькасці лугавая расылінасць. (Каштоўнае значэнне такой расылінасці маюць злакі і бабовыя).

Што даюць вучоты расылінасці на плошчах травяных балот з зарослай каналізацыяй?

Адбываецца зноў перараджэнне расылінасці, у залежнасці ад воднага рэжыму, у балотную ці ў водна-балотную. Замест павышэння ўраджаю пры былых канавах, мы бачым роўны, нязменны травастой, а ў ва многіх мясцох нават меншы, чым у аддаленіі ад канавы. Наабапал канавы, разам з пустымі плямамі аголенага торфу, пра які сказана вышэй, мы бачым рэдкую няўдалую асаковую расылінасць з выпаўшымі злакамі і часткаю разнатраўя. І толькі, як пад шнур праведзеная, высокая ярка-зялённая расылінасць канавы, да рэдкі, а месцамі густы зарасьнік лазы па берагах яе съведчаць аб tym, што калісьці канава тут была і дзейнічала.

III.

Намі паказаны вышэй уплыў канаў на ўраджайнасць натуральных балотных сенажацяў—сенажацяў на тарфяніках. На прыведзеных

даных мы ня бачым вялічэзных лічбаў падвышэння ўраджайнасці сенажаці толькі пры дапамозе асушкі. Мы ня бачым і далёкай дзейнасці канавы на травастой пры аддаленіі ад канавы. І тыя вялікія адлегласці між канаў, якія задаваліся Экспедыцыяй Жылінскага (у сярэднім 1.000 мэтраў) слаба зачапілі першбытны стан расылінасці балот на шырокіх поласах аддаленых ад канаў. Але істужкі балотна-лугавой і чиста лугавой флёры, утвораныя як вынік каналізацыі з павышаным ураджаем у зоне на абапал канавы ў 150—200 мэтраў, пры агульной даўжыні выкананых асушальных ліній у Палесьсі даходзяць да „4800“ кіламетраў, на працягу многіх год дзейнасці далі значны прыбытак. Калі лічыць, што 40 проц. асушальных ліній праходзілі па балотах, скарыстоўваемых як сенажаці, дык падвышэнне сена ў год было блізка каля 500.000 пудоў.

Вышэйпаданы матар'ял мала дае права сказаць, як-жа часта трэба капаць канавы на балотах для скарыстання іх як экстэнсіўныя сенажаці. Ён толькі паказвае, што і адна толькі асушка дае эфект. Праўда, ён ня вельмі вялікі, і у значнай меры залежыць ад ступені асушкі. Насельніцтва, у огуле, добра ацэнівае карысць ад канаў на балотах. І калі яшчэ шмат сярод насельніцтва ёсьць асоб, якія, ня гледзячы на каштоўнасць, якою служыць канава, запруджаюць, загачваюць, запыняюць канавы для сваіх асабістых мэт, дык шырокая кампанія за организацыю насельніцтва для аховы канаў грамадzkай падчысткі, капітальнага рэмонту заплыўных асушальных ліній, і ў першую чаргу магістраляў, можа з некаторымі прымусовымі крокамі дасць магчымасць зараз-жа, пры мінімуме простай працы, скарыстаць багацьце прыроды—сена.

Бязумоўна, спосаб скарыстання травяных балот пад экстэнсіўныя сенажаці ня ёсьць найлепшы спосаб. Бязумоўна, што дадатковыя меры-прыемствы, як баранаванье, падсеў траў, угноўванье натуральных сенажаці, на тарфяніках не атрымаюць значэнніе шырокага мера-прыемства па цэламу шэрагу прычын, з якіх галоўнейшай зьяўляецца тое, што эканамічная выгаднасць гэтых мерапрыемств абліжоўваецца вузкою паласою абапал канавы, значна вужэйшаю, чым для Менскай Станцыі (палоса ў 59 мэтраў ад канавы углыб вучастку), бо Менская Станцыя знаходзіцца пад горадам, у зусім іншых умовах, чым нашы балотныя масывы. Скарыстанне каналізаваных балот пад экстэнсіўныя сенажаці, гэта найлягчайшы спосаб з мінімум працы на адзінку плошчы. Гэта пераходны спосаб. Канчатковай-же нашай мэтай павінна зьявіцца такая эксплатацыя балота, якая, прысьпешаючы працэс гуміфікацыі торфа, дае магчымасць у поўнай меры скарыстоўваць усё багацьце, якое закансэрваваны ў торфе.

Гэта толькі адбудзецца пры інтэнсіўных—асушцы і скарыстаныні балот.

Проф. А. Д. Дубах.

Мэліярацыя і калёнізацыя балот Прусіі.

(У тэзісах, складзеных па матэрыялах пяцітыднёвае камандыроўкі ў 1928 годзе).

Кожны тэзіс агранамічнага і мэліярацыйнага характару нельга прымаць без абмовак, таму што гэта не матэматычнае палажэньяне. Калі гаворыцца, што ўраджай вагаюцца „ад“, і „да“, дык зусім магчыма сустрэць ураджай, які выходзіць за гэтыя граніцы. Калі паказана пэўная прынятая норма гідратэхнічнага разрахунку, дык усё-ж, канечна, магчыма знайсці праекты работ і з іншымі нормамі.

З ніжэйпрыведзенага вялікага ліку тэзісаў, найбольш заслугоўваючымі ўвагі, па нашай думцы, зъяўляюцца палажэнні аб утварэнні на балотах па ўсёй Нямеччыне адвежных выпасаў і лугоў і аб ажыццяўляемым рэгуляванні воднага рэжыму на асушаных тарфяных балотах праз наладжванье на канавах і дрэнажах шлюзаў і затвораў.

Гэтыя два асноўныя прыёмы мэліярацыі, якія так пэўна выяўлены па ўсёй Нямеччыне, у практицы Беларусі і РСФСР не атрымалі да гэтага часу пашырэння, таму што ў некаторых адносінах яны яшчэ не прадуманы і не абмеркаваны, а ў некаторых адносінах вельмі выдатныя спэцыялістыя спрачаюцца супраць іх. Тэзісы згрупаваны па трох разьдзелах: арганізацыйнаму, культур-тэхнічнаму і гідратэхнічнаму.

I. Часць арганізацыйная.

1. Гісторыя мэліярацыі і калёнізацыі амаль што ўсіх буйных балотных масываў Прусіі звязана з часам караля Фрыдрыха Вялікага, які эдыктом 1755-га году абвесціў усе незанятые імшары Прусіі ўласнасцю дзяржавы, загадаў распачаць асушку многіх з іх і надзяляў мэліяраванымі балотнымі дзялянкамі адстаўных салдат.

Нешта падобнае меркаваў ажыццяўвіць расійскі міністар дзяржаўных маёмасцяў Кісялёў, які ў выніку паездкі ў 1853 годзе па Беларусі выпрацаваў нязвычайную праграму дзеяльнасці: пры нязгодзе сялян прыступіць да асушкі нvdзельных зямель запрашаць з боку жадаючых гэта зрабіць, з адданынем ім права бясплатнага карыстаньня асушанымі землямі ў працягу пэўнага тэрміну; а калі ахвочых да гэтага ня будзе, дык выконваць працы сродкамі дзяржаўнага скарбу, з адабраньнем зямель у сялян і зваротам яе ім толькі па выплаце выдадзенае скарбам на асушку сумы з налічэннем 4 проц. Аднак, такая радыкальная мера ў Расіі не магла быць, канечна, праведзена ў жыцьці.

2. На падставе эдыкту 1765 году незанятые балоты Прусіі сапраўды зрабіліся ўласнасцю дзяржавы і, у шмат якіх выпадках, асаднікі, якія аселі пасля таго, але цяпер ужо сто год назад, да

гэтага часу плацьць арэнду скарбу. Тыя-ж балотныя масывы Пруссіі, якія пазаставаліся да гэтага часу незанятымі, утвараюць „домэны“ (Domänen) і на месцах аб'яднаюцца ў балотныя Адміністрацыі (Moog-administration) якія адхопліваюць плошчы да 10—15 тысяч гектараў.

3. Балотныя адміністрацыі ў сучасны момант ствараюць значныя мэліярацыйныя працы з мэтаю звароту скарбовых (дзяржаўных) імшараў у пахаць, адвечных лугі і выпасы. Частка гэтых зямель у закультываваным стане мяркуеца перадаваць асаднікам на ўмовах арэнды, ці ўласнасці. Звычайнаю нормаю надзялення перад вайною было 10 гектараў на сям'ю. Зараз ва Усходній Пруссіі рыхтуюцца надзелы па 15 гектараў на сям'ю.

4. Пры падрыхтоўцы зямель пад калёнізацыю əдразу-ж праводзяцца цераз балоты дарогі; у Заходній Пруссіі праводзяцца вельмі добрыя аўтамабільныя дарогі з друзавым, шчыльна зраўнаным, ці з асфальтавым, ці з цагляным пакрыццём, чым бліжэй да ўсходніх мяжы, тым прасцей дарогі. Ва Усходній Пруссіі дарогі па балотах пракладваюць з пяшчаным і дробна-галечным пакрыццём.

5. Апрача падрыхтоўкі да калёнізацыі, урад утварае на мэліяраваных балотах і запраўдныя буйныя дзяржаўныя гаспадаркі (Staatsgüter, Domänen), з плошчай закультываваных зямель га, з некалькімі стома галоў малочнае жывёлы з пастаўкою малочных прадуктаў у гарады.

Значыцца, стварэнне ў Каліфондзе Мар'іна, у Беларусі, Савецкае гаспадаркі супадае з Прускай практикай.

6. На землях прыватнаўласніцкіх буйныя мэліярацыйныя працы вядуцца ў Пруссіі з утварэннем мэліярацыйных таварыстваў па закону 1913 году, з магчымасцю прымусовага прыцягнення неахвочае меншасці. Шмат якія таварысты вядуць міліённыя работы па абавалаваныні нізін, з устаноўкою помпавых станцый, шлюзаў, з укладкаю дарог і з пабудоваю вялікіх жалезных мастоў.

У залежнасці ад роду работ, Таварысты называюцца мэліярацыйні, фэновымі, грэблевымі (Wassergenosseusehaft, Deichverband, Fehnoverband).

7. Дзяржава ўтварае бясплатна дасьледваныні на землях Таварыстаў і адпускае без звароту сродкі на выраб асноўных прац; на дэтальныя работы адпускаецца крэдыт на 20 год па 5 проц. (Па вусных паведамленіях урадавых спэцыялістых). З прычыны недахопу дзяржава ўнае наяўнасці, вядуцца перамовы аб прыватнай пазыцыі 50 мілёну марак у Паўночна-Амерыканскіх Злучаных Штатах на крэдытаваныне мэліярацыі ў Нямеччыне.

8. Дапасаваныне мэханізацыі на мэліярацыйных земляных працах значнага пашырэння ня мае. Пракопванье асушальных канаў і дрэнажных траншэй утвараецца рукамі; пракопванье магістральных канаў утвараецца звычайна таксама рукамі. Падвозка зямлі, якое не хапае для насыпкі абаронных валоў, утвараецца па рэйках на ваганетках з коннай, ці ручной цягай. Першае ўзорваныне ў скарбовых гаспадарках утвараецца па рознаму: трактарам на вялікіх колах, трактарам на вусенім ходзе, драцянаю цягаю ад цяжкага лёкамабілю.

9. Мэліярацыйныя працы на дзяржаўных балотах утвараюцца фізычнаю сілую асоб, якія адбываюць турэмнае зняволеніне, і якім засталося ня болей трох год адбывацца кары. Балотная адміністрацыя будзе для зняволеных сталыя зімовыя памяшканыні, вельмі рознага ў розных месцах тыпу. Гэта—ці назаўсёды турэмныя памяшканыні з калідорамі і каморамі, ці гэта—будучыя дамы асаднікаў, у якіх часова паселены зняволенія: наяўнасць кратав, засовак і ўзброене варты абавязкова; турэмнае ведамства атрымлівае за дзень працы зняволенія

ных дзьве маркі, якія ідуць на ахову, віоратку, палепшанье харчаванья; зъявлены атрымлівае, апрача таго, невялікую прэмію за выраб звыш нормы. Падзённая плата вольным рабочым 5—6 марак; Балотная Адміністрацыя лічыць, што розынца між аплатай вольнага і нявольнага рабочага пакрываецца ў значай меры першапачатковай затратай на пабудову памяшканья.

У нас дапасаванье працы зъявленых на мэліярацыйных работах поспеху ня мела; адсутнасьць памяшканья, віораткі і навычкі рабіла гэтыя працы ў нас цяжкімі, выклікалі гутаркі сярод зъявленых аб тым, што іх не да катаржных работ засудзілі, а ўсяго толькі да турмы і г. д.

II. Часьць культур-тэхнічная.

1. У Нямеччыне лічыцца 2,5 міліёны гектараў балот. У радыусе 50 км. ад Бэрліну 150,000 гектараў балот, у радыусе 80 км. 250,000 гектараў. Па даведцы ў Таварыстве заахвочванья культуры балот у Нямеччыне, прыблізна, лічыцца, што да сучаснага моманту ў Нямеччыне закультывавана 15 проц. ад усёй плошчы балот.

2. Лугі, якія затапліваюцца веснавымі рачнымі водамі, пакідаюцца па цяперашні час без закультаванья. Тыповаю мэліярацыю іх зъяўляеца агарожа ніzkімі (летнімі) землянымі валамі ад затаплення толькі летнімі высокімі водамі. Зімне-веснавыя воды цераз такія валы вольна пераліваюцца і па-ранейшаму ўчыняюць сваё пагноінае дзеянье.

3. На імшарах усёй Нямеччыны, пальля асушкі іх, утвараюцца „адвечныя“ лугі і выпасы. Адзін раз высеняная на ўзараную, разробленую і ўгноеную імшару травянная мешаніна тримаецца ў працягу неазначальна доўгага часу. Маюцца выпасы і лугі, якія эксплётуюцца ўжо 25 год без пераворкі і без перасеву, якія якіх не пагоршваюцца, пры ўмове штогоднага няглыбокага мінеральнага ўгнаенія, нормаю выпасу зъяўляеца ад 2-х да 4-х галоў жывёлы на гектар. Закладанье такіх адвечных выпасаў і лугаў утвараюцца без папярэдніх, ці пасля папярэдніх культур. Адвечныя лугі, апрача ўгнаенія, патрабуюць яшчэ штогодняга прыкочванья.

4. На імшыстых і пераходных балотах можа культуравацца бульба па ўгнаенію (гноем) з году ў год на адным мейсцы. Па мінеральному ўгнаенію на асушаных імшарах культуруюцца ўсе сельска-гаспадарчыя расыліны, разводзяцца гароды, сады і парнікі.

5. Скарыстанье нізінных балот, зусім абароненых ад затаплення, рознастайнае: яны абарачаюцца на ўсе віды с.-гаспадарчых ужыткаў, у тым ліку і ў „адвечныя“ пасяўныя лугі і выпасы.

6. Гадавы ўраджай сена на быльых імшарах Брэменскага Балотнае Станцыі складае ў сярэднім за 10 год 7086 кггр. на га пры двух укосах. Ураджай культур у скарбовых маёнтках некалькі ніжэй і харкторызуеца наступнымі лічбамі ў тонах: сена—4—6, бульба—15—25, авёс—1,5—2,25, жыта—1,25—2.

7. Прадукцыя насенія травянных мешанін зъяўрнула ня сябе вялікую ўвагу; за апошнія гады вельмі раззвіла сваю дзейнасьць. Насенія гаспадарка—Рандо—Брух (Saotwirtschaft Rindow—Bruch, Prov. Ромштег, Post Unlenkrug, Borken), якая на плошчы ў пяць тысяч гектараў тарфянога ґрунту вядзе насенія культуры і дасыледчыя пасевы.

8. Асабліва рэкамэндуемаю лугавою расылінаю ва Ўсходній Пруссіі зъяўляеца чаротніца (*Phalaris*), якая ў чыстым відзе, ці лепей з прымешкаю мятылюжкую балотнага (*Pod L.*), дае на ня зусім разлажыўшымся

тарфянішчы за тры ўкосы 10 тон сена; пры гэтым неабходнаю ўмо-
ваю атрыманьня добрага сена зьяўлецца ранье скошваньне чарот-
ніцы; купкоўка зборная (*Dactylis L.*) лічыцца непажаданаю расылінаю
травяное сумесі (мешаніны), таму што яна дапамагае ўтварэнню куп'я,
мае цвёрдый быліны, малако ад яе пеніца, масла у якасці пагорш-
ваецца.

9. На асушаных адкрытымі канавамі і падземнымі дрэнажамі закуль-
тываваных балотах падтрымліваецца ўровень вады, найбольш спры-
яючы для расылінасьці,—гэта значыць на 50 см. ніжэй павярхоўнасьці
на сенажацях і на 60 см. ніжэй павярхоўнасьці на выпасах. Дасягаецца
гэта тым, што з вясны, як толькі ўровень вады ў канавах спускаецца
на паказаную глыбіню, у канавах устанаўляюцца шчытавыя застаўкі,
а ў дрэнажных систэмах зачыняюцца калектары. З прычыны гэтага,
улетку ў канавах і дренах стаіць вада, што ўтварае першапачаткова
уражанье непапраўнага становішча асушки. Увесень і на ўсю зіму
усе застаўкі вымаюцца і асушальная сетка, і глеба вызваляецца ад
вады, па магчымасці, на вялікшую глыбіню. Такога способу рэгуля-
вання воднага рэжыму прытрымліваецца Брэменская Даследчая
Станцыя, скарбовыя гаспадаркі і мэліярацыйныя таварысты ад за-
ходняе да ўсходняе граніцы Пруссіі.

10. Дзеля зьнішчэння шкодных казявак, якія расплоджваюцца на
закультываваных балотах, прывабліваюцца шпакі, спэцыяльна для якіх
на слупах у полі ўмацоўваюцца ў вялікім ліку шпакоўні; на прастор-
ных культывуемых балотах разводзяцца дзеля прываблівання птушак,
а таксама дзеля аховы жывёлы ад ветру дрэўныя абаронныя палосы,
у якіх растуць дрэвы ўсіх распаўсюджаных у Нямеччыне парод.

11. Толькі лес можа расыці бяз усякага ўгнаення на асушаным
тарфяным ґрунце. Вольха, дуб, таполь, бяроза, ясень, хвоя, елка зна-
ходзяць для сябе зусім здавальняючыя ўмовы жыцця на тарфянішчы,
каі німа працяглага затаплення; запатрабаваныя паасобных дрэўных
парод да розных відаў торфу ня выявіліся даволі ясна.

III. Па гідра-тэхнічнай часці.

1.—Вельмі малая ўхілы ніжняга цёку рэк, якія ўпадаюць у Бал-
тыцкае і Нямецкае моры, а таксама падтрыманыя ўсіх вялікіх і малых
рек у суднаходным становішчы значна ўскладняе асушку ўсёй паў-
ночна-німецкае нізіны, выклікаючы неабходнасць утварэння аба-
лаванія; мэханічнага перапампавання вады і пярэпуску асушальных
магістраляў пад дном суднаходных каналau.

2.—Нізіны, прылеглыя да ніжняга цёку рэк, якія ўпадаюць у мора,
абвалоўваюцца звычайна дамбамі такое вышыні, каб летнія высокія
воды не змаглі іх затапляць, але каб зімне-веснавыя воды вольна
пераліваліся-б цераз дамбы і па-ранейшаму ўгнойвалі-б лугі глеем.

Такія дамбы называюцца „летнімі“, ці няпоўнымі дамбамі; абвали-
ваная нізіна называецца „пальдэрам“. З тae прычыны, што найбольш
багаты глеем ніжняя слой вады, дык найбольш дасканалым у такіх
умовах зьяўлецца пабудова ў дамбах ґрутоўна апрацаваных прак-
заў, каб вада ня толькі пералівалася праз дамбы, але і каб яна воль-
на ўваходзіла ў абалаваную прастору цераз адкрываемыя на гэты час
пракзэзы—вадапрапускі.

3.—Нізіны, прылеглыя да мора і рэк, якія пазбаўлены глею, ага-
роджваюцца поўнымі дамбамі такое вышыні, каб ні летнія, ні зімне-
веснавыя рачныя, ні наганяемыя ветрам морскія воды не пераліваліся-б
цераз дамбы. Таму што зъмены ўзроўню вады ў вусціцах рэк пры

моры нязначны, дык вышыня поўных дамб у вусьці агледжаных рэк—Водэру, Прэгелю і Нэмоніен—усяго каля паўтара—двух мэтраў. Такія дамбы называюцца „зімнімі”, ці поўнымі, таму што яны зусім забясьпечваюць нізіну ад затаплення.

4.—Дамбы насыпаюцца без захаванья строгіх правіл тэхнікі. На-сыпка тарфянага і мінеральнага грунтаў утвараюцца непасрэдна на паверхні расыліннага насыцілу і без ніякога землянога замку. Дзірван здымаецца толькі ў тым выпадку, калі ён патрэбен для зыдзірванення дамбы. Насыпаная і ўтаптаная дамба зыдзірваноўваецца па спадах і па грэбню. Шырыня грэбню 1—1,5 мэтраў, закладаныне адкосаў па-двойнае. (Раёны рэк: Водэру, Прэгелю, Нэмоніену, Эмсу).

5.—Сток вады з абвалаванаю нізіною (Польдэр'а), калі вада ў рацэ апускаеца, адбываеца цераз выпускныя простиры шлюзы з двухпавіннымі варотнымі застаўкамі; пры напоры вады з Польдэру—вароты аўтаматычна адчыняюцца, і вада спадае, а напорам вады ад ракі зачыняюцца. Калі ўровень вады ў рацэ стаіць вышэй карыснага для расылін гарызонту, дык вада, якая зьбіраеца з Польдэру, перапампоўваеца ў раку ад сяродкавымі помпамі, якія прыводзяцца ў рух звычайна электрычнаю энэргіяю. Помпавыя станцыі ў выглядзе цагляных будкаў знаходзяцца пры выпускных шлюзах.

6.—Гідраўлічны разылік помпавых пабудоў вядзеца на адвод 100—120 літраў вады ў сэунду з кожнага квадратнага кілёмэтра асушвае-мае плошчы.

7.—Гідраўлічны рахунак вадаадводных каналаў распрацаваны слаба. Асноўнай рахунковай величынёй зьяўляеца сярэдні летні сток, прымаеый ў 10 сэк. літ. з кв. кілёмэтра; пры гэтым стоку сярэдні летні гарызонт (N. W.) павінен стаяць на 60 см. ніжэй паверхні выпасаў, на 50 см. ніжэй паверхні лугу і ня ясна, наколькі ніжэй для зерня-вых культур. У прагледзеных у Міністэрстве і ў акругах праектах гэты сярэдні летні сток прымаецца ў межах 5—15 сэк. літраў без усялякага абрэгунтаванья. Потым утвараеца звычайна паверка на 75 сэк.—л. стоку з кв. км. пры ўмове, каб канал працаваў поўным сячэннем. Найменьне гэтага гарызонту ў вытворчых праектах нязна, звычайна гэта называюць летній вышынёй вады (S. N. W.). Для съці-нутага дамбамі рачнога струменю прыняты ў адным праекце рахунковы сток на рацэ ў 180 сэк. літраў. Каэфіцент шурпатасці ва ўсіх выпадках прымаецца з 0,030.

8.—Формул рахунковага стоку ў вытворчых праектах ніякіх ня прыводзіцца. Значэньне величыні вадазборнае плошчы зусім не падліч-ваеца; пры рахунку каналу ў некалькі сячэннях яго, сток з кв. кілёмэтра прымаецца аднолькавым і ў верхніх, і ў ніжніх частках ка-налу. Такое становішча, як вядома, зусім не адпавядае мэліярацыйнай практицы і тэорыі ў СССР.

9.—Найменшая шырыня адводных канаў па дне ў тарфяным грун-це звычайна 0,5, ці 0,6 мэтра. Глыбіня—каля аднаго мэтра. Адлег-ласць паміж рэгуляючымі адкрытымі канавамі пры асушцы тарфя-нішча пад лугавыя культуры мною наглядалася ў межах ад 40 да 300 мэтраў, у залежнасці ад глыбіні і роду торфу.

10.—Закладаныне адкосаў рэгулюючae і адводзячае асушальнае сеткі ў мінеральных і тарфяных грунтах робіцца таксама, як і ў прак-тыцы Беларусі. Адкосы—старчаковыя, ардынарныя і падвойныя.

Узмацненіе ардынарных адкосаў у мінеральным грунце ўтвараеца ўкладанынем у заснаваныне адкосу адзіночнае фашыны з непрастаю-чых парод з прымацаванынем яе кольлем, якія праходзяць праз цела

фашыны, фашына звязваецца дротам. Адкос паміж фашынай і гарызонтам летніяе вады ўзмацоўваецца дэірванен'нем.

11.—У тэхніцы дрэнажных прац заўважваецца рознастайнасць прыёмаў і процілегласць поглядаў аб мэтазгоднасці дапасавання на тарфяных балотах ганчарных труб, дашчаных чатырохкутных труб і дашчаных трохкутных труб. Брэманская станцыя закладае толькі ганчарная дрэнажная труба, абортваючы іх пластам вераску, а станцыя ў Бэрнау закладае ў такіх умовах толькі дашчаная дзеравяная труба: такое-ж разголосце наглядаецца і ў вытворчасці.

12.—Выстаўлены ў німецкіх падручніках патрабаваныні, каб дрэнажная сетка мела як мага менш выхадаў у адкрытыя канавы і каб выхады систэм былі вышэй узроўню вады ў канаве, лічацца некаторымі практикамі памылковымі і ёсьць думка, што чымся меней уводзіць усосваючых дрэн у адзін калектар,—тым лепей.

13.—У тэхніцы вырабу дашчаных чатырохкутных труб уводзіцца зъмена ў тым, што, замест выразкі ў верхнім рабры бочных дошак паасобных простакутных адтулін дзеля праходу вады, падкладваюцца пад верхнюю дошку ў месцах забіўкі гваздоў тонкія пласткі (на від як быццам азбеставая, але магчыма і іншы матар'ял ужываць), так што для праходу вады застаецца вузкая шчыліна на ўсім працягу трубы, а не паасобныя адтуліны.

14.—У адкрытых канавах і ў дрэнажных калектарах, як правіла, пароблены застаўкі для падтрымання ўзроўню вады ў працягу ўсяго лета на 0,50 м. на лугах і на 0,6 м. на выпасах ніжэй паверхні зямлі; гэтыя застаўкі зачыняюцца паслья праходу веснавое вады, яшчэ да таго моманту, як вада ў канавах апусціцца ніжэй паказанае адлегласці, і вада імі трymаецца праз усё лета.

Увесень і на ўсю зіму застаўкі адкрываюцца. Пашыраны погляд, што тарфяное балота небяспечней перасушыць, чымся недасушыць. У нас па гэтаму пытанню сярод мэліяратараў погляд рознастайны, а культур-тэхнікі схіліліся да думкі, што перасушванье тарфяного балота ў інтэнсыўных культурах быць ня можа.

15.—Кошт асушкі дрэнажам аднаго гектара тарфяного балота выяўляецца ў сярэднім величынё ў 400 марак. Закультываванье аднаго гектара балота, патрабуе яшчэ 400 марак. Кошт асушкі з абвалаваньнем даходзіць да 1000 марак на гектар. Кошт выйманья куб. мэтра глебы з грубым разроўніваньнем яго, але без апрацоўкі адкосаў паказваецца ў каштарысах ад 0,6 да 1,4 маркі.

Дэірваньне кв. м. каштуе каля 0,4 маркі.

16.—Дасылданыні на балотах утвараюцца таксама, як гэта прынята і ў нас. Ужываюцца нівеліры—Цэйса, Брэйтэнбаха, Фэнеля. Глыбіня торфу вызначаецца пры звычайных мэліярацыйных дасылданьнях штангамі, без магчымасці ўзяцца ўзору.

Налічча ў продажы топографічных карт маштабу 1 : 100.000 і 1 : 25.000 (наша трохвёрстка 1 : 126.000) з нанесенымі высачынямі і паземнікамі даюць магчымасць нанасіць вынікі дасылданьняў і буйныя праекты праста на купленную карту, ня зарысоўваючы плянаў.

17.—Асушка балот неразрыўна звязваецца з укладамі дарог. Палатно дарог нават на балотах у Заходній Німеччыне робіцца з уканага друзу, з цаглянага насыпцу, ці асфальтавана.

Ва Усходній Пруссі звычайны тып дарогі цераз глыбокую імшару складаецца з пластоў: знізу торф, вынуты з канавы, на ім пласт пяску ў 25 см. і ўгари пласт дробнага жвіру ў 12 см., усё гэта шчыльна прыкочваецца (прыгладжваецца). Ужыванье гальля (хво-

расту) і фашины лічыцца шкодным, таму што вядзе да ўтварэнія няроўнасці палатна. Шырыня праезднае часыці—4 м., аснова наспы (грэблі)—5,5 м., адлегласць паміж унутранымі броўкамі дарожных канав 10 м., глыбіня канавы—1,5 м., шырыня па дне 0,5 м.

IV. — Тэзізы складзены на падставе:

1. — Агляду экстэнсыўна-асушанага адкрытымі канавамі балотнага масіву Rhintuch, у 45 км. ад Бэрліну; адміністрацыйны цэнтр у горадзе Nenruppin kultur und Wasserbaunit.
2. — Агляду асушанае з мэханічным падняцыцем вады нізіны Havel-ländische Zuch, у 40 км. ад Бэрліну, чыгуначная станцыя Nauen.
3. — Агляду скарбовага (дзяржаўнага) маёнтку, Ebereschenhof, у 10 км. ад станцыі Nauen.
4. — Агляду фэйных культур, асушальных работ, торфарарапрацовак, культур імшараў, гаспадарак асаднікаў у Остфрысландыі. Горад Aurich.
5. — Агляду асушки і культур Балотнае гаспадаркі Königsmoor Бременскае Дастьледча Станцыі, пры чыгуначнай станцыі Königsmoor.
6. — Агляду асушки і культур Балотнае станцыі Бэрнау, у паўднёвай Баварыі, пры чыгуначнай станцыі таго-ж найменнія.
7. — Агляду абвалаванья, асушки адкрытымі канавамі с.-г. культуры, лесу і калёнатаў па ніжняму цёку ракі Водэр, па правы і левы бок затокі у вусьці Водэр. Горад Штэтын.
8. — Агляду насеннае гаспадаркі Randow і мэліярацыі даліны Randow, акругі Штэтын.
9. — Агляду рэгулявання рэчкі Rade, прытокі ракі Прэгеля, і абвалаванья нізін па Прэгелю. Усходняя Прусія, чыгуначныя станцыі Hohenrade і Proslinden.
10. — Агляду калёній па рэках Лаўкнэ і Тымбер, прытоках ракі, Нэмоніэн, Усходніе Прусіі, работ па абвалаваньні нізін па гэтых рэках, работ па асушцы імшары das Grosse Moosbruch, культур-тэхнічных прац, балотнае Адміністрацыі Лаўкнэ.
- Усходняя Прусія, чыгуначная станцыя Skajsinen.
11. — Азняямленні з тэхнічнымі праектамі мэліярацыйных прац у Прусікім Міністэрстве Сельскае Гаспадаркі і ў гарадох: Штэтыне, Кенігзбэрзе, Наўэне, Нэйрупіне і Аўрысе.
12. — Гутарак з кіраунікамі мэліярацыінае справы і вытворцамі прац у Прусікім Міністэрстве Земляробства, у акругах: Штэтыне, Кенігзбэрзе, Аўрых і ў шэрагу раённых аддзяленняў; гутарак з генэральным сэкретаром.
13. — Чытаньня часопісаў, артыкулаў і спэцыяльных манаграфій па агледжаных раёнах.

П. Лазарэвіч.

Падсочны промысел Лесзагу НКЗБ.

Згодна пастановы Эканомнарады БССР і палажэння аб Лесзагу, на апошні ўскладзена праца па падсочнаму промыслу.

У працягу першага пяцігодзьдзя 1928-29—1932-33 г.г., падсочка будзе весьціся толькі па мэтаду падсочки „на съмерць“. Падсочку вычарпальную і „на жыцьцё“ мяркуеца перанесті на наступнае пяцігодзьдзе.



Зъбіранье жывіцы.

Пры падсочцы „на съмерць“ падлягае эксплатацыі ў працягу першага пяцігодзьдзя ўся чарговая 5-летняя гадавая лесасека сасновых насадкаў.

Агульная паштогодняя гадавая сасновая лесасека па Беларусі вызначаецца лічбай каля 9.000 гектараў. Прымяочы пад увагу тую акалічнасць, што як забалочаныя, так і папсутыя шкоднікамі сасновыя

насадкі не надатны для вытвору на іх падсочкі, мяркуем, што агульная гадавая лесасека, ужытная для падсочки, будзе ня больш 7.000 гектараў.

Адсюль агульнае разьвіцьцё промыслу ў працягу пяцігодзьдзя намечана на плошчы 35.000 гектараў.

Дынаміка штогодовага разьвіцьця працы промыслу ўзгоднена з падрыхтоўкай патрэбнага кадру кваліфікованых падсочных майстроў і рабочых, а таксама з будоўлай і аbstаліваньнем каніфельна-шкіпнаравых заводаў.

Дзеля навучанья працаўнікоў лясніцтваў і дзесятнікаў падсочнай справе, Лясызагам, пачынаючы з восені 1928 году, штогодна будуть арганізоўвацца курсы па падсочнай справе. У першы год мяркуецца навучыць падсочнай справе 15 чалавек і арганізаваць 15 падсочных дзялянак; у другім годзе—яшчэ 25 чалавек і адкрыць столькі-ж новых падсочных дзялянак; у трэцім годзе—навучыць 40 чалавек і організаць яшчэ 40 падсочных дзялянак; у чацвертым годзе—40 чалавек і адкрыць яшчэ 40 падсочных дзялянак і, урэшце, у пятym годзе—навучыць—55 падсочных майстраў і адкрыць яшчэ 55 падсочных дзялянак.

Такім чынам, да канца пяцігодзьдзя будуть працаўца 175 падсочных дзялянак з агульнаю плошчай падсочнага промыслу ў 35.000 гектараў. Але таму, што кожная падсочная дзялянка будзе працаўца ў межах аднаго лясніцтва, дык працы па падсочцы сасны будуть утварацца ў 175 лясніцтвах з 200, якія намечаны да існаванья да таго часу.

Дынаміка росту падсочнага промыслу па плошчы для кожнага году зъмешчаны ніжэй, у табліцы № 1.

| Год працы | Плошча гадавое лесасекі. | Колькасць падсочных дзялянак | Плошча падсочваньня | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Аднае Дзялянкі | Агульная ў гектарах |
| Работа лета 1929 | 400 | 15 | 140 | 2.000 |
| " 1930 | 1.200 | 40 | 150 | 6.000 |
| " 1931 | 3.000 | 80 | 190 | 15.000 |
| " 1932 | 5.000 | 120 | 200 | 25.000 |
| " 1933 | 7.000 | 175 | 200 | 35.000 |

Тэхніка працы будзет утварацца па нямецкаму і французскому спосабах, з прымацаваньнем штучных мэталёвых прыймальнікаў-брэлёр (казыркоў).

Малюнак 2. Па асобных акругах плошча сасновых насадкаў, выхадзячы з 5-ці гадавое чарговае лесасекі, вызначаецца наступнымі лічбамі:

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1. Менская | акруга | | 8.000 | гектараў. |
| 2. Бабруйская | " | | 6.000 | " |
| 3. Аршанская | " | | 1.250 | " |
| 4. Гомельская | " | | 4.000 | " |
| 5. Магілеўская | " | | 3.000 | " |
| 6. Віцебская | " | | 1.000 | " |
| 7. Мазырская | " | | 9.000 | " |
| 8. Полацкая | " | | 2.750 | " |

А ўсяго 35.750 гектараў.

Дзеля патаненъня работ і лепшае магчымасьці інструктаваньня, работы па падсочкаму промыслу будуць стварацца канцэнтравана. У першым годзе работы на плошчы 2.000 гектараў будуць стварацца ў Менскай акрузе, пачынаючы з Барысаўшчыны. У другім годзе—



Нямецкі спосаб падсочки, разылічаны на 3 гады эксплўатацыі дрэва.
(1-шы год працы).

З правага боку дрэва прылады, якія неабходны пры карыстаныні
гэтым спосабам.

работы разгортваюцца ў той-ж а Менскай акрузе. На трэцім годзе—
у Менскай, Аршанскаі і Бабруйскаі акругах. У чацвертым годзе—у
Гомельскай, Магілеўскай і Віцебскай акругах; і ў пятym годзе—у Ма-
зырскай і Палацкай акругах.

Выход жывіцы з гектара захоўвае тэндэнцыю да штогадовага павялічэння, у сувязі з намечаным палепшаньнем тэхнікі падсочки і біялёгічнаю асаблівасцю сасны, даваючы тым больш жывіцы, чым больш дзерава падсочваецца.



Французскі спосаб падсочки з выкарыстоўваннем $0,75\frac{1}{2}$ пэрыфэрый дрэва.
(Праца 1-га году).

Канкрэтна, для першага году намечана атрыманіе з 1 гектара 0,18 тоны; 2-ім годзе—0,20 тоны; у трэцім годзе—0,22 тоны; у чацвертым—0,24 тоны і ў пятym—0,25 тоны.

Адсюль, у першым годзе будзе атрымана 360 тонаў і ў пятym годзе—8.750 тонаў; а ўсяго за пяць год—19.610 тонаў жывіцы.

Чакаємы выхад жывіцы з усёй плошчы промыслу па гадох, у працягу пяцігодзьдзя прадстаўлены ў зъмешчанай ніжэй табліцы № 2:

| Год работы | На адзін гаектар у тонах | З усіх плошчы у тонах |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Работа лета 1929 | 0,18 | 360 |
| " 1930 | 0,20 | 1.200 |
| " 1931 | 0,22 | 3.300 |
| " 1932 | 0,24 | 6.000 |
| " 1933 | 0,25 | 8.750 |

Для здабытку паказанае жывіцы патрабуеца рабочае сілы на летні сезон з 20 мая па 1-е каstryчніка кожнага году: у 1-ы год—рабочых падсочнікаў—365 чалавек і 730 зьбіральніц, і ў апошні год пяцігодзьдзя—рабочых-падсочнікаў да 6.000 чалавек і зьбіральніц—да 10.000 чалавек.

Дынаміка ўзросту патрэбы ў рабочай сіле прадстаўляеца наступным чынам (табліца № 3):

| Клясыфікацыя рабсілы | 1929 г. | 1930 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1933 г. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Спэцаў з вышэйшаю асьветаю | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| Падсочных майстраў | 15 | 40 | 80 | 120 | 175 |
| Рабочых па падсочны | 365 | 1050 | 2500 | 4000 | 6000 |
| Зьбіральніц жывіцы | 730 | 2100 | 4500 | 7000 | 10000 |
| Загадчыкаў заводаў | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Намеснікаў заг. заводаў | — | — | — | 2 | 3 |
| Машыністых | 3 | 5 | 12 | 15 | 15 |
| Качагараў | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| Майстроў па пераапрацоўцы | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| Рабочых | 8 | 16 | 32 | 40 | 44 |
| Бондароў | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Сылесараў | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Вартайнікоў | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| Усяго разам | 1.135 | 3.238 | 7.176 | 11.244 | 16.306 |

Такім чынам, падсочны промысел дасыць у працягу першага пяцігодзьдзя ня толькі значную колькасць высокасортнае (гатунковае) каніфолі і шкіпінару, але зъявіцца значным спажыўцом рабочае сілы ў мястэчках і вёсках аграрна перанаселенай Беларусі.

Пераапрацоўка жывіцы.

Тая акаличнасць, што жывіца, як тавар, не катыруеца на рынку, бо якасьць яе моцна вар'іруе па цэлым радзе прычын, выпараваньне шкіпінару пры доўгім перахове жывіцы, а таксама акісьленъне і пачымненъне апошняе,—усё гэта, разам узятае, робіць немагчымым про-



Стара-Амерыканскі спосаб падсочкі з высечкай кішэнняй.
(3-ці год карыстаньня).

даж непасрэдна жывіцы, а патрабуе сумесна са здабыткам жывіцы рабіць яе пераапрацоўку і прадаваць ужо гатовыя продукты промыслу, гэта значыць, каніфоль і шкіпінар, на якія на рынке маюцца зусім пэўныя стандартныя гатункі, якія азначаюць якасьць прадукцыі, а значыць і існуе пэўная цана.

Выходзячы з гэтых меркаваньняў, а таксама і з меркаваньняў эка-
намічнага парадку, у практыцы падсобнага промыслу ўстаноўлена, як
на падсобным промысьле НКЗ РСФСР, так і Украінскае ССР, што той,
хто вядзе здабытак жывіцы, той-жэ павінен яе і пераапрацоўваць.
Тая-ж думка пацверджана і навукова-тэхнічным саветам Лясное Пра-
мысловасці пры НТУ ВСНГ ССР, дзе на Ўсесаюзной Канфэрэнцы



Нова-Амэрыканскі спосаб падсочки; ужываецца на Украіне.

на каніфольнай справе ў студзені 1928 году было пастаноўлена: „што найбольш рацыянальнай формай арганізацыі падсобнага промыслу—
тэта было-б вядзеньне тэрпэнтыннае справы самою лясною гаспа-
даркаю“.

Па гэтых меркаваньнях, а таксама з прычыны таго, што па Пала-
жэнню на Лесзаг ускладзена вядзеньне і смалакурэння, пераапра-

цоўку жывіцы Лесзаг мяркую весяці сам, на сваіх заводах, разам са здабыцьцем жывіцы. Тым больш, што згрупаванье ўсёяе справы ў адных руках зъменшыць сабекошт гатовае прадукцыі і тым самым дасыць магчымасць узмацніцца і разъвінунца маладому беларускаму падсобнаму промыслу і з посьпехам канкураваць з добра арганізаванымі промысламі Францыі і Амэрыкі.



Амэрыканскі спосаб падсочки.
Здымак зроблен у Цэльскім лясніцтве (Бабруйшчына).

Выходзячы з колькасці дапушчальнаага выхаду жывіцы па гадох (табл. № 2), дзеля пераробкі здабыванае жывіцы, неабходна будоўля 5-ці каніфольна-шкіпінарных заводаў, з вытворчасцю заводаў у першыя гады 5 тонаў жывіцы ў суткі, а ў наступныя гады—па меры павялічэння здабытку сырэвіны—9 тонаў у суткі. Азначанае павялічэнне—дасягаецца шляхам устаноўкі дадатковых рэтортаў і павялічэння ліку зъмен рабочых. Будаваць меншую колькасць заводаў за кошт іх

узбуйненъня зъяўляеца немэтаходным, таму што кошт транспорту жывіцы з усіх канцоў Беларусі да аднаго, ці двух заводаў і дастава ад заводаў (парожнія) тары ў месцы падсочкі—не акупляеца выйгрышам на эканоміі, якая атрымліваецца пры моцнай канцэнтрацыі пераапрацоўкі ў адным, ці ў двух заводах, тым больш, што намечаная вытворчасць заводаў і без таго зъяўляеца значнай.

Згодна прынятае чарговасці разьвіцця падсочнага промыслу ў акругах і лясьніцтвах, будоўля заводаў намячаеца ў наступнай паступовасці: у 1929 г.—1 завод у г. Барысаве; сырэвінай завод забясьпечваеца амаль што цалком з вакольных сасновых масываў, якія ёмкуніца да Барысава, жывіца з якіх будзе непасрэдна паступаць на завод бяз лішніх чыгуначных перавозак, у 1930 годзе—другі завод пры чыгуначнай станцыі Бярэзіна, пад г. Бабруйскам; на гэтым заводзе будзе пераапрацоўвацца жывіца, якая паступае з Бабруйскай акругі і часці Менскае і Магілеўскага. У 1931 г.—будуеца адразу два заводы: пры чыгуначнай станцыі Ворша, па ліку—трэці і пры станцыі Гомель—4-ы завод.

Трэці завод пры ст. Ворша будзе абслугоўваць Аршансскую акругу і часці Магілеўскага акругі; а таксама—Віцебскую акругу, а ў далейшым і Палацкую; 4-ы завод—пры чыгуначнай станцыі Гомель—будзе абслугоўваць Гомельскую акругу і часці Магілеўскага, пры транспарце жывіцы на р. Сож.

І ўрэшце, у 1932 г. 5-ы завод будзе будавацца пры чыгуначнай станцыі Калінкавічы; гэты завод будзе абслугоўваць сасновыя масывы Мазырскага акругі. Кошт будоўлі каніфольна-шкіпінарнага завodu, пры аднай рэторце найнавейшай систэмы абойдзеца каля 25.000 рублёў па наступных арыентыровачных выдатках:

| | |
|--|----------|
| 1) Перагонная рэторта систэмы „Дарыяна“ | 3.900 р. |
| 2) Гамарня (плавільнік) для жывіцы | 2.000 " |
| 3) Дэкантатары | 2.000 " |
| 4) Манжу | 1.000 " |
| 5) Фільтар | 1.500 " |
| 6) Халадзільнік | 2.000 " |
| 7) Помпа Вэрынкена | 4.500 " |
| 8) Паравы кацёл | 2.000 " |
| 9) Параправод | 500 " |
| 10) Мантажныя работы | 1.000 " |
| 11) Праект завodu | 500 " |
| 12) Інструмент | 150 " |
| 13) Гідраўлічная калодзежная помпа | 400 " |
| 14) Кацёльная помпа інжэктарная | 600 " |
| 15) Будоўля будынку | 4.000 " |
| 16) Склепы | 2.000 " |
| 17) Тара для хаваніння жывіцы і каніфолі | 2.000 " |
| У сіго разам—агульная вартасць | 25.000 , |

З прычыны ўжываньня на заводе пераапрацоўцы жывіцы папярэдніе плаўкі, дэкантациі і фільтрацыі, па мэтаду лепшых каніфольна-шкіпінарных заводаў у Амерыцы і Францыі, атрымліваемая каніфоль і шкіпіна будуть высокаякаснымі. На ўсіх заводах уводзіцца паравая гаспадарка, што выключае ўжыванье агнёвага награваньня, якое зъяўляеца найгалоўнейшай прычинай пагоршаньня якасці каніфолі. Ад пераапрацоўкі жывіцы будзе атрымана наступная колькасць каніфолі і шкіпінару.

| Год працы | Паступіць жывіцы ў тонах | Выход каніфолі ў тонах | Выход шкіпінару ў тонах |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1929 . . . | 360 | 260 | 47 |
| 1930 . . . | 1200 | 864 | 156 |
| 1931 . . . | 3300 | 2380 | 320 |
| 1932 . . . | 6000 | 4320 | 680 |
| 1933 . . . | 8750 | 6300 | 1140 |
| Усяго разам . . . | 19610 | 14124 | 2343 |

Выход з жывіцы каніфолі і шкіпінару дзеля асьцярожнасці прыняты для каніфолі—72% і для шкіпінару—13%, гэта значыць, той, які ў цяперашнім, як сярэдні, атрымліваецца на заводах НКЗ Украіны.

Кошт пераапраоўкі жывіцы азначаецца ў 95 рублёў з разрахунку:

| | | |
|--|----|-------|
| 1) Утрыманыне служачых і рабочых | 35 | рубл. |
| 2) Апал заводу | 12 | " |
| 3) Дааможныя працы і рэмонт заводу | 3 | " |
| 4) Амортызация заводу | 8 | " |
| 5) Аренды і патэнты | 2 | " |
| 6) Тара для пакавання каніфолі і шкіпінару | 33 | " |

Усяго разам 95 "

У канцы пяцігодзьдзя, за кошт патанення тары і ўкомплектавання работы мяркуеца кошт пераапраоўкі тоны жывіцы зьнізіць да 90 рублёў.

Эфэктыўнасць працы.

Фінансавы рэзультат работы, як у адносінах да затрат, патрэбных на загатоўку жывіцы, так і на яе пераапраоўку ў каніфоль і шкіпінар, а таксама і чакаемы штогодні прыбытак ад промыслу, відны са зъмешчанае ніжэй табліцы № 4.

| Год працы | Понят жывіцы ф-ко завод | Пераапра- покуп жывіцы | Агульны сабекошт продукцы | Прадажны кошт | Чакаемы прибытак |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 1929 | | | | | |
| З 1 тоны | 413 | 95 | 508 | 584 | 72 |
| З агульнае колькасці | 148700 | 34200 | 182900 | 210240 | 27340 |
| 1930 | | | | | |
| З 1 тоны | 413 | 95 | 508 | 584 | 72 |
| З агульнае колькасці | 495600 | 114000 | 609600 | 700800 | 91200 |

| Год працы | Кошт жы- віцы ф-ко завод | Пераапра- цоўка жы- віцы | Агульны сабекошт прадукцыі | Прадажны кошт | Чакаемы прыбытак |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 1931 | | | | | |
| З 1 тоны . . . | 405 | 95 | 506 | 570 | 70 |
| З агульнае колькасці . . . | 1336500 | 313500 | 1650000 | 1881000 | 231000 |
| 1932 | | | | | |
| З 1 тоны . . . | 405 | 95 | 500 | 560 | 60 |
| З агульнае колькасці . . . | 2430000 | 570000 | 3000000 | 3360000 | 360000 |
| 1933 | | | | | |
| З 1 тоны . . . | 400 | 90 | 490 | 550 | 60 |
| З агульнае колькасці . . . | 3500000 | 78750 | 4287500 | 4812500 | 525000 |
| Усяго разам . . . | — | — | — | 10964540 | 1234540 |

Да лічбаў дадзенае табліцы, якія патрабуюць тлумачэння, адно-
сяцца: сабекошт загатоўкі тоны жывіцы і прадажны кошт прадукцыі,
якая атрымліваецца з тоны жывіцы. У адносінах-ж а кошту пера-
апрацоўкі, дык такая вытлумачана вышэй.

Вылічаны сабекошт тоны жывіцы 413 руб. франка-завод скла-
даецца з наступных элемэнтаў:

| | |
|---|----------|
| 1. Кошт інструмантаў і мат. прымалынікаў | 110 руб. |
| 2. Тара для перавозкі жывіцы | 7 . |
| 3. Збор жывіцы | 211 . |
| 4. Транспарт жывіцы да заводу | 30 . |
| 5. Накладны і організацыйны выдаткі | 32 . |
| 6. Спэцыяльны збор у прыбытак скарбу за здабытак жывіцы | 30 . |

Усяго разам . . . 413 руб.

Вылічаны сабекошт тоны жывіцы складзены на падставе сабекошту работ на падсочным промысле Трэсту „Лесахім’у“ і промыслу НКЗ Украіны.

Лічба спэцыяльных збораў у прыбытак дзяржаўнага скарбу з тоны жывіцы ўзята тая, якую па дагавору з Лесахімам павінен быў атрымаць НКЗБ.

Далейшае зьніжэнне вылічанага сабекошту тоны жывіцы, намечанае для 1930 году—на 8 руб. і для 1933 г.—на 13 руб. з тоны, мяркуеца ўтварыць за кошт агульнае рацыяналізацыі работ на промысле.

Прадажны кошт прадукцыі, якая атрымліваецца пасъля пераапрацоўкі з тоны жывіцы, устаноўлена для першых гадоў у суме 584 руб.

з разъліку, што з тоны жывіцы атрымліваецца ў сярэднім 72 проц. каніфолі, па існуючай цане 600 рубл. за тону, і 13 проц. шкілінару, па існуючай цане 1.200 руб. за тону. Намечанае далейшае зыніжэнне прадажнага кошту для 1931 году ў суме 570 руб. за тону, атрыманую ад пераапрацоўкі жывіцы; для 1931-32 г.—560 руб. і ў 1932-33 годзе ў суме 550 руб. за тону—зроблена дапушчэнне, што ў сувязі з разьвіццём падсочнага промыслу на рынку будзе намячацца тэндэнцыя зыніжэння існуючых цэн.

Спяняючыся на канчатковым грошовым эфэкце, неабходна адзначыць, што такі эфект—значы, таму што, ня глядзячы на навіну гэтае справы, а таксама і на ту ю акалічнасць, што прыходзіцца затраціць шмат сродкаў на навучэнне падсочнай справе тэхнікаў і рабочых, усё-ж у выніку працы будзе атрымана наступная сума прыбытку: для 1-га году—27.340 рублёў; для 2-га—91.200 руб.; для 3-га—231.000 руб.; для 4-га—360.000 руб. і 5-га—525.000 рублёў. А ўсяго за пяць год—1.234.540 руб.

Штогодняе і паступовае павялічэнне агульнага прыбытку, які даходзіць у канцы пяцігодзьдзя за ўсе пяць год да сумы 10.964.540 руб. і паказанага вышэй прыбытку, глумачыца, галоўным чынам: павялічэннем здабытку жывіцы з гектара плошчы і канцэнтрацыяй работ і яе рацыяналізацыяй, у сувязі са штагоднім падвышэннем кваліфікацыі рабочых і тэхнікаў на промысьле.

Найгалоўнейшая ўмова для атрыманьня азначанага прыбытку і наогул рэнтабельнага існаваньня промыслу—гэта непасрэдная пераапрацоўка жывіцы НКЗБ, без чаго промысел Лесзагу зьявіца нярэнтабельным, што з першых-жа гадоў паставіць пад пагрозу яго існаваньне і так неабходнае для нашае прамысловасці яго разьвіцьцё.

Другою найгалоўнейшай ўмоваю нармальнага разьвіцця промыслу, апрача пераапрацоўкі жывіцы НКЗБ на сваіх заводах зьяўляецца водапуск Лесзагу мэтавых крэдытаў, таму што для арганізацыі промыслу патрабуюцца аднаразовыя затраты на набытак інструментаў, мэталевых прыимальнікаў для жывіцы, тары ды іншых прыналежнасцяў. Тэрмін амартызацыі інструментаў, прымальнікаў і тары вылічаецца ў сярэднім—3 гады.

Апрача таго, патрабуюцца капітальныя выдаткі для будоўлі каніфольна-шкілінарных заводаў, з тэрмінам амартызацыі ў 5 год. Сума капітальных затрат па падсочнаму промыслу для кожнага году прадстаўлена ў зъмешчанай ніжэй табліцы № 5.

| Предмет грошовага выдатку | 1928-29 г. | 1929-30 г. | 1930-31 г. | 1931-32 г. | 1932-33 г. |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Абсталяванье промыслу інструментамі і мэталевымі прымальнікамі | 110.000 | 272.000 | 690.000 | 890.000 | 900.000 |
| 2. Тара для перавозкі жывіцы | 6.000 | 17.000 | 40.000 | 56.000 | 55.000 |
| 3. Будоўля заводаў | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| Усяго разам | 131.000 | 314.000 | 780.000 | 971.000 | 980.000 |

Параўноўваючы дадзенныя табліцы № 4 эфектыўнасці фінансовых выдаткаў і ў табліцы № 5—капітальных затрат атрымаем, што для 1928-29 году патрабуеша:

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1928-29 г. бягучых выдаткаў | 51.900 руб. | і капітальных затрат | 131.000 руб. |
| 1929-30 " | 295.600 " | " | 314.000 " |
| 1930-31 " | 870.000 " | " | 780.000 " |
| 1931-32 " | 2.029.000 " | " | 971.000 " |
| 1932-33 " | 3.307.500 " | " | 980.000 " |

У адносінах да бягучых выдаткаў, якія звязаны, талоўным чынам са здабыткам жывіцы, дык такія, з прычыны іх пакрыцця шляхам продажу прадукцыі ў tym-жа годзе і магчымасці атрыманьня авансаў на тавар, Лесзаг мяркуе ўтварыць са сваіх сродкаў.

Што-ж датычыцца выдаткаў, неабходных на капітальныя і аднаразовыя затраты, дык такія бяз банкаўскага крэдыту Лесзагам укладзены ў падсочны промысел быць ня могуць. Патрэба ў крэдытах і да-пушчальнае пагашэнне іх па гадох вызначаецца наступным парадкам:

| | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| У 1928-29 г. неабх. атрым. крэд. | 131.000 р. | тэрмін пагаш. | у 1931-32 г.—116.000 р. |
| " 1929-30 г. | " 314.000 р. | " | і ў 1933-34 г.—25.000 р. |
| " 1930-31 г. | " 780.000 р. | " | і ў 1932-33 г.—289.000 р. |
| " 1931-32 г. | " 971.000 р. | " | і ў 1934-35 г.—25.000 р. |
| " 1932-33 г. | " 980.000 р. | " | і ў 1933-34 г.—730.000 р. |
| | | | і ў 1935-36 г.—50.000 р. |
| | | | і ў 1934-35 г.—946.000 р. |
| | | | і ў 1936-37 г.—25.000 р. |
| | | | і ў 1935-36 г.—955.000 р. |
| | | | і ў 1937-38 г.—25.000 р. |

Тая-ж прычына—адсутнасць капіталаў у Лесзагу на абсталяваньне падсочнага промыслу—настойліва патрабуе, каб, па прыкладу Украіны, Лесзаг НКЗБ у працягу першага пяцігодзьдзя быў вызвалены ад непасрэднае аплаты ў прыбытак дзяржаўнага скарбу за здабывальную жывіцу, з tym, аднак, каб ад агульнага прыбытку, які атрымліваеша ў выніку гаспадарчае дзейнасці промыслу за год, рабіліся-б НКФ адлічэнны на агульны падставе, прадугледжаныя палажэннем аб Лесзагу НКЗБ.

В. Вірын.

Да пытаньня аб разъмерах гаспадаркі і формах землякарыстаньня на калёнізацыйным фондзе.

I.

Пытаньне выбару форм землякарыстаньня на падрыхтаваных да калёнізацыі землях мае ў БССР актуальнейшае значэньце. Мы практична ўжо маем 11-12 тысяч, а на працягу бліжэйшага пяцігодзьдзя будзем мець 100.000 гектар. інтэнсыўна мэліораваных зямель, скарыстаньне якіх адна з бліжэйшых задач, ад паспяжовага вырашэння якое будзе залежыць ход далейшага гаспадарчага асваення балот Беларусі.

Актуальнасьць пытаньня выбару форм землякарыстаньня на мэліраваных землях падкрэсліваецца тэй акалічнасьцю, што па сутнасьці мы ва ўмовах БССР, ды ня толькі Беларусі, а ўсяго Савецкага Саюзу, ня маем практичнага вопыту па масаваму асваенню праз унутраную калёнізацыю такога роду зямель. Маючыся замежны вопыт па гэтаму пытаньню, заснованы на зусім іншым гаспадарчым і палітычным прынцыпе вядзеньня гаспадаркі ня можа быць перанесен у нашыя ўмовы ні ў якім разе. Уся замежная практика ў выбары форм землякарыстаньня заснована на стварэнні індывідуальных фэрмерскіх кулацкіх гаспадарках. Ствараць у БССР новага «балотнага» кулака не ўваходзіць у задачы нашае аграрнае палітыкі. Апроч таго, умовы вядзеньня гаспадаркі на балоце вымагаюць іншага падыходу да систэмы і організацыі саме гаспадаркі. Мэханічнае перанясенне вопыта арганізацыі тэрыторыі з мінеральных зямель на балотныя, па нашаму зданью, у адносіне оптымума і форм арганізуемых гаспадарак, так, як гэта робіць т. Камінскі ў артыкуле «Да пытаньня аб разъмерах гаспадаркі і формах землякарыстаньня на калёнізацыйным фондзе» (Часопіс «Сельская і лясная гаспадаркі» № 3—4, 1928 г.), наўрад ці будзе верным. Артыкул т. Камінскага, па нашаму зданью, зъмяшчае ў сабе блытаніну і ў шэррагу іншых пытаньняў, з якімі згадзіцца ні ў якім разе нельга.

Спыняючыся на зъмесце артыкула, мы, у самым пачатку яго, чытаем «Аб перавагах буйных і дробных гаспадарак у эканамічнай літаратуре вельмі шмат спрачаліся і спрачаюцца яшчэ да гэтага часу» і далей—«Падводзячы вынікі гэтае шматгадове спрэчкі, мы з пэўнасьцю павінны прызнаць, што пры іншых роўных умовах, гаспадарка буйная амаль заўсёды будзе мець некаторыя перавагі перад гаспадаркай дробнай».

Па пытаньню аб перавагах буйнае сельскае гаспадаркі перад дробнай вяліся на працягу доўгага часу спрэчкі, у выніку якіх марксystыя і нават найбольш перадавыя буржуазныя вучоныя з пэўнай вачавіднасьцю даказалі перавагі буйнае сельскае гаспадаркі над дробнай.

На першы погляд, можа, здавалася-б, няма патрэбы нават зварачацца да гэтых гістарычных спрэчак,—ходам эканамічнага жыцьця перавагі буйнае гаспадаркі перад дробнай даказаны. Рухам народна-гаспадарчага жыцьця цалкам падкрэсліваецца пераважнасць буйных с.-т. прадпрыемстваў над дробнымі.

Тым ня менш для т. Камінскага гэта зусім яскравае пытанье застаецца спрэчным, таму, што буйная гаспадарка, па яго зданью, ўсё-ж мае толькі «некаторыя перавагі» над дробнай. У чым жа справа? Ажно, на наступнай старонцы чытаем: «Але буйная гаспадарка, пры умове карыстання наймоваю працаю, мае нявыгадныя бакі. Важнэйшай нявыгодай яе зьяўляеца палажэнне адносна рабочых, тым больш, што сельская гаспадарка асабліва адчувае патрэбу ў жывой рабочай сіле»... і далей—«нявыгоды буйных гаспадарак у адносінах да забяспечэння іх жывой рабочай сілай узрастаюць па меры павялічэння інтэнсіўнасці гаспадарак, бо, з аднаго боку, пры гэтым амаль заўсёды павялічваецца патрэбнасць гаспадаркі ў жывой рабочай сіле і павышаецца патрабаванне адносна дакладнасці работ». Бачыце ў чым справа, навошта патрэбны былі ўстаўкі «амаль заўсёды», «некаторыя»,—гэта ня праста прыкрай памылка. У гэтым сутнасць памылкі т. Камінскага.

Зразумела, што, ідуучы па стапох праф. Чаянава, можна было прыйсьці да больш выразна паставленых пытаньняў аб ідеалізацыі сямейна-працоўнай тэорыі дробна сялянскае гаспадаркі, прыхільнікам якой зьяўляеца праф. Чаянаў. А ў т. Камінскага назіраеца наўмыслья, ці мімаволі падваенне. З аднаго боку, як гаворыцца, нельга ня прызнаць, а з другога—нельга не згадзіцца. Такім чынам, патав. Камінскому, вытворчасць працы ў буйных с.-т. прадпрыемствах паўночна-ўсходнія ніжэй, чымся ў дробных і ў доказ прыводзіць вылічэнны праф. Скварцова, які лічыць, што: «Праца нанятага рабочага без нагляду раўняеца колькасці $\frac{1}{3}$ працы ўласніка прадукту, а пры наглядзе—усяго толькі $\frac{1}{2}$ працы апошняга». Якое-ж адсюль, па Камінскому, неабходна зрабіць заключэнне! Яно напрашваеца само: 1) немэта згодна ствараць буйныя гаспадаркі; 2) трэба ствараць такія формы землякарыстання і на такой плошчы, якая забяспечвала-б мажлівасць ужывання працы, толькі «уласніка прадуктаў», г. зн. дробных гаспадаркі, і гэтыя гаспадаркі, па думцы т. Камінскага, былі-б найбольш вытворчымі. Зразумела, што такое становішча трэба прызнаць абсолютна няверным. Вытворчасць працы ў дробных гаспадарках непараўнаўча ніжэй вытворчасці працы гаспадарак буйных.

Мы ўжо сказалі, што ў існуючай марксыцкай літаратуры даказана абсолютная перавага буйнае сельскае гаспадаркі над дробнай ва ўсіх пытаньнях, у тым ліку і пытаньні скарыстання людзкое працы.

Якія-ж гэтыя перавагі? Асноўныя з іх наступныя:

1. Найбольш карыснае і вытворчае скарыстаньне працы і сродкаў у гаспадарцы.

2. Максимальнае памяншэнне няўжыткоўнай тэрыторыі (межы, дарогі). Пры дробнай гаспадарцы памяншаецца ўжыткоўная плошча зямлі і ствараюцца нявыгады апрацоўкі яе.

3. Вялікую эканомію і выгады мае буйная сельска-гаспадарчая вытворчасць пры ўжыванні машын, рэнтабельнасць прыстасаваньня якіх у дробнай гаспадарцы немагчыма, пытаныні мёртвага капіталу ў выглядзе будынкаў, электрычнасці і г. д.

4. Перавагі буйнае сельскае гаспадаркі ў галіне жрэдыту, гандлю.

5. Спэцыялізацыя і прыстасаваньне машын у паасобных галінах вытворчасці патрабуе меншае колькасці рабочых рук у буйнай гаспадарцы, чымся ў дробнай.

6. Набываючы навыкі і вопыт на адпаведнай працы, рабочы кваліфікуецца—вытворчасць яго працы павышаецца. Буйнае-ж земляробства ў больших разъмерах карыстаецца каапэрацыяй рабочых і падзелам працы.

7. Па меры павялічэння разъмеру гаспадаркі, прауда, да пэўнага разъмеру (оптымуму), памяншаюцца навытворчыя адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі.

«Перавага буйнага земляробства заключаецца ня толькі ў меншай страце культурнае плошчы і зьберажэнні на жывым інвэнтару, у больш поўным скарыстаньні інвэнтару, у больш шырокай мажлівасці прыстасаваньня машын, у большай даступнасці крэдыту, але таксама ў камэрцыйнай перавазе буйнае гаспадаркі, у скарыстаньні гэтай апошняй навукова-адукаваных кіраўнікоў гаспадаркі. Буйныя гаспадаркі маюць больш мажлівасцяў агрыкультурных падепашаньняў, развядзенія лепшых парод жывёлы, прыстасаваньня ўгнаенняў» (ІХ том, ст. 22—Ленін).

Зразумела, што ў доказ кожнага з высунутых тэзісаў за буйнае сельска-гаспадарчае прадпрыемства можна прывесці лічбы, але гэта пытаньне настолькі грунтоўна працавана нашай марксысцкай літаратурай, што зварачацца да яго ва ўмовах нашае рэчавістасці, калі неабходна практична праводзіць усё гэта,—было-б нават сорамна.

Толькі адна частка нашага «вучонага сьвету», прымыкаючая да так зване неонародніцкае школы, прабуе копышыцца і выстаўляць доказы, падобныя да тых, да якіх прыбягае т. Камінскі ў пытаньні аб рабочай сіле у с.-г. прадпрыемствах.

Неонародніцкая школа, а разам з ёй і т. Камінскі, настайваюць на тым, што інтэнсіфікацыя сельскае гаспадаркі абавязкова павінна ісці за кошт дадатковага ўкладаньня непасрэднае, жывое рабочае працы, якая, будучы, навытворчай у буйнай гаспадарцы, затрымлівае інтэнсіфікацыю. Скарыстаньне-ж апошніх удасканаленій тэхнікі (машын, спосабаў апрацоўкі, угнаення) прадстаўляемагчымасць правядзенія інтэнсіфікацыі ня толькі за кошт непасрэднага павялічэння рабочых рук у сельскай гаспадарцы, але і за кошт машын, якія зьяўляюцца, прауда, таксама прадуктам працы, але зусім іншага разъмеркаваньня ў паасобных галінах народнае гаспадаркі.

У чым недахоп дробнае гаспадаркі? Гэта ў ніzkай вытворчасці працы, самаэксплётатыі, недаеданьні, дрэнным утрыманьні жывёлы, у пазбаўленіі сябе мінімальных чалавечых умоў жыцця, у тэхнічнай і культурнай адсталасці.

«Дробнае земляробства трymаецца усялякім драпежніцтвам, раскрадваньнем працы і жыццёвых сіла земляроба, раскрадваньнем сіл і якасцяў жывёлы, раскрадваньнем вытворчых сіл зямлі» (Ленін, том IX, ст. 114).

Гэтыя пытаньні павінны быць для практичнага зямельнага працаўніка адпраўнымі пунктамі ў штодзённай яго працы ў барацьбе за агромаджанье распыленай дробнай сельскай гаспадаркі.

Усё сказанае адносна пераваг буйнае сельскае гаспадаркі перад дробнай ва ўмовах вядзенія гаспадаркі на балотных мэліараваных землях асабліва падкрэсліваецца—неабходнасцю падтрыманьня ў спраўным выглядзе мэліорацыйных пабудоў. Посьпех вядзенія гаспадаркі на балоце можа быць забяспечан толькі ў сувязі з прыстасаваньнем буйных с.-г. машын, трактара, сеялак, глебафрэз і г. д.

Вопыт узорваньня першага пласта на Мар'інскім фондзе даказаў, што без прыстасаваньня трактара справа асваенія балота пасоў-вацца ў большым маштабе ня можа (напрыклад, гектар узорваньня трактарам каштую 12—15 руб., коньмі—35—40 руб.).

Далей чытаем: «Калі так справа абстаіць у адносінах да капиталістычных, ці савецкіх гаспадарак (гаспадаркі, якія ўжываюць наймо-вую працу), дык для калектыўных гаспадарак гэтае пытанье яшчэ больш ускладняеца, бо гэтыя гаспадаркі маюць працоўныя харацтар і мэтад вылічэнія выгоднасці с.-г. прадпрыемства тут павінен быць некалькі інакшым і г. д.».

Першае, што съведчыць з сказанага—гэта абсолютнае няведеніне сутнасці нашых савецкіх гаспадарак.—і гэта разумее саўгасы чала-век, скончышы савецкую с.-г. Акадэмію! Калі падыходзіць да гэтага так, як падышоў т. Камінскі, што пастолькі, пасколькі нашы саўгасы ўжываюць наёмную працу, значыць яны зьяўляюцца капиталістычнымі гаспадаркамі, а савецкая ўлада і камуністычная партыя зма-гаюцца з капиталістычнымі тэндэнцыямі ў разьвіцці народнае гаспа-даркі, значыцца, трэба змагацца і з саўгасамі; практычна ж мыробім як-раз наадварот. Партыя на XV Зыездзе прыняла цэлы шэраг рашэнняў, якія ствараюць умовы і падводзяць матар'яльную базу ў разьвіцці савецкіх гаспадарак. Справа ў тым, што т. Камінскі груба зблытаў, не пажадаўшы ўціміць сабе сутнасці нашых савецкіх гас-падарак.

Зразумела, што займацца палітграматай мы тут ня будзем, а ўнісём папраўку; нашы савецкія гаспадаркі зьяўляюцца с.-г. прад-прыемствамі пасъядоўна сацыялістычнага тыпу. Галоўнай задачай нашых савецкіх гаспадарак зьяўляецца: паказаць на прыкладзе селя-ніну ўсе перавагі буйнае сельскае гаспадаркі над дробнай, садзейні-чаць каапэраваньню гэтых гаспадарак. Саўгасы, зьяўляючыся інду-стрыйальным асяродкам у данай мясцовасці, праводзяць практычную працу ў галіне непасрэднага ўплыву на дробную сялянскую гаспа-дарку. Роля нашых саўгасаў у гэтых адносінах вялізарная. Саўгасы сталі тым культурным асяродкам, які дапамагае вёсцы выбрацца на шлях каапэраваньня, калектывізацыі—адзіна правільны шлях да са-цыялістычнае перабудовы дробных сялянскіх гаспадарак. Нашы мерапрыемствы на вёсцы па перабудове яе на сацыялістычных нача-лах зводзяцца да таго, каб на справе, як казаў т. Ленін, паказаць перавагі буйнае сельскае гаспадаркі над дробнай. Параўнаць жа нашы савецкія гаспадаркі з капиталістычнымі гаспадаркамі—гэта значыць абсолютна заблытацца, не зразумець сутнасці асноў палітыкі пар-ты ў вёсцы на данным этапе сацыялістычнага будаўніцтва.

II.

Посьпех асваенія мэліараўаных зямель магчым толькі пры шыро-кай мэханізацыі індустрыйлізацыі гаспадарак калёністых. Я падкрэсь-ліваю, што выгады буйнага земляробства тут ва ўмовах вядзенія гаспадаркі на балоце выступаюць з максімальнай вачавіднасцю, зра-зумелай для самага непразорлівага вока. Першапачатковая намёткі пляну скарыстаньня Мар'інскага масіву запэўніваюць нас у тым, што без адпаведнай індустрыйлізацыі гаспадарак калёністых, пабу-дова розных мерапрыемстваў па першапачатковай апрацоўцы с.-г. прадуктаў (асабліва ва ўмовах Палескага бездарожжа) могуць ства-рыць такое становішча, што затрачаны капитал у мэліарацыйнае бу-даўніцтва ня будзе рэнтавацца. Адсюль цалкам правільнай і яскравай прадстаўляеца НКЗему пэрспэктыва скарыстаньня мэліараўаных

плошчаў толькі для інтэнсыўнага вядзеньня гаспадаркі, пераважна малочна-жывёлаводнага кірунку, з вялікай колькасцю рыначных малочных прадуктаў. Праблема інтэнсыўнага скарыстаньня мэліарацыйных зямель становіща асабліва актуальнай, у сувязі з мажлівасцямі, якія адкрывае балота ў галіне разъвядзенія такіх культур, як канапля і лён.

Ставячы пытаныне аб інтэнсыўным скарыстаньні мэліарацыйных зямель, нам прадстаўлецца зусім правільнай пабудова на такіх буйных масівых (10-11 тысяч, а ў перспектыве мае плошчы, падрыхтоўваемыя да мэліарацыі разьмерамі ў 20-30 тысяч) навукова-арганізаваных, па апошняму слову тэхнікі, буйных с.-г. прадпрыемстваў—саўгасаў. У гэтых саўгасах павінны быць аbstаліянты прадпрыемствы, якія-б здолелі ахапіць пераапрацоўкай усю вялізарную масу сырых с.-г. прадуктаў, якія будуть мецца ў выніку інтэнсыўнай эксплётатыўнай мэліарацыйных зямель, ня толькі тэрыторыі саўгаса, але і ў ваколічнага сялянства.

Якая форма арганізацыі гаспадаркі можа задаволіць такой пастаўніцы пытанняў, у каго могуць быць знайдзены неабходныя дзеля гэтага сродкі? Галоўным чынам, толькі ў дзяржавы. Толькі пралетарская дзяржава зможа навукова-правільна, не па саматужнаму, падысьці да гэтага пытання, і тым дапамагчы сялянству спрэвіца з «балотным ліхам». Арганізація справу, так, каб побач з навукова-правільным скарыстаньнем сіл і сродкаў, закладзеных прыродай у балота, не абярнуць эксплётатыўнага багаццяў у кабалу для бедняка і серадняка. Арганізація, такім чынам, савецкія гаспадаркі будуть прыкладам для акаляющих калёністых карыснага вядзеньня буйнага земляробства. Дапамогу, якую калёністы павінен будзе атрымаць ад саўгаса, зразумела, будзе заключацца ня толькі ў прыкладзе вядзеньня лепшай гаспадаркі, але і ў рэальнай дапамозе ў выглядзе найбольш танный пераапрацоўкі яго сырэвіны з аб'ёмістых нетранспартабельных прадуктаў у транспартабельныя. Абслугоўваньне складанымі машынамі павінна быць у саўгасе згуртавана па прынцыпу арганізацыі буйных калён. Такая ўстаноўка дасць мажлівасць мак-сімальна карысна скарыстаць буйныя машыны як прыстасаванія для апрацоўкі глебы, таксама і для пераапрацоўкі с.-г. прадуктаў. Пабудаваная савецкая гаспадарка павінна стаць арганізуючым асяродкам у справе скарыстаньня данага масіву, вядучы за сабой усю масу калёністых.

Сам факт рацыянальнага скарыстаньня мэліарацыйных зямель, як мы ўжо казалі, немагчым без прыстасаванія буйных сельска-гаспадарчых машын, арганізацыі збыту, наладжвання транспарту, пытання пабудоў, пераапрацоўкі прадуктаў, падтрыманьня ў належнай спраўнасці мэліорацыйных пабудоў, дае поўную перавагу буйнай гаспадарцы над дробнай.

Калі некаторыя вумы яшчэ зьбіваюцца ў гэтым пытаньні на «уласьніка прадуктаў», дык гэта з-за абсолютнага нежаданья разумець, што трактар і індустрыйная прадпрыемствы на мэліараційных зямлі будуть адпаведным чынам перарабляць індывідуальную сутнасць сялянскага гаспадаркі, а разам з тым унісе яскравасць і ў навучныя вумы, якія прыціняваюць за вушы матар'ялы для аргументавання вытворчасці гаепадаркі індывідуальнае—«уласьніка прадуктаў».

У адпаведнасці з паданым, схема скарыстаньня балотных мэліарацыйных зямель прадстаўлецца такім чынам: буйны навукова-арганізаціі, мэханізаваны і індустрыйлізаваны асяродак—савецкая гаспадарка, навакол якое, як каля арганізуючага асяродку, разъмешчаюцца

паасобныя сельска-гаспадарчыя аб'яднаныні—калектывы і пасёлкі. Ставіць пытанье і даказваць аб перавагах калектыўнае гаспадаркі перад савецкімі, значыць, па нашай думцы, займацца схаластыкай. Савецкая гаспадаркі і калгасы, як па свайму эканамічнаму зъместу, так і па лініі аграмаджаныня распыленае сялянскае гаспадаркі на са-цыялістычных началах, зъяўляюцца вышэйшымі формамі аграмаджаныне гаспадаркі на даны пэрыяд часу. Калектыўная і савецкая гаспадаркі зъяўляюцца аднымі з тых форм скарыстаныня зямельнае тэрыторыі, якія эканамічна больш рэнтабельны пры ўсіх іншых роўных умовах.

Ці павінны мы прадставіць некаторае месца арганізацыі пасёлкаў на гэтых балотных землях? Нам здаецца, што, бязумоўна, павінны. Але нанава агранізуемыя пасёлкі павінны быць па сваёй сутнасьці не-калькі іншага тыпу ў сваёй арганізацыйнай пабудове, чым тыя, якія утвараюцца намі пры звычайнym земляупарацаваныні. Яны павінны быць пабудаваны з максымальнай магчымасцю ўжывання ма-шын (трактар, глебафрэз), у мэтах зберажэння сродкаў па пабудо-вам; арганізацыйнымі плянамі іх павінна быць прадугледжана пабудо-ва шэрагу будынкаў, маючых вытворчае значэнне для калектыўнага скарыстаныня.

Уяўляючы сабе ў бліжэйшы час асваеные беларускіх балот ня толькі шляхам укладаныя дзяржаўных сродкаў у мэліярацыю, але і праз вялікую ініцыятыву самага сялянскага насельніцтва, гэтай форме землякарыстаныня на балотах неабходна ўдзяліць сур'ённую ўвагу. Памылкі, дапушчаныя намі тут, балюча могуць ударыць па будаўніцтву буйнае аграмаджанае сельскае гаспадаркі. Форма пасёлка, якая выпрацавана ў нас, як некаторы стандарт на мінеральных землях, не падыходзіць да гаспадараныня на балоце, гэта тым больш, што дзяржава сваімі крэдытнымі сродкамі будзе ў вялікай ступені ўдзельнічаць у дапамозе арганізацыі гаспадарарак пасялкоўцаў на мэлі-араваных землях. Ня кажучы ўжо аб машынах, якія бязумоўна павінны быць у калектыўным карыстаныні, частка будынкаў, як, напрыклад, па першапачатковай апрацоўцы с.-г. прадуктаў, павінны буда-вацца ўжо адразу, як будынкі для грамадзкага калектыўнага кары-станыня. Гэта дасыць мажлівасць ад найбольш простых форм арга-нізацыі калектыўнае працы паступова пераводзіць усю с.-г. вытвор-часць пасёлка на грамадzkія началы.

Такім чынам, нам здаецца, што схэма скарыстаныня мэліараваных плошчаў—эта буйная савецкая гаспадарка, як арганізуочы асяродак, навакол якога павінны зъмяшчацца эканамічна з ім звязаныя калгасы і пасёлкі, яна будзе зъяўляцца тым комплексам форм скарыстаныня, якія прадстаўляюцца эканамічна і палітычна найбольш карысні.

III.

Пераходзячы да пытаныя вызначэння аптымальных разьмераў гаспадаркі на мэліараваных землях, нам здаецца, што разважаныні т. Камінскага, ці праўдзівей праф. Чаянава, аб аптымальных разьме-рах, с.-г. прадпрыемстваў на балотных землях, асабліва ва ўмовах Савецкага Саюзу, пры ўсё ўзрастаючай тэхніцы сельскае гаспадаркі, некалькі стара. Праўда, меркаваныні—«Калі тэорытычна можна вылі-чыць аптымальную плошчу с.-г. прадпрыемстваў, дык знайдзеная велічыня будзе правільным толькі для данага статыстычнага моман-ту, г. зн. пры наяўнасці пэўнай систэмы і тэхнікі гаспадаркі пры даных цэнах на рабочыя рукі, на с.-г. прадукты, якія здабывае гаспа-дарка...» і далей—«але ўсё гэтыя ўмовы прадстаўляюць велічыні,

якія бесперарыўна зьмяняюцца, дык, натуральна, і аптымальная велічыня плошчы, атрыманая на падставе гэтых даных, можа быць толькі вельмі прыблізной», — авансіруюць, зводзяць «на нет» арыентыровачныя меркаваныні.

Падыходзячы да пытаньня пэўных аптымальных разьмераў с.-г. прадпрыемстваў, нам здаецца, што мы павінны ў аснову іх палажыць толькі элементы систэмы гаспадаркі, цэн на рабочыя рукі, тэхнічнага ўзроўню гаспадаркі, форм збыту і закупкі гаспадаркай прадуктаў, але і тое новае у нашай сацыялістычнай сельскай гаспадарцы, якое ў корані адрознівае яе ад прыватна-капіталістычнае, стаўляючы на дзясяткі гадоў вышэй. Нацыяналізацыя зямлі, увядзенне плянавага начала ў сельскую гаспадарку, мажлівасць правільнага арганізацыйнага будаваньня такіх гаспадарчых комплексаў, якія мы будзем мець на мэліараваных землях, прадстаўляюць амаль неабмежаваныя мажлівасці пашырэння аптымальных разьмераў гаспадарак, а разам з тым і патанення кошту адзінкі прадукту. Практыка ўжывання трактарных калён у корані перавярнула ўсе вылічаныя аптымальныя разьмеры толькі на падставе систэмы гаспадаркі і ўсіх тых элементаў, якімі карыстаецца т. Камінскі бяз вучоту форм арганізацыі сродкаў вытворчасці ў зусім іншай сацыяльнай палітычнай абстаноўцы. Абстрагавацца ад гэтага акалічнасці так, як гэта зрабіў тав. Камінскі, гэта значыць, па нашаму зданью, абстрагавацца ад сутнасці рэальнага вырашэння гэтага пытаньня ва ўмовах нашай канкрэтнай савецкай рэчавістасці. Сапраўды, тав. Камінскі прапануе пры інтэнсіўнай систэме (гэту систэму гаспадаркі мы прымаляем) арыентавацца на плошчы гаспадаркі 250—300 дзесяцін. Да съмешнага даходзіць, калі падумаеш, што прыдзеца рабіць калёны ў 20—30 трактараў, якія мы мяркуем арганізаваць у бліжэйшыя ж часы на гэтай мэліараванай плошчы. Па Камінскому выходзіць — больш карысна іх скарыстоўваць на плошчы па сутнасці нават нездавальняючай для эксплатацыі аднай пары трактараў. Мы падышлі толькі крытычна з пункту погляду трактара, а калі мы паставім пытаньне арганізацыі прадпрыемстваў па перапрацоўцы с.-г. прадуктаў, дык будзе зусім вачавідна, што ні адно больш-менш сур'ёзнае прадпрыемства ня зможа быць з карысцю спэцыяльна абсталівана на такой плошчы.

Примаючы схему скарыстаныя тэрыторыі мэліараваных зямель у тэй эканамічнай канцэпцыі і ўзаемнай сувязі паасобных с.-г. аб'яднанняў і ўлічваючы вопыт будаўніцтва калгасаў і саўгасаў у БССР, нам здаецца, што плошча ў 3000—5000 гектараў для савецкае гаспадаркі будзе найбольш адпавядаючай. Для калектыўных гаспадарак на мэліараванай зямлі, дзе пытаньне арганізацыі гаспадаркі ў вялікай ступені будзе падпарадкована саўгасу, як арганізуючаму асяродку, улічваючы тое, што на першых парах пабудаваныя калектывы ня зможуць правільна арганізаваць працу ўнутры кожнага аб'яднання, трэба признаць мэтазгодным разьмеры плошчаў калектываў у 400—500 гектараў, але земляў парадковаць іх належыць у такім распалажэнні, каб тэрыторыяльна перашкод да іх сумеснага аб'яднання пасля ня было-б.

Г. Маслакавец.

Падвышэнне ўраджайнасці і сельска-гаспадарча- мэтэоролёгічныя назіраньні.

Вядома, што мэтэоролёгія толькі тады будзе карысна, і што тады будзе прыносіць непасрэдную карысць сельскай гаспадарцы, калі яна будзе, як мага бліжэй, паставлена да сельска-гаспадарчых аб'ектаў.

На падставе гэтага ўзынікла сельска-гаспадарчая мэтэоролёгія, якая паставіла на вырашэнне шэраг практычных задач: 1) выявіць адносины сельска-гаспадарчых расылін да мэтэоролёгічных фактараў—тэмпэратуры, ападкаў, сонечнага зязнення і г. д., 2) выявіць залежнасць расылін ад клімату, 3) выявіць сувязь мэтэоролёгічных умоў і раззвіцця хвароб сельска-гасп. расылін, 4) выявіць паколькі тапографічныя ўмовы павялічваюць альбо памяншаюць дзейнічанье на расыліну надвор'я, 5) вывучыць залежнасць расылін ад клімату, з пункту погляду іх акліматызацыі і г. д.

Думка аб tym, каб мэтэоролёгія абслугоўала сельскую гаспадарку,—думка досыць старая. Ужо ў 1896 г. было адчынена спэцыяльнае Мэтэоролёгічнае Бюро, якое ўваходзіла ў склад Вучонага Камітэту Міністэрства Земляробства, як яго сустаўная частка.

Гэтае Бюро, маючи на ўвазе, што дасыледчыя палі і дасыледчыя станцыі абслугоўваюцца спэцыяльна падрыхтаваным пэрсаналам і маюць належныя вучасткі, начало арганізацыю мэтэоролёгічных станцый.

З прычыны таго, што палявая культура мае асабліва важнае значэнне ў жыцці, ў першую чаргу была звернута ўвага на вывучэння палявой культуры і ўмоў яе раззвіцця. Вось чаму былі арганізаваны палявыя сельска-гаспадарчыя мэтэоролёгічныя станцыі, дзе разам вяліся нагляданьні, з аднаго боку, над мэтэоролёгічнымі фактарамі, а з другога—над ростам палявых расылін.

Патрэбна сказаць, што, наогул, сетка гэтакіх мэтэоролёгічных станцый была рэдкая, напрыклад, існавалі сельска-гаспадарча-мэтэоролёгічныя станцыі ў Марынай-Горцы, у Горках, пры сельска-гаспадарчых школах, у Бабруйску пры школе садагадоўлі.

У межах сучаснай Беларусі ія было самастойнай мэтэоролёгічнай арганізацыі, тут знаходзілася некалькі станцый, якія ўваходзілі ў склад Прыднепроўскай сеткі і мелі дапаможнае значэнне.

У сучасны момант неабходна адзначыць тыя вельмі спрыяючыя ўмовы, якія мае беларуская мэтэоролёгічная сетка ў сэнсе пашырэння і паглыблення сваёй працы:

1) перш за ёсё тое, што беларуская мэтэоролёгічная сетка пачала існаваць пры Навукова-Дасыледчым Інстытуцы Сельскае і Лясное Гаспадаркі, дзе павінна разгарнуцца праца аграфізычнай, якая мае

самую цесную сувязь з працай сельска-гаспадарчых мэтэоролёгічных станцый;

2) па другое,—гэта тое, что разъмяшчэнню станцый па аблшару БССР папераджала вывучэнне БССР з кліматычнага боку, зробленае прафэсарам Горацкай Акадэміі А. І. Кайгарадавым і выяўленыне меж кліматычных раёнаў;

3) па трэцяе,—гэта тое, что некаторыя мэтстанцы ўжо існуюць пры центрах, дзе ідзе навуковая і дасьледчая праца, пры чым тут паасобку патрэбна паказаць на Сельска-Гаспадарчую Акадэмію.

Усё, што рабілася дагэтуль у БССР у галіне сельска-гаспадарчай мэтэоролёгіі, мае альбо выпадковыя характар, альбо выклікалася тэй ці іншай спэцыяльнай задачай, якую вырашае тая ці іншая дасьледчая ўстанова, напрыклад, Магілеўская мэтэоролёгічная станцыя існуе галоўным чынам для патрэб дасьледчай станцыі Лекавых Расылін, мэтэоролёгічная станцыя пры Жорнаўскім Дасьледчым Лясным вучастку галоўным чынам існуе для патрэб гэтага вучастку і г. д.

Бязумоўна, паасобныя работы паасобных навуковых працаўнікоў і дасьледчых устаноў маюць сваё значэнне, але было-б больш карысней, каб сельска-гаспадарчыя мэтэоролёгічныя назіранні, якія павінны ісці па БССР пад навуковым кірауніцтвам Навукова-Дасьледчага Інстытуту, былі пашыраны ў належнай меры.

Пастаноўка задач па сельска-гаспадарчай мэтэоролёгіі (справа вялікая і важная) можа быць абмяркована і вырашана на сельска-гаспадарчых зьездах.

Калі мы ставім пытаныне аб падвышэнні ўраджайнасці, мы павінны ведаць, што гэтае пытаныне мае некаторую сувязь з нашай арганізацыяй і што пры яго вырашэнні маюць таксама хоць некаторае значэнне вырашэнне пытання арганізацыінага характару.

У старыя часы, калі рабілася менш мерапрыемстваў к разывіццю сельскай гаспадаркі, як я вышэй казаў, была арганізавана сетка сельска-гаспадарчых мэтэоролёгічных станций.

У сучасны момант у нас ёсьць цэлы шэраг спрыяючых перадпрыемстваў, і калі мы цяпер зварочваем усю ўвагу на пытаныне аб падвышэнні ўраджайнасці, неабходна ўзыняць маючое з ім самую цесную сувязь пытаныне аб пашырэнні і паглыбленні не саматужных, а плянавых сельска-гаспадарчых мэтэоролётчычных назіранняў.

Справа арганізацыі досыць цяжкая—яна патрабуе належных ведаў, часу, працы, але мы павінны мець на ўвазе, што супастаўленыне мэтэоролёгічных элементаў, іх ходу, з жыцьцём расылін дае магчымасць знайсці—калі пры тутэйшых умовах тая ці іншая расыліна мае патрэбнасць у тым ці іншым мэтэоролёгічным фактары.

Гэта дасыць магчымасць прадугледзіць велічыню будучага ўраджаю, а таксама павялічыць ураджайнасць шляхам цвёрдага прыстасавання сорту і часу пасева да кліматычнага характару дадзенай мясцовасці.

Т. Аўчыннікаў.

Неадкладныя задачы падвышэння кваліфікацыі аграрсаналу.

(У парадку абгаварэння).

«Неадкладней за ўсё зараз меры, якія могуць узьняць вытворчыя сілы сялянскай гаспадаркі безадкладна»—«Паскорыць пераход к новым формам гаспадаркі можна толькі такой дапамогаю сялянству, якая-б давала яму магчымасць у вялізарных разъмерах палепшыць усю земляробчу тэхніку, ператварыць яе ў корні» (Ленін)—гэтыя задачы, разывітыя ў пастановах XV-га з'езду ЎсесКП і апошніх пленумаў выразна стаяць перад намі зараз.

Задачы сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі—палепшанье існуючых саўгасаў і арганізацыя новых на мэліарацыйных землях, індустрыйлізацыя і машынізацыя с. г., масавая калектывізацыя і вытворчае каапэрраванье с. г., уздым вытворчасці і таварнасьці ўсіх галін сельскай гаспадаркі, задачы «дагнаць і перагнаць капіталістычныя краіны»—больш чым калі-небудзь завострана стаяць пытанье аб патрэбных кадрах і якасці агранамічнага персаналу.

Нам патрэбны сапраўды падрыхтаваныя спэцыялістыя, якія змогуць на справе вырашыць вялізныя рэканструкцыйныя задачы. Савецкі спэцыялісты ня можа заставацца вузкім тэхнікам-кансультантам свае справы, ён павінен добра разумець сучасную палітыку партыі і ўраду працы на вёсцы, быць падрыхтаваным арганізаторам тэхнічнай рэвалюцыі і эканомікі, арганізаторам бядняцка-серадняцкіх мас у справе вырашэння пастаўленых задач,—павінен у сваёй практичнай працы апірацца на рабоча-сялянскую грамадзкасць.

Толькі ажыццяўляючы кааперацыйны плян У. І. Леніна, пашыраючы і ўзмацняючы сацыялістычны сектар сельскай гаспадаркі, мы зможем мець больш рэальная вынікі працы савецкай агранаміі. Гэта ў проблеме агранамічных кадраў, падрыхтаванасці ў сучасным працуючых спэцыялісту, зьяўлецца пакуль што самым вузкім месцам. Больш высокая прадукцыйнасць працы савецкага агранома, настойліва безадкладна неабходная ў інтарэсах вырашэння ўсіх асноўных задач рэканструкцыі і разывіцця вытворчых сіл сельскай гаспадаркі, можа быць забясьпечана ледзь пры рашучым узмацненні мерапрыемстваў па павышэнню палітыка-грамадзкай і вытворчатахнічнай кваліфікацыі аграрсаналу і пры палепшанні падрыхтоўкі новых кадраў спэцыялістых. Апошніе патрабуе аргументаваных з выразна-вызначанымі мэтавымі ўстаноўкамі сваечасовых «заказаў», сапраўднага палепшанья сацыяльнага складу студэнцтва, палепшанья ўсёй навукова-навучальнай працы, устанаўлення шчыльной сувязі школы з вытворчасцю, і наадварот, забесьпячэнне па-

трэбнымі кадрамі выкладчыкаў, палепшаньне грашовага становішча, практикі студэнцтва і інш.

На кожным з гэтых пунктаў мы маём шэраг хібаў, падлягаючых тэрмінова-безадкладнаму зыліквідаванью пры больш актыўным ўдзеле прафэсіянальных зацікаўленых гаспадарчых органаў і органаў НКАсьветы. Найбольш аднак закінутай зьяўляецца ніжэйшая прафтэхнічная сельска-гаспадарчая адукцыя—школы, якія павінны даваць розных майстроў для сельска-гаспадарчых прадпрыемстваў (масларобаў, сыравараў і інш.), якія рыхтуюцца зараз рознымі ўстановамі на каротка-тэрміновых курсах.

Мэтай гэтага артыкулу зьяўляецца акрэсліць некаторыя практычныя мерапрыемствы, якія трэба ў бліжэйшыя гады ўжыць у галіне павышэння кваліфікацыі ўжо працуючых спэцыялістах. Пытанні падрыхтоўкі спэцыялістах у ВНУ'х і тэхнікумах зачэпліваюцца ледзь у сувязі з тым, што павышэнне кваліфікацыі становіща тым вастрай, чым горш спэцыялісты быў першапачатковая падрыхтаваны. Задача выхаваць з спэцыялістаў сапраўды актыўных, съядомых, пранікнутых Ленінскім разуменьнем прыроды развязвіцца і месца с. г. у систэме народнай гаспадаркі СССР, узброеных і систэматычна па-паўняемых самымі найноўшымі дасягненнямі ў галіне сельска-гаспадарчай навукі і тэхнікі,—памоцнікаў сацыялістычнага будаўніцтва,—самая актуальная,—пачэсная задача прафэсіянальных, савецкіх і грамадзкіх органаў у працы сярод спэцыялістаў. Паказчыкі, якія дае нам сучасны склад агранаміі па абслугоўванню сялянскіх гаспадарак і сацыялістычны сэктар (саўгасы і калгасы), ужо самі па сабе зьяўляюцца съведкамі гэтай неабходнасці.

Так, у складзе кіраўнікоў савецкіх гаспадарак маецца 6 проц. з вышэйшай спэцыяльнай адукцыяй, 22 проц. з сярэдній, 30 проц. з ніжэйшай і без спэцыяльнай адукцыі 42 проц. У складзе раённага аграрэсплану зямельных органаў з вышэйшай 25,5 проц., сярэдній—48,1 проц., ніжэйшай 26,4 проц. (па звестках на 1-IV 1927 г.).

Яшчэ больш вострай становіца неабходнасць узмацнення мерапрыемств па павышэнню кваліфікацыі, калі ўявім сабе, што існуючы тэмп і ўжытыя мерапрыемствы (праз курсы працупушчана незначны лік аграномаў, улічваючы і адбываючыся зараз, і 55 кіраўнікоў савецкіх гаспадарак, зусім слаба разывіты вытворчыя эксперты і амаль адсутнічаюць навукова-вытворчыя камандыроўкі) зусім недасстатковы.

Самаадукцыя з-за слабай забясьпечанасці аграрунктаў літаратурай, з-за надзвычайнай загружанасці аграномаў рознай неагранамічнай працай, з надзвычайнай дрэнна арганізаванай агранамічнай працай, пры якой аграном «можа і не працаваць і рыхтавацца ня можа». Ёсьць і прымыя нарушэнні ўжо прынятых Урадам пастановаў у гэтым напрамку. Гэтак пастановай СНК ад 5-III—1928 г. па пытанню аб палепшанні ўмоў працы спэцыялістаў ававязаўся НКЗ прадстаўляць у пэўным % навукова-вытворчыя камандыроўкі раённаму агранамічнаму пэсаналу, між тым ні па дзяржбюджэту, ні па мясцовому сродкі на гэта амаль не прадугледжваюцца і ў дзесятай часцы ўстаноўленага аб'ёму.

Пераходзячы к акрэсліванню мерапрыемств у систэме па павышэнню кваліфікацыі спэцыялістаў, лічу патрэбным падкрэсліць яшчэ ту ю думку, што навучальныя ўстановы павінны займацца ня толькі падрыхтоўкай, але і падвышэннем кваліфікацыі выпушчаемых імі спэцыялістаў. Фактычна ў Акадэміі і сіламі Акадэміі праводзяцца большасць курсаў, аднак, у гэтай справе шмат бяссыстэм-

насьці, выпадковасьці—яна як належна арганізацыяне не аформлена. Гэта дапаможа ім удасканальваць сваю асноўную працу, больш звязвавца з вытворчасьцю, стаць адным з асноўных савецка-грамадзкіх і агрыкультурных цэнтраў у справе сацыялістычнай рэканструкцыі сельскае гаспадаркі.

Па маёй думцы трэба пры сельска-гаспадарчай Акадэміі арганізаваць сталы арганізацыйны мэтадалёгічны цэнтр, з удзелам прадстаўнікоў Акадэміі, НКЗ, ЦП саюзу Сельгаслесрабочых і яго сэкцыі, НДІ і шэрагу гаспадарчых органаў, які-б зъявіўся інстытутам па павышэнню кваліфікацыі спэцыялістаў, які будзе стала і систэматычна займацца гэтымі пытаннямі.

У яго задачы павінны ўвайсьці распрацоўка і правядзенне асноўных мерапрыемстваў па павышэнню кваліфікацыі (арганізацыя курсаў, курсаў завочнага навучання, камандыровак і інш.), выкарыстоўваючы для гэтай мэты усе навучальныя і навукова-дасьледчыя ўстановы.

У НКЗ павінен быць утворан Савет, з прадстаўніцтвам ад НКАсьветы, НДІ, прафэсійнальных і гаспадарчых органаў, па сельска-гаспадарчай адукцыі, які-б систэматычна займаўся пытаннямі масавай сельска-гаспадарчай адукцыі, сваечасовай працяроўкай мерапрыемстваў па падрыхтоўцы некаторых катэгорый патрэбных спэцыялістых шляхам курсаў і інш. Да гэтага часу систэматычна ніхто не займаўся гэтай надзвычайна-паважнай справай.

Выходзячы з неабходнасці масавага павышэння кваліфікацыі аграрэсаналу, і ў першую чаргу ніжэйшай і сярэдняй адукцыі прадстаўляеца рэальная неабходным арганізаваць пры Беларускай с.-г. Акадэміі завочныя курсы ў першую чаргу з цыкламі калектывізацыі і арганізацыі гаспадаркі.

Трэба арганізаваць інстытут экстэрнату за Акадэмію і тэхнікумы з мэтай прадстаўлення магчымасьці найбольш здольным спэцыялістым і практикам, якія ня маюць мажлівасці па матар'яльных і інш. уважлівых прычынах стаць студэнтамі Акадэміі, ці тэхнікуму, узняць і аформіць сваю кваліфікацыю. Праз завочныя курсы—экстэрнат мажліва будзе здаволіць запатрабаваныні шырокіх колаў спэцыялістых.

Трэба з большай рашучасцю выконваць і ўжо прынятую пастанову СНК аб ільготным прыёме найбольш здольных спэцыялістых ніжэйшай і сярэдняй кваліфікацыі ў ВУЗы.

У ВУЗ'ах і тэхнікумах трэба арганізаваць спэцыяльнае бюро па сувязі з скончыўшымі ВУЗы і тэхнікумы, пэрыядычна—не раздзе разу ў 3 гады склікаючы канфэрэнцыі-курсы скончыўшых, мэтадалёгічна дапамагаючы самададукцыі іх. Канфэрэнцыі-курсы дадуць мажлівасць знаёміць шырокія масы спэцыялістых з усімі дасягненніямі навукі і тэхнікі і ўзаемна знаёміць навучальныя установы з дасягненніямі практикі.

Трэба па новаму паставіць—узманіць сувязь аграрэсаналу раёна, саўгасаў, колгасаў і інш. з навуковымі дасьледчымі установамі. абавязкова штогодна склікаючы канфэрэнцыі аграномаў па раённых дасьледчых і спэцыяльных станцыях.

Лепш трэба вырашыць і пытаныне забесьпячэнне аграрэсаналу друкаванымі вынікамі прац дасьледчых установ у выглядзе справа-здача ці бюлетэніёў.

Курсы і надалей з мэтай больш паглыбленаага і систэматычнага павышэння кваліфікацыі (з папраўкай на большы ахоп імі спэцыялістых, дыфэрэнцыяцыю па адпаведных галінах, сапраўднага палеп-

шаньня іх працы), павінны мець адно з рэальных месц у систэме падвышэння кваліфікацыі. У бліжэйшыя гады трэба сканцэнтраваць асаблівую ўвагу на падвышэнныя кваліфікацыі працаўнікоў сацыялістичнага сектару—ня спыняючы аднак павышэнне кваліфікацыі спэцыялістых, абслугоўваючых індывідуальныя сялянскія гаспадаркі—курсы раённых і падраённых аграномаў, але ў бліжэйшы год паставіць рэальная задачу падвышэння кваліфікацыі спэцыялістых жывёлаўодаў і інш.

Падкрэсліваючы агромністае значэнне ў систэме падвышэння вытворча-тэхнічнай кваліфікацыі, вытворчых эксперсій і навукова-вытворчых камандыровак і неабходнасць большага ахопу праз іх спэцыялістых і лепшага фінансавання, прадстаўляеца, аднак, неабходным прапрацаўваць канкрэтныя правілы і пляны іх арганізацыі, значна палепшыўшы практику іх правядзення (папярэдні выбар месц, выразныя мэтавыя ўстаноўкі, распрацоўкі цвёрдых праграм маршрутаў, актыўны мэтад удзелу ўсіх у азнямленні абавязковасці друкавання справаздач, высьвялення ў друку на сходах вынікаў азнямлення і інш.). Трэба пачаць у поўнай меры ажыццяўленне пастановы СНК аб навукова-вытворчых камандыроўках ад 5-III 1928 г.

Дом спэцыялістых у Менску—навукова-агранамічныя гурткі пры Аграсэксці, як самадзейныя арганізацыі апошняй, у акругах—з цэлай систэмай гурткоў па вывучэнню рашэнняў партыйных зьездаў і пленумаў, прафруху, аграрнай палітыкі, замежных і беларускай мовы, з дакладамі, дыспутамі, кароткатэрміновымі курсамі-сэмінарамі па вытворчых пытаннях, з бібліятэкамі, з аддзеламі ня толькі спэцыяльной, а і палітыка-грамадзкой літаратуры і ня толькі для спэцыялістых гораду, а і для працуемых у раёнах—прафсаюз і яго Аграсэксція павінны безадкладна разгарнуць гэту працу—атрымаць матэрыяльную дапамогу ад дзяржаўных і гаспадарчых арганізацый. Трэба дадаць яшчэ адно—сапраўды палепшыць забесьпячэнне аграпунктаў, саўгасаў, куставых, калгасных аграномаў літаратурай, (у прыватнасці кожны раённы, пароённы, саўгаскі і калгаскі аграном павінен карыстацца часопісамі «Сельская і Лясная гаспадарка Беларусі», «Аграном» і інш.). Мала гэлага, трэба забясьпечыць мажлівасць чытаць літаратуру, лепш рыхтавацца да сваёй працы спэцыялісту. Дзеля забесьпячэння масавага павышэння кваліфікацыі аграпэрсаналу, як праз вышэй паказаныя мерапрыемствы, гэтац і праз самаадукацыю, што катэгорычна неабходна для ўздыму прадукцыйнасці працы,—трэба рацыяналізаваць працу агранома, сканцэнтраваць яго ўвагу на асноўных мерапрыемствах сучаснай с.-г. палітыкі, катэгараўчна забараніць скарыстоўваць аграномаў на неагранамічную і ня звязаную з грамадзкой дзейнасцю працу, прыняць рашчыя матар'яльныя і арганізацыйныя крокі да максымальна працяглай працы аграномаў на адным месцы.

Па нашай думцы гэтыя актуальныя задачы урад Беларусі павінен даручыць НКЗ і НКАсьветы ў самы бліжэйшы час забясьпечыць практичным ажыццяўленнем.

г. Менск, ЦП Саюзу Сельгаслесрабочых.

Праф. С. В. Скандракоў.

Ураджай і мінеральныя ўгнаені.

Усім вядома, што б. Расія займала апошняе месца сярод эўрапейскіх дзяржаў як па ўсім адзнакам культуры наогул, так і па вышыні сваіх ураджаяў у прыватнасьці.

Ураджай пд/дз. за 1908—1912 г. ¹⁾.

| | Пшаніца: | Бульба: |
|---------------------|----------|---------|
| Расія | 45 | 492 |
| Злуч. Штаты | 65 | — |
| Францыя | 87 | 571 |
| Германія | 140 | 1057 |
| Англія | 150 | 1086 |
| Галіндыя | 162 | 1176 |
| Бельгія | 165 | 1338 |
| Данія | 195 | — |

Аднак, калі возьмем ураджай тae заходняе часткі Расіі, якая зараз уваходзіць у склад БССР і мае шэраг адзнак больш інтэнсыўнае гаспадаркі, дык будзем мець лічбы такія: 60 п. зім. пшаніцы, 50 п. яр. пшаніцы і 554 п. бульбы.

На жаль, вайна і разруха адкінулі нас назад і мы маєм ужо наступныя параўналъныя лічбы:

Ураджай з 1 дз. у пудох ²⁾.

| У сярэднім за: | З. пш. | Яр. пш. | З. жыта. | Ячм. | Авёс. | Бульба. |
|------------------|--------|---------|----------|------|-------|---------|
| 1905—1910 г. . . | 60 | 50 | 46 | 50 | 52 | 554 |
| 1924—1927 г. . . | 52 | 42 | 43 | 46 | 45 | 570 |

Па лёну і каноплі назіраешца тое-ж самае зъявішка.

Становішча СССР, маючага абніжаныя ўраджай, абцяжарваецца неабходнасцю вывазу збожжа за межы, як гэта было ў свой час і ў б. Расії.

Ня дзіва, калі вывозілі сваё збожжа Злучаныя Штаты, альбо Канада. Першая, напрыклад, мела ў 1908—1913 г. каля 62 чацвярыкоў зерня на 1 населніка, а другая—111. Расія-ж мела ў той самы час толькі каля 25 чацвярыкоў на 1 населніка і таксама вывозіла!

Між тым Нямеччына, якая мела 28 чк. зерня, ды яшчэ 45 п. бульбы ³⁾, была сталым імпартёрам. Данія, меўшая 42 чк. на адзінку населніцтва, таксама была імпартёрам.

¹⁾ С.-х. промышленность в России. Изд. Д. З. 1914 г.

²⁾ Статыстычны даведнік на 1928 г.

³⁾ Расія мела ў той час 12 п. бульбы на 1 населніка.

Сярод „праудзівых“ экспарцёраў б. Расія, як вядома, была варонай у павіных пер'ях. А ці патрэбна нам зараз, пасля Кастрычнікаве рэвалюцыі, зноў карміць сваім зернем нямецкіх і дацкіх сывіней?

На жаль, трэба даць станоўчы адказ, бо нам патрэбна валюта для набыцця абсталявання дзеля нашых фабрык і заводаў, каб хутчэй узыняць вытворчасць нашай прамысловасці і якасць тавараў.

„Мы павінны павялічваць экспарт не за рахунак зыніжэння ўзроўню народнага харчавання, але за рахунак уздыму збожжавае прадукцыі“, кажа Д. М. Пранішнікаў¹⁾ і, здаецца, добра выяўляе нашу агульную агранамічную думку, бо, нават, і на Беларусі, поруч з турботамі аб уздыме жывёлагадоўлі, павінна быць зараз-жа зроблена ўсё магчымае і патрэбнае для ўздыма ўраджаю ўсіх нашых культур.

Зусім зразумела, што БССР ня можа і не павінна ставіць пытаньня аб вывазе збожжа за межы, але нам ня пашкодзіла-б мець зерня на адзінку насельніцтва ня менш Даніі, не павялічваючи плошчы пад збожжавымі культурамі.

Што-ж мы павінны рабіць, каб хутчэй узыняць нашыя нікчэмныя ўраджай?

Нам вядома, што ўраджай зьяўляецца функцыяй цэлага шэрагу фактараў. І кожны з іх, калі будзе знаходзіцца ў мінімуме, не дазволіць належным чынам выявіцца ўсім іншым. На Беларусі-ж мы маём зараз шэраг мінімумаў, ад якіх залежыць ўраджай. Таму мы не павінны былі-б „выхопліваць“ паасобныя фактары, а дзейнічаць на ўсіх систэму.

Але-ж, прымаючи пад увагу сучасны стан беларускага ральніцтва (значную пашыранасць бульбы, лёну, канюшыны і г. д.), мы з упэўненасцю можам сказаць, што зараз на ўгнаеніне мы павінны звярнуць асаблівую ўвагу, бо яно найчасцей знаходзіцца ў так званым першым мінімуме.

Выключаючи плошчы, дзе справу трэба пачынаць ад мэліарацыі (а яна на Беларусі патрэбна ня толькі на балотах), рацыянальная організацыя ўгнаеніня дазволіць у найбольш хуткі час значна павялічыць нашыя ўраджай.

Пад рацыянальным угнаенінем, ва ўмовах БССР, мы разумеем мінеральнае угнаеніне на органічна-вапнёвым фоне, які павінен павялічыць агульную „культурнасць“ нашых палёў.

Прафэсар Леммерман лічыць, што посьпехі нямецкае сельскае гаспадаркі за апошнія 25 гадоў перад войной на 50 проц. абавязаны ўжыванню мінеральных угнаеніяў. Але-ж трэба памятаць, што перад гэтym Нямеччына прарабіла вялікую працу акультуравання сваіх палёў. Так, напрыклад, канюшына пачала там шырока распаўсюджвацца яшчэ ў канцы XVIII стагодзьдзя (Шубарт-фон-Клеefельд). Канюшына-ж дзейнічае ня толькі сваімі карэнінямі, але павялічвае колькасць і якасць гною.

Вось чаму, адначасова з забясьпечваннем нашых гаспадараў танным і добраякасным мінеральным угнаеніем, мы павінны організаць лепшае прыгатаванне гною, шырокое ўжыванне торфу, кампостаў, сідэрацыі, вапны і, канечнe, далейшае павялічэнне плошчы пад канюшынай, бульбай і кораньплодамі. Але для атрымання ўсяе карысці ад гною, торфу, лубіну, вапны, канюшыны і г. д., пры

¹⁾ „О значении минеральных удобрений для нашего земледелия“. Артыкул у зборнику „Минеральные удобрения“, М. 1928 г., адкуль узяты і вышэйпаказаны лічбы ўраджаяў на адзінку насельніцтва.

агульным недахопе гною, пры нізкай яго якасьці і няпоўным звароце фосфару, зноў патрэбны мінеральны угнаені.

Значная пералюдненасць БССР і большая інтэнсыўнасць яе гаспадаркі, параўнаўча, напрыклад, з РСФСР, што між іншым выявляецца ў моцным скарачэнні плошчы пад чистым папарам, зацікаўленасці пытаньнем падсяўных і пажніўных культур і пашырэнні тэхнічных і кармавых культур, а таксама ў шырокім руху, накіраваным у бок культуры балот, — зноў яшчэ больш завострываюць пытаньне аб мінеральных угнаеннях, недахоп якіх ужо зьяўляецца надзвычайна моцнай, хачи-ж і штучнай перашкодай уздыму ўсёе наше гаспадаркі.

Мы ўжо адзначылі, што надзвычайна шпаркі ўзрост ураджаю зрабіўся магчымым на Захадзе толькі пасля шырокага ўжывання мінеральных угнаенняў.

Каб павялічыць ураджай зерня ад 45 п. з дзесяціны да 100 п., Нямеччыне патрэбна было 100 гадоў (1780—1880 г.).

Паглядзім-жа, якім тэмам ішло ў замежных краінах павялічэнне ўраджая, калі мінеральная угнаені прыцягнула да сябе належную ўвагу.

| | 1885 г. | 1895 г. | 1905 г. | 1913 г. |
|----------------|------------------------|---------|---------|---------|
| | (у пудах на дзесяціну) | | | |
| Данія . . . | 149 | 160 | 178 | 195 |
| Голяндія . . . | 121 | 131 | 162 | — |
| Германія . . . | 100 | 117 | 132 | 152 |

„Наогул, канец XIX і пачатак XX стагодзьдзя могуць быць ахарактарызаваны, як пэрыяд энэргічнае „хіміфікацыі“ ральніцтва ў Захадний Эўропе; гэта было папярэджана ўстанаўленнем закону харчавання расылін агранамічнымі дасьледчымі станцыямі“, кажа Д. М. Пранішнікай у вышэйпрыведзяным артыкуле.

На жаль у БССР дасьледчая справа ў галіне ральніцтва яшчэ не організавана належным чынам і не стаіць на адпаведнай вышыні, а таму і не мае патрэбных нам зараз, зусім пэўных вынікаў¹⁾.

Жыцьцё, як вядома, не чакае і шляхам вельмі дарагога і доўгага практичнага досьледу мас, патроху вырашае некаторыя пытанні.

У значным ступні дзяякуючы яму, яшчэ да вайны мінеральная угнаені ўжо звязнулі на сябе ўвагу беларускага гаспадара. Так, у 1914 г. на Віцебшчыне было ўжыта згодна дадзеным, якія былі сабраны М. Д. Бахуліным, каля мільёну пудоў мінеральных угнаенняў (3 пуды на адну дзесяціну папару), а 5803 сялянскія гаспадаркі ўжывалі мінеральную угнаені яшчэ ў 1907 г. (дадзеныя перапісу), што складала 3,4 проц. ад усяго ліку сялянскіх гаспадарак б. Віцебскае губэрні, дзе, наколькі мне вядома, ужыванне мінеральных угнаенняў было больш пашырана, чым на Меншчыне і Магілеўшчыне.

Згодна дадзеным НКЗ, у 1926-27 г. ў БССР было ўжыта 11,863 тон, альбо 723,643 пуда мінеральных угнаенняў, што дае на 1 дзесяціну,

¹⁾ Досьць няпрыемную для нас, але зусім слушную характарыстыку працы нашых дасьледчых устаноў дае М. Д. Бахулін на старонцы 17 і 18 — „Сводкі опытных данных по применению удобрений в Белоруссии“.

Да таго часу, пакуль дасьледчай справе ў галіне ральніцтва ў нас ня будзе ўдзеляння належной ўвагі, а ў складзе Беларускага Наукова-Дасьледчага Інстытута ня будзе моцнага аддзелу ральніцтва, мы будзем целяпашца ў хавасце дасьледчага паляводнае справы.

пасеўнае плошчы, прыблізна 0,24 пуда і, нават, меней, бо ў нашым распраджэнні была толькі лічба пасеўнае плошчы ў аднаасабовых гаспадарак (3.078.005 дзес.).

Ужываньне мінеральных угнаенняў на адзінку пасеўнае плошчы зьяўляецца, на мой погляд, добрым паказчыкам агульнае культурнасці ральніцтва тэй ці іншай краіны, асабліва з глебамі падзолістага тыпу.

Дык вось, у 1923 г. ўжывалася мінеральных угнаенняў (у пудох на дзесяціну)¹⁾:

| Расія | Германія | Бельгія | Галандыя |
|-------|----------|---------|----------|
| 0,03 | 20 | 40 | 45 |

Ня дзіва, што на Захадзе Эўропы атрымоўваюцца вялікія ўраджай! Паміж лічбамі ўраджаяў паасобных краін і лічбамі ўжываньня мінеральных угнаенняў назіраецца цікавая і вельмі навучальная роўналежнасць і, канечно, моцная сувязь.

Ня гледзячы на ўсю міэрнасць нашага беларускага паказчыка культурынасці (менш 0,24), ён усё ж такі значны больш агульнага для СССР паказчыка (0,03).

Недарма А. П. Лявіцкі, пад агульнай рэдакцыяй якога выконваецца вялікая праца падрахунку вынікаў палявых досьледаў з угнаеннямі ў СССР, кажа²⁾: „Дадзеныя па досьледах ужываньня мінеральных угнаенняў на Беларусі маюць выключную цікавасць, бо ў беларускіх губернях, побач з Пскоўскай губэрніяй, ужываньне мінеральных угнаенняў ужо і ў даваенны час уяўляла сабой ня толькі проблему даследчае справы, як гэта мела месца ў іншых губернях Расіі, але было сур'ёзным фактарам мясцове с.-г. практикі“.

М. Д. Бахулін дае наступную табліцу надбавак ураджаяў палёвых тультур у пудох на дзесяціну, якія разрахаваны на адзін пуд ужытага угнаення.

| Салетра | Супэрфас- фат | Тамас-шилик | Кал. соль 30% | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|------|
| | | | 7 п. | 20 п. | 9 п. |
| (на дзесяціну) | | | | | |
| Жыта . . . | 2,2/1,0 ³⁾ | 1,1/1,2 | 0,9/1,0 | 0,9/1,1 | |
| Авес . . . | 2,7/2,7 | 0,7/0,8 | 0,6/0,7 | 1,4/1,2 | |
| Ячмень . . . | 2,6/1,7 | 1,0/1,1 | 0,8/0,9 | 1,1/2,4 | |
| Лён-семя . . . | 1,5/0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | |
| Лён-валакно . . . | 0,4/0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | |
| Бульба . . . | 23/16 | 6 /3 | 5 /3 | 14 /11 ⁴⁾ | |
| Канюшына . . . | — | 4 /2 | 3 /1 | 8 /3 | |

Трэба адзначыць, што аналагічная табліца, якую падае М. С. Савіцкі для Меншчыны⁵⁾, дае, наагул кожучы, досьць падобныя лічбы.

Такім чынам ведаючы цану угнаенняў і прадуктаў, лёгка зрабіць належныя вырахаваньні для некаторага арыентаваньня ў пытаньні рэнтабельнасці ўжываньня розных угнаенняў пад тую ці іншую культуру.

¹⁾ Вышэпамянёны артыкул Д. М. Пранішнікава.

²⁾ Гл. прадмову да працы М. Д. Бахуліна.

³⁾ Падрыска (назоўніку) — надбаўкі ад ужываньня „поўнага угнаення (NPK); для канюшыны РК.

⁴⁾ Сярэдняя норма для бульбы 11 пуд. калійнае солі (30%) на дзесяціну.

⁵⁾ М. С. Савіцкі. „Вынікі палявых досьледаў з угнаеннямі на Меншчыне“.

Напрыклад, зараз, пры значна зыніжаных цэнах на супэрфасфат¹⁾ і досыць высокіх цэнах на ўраджай, ужываньне яго нават пад жыта было, як і да вайны, вельмі карысны. Таму ня дзіва, што попыт на супэрфасфат далёка перавысіў магчымасць яго задавольнення.

У некоторых льнаводных раёнах, згодна вестак НКЗБ, на склады зъяўлялася па 300-400 падвод у дзень. Ніякія „організацыйныя“ меры (абмен на хлеб, абмяжаваньне вылачы па матар'яльнаму становішчу) не змаглі ліквідаваць чаргі аж да моманту разъмеркаваньня апошніе партыі ўгнаення.

Прымаючы пад увагу, што вытворчасць існуючых у СССР супэрфасфатных заводаў, па меркаваньнях УСНГ, можа быць паднята толькі да 7.600.000 пудоў²⁾, можна чакаць на бліжэйшы час моцнага супэрфосфатнага голаду ў СССР наогул і, у асаблівасці, у БССР. З калійнаю сольлю будзе, пэўна, ня лепей.

Такім чынам перад гаспадаркай БССР зусім выразна стаіць пагроза зрыву ўсіх яе плянавых меркаваньняў, калі ўпару ня будуць прыняты належныя меры.

Адна фасфарытавая мука і попел не дапамогудь больш менш суръёзна.

Між іншым Сечышынскі фасфарытавы завод не задавальняе ўсіх запатрабаваньняў, а БССР у мінулым годзе і наогул не атрымала ні воднага пуда фосфарытаве муки.

На жаль, справа з праектам заводу ў БССР стаіць таксама досыць блага, бо найвыгаднейшыя выхады Амсьціслаўскіх фосфарытаў знаходзяцца ў той частцы Амсьціслаўшчыны, якая ў 1923-24 г. ўвайшла, пры разъмежаваньні, у склад РСФСР.

Адзіным нармальным выйсцем з надзвычайна напружанага становішча з мінеральнымі ўгнаеннямі ў БССР быў-бы завоз з па-замеж патрэбнае іх колькасці праз Балтыцкія партыі, як гэта шырока адбываўлася і да вайны.

Трэба памятаць, што ўжо ў 1927 г. БССР, толькі ў аднаасабовых гаспадарках, мела 125.981 дзес. пад лёнам, 27.564 дзес. пад каноплямі, 400.281 пад бульбай, пад новым засевам канюшыны 66.213 і г. д.

Пры надзвычайнай зацікаўленасці беларускіх сялян мінеральнымі ўгнаеннямі, а асабліва пры трохі іншых арганізацыйных падыходах, ніж тыя, што прышлося ўжываць у мінулым годзе, можна чакаць, што і выпраўленыя перспектывныя пляны выявіць сваю значную „папяровасць“.

З другога боку, трэба памятаць, што ў мінулым годзе нашыя надзвычайна асьцярожныя заяўкі былі выкананы Наркамгандлю СССР толькі на 62%.

Цікава адзначыць, што ў свой час НКЗ РСФСР таксама лічыў неабходным, каб да зыніжэння цэн на супэрфасфат прадукцыі СССР да ўзроўню, які-б конкураваў з прывозным, дазволіць увоз замежнага супэрфасфату²⁾.

Праўда, цэны на супэрфасфат СССР значна зыніжаны, коштам ахвяр нашае прамысловасці, але-ж нам патрэбна ня толькі зыніжэнне цаны, але і самы прадукт.

¹⁾ Тона 14% супэрфасфату прадавалася на складзе НКЗ у мінулым годзе за 29 р. 85 к. альбо 3,5 к. за пудо процант фосфорнае кіслі.

²⁾ Проф. В. П. Кочетков. „К вопросу о потреблении, производстве, удешевлении и импорте минеральных удобрений“. Сборник „Минеральные удобрения“. М. 1926 г.

Між тым, напрыклад, замежны супэрфасфат, па дадзеным В. П. Ко-чэткова, франко порт (Ленінград, Рыга) каштуе 3 к. за пуда-процант; пры продажы ў „Заходнім Краі“ ён-жа каштуе ўжо 4,5 к. за пуда-процант; у Маскве—5 к.

Рускі супэрфасфат да зьніжэньня каштаваў у „Заходнім Краі“ па 7—8 к. за пуда-процант, прычым і гэта цана была значна ніжэй сабекшту.

Вялікая будзе, мягка кажучы, недарэчнасць, калі БССР і надалей будзе ўяўляць галоднага, які добра ведае смак шынкі, якая ляжыць за шыбай, але не атрымоўвае ад гэтага ніякага задаваленяня.

ХРОНІКА

Даклад Наркамзема аб выніках агаварэння ў БССР праекту саюзнага закону аб асновах земляўпрадкаўання і землякарыстаньня.

(На паседжаныні Прэзыдыму ЦВК БССР. 1 кастрычніка 1928 г.).

Прышчэнаў. — Агаварэнне праекту «Основных начал землепользования и землеустройства», згодна дырэктывы Прэзыдыму ЦВК, праводзяліся ў акругах. Былі скліканы спэцыяльныя нарады зямельных працаўнікоў, спэцыялістах; агаварэнне праводзяліся таксама ў раёнах і сельсаветах, і пасля ўжо сабраныя матар'ялы агаварваліся ў Акруговых Выканаўчых Камітэтах, заключэнні якіх пададзены ў НКЗем. Апроч таго, гэты праект агаварваўся на нарадзе членаў ЦВК на апошнім Сесіі ЦВК.

Па даручэнні Прэзыдыму ЦВК Наркамзэм надрукаваў гэты праект прыблізна ў колькасці 40.000 экз. і прац «Беларускую Вёску» пашырыў іх па ўсёй Беларусі. Такім чынам, асноўны матар'ял для агаварэння меўся ва ўсіх сельсаветах і защицавалене сялянства мела магчымасць гэты матар'ял агаварваць.

Нажаль, да гэтага часу мы яшчэ не падсумавалі дэтальных вынікаў агаварэння. У нас падсумаваны пакуль што заключэнні Акруговых Выканаўчых Камітэтаў. Гэтыя заключэнні, прайду, грунтуюцца на матар'ялах, якія яны апрымат з месца. Але нам пажадана было-б мабілізаваць і ўвесь сялянскі матар'ял для таго, каб у нашай лябараторыі яго канчатково прапрацаваць.

Апроч таго, гэты праект агаварваўся ў сельска-гаеп. Акадэміі і мы маем заключэнні ўсіх спэцыялістых, якія звязаны з гэтым пытаннем. Нарэшце, гэты праект агаварваўся яшчэ на спэцыяльной нарадзе навуковых працаўнікоў Інстытуту Бел. Культуры.

Даныя аб tym, колькі было сходаў і г. д., мы маем толькі ад 3-х акруг — Віцебскай, Магілёўскай і Менскай. У білжэйшы час мы зъбярэм усе гэтыя даныя і ад іншых акруг, і тады ўжо можна будзе ўявіць, колькі чалавек прыняло ўдзел у агаварэнні гэтага закона.

Што датычыцца да сутнасці закону, то тут маецца асноўная ўстаноўка — правесці цывёрды і рашучы прынцып — нацыяналізацыі зямлі па ўсяму СССР. Ёсьць некаторыя даныя аб tym, што ў некаторых Рэспубліках (галоўным чынам Усходн. рэсп.) быті выпадкі, калі прынцып нацыяналізацыі зямлі пару-

шаўся; у некаторых раёнах Саюзу наўрат прымянялася купіля-прадажа зямлі. Такім чынам парушаўся асноўны прынцып пралетарскай аграрнай рэвалюцыі — нацыяналізацыя зямлі. І таму, у развіцці Канстытуцыі Саюзу ССР, дзе даручаеца Саюзну Ураду выдаць асноўныя пачаткі землякарыстаньня і земляўпрадкаўання, і дзеля таго, каб правесці рашуча прынцып нацыяналізацыі зямлі, цяпер маецца неабходнасць у выданні такога закона.

Другая прычына, якая выклікае выданне закона, заключаецца ў наступным: у звязку з tym курсам, які зараз праводзяцца Партыя і Савецкай Уладай на хутчэйшую рэканструкцыю сельскай гаспадаркі і перабудовы яе ў сацыялістычным напрамку, трэба дасць асноўную ўстаноўку, як у зямельным праве, гэтак і ў зямельнай палітыцы. Гэта ўстаноўка прадугледжваеца праектам.

Але Саюзны закон, па нашай думцы і па думцы іншых працаўнікоў, усё-ж такі не павінен нарушыць права саюзных рэспублік і ў гэтым законе трэба прадугледзіць тыя зямельныя і аграрныя асаблівасці, якія існуюць у тэй іншай Рэспубліцы. І гэты асноўны прынцып нам прыходзіцца абараніць у Камісіі Саюзнага Саўніаркому, дзе былі прадстаўнікі саюзных Рэспублік і спэцыялісты па аграрным пытанні. У першапачатковым праекце, паміж іншым, праходзіў такі прынцып — «общиннага» землякарыстаньня. Мы наконт гэтага прынцыпу доўга спрачаліся ў Камісіі і дабіліся таго, што прыняць пад уяву асаблівасці вучасткова-падзворнага землякарыстаньня, якія склаліся на Украіне і БССР.

У першапачатковым праекце гэтага закона, па першым артыкулу, была з'яўлага, што права ўласнасці на землю належыць да дзяржавы. Мы высунулі ідэю, што права ўласнасці на зямлю ў Саюзных Рэспубліках належыць да Саюзных Рэспублік. Цяпер у гэтым праекце Камісія Саюзнага СНК прыняла такую рэдакцыю, што права ўласнасці павінна належыць да Саюзных Рэспублік, а пасля таго, як яны ўваходзяць у Саюз Савецкіх Сац. Рэспублік, гэта права належыць да Саюзу. Мы не спрачліся наконт гэтай апошняй рэдакцыі. (Парэ-

Чын: выходзіць—дзяржава бяз тэрыторый.

Далей, праект прадугледжвае садзеічаныне разъвіццю і пабудове сац. сельскай гаспадаркі. Так, прадугледжана, што лепшыя землі даюцца бяднейшаму сялянству і ў першую чаргу таму сялянству, якое будзе аб'яднанца ў калектыўныя гаспадаркі. Землі, бліжэйшыя да слілібаў і землі лепшыя, павінны прадстаўляцца гэтым калектывам.

На практицы ў нас гэты прынцып ужо праводзіцца ў жыццё. Далей, надаюцца спэцыяльныя ільготы па с.-г. падатку; далей закон прадугледжвае спэцыяльныя краіды на калектывізацыю, што ня было прадугледжана нашым зямельным Кодэкsem. Далей, прадугледжаецца, што меншасць зямельнага вобчаства мае права выходзіць на калектыўнае землякарыстаныне, хадя-б большасць і супяречыла.

Нарэнце прадугледжваюцца інтарэсы с.-г. пралетарыяту. Напрыклад, пастухі, багракі і інш., калі яны працаюць на зямельным вобчастве ня менш аднаго году, ужо маюць права атрымаць зямлю, калі будзе праходзіць земляўпаратканыне. У ранейшым зямельным праву гэтага ня было.

Разам з гэтым у праекце праходзіць націск на ўсіх іх тэндэнцыі капитальнага разъвіцця сельскай гаспадаркі: тэрмін арэнды зямлі скарацаюцца да 6 год; дазваляецца валасным і раённым выкананічым камітэтам абмяжоўваць гэты тэрмін да трох год, калі кулацкія элементы будуть здаваць свою зямлю ў арэнду, то земля адбираецца і г. д.

І, нарэнце, у законе бярэцца трэціца прынцыповая ўстаноўка—на ўстойліве землякарыстаныне індывідуальных гаспадарак. Напрыклад, калі праводзіцца мэліярацыя, калі праводзіцца палепшаныне зямель, альбо пасадак садоў, то прадугледжваецца законам, што гэта зямля альбо павінна пакідацца за карыстаем пры земляўпаратканыні, альбо абавязковая кампенсацыя за зробленое палепшаныне. Гэтым даецца стымул для большага ўкладаныя капиталаў на палепшаныне сельскай гаспадаркі.

Такім чынам, закон праводзіць тры асноўныя прынцыпы: 1) садзеічаныне разъвіццю сац. форм, 2) спыненіню ўсякіх капітал. тэндэнций у сельскай гаспадарцы і 3) устойліве землякарыстаныне.

Да Саюзу Савецкіх Рэспублік належыць па гэтым праекту агульны напрамак па правядзенію ў жыццё гэтых «общих начаў»... (читае). Значыць, да Саюзу належыць права толькі зՃачы канцэсіяў, а таксама адвод калектыўных фондаў. Прадстаўленыне гэтага права па адводу калектыўных фондаў даецца Саюзным Ураду таму, што практика нашай перасяленческай палітыкі ў Сібір і таксама ў іншых рэспублікі (дзе

маюцца фактычна слабодныя каланізацыйныя фонды) часта затрымліваеца мясцовымі ўстановамі і называюцца арганізацыі такіх каланізацыйных фондаў для перасялення з БССР, УССР і з іншых месц Саюзу. І пагэтаму, высоўваючы большае значэніе задач самой калектыўнай, асабліва на Дальні Усход, і з другога боку, каб даць магчымасць разъвіцця перасяленческіх мерапрыемстваў, саюзных рэспублік, вылучэнне каланізацыйных фондаў, галоўным чынам, спэцыяльна для перасялення прадстаўленыя саюзам Ураду. Усе іншыя мерапрыемствы ўкладаюцца на саюзныя рэспублікі.

У нас ёсьць яшчэ некаторыя заўгары, але я спыніся толькі на асноўных з іх. Наша асноўная заўгада па першым артыкулу наступная. Тут гаворыцца аб тым, што калі будзе зроблена незаконная зыдзелка на зямлю—купля, прадажа, завяшчаныне, дараваныне, залог зямлі і самаволны абмен зямлі, дык земля зімаеца з таго, што на гэту зямлю рабіў зыдзелку. Мы ў гэты артыкул уносім наступную памраўку: «Зімаеца ня ўся зямля, а зімаеца толькі частка зямлі, на якую фактычна была зроблена гэтая зыдзелка». Гэта, між іншым, прынцып ня новы. Ён існуе ў нашым зямельным кодэксе. Чаму мы яго праводзім? Таму, што бывае цэлы шэраг выпадкаў, калі ў якой небудзь Мэзяршчыне, ці іншым глухім раёне, сяляне проста па непараўнаным і з таго, што ня добра яшчэ ведаюць наўся законы, робяць ненормальную зыдзелку і па закону выходзіць, што ад яго трэба забраць усю зямлю. Мы лічым, што адымніць усю зямлю не рацыйнальна, бо гэта значыць зрабіць яго ці безземельным, ці ён пойдзе на Біржу Працы, ці будзе прэбываць іншага кавалку зямлі; але трэба ўстановіць такі прынцып, што зіняцьце зямлі распаўсюджваецца толькі на ту частку зямлі, на якую фактычна была зроблена зыдзелка. Такіх выпадкаў кірчачных, на гледзячы на тое, што закон практикуюцца некалькі год, ня было, пагэтаму мы лічым, што з практикі можна зрабіць такі вынік, што такую памраўку ў саюзны закон трэба ўнесці.

Зразумела, што ёсьць закон аб тым, што ніводнін грамадзянін Саюзу ССР не павінен адмаўляцца тым, што ня ведае закону, але-ж мы ведаєм, што ня толькі грамадзянін, але ёсьць прафэсары, якія выкладаюць зямельнае права і часам даскальна яго ня ведаюць.

Адносна праў Саюзнага Ураду. Гэтыя права, галоўным чынам, сводзяцца да адводу канцэсіі, да адводу калектыўнага фондаў, да адводу зямлі для розных іншых патрэб, пры правядзеніі чыгунак, пры адводзе зямлі для вайсковых патрэб, ці для марскіх патрэб і г. д.

Па правах саюзных рэспублік мы уноўсім зымену ў арт. 4 пункт 9 (пакінуць). У чым сэнс гэтага артыкулу? Той, што

саюзныя рэспублікі могуць распараджацца ўсёю зямлёю, за выключэннем тых зямель, якія падаюць пад кіраўніцтва саюзу. Выходзіць так, што гэтым землямі саюзныя рэспублікі ня могуць кіраваць і ня могуць нават мец агульнага нагляду. Мы лічым, што вылучаць яшчэ саюзную землю і праводзіць прынцып экстэрторыяльнасці немэтаэзгодна. Пагэтаму мы лічым, што ссылка на арт. 3 не мэтаэзгодна і трэба запісаць: «агульнае распараджэнне зямлёю рэспублікі». Скажам, старшыня ЦВК звязацца на тэртырію чыгунак і ён будзе на экстэрторыяльной зямлі. Мы лічым, што гэта практичнага назначэння ня мае, але на мясох могуць быць такія непарауземні, і таму лічым неабходным ссыльку на тое, што земля звязана землявеца экстэрторыяльной, выкінуць. (Чарвякоў: права вільна). А што саюзныя рэспублікі маюць права нагляду, што кіравання ўсім землямі,—іх можна ўключыць пад асноўнае кіраванне саюзу, але вылучаць з нашага нагляду ня трэба.

Важнейшая папраўка маецца яшчэ да арт. 11. Тут праводзіцца такі прынцып, што ня можа быць нераўнапраўя пры земляўпараткаванні, пры землянадзяленні і г. д. па прызнаках пола, вераіспавядання, нацыянальнасці і сацыяльнаму. Але трэба гэты артыкул расшифраваць, — у чым сутнасць сацыяльной часткі. Тут устаноўка робіцца такая, што калі прынцып гэтага артыкулу база нашых патравак, то выходзіць што мы пры земляўпараткаванні павінны абавязкова дзяліць зямлю на ядлоўку, значыць прынцып прынцыпу РСФСР і адмовіцца ад норм землякарystання. Мы лічым, што пры нашай установе і разъмяркаванні зямлі па нормах, калі мы праводзім адрезку кулакоў гаспадарак, серадняцкія гаспадаркі пакідаюць фактычным землякарystанні, і калі мы данадзяляем бедніка, то гэты прынцып ва ўмовах БССР, пры ўчасткові-падворным парадку землякарystання, ні ў якім выпадку прынцып нельга і пагэтаму ад прынцыпа дзялілкі зямлі па едакам мы адмаўляємся і робім ссыльку, што ў даным выпадку зямля можа разъмяркоўвацца па нормах, устаноўленых саюзнымі рэспублікамі.

Практика паказала, што ў нас кулакоў пры нашай патрітысція ня больш, а менш, чым у тых рэспубліках, якія падзяляюць зямлю па едакох. То самае і з іншымі сацыяльнымі праслойкамі. Калі праводзіць ураўнілаўку, то падчыща, што мы ўвядзем абшычны парадак землякарystання, які фактычна не існуваў на тэрыторыі БССР, што выклікае дэзартанізацію сельгасвиртвочасці. Пагэтаму мы лічым неабходным у гэтага артыкулу унесці належную папраўку і яе неабходна будзе прынесьць.

Далей, ёсьць адзін артыкул, які праводзіцца ў першым пракце асноў, дзе праводзіцца прынцып распаўсюджвання аб-

шчыннага парадку землякарystання на ўесь саюз. Мы ўносім папраўку ў належны артыкул, і вучастковы падворны парадак, як такавы, признаеца гэтым самым законам. Выходзіць, што калі зямлю прыходзіцца адбираць для дзяржаўных патраб, для правядзення чыгунак, то дзеля таго, каб кампенсаваць тых, ад якіх зямля адбираецца, павінны правесыці пе-радзел зямлі ў вобчестве—гэта значыць чыста абышчыны прынцып. Мы яго адваргаем і ўносім папраўку. Чаму? Тому, што да таго часу, калі звязыце зямлі праводзіліся, то мы землякарystання іншых сялян не парушылі і кожнае зямельнае вобчества землянадзялялі ў інші месцы. Мы лічым, што гэту палітыку трэба будзе правесыці ў далейшым.

У артыкул 20 мы ўносім такую папраўку адносна земляўпараткавання. Мы лічым, што наступі час, калі мы можам пастаўіць пытаныне аб tym, што земляўпараткаванне ўсё цалкам праводзіцца павінна за кошт дзяржавы. Разглядаючы наш перспектывы плян, Дзяржплан Саюзу пропанаваў нам унесці ў свой плян выдаткі на земляўпараткаванне з tym, каб 65 проц. земляўпараткавання было бесплатным. Але мы просім і ўсё земляўпараткаванне ўзяць за кошт дзяржавы, бо 20-30 проц. платных матар'яльнага эфекту не даюць, а пры платнасці регуляваць зямельныя адносіны надзвычай на цяжка. Такая частка, якая плаціць за земляўпараткаванне, тармазіць усю работу. Зрывальц сходы, галасуюць супроць і г. д. Пагэтаму мы лічым, што раз, паколькі гэтыя выдаткі на самую аплату земляўпараткавання ня такі ўжо спрашнія, па гэтаму закону можна ўжо высунуць, як ідею, перавод усяго земляўпараткавання за кошт дзяржавы. У гэтым сэнсе выказаўся нарада членаў ЦВК пры Сесіі ЦВК.

Па гэтаму закону зусім выключаюцца даручэнні па земляўпараткаванню с/саветам. Мы гэта ўключаюць таму, што мы на тэртыріі Беларусі практикуюм дробную раздачу зямлі і ў гэтых выпадках не пасылаем каморніка, а даручаем с/савету. Гэтае ўдзельнічанне с/с. у некаторым правядзенні земляўпараткаўчай работы мы ўключаюць у закон для садзейнічання апрыкултурным мерапрыемствам на вёсцы. Прадугледжана адным арт., што можна ўводзіць у абавязковым парадку шматпольны севазворт, а ў іншым уводзіць палепшанне ў зямельнае вобчества, а для гэтага патрабуеща % галасоў. Мы лічым, што для гэтага зусім дастаткова большасць галасоў. У такім парадку прыблізна і прыняла нарада членаў ЦВК пры Сесіі ЦВК.

Яшчэ адна асноўная заўвага,—гэта адносна зямельнага вобчества і с/саветаў. Па гэтаму закону ўносіцца праект размежавання функцый паміж зямельным вобчествам і с/саветам. Мы лічым, што

зямельнае вобчаства ня ўсюды адыгрывае адміністративную ролю. Скажам, у РСФСР, дзе існуе абычыны парадак, то там вобчаства першядычна падзяляе зямлю, робіць там усяляко скідкі і нафікі зямлі і, калі прыбывае новы член у зямельнае вобчаства, то яно зноў можа рабіць парадак, там вымарочная зямля застаецца за зямельным вобчаствам. У нас-жа іншы парадак. У нас фактычна зямельнага вобчаства, як такавога няма, ёсьць і іншы тэрыторы, дзе зямельнага вобчаства няма, а пагэтаму дзеля таго, каб правесці такі прынцып, каб былі правыльныя ўзаемадносінны з с/саветамі і зямельнымі вобчаствамі, а пагэтаму гэтыя права прадстаўвіць саюзным рэспублікам не ўключаць праў вобчаству у саюзы закон.

У нас па гэтаму пытайному (правы вобчаства і сельсаветаў) ёсьць заданыне Прэзыдыйму ЦВК і мы павінны даць адказ 1 лістападу. Мы яго падрыхтоўваем, але лічым, што ў саюзы закон гэты прын-

цыл не павінны ўключачыць, а павінны гэтае права прадстаўліць саюзным рэспублікам. Між іншым у нас перадзел зямлі зямельных вобчаств не адбываецца. Вымарочная зямля застаецца не за зямельнымі вобчаствамі, а за дзяржавай. У нас больш пасъледвацельны прынцып нацыяналізацыі зямлі; там-же прамежутачная інстанцыя: з аднаго боку дзяржавная зямля, а з другога—земля перадаецца зямельнаму вобчаству. У нас зямля нацыяналізавана і дзяржава кіруе яе землякарыйстаннем.

Пагэтаму мы лічым, што ўвесці гэтыя самы прынцып у падставы закону аб зямельных вобчаствах немэтаходна, і тады мы высукаем ту ю думку, што права аб апрадзяленні правоў зямельных вобчаствах павінна быць прадстаўлена саюзным рэспублікам.

Вось тыя асноўныя заўагі, якія я хацеў зрабіць па кодэксу.

Першая канферэнцыя Інстытуту Сялян-Дасьледчыкаў пры Горацкай Раённай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыі.

Для азнаймлення сялян дасьледчыкаў і аграрпрацаўнікоў з вымікамі і дасягненіямі Горацкай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыі і Інстытуту, сялян-дасьледчыкаў, дзеля арганізацыі насељніцтва навакол вышэй памянёных дасьледчых установоў і ўзмацненія сувязі паміж імі і дасьледчымі установамі Акадэміі і Станцыі, 8—9 ліпеня 1928 года была праведзена канферэнцыя Сялян-Дасьледчыкаў пры Горацкай Раённай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыі.

На канферэнцыю звязалася 13 дэлегатаў, з якіх: 83 проц. сялян з індывідуальных гаспадарак у большасці паюсковых, 8 проц. ад камун, саўгасаў і каўгасаў, 9 проц. агропрацаўнікоў.

Пры адчыненні Канферэнцыі Дырэктар Дасьледчай Станцыі праф. Рэнард, вітаючы сялян дасьледчыкаў і аграрпрацаўнікоў з раёну, адзначыў уздел Дасьледчай Станцыі ў справе паднімання сельскага гаспадаркі і ўказаў далейшую перспектыву сувязі навукі і практыкі.

У сваёй прамове праф. Рэнард адзначыў, якія аддзэлы існуюць пры Дасьледчай Станцыі, у кароткіх высаах касніўся іх працы і далеша напрамку, а таксама заклікаў сялян-дасьледчыкаў і грамадзкую агранамію зпрутавацца вакол дасьледчых установоў дзеля хутчэйшае перабудовы сельскай гаспадаркі.

На Канферэнцыі былі заслушаны наступныя даклады:

1) Зямельнае падытка партыі і савецкай улады—дакладчык тав. Ганчарык.

2) Даклад Цэнтральнага Бюро Сялян-Дасьледчыкаў—дакладчык тав. Чуйко.

3) Вынікі працы Інстытуту Сялян Дасьледчыкаў пры Горацкай Сельска-Гаспадарчай Дасьледчай Станцыі за мінулы і гэты год—дакладчык тав. Уласенка.

Па першаму пытайному дакладчыку Ганчарыку кароткаха характарызуваў сацыяльную структуру дарэвалюцыйнай вёскі ў парадкінні з сучаснай, звязанай з гэтым, на развіцці вёскі, перад якой маецца толькі два шляхі—капіталістычны—якім развівалася дарэвалюцыйная вёска з вымываннем серадняка пры росце кулацкіх і бедніцкіх гаспадарак у інтэрэсах буржуазіі і капіталісташтвары дарэвалюцыйнай Расіі, і сучасны соцыяльны шлях па якому нікароўвае рост вёскі Камуністычная Партия і Савецкая ўлада.

Гэты шлях вымушае паступовага падышэння вытворчасці сялянскіх гаспадарак не прав эксплатацію беднатаў кулацкімі гаспадаркамі, а праз шлях паступовай іх колектывізацыі, сцежкай капіталізациі і падышэння гаспадарчай тэхнікі.

Дакладчык гэтак-жэ застаіваўся на канкрэтных мерапрыемствах Партыі і Савецкай Улады ў напрамку сацыялістычнага будаўніцтва нашай вёскі, адным з якіх ёсьць і пашырэнне агранамічнай асветы і дасьледчай працы сярод сялянства, сведкаў чаго зьяўляеся гэты Зъезд сялян-дасьледчыкаў пры Дасьледчай Станцыі.

Прадстаўнік ад Цэнтральнага Бюро сялян-дасьледчыкаў тав. Чуйко пазнаёміў сялян з тою працай, якая зроблена Цэнтральным Бюро сялян-дасьледчыкаў у мінульым і гэтым годзе, адзначыў рост сялян-дасьледчыкаў па гадох і их сацы-

сяльнае становішча, а таксама ўказаў на далейшы напрамак дасъледчай працы сярод сялян-дасъледчыкаў.

У заключнасці тав. Чуйко адзначыў, што інітытут сялян-дасъледчыкаў заснован на актыўнасці і самадзейнасці саміх сялян, што павінна быць залогам пасыпковасці нашай працы.

Сёняня інітытут сялян-дасъледчыкаў пры Горашкай Сельска-Гаспадарчай Дасъледчай Станцыі, — пачынае,— свой даклад т. Уласенка,— прадстаўляе на агравор, якія на агранамічны суд сялянам і аграпрацаўнікам усе тая пытанні дасъледчага заместу, якія праводзяйскія сярод сялян-дасъледчыкаў у мінулым і гэтым годзе.

Аб асноўных метах і задачах інітытуту сялян-дасъледчыкаў было адзначана ў дакладзе Цэнтральнага Бюро. Нам застоецца разгледзіць, што зроблена станцыяй у мінулым і гэтым годзе і што прадугледжваецца рабіць у далейшым. Раней чым прыступіць да разгляду пытанняў аб дасъледчай працы, я хачэ ўнясьці прапанову больш крытычна аднясціся да гэтае справы, каб даць ацэнку і ўнясьці тая ці іншыя папраўкі ў далейшую працу.

Распачаць дасъледчую працу сярод сялян-дасъледчыкаў удалося толькі ў вясну 1927 году, да і то з пазыненыем. Абажаванасць у сродках, набліжэнне часу пасеву і іншыя прычыны прымусілі ахвашаць толькі бліжэйшыя насяленныя пункты вакол Горак, праводзячы больш жылцёўвія темы досъледаў, прымагчыма кароткіх схэмах. Так, у вясну мінулага году намі былі ахоплены толькі Кацялеўскі і Рэжыянскі сельсаветы Горашкага раёну і ў Лупалаўскім раёне Магілеўшчыны, дзе праца была начата толькі з азімімі.

Дасъледчая праца сярод сялян-дасъледчыкаў выконвалася пад кіраўніцтвам праф. С. В. Скандракова, пры непасрэдным удзеле 2-х практикантаў.

На арганізацыйным паседжанні працаўнікоў інітытуту сялян-дасъледчыкаў, прымаючы пад увагу ўсё таямагчымясці, якія мы мелі, у сувязі з мясцовымі прыроднымі і гаспадарчымі ўмовамі было вырашана што:

Асноўнаю тэмам з ярынёю лічыць мінеральны ўгнаенны пад бульбу па арганічнаму фону. (Бульба па мінеральному ўгнаеному садзілася па жытніму ўгненому фону). Пасыля дзеяньня павінна вывучацца па ярыне з падсевам канюшыны. Закладваць досъледы пад бульбу па наступнай схеме:

1. Без угнаенны
2. К.
3. Ф.
4. КФ.

Ва ўсіх досъледах канюшную соль бралі 30 проц. з разрахунку 3 п. К₂O—10 п. канюшай солі на гектар, супэрфасфа-

ту 15 проц. 3 п. Р₂O₅ 20 п. супэрфасфату на гектар.

Агульная плошча адной дзесянкі 132 кв. м.—22 × 6, вучтоная плошча 20 × 5—100 кв. м.

Пад жыта досъледы закладваліся па двум тэмам:

I. Уплыў мінеральных угнаенняў на ўраджай жыта па канюшынаваму фону па схеме:

1. Без угнаенны
2. К.
3. Ф.
4. КФ.

II. Уплыў гною і фасфарыту разам і плаасобку на ўраджай жыта па схеме:

1. Без угнаенны
2. Ф.
3. ½ Ф. + ¼ гною
4. Гной норма 2400 пуд. на гектар, фасфарыту бралі 40 п. на гектар.

Усіх досъледаў з бульбай было з'арганізовано 15, з якіх 6 у Рэжыянскім сельсавете і 9 у Кацялеўскім, Горашкага раёну. Глеба лёйсавідны суглінак, у Рэжыянскім сельсавете з вельмі роўным рэльефам мясцовасці, у Кацялеўскім вельмі валнистым. З усіх закладзеных досъледаў пад бульбу з аказаліся няпрыемнымі, гэта таму, што было вельмі мокрае лета і на некаторых досъледах бульба згініла.

Пад жыта ўсяго закладзена 17 досъледаў, з якіх 12 у Горашкім і 3 у Лупалаўскім раёне Магілеўшчыны. Досъледы ставіліся па канюшынішчу па ўпамянянай вэты тэмэ пад азімэ жыта I-й і па сялянскаму папару па тэмэ II.

Адносна дзеяньня мінеральных угнаенняў на ўраджай жыта ў гэтым годзе цінтар цікава казаць паколькі мы на маём выніку гэтых досъледаў, але ж усё ж такі прадстаўленыя на Канферэнцыю сноўнікі жытга з розных дасъледчых дзяяльнікаў упэўнівае нас у тым, што прыбытак ураджажа ад мінеральных угнаенняў будзе значны.

Заканчваючы працу мінулага году, неабходна сказаць, што праца сярод сялян-дасъледчыкаў праводзіцца на толькі ў летні час шляхам пастаноўкі досъледаў. Інітытут сялян-дасъледчыкаў пры Горашкай Раёнай Сельска-Гаспадарчай Дасъледчай Станцыі прымаў мізел у працы трох васенінх с.-г. выстаўках, у правядзені 2-х с.-г. курсаў з дасъледчым ухілам у Рэжыянскім сельсавете і Кацялеўскім Горашкага раёну, прымаў сувязь шляхам перапісі з сялянамі-дасъледчыкамі з адказам на розныя запытанні. Неабходна адзначыць, што і ў далейшым сувязь паміж дасъледчыкамі і аддзелам с.-г. станцыі інітытуту сялян-дасъледчыкаў павінна быць самая наймаксімнейшая ў працягу ўсяго году, інакш сярод дасъледчыкаў будзе цяжкасць, што зьявіцца перашкодай для правядзення сталае працы.

Дасьледчая праца бягучага году.

Праца Інстытуту сялян-дасьледчыкаў бягучага году праводзіцца пад кіраўніцтвам асистэнта катэдры агульнага ральніцтва А. Бэрэйна. Неабходна адзначыць шчырую зацікаўленасць т. Бэрэйна ў гэтай працы. Ня глеядзячы на тое, што за паміненню працу т. Бэрэйн ні апрымлівае нікак матар'яльнай дапамогі, ня глеядзячы на вялікую перагруженасць у працы па катэдры і ў працы па дасьледчай станцыі—ён прыме шчыры ўдзел у працы Інстытуту сялян-дасьледчыкаў на працягу ўсяго году як па арганізацыйным, так і па спэцыяльнім пытанням. Мы сэзонныя працаўнікі Інстытуту сялян-дасьледчыкаў выявім яму за гэта вялікую падзяку.

Праца гэтага году праходзіла пры больш наўмальных умовах, чым у мінулым годзе. Усяго працуе па дасьледчай працы Інстытуту сялян-дасьледчыкаў З працаўніка, якія ахопліваюць чатыры апорныя пункты. Апорныя пункты выбіраліся так, каб ахвачаць усі найбольш супстракаемыя глебы Аршаншчыны.

I. Падраён Горашкі—раён з глебамі сутлінкамі лейсавымі і лейсавіднымі.

II. Аршанскі з лейсавіднымі сутлінкамі.

III. Дрыбінскі валунныя і безвалунныя супесі.

IV. Лупалаўскі раён Магілеўшчыны на сутлінках.

Пасколку ў гэтым годзе працуе трох працаўніка ахопліваючы 4-ры падраёны—прадставілася магчымасць шырэй ахапіць пытаныні, якія патрабуюць безацліднага вырашэння ў бліжайшым часе. Асноўным і галоўным пытанням у дасьледчай працы сялян-дасьледчыкаў застасцца пытаныне мінеральных угнаенняў пад розныя кульптуры азімія і яравія.

Так у плин работ гэтага году ўведзена вывучэніне пасыля дзеяньня мінеральных угнаенняў, пасыля бульбы, на ўраджай пшаніцы і аўса з падсевам канюшыны. Такіх досыльдаў закладзена 13. Канюшына сялянам-дасьледчыкам давалася дарма. Гэтаке мерапрыемства неабходна ужываць і ў далейшым, акрамя таго, што гэта дасыльба магчымасць канчатковая вырашыць дзеяньне мінеральных угнаенняў, гэтым мы дапамагаем сельшчыну перайсці на шматпольле, бо калі ў яго будзе сваё насеянне канюшыны, то ён скарэй гэта зробі—перайдзе на шматпольле. Працу ў Магілеўскай акрузе ў далейшым неабходна разъвярніць шырэй. Неабходна мець там хачы-б аднаго практыканта па дасьледчай справе.

Праводзіцца праца над пытаннем «Упрымліванне мінеральных угнаенняў на ўраджай пшаніцы» па 2-м схэмам.

1 Без угнаення

2 Ф

3 К

4 ФК

- II 1 Без угнаення
- 2 Ф
- 3 ФК
- 4 ФК + вапна
- 5 Вапна
- 6 Зала.

Другая схэма мае значэнне для раёну дзе ёсьць залежы вапны. Якое дзеяньне аказаў вапна на ўраджай цяжка сказаць. Ёсьць даныя Цямірзэўскай Акадэміі з вельмі вялікім прыбыткам ураджаю ад вапна.

Усяго пад канюшыну закладзена 11 досыльдаў, з якіх 7 у Горашкім раёне, 2 у Аршанскім, 2 у Дрыбінскім. У Дрыбінскім раёне распачата праца па шаляпшчэнню сенажаці, пакучы што закладзена два досыльды па схэме, як і пад канюшыну 1-й. У гэтым годзе роўна, як і ў мінулым працягваецца вывучэніне дзеяньня мінеральных угнаенняў на ўраджай бульбы. Усяго закладзена пад бульбу 19 досыльдаў, з якіх у Горашкім раёне 10, Дрыбінскім—4, Аршанскім—5. Бульба закладваецца ў наступнай схэме:

1 Без угнаення

2 Ф

3 К

4 ФК

5 Гной норма.

З ліку закладзеных досыльдаў пад бульбу ў Горашкім раёне ў саўгасе Собалева і Леніна закладзена два досыльды з торпам у камбінацыі з гномом па наступнай схэме:

1 Без упнаення

2 Гной норма

3 ½ гною + ½ торпу

4 Торп 180 цэнт. паветрова сухога на гектар.

У саўгасе Леніна і Собалева ёсьць крахмальны завод і сыварварная арцель. Вывучэніне кармавога пытання і пытання з бульбай дапаможа ў далейшым разъвярніць гэту справу.

Вядушыя досыльды з караныплюдамі на такую-ж тему і па такай самай схэме, як і пад бульбу. У Аршанскім раёне закладзена трэх досыльды, у Дрыбінскім—адзін.

Акрамя пытання з мінеральнымі угнаеннямі праводзіцца праца з сортаспрабаваннем ячменю і аўса. З ячменем закладзена 24 досыльды, з аўсом—13. Ячмень і авёс закладваюцца па наступнай схэме:

1 Адзін сорт

2 Мясцовы

3 Другі сорт

Сарты ячменю—Залатой, Лебядзіная шэя, Бріо, Прынцэса.

Аўса—Пабеда, Ерлешка Шашылускі, Залатой Дождж.

Досыльды з сортаспрабаваннем закладзены выключна ў паляковых гаспадарках. Семянны матар'ял сялянам-дасьледчыкам давалі дарма. Працу з сортаспрабаваннем неабходна і ў далейшым ужываць, гэта дапаможа насеянніцтву

хутчэй завязыціся чыстасортным матар'ялам і скарэй выявіць якія ў нас сарты лепши ужываюцца. Згодна інструкцыі Бюро сялян-дасьледчыкаў досьледы з сортасправаваным ставіліся без паборнасці. Плошча аднай дзялянкі—250—300 квадр. метраў.

Сумесна з райаграномам Горадкага раёну (пры матар'яльнай дапамозе на ўгнаенне і насененне) закладзена 6 досьледаў з ільном па наступным схэмам:

I Уплыў пустаты пасеву на ўраджай ільна:

- 1 6 пуд. на гектар
- 2 9 пуд.
- 3 12 пуд.

II Уплыў мінеральных угнаенняў на ўраджай ільна па схеме:

- 1 Без угнаення
- 2 Ф
- 3 К

4 ФК. Па гэтай схеме досьледы ставіліся па канюшынічу дзе ёсьць запасы азоту ў глебе.

III Уплыў мінеральных угнаенняў на ўраджай ільна па жытнічу і бульбяшччу па схеме:

- 1 Без угнаення
- 2 Н—чылійская сел.
- 3 К
- 4 НК
- 5 Ф
- 6 НФК

Усі досьледы з ільном таксама закладзены ў пасялковых гаспадарках.

У Дрыбінскім супільчынам раёне за-кладзена 6 досьледаў пад жыту па на-ступным схэмам:

- 1 1 Без угнаення
- 2 Лубін на зяленае угнаенне
- 3 Лубін + $\frac{1}{4}$ нормы гною пад лубін
- 4 Гноі 360 цэнт. на цектар.

II 1 Без угнаення

- 2 Лубін на зяленае угнаенне

- 3 Фасфарыт пад жыту

4 Лубін + фасфарыт пры пасеве лу-

біну

- 5 Лубін + К

6 Лубін + фасфарыт + К пры пасеве лубіну

У Горадкім і Аршанскім раёнах пад азімае будзе закладзена 17 досьледаў па канюшынаваму фону і па сялянкаму папару па схемах, якія былі прыведзены выше.

Вось і ўсё, што можна ў агульных на-рысах сказаць аб дасьледчай працы сярод сялян-дасьледчыкаў у гэтым годзе. Усяго закладзена ў гэтым годзе па Інстытуту сялян-дасьледчыкаў 133 досьледы.

Акрамя досьледаў у сялян-дасьледчы-каў вядзенца праца пад азімым напрамку ся-род слухачоў Сялянскага Універсітэту пры Акадэміі, дзе закладзена каля 20 досьледаў. Сярод сялян сябrou Асоаві-ахіму закладзена пад азімым і яравым 28 досьледаў. Дасьледчая праца сярод слу-хачоў Сялянскага Універсітэту і сябrou

Асоавіахіму праводзіцца па праграме і інструкцыі Бюро Сялян Дасьледчыкаў.

Неабходна адзначыць, што ўся дась-ледчая праца гэтага году вядзенца ў большасці ў пасялковых гаспадарках.

На пасялкоўцу падае 64 проц. на камуны, калгасы і саўгасы—9 проц. і юны-відуальныя гаспадаркі—29 проц.

Па сацыяльнаму становішчу дасьледчы-кам з'яўляючыся бедніцкая і серадніцкая гаспадаркі і мабыць 2—3 гаспадаркі больш зажытчныя.

Перспектывы працы на будучае.

У будучым годзе жадана бы дасьлед-чую працу распачаць у кожным раёне. Аб тым, што гэта неабходна, кажа нам сёнешнія Канфэрэнцыя сялян-дась-ледчыкаў, дзе мы бачым предстаўніцоў, ямаль што з кожнага раёну. Каб распа-чаць дасьледчую справу ва ўсіх раёнах аб гэтым патрэбна будзе Цэнтральному Бюро ўзгадніць пытаныне з Акраза, Ар-шанска і Магілеўскім, НКЗ і з Саўніарко-мам БССР.

Асноўным падраёном дасьледчай пра-цы і ў далейшым патрэбна лічыць Го-радкі, Дрыбінскі, Аршанскі і Лупалаўскі.

Неабходна і ў далейшым праводзіць працу, якая ўжо распачата, неабходна паглыбіць гэту працу захапіўшы для вы-вучэння пытаныя апрацоўкі глебы, сро-кі і густоты пасеву і г. д. Неабходна ба-рудаваць працы Інстытуту сялян-дась-ледчыкаў адпаведным аbstяляваннем, бо праца павінна мець навуковы характар.

Неабходна прыступіць да арганізацыі сельска-гаспадарчага музею, каб выпікі праводзімай працы быў ня толькі для працуемых, а і шырока быў вядомы ся-лянству.

У далейшым неабходна мець пастаян-нага працаўніка, які-б праводзіў гэту працу систэматычна на працягу ўсяго году, а ня так яшпер, што дасьледчая праца праводзіцца сезоннымі працаўніка-ми, у сувязі з чым немагчыма працу ажа-тиць ўсебакова. У далейшым Цэнтраль-наму Бюро неабходна ўзгадніць пытань-не аб памышленных плацілах дасьледчай справе практиканам, бо за 40 руб. ста-рыя апраномы працаюць ня хочуць.

Неабходна больш сур'ёзна ў далейшым падхадзіць к выбару дасьледчыкаў, а гэ-та мацьмы будзе зрабіць тады, калі буд-дуть падбіраць дасьледчыкаў не тады ка-лі трэба закладваць досьледы, а сваечасова мабыць і ўзімку.

Бо ў выпадковых дасьледчыкаў—дась-ледчай праца ня будзе насыць сталага ха-рактару. Па майі думцы ўсё-ж такі дасьледчыкам павінен быць больш пера-даўвы талковы гаспадар, каб праці некаль-кі год сумеснай працы з Станцыяй ма-гчыма было даручыць яму дасьледную працу самастойна. У далейшым неабход-на ўзяць курс на самастойнага дасьлед-

чыка, к гэтаму і павінна сядзіцца ўся праца сярод сялян. Неабходна неяк так ўзгадніць працу з замельнімі і аграпамічнымі працаўнікамі на мейсцах, каб дасъледчай праца праводзілася па агульнай аднолькавай праграме прыстасаванай да місцовых умоў. У дасъледчую працу неабходна ўцягніць як магчымы больш калгасаў, саўгасаў, камун, с.-г. гурткоў. Там ёсьць спрыяльчыя ўмовы дзеля гетага, каб зрабіць іх пачатковымі ачагамі дасъледчай працы сярод сялян.

Па дакладу з мейсц выступалі наступныя сяляне дасъледчыкі.

1. Дасъледчык Акшэўскі Талачынскі раён, «Трэба звязарнуць увагу на мэлірацыйныя Т.-ва, каб дапамоч ім упарадкаўцаў няўдобных землі. Вынікі дасъледчай працы неабходна зымішчаць у газэце, каб давясці да ведама сялян аб дасыненнях Дасъледчай Станцыі і Інстытуту Сялян Дасъледчыкаў».

2. Дасъледчык Аўгін Багушэўскі раён, «Неабходна земляўшарацкаваць вёскі інаж нельга праводзіць з імі культурныя працы. Неабходна высьвятліць пытаныне каго лічыць на вёсцы кулаком, бо ў нас на місцох кулаком лічыць таго, хто ўжывае культурныя мерапрыемствы ад якіх магчымы падніць сельскую гаспадарку».

3. Дасъледчык Карагеўскі Аршанскі раён, «У нас сельская гаспадарка на Беларусі павінна мець ухіл жывёлагадоўлі. Падніць гаспадарку магчымы шляхам паліпшэння жывёлагадоўлі. Неабходны досъледы ў гэтым напрамку, бо ў нас пакуль-што вядуцца досъледы толькі па паліводству. Падніць бедніцкі гаспадаркі магчымы шляхам організацыі калектыўных аб'яднанняў. Далей дакладчык адзначае, што тое, што садовае плошча аблкладаецца сельска-гаспадарчым падаткам, гэта не дае магчымасці павялічыць плошчу пад садамі. Дакладчык уносіе прананову каб пры разгортванні дасъледчай працы браті курс не на колькасць, а на якасць дасъледчыкаў».

4. Дасъледчык Парцикін Шклоўскі раён, «Для паліпшэння сельской гаспадаркі ў нас практикуюцца перанаўленыне, не перасяленыне зяяўлецца прычынай беднасці, а наша некультурнасць. Трэба рабіць культурную рэвалюцыю на вёсцы, трэба разгортваць, пашыраць калектыўную працу. Калектывізм—вось шлях паліпшэння жыцця».

5. Дасъледчык Жолудзеў—Горацкі раён, па сёлах Рэвячына. «Вельмі недастаткова аблстоўвацца вёска аграрпрацаўнікамі, гэта зяяўлецца вялікай бядой. Калі да мінулага году ў нас ня былі аграномы мы не рабілі ніjakай культурнай працы на вёсцы, а калі з мінулага году сталі к нам прыезджаць аграномы, дык ціпер у нас сяміпольны севазаворот, вядуцца досъледы з мінэральным угнаенінем, сортасправаваннем. Сяям канюшыну, у гэтым го-

дзе нашы сяляне накосяць вазоў па 10—15 канюшынавага сена. Мінэральная ўгнаеніні ўнесяная павярхова па канюшынішчу далі нам вялікі прыбытак, аб гэтым сведцаў досъледы з канюшынай. Ураджай павысіцца ад дзеянняў мінэральнага угнаення ў $1\frac{1}{2}$ —2 разы. Даіце больш аграрпрацаўнікоў на вёску, гэта да паможа хутчэй падніць сельскую гаспадарку».

6. Дасъледчык Куксоў Талачынскі раён, «У мене ставіліся досъледы з бульбай, дзе я атрымаў ураджай 2400 пуд. з дзесяціны». Пасълі гэтага тав. Куксоў падзяляецца з досъледамі з адводкамі батвы бульбы, ухваліе гэта мерапрыемства і прантане правярять гэта другім дасъледчыкам.

7. Працаўнік Інстытуту Сялян Дасъледчыкаў тав. Бабак ад Шэфграмады, «Я павінен адзначыць аб працы Шэфграмады, якая існуе пры Акадэміі з студэнтамі. Мой зварот да сялян-дасъледчыкаў мець сувязь з Шэфграммадой і яна дапаможа вам у тых, ці іншых пытанынях аб паліпшэнні свае гаспадаркі. Шэфграмада сярод насельніцтва праводзе вялікую працу. Узімку праводзіцца сельска-гаспадарчыя курсы, вясной і ўлетку студэнты разыўваюць на шматпольле. Вынікі ад працы Шэфграммады значныя, там дзе былі курсы сялянства само прыступае да культурных мерапрыемств, арганізуе ступчыя пункты, малочныя арцелі і г. д.

8. Акружны аграном Аршанскае акругі т. Кімрыянец адказвае на цэлы шэраг запытанняў адносна аблкладання с.-г. падаткам жывёлы, садовай плошчы, і на розныя агранамічныя запытанні.

«Адносна аграномаў практикантаў на кожны раён для дасъледчай справы ні раён, ні Акраза адзінак для гэтай справы дазвам вам ні можа, бо і так у нас місцавы бюджет дэфіцитны. Гэта пытаныне патрэбна паставіць перед Саўнаркомам БССР ад імя Канфэрэнцыі, каб сродкі на практикантаў па дасъледчай справе для кожнага раёна ўвесці ў Госбюджэт». Пасълі гэтага ад Прэзыдыуму паступіла прантанова паслаць у Менск ад імя Канфэрэнцыі тэлеграму наступнага зъместу:

«Першая Горацкая Раённая Канфэрэнцыя Сялян Дасъледчыкаў пры Горацкай Сельскі-Гаспадарчай Станцыі пасылае сваё шырые прывітаныне правадыру працоўных Беларусі Камуністычнай Партыі і Уладзе. Тыя мерапрыемствы, якія праводзяцца пад кіраўніцтвам Камуністычнай Партыі зусім праўдзівна накіраваны па шляху к лепшай сацыялістычнай будучыні. Мы, сяляне дасъледчыкі ахвяроўваем сваю працу і абязаем дапамагчы ў правядзеніі агульнай сацыялістычнай перабудовы нашай вёсکі».

Няхай жыве Камуністычная Партия і Савецкая Улада.

Няхай жыве сувязь науки і практикі.

Пасъля гэтага прыступілі к выбару двух сялян-дасьледчыкаў у Савет Станцыі Абраамі наступных таварышоў:

1. Селяніна-дасьледчыка ад Камуны «Хлеб і Воля» Дрыбінскага раёну—тав. Арыненку.

2. Дасьледчыка Горацкага раёну з пасёлку Рэвячына—тав. Жолудзева.

Якія ўстановы былі агледжаны сялянамі на канфэрэнцыі.

У першы дзень Канфэрэнцыі пасъля тэарэтычнай часткі сялянамі былі агледжаны: Вегатакийная хатка прыватнага земляробства, аграхэмі і сэлекцыі з дэталёвым тлумачэннем праф. Ключарова і інш. Проф. Ключароў закранулі такія пытаныні, як квасніца і глебы, дэманстрыруя кваснымі картамі глеб, што вельмі зацікавіла сялян-дасьледчыкаў і аграпрапрацоўнікоў. Пасъля гэтага экспурсантамі быў зроблен агляд вэгетацыйнай хаткі катэдры агульнага ралыніцтва. Стэбутайскага дасьледчага поля, вучэбнай фермы с.-г. Акадэміі, гадавальні птушак, садовыя і агародныя ўстановы і інш. Увечары сялянам было прадстаўлена дармовае кіно ў Акадэмічным Тэатру, дзе ішла «Лясная бывль—Грыцка Свінапас». Кіно сялянам вельмі спадабалася тым больш, што шмат з іх першы раз бачылі.

На другі дзень працы Канфэрэнцыі, ўдзельнікі яе былі перавезяны на ферму Іванова, дзе імі былі агледжаны ўсё юночыя там аддзелы і дасьледчыя палі. Былі паказаны працаўнікамі Станцыі на плякатах і жывых дыаграмах і на майсцох дасьледчых палёў вынікі і дасягненыні, зъвернута асабістая ўвага на тыя дасягненыні, якія без асабістых выдаткаў магчымы зараз-жа ўжываць у сялянскай гаспадарцы.

Якія дасягненыні бачылі сяляне на дасьледчых палёх.

Агледжаючы палі Дасьледчай Станцыі з дасьледчай і дыаграм Інстытуту Сялян Дасьледчыкаў сяляне упэўнілісь, што ўжываные мінеральных угленаенія, палепшаныя сарты насення, палепшаная тэхника апрацоўкі глебы і цэлы шэраг другіх мерапрыемств, якія ня патрабуюць вялікіх выдаліць—усё гэта павялічвае ўраджай у 1½—2 разы. Гэта сяляне бачылі сваімі вачымі, аб гэтым яны кажуць сваім суседзям, аб гэтым больш перадавое насељніцтва піша ў пэрыядычны друк.

Якое ўражаньне засталося ў сялянства пасъля канфэрэнцыі.

Вось, што кажуць дасьледчыкі аб дасьледчай справе і Канфэрэнцыі:

1) прадстаўнік ад Камуны «Хлеб і Воля» Дрыбінскага раёну Арыненка лічыць

з свайго боку, што Горацкая Дасьледчая Станцыя дала вялікі жыццёвы вопыт, які мы, сяляне, можам прыстасаваць у сваю гаспадарку.

2) сяляне Коханаўскага раёну Бараздоў і Скобелеў кажуць, што праца, якая прараблена Дасьледчай Станцыяй надта карысна як сялянству, гэтак і дзяржаве і жадаюць каб Дасьледчая Станцыя шырэй распаўсюджыма сваі досыльды сярод сялянскіх гаспадарак.

3) селянін Коханаўскага раёну Каласоўскі Ягор дзякую Дасьледчую Станцыю і тых, хто склікаў Зыезд Сялян-Дасьледчыкаў і даді магчымасць пазнаёміцца з вынікамі і поспехамі дасьледчых устаноў. «Тыя прыклады, якія мы бачылі на дасьледчых палёх нас упэўніваюць, што гэта зьяўліца вялікім стымулам для разьвіцця калектыўнай працы ў сялянскіх гаспадарках».

4) з Аршанскага раёну селянін Каравеўскі—«Тое, што бачылі на дыаграмах і ў натуры полі дае нам надта карысныя вынікі, усё гэта, што намі ўбачана, мы перанесём на свае гаспадаркі».

5) Ад Батушэўскага раёну селянін Шчэрбаў з калгасу «Чырвоны Бераг» жадае каб гэткія Канфэрэнцыі былі скліканы з прадстаўнікі Калгасаў, якія-б змаглі відавочна ўпэўніцца аб карысці правільнага вядзення буйнае гаспадаркі.

Пастаноўка жывёлагадоўлі, удойлівасць стада, пладовыя гадавальні, дасьледчыя палі практична навучылы як палепшыць сваю гаспадарку. Трэба каб агранамія і дасьледчыя ўстановы сваі дасягненыні перададзь больш широка ў сялянскую гаспадарку.

6) Сяляне Магілёўскага акругі Казлоў Саўка і Таракенка В. шчыра дзякуюць Савецкую ўладу і Камуністычную Партию за тое, што яна шырока адчыніла дзверы навукі для сялянства, якія ня толькі могуць глядзець на дасягненыні дасьледчых установоў, але могуць вынікі дасьледчых установоў перанесьці на сваі полі. Тоё, што зараз робіць Дасьледчая Станцыя надта спрыяе хутчэйшаму развіццю сялянскае гаспадаркі.

7) Ад Дубровенскага раёну селянін селькор Чэрвінскі «Дасьледчая Станцыя зъяўляецца вялікай установай, якая ваздзеянічае на ўздым сельскае гаспадаркі, і праз Інстытут Сялян-Дасьледчыкаў можа хутчэй прасунуть сваі дасягненыні ў вёску. Канфэрэнцыя Сялян-Дасьледчыкаў пры дасьледчай установе—гэта ёсьць лепшая школа для сялян, якія знаёмыца з дасягненынімі навукі.

8. Ад С.-Г. Т-ва Аршанскага раёну (Аб'яднаныне) Цітоў Дасьледчыя палі і ўраджай на ферме Іванова, садова-агародныя пітомнікі зрабілі надта добрае ўражаньне. Адчуваеща, што на дасьледчую справу зварачаеца належная ўвага. Дасьледчая Станцыя сваі веды і дасягненыні

пачынае перадаваць у сялянскую гаспадарку. Мы павінны яшчэ больш заклікаць прафэсуру і агранамію к шчымльной сувязі для разъвіцца калектывунае гаспадаркі і хутчэйшага яе ўздыму.

9. Селянін Чарэйскага раёну Мікульскі. «Два дні эккурсіі па дасьледчым устаноўам мне даі шмат карыснага волыту і тое, што я бачыў за гэты невялікі тэрмін, і за ёсё сваё жыццё ня бачыў, толькі дасьледчыя установы з іх дасягненнямі могуць хутчэй узмацніць сельскую гаспадарку Беларусі. Нам трэба праціць Уладу, каб яна прыняла ўсе крокі да широкага абвяшчэння, што робіцца на дасьледчых установах, каб вынікі дасьледчых установоў з'явіліся бы вядомымі ўсяму сялянству. Трэба зямельную паштыку естрага ўвяць з працай навуковых дасьледчых установоў. Гэта яшчэ больш дапаможа да хутчэйшага абанаўлення сельскае гаспадаркі.

10. Селянін Шклоўскага раёну, Емельянаў Цімафеў. «Трэба, каб вонкі з Канфэрэнцыямі Сялян-Дасьледчыкаў і надалей працягваўся. Нашаму Ўраду неабходна паставіць справу так, каб вынікі дасьледчых установоў, як мага хутчэй перанасіцца на сялянскія нівы. У гэтым асяродкамі на мяісцах павінны з'явіцца нашы аграпункты, дзе трэба згуртаваць як літаратуру, так і паказальнія мерапрыемства.

11. Селянін Куксоў, Талачынскага раёну. «Ужываныя штучных угнаенняў, торчу на палёх дасьледчых станцыі упэўнівае нас у тым, што гэта знаміна павялічвае ўраджай. Трэба дабіцца таго, каб штучныя угнаення з'явіліся неабходнасцю для кожнага лівада. Саставе насеяне таксама трэба распаўсюджаваць сярод сялян. Убачаная намі на Дасьледчай Станцыі з'явіцца практичныя школай у штодзённым жыцці».

12. Аўлін, Багушэўскі раён. «Першая Канфэрэнцыя Сялян-Дасьледчыкаў з'явілася пачаткам той вялікай працы, якая павінна быць у будучынне, бо толькі пры ценінай сувязі дасьледчых установоў з сялянамі дасьледчыкамі можна забяспечыць ўздым сялянскай гаспадаркі. Трэба больш шырока вывучаць таварнасць сельской гаспадаркі і вызначаць шляхі яе хутчэйшага пашырэння. Беларускую гаспадарку пойдзе хутчэй к свайму абанаўленню, калі яна шчымльна з'явіцца з навуковыми дасягненнямі».

13. Селянін Кайр, Аршанічына. «На Канфэрэнцыі закрануты тыя пытанні, якія цікавяць сялянскую гаспадарку. Тыя дасягненны, якія маюцца на Дасьледчай Станцыі іх трэба перакінць на аблеглыя раёны ў вёскі, якія ня ведаюць аб поспехах дасьледчай справы. Толькі тады калі дасьледчая справа з'явіцца дастатковым шырокіх сялянскіх мас, сялянская гаспадарка хутчэй пойдзе па шляху свайго разъвіцця».

Гэтакае ўражаныне ў сялянства аб Канфэрэнцыі і Дасьледчай Справе. Вышы прыведзеныя водзіўныя сялянін быў подзінным іх думкі. У іх думках і пажаданіях адчуваецца эдэрская, глыбокая крытка. Адчуваецца дзелавая і разумная працяпанова аб пашырэнні працы і перанесеніі вынікаў дасьледчай справы ў аддалёныя вёскі, дзе аб гэтым зусім ня ведаюць, аб увядзіцца дасьледчай працы з зямельнымі ворганамі дзеля хутчэйшага абанаўлення сельской гаспадаркі і г. д.

Аб гэтым кажа сялянства ад саxі, яно разам прымае ўдзел у перабудове наше сельскае гаспадаркі з дасьледчымі установамі, з навуковыми сіламі дасьледчых установоў з прыватнасцю, і наогул у пабудове народнае гаспадаркі нашага Саюзу.

Што сказала канфэрэнцыя сялян-дасьледчыкаў сумесна з агранаміемі аў дасьледчай справе.

Мы, сяляне дасьледчыкі Аршанскія і часткі Магілёўскай акругі сумесна з сваімі аграномамі, ад'яжджаючы з Горашкай Дасьледчай Станцыі і Беларуское Акадэміі высказываем наступнае:

1. Выносім шчырую падзяку прафэсуры, навуковым працаўнікам Акадэміі і Станцыі, а таксама арганізаторам Раённай Дасьледчай Канфэрэнцыі за іх таварыскі прывет і знаямленне з вынікамі працы Дасьледчай Станцыі і Інстытуту Сялян-Дасьледчыкаў.

2. Пастаўніку працы і вынікі дакладаў лічным карыснімі дзеля падняцця і памінення сельскае гаспадаркі.

3. Вітаем тую сувязь, якую Дасьледчая Станцыя пачынае вясыці з Інстытутам Сялян-Дасьледчыкаў праз скліканыя Канфэрэнцыі пры Дасьледчай Станцыі.

4. Лічым, што дасьледчая праца Інстытуту Сялян-Дасьледчыкаў недастаткова ўвязана з працай земворгану і нізкімі агропрацаўнікамі.

5. Вынікі працы як Станцыі, так і пасобных сялян дасьледчыкаў недастаткова напуштырзываюцца Станцыяй праз выданыя і першыядычны друк, што вымінае значынне Станцыі як будаўнюючай установы для ўніярэння вынікаў навукі ў сялянскую гаспадарку.

6. У далейшым жадаем Станцыі памырць пачатку вельмі карысную працу шляхам:

а) Заклаці больш шырокасць сеткі дасьледаў у кожным раёне акругі і збагчаваны сялян-дасьледчыкаў праз спэцыяльні штат аграномаў-практыкантаў з таким разрахункам, каб кожны раён меў асобнага практиканта ў летні перыяд.

б) Скліканыя агранамічных нарад пры Дасьледчай Станцыі сумесна з сялянамі дасьледчыкамі.

7. Ворганам Наркамзemu і Дастьедчаму Інстытуту неабходна забяспечыць Станцыю матар'яльнымі сродкамі дзеля пашырэння і паглыблення працы Станцы, як спрод сялян, так і назавой сеткай агратацаўнікоў.

Якія недахопы былі замечаны.

Аб сутнасці самой працы магчымы сучэць па вядзывам сялян з мейсц, якія зменшаны вышэй. Сяляне дастьедчыкі кажоць: «Інстытут Сялян Дастьедчыкаў гэта той мосыц, праз які дасягненныі назуки пераносіцца ў сялянскую гаспадарку».

«Камфэрэнцыя Сялян-Дастьедчыкаў — гэта лепшша школа для сялян, якія знаёмыца з дасягненнямі науки. Як відна Інстытуту Сялян-Дастьедчыкаў у цэлым і пазобойным яго мерапрыемствам сяляне прыдаюць вялікія значэнніе. У сваіх думках аб дастьедчай працы сялянамі юносцца пратанована шырэй папулярызаўваць вынікі дастьедчых установаў так, каб аб гэтым вядома было ўсюму сялянству. Прадстаўнікам Дастьедчай станцыі і Інстытуту Сялян-Дастьедчыкаў патрэбна прыняць гэта да ведама, трэба як магчымы шырэй прасоўваць вынікі і дасягненныі дастьедчых установаў у сялянскую гаспадарку, праз Інстытут Сялян-Дастьедчыкаў, Камфэрэнцыі, курсы, выданыне папулярных брашур і асьвятленне жыццёвых пытаньняў праз пэрыядычныя друк, інаки дастьедчая установа зьяўляецца невядомай масам і губіць сваё значэнніе як будзіруючая установа».

Трэба згадаць з тым, што праца паміж зямельнымі і агранамічнымі працаўнікамі на мейсцох і дастьедчымі установамі не ўвязана. Аб сувязі неабходна паклапаціца, як працаўнікам дастьедчых установаў, так і зямельнымі і агранамічнымі працаўнікамі з мейсц.

Адносяна скліканыя агранамічнага Зьезду сумесна з сялянамі-дастьедчыкамі пры дастьедчай станцыі неабходна сказаць, што адпазаднім ворганам трэба прыняць ўсё магчымас, каб к будучаму году гэта ажыццяўіць. Камфэрэнцыю Сялян-Дастьедчыкаў неабходна ў летні час склікыць разам з Агранамічным Зьездам, альбо Агранамічным Зьезд склікыць разам з Камфэрэнцыяй.

К тым недахопам і пажаданыям, якія быў адзначаны сялянамі і агратацаўнікамі неабходна яшчэ дабавіць наступнае: аблікованасць часу Камфэрэнцыі (што звязана з недахопамі сродкаў) не дала магчымасці дэталёва разгледзіць як тэарэтычныя пытанні, так і належным чынам правесці экспкурсіі на дастьедчыя установы. Па тэарэтычных пытаньнях мала выступала сялян, з мейсц, у час экспуры не прадстаўлялася магчы-

мым за адзін дзень паказаць і распушчыць сялянамі аб дасягненнях і выніках дастьедчых установаў.

У далейшым нельга так шмат пытаньняў ставіць у парадак дню, а неабходна разглядваць на Камфэрэнцыі пытаны і па асобных галінах. На працягу году неабходна склікыць две Камфэрэнцыі — адну ў зімовы час, на якую ставіць тэорэтычныя пытанні і разгляд пляну працы на бягучы год, другую улетку з метай азнямлення дэлегатаў з дасягненнем дастьедчых установаў на мейсцох.

Адносяна пажаданыня сялян-дастьедчыкаў аб неабходнасці пашырэння працы, ахоплівачоны больш адлеглыя раёны і вёскі Інстытут Сялян-Дастьедчыкаў пры сучасным матар'яльным становішчы, калі на месца ні адзін пастаянны абслугоўваючай адзінкі пры Станцы, а толькі сэзонныя летнія працяўнікі ў колькасці 3-х на ўесь раён дзейнасці Станцы, пры ўсім жаданы распашаць дастьедчую працу ва ўсіх раёнах немагчымы.

Зрабіць гэта магчымы будзе тады, калі (аб чым казалі сяляне з мейсц) у кожным раёне будзе працаўца па дастьедчай справе адзін сэзонны аграном-практыкант, калі пры Станцы будзе працаўца па працы Інстытуту Сялян-Дастьедчыкаў пастаянны працаўнік, які-б кіраваў дастьедчай справай сярод сялян-дастьедчыкаў па ўсюму раёну дзейнасці Станцы, які-б быў адказны за сваю працу.

Адно, што можна зрабіць у гэтым напрамку пры сучасным матар'яльным становішчы, гэта звязацца як магчымы шырліней з зямельнымі і агранамічнымі працаўнікамі Акрза і на мейсцох, сумесна звязыцца ў дастьедчай справе агульнымі шляхам, распрацавацца агульны план у дастьедчай справе і наогул трывамаць самую шырную сувязь шляхам перапіскі, выезда на месца і г. д., але ж усё гэта пры такай зацікаўленасці сялян у дастьедчай справе, якую мы бачылі на Камфэрэнцыі і на мейсцох, здавоўлець насельніцтва ня можа, тым больш, што грамадзкая аграгамія на мейсцох перагружана працай і праводзіць у належнай меры дастьедчую працу на ў слах.

З свайго боку Станцыя лічыць, што агранамі на месцах трэба даты больш магчымасці для правядзення дастьедчай справы шляхам вывучэння розных яшчэ невядомых пытаньняў і папулярызаціі ўжо маючых пэўных вынікаў сярод сялянскіх гаспадараў. Звязынць больш увагі на дастьедчую працу магчыма за конт той неагранамічнай працы, якую выконвае наша грамадзянская агранамія на мейсцох. У агульных нарысах праца Інстытуту Сялян Дастьед-

чыкаў павінна сваціца к таму, каб дапамагчы Камуністычнай Партыі і Савецкай Уладзе выкананы задачу аб удуваеніі ўраджайнасць на працы білжайшага дзесяцігодзіня, каб дапамагчы зрабіць культурную і тэхнічную рэвалюцию на ўсіх, каб дапамагчы зрабіць магчымасць мільёнаў сялянскіх гаспадарак

ужываць тое, што ўжо праверана Дастьледчымі Станцыямі, што звязаныя са сельскай гаспадаркай.

Складі працаўнікі Інстытуту Сялян-Дастьледчыкаў

А. І. Бэрзін,
Я. Ю. Уласенка.

Конфэрэнцыя сялян-дастьледчыкаў пры Віцебскай дастьледчай сельска-гаспадарчай станцыі.

30-31 сакавіка гэтага году, Віцебскім АКРЗА і Дастьледчай Станцыяй была скліканая конферэнцыя сялян-дастьледчыкаў. Была запрошана 50 дастьледчыкаў, з якіх на конферэнцыю прыехала 23. Удзел у конферэнцыі прынялі усе супрацоўнікі станцыі. З Менску ад бюро сялян-дастьледчыкаў прыехаў прадстаўнік тав. Чуйко. Перад началам конферэнцыі было пасяджэнне сялян-дастьледчыкаў сумесці з слухачамі мэліорацыйных курсаў, на яком загадчык АКРЗА тов. Еўдакімаў зрабіў даклад аб вясенне паслённой кампаніі. У сваём дакладзе тов. Еўдакімаў падкрэсліў, што неабходна падніміць таварынсьці гаспадаркі, падешыць як апрацоўку, так і угнаеніе глебы. Аднім з шляху па узмацненню гаспадаркі, звязаныя з апрацоўкамі, пры якой толькі і магчымы падніміць гаспадарку на павінную вышыню. Трэба таксама звярнуць увагу і на жывёлагадоўлю, пашырыць сябру караньплоду, канішыны, падешыць сенажаці, а таксама пашырыць кармавую плошчу асушакі балот. А пасля дакладу тов. Еўдакімава, пачала сваю працу конферэнцыя дастьледчыкаў. У прэзыдыум быў выбраны: Лапіна І. і Алляшкевіч А. ад сялян-дастьледчыкаў, ад Бюро сялян-дастьледчыкаў пры Навукова Дастьледчым Інстытуце тав. Чуйко, ад Дастьледчай Станцыі тов. Астанковіч. На позні дні быў наступныя пытанні: 1) Аб працы Бюро сялян-дастьледчыкаў пры Навукова Дастьледчым Інстытуце, даклад тов. Чуйко, 2) Справарадача Віцебскай Дастьледчай Станцыі аб працы сярод сялян-дастьледчыкаў, даклад тов. Чэмэлава, 3) Інфармацыйны даклады з мест, 4) Раэгледжанне праграм і мэтадаў, правядзеніе доследаў. 5) Бягучыя справы.

Тов. Чуйко ў сваім дакладзе азнаёміў з канстытуцыяй бюро сялян-дастьледчыкаў, а таксама і з той працай, якую ён вядзе, апрош таго ён адзначыў усю паважнасць працы сялян-дастьледчыкаў і неабходнасць паглыблення гэтай працы, дзеяя паліпшэння сельской гаспадаркі. У спрэчках выступіла некалькі дастьледчыкаў, якія гаварылі, што дастьледчыкі зацікавлены сваімі працамі і што гэтая праца дзеяя іх карысна, яна дае магчымасць к паліпшэнню гаспадаркі, выкарыстаў вынікі доследаў. У справа-

дачы Віцебскай дастьледчай станцыі, дастьледчыкі былі азнаёмлены з той працай, якая правадзілася станцыяй, у сялян-дастьледчыкаў і з тымі недахопамі, якія назіраліся ў гэтай працы. Недахоп сродкаў, адсутнасць асабістага супрацоўніка па сялянам дастьледчыкам ня далі магчымасці ахапіць усе раёны і правядзеніе досьцяў ўсіх дастьледчыкаў.

У спрэчках падкрэслівалася, што неабходна мець сталага супрацоўніка, які б правадзіў працу па інстытуту сялян дастьледчыкаў. Звярнуць большую ўвагу аграрніцтву на працу дастьледчыкаў, па магчымасці ў працу па дастьледам узяць сельскіх настаўнікаў. Акруговы аграном Пятроў на гэтыя пажаданні адказаў, што аграрніцткам ня магчымы аблугаваць індывідуальных гаспадароў у масавым маштабе і ў сучасны момант галоўным чынам праца будзе правадзіцца ў колектывах.

У інфармацыйных дакладах з мест дастьледчыкі азнаёмілі конферэнцыю з іх працай. Аляшкевіч ад доследаў па гаёдзілі лубіна на насеніне, сортапрабаваньне бульбы, ячменя. Лубін дае спелеа насеніне, но яго трэба сеяць на вышэйшых мяшох і на не ўгноенай глебе.

Лапіна—аб занятых папарах і культуры лёну; самімі карыснымі папарамі ён лічыць лубяной, лубінавы, бабовы. Правільная апрацоўка глебы, пад лён свая часовая сябру, а таксама падешынаная апрацоўка валакна, даюць высокі прыбыток. У спрэчках гаварылася аб тым, што неабходна наладаць сбыт прадуктаў сельскай гаспадаркі галоўным чынам садоўніцтва і гародніцтва, так, як гэтыя прадукты часта не находзяць сбыта і праца даща па вельмі нізкім цэнне. На працы другога дня быў разгледжаны тэмы і схемы доследаў. Дастьледчыкі галоўным чынам цікавіліся сортапрабаваньнем бульбы, збожжа, гародніх раслін, культуры лубіна на ўгнаеніне, угнаенінем канішыны, паліпшэннем сенажаці. Кожны з дастьледчыкаў атрымаў ту, альбо іншую тэму.

Рэзалюцыі.

Па дакладу тав. Чуйко.—Заслушаўшы даклад тав. Чуйко аб организацыі і працы Бюро сялян-дастьледчыкаў конферэнцыя лічыць, што прынцыпы, паложаны ў

аснову організацыі Інстытуту сялян дасьледчыкаў правільны. Конфэрэнцыя лічыць неабходным шырэй разгарнуць працу Інстытута Дасьледчыкаў, уцягнуўшы у гэту працу адстальня сялянскія гаспадаркі. Даць больш поўнае кіраванне з боку аграрпрацоўнікаў і дасьледчай станцыі. Працу Інстытута шырока популярызаваць, цераз друкарню, не замыкацца ў сваёй гаспадаркі, а актыўна прыняць удзел у грамадзянскіх жыцці, рабіць даклады аб сваёй працы на з'ездах, дэманстрыраваць вынікі доследаў і знаміць акруговасе насельніцтва з сваімі доследамі. Па дакладу Віцебскай Дась-

ледчай станцыі. Заслухайшы даклад тав. Чэмэлава конфэрэнцыя лічыць:
 1) што праца за мінулы год, пры цяжкіх умовах, зусім здавальняючая. 2) Конфэрэнцыя лічыць неабходным узбудзіць хадайніцтва аб закліканні статага працоўніка па дасьледчыкам. 3) Знайсьці неабходны сродак дзеля абсталівальнія па правядзенню дасьледчыкаў. 4) Неабходна пачаць працу па буйнай жывёлагадоўлі. 5) Пажадана склікаць конфэрэнцыю раней у студзені, альбо ў лютым у будучым годзе.

В. Чэмэлаў.

„Шляхі і мэтады падвышэння ўраджайнасці“.

(Дыспут у Менску з удзелам навукова-тэхнічных сіл саюзу с-г. рабочых у першай палове жніўня 1928 г.)

Партыя і савецкая улада паставіла прад савецкай грамадзкасцю, на шырокае і паглыбленае агаварэнне пытанне, як пры ўзміненні тэмпе рэканструкцыі народнае гаспадаркі, на базе індустрыялізацыі, дасягнуць рэарганізацыі сельскае гаспадаркі?

Канкрэтна кажучы, — як дасягнуць падвышэння ўраджайнасці, каб прадукцыя сельска-гаспадарчага сектару магла поўнасцю забясьпечыць разгортваемы рэвалюцыйны тэмп пабудовы сацыялістычнае гаспадаркі?

Ясная справа, што дарэвалюцыйны тэмп разъвіцца сельскае гаспадаркі ня можа задаволіць агульных запатрабаванняў сучаснае народнае гаспадаркі, а тым больш прысыпешанага тэмпу пабудовы сацыялістычнай прымесловасці ў нашай краіне. Зразумелая рэч, каб ня толькі дагнаць, а і перагнаць перадавыя капіталістычныя дзяржавы, нам патрабен няявіданы яшчэ ў гісторыі тэмп разъвіцца прымесловасці, і ў першую чаргу цяжкае індустрыі, — вытворчасці сродкаў вытворчасці. А каб за гэты пэрыяд узмінёнае ўвагі да апошніяе, асноўнае, галіны народнае гаспадаркі, не атрымаўся вялікі адрыў у разъвіцца сельскае гаспадаркі, неабходна на мясцох адшукаць больш простыя, але пэўныя шляхі да пад'ему вытворчасці у сельскай гаспадарцы. Неабходна, на падставе падагулівання мясцовага вопыту за 11 год савецкага будаўніцтва і дасягнення дасьледчых устаноў і наогул агранамічнае науки і практикі, — распрацаўваць комплекс мерапрыемстваў, які-б наўхільна прывёў да пастаўлене мэты.

А што такіх дасягненняў шмат і што яны не поўнасцю дагэтуль ужываюцца, а б гэтым съведчаць штодзённыя назіранні і разгарнуўшыся на дыспутах і ў друку спрэчкі спэцыялістых і сялян. Падагулішы ўсе агаварэнны і прапрацоўку паасобных пытанняў у адпаведных камісіях, мы бязумоўна адшукаем патрэбны комплекс мерапрыемстваў.

Надыходзячы Усебеларускі Агранамічны Зыезд зробіць сынтэтичную работу і намецці верныя шляхі для падвышэння ўраджайнасці ў нашых беларускіх умовах.

Уся Савецкая грамадзкасць шырока адгукнулася на заклік савецкага ўлады і па ўсіх куткох Савецкага Саюзу, так ці іншай, прарапроцоўваючай зараз пытанні па падвышэнні ўраджайнасці. У умовах БССР першай адгукнулася Агросэкцыя саюзу с-г. і лясных рабочых. На паседжанні прэзыдыума ЦБ Агросэкцыі было ўхвалена арганізація на гэтую тэмпу дыспуту ў Менску і ў іншых акругах БССР і падніміць пытанніе праз друк.

Першы дыспут адбыўся ў пачатку жніўня ў Доме Працы з удзелам спэцыялістых усіх цэнтральных установ г. Менску і частковая з прадстаўнікамі раёнаў. Дыспут працягнуўся 2 дні. У ім прымаляла ўдзел шмат спэцыялістічных і зацікаўленых асоб, з якіх значны лік выказалася.

Асноўных дакладчыкаў было два: — Дырэктар Беларускага Навукова-Дасьледчага Інстытуту Г. І. Гарэцкі і Інспектар Агродапамогі НКЗБ А. М. Міхайлаў.

Асноўныя думкі з дакладу Г. І. Гарэцкага.

Прывёўшы надзвычайна вялікую колекцыю лічбаў па статыстыцы ўраджайнасці ў Беларусі, на працягу 47 гадоў, Г. І. Гарэцкі зрабіў наступны вынік: „Асноўны хакрактэр дынамікі ўраджая Беларусі, гэта стабільнасць ўраджая, пры чым, пасля ваеных часоў, лічбы ўраджаю даюць рэзкае змененне, а зараз фактычна мы перажываем час не павалічэння, а звыжэння ўраджайнасці, асабліва па ячменю, аўсу і нават жыту“.

Далей, аналізуючы працу выдатных статыстыкаў і эканамістаў Саюзу, асабліва праф. Чацвярыкова, дакладчык прыходзіць да выніку, „што з усіх раёнаў б. Эўрапейскія Рэспублікі, раёнам з максімальнай устойлі-

васьцю ўраджаю зьяўляеца Беларусь. Але разам з гэтым Беларусь мае ўраджай, па абсолютнай вялічыне, ніжэйшы чым ураджай ўсёй б. Эўрапейскай Рэспублікі ў цэлым,—ніжэй, чымся ураджай нечорназёмнае паласы Рэспублікі Крым вышэйшы чым ураджай чорназёмнае Украіны і чорназёмнае Рэспублікі. Якое незразумелае супярочанье:—максымальная ўстойлівасць ураджаю і мінімальная велечыня яго. (Падкрэслена намі. М. Л.). А калі мы прымем пад увагу інтэнсыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі, інтэнсыўнасць вышэйшую чым ва ўсіх іншых раёнах Саюзу, дык гэтая супярочнасць яшчэ больш падвойвающа: раён з самай інтэнсыўнай сельскай гаспадаркай, раён з найбольшай ўстойлівасцю ўраджаю і раён мінімальных ураджаяў! Тут—бязумоўна супярочнасці".

Прычыны такої супярочнасці дакладчык бачыць у тым, што „Ураджайнасць цесна звязана з інтэнсыўнасцю сельскай гаспадаркі і рух ураджаю цалкам залежыць ад інтэнсыўнасці. Чым больш інтэнсыўны раён, тым больш паступова ідзе павялічэнне ўраджайнасці, тым большую ўстойлівасць мае сам ураджай".

З гэтага галоўнага выніку ён робіць другі адпраўны вынік: „раз ураджайнасць найбольш цесна звязана з інтэнсыўнасцю, дык відавочна, паставіць пытанье толькі аб павялічэнні ўраджайнасці, без суязі з пытаньнем інтэнсыўнасці, разглядаць пытанье аб павялічэнні ўраджайнасці із азяліванем зусім немагчымы. Відавочна такая пастановка пытання, з эканамічнага пункту погляду, абсалютна не правильна ні ў тэорэтичным, ні ў практычным сэнсе". І далей: раз... „усе мерапрыемствы, накіраваны да ўздыму ўраджайнасці, павінны быць фактычна тымі самымі мерапрыемствамі, якія накірованы на ўздым інтэнсыўнасці сельскай гаспадаркі", дык неабходна—„Вузкае пытанье аб павялічэнні ўраджаю зернавых (што заканамерна для зернавых раёнаў РСФСР і УССР), мы павінны пашырыць гэтае пытанье да пытання аб павялічэнні ўраджайнасці ў сельскай гаспадарцы ўсіх культур, да пытання аб павялічэнні вытворчасці ўсіх сельскай гаспадаркі" (падкрэслена Г. Г.).

Разглядаючы далей прычыны хістаныя ўраджаяў, якія часта ўкладаюцца ў пэўныя (4-8, 11-35 гадоў) перыядычныя кругабегі і цэлым шэрагам вучоных звязываюцца з кліматычнымі фактарамі, дакладчык прыходзіць да выніку:—„парадаўнаучна вялікая інтэнсыўнасць нашых раёнаў стварае тое, што мэтаэрогічны фактар ня мае такога вялікага ўплыву ў нашай гаспадарцы, які ён мае ў гаспадарцы эктэнсыўнага тыпу", а пасколькі гэта так,—„пастолькі мерапрыемствы, накіраваны на ўзнятцы вытворчасці сельскай гаспадаркі і ўзнятцы ўраджайнасці, павінны быць не агротэкнічнага, а ў першую чаргу—сацыяльна-еканамічнага характару". „Агранамічна-еканамічныя мерапрыемствы зьяўляюцца тым грунтам, які прыводзіць бе-

ларускую сельскую гаспадарку да ўздыму; вось чаму чиста-тэхнічная трактоўка пытання для Беларусі будзе шкоднай".

Далей, вызначаючы шляхі і мерапрыемствы па падвышэнню вытворчасці сельскай гаспадаркі, дакладчык робіць наступную ўстаноўку, і два разы яе падкрэслівае, што асноўнымі мерапрыемствамі павінны быць такія, якія „...накіраваны на ўздым рыначнасці беларускай сельскай гаспадаркі".

Дакладчык упэўнен, што: „яя нізкі ўраджай прычына нізкай рыначнасці і таварнасціна Беларусі (як гэта трактуеца ў Саюзных колах), а, якраз наадварот,—нізкая рыначнасць нашай гаспадаркі ёсьць прычына нізкага ўраджаю на Беларусі" (падкрэслена дакладчыкам). Той факт, што Беларусь на пяць шостых ёсьць глыбока натуральная краіна, гэта ёсьць факт першазначнай эканамічнай вартасці і важнасці.., і асноўной прычынай і перашкодай ўздыму ўраджайнасці на Беларусі зьяўляеца глыбокая натуральнасць гаспадаркі Беларусі, няўзягнутасць яе ў рыначны зварт".

Аналізуучы прычыны „глыбокай натуральнасці" сельскай гаспадаркі, дакладчык комплекс прычын падзяляе на дзве часткі: 1) „Гэта выключная драбната беларускіх гаспадараў, выключная раздробленасць іх, якай павялічвае сектар харчовы і памяшаны сектар рыначны; 2) непрыстасаванасць надворна-економічнага сроды да таго тыпу сельскай гаспадаркі, які склаўся на Беларусі".

Разглядаючы апошнюю прычыну, дакладчык прыходзіць да выніку, што „тып беларускай сельскай гаспадаркі,—тып жывёлагадоўны, інтэнсыўна-мясны, з прымесю тэхнічным паляводзствам" яя мае адпаведнае эканамічнае сроды для паспяховага развіцця. „Экспартныя рынкі, заходня-эўрапейскія, намі не аўладаны, яи толькі ў тым сэнсе, што мы малую ўзбелльную вагу маєм на гэтых рынках, але і ў тым, што мы не звязаны з гэтымі рынкамі, у нас няма арганізацыйных шляхоў суязі з гэтымі рынкамі, няма сталае сеткі чыгунак і г. д., таксама няма сеткі шосаў, дзеялі таго, каб падвесьці прадукты інтэнсыўнай гаспадаркі да гэтых чыгункавых цэнтраў. Не аўладаны намі і ўнутраныя саюзныя рынкі—Ленінград, Масква, Украіна". „Не прыстасаваны шляхі суязі і ў адносінах збыту прадукцыі інтэнсыўнае гаспадаркі:—німа халадзільнікаў, німа вагонаў-леднікоў і іншых прыстасаванняў".

Што-ж тычыца свайго, унутрана-беларускага рынку, дык і тут:—„Індустрыяльнае насельніцтва Беларусі вельмі малое, усяго градзкое насельніцтва складае 817,6 тысяч, ёмкасць нашага рынку нізкая, спажыванне мяса, малака ў беларускіх гарадох—нізкае, рабочая праслойка нашых гарадоў нізкая, а у звязку з гэтым развіваець беларускую гаспадарку у сувежа-малочным кірунку, развіваець малочную гаспадарку наогул на Беларусі вельмі цяжка".

На падставе ўсіх вышэйпададзеных меркаваньняў, дакладчык вызначае цэлую систэму мерапрыемстваў, накіраваных на падніцце вытворчасці сельскае гаспадаркі. Мерапрыемства гэтая наступныя:

A. Мерапрыемствы эканамічнага парадку:

1. „Каб павялічыць ураджай на Беларусі і вытворчасць сельскай гаспадаркі, мы павінны, у першу чаргу, дбаць аб максымальным развіціем прамысловасці на Беларусі, аб максымальнай урбанізацыі БССР“. „Індустрыйлізацыя ВССР павінна ёсці больш узмоцненым тэмпам, чым яна ідзе да гэтага часу“.

2. „Разгортыванне с.-г. індустрый“. „Без разгортывання перапрацоўкі с.-г. прадукцыі, як сродку зрабіць малатранспартабельныя прадукты (бульбу, гародніну, садовіну) інтэнсіўнай гаспадаркі транспартабельных, перасунуць іх на рынок не можчыма, а бяз гэтага немагчыма ўзьніцце вытворчасці сельскай гаспадаркі“.

3. „Мерапрыемствы, накіраваныя супроты раздробленасці беларускай сельскай гаспадаркі“. „Тут патрэбен большы тэмп калектавізацыі, з аднаго боку, і з другога боку — меліарацыя“. „Меліарацыю на Беларусі трэба разглядаць у эканамічным сэнсе з боку павялічэння размеру гаспадаркі і рыначнасці прадукцыі“.

B. Мерапрыемствы агратэхнічнага парадку:

Сярод агратэхнічных мерапрыемстваў дакладчык на першое месца высоўвае мерапрыемствы, накіраваныя на паліпшэнне ня столькі рэслін, сколькі самое глебы. Па думцы дакладчыка, „на Беларусі высокая інтэнсіўнасць і максымальная ўстойлівасць ураджаю і абсалютна нізкі ўраджай знаходзіць алгадку ў характэр беларускай глебы і характэру беларускай прыроды...“. „Нізкая якасць нашае глебы, дрэнная якасць у сельска-гаспадарчым значніні, лёгкасць яе, беднасць арганічнай матэрыяй—вось прычыны нізкага ўраджаю, іні гледзячы на вельмі ўстойліві ўраджай і інтэнсіўную сельскую гаспадарку“. А адсюль — не апрацоўка глебы, не пашары, — а угнаенне глебы, павялічэнне у ёй арганічнай матэрыяй—зьяўлецца цэнтральным месцам. „Зяленае ўгнаенне“ (лубінізацыя) і танныя мінеральныя ўгнаенны — вось першачэрвовыя мерапрыемствы з раздзелу агротэхнічных.

З гэтымі праблемамі цесна звязана пытанне чыста-агранамічнага і тэхнічнага характару — перш за ўсё — землеўпарадкаванне. „Фактычна землеўпарадкаванне пакуль што не зьяўлецца стымулам павялічэння ўраджайнасці і не зьяўлецца таму, што землеўпарадкаванне аказвае найбольшы эфект тады, калі іншыя мерапрыемствы па перайдове гаспадаркі ажыццяўлены съедам за ім“... „Не выпадкова, што $\frac{3}{4}$ ўсіх землеўпарадкаваных гаспадарак на Беларусі не перайшлі на шматполье, гэта вельмі важны факт, які сведчыць аб tym, што землеўпарадкаванне ня мае агранамічнага характэру“. І вось

тому, — апошні вынік дакладчыка: „Агранамізацияй землеўпарадкавання, агранамізацияй самое агранамі, якая пакуль што падствуе свайго часу траціла на не агранамічныя заняткі, і агранамізацияй насельніцтва (бо бяз гэтага трацьцягя звязна ўсе мерапрыемствы ажакуша ўсе реальнымі), мне здаецца, — гаворыць дакладчык, — можна падніць вытворчасць сельскай гаспадаркі і ураджайнасці“.

Асноўныя палажэнні дакладу A. M. Міхайлава.

Згаджаючыся ў асноўным з папярэднім дакладчыкам, A. M. Міхайлаву лічыць неабходным падмацаваць некаторыя вынікі Г. I. Гарэцкага лічбавым матэр'ям. Акрамя таго, садакладчык імкніца унесыць некаторую яснасць у тэрмінаўгі самых паняццяў. — „Ураджай“ і „ураджайнасць“. Па яго думцы, „ураджай“ — гэта ёсць акрэслены факт — фізичны факт — збор адзенага году, а „ураджайнасць“ — гэта „паняцце“, гэта „статыстычная величыня, харэктэрizuюча ўраджай некалькіх гадоў, падзелены на пэўныя пірыяд часу“. Зъмешаваць гэтая паняцці нельга, бо „гэта не параўнальная, па сутнасці справы, величыні“. „Па мойму можна гаварыць толькі аб устойлівасці ўраджай“.

Саму праблему ўраджайнасці дакладчык вызначае такою формулаю: „праблема ўраджайнасці ёсць праблема систэматычнага атрымання прогрэсіўна-узрастаючага ўраджая“. Па думцы дакладчыка, крыва ю ураджайнасці павінна расці, што мы і наглядаем у „векавадчай крывае“, дзе з 1801 па 1904 г. ураджай вырас па Эўрапейскай Рэспубліцы на 58%, або на $1\frac{1}{2}\%$ у год. Чаму ж паўсталі зараз праблема ўраджайнасці? Таму, што па галоўным культурам мы не дасягнулі даваеннага ўзроўню — па жыту да 80% і па зімовай пшаніцы да 100%. У умовах Беларусі мы не дасягнулі даваенных ураджай: па жыту да 50%, па пшаніцы — 13,4%, па ячменю — 9,2%, па грэчы — 10%, па аўсу — 12,6%, па лёну — 16,0%. Адзінай культурай, па якой мы перашагнулі даваенны ўзровень — на 2,8% — гэта бульба. Што ж тычыцца ўраджай — за апошнія два гады, дык яны значна паменьшліся ў параўнанні з 1925 годам.

У чым жа прычына памяншэння ўраджая? Прычын так многа, і праблема ўраджайнасці так шматгранна, што кожны спэцыяліст, і ня толькі ў галіне сельскай гаспадаркі, можа іх адшуканы у той галіне, у якой ён працуе. Для прыкладу — паліт-практыв-працоўнік можа бачыць прычыну ў некультурнасці і коснасці насельніцтва, і ён будзе праў. Але з с.-г. пункту гледжання прычыны хаваюцца ў беднасці глебы, у нероўнамерным разьмеркаванні атмасферных ападкаў па месцах, а часамі, як і ў гэтых гадзін, залишня колькасць ападкаў, якая шкодзіць ураджаю на звязных глебах.

З другога боку, тып гаспадаркі і эканамічна моц яе значна ўплываюць на вельчыню ўраджаю. Так, буйныя абшарніцкія гаспадаркі да вэйны давалі большую ўраджайнасць

адносна сялянскіх—на Пскоўскай губэрні на 22%, па Магілеўскай і Менскай—на 15%. Праўда, гэтыя лічбы па сутнасці не параўнальнаяныя, бо гэта ёсьць два супрацьлеглыя канцовасці, але-ж, калі мы возьмем і сялянскія гаспадаркі, рознай эканамічнай моцы, дык заўважым тое-ж самае. Так, па дадзеных Смаленскай губэрні, групы сялянскіх гаспадарак з гуртавым коштам ураджай да 200 р.—тады як у групе да 1.400 руб.—ураджай 64 пуды, а ў вышэйшай групе (больш 1400 р.)—ураджай 72 пуды на дзесяціну.

Як бачым, ураджай у вышэйшай эканамічнай групе на 70 проц. вышэй.

Тое ж самае і ў Пскоўскай губэрні: ніжэйшая група—31 пуд, вышэйшая—58 і самая вышэйшая—74 пуды. Такі самы малюнакі па бульбе і па лёну. Ураджай лёну ў ніжэйших групах 7,2 пуда, а ў вышэйших—22,2 пуды—адносіны 1 : 3.

Я цалкам згодзен, —гаворыць дакладчык,— з Гаўрылам Іванавічам, што шлях коопрэвания і калектывізацыі гаспадаркі адзіна магчымы ў працівагу панікэнню ураджайнасці ад раздробленнасці сялянскіх гаспадарак".

Адносна індустрыялізацыі, калектывізацыі і каапрэвания і іншых эканамічных мерапрыемстваў А. М. Міхайлаў цалкам згаджаецца з пранавамі Г. І. Гарэцкага. Сваю увагу, у сэнсе вызначальныя мерапрыемстваў, дакладчык пераносіць на агротэхнічныя. „Як цэнтральную задачу я бы паставіў задачу уплыву на глебу; трэба паправіць пажыўны рэжым нааша глебы, папоўніць яе багацце, зрабіць гэты капитал больш актыўным, і цэнтральная задача гэтае праблемы—угнаенне". І як папярэднім дакладчыкам, так і гэтым люпнізацыя высоўваецца на першыя месцы, асабліва для лёгкіх глеб паўднёвае часткі Беларусі. Грунтуючыся на дадзеных Навазыбкаўскае, станцыі дакладчык лічыць, „что ключ ў гаспадарках гэтага раёну знаходзіцца ў Лубінізацыі". Але трэба добра паставіць забясьпечанне насельніцтва насеньнем лубіну, як і сеяных траў, каб ня было такіх здарэнняў, як у мінулы час, калі з-за нехваткі лубіну, паменшылася яго пасеўная плошча, загатоўкам насеньня траба сваечасова робіць загатоўку ў насельніцтва, а дзеля гэтага павінна быць сваечасове зацверджанне загатоўчых плянін і водпуск сродкаў.

Што тычыцца другога пытання, аб мінеральных угаеннях, дык дакладчык адзначае, што прымесловасць, і ў прыватнасці беларуская, не задавальняе патрэб сельскага гаспадаркі. Плян на мінеральныя угаеніні быў складзен так, што ўжо ў гэтым годзе мы півніны былі дасягнуты узоруно спаківания парашкоў даваеннага часу, у 1.200.000 п., але нам гэтае колькасці не адпушчылі, і ...мы ў гэтым годзе плян па мінеральных угаеніннях ня выпаўнім не таму, што насельніцтва ня хоча браць, —населніцтва хоча браць, становіща у чаргу, не пытае нават цаны, а таму, што мінеральных угаенінняў няма".

На трэціе месца з агротэхнічных мерапрыемстваў дакладчык высываете палавы трава-асабліва ў раёнах ільнаводзіцтва, бо травасеў павялічывае выхад валакна лёну і паліпшае структуру глебы.

На чацвёртае месца высываетеца торф—як угнаенне; але у гэтым сэнсе патрэбна яшчэ сталая, науковая даследчая праца, бо мясцовых дадзеных аб уплыве торфу—няма.

Падагульваючы сказанае, дакладчык кажа: „Лубін, штучны (мінеральны) угнаеніні, травасеў і торф,—вось наши кіты, якімі мы будзем выпраўляць нашу глебу".

Адносна іншых агратэхнічных мерапрыемстваў дакладчык згаджаецца з Г. І. Гарэцкім, што апрацоўка глебы, ачыстка насеньня, радковы пасеў, зяблевая воранка, папары і г. д. ня маюць вялікага значэння; хутчэй звязуячыца дапаможнымі пры ужыванні асноўнага комплексу мерапрыемстваў. Падкрасыліваетеца увядзенне шматпалёвых севазваротаў, на чым Гарэцкі не спыніўся, як фактара, які можа адыграць вялікую ролю. У гэтым сэнсе нам трэба не адставаць ад РСФСР.

У заключэнні дакладчык адзначае методолагічную цяжкасць складання пляну разгортывання мерапрыемстваў, бо нельга дасканальна выявіць эфектыўнасць паасобных мерапрыемстваў. Калі ізаліравана можна сказаць, што мінеральны угнаеніні у год даюць падвышэння на 5 проц., зяблевая воранка на 2 проц., лубін—3 проц., сартавое насеніне 2 проц., дык сказаць, што комплекс гэтых мерапрыемстваў дасыць павялічэнне на 12 процентаў,—нельга.

Адзначана і другая цяжкасць складання плянаў—гэта немагчымасць устанаўлівіць пропантаў росту ураджая, што „механічна статыстычны мэтад угадвання ураджая не галізіца". Даваены тэмп у $1\frac{1}{2}$ проц. і практыкуемы у $1\frac{1}{2}$ —2 проц. нас ня можа задаволіць: і ...калі-б прымесловасць забясьпечыла нас мінеральнымі угнаеніні, калі-б тэмп колектывізацыі пайшоў так, як мы вызначылі, калі б на агарасетку далі столкі гроши, колькі просім, утварылі бы тыя умовы, якія вызначаем, і цэлы шэраг іншых арганізацыйных момантаў фінансавага парадку, дык, я бы сказаў, што намечаныя намі тэмпы ураджайнайасці супраўды вельмі малыя".

Спрэчкі:

М. Савіцкі. Інспектар па с.-г. даследчай працы НКЗБ. Адзначыўшы, што дакладчыкі нічога новага не сказаў, што высунуты комплекс мерапрыемстваў у значайні меры ў сучасны момент у жыцці і праводзіцца, прымоўца заклікае спецыялістамі шукаць новых паглыбленых мерапрыемстваў у сваёй галіне.

Далей прымоўца застанаўліваецца на праўлеме хімізацыі сельскага гаспадаркі, і ў першую чаргу у адносінах да угнаенія глебы. Па яго думцы—„беднасць глебы звязуячыца адным з галоўных фактараў таго, што мы

мае у сучасны момант надзвычайна нізкі ураджай".

Цэлым шэрагам падлічэніяў прамоўца даўдіць, што нашы бедныя глебы вельмі ма-ла атрымліваюць у замен таго, што аддаюць з ураджаем, асабліва увыглядзе напасрэд-нага унісеньня мінеральнага угнаення, і што толькі пры поўным ажыццяўленыні ўсіх намечаных на пляну мерапрыемстваў к кан-цу пяцігодкі атрымаем падваенне ў глебе пажыўных матэрыяль. К тому часу разъмерка-ванне унасімага угнаення будзе больш нармальнае, а менавіта: "гною ад жывёла-гадоўлі 60 проц., ад канышыны 3 проц., ад лубіну 24,7 проц. і непасрэдна мінеральнага угнаення — 11,5 проц." На падставе гэтых лічб прамоўца кажа, што, разважаючы па Лібіху, магчыма было-б чакаць і падваення ураджаю, але, улічаючы апошнія досьледы праф. Мітчэрліха, трэба адзначыць, што ураджай павялічваецца непропорцыянальна ўнісеньню пажыўных матэрыяль. Улічаючы коэфіцыент праф. Мітчэрліха, карыснага дзе-яння унасімых угнаенняў, можна сказаць, што ураджай наш павінен павялічыцца за гэты час на 35 проц. Практычная прапанова — каб забясьпечыць такі тэмп ураджайнасць, у першую чаргу трэба з'яўніць увагу на, пабудову фасфартнага заводу у Мсьціслаўлі і на скрыстыяне касьцей, якія вывозяцца за межы.

У заключэнні, за абмяжаванасць часу, прамоўца толькі мімаходам звяртае увагу на попел і торф на угнаенне. Па яго падлі-чэнням, каб здабыць 500,000 тону мінераль-ных угнаенняў, трэба штогодна выкары-стотваць толькі 200 гектараў тарфяных балот. А балот у нас шмат.

Бонч-Асмалоўскі, Р. А. (Прадстаў-ник с.-г. сэкцыі Дзяржплану). Прамоўца ад-значае, што праблема не акрэслена пэўнымі рамкамі, а пастаўлена вельмі шырака. Па яго думы, трэба пастаўіць два пытанні: 1) чым тлумачыцца факт памяншэння ураджайнасці, за апошнія гады? і 2) якім парад-кам падніміць ураджайнасць?

Ён лічыць неправіловым канцэнтраванне, прычым толькі ў эканамічных зьявах, асаблі-ва калі неробіцца аналізу апошніх гадоў. Па яго думы і клімат, з яго пэрыядамі хістання ураджаю, і тэхніка вядзення гас-падаркі маюць самастойны уплыў. У нашых мерапрыемствах ёсьць такія моманты, якія упльываюць адмоўна на вытворчасць сель-скас гаспадаркі. Аб іх ужо казалі: драбленне гаспадаркі, зъмена сацыяльнага складу, зъмяншэнне ліку моцных гаспадарак, якія даюць высокую ураджайнасць".

Як адно з мерапрыемстваў сацыяльнага парадку прамоўца высоўвае павышаны тэмп калектывізацыі, каб нейтралізаваць уплыў драбімасці і паніжання сацыяльнага раз-меру гаспадаркі.

"Нельга так адмоўна глядзець і на тэхніку, як гэта робіць Г. Г. Гарэцкі. Эканамічныя і сацыяльныя праблемы упльываюць, але яны упльываюць праз тэхніку, таму што фактычна падвышаецца ураджайнасць у сілу тых ці

іншых тэхнічных прыёмаў уплывання па вытворчасці. І эканоміка і соцыяльная па-літыка складаюць умовы магчымасці ажыц-цяўлення тae ці іншай тэхнікі".

Промоўца лічыць, што сучасных с.-г. ве-даў досыць для ўздыму ураджайнасці, але "насельніцтва ня будзе іх поўнасцю заста-соўаць, таму што няма сацыяльн-эканаміч-ных умоў".

Пераходзячы да агротэхнічных мерапры-емстваў, прамоўца згадвае, што асноўным павінна быць "васстанаўленне пладародзя глебы", а пасколкі гэта васстанаўленне ідзе праз жывёлагадоўлю, дык у першую чаргу трэба паклапаціца аб пашырэнні кар-мова базы і ў прыватнасці палявога тра-весеву.

Што тычыцца штучных угнаенняў, дык ён адсоўвае іх на другі плян, лічучы, што яны эфектыўны на добрых, запраўленых глебах, і таму павінны ісці ў нашу гаспа-дарку поплеч з гноем.

Да захаплення лубінізацый прамоўца адносіцца адмоўна, лічыць, што гэта надта дорага кашточка ўгнаенны. Пры інтэнсі-насці гаспадаркі — гэта адмоўна з'яўшча, таму што цэлы год пад лубінам не дае прыбыту.

Адносна торфу на угнаенне, ён лічыць, што торф ня будзе мець шырокага значэння, бо заваіць далёка торф няма сэнсу (можна карыстацца толькі блізка ляжачым), а таму месцовая тарфяная балоты можна выкарыстаць для пашырэння кармова базы і праз яе павялічыць гной ад жывёлагадоўлі.

Да ілаў (Райаграном Магілеўскае акругі). Адзначаюць неабходнасць сталага вывучэння сельскас гаспадаркі, шляхам пашырэння сеткі рахунковых запісаў, пра-моўца лічыць неабходным узмнечненне пра-цы па рэарганізацыі гаспадаркі. Калектыві-зация значна паляпшае гаспадарку і сама за-сябе, сваім дасягненнямі, агітуе сялянства.

Вялікае значэнне ў справе паляшэння гаспадаркі мае землеўпарадкаванне, але поруч з ім павінна ісці і гаспадарча ўпа-раджанне на грунcie агранамічнага пра-екту. З форм землеўпарадкавання лічыць дзяліш пасялковую, з 7—12 дварамі.

Промоўца не згадваеца з Г. І. Гарэцкім, што таварнасць сельскас гаспадаркі не расце таму, што не арганізавана сувязь з рынкам. "Рынку сельска-гаспадарчай пра-дукцыі, па майму уражанню, давай колыкі хочаш, і бязумоўна яна будзе паглыната, але трэба, каб яна была не ў сырым выгля-дзе, а пераапрацавана". Адсюль робіць на-цік на разгортаўнне мерапрыемстваў па пераапрацоўцы прадуктаў с. г.

Сярод агротэхнічных мерапрыемстваў вы-соўвае пашырэнне шматпалёвых севазваро-таў з травасевам, павялічэнне водпуску мінеральных угнаенняў, паляшэнне на-сеннае справы, шляхам арганізацыі насеных таварыстваў і лубінізацыю, якую можна па-шираць ня толькі на лёгкіх глебах, а і на больш цяжкіх, і ня толькі пад зімовыя куль-туры, але і пад ярыну.

Гарбачэўскі. (Райаграном Магілеўская акругі). Адзначаўшы, што праблема аб падвышэнні ўраджайнасці паставлена „з некоторым спазненнем”, прамоўца пераходіць да вызначэння прычын. Яшчэ восеньню, на сесіі ЦВК, тав. Каркін адзначаў, што галоўнае прычына памяншэння прадукцыі зьяўляецца ліквідаванне буйных гаспадарак. „Калектывізацыя, якая прапраблена ў сучасны момант, ня можа покуль што папоўніць ту ю нястачу хлеба, які выкідываўся ў папярэдняі гады буйнымі гаспадаркамі”.

Другая прычына — нястача ўгнаення. Ясна, што колькасць скоту ў нас паменшылася і гной мы ня можам збалансаваць мінеральныі ўгнаеннямі”, з-за недаступных для сялянства і занятымі.

Што тычыцца землеўпрарадкавання, дык прамоўца лічыць, што яно дало адмоўны ёфект, дзякуючы тому, што выконвалася зьдзельна і не даводзілася да гаспадарчага ўпрарадкавання. У выніку, багатыя вёскі, якія выкідвалі да 100.000 пудоў хлеба на рынок, апынуліся амаль самі бяз хлеба.

Акрамя таго, рыначная коньюнктура не спрыяла разъвіццю сельскае гаспадаркі.

Вось асноўныя прычыны, якія прыводзяць да паніжэння ўраджайнасці і натуралізацыі гаспадаркі і адрыву ад рынку.

Сярод мерапрыемстваў па падніжанні ўраджайнасці прамоўца лічыць калектывізацыю, але без „перагібу палкі”, не забываючы і індывідуальнае гаспадаркі.

Для павялічэння рынковасці ў сельскай гаспадарцы больш увагі звязрнуць на арганізацыю збыту прадуктаў.

Сярод агротэхнічных мерапрыемстваў на першое месца высоўвае мінэральны ўгнаення („каб аж склады трашчэлі ад мінеральных угнаенняў”) і лубінізацыю.

Сю бараў (Загадчык Беларускім Аддзяленнем Інстытуту Прыкладнога Батанікі і Новых Культур). Адзначаючы, што разгарнуўшыся спрэчкі трэба звязці, што пытаныні індустрыялізацыі, калектывізацыі сельскае гаспадаркі вырашаны ўрадам і ажыццяўляючы, прамоўца зводзіць усе пытанні да двух: што нам патрэбна — інтэнсіфікацыя сельскае гаспадаркі, ці рацыяналізацыя? Адзначаючы, што ўлада ня можа вызначыць значных сродкаў на забесьпячэнне насельніцтва асноўным капиталам, якіх у сялянства мала для далейшай інтэнсіфікацыі, прамоўца лічыць, што „шлях рацыяналізацыі для нас у сучасны момант звязае найбольш даступным”, тым больш, што дасыледчыя ўстановы маюць шмат дасягненняў, якія без вялікіх затрат даюць значныя вынікі і можуть у $1\frac{1}{2}$ —2 разы падвысіць ураджай.

Па яго падлікам, адна замена насенінага матар'яла чыстасортным дае павялічэнне даходнасці здесяціны ў Нямеччыне па пшаніцы на 60 руб., па жыту на 42 руб., па ячміню на 34 і гароху да 30 руб.; а ў нас, па дадзеных ЗХ Гадовага сортасправлабання, павялічэнне дасягае 40 руб. на здесяціну збожавых культур. Калі перавесьці на ўсю

пасеўную плошчу БССР, дык адно гэта мерапрыемства павялічыць гуртавую прадукцыю на 45—50 мільёнаў рублёў.

Далей прамоўца прачытаў цэлую папулярную лекцыю аб значэнні лубіні і прапануе фарсіравана пашыраць гэтую культуру, асаўліва ў Мазыршчыне, Бабруйшчыне, Гомельшчыне і Меншчыне. Па яго думцы, лубін можна выкарыстоўваць і для папаўнення білковых часткі ў кармавой дачы жывёле.

Пажарскі (Намеснік дырэктара Белсельтрэсту). Адзначаючы, што праблема ўраджайнасці ўсплыла дзякуючы тому, што парушан манэўраны фонд і што экспартная частка зерна пачала выпадаць, прамоўца лічыць, што з пабудовай мночных зернавых саўгасаў і пашырэння калгасаў гэта вайст-ратра адпадзе.

Разьбіраючы фактары, упłyваючыя на высадку ўраджаю, прамоўца высоўвае на першое месца кліматычныя ўмовы, з іх пэрыядычнасцю.

Што тычыцца супярэчнасці, — інтэнсіўная краіна і нізкая ураджаі, — дык гэта тому, што інтэнсіфікацыя ідзе з мэтай выкарыстоўвання вольнае рабочае сілы і паліпшэння бюджету селяніна. Адлюсту мерапрыемствы сацыяльнага падніжання павінны мець пераважнае значэнне. З другога боку, ізы на с.-г. прадукцыю „будуть асноўным регулятарамі у адносінах да разъвіцця сялянскае гаспадаркі”.

Далей прамоўца адзначае, што „індустрыялізацыя сельскае гаспадаркі, павялічэнне жывёлагадоўлі, падвышэнне ўраджайнасці, ня могуць звязаць адпраўным пунктам для падніжання дабраўбы населеніцтва і с.-г. прамысловасці”, таму што ў сэнсе пераапрацоўкі с.-г. прадуктаў, Беларусь не конкурентна-з沽альная. Сабекошт супрытусу, крухмалу, дражджай у нас вышэй, чымся ў іншых частках Саюзу, дзякуючы дарагой сыравіне інтэнсіўнае гаспадаркі.

Бярэзца пад сумленне і пытаныне наявога травасеву, што „па шэрагу гаспадарак няма нікага сэнсу скармліваць дарагіх кармам, дзеля таго, каб атрымаць вельмі нізкую рыначную прадукцыю”.

Што тычыцца калектывізацыі, дык „трэба сказаць, што яна ні на ўраджайнасці, ні на падвышэнні сельскае гаспадаркі не ўпłyvaе і нават на эканоміку наогул не ўпłyvaе ў значайні меры”, дзякуючы нязначайні плошчы іх.

Адносна саўгасаў, прамоўца лічыць іх „Фэрмэнтамі” па ўздыму сялянскіх гаспадарак, і ні ў якім разе не разглядае іх, як фабрыкі хлеба.

Адносна мэліорациі прамоўца лічыць, што „меліоратыўныя працы ня могуць быць фарсіраваны з мэтай „эжыці” аграрнае пералюдненія, якія адчуваеца ў нас, а павінна ісці толькі ў матах „абжыці” і ў матах уцягнення ў гаспадарчы зварот”.

Бахцеяў, Ф. Я. (Дырэктар тарфовае станцыі). Выходзячы з таго, што „ураджай ёсьць рэзультат упływu чалавека на глебу”, прамоўца імкненца звузіць праблему да

вузка-тэхнічнае і не закранае іншых мерапрыемстваў, цалкам завойстрывае пытаннне на торфе. «Можна з адазнасцю сказаць, што Беларусь перажыве пераварот у сельскай гаспадарцы з таго часу, калі торф будзе ўнедраны ў сялянскую гаспадарку». А магнімасцій шмат—Беларусь мае 20% тарфяных балот. Прауда, мясцовага досьледу няма, але па дадзеных дасыльчых станцыі РСФСР можна съмела сказаць, што карысцьць ад ужывання торфу будзе вялікая. Як асноўнае мерапрыемства высоўваецца «аторфованыне» аграноміі, і тады торф пойдзе ў сялянскую гаспадарку.

Сізоў адзначае неабходнасць паглыбленых пытанняў агротэхнічнага парадку і падкрэслыў неабходнасць шчыльнай сувязі з дасыльчымі станцыямі, асабліва калгасаў і саўгасаў.

Волкаў (культуртэхнік НКЗБ) рашуча супяречыць Пажарскаму, што клімат адзырывае пераважную ролю. «У нас мэтэоралёгічныя ўмовы вельмі ўдзячныя», і мы можам дасягаць вялікіх ураджаёў. Трэба звязрнуць вялікую ўвагу на ўгнаенне, і ў першую чаргу на тыя, якія топчам пад ногамі, на мясцовыя руды і торф. «Лезунгам сеньнешняга дню павінна быць—шырочайшая пропаганда выкарыстоўвання торфу ў сельскай гаспадарцы», галоўным чынам, пропускаючы яго праз скоты двор. «У гэтым я ўпэўнен не толькі тэорэтычна, але і на падставе ўласнае практикі», па 4-х гадовай працы ў Гомельскай губерні. Там, у Кліноўскім павеце, сяляне, на падставе ўдалых спроб, поўнасцю перайшлі на тарфавое ўгнаенне па Архангельскаму спосабу. Пачынаеца мопны рух і ў іншых паветах.

Далей т. Волкаў высоўвае вапнаваннне апазданоленых глеб. Глеба вельмі патрабуе вапны, а вапны ў нас колькі хочаш, але на гэта не звязрталі ўвагі.

Асаблівай увагі заслугоўвае мэліорацыя і культура балот, што, будучас заходу, паўднёвага заходу і паўночнага заходу пойдзе, галоўным чынам, праз культуртэхніку і мэліорацыю.

Саўкін, П. С. (Дырэктар Менскага Балотнае Станцыі) у кароткіх рысках адзначыў, што мінеральныя глебы павышанае часткі рэльефу, галоўным чынам, патрабуюць грунтавае запраукі арганічнае масаю, а балотную глебу—патарабуюць мэліорацыі. Галоўную прычыну абніжэння ураджаёў бачыць у тым, што мы «я не ўмееем наўчыць селяніна правідлова падысыці з добрай тэхнікай да сваіх глеб», каб прыстасавацца да кліматичных умоў.

Сыціпера (Менскі акруговы аграном). Спачатку прамоўца спыніўся на чыстае практичных мерапрыемствах, на неабходнасці ўзміненія сідэрэты і ўжывання штуцнага ўгнаення, падкрэсліў неабходнасць пабудовы фасфартнага заводу і аб завозе калійных рускіх солей. Адзначыў неабходнасць вызначэння больш ураджаіных сартоў с.-г. культур і аб упараткованні насенінаводнае справы. У заключэнні прамоўца

рашуча падкрэсліў лёзунг „агранамізацыя аграноміі“, што аграномаў у нас прымушаюць займацца не агранамічнай справай; трэба прыыгваць да адказнасці тых, хто напрапроты выкарыстоўвае агранамічную сілу” і гэта бы адбілася на павялічэнні ўраджаінасці.

Ліот (Загадык аддзелу землеўпаратакавання НКЗБ). Абвясціўшы сябе пэсімістам у справе лячэння сельскай гаспадаркі, прамоўца лічыць, што пачатак уздыму крыве ўраджаінасці пачнется толькі праз 2-4 гады, а рэзкі скачок будзе толькі праз 5-6 год пасля землеўпаратакавання. Па яго думцы, галоўная прычына нізкіх ураджаёў—у землеўпаратакаванні. На 60% тэрыторыя БССР яшчэ не землеўпаратакавана, а ў Беларускіх умовах гэта адзначае ў сярэднім 20-30, а ў некаторых выпадках—80-90 палосак на гаспадарку, раскіданых на 2-3 вярсты; дзе тут быць добраму ураджаю? Заяўкі на землеўпаратакаванне задавальняюцца толькі на 30%. Што ж тычыцца землеўпаратакаваных гаспадарак, дык, дзякуючы перабудове гаспадаркі на новы лад, прадукцыя іх не павялічлілася, а панізілася, і гэта адбілася на агульнай прадукцыі сельскай гаспадаркі. Гэта таму, што няма ўзвіскі ў працы з аграноміяй. Трэба або на 50% скраціць штат землеўпаратакаваціяў, або на 50% павялічыць штат аграномаў, каб аблугоўваць ўсё землеўпаратакаванне сялянства. Далей заставацца ў такім становішчы нельга, бо крывая ўраджаінасці можа і яшчэ спадаць.

Тачыцкі (Асистант НДІ). Адзначыўшы, што хапілаклады рабілі і эканамісты, але эканамічнага аналізу няма, як няма вічога новага ў мерапрыемствах. Усё, што намічаецца, так ці іншай ажыццяўляецца. Па яго думцы эканамічныя прычыны залежаць ад палітычных і таму трэба больш яснасці у зямельнай палітыцы. Адбілася на паніжэнні ўраджаінасці і «ненармальная ўзаемадносіны цэн». Далей прамоўца звязртае ўвагу на неабходнасць вывучэння сельскай гаспадаркі і розных мерапрыемстваў, у першую чаргу вывучай, а потым ажыццяўляй, і абы неабходнасць широкага ажыццяўлення дасягнення ў дасыльчых станцыях і перадавых гаспадарак і раёнаў.

Сувараў у сваёй прамове ўсю проблему разглядае толькі з боку тэхнічнага, як аграном-расылнавод. Пераважную ролю аўдзіць сэлекцыя, у сэнсе выпрацоўкі найбольш прыстасаваных да ўмоў сартоў, якія-б і ў сэнсе экспартным былі найбольш падыходзячымі.

Гарасімаў (Ад с.-г. кааперацыі). На першое месца прамоўца высоўвае пытанніе аб „правільнай пераапрацоўцы і правільнай організацыі збыту малочнае прадукцыі“, з тae прычыны, што ні ў якай меры яшчэ не выкарыстаны ўсе рыначныя мажлівасці. Нават Менск забясьпечвае арганізацію толькі на 40%, а рэшта малака ідзе не арганізаваным шляхам. Адноса колектывізацыі прамоўца кажа, што прыходзіцца дзівіца, чаму яны не памэрлі, бо 10 гадоў на іх не звяз

талі ўвагі. Зараз тэмп упарадкаванняя калгасаў трэба ўзманіць. Адносна землеу́парадкаванняя згодзені з ацэнкаю Лідта, што яно шкодзіць развязвіцьцю гаспадаркі ў першыя гады. Насельніцтва на 5 год ня можа аправіцца пасля такою аперэцыі, часта кідаюць гаспадарку і едуць у Сібір. Што-ж тычыцца павялічэння на 50% аграрсаналю, дык лічыць, што ў час самага землеу́парадкаванняя агрономы амаль зусім не патрэбны. Далей прамоўца лічыцьмагчымым нават скарачэнне агронерсаналю на 25-50%, з-за нестачы сродкаў. Лепш павялічыць колькасць угнаення, а не траціць сродкі на агроному, якія з пустымі рукамі нічога не могуць зрабіць.

Тэльм а. н. Пытанне аб праблеме ўраджайнасці ёсьць прынцыповае і доўгі час будзе стаяць на парадку дню. Справа ў тым, што былая Рәсей, якая на 32% займала міравы рынак сваім хлебам, зараз амаль зусім выйшла з міравога рынку. Каб дасягнуць уздоўжні вытвору хлеба на душу насельніцтва тых краін, якія нават увозяць да сябе хлеб, нам трэба падвоіць наш ураджай. А гэта справа доўгіх гадоў. Далей прамоўца перадходзіць да рэзкае крытыкі даклада Гарэцкага і лічыць, што пытанне паставленае неправідлова. Можна і должна незалежна ад інтэнсіфікацыі с. г. гаварыць аб уздоўжні ўраджайнасці. Па яго думцы чугункі і шосы тут не пры чым. Хлебапрадукт і без іх забясьпечвае селяніну рынак збыту, хая-б і для падвойнага і патройнага ўраджая. Акрамя таго, спажыванье самага насельніцтва і гарадзіцкага жыхарства нізкае, і яно можа забясьпеніць збыт. Яго вынікі: пасколькі матэрыяльныя рэсурсы абмежаваны, мы павінны выходитці з тых мерапрыемстваў, якія, пры найменшы, або пры большай затраце сродкаў, але пры хуткім звароце іх, могуць даць большую эфектыўнасць". Да такіх мерапрыемстваў ён адносіць: 1) сартавое насенне, 2) мінеральнае угнаенне, 3) торф, 4) лубін і 5) агранамізацыя насельніцтва.

Лайкоў М. (Спэцыяліст па аградапамозе НДІ). Адзначыўшы, што ў таго грамадзе прастаўшкі розных спэцыяльнасці цяжка дагаварыцца, таму, што чистыя эканамісты і чистыя тэхнікі разглядаюць праблему аднабакова, прамоўца падкрэслівае аб неабходнасці выпрацоўкі сталае састэмы комплексу мерапрыемстваў. Савецкі агроном, як агент с.-г. палітыкі, павінен злучаць эканоміку з тэхнікай. Далей прамоўца цэлым шэрагам лічбай дэманстраваў, чым зайнамешца савецкі агроном і прыйшоў да выніку, што ў некаторых раёнах агрономы на 60% занімаюцца не плянаваніем, не агранамічнаю працай. Прычына—занадта вялікая дэцентралізацыя. Трэба агроному зрабіць сапраўдным агентам с.-г. палітыкі і даць мажлівасць працаўца па рэарганізацыі гаспадаркі. Пры метадычным ажыццяўленні комплекса мерапрыемстваў (землеу́парадкаванне, калектывізацыя і каапэраванне, с.-г. індустрыялізацыя, машынізацыя, крэдыт, дасягненіі даследчых станций), якія павінны знайсці свой адбітак у арганізацыйным пляне рэарганізу-

емага паселішча, можна спадзявацца, што паставлена праблема будзе вырашана.

Тупяневіч С. (Асыстэнт НДІ). Усю сваю ўвагу прамоўца пераносіць на лёзунг „агрономізація насельніцтва” і лічыць, што на гэта звязаніца мала ўвагі. Трэба ўзманіць папулярызацыю дасягненняў даследчых станций, трэба арганізаваць выданье спэцыяльнае с.-г. літаратуры, трэба праз друг зрабіць селяніна больш адукаваным, і тады шпарчы будуть ажыццяўляцца розныя мерапрыемствы, і мы хутчэй падвысім уражайнасць.

(Складзена па стэнаграфічным запісам прамоўці на дыспуце).

Заключнае слова Г. І. Гарэцкага.

Зрабіўшы заувагі сваім апанэнтам і падкresslіўшы заканамернасць широкасці пастановкі пытання „аб праблеме ўраджайнасці”, дакладчык пераходзіць да падагулівання спрэчак і ўсяе працы дыспуту.

Усе высунутыя ўдзельнікамі факты, упłyваючыя на паніжэнне ўраджайнасці, і мерапрыемствы па падвышэнню яе, дакладчык падзяляе на дзве групы: 1) прыродныя і агротэхнічныя умовы і агротэхнічныя мерапрыемствы; 2) факты эканамічныя і агро-еканамічныя мерапрыемствы.

Да першай групы фактараў адносіць:
а) беднасць глебы Беларусі, б) неспрыяючыя кліматычныя умовы апошніх год, в) беднасць БССР мінеральнымі угнаеннямі, зьяўшчыны азотнага балансу глебы, г) не здавальняючыя способы аднаўлення пладавітасці глебы БССР, д) агронамічная няпісменнасць насельніцтва, е) загружанасць аграрсаналу неагранамічнай працай і г. д.

Да мерапрыемстваў першай групы адносіць:

а) лубінізацыю, б) лубінавае насеннівадзтва, в) мінеральныя угнаені, г) травосеу, д) тарфаванье, е) насеннівадзтва і сэлекцыя, ж) комплекс тэхнічных мерапрыемстваў, звязаных з інтэнсіфікацыяй сельскай гаспадаркі, з) пажніўная культура і уплатненія севазвароты, і) гнаёвае угнаеніе ў камбінацыі з іншымі, к) культура тарфовых глеб, як кропніца гнаёвага угнаення для мінеральных глеб, л) машынізацыя с.-г., лепшая апрацоўка глебы, м) мэліарацыя і культуртэхніка, н) запраўка лёгкіх глеб арганічнай матэрыяй, о) племенная справа, п) баракца са шкоднікамі.

Па думцы дакладчыка большасць пералічаных прычын „маюць свой вядомы ўплыў”, але на ўсе роўназначны і роўнаценны. Асабліва была перааненна мэтэоролёгія. Галоўныя прычыны—беднасць глеб і недахоп мінеральных угнаення.

Мерапрыемствы таксама не раўнаценны, хая ўсе яны могуць упłyваць на ўраджайнасць.

Адзначыўшы, што розныя агротэхнічныя мерапрыемствы будуць розныя ў паасобных раёнах і што іх трэба браць у цэлым ком.

плексе, дакладчык адзначае мерапрыемствы агульна Беларускага значэйня—этэ паши-рэнне ўжываньня мінеральных угнаення і на лёгкіх глебах—зялёнага угнаення.

Па другой групе фактараў—эканамічнага парадку дакладчык вызначае: а) вышнія цэн на с.-г. прадукты і судносіны цэн, б) сацыяльная палітыка (драбленыя гаспадарак і зъмена соцыяльных систэм, складу гаспадарак), в) соцыяльна-эканамічны строй мінулага, г) зыншчэнне буйных гаспадарак і абразка кулацкіх гаспадарак, д) слабая урбанізацыя БССР, слабое развіцьце індустрыі, малая ёмкасць унутраных гарадзкіх рынку БССР, е) нязвязанасць БССР з замежнымі і саюзнымі рынкамі, слабое развіцьце с.-г. прымесловасці, глыбокая натурализация с.-г. БССР, ж) правядзенне землеўпарадкованьня і неземлеўпарадкованьня.

З мерапрыемстваў гэтага групы пералічаче:
а) скарачэнне тэмпу землеўпарадкованьня, б) агранамізацыя землеўпарадкованьня, в) паліпшэнне судносін цэн, г) індустрыялізацыя народнае гаспадаркі, урбанізацыя і развіцьце с.-г. прымесловасці, д) будаўніцтва шляхоў зносін, прыстасаванне шляхоў да перавозу прадуктаў інтэнсіўнае с.-г., аўданыне замежным і саюзным рынкамі, е) калектывізацыя с.-г., ж) агранамізацыя насельніцтва, з) агранамізацыя аграноміі, і) развіцьце с.-г. крэдыта, к) павялічэнне жывёлагадоўлі.

З мерапрыемстваў мешанага парадку пералічайся:

а) рахунковыя запісы ў сялянскіх гаспадарках, б) больш інтэнсіўнае вывучэнне эканомікі сялянскіх гаспадарак, в) узмацненне дасьледчага працы, г) узмацненне працы сялян дасьледыкаў.

Адзначаючы далей нераўнацэннасць фактараў і мерапрыемстваў, дакладчык рашуча адхіле з упłyваючых на ўраджайнасць прычын наступныя: а) зъмену соцыяльна-палітычнага ладу, б) выпадзенне буйных гаспадарак і абразку кулацкіх гаспадарак, в) землеўпарадкованьне.

Дакладчык лічыць, што «панскія і кулацкія буйныя гаспадаркі ў агульнай масе і прадукцыі сялянскіх гаспадарак БССР мелі настолькі малое значэйнне (да 10%), што нават іх поўнае зыншчэнне і запушчэнне іх зямлі пад алогі, не дало бы значнага зыншчэння ўраджаю».

Адноса землеўпарадкованьня, дакладчык лічыць яго «вялікім фактарам с.-г. прагрэсу», што ўжо на 3-ім год землеўпарадкованьня гаспадаркі даюць павялічэнне прадукцыі на 16%. Але трэба дадаць больш агранамічнага хактару нашаму землеўпарадкованню.

Усю крытыку Тэльмана, у якой даводзілася, што ўзыніць вытворчасць сялянскіх гаспадаркі можна праз узыніць спажываньня саміх сялян і што ёмкасць унутранага рынку можна павялічыць праз павялічэнне спажываньня гаражан, дакладчык рашуча адхіле, як народніцкую установу.

З мерапрыемстваў эканамічнага парадку, падумы дакладчыка, на першага мейсца трэба высунуць тыя, якія паменшаюць натурализацию сельскае гаспадаркі.

Сыценаграфічныя запісы заключнага слова А. М. Міхайлава згубіліся, як згубіліся і запісы прамовы Прохараўца.

Пасля дыспуту, па ініцыятыве намесніка Наркома Земляробства А. Адамовіча, при кіраўніцтве сельскае гаспадаркі, было складзена 13 спэцыяльных камісій для дэталёвае, паглыбленае прапрацоўкі пытанняў, звязаных з праблемаю ўраджайнасці і для распрацоўкі сталых мерапрыемстваў для дасягнення пастаўленая мэты. Распрацаўваны матэрыялы звязаныя з грунтам для аграварэння і вырашэння пытання на Ўсебеларускім Агранамічным Зыезьдзе, але і на мясцох усе пытанні патрэбна папярэдне агварварыць і прапрацаўць. Падаваемы матэр'ял звязаны з дапаможнікам у гэтай работе.

М. Л.

Што робіцца зараз у НКЗБ для вырашэння проблемы ўраджайнасці.

I. Наркамземам распрацованы і ўнесены на зацверджанье Савету Народных Камісараў БССР наступныя практы закону і пастанову, у сувязі з мерапрыемствамі па падвышэнню ўраджайнасці і вытворчасці сельскай гаспадаркі БССР¹⁾:

1) Аб мерапрыемствах па падвышэнню ўраджайнасці і вытворчасці сельскай гаспадаркі БССР.

2) Аб мерапрыемствах па ўзмацненню і развіцьцю калгаснага будаўніцтва БССР.

3) Аб уздызеніі авабязковых для землеўкаральніцтва агрекультурных палепшанняў у сельскай гаспадарцы БССР.

4) Аб арганізацыі і ўзмацненні працы агранамічнага персаналу земворгану БССР.

5) Аб падвышэнні пенсіі акруговому і раённаму агранамічнаму і вэтэрынарнаму персаналу земворгану БССР на 1928-29 г.

6) Аб арганізацыі і скрыстанні ўнутрырэспубліканскага каланізацыйнага фонду (аб арганізацыі буйных гаспадарак на асушаных балотах).

7) Аб арганізацыі трактарных калён.

8) Аб іядрабімасці сялянскіх гаспадарак.

II. Створаны і началі працу згодна агульнага пляну НКЗ наступных камісій па распрацоўцы асобых частак праблемы ўраджайнасці і вытворчасці сельскай гаспадаркі ў умовах БССР:

¹⁾ Глядзі ў канцы кніжкі пастаюму.

- 1) Па хімізациі с. г. (мінеральным угна-
єнням, вапнаванню).
 - 2) Па лубінізацыі (сілерацыі).
 - 3) Тарфаванню.
 - 4) Насенаводству.
 - 5) Машынізацыі.
 - 6) Барацьбе з шкоднікамі (ахова расылін).
 - 7) жывёлагадоўлі і племяной справе.
 - 8) Мэліарацыі і культур-тэхніцы.
 - 9) Арганізацыі аграпамоні.
 - 10) Каляктывізацыі ў с. гаспадарцы.
 - 11) С.-г. індустрыялізацыі.
 - 12) Таварызацыі сельскай гаспадаркі.
 - 13) С.-г. крэдытау.
- Вызначаны, але не началі яшчэ працы,
камісіі:
- 14) Па с.-г. асьвеце.
 - 15) пытаннях с.-г. падатку.
 - 16) арганізацыі землеўпарадаканьня.
 - 17) агранамізацыі насельніцтва.

ІІ. Пачата абгаварэнне праблемы і мера-
прыемстваў па падвышэнню ўраджайнасці
і вытворчасці сельскай гаспадаркі на ста-
ронках мясцовага пэрыядычнага друку (у ча-
сопісіх: „Сельская і Лясная Гаспадарка“,—
„Плуг“; у газетах: „Савецкая Беларусь“,—
„Звязда“,—„Беларуская Вёска“,—„Чырвоная
Змена“ і ў акруговых, напрыклад: „Камуніст“
(Бабруйск), „Камуністычны Шлях“ (Ворша).

У абгаварэнне праекту закону аб абавяз-
ковых аграркультурных паляпшэнняў на
старонках „Беларускай Вёсکі“ уцягнуты ся-
ляне, селькоры-аграномы, — зымешчана больш
двух дзесяткаў допісаў з месц.

ІV. Наркамземам складзен і разъяркован
паміж асобнымі аўтарамі - спэциялістамі
Навукова-Дасыледчага Інстытуту, С.-Г. Ака-
дэміі і НКЗ плян выданні навукова- і на-
вукова-папулярнай літаратуры па с.-г., усяго
на 140 друкаваных аркушоў; — выданне гэт-
тай літаратуры па згодзе з НКЗ забясьпеч-
ваецца Белдзяржвыдавецтвам. Сваечасовасць
выдання будзе ў асноўным залежаць ад
аўтараў — ад сваечасовасці выканання імі
принятых тэрмінаў падрыхтоўкі для друку
матерыялаў (брэшур).

V. У перыяд да склікання ўсебеларус-
кага Агранамічнага Зьезду (вызначенага да
склікання на 20-II—1929 г.) — у сінекі—
студзені па акругах склікаючца акруговыя
нарады з удзелам зямельных, агранамічных
працаўнікоў, прадстаўнікоў калгасаў, саў-
гасаў для абгаварэння пытанняў і мера-
прыемстваў па падвышэнню ўраджайнасці.
Наркамземам дадзены дырктывы аб склі-
канні аналагічных нарад як у акругах, гэтак
і ў раёнах.

A. M.

Камісія па ўзыняцьцю ўраджайнасці ў Горках.

Паседжанье Бюро Горацкага аддзялення Сэкцыі Навук. Пра-коў
ад 23/XI-28 г.

Слухалі:

Інформацыя праф. Папова В. В. аб працы
Камісіі па ўзыняцьцю ўраджайнасці.

Пастанавілі:

Заслухашы праект разгарнення працы
на ўзыняцьцю ўраджайнасці, агульны сход
СНП лічыць неабхідным гэтую працу пабу-
даваць на наступных падставах:

- 1) уздел навуковых працаўнікоў павінен
быць добраахвотным,
- 2) праца праводзіцца шляхам арганізацыі
сэкцыі па важнейшым галінам навукова-
дасыледчай працы Акадэміі,
- 3) прызнаць неабхідным арганізаваць на
першы час наступныя сэкцыі:

- 1) па расылінаводству, 2) па жывёлаводз-
ству, 3) па с.-г. мэліарацыі, 4) па земляўпа-

радкаванню, 5) па арганізацыі і эканомії
сел. гаспадаркі, 6) па хэмізациі, 7) па рас-
пашоўджванню с.-г. ведаў,

4) на чале кожнай сэкцыі павінна быць
бюро ў складзе 2—3 асоб, па выбару сэкцыі,

5) праца сэкцый аўдзянаеца агульна-ака-
дэмічнай Камісіі ў складзе: а) старшыня усіх
сэкций, б) 3-х прадстаўнікоў ад Праўлення
Акадэміі, в) 3-х прадстаўнікоў ад студэнцкіх
організацый, г) 2-х прадстаўнікоў ад РВК і
1-го прадстаўніка ад сялянскага Університету,

6) у працу сэкций уцігаючыя студэнты
на тых-же падставах, як і навуков. прац-кі.

Арыгінал падпісан:

Старшыня сходу —

проф. Ф. В. Лунгерсгаўзен.

Секретар Ст. Іваноўскі.

З камандыроўкі ў Мазырскую, Гомельскую, Полацкую і Ві- цебскую акругі.

(Ст. Аховы Расылін).

Селета я была камандырована ў Мазыр-
скую, Гомельскую, Бабруйскую і Магілёв-
скую акругі ў мэтах азнямлення на мяс-
цох з правадзімай працай па асьледаванню
шкоднікаў сельскай гаспадаркі і кантролю
працы абоозаў па барайбце са шкоднікамі
саду і гароду; але, па прыезде ў Гомель, я
атрымала тэлеграму, у якой мне прапанавалася

выехаць у Віцебск для арганізацыі барацьбы
з Тірольскім пашкаджаючай лён.

Такім чынам, я азнаёмілася з працай па
асьледаванню шкоднікаў, якая праводзіцца
у паказаных чатырох акругах часовымі пра-
цаўнікамі спэциялістамі-энтамодэгамі і з
працай аднаго обоза на барацьбе з садо-
гароднімі шкоднікамі ў Віцебскім раёне. У

У Гомельскай акрузе бачыць працу абозаў было немагчымы за адсутнасцю часу (там я была толькі два дні). У Віцебскай акрузе працу абоза ў Сенненскім раёне не бачыла, бо ў той час, калі я мела магчымасць на ведацца туды, праца ўжо скончылася, і толькі ў Віцебску я пазнаёмілася з кіраўніком гэтага абоза і яго, прашай. Трэба адзначыць, што праца па абыследаванню шкоднікаў праводзіцца добра, програма працы хоць і вялікая, але з ёю працаўнікі справядліва. У выніку мы атрымаем добры матар'ял—колькаснага і якаснага складу шкоднікаў розных культур, праўда матар'ял нагляданы ў аднаго году, з якога яшчэ немагчымы рабіць выводы на далейшыя годы. Нагляданыні ж двух-трох год дадуць поўныя малюнак развіцця і рассялення шкоднікаў.

Не зусім добра ўзят пункт у Мазыршчыне Скрыгалава. Усё палі заходзяще надта далёка, шмат часу ідзе на хадзьбу. Лепшым пунктам быў бы саўгас Даращэвічы, які па глебавых умовах не адрозніваецца ад Скрыгалава. У сэнсе культур там больш разнастайнага матарыялу. Падпунктам выбрана м. Нароўля, дзе маеца вялікі сад. Глеба адрозніваецца ад с. Скрыгалава. У Гомельшчыне асноўным пунктам абыследавання зьяўляецца саўгас Верхні Брылі і саўгас Ярэміна. Падпунктам будуць раёны распаўсюджвання садовай суніці і цыбулі.

У Полацкай акрузе асноўны пункт абыследавання—калаг 1-га мая Фралковічы, Вульскага раёну. Падпунктам будуць намечаны Дрысенскі і Лепельскі раёны.

У Віцебскай акрузе пункт абыследавання—Подберезье. Абыследавацелем Знаменскай рабіліся выезды ў Лёзнянскі раён, у месца пашкоджаныя Tipula, у Рудакоўскі сельсавет, Віцебскага раёну.

Паражэнніе шкоднікамі ў гэтым годзе значна. Галоўныя пашкоджаныні ў садзе—зімовая пядзеніцай і пядзеніцай абдзірала кольчатым шоўкапрадам, ліставёрткамі, чэхланоскамі, медзяніцай, ябланявай тлём, ябланявай моляю і ябланявым дўганосікам. Таму што сады ў гэтым годзе амаль што не красавалі, на красаваўшых яблынях паражэнніе ябланявым доўганосікам асабліва значнае.

Суніца значна пашкоджана малінным дўганосікам *Anthonomus rubi* Hbst. У Гомельшчыне адзначана пашкоджаныне садовае суніцы клешчыкам, які выклікае скручванне лісцяў.

З шкоднікаў гароду неабходна адзначыць: капусную бляяйку, гародных блошак бурачную муху, капусную муху, капуснага слоніка, рапсавага цвятаеда, бабакуху.

З паявых шкоднікаў значныя пашкоджаныні гесенскай мухай, азімай мухай, швецкай мухай, коласавай мухай, трывпамі, жытнай съязблявой моляю, драцянікамі, ячменным мінерам, лёну—блошкамі. Наглядаецца значны лёт клічнікавай соўкі і соўкі-гамы па Полацкай і Віцебскай акругах. Значнае

пашкоджаныне лёну, аўсу, ячменю і часткова вікі дўганинкай Tipula sp. па трах раёнах Віцебскай акругі—Лёзнянскаму, Суражскому і Высачанскаму. Чарва Tipula падгрызаючы уночы расліны калія кораню і затасківаючы іх у зямлю, дзе і зъядаючы. Поль, пашкоджанае імі пакрыта значнай колкасцю дзюрачак—ходаў чарвы, з якіх стырчаць канцы сцяблу. Жыве чарва на глыбіні больш дзесяці санціметраў. На чвэрць квадратов. мэтра прыходзіцца 10-30 чарвячкоў. При такай гущыні іх, лён зъедаецца ўесь да-чыста, толькі маса дзюрачак кажа аб tym, што туц было нешта пасеняна. У некаторых мясцох сляяня пасяялі на tym жа месцы лён у другі раз і другі раз ён быў зъедзен. Пашкаджаеща лён на нізкіх на мясцох задзарнелых глебах. На пашчанай глебе пашкоджаныні няма. На другіх культуры чарва Tipula пераходзіць большай часткай з лёну.

Таму што Tipula зъяўляецца новым шкоднікам на паказаных культурах, да гэтага часу яна шкодзіла толькі капусыце і меры барацьбы з ёю не распрацованы, неабходна было паставіць досьледы па барацьбе з ёю. Мною быў паставлены досьледы ў вёсцы Марачы, Веляшкоўскага с.-с. і ў вёсцы Завольша, Чэрніцкага с.-с.. Лёзнянскага раёну, Віцебскай акругі. У в. Марачы быў паставлены досьледы з апырсківанием парыскай зеленьню, джыпсінам, хлорыстым барыем, але досьлед на даўніх вынікаў, т. што пасяля апырсківанием прайшоў дождж. У в. Завольша быў паставлены досьледы з апырсківанием парыскай зеленьню і джыпсінам. За адсутнасцю апыльвання прыходзілася рабіць «уручную». Таму што праз уесь час стаяла даждлівая пагода, вопыты з апырсківанием таксама не далі вынікаў.

Добрая вынікі дало апыльванне парыскай зеленьню з тутуневым пылом. Парыскай зелені 5 проц. і тутуневага пылу 95 проц. Апыльванне гэтым саставам дало 100 проц., гібелі чарвы Tipula. Згібшая чарва застаецца на паверхні зямлі. Зьеўши атручаныя расліны, чарва на можа ужо забрацца ў зямлю і застаецца на паверхні нават і ў дзень, калі яна наогул з зямлі на выходзіць, і тут жа і гіне.

Апыльванне джыпсінам з тутуневым пылом і адным тутуневым пылом съяротнасці чарвы не дало.

Аб выніках досьледаў быў много праз АКРЗА паведамлены раёны. Акрамя гэтага, ў Віцебскай газэце „Заря Запада“ быў нарукован артыкул па гэтаму пытанню.

Цяпер некалькі слоў аб працы абозаў па барацьбе са шкоднікамі саду і гароду. Галоўны недахон у працы абозаў Віцебскай акругі гэта малая падрхтаванасць працаўнікоў. Гэтыя працаўнікі тав. Кружэсінскі і тав. Мэзак студэнты Горацкай Акадэміі, але яны ня ведаюць яшчэ самых галоўных шкоднікаў

саду і гароду, з якім яны павінны змагацца. Неабходна прыняць пад увагу, што па прыкладнай энтамолёгіі ведаў у студэнтаў Горацкай Акадэміі (гэта аказваеца па падставе волыту трох год) амаль што зусім ніяма, і пагэтаму трэба, альбо прасіць Акадэмію арганізаціаць спэцыяльную падрыхтоўку студэнтаў, альбо адмовіцца ад пры-

ніцціца іх на гэту працу, замяніўши іх практыкамі садаводамі, ці студэнтамі тэхнікумаў садова - гародніх, дзе практычна праходзіцца па прыкладнай энтамолёгіі больш.

Інстр. па барацьбе
са шкоднікамі З. Сяргеева-Булаўка

Міжнародны Лясны Кангрэс у Швэціі.

Цэнтральная Лясная Дастьледчая Станцыя БНДІ атрымала ад Цэнтральнай Дастьледчай Станцыі Швэціі запрашэнне прыняць удзел у „Інтэрнацыяналным Кангрэсе Лясных Дастьледчых Станцый“, які мае адбыцца у г. Стакгольме 22—27 ліпеня 1929 г.

За тыдзень перад Кангрэсам і тыдзень пасля Кангрэсу будуць адбывацца экспкурсіі.

Пленум Аддзелу Лясной Гаспадаркі БНДІ, заслу́хавшы даклад аб Кангрэсе, вызначыў афіцыйным прадстаўніком ад ЦЛДС НДІ Загадчыка Станцыі, прафэсара С. П. Мельніка, і другім прадстаўніком — прафэсара В. В. Шкацэлава, і ўхваліў дзівye темы для

дакладаў на Кангрэсе: 1) „Лясная Дастьледчая Справа і першыя яе вынікі ў БССР у сувязі з мясцовымі асаблівасцямі лясной гаспадаркі“ — дакладчык праф. С. П. Мельнік і 2) „Аб надатнасці беларускай сасны (*Pinus silvestris*) да збору жывіцы і да атрымання каніфолі і аб уласцівасцях яе шкіпіпару“ — дакладчык праф. В. В. Шкацэлаў.

Акрамя таго, Пленум выказаў пажаданне, каб экспкурсія, якая вызначалася ўлетку за межы з асобыстамі Станцыі, была прыстасавана да часу Міжнароднага Кангрэсу ў Стакгольме.

Праф. С. П. Мельнік.

П А П Р А Ў К А .

У загалоўку артыкулу Вучонага Агранома Ў. С. Ліневіча (Кн. 6, № 3—4—1928 г.— „Сельская і Лясная Гаспадарка“, ст. 63) надрукавана: „Адлегласць паміж сушыльнымі канавамі на тарфяных глебах для трymання максымальнай ураджайнасці“, а трэба: „Адлегласць паміж асушыльнымі канавамі на тарфяных глебах для атрымання максымальнай ураджайнасці“.

БІБЛІОГРАФІЯ

Вучоны аграном У. С. Ліневіч. Рэнтабельнасць інтэнсіўнай культуры балот па 12-гадовых матар'ялах (1914—1925) Менскай Балотнай Дастьледчай Станцыі з прадмоваю праф. К. С. Фралова. Менск, 1928 г.

Менская Балотная Дастьледчая Станцыя дасягнула ў галіне культуры балот значных поспехаў, якія, бязумоўна, павінны адыграць найважнейшую ролю ў справе ператварэння нашых вялізарных балотных масіваў у культурную сельска-гаспадарчую плошчу. Аднак, да апошняга часу скарыстанье вынікаў дастьледчай працы Станцыі, пры правядзенні шырокіх дзяржаўных мерапрыемстваў па мэліорацыі, натыкаецца на адсутнасць адпаведнага эканамічнага асьвятлення гэтых вынікаў, у прыватнасці цасобных відаў асушки.

Праца У. С. Ліневіча зьяўляеца першай спрабай запоўніць гэты прабел, зрабіць эканамічны падрахунак вынікаў 12 гадовых працы Станцыі і «грунтоўна абаснаваць практичныя мерапрыемствы». Важнасць пытання, іменна з пункту гледжання практичных мерапрыемстваў, патрабуе вельмі ўважлівых адносін да працы, асабліва да тых методолёгічных устаноўках, якія пакладзены ў яе аснову.

Кіежка падзелена на 3 часткі: «першая частка мае апісаныя характеристыкі эканамічна-гастарычных умоў дастьледчай балотнай гаспадаркі на Камароўскім балоце», другая дзе «дэталёвы эканамічны аналіз с.-г. рассялін на торпе» і трэцяя — «разглядае чыстыя прыбытыя і агульную рэнту на мэліораваным тарпяніку і прычыны яе зьяўлення пасля грунтоўнага паліпшэння балота».

У прадмове праф. Фралоў піша: «ня меныш кацітуюнае значэнне гэта праца мае таму, што ў ёй, на наш погляд, ужыты даўкана-правідловы методолёгічны прыём дзеля нахаджэння і вылічэння таго прыросту чыстага прыбытку — мэліорацыйнай рэнты, стварэнне якой і складае галоўны эканамічны інтарэс зямельна-мэліорацыйных паліпшэнняў. Даўкана правідлова аўтар прылічыў да штогодніх затрат вытворчасці ўсе расходы на толькі па зваротнаму і асноўнаму капиталу, з далучэннем сюды, як амортызацыі, так і процэнту на капитал...»¹⁾.

Перш за ўсё,

Ці складае сапраўды стварэнне рэнты «галоўны эканамічны інтарэс зямельна-мэліорац. паліпшэнняў»?

¹⁾ Падкрэслена мною. П. Б.

Не кажучы ўжо аб нашых савецкіх умовах, дзе мэліорацыя, прызваная ў першую чаргу садзейніцаць зымячэнню пераходаў, і ў звязку з цэлым шэрагам іншых асаблівасцей нашай эканомікі, безумоўна, не ставіць сабе мэтай стварэнне рэнты, але нават і ў капіталістычных умовах укладаны капиталу ў мэліорациі, як і наогул у сельскую гаспадарку, могуць рабіцца і робіцца і без разылку на павялічэнне рэнты, калі толькі забясьпечваеца сяродня прыбыль, у якой толькі і зацікаўлен с/г. капиталісты-арандатар, які звычайна фактычна праводзіць мэліорацыю. Гэтым аднак мы не адмаўляеммагчымасці зьяўлення рэнты на мэліорацыйным вчастку наогул.

У звязку з апошнім пасустре задача выяснення прыроды рэнты, якая атрымліваецца на мэліораваным вчастку і ѹкую аўтар, съследам за праф. Фраловым, называе «мэліорацыйнай рэнтай». Справа, аднак, ня ў самым тэрміне, як можа паказацца на першы погляд, а ў тым, што гэтай «мэліорацыйнай рэнце» надаюцца асаблівасці, якія нібы адрозніваюць яе ад тых відаў рэнты, якія маюцца ў вучэнні аўтара ўзнікненіем Маркса, што ні ў якім разе нельга палічыць за правильнае. Не падрахоўчы палірэднінга пытання абмагчымасці існавання рэнты ва ўмовах савецкай пераходнай эканомікі, мы лічым за лепшое разважаць у рамках капиталістычных умоў.

Довадам за асобныя характеристыкі рэнты з мэліораванага вчастку павінны, па думцы аўтара, служыць ніжэйпіданыя меркаванні: такі вчастак «да грунтоўнага паліпшэння рэнты не даваў і даў яе толькі пасля таго, як была ўтворана мэліорацыя». Значыць, рэнта, якая атрымоўваецца на Камароўскім балоце, ня ёсьць першая форма дыферэнцыяльнай рэнты, г. зв. што яна атрымоўваецца не ад натуральнай урадлівасці глебы і не ад просторавага месца палажэння яе ў адносіне да рынку.

Гэта рэнта не зьяўляеца вынікам разной вытворчасці паступовых затрат... і ў рэшце гэта рэнта ня ёсьць вынік інтэнсіфікацыі данага вчастку...²⁾.

²⁾ Цікава, між іншым, што па аўтару „паступовая затраты“ інтэнсіфікацыя неадно і тое-ж.

У такім выпадку рэнта... зьяўлеца на нейкім другім відам рэнты, які адрозніваецца ад усіх вышэйразгледжаных відаў і якая называецца па выразу праф. Н. С. Фралова—мэліорацыйнай рэнтай. І атрымоўваеца яна не таму, што затрачаны капитал у якім бы там ні было відзе, а таму што у выніку выдаўкаў на грунтуючыя паляпшэнне земельнага участку вызываючы да дзеяння тэя прыродныя багацьці вучастка, якія да ўтварэння мэліорацыі не прайдзялі сваё уласцівасці». (стар. 64).

Як вядома, дыфэрэнцыяльная рэнта ёсьць перш за ўсе дадатковая прыбыль, атрыманыне якой абумоўліваеца наяўнасцю таго ці іншага аб'екту нага базісу, у залежнасці ад прыроды якога і адрозніваючы паасобнымі відамі дыферэнцыяльной рэнты. Вось гэтага асновнага базісу, які-б съведчыў аб спэцыфічнасці пашоджання крыніцы рэнты—дадатковай прыбылі па мэліораваным участкам, нельга знайці ў вышэйпададзенай вытрымцы. Канец яе нават вельмі нагадвае фармуліроўку дыфэр. рэнты па урадлівасці, прафады, на зусім удалую. Нажаль, аднак, аўтар прыведзеным і аблежкоўваеца, у выніку з чым мы прымушаны звязацца да першай крыніцы гэтай «тэорыі»—праф. Фралова: «Рента на мелиоративном участке получается от того, что этот участок по своим природным свойствам делается лучше, производительнее, чем другие земельные участки, но эти лучшие свойства, имеющиеся при обычных условиях от природы на мелиоративном участке, созданы по воле хозяйствующего субъекта, который затратил на это труд и капитал; т.е. если и здесь рента образуется не затратой капитала, то затратой капитала создаются условия, которые образуют для данного хозяйства ренту, или повышают ее»¹⁾.

Такім чынам па думкам праф. Фралова, якую трэба думаць падзяляе і аўтар разглядаемай книгі, асаблівасць «мэліорацыйнай рэнты» зьяўлеца тое, што яна ўзынікае як вынік тых умоў, якія не ёснуюць ад прыроды, а утвораючы затратай капитала «по воле хозяйствующего субъекта».

Па-першое, мусім зазначыць, што «воля хозяйствующего субъекта» не заўсёды націравана да павялічэння рэнты, іменна тады, калі гэты «хозяйствующий субъект» не зьяўлеца землёрласцікам і таму не защиштлен у рэнце. З другога боку, калі ён і защиштлен нават у стварэнні ці павялічэнні рэнты з данага вучастку, то і ў гэтым разе «волі» яго і капитала зусім яшчэ на досыць дзеся таго, каб звязалася рэнта, дзеся гэтага трэба, каб даны вучастак быў адпаведнай якасці, якая-б забясьпечвала вышэйшую вытвор-

часць на ім у параўнанні з другімі вучасткамі і тым самым абумоўліва атрыманыне дадатковай прыбылі. І толькі ў тым выпадку, калі гэта дадатковая прыбыль ёсьць вынік асаблівых якасцяў вучастку, яна пераходзіць у рэнту, г.зн. становіща прыбыткам землёрласцініка.

Дадатковая прыбыль можа звязацца і незалежна ад якасці вучастку г.зн. у выніку затрат капитала. Аднак, калі затратай капитала ствараючы ўмоўы, якія даваляюць атрымліваць лішак над сярэднюю прыбыльні, то, відавочна, што «причина добавочной прибыли лежит здесь в самом капитале, в различиях ли величины применяемого капитала, в более ли целесообразном способе его применения,—и если рассматривать дело само по себе, нет никаких препятствий к тому, чтобы весь капитал в известной сфере производства применялся одинаковым способом»²⁾, г.зн., што дадатковая прыбыль, якая атрымліваеца ў выніку выключчна мэтаагоднага способу скрыстаўлення капитала, зьяўлеца часовай дадаткай прыбылью індывідуальнага с.г. капіталістага, які ўжо гэты способ, і яна звычайно не пераходзіць у рэнту, у той час калі гэты выключчны способ наўбывае агульнае распаўсюджаныне.

Між тым рэнта, як спэцыфічны прыбыгак землеўласцініка (мы не закранаем пры гэтым абсалютн. рэнты), заўсёды мае сваёй крыніцай дадатковую прыбыль, якая вызыкае з таго, умоў, якія обектуна належана да данага вучастку.

«Так назыв., прочны мелиорации, которые изменяют физические, отчасти и химические свойства посредством операций, стоящих затраты капитала... почти все сводятся к тому, чтобы определенному участку, почве в определенном ограниченном месте придать такие свойства, которыми другая почва, в другом месте, зачастую совсем близко обладает от природы».

«Но после того, как произведена затрата капитала, земля приносит ренту не потому, что в нее вложен капитал, а потому, что затрата капитала сделана в сфере затрат более производительной по сравнению с прежним временем»³⁾.

Роля мэліорацыі зводзіцца да таго, што яна адсоўвае ў бок той тэхнічны фактар, скажам, збытачнае абвільгачэнне, якое перашкаджае прайяўліцца кампраўднай прыроднай урадлівасці глебы і паколькі гэта зроблена «искусственно-повышенное плодородие земли совпадает с естественным, а потому и определение размера ренты совпадает по своему характеру с определением ренты от земель различного плодородия»³⁾. Т. ч. мы бачым, што Маркс не разынічаў шлучна ўтворанай

¹⁾ Запискі Горецкага С.-Х. Института, стр. 156. Падкрэслена мною. П. Б.

²⁾ Капітал, т. III, ч. II, стр. 149. 1927 г.

³⁾ Там-жа, стар. 231. Падкрэслена мною. П. Б.

³⁾ Там-жа, т. III, ч. II, стар. 173.

урадлівасыці ад прыроднай. Прычына гэтага неразылічэння так і засталася не-разумелай для Фралова і Ліневіча, чаму яны і настойваюць на спецыфічнасці «мэліорац. рэнты».

Іх памылка выцякае з іх мэтафізичнага погляду на глебу, на прыродную урадлівасыці, яны біруць апошнюю, як нешта застыўшае, нярхомае, таму ім і здаецца непасрэднай прычынай зьяўлення дадатковай прыбылі тое, што лягчэй за ўсё можна прымесіць на паверхні эканамічнага зьяўшча, іменна затрату капіталу. Між тым гэта прычына ляжыць глыбей. Прыродная урадлівасыці на ёсьць нешта сталае, яна паставіна развязваецца разам з развиціем агронамічнай науکі і заўсёды прадстаўліне нейкай роўнадзейнічую прыродных уласцівасыцай глебы і ступені развязыўшчыні науکі: «хотя плодородие и является об'ективным свойством почвы, экономически оно все же постоянно предполагает известное отношение, отношение к данному уровню развития земледельческой химии и механики и изменяется вместе с этим уровнем развития. Как при помощи химических средств, так и при помощи механических средств, могут быть устранены препятствия, дававшие столь же плодородные почвы фактически менее плодородными (сюда же относится и дренирование почвы) ... способность земледелия непосредственно использовать природное плодородие почвы — способность, которая различна на различных ступенях развития — представляет такой-же момент так назыв. природного плодородия почвы, как ее химический состав и другие природные свойства»¹⁾. Пададзенага, нам думаеща, даволі, каб уяўіць, што жаданыне прымесіць рэнтэ з мэліраваных вучасткаў нейкі асобныя характеристики зьяўлецца, па меншай меры, бязгрунтоўным.

Нам думаеща, што усвяенне т. Ліневічам гэтай тэорыі праф. Фралова, і тым больш пакладзенне яе ў аснову усяе свае працы, ёсьць толькі вынік някрытычнага падыходу да яе і недастатковай прарапоўкі Марксавай тэорыі рэнты.

Пераходдзім да вылічэння рэнтабельнасці культуры балота. Усе выдаткі на мэліорацыю аўтар падзяляе «на два віды: на вечную мэліорацию, якая існуе вечно і не падлягае амортызацыі, і на мэліорацию, якая подлягае амортызацыі» (стар. 5). Да «вечнай» часткі аўтар адносіць: 1) Досьлед і складаныне проэкту асушкі, 2) Расцяробка і раскарочоўка дзікага балота, 3) Першое ўзворванье дзікага балота, 4) Выкарчоўка пней за пугам пры першым узворваньні і 5) Збыточная праца другога ўзворваньня.

«Выдаткі на вечную мэліорацыю дадаючыца да агульной каштоўнасці тарпия-

ніка непасрэдна і павышаюць каштоўнасць балотнага пляцу на суму роўную капитализаванай рэнце, а значыцца на будзе падлягачь і штогодняму пагашэнню» (стар. 16). Ужо ў самым гэтым довадзе зъміччаецца супяречнасць. Сапраўды, калі выдаткі на «вечны» мэліорацыі дадаючыца да каштоўнасці тарпяніка, то лёгчана, яны-б павінны падвысіць яе роўна на туую суму, якую яны складаюць, між тым сам аўтар кажа (і з ім нельга ў гэтым не згадацца), што цана зямлі падвышваецца на суму, роўную капитализованому прыросту рэнты, які на ў якай залежнасці ад вялічыні гэтага «вечнага» мэліорацыйнага капіталу не стаіць. У прыватнасці, як мы бачылі раней, не абавязковы і самы прырост рэнты пасля мэліорацыі, г. зи, што ў апошнім выпадку не павялічыцца і цана мэліраванага вучастку, ізоў жа, без усякай залежнасці ад таго, затрачаны ці не гэты «вечны» мэліорацыйны капітал.

Справа, аднак, на ў гэтай лёгчайнай памылцы аўтара. Важна тое, што наданыне «вечнасці» часткі мэліорацыйнага капіталу, няправільнае з тэорэтычнага боку, не адпавядае і фактычнай сапраўднасці.

Маркс, які ў розных мясцох шмат уважае ўдзяляе мэліорацыям, ніцце не праводзяць падобнага падзелу затрат на мэліорацыю: «Поземельный капитал столь же невечен, как и всякий иной капитал... Поземельный капитал есть капитал постоянный, но и постоянные капиталы изнашиваются в такой же мере, как и капиталы оборотные... Если бы земельный капитал был вечен, то некоторые области нам представлялись бы совсем в ином виде, чем в действительности; так римская Кампания, Тицилия, Палестина представлялись бы нам в полном блеске своей прежней роскоши. Бывают даже случаи, когда земельный капитал исчезает, хотя земельные улучшения и остаются»¹⁾.

Ни трэба думасць, бязумоўна, што Маркс не прадугледзеў такіх памылэнняў, якія Ліневіч адносіць да «вечных». Ужо ён сам аблежкоўвае «вечнасць» гэтага «вечнай» мэліорацыі толькі тым працягам часу «калі плошча будзе знаходзіцца пад тымі с.-г. утадзялэнімі, для якіх рабілася грунтоўнае памылэнне глебы» (стар. 16). Прайда, гэты давод служыць у яго за, а не супроты «вечнасці».

З другога боку, капиталісты, пускаючы ў вытворчасць капитал, чакае на толькі процэнтаў, а і звароту самога капитала, у яго грошавай форме.

Да гэтага трэба дадаць так зване «мортальнае знашваньне». З цягам часу, дзякуючы росту вытворчасці працы зъманішаецца вартасць самога капитала. Для нашага выпадку гэта азначае, што, укладзаны капитал у «вечны» мэліорацыі, і не амортызуе яго, трэба б было на

¹⁾ К. Маркс. Капітал, т. III, ч. II, стр. 154. Падкрэслена мною. П. Б.

¹⁾ Нишчата філософії, перавод Ульриха, 1905 г., стр. 157.

толькі адмовіца наперад ад магчымасьці звярніць калі небудзь самы капитал, але і прымірыца з тым, што па меры зъмяншэння вартасыці капиталу, дзякуючы моральному знашванню, адпаведна гэтаму зъмяншэнню ён будзе прыносіці і менш процэнту.

Зьевнемес да сатраўднасці. Значная частка сучаснай паходнай плошчы калісьці знаходзілася пад лесам і ў свой час павінна была буць стадыю мэліорациі (раскарчоўка). Аднак, наўрад ці можна знайсці такога гаспадара, які-б да гэтага часу вылічав проц. на затрачаны 100 ці 200 гадоў таму назад капитал, на кожучы ўжо аб тэрмінах больш далёкіх. З другога боку, калі-б у тэй ці іншай мясціне, па тых ці іншых умовах патрэбна-б было адмовіца ад паляводства і зноў займацца лесагадоўляй, то відавочна, што быў «вечнай» мэліорациі страціла-б усякую вартасыць і капиталісты, не амортызаваўшы да гэтага часу сваіго капиталу, страціў-бы ня толькі самы капитал, а на-ват і проц., калі ён яго налічваў.

Беспадстаўнасць вылучэння «вечнай» часткі мэліорацийнага капиталу відавочна.

Ідучы далей, натыкаемся на тэрміналёгію, якую ў кожным разе нельга не прызнаць орыгінальнай. Вось напр., на стар. 24 знаходзім загаловак: «Авансавы капитал, с.-г. раслін на гектар тарпняніка», да яго зноска: «гэты капитал можна назваць і зваротным капиталам» і ў тэксьце: «спынімся на разглядзе авансаванага капиталу альбо на гадавых выдатках». Такім чынам авансавы капитал—зваротны капитал—гадавыя выдаткі. Між тым, агульнавядома, што згодна марксыйскі тэрміналёгія авансаваны капитал, гэта ўесь капитал, які ўступае ў процэс вытворчасці (г. з. уесь асноўны+уесь зваротны), на які вытворчацца прыбыль; зваротным капиталам назыв. тая частка авансаванага к.-лу, якая цалкам пераносіць сваю вартасыць на прадукт у межах аднаго звароту і выдаткі вытворчасці (назв. аўтарам гадавымі)—уся перанесеная на продукт вартасыць, г. зн. амортызаваная частка асноўнага і ўесь зваротны капитал. Такім чынам, аўтар паставіў знак роўнасці паміж трывалым зусім рознымі катэгорыямі. Але цікава, што зъмест гэтай трохлікай катэгорыі не адпавядае ні аднай з іх.

З табл. 19 (стар. 36 і 37) з разыдзелу: «гадавыя выдаткі на гектар...» даведваемся, што сюды ўваходзяць:

I. Выдаткі «на мэліорацию, будынак, нярухомы інвентар» (агулам кожучы на асноўны капитал), склад якіх з дапамогай табл. 4 (стар. 17) расчыфровуем як:

- % пагашэння
- % на бягучыя выдаткі
- % на капитал.

II. Выдаткі на ўгнаенне, насенне, апрацоўка глебы і дагляд за раслінамі, частка агульных выдаткаў.

Усё папярэдните падсумавана пад рубрыкай: «Разам авансаванага капиталу», на які з 8 проц. гадавых вылічан і далучан да папярэдняга

III. «Процант на авансаваны капитал».

Урэшце маём «Усяго выдаткаў».

Такім чынам, сюды ўваходзіць:

- 1) перанесеная вартасыць асноўнага капиталу (Ia),
- 2) уесь зваротны капитал (Ib і II),
- 3) % на капитал, г. зн. частка дадатковай вартасыці ці чыстага прыбыту (Iv і III).

Непасъядоўнасць аўтара выяўляеца і ў тым, што, надаючы харэктар адзінага чыстага прыбыту рэнце (гл. стар. 38, 44), ён не даводзіць, дзе дзяліцца ў яго трэцяція складаная частка чыстага прыбыту—прадпрыемчы прыбытак¹⁾.

Адзначанае зъмяншэнне эканамічных катэгорый робіць невыразнымі і падчас зусім няправильнымі і меркаваныні аўтара наоконч самой рэнтабельнасці. У прыватнасці ён лічыць, што «ні ў якім выпадку нельга лічыць больш рэнтабельнай с.-г. расліні, якая дае большу масу рэнты, ці абсалютную суму чыстага прыбыту...». Крытэрыем дзеля ацэнкі, як усякага мерапрыемства, так і с.-г. раслін, служыць вытворчасць адзінкі затрат ці прайдзівеі высокі нормы рэнты» (стар. 44), і ў другім месцы «крытэрыем дзеля ацэнкі с.-г. прадпрыемства, як і ўсякага іншага прадпрыемства, будзе процэнт на зваротны (авансаваны) капитал, які дае данае прадпрыемства. Процант чыстага прыбыту (рэнты) на асноўны капитал с.-г. прадпрыемства служыць той меркай, да якой прыблігаюць у час затрат асноўных капиталу, калі стаіць пытанне, на колькі-ж будуть карысны гэтыя затраты, інакші кажучы, як будзе высокі процэнт чыстага прыбыту ці рэнты на асноўны капитал; вядома, што ён павінен быць ня нижэй сярэдняй нормы процэнту». (стар. 48). Разабрацца тут вельмі трудна, нават калі мець на ўвазе тых разуменін, якія аўтар укладае ў свае катэгорыі. Справыды: проц. на «зваротны капитал», як мы бачылі раней уваходзіць, як сталая вялічыня, у выдаткі, а тут «служыць крытэрыем дзеля ацэнкі с.-г. прадпрыемства». Дзеля таго, каб былі «карысны» затраты асноўнага капиталу «процант чыстага прыбыту ці рэнты», г. зн. рэзультатуціўнай величыні павінен быць у адношанні да яго (асн. к.-лу) «ня нижэй сярэдняй нормы», тады, як адзін раз процэнт на асноўны капитал па сярэдняй норме таксама ўжо уваходзіць у выдаткі вытворчасці. Па меньшай меры незразумела.

¹⁾ Да рэнты, як гэта ні дзіўна (можа нікія няудалай фармуліроўкі?), але аўтар разглядае гаспадарку Балоты. Станцыі, як «капіталістычнае прадпрыемства» (гл. стар. 45).

Для працоўнай гаспадаркі аўтар бярэ паказчыкамі рэнтабельнасці ўмоўна чысты прыбылак і аплату працоўнага дню. У звязку з апошнім цікава спыніцца на наступным.

Усе культуры падзеляюцца па аплацице працоўнага дня на дзве групы:

1. «Група з высокай аплатай працоўнага дня»: 1) мешанка канюшыны з цімафейкай, 2) капуста, 3) бременск. мешанка траў, 4) авёс, 5) бульба.

2. Група з нізкай аплатай прац. дню: 1) брушка, 2) турнэпс, 3) ячмень, 4) морква, 5) жыта азімае і 6) мешанка вікі з аўсом».

З гэтага разымеркаваньня аўтар робіць наступныя вывады:

«Першую группу расцілі і ў асаблівасці мешанку канюшыны з цімафейкай і авёс можна парыць працоўным гаспадаркам **рэдка заселеных пунктаў**...

Другая группа з пункту погляду аплаты прац. дню наогул ня мае вялікай вартасці і ў прыватнасці азімае жыта і мешанка не заслугоўваюць вялікай увагі з боку працоўных гаспадарак» (стр. 54—падкр. мною. П. Б.).

Наўрад што можна палічыць за сур'ёзнае параду аўтара I группы расцілі, «асабліва мешанкі канюшыны з цімафейкай» гаспадаркам «рэдка заселеных пунктаў» (на пэўна шмат дае з тыхіх пунктаў і лугавое травы хапае), як і заўвагу, што «жыта не заслугоўвае ніякай увагі». Неправільна самое мэханічнае перанясенне эканамічных выніку гаспадаркі з выключна спрыяльчымі рыначнымі ўмовамі, у якіх знаходзіцца Балотная Станцыя на раёны, калі і не «рэдка заселеная», то больш менш адлеглыя ад рынку. У звязку з гэтым паўстает сур'ёзная задача дапаса-

ваньня досьледаў па культуры балот і іх эканамічнай ацэнкі, як і наогул адцукання организацыйных форм гаспадаркі на балоце, да тых конкретных умоў, у якіх праводзіцца фактычна мэліорацыя. На колькі нам вядома, Балотні Станцыя ў апошні час на гэтыя пыльні стала, адчыняючы шэраг сваіх філіалаў на самых балотных масівах.

Падагуляваючы вышэйсказанае, мы ўсё-ж такі ня можам надаць працы Левіча хараектар больш меньш вычэрпівачага дасылдання эканомікі культуры балота і згадацца з аўтарам, што «гэта праца дасыльчы магчымасць грунтоўна абасноўваць практычныя мерапрыемствы ў галіне мэліорацыі і культуры балот» (стар. 6).

Было-б аднак, памылкай адмаўляць кнізе ў некаторай каштоўнасці. У кожным разе яна популярнізуе дасынчэнны Балотнай Станцыі. Некаторое ўяўленне яна дае і аб іх эканоміцы, тым больш, што зьяўліеніца першай спробай іх эканамічнага асвятылення.

Нажаль, нездавальнічае знаміства аўтара з марксіцкай палітычнай экономіяй, захапленне яго тэорыйнага праф. Фларова, а таксама і некаторымі ўласнымі меркаваныні («вечныя» мэліорацыі) паслужылі прычынай таму, што гэтае асвятыленне, напэўна міма волі аўтара, ухілілася ад марксіцкага разумевання пытанняў і таму значна страпіла ў якасці і яскравасці сваіх вынікаў.

Збытак табліц, якія часта паўтараюць адна другую, а часткова выяўляюць толькі тэхніку вымочэння, надзвычайна заграмаджвае працу і зусім не спрыяе лёгкасці чытання.

П. Бранавец.

G. Huffel: «Economie Forestière».

Tom I, Première partie, 342 page, Paris—1910. Tom I, Deuxième partie, 401 p. Paris—1920. Tom II, 502 pages., Paris—1919. Tom III, 517 p. Paris—1926.

(Librairie agricole de la maison rustique—26 rue Jacob, Paris 6-e).

У мінулым годзе скончылася перавыданыне, якое цягнулася 17 гадоў, у значна пераапрацованым і павялічаным выглядзе працы былога суб-дирэктара і прафэсара de l'Ecole nationale, des Eaux et Forêts у Нансі Huffel'я. Професар Huffel выкладаў курс «Лясной эканомії» у вышэйшай лясной школе Францыі і пад гэтым-жа загалоўкам і выдаў сваю вялікую працу. Праца складаецца з 3-х томоў і з'яўляючыся на 1822 старонках.

Адноса загалоўка кнігі професара Huffel'я і зъместа курсу «Лясной эканомії» у французскай школе, патрэбна даць наступныя тлумачэнні. У вышэйшых лясных школах Францыі і Нямеччыны выкладаючы амаль што тыя самыя навуковыя дысцыпліны, што і на нашых лясных факультэтах, але ні ў Францыі, ні ў Нямеччыне няма імкненія

утвараць з кожнага маленькага предмету выкладання асобную катэдру. Таму ў Французскай школе¹⁾ ўсе навуковыя дысцыпліны, якія выкладае адзін і той самы прафесар, звычайна аб'яднаны якой-небудзь агульнай (супольнай) назваў катэдры. Звычайна утрымліваючы найменніні, папершае, маючы пэўную гістарычныя традыцыі ў галіне развіцця даных навуковых дысцыплін, — пад другое, тэрміны найбольш уласцівія данаму языку. Акрамя гэтага, трэба адзначыць, што Вышэйшая Лясная школа у Нансі мае і свае спэцыфічныя асаблівасці. Гэта ня проста лясная, а леса-мэліорацыйная школа, у нашым сэнсе слова Дзякуючы ўсім гэтым ака-

¹⁾ А ў большасці і ў нямецкай школе (аўтар).

лічнасцям, у ёй амаль не ад самага адчынення (школа ўжо існуе 102 гады) існуе катэдра лясное эканоміі, аб'яднаючая прадметы, па нашай тэрмінолёгіі: лясную таксацыю, атаксоўку лесу, лесаўпараткаваньне, лясную статыку, гісторыю лясной гаспадаркі, лясную палітыку і лясную статыстыку.

Кнігі прафэсара Huffel'я пад загалоўкам — Лясная Эканомія — і ўяўляюць зъмест усіх гэтых дысцыплін, якія ён у свой час выкладаў.

Першая частка I тому разглядае вучэнне аб карысці, якое дають лясы, аб лясной уласнасці і аб лясным законадаўствіве (L'Utilité des Forêts.—Prodriété et législation forestières).

Дэль трэці другой часткі I-га тому прысьвечаны ізноў-жа пытанню аб уласнасці на лес і лясному законадаўству (310 стар. з 457). Астатнія-ж трэцяя частка другой кнігі першага тому прызначана лясной політыцы (Politique forestière)—98 стар. і лясной статыстыцы (La France forestière, statistiques)—астатніх 49 старонак.

Вучэнне аб уласнасці на лес і лясное законадаўства ўкладзены ў гістарычным пададку: да фэодальнага перыоду і пасля фэодальнага перыоду, у навейшы час. Дзеля таго, што ў шмат якіх пунктах аўтар адначасова датыкаеца стану уласнасці на лес і ляснога законадаўства ў сучасны момант і ў некаторых іншых Эўропейскіх дзяржавах, то матэрыйл на гісторыі ўладання лясамі і ляснога законадаўства вышаў досьць вялікі і даволі поўны. У гэтым гістарычнай цікавасці данай часці кнігі.

Лясная політыка ў ўзроўні кнізе складаецца з наступных 4-х раздзелau: 1) лясы і інтарэсы грамадзянства, 2) рэжым лясной гаспадаркі і ахова інтарэсаў будучых пакаленняў, 3) местная палітыка і 4) налогавая палітыка на лес і яго прадукты.

Лясная статыстыка ва ўсіх мажлівых выпадках прыведзена пасъляваенная, хоць шмат усё-ж і старых дадзеных.

У асобным раздзеле прыведзена статыстыка лясоў і лясной гаспадаркі Эўропейскай Францыі: асобна—лясная статыстыка па Эльзас-Лётэрнгіі, асобна—для ўсіх калёній Францыі і ў апошнім раздзеле зроблен кароткі нарыс лясной статыстыкі па другіх дзяржавах Эўропы, Азіі, Амерыкі, Афрыкі і Аўстраліі.

Проф. А. А. Калантар і А. В. Озеров. Белорусский скот. Па данным экспедиціі па дасьледванью б. Гомельской губ. Выд. „Новая деревня“, 174 стар., ц. 1 р. 50 кап. Тыраж 1000 экзэмпляраў.

Толькі што выпушчаная кніга пад агульнай рэдакцыяй праф. А. А. Калантара прадстаўляе вельмі значную цікавасць для Беларусі і яна павінна быць з найбольшай паднімтаванай вывучана ўсімі спэцыялістамі ў галіне жывёлаводства ў БССР.

Яшчэ ў 1923 годзе было прыступлена для дасьледвання беларускага скоту

Пасыя Вэрсалскага дагавору¹⁾ Эўропейская Францыя мае ў сваіх межах 10.326.533 гектары лясной плошчы, што складае 19,45 проц. лясістасці. Процэнт па асобных дэпартаментах зъмяненіца вельмі значна. Найбольш лясістымі дэпартаментамі зъяўляюцца Landes—55,4 проц., Var—49,5 проц., Girond—46,2 проц. Найменш лясістымі: Manche—3,2 проц. і Seine—3,7 проц. Па роду ўладання плошча лясоў мэтраполіі Францыі падзяляецца так: 12,1 проц. зъяўляючыся дзяржаўнымі, 22,4 проц. — національнымі і 65,5 проц. лясоў належаць прыватным уласнікам.

Па сваіх калёніях Францыя мае каля 124.000.000 гектараў лесу ў Афрыцы, каля 10.000.000 г. у Амерыцы, каля 25.000.000 г. у Азіі.

Калі акругліць лік лясоў Францыі ў Эўропе да 10 мільёнаў, то атрымоўваецца, згодна з дадзенымі праф. Huffel'я, што разам па сваімі калёніямі, Францыя мае 169 мільёнаў гектараў лесу, што складае 9 проц. плошчы ад ўсіх лясоў зямной кулі. Плошчу-ж ўсіх лясоў зямной кулі праф. Huffel улічвае прыблізна каля 1.856 мільёнаў гектараў, з якіх на Эўропу припадае 306,4 мільёнаў, Азію—390м., Афрыку—220 м., Амерыку—846 м. і ў Аўстраліі—94 м. «Сучасная залюдненасць зямной кулі улічваеца прыблізна 1.800.000.000 чалавек, значыцца на 1-го жыхара зямлі прыпадае ў сярэднім крыху больш аднаго гектару лесу”—канчае сваю лясную статыстыку Huffel.

Том II-гі зъмяншае вучэнне аб дрэваабмеры, вучэнне аб прыросце і вучэнне аб атаксоўцы лесу (Dendrométrie.—La formation du produit forestier.—Estimations et Expertises).

Том III-ці цалкам прызначаны пытанням лесаўстроіства: папярэдняя работы пры лесаўстроістве, даўнейшыя методы лесаўстроіства, сучасныя методы лесаўстроіства, парадак неабходных (канечных) пры лесаўстроістве работ. (Notions préliminaires à l'aménagement.—Les méthodes forestières d'autrefois.—L'aménagement des forêts, les méthodes actuelles. Les travaux essentiels de l'aménagement).

Праф. С. Мельнік.

25/XI—1927 г.
Парыж.

НКЗ РСФСР і б. Гомельскім земельным аддзелам. Дасьледванне пад кіраўніцтвам праф. Калантара і выкладчыка Цымравеўскай С.-Г. Акадэміі Озерава рабілася агрономамі, скончыўшымі Цім. С.-Г. Акадэмію, а таксама спэцыялістамі зоотэкнікамі Гомельскага ГЗУ.

¹⁾ Г. зн. пасъля 19 чэрвеня 1919 году.

Праграма дасьледваныя, а таксама мэта дасьледваныя была ў выяўленыні наступных пытаньняў:

1) Выяўленыне раёну з боку жывёлаводства, 2) натуральны ўмовы раёну ў кармовых адносінах, 3) характар мясцовага жывёлаводства, 4) спробы падбору і палепшаныя мясцове рагатае жывёлы і атрыманыя вынікі, 5) мерапрыемствы да масавага палепшаныя мясцовага скоту з фіксаций пераважаючага тыпу і падвышэнія прадукцыйнасці яго, 6) выяўленыне пнёздаў мятаизаванага скоту і 7) як вынік усіго вывучэння—выяўленне значэння жывёлаводства ў губэрні.

Як відаць з кароткага паказаныя праграмы дасьледваныя, яна шырока абхапляла ўсе бакі мясцовага жывёлаводства і павінна была дасць значныя вынікі. Як аказаўца, экспедыцыя дасьледавала 84.663 галавы скоту, з ліку якіх аказаўся 73.195 галоў мясцовага скоту і толькі 11.468 галоў з адзнакамі чужаземнага ўльзу, пераважна сымэнгальскага, галіндэрскага і швядзкага скоту. Жывая вага дасьледванага скоту вага ёнага ад 200 да 417 кг. (ад 12 да 25 п.), у сярэднім жа 267—300 кіл. (16—18 п.). Дасьледваныне адбывалася ў паветах: Быхаўскім, Клінцаўскім, Новазыбкаўскім, Клімавіцкім, Магілеўскім, Гомельскім, Чэрыкаўскім, Рогачоўскім, Старобінскім і Рэчыцкім; з гэтых паветаў найменшы процэнт мятаизаванага скоту назіраўся ў Быхаўскім (1,5 проц.) і Клінцаўскім (5 проц.) паветах; наибольшы ж—у Старобінскім (20,7 проц.) і Рэчыцкім (25 %). Сярод мясцовага скоту пераважалі адценныя чырвонай масыци ад 65,7 да 79,7 %, адценныя чорнай і чорнастракатай масыци ад 13,2 % да 29,4 %.

Дасьледаваныне з асаблівай вочавіднасцю выявіла, што ўтрыманыя, а таксама зімовы і летні пракорм скоту амаль ва ўсіх паветах нездавальняючы і больш чым нездавальняючы, амаль усюды пераважае так званае «негнойнае» жывёлаводства, у суязі з чым энаходзіцца і слабая малочная прадукцыйнасць скоту. Але, піша Озероў, «на асноўным фоне малаўдойлівага, утрымоўваемага галоўным чынам на саломе, мясцовага скоту, які дае з новацёлу ўсяго 2—3 кіл. малака, а на 4—5 мес. толькі 1,2—1,6 кіл. у дзень, можна спаткаць даволі часта пры летніх умовах утрыманыя (у саўгасах і камлісах, у хутаран, жыхароў містечак) паразаўнауча добрыя ўдоі, асабліва ў мятысных кароў. Тая-ж простая мятысная карова, апінуўшыся ў больш лепшых умовах утрыманыя, на

толькі здавальняюча раздойваецца, давочы 6—8 і нават 12 кіл. у дзень з навацёлу, але і канковасць яе пры добрым харчаваныі моцна змяняеца: яна набывае акругльныя формы, мускулатура яе становіцца больш пышнай, пад скурай (і ў сярэдзіне) адкладаецца тлушч... Нагоул, як канчаюць сваю кнігу дасьледыкі, «дасьледваныне паказала, што мясцовы чырвоны і «буры» беларускі скот, хоць і адрозніваецца сваёю прымітывнасцю, тым не менш выяўляе вялікую чуласць да палепшаныя ў сэнсе ўдойлівасці і нават мяснасці, паддаючы у добрыя ўмовы корму і ўтрыманыя. Аб гэтым сведчыць: наяўнасць добрай удойлівасці мясцовых кароў у хутаран і жыхароў містечак, спробы з «бурымі» скотам Новазыбкаўскай дасьледчай станцыі і добрыя вынікі ўзорнага кармлення, якое ўстанаўлялася ў розных селіщах у мінулым. Вельмі важнай перавагай мясцовага скоту з'яўляеца таксама яго выносливасць і дастасаванасць да мясцовых умоў. Дзеля гэтага пасыпховыя вынікі палепшаныя мясцовага скоту трэба лічыць у поўнай меры забясьпечанымі, калі будзе праводзіцца плянамерна ў гэткім напрамку зоотэхнічная пракца».

Мы прывялі некаторыя вытрымкі з дайнай кнігі, выяўляючыя вынікі дасьледваныя, але можем сказаць, што з'ямет кнігі без параўнання шырэйши, абхапляючы амаль усе бакі «стану сельскай гаспадаркі» адзначанай мясцовасці і паказваючы, хоць і ў кароткіх рысах, на галоўныя павальнія хваробы скоту, а таксама на запатрабаваныя насельніцтва палепшаныя скоту».

Наогул, даная кніга з'яўляеца вельмі каштоўным укладам у бедную зоотэхнічную літаратуру па розных галінах жывёлаводства ў БССР. Яна павінна быць вывучана з магчымай паўнотай усімі зоотэхнічнымі і вэтэрынарными організацыямі Беларусі з мэтай далейшага вывучэння беларускага скоту ў тых частках Беларусі, якія не зачэплены дасьледаваныем.

На заканчэніне дазволім сабе выка-
заныя пашкадаваныне, што кніга не ілю-
стравана, хоць бы наяўнымі малюнкамі
(фатаграфіямі) тышаў беларускага скоту
б. Гомельскай губ. Разам з тым пасып-
шае зацікавіць усіх спэцыялістых дайнай
больш чым цікавай кнігай, якая можа
быць пікавай нават і для не спэцыялі-
стаў, бо праведзенне дасьледваныне вы-
ходзіць з рамак вузкай спэцыяльнасці.

Праф. А. Макарэўскі.

Мерапрыёмствы да павялічэння ўраджайнасці і вытворчасці сельская гаспадаркі БССР.

Пастанова Савету Народных Камісараў БССР.

Каб павялічыць ураджайнасць і вытворчасць сельской гаспадаркі БССР у кірунку соцыялістычнай рэканструкцыі праз паширавенне тэмпу калектывізацыі і вытворчага каапэраванья сялянскіх гаспадараў, паширэныне сеткі вялікіх дзяржаўных гаспадараў на базе індустрыялізацыі ўсёе народнае гаспадаркі БССР з адначасовым узмацненнем тэмпу вытворчасці паасобных сялянскіх гаспадараў, Савет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

I. Паставіць як задачу—да канца пяцігодзьдзя павялічыць ураджайнасць у параўнанні з цяперашнімі ўраджаямі асноўных зернавых культур на 35 проц., а ў савецкіх і калектыўных гаспадарках на 50-60 проц., лёну і канапель на 40 проц. і іншых ня менш як на 20 проц.

II. Лічачы, што першым фактарам уздыму ўраджайнасці і вытворчасці сельской гаспадаркі зьяўляецца ўзмацненне калектывізацыі і вытворчага каапэраванья сялянства, даручыць Народнаму Камісарыту Земляробства і Дзяржаўнай Плянавай Камісіі ў пэрспэктыўным пляне прадугледзіць мерапрыёмствы, якія забяспечаць ма-ксимальнае разгортванне калектывізацыі і каапэраванья і ўжыць заходы да таго, каб было праведзена вытворчае каапэраванне 75 проц. сялянскіх двароў.

III. Лічачы, што другім фактарам уздыму вытворчасці сельской гаспадаркі, а таксама фактарам вырашэння праблемы аграрнай пера-населенасці павінна зьявіцца мэліарацыйне забалочаных зямель—павялічыць тэмп мэліарацыі і забяспечыць большае арганізацыйнае кіраванне мэліарацыі ў такім кірунку, каб мэліарацыя зьявілася фактарам узмацнення сацыялістычнага сэктару і арганізоўваць на мэліарацыйных плошчах вялікія савецкія і калектыўныя гаспадаркі.

IV. Скончыць у асноўным земляўпарадкаванне зямельнай плошчы БССР да канца 1932-33 г.

V. Правесці ў пяцігодзьдзе, пачынаючы з 1928-29 году, наступныя практычныя мерапрыёмствы, беспасрэдна накіраваныя на павялічэнне ўраджайнасці і вытворчасці сельской гаспадаркі БССР:

A. У Галіне забяспечальне ўгнаеніем.

1. У сувязі з пераважным значэннем мінеральнага і зялёнатага ўгнаенія ў справе павялічэння ўраджайнасці ва ўмовах БССР, якая мае вялікія плошчы пясчаных глеб і незабяспечана ўгнаеніем ад жывёлы, ужыць наступныя мерапрыёмствы:

а) павялічыць у 1928-29 г. пасеў лубіну на 100 проц. супроць мінуслага году; давесці плошчу пад лубінам на зялёнае ўгнаеніе ў пяцігодзьдзе да 500000 гектараў; забяспечыць насельніцтва доўгатэрміновым крэдытам на куплю насеўнія лубіну;

б) Вышэйшаму Савету Народнай Гаспадаркі неадкладна распачаць будаваньне аднаго фасфарытнага і аднаго касьцяного завodu з такім разылікам, каб вясною 1930 г. яны маглі выпушчаць у год фасфарытнай муکі каля 1000000 пуд. касьцяной муکі каля 600000 пуд.;

в) каб больш скарыстоўваць попел, на ўгнаеніне, даручыць Вышэйшаму Савету Народнай Гаспадаркі і Народнаму Камісарыяту Земляробства арганізаваць ва ўсіх прадпрыёмствах, у якіх ёсьць дрыўняны попел, як адкіды, систэматычны збор, захаваньне і перадачу попелу дармова ў распараджэніне зямельных органаў і ўвесыці ў сельскіх мясцовасцях збор попелу;

г) распачаць з гэтага году вапнаваньне з такім разылікам, каб да канца пяцігодзідзя мець завапнаваную плошчу на мениш як 500000 гэк.;

д) даручыць Белсельсаюзу арганізаваць здабываньне вапны для ўгнаенія ў такой колькасці, якая забясьпечыла-б поўную патрэбнасць вызначанага тэмпу вапнаванія;

е) правесыці вапнаваньне глебы ў 1928-29 г. у першую чаргу ў савецкіх і калектыўных гаспадарках і гаспадарках сялян-даследчыкаў, усяго на плошчы 5000 гэк., устанавішы ільготную прадажную цану на вапну і вызначыць спэцыяльныя сродкі на параўнаньне розніцы паміж сабекоштам вырабленай вапны і прадажнаю цаною;

ж) разгарнуць мерапрыёмы для ўжываньня торпу на ўгнаеніне, для чаго пабудаваць вялікі мэханізаваны завод для вырабу торпавай падсыцілкі з гадовым вырабам 200000 пуд. і на працягу бліжэйшых 2-х гадоў утварыць па лініі кааперацыі 25 саматужных торпа-падсыцілчных заводаў. Будаваньне мэханізаванага завodu пачаць у 1928-29 г.;

з) арганізаваць працу для здабываньня і ўжываньня торпу на ўгнаеніне ў першую чаргу ў савецкіх і калектыўных гаспадарках і пасёлках, уцягнуўши ў гэту справу торпавыя і мэліарацыйныя таварысты. Адначасова ў гэтых гаспадарках пашырыць закладку паказальных вучасткаў з ужываньнем торпу на ўгнаеніне і падсыцілку;

і) для ўзмацненія ўсяе працы для арганізацыі торпаванія ў сельскай гаспадарцы, а таксама і для абслугоўвання мэліарацыйных таварыстваў, арганізаваць пры Народным Камісарыяце Земляробства з гэтага году мэліарацыйна-торпавае бюро;

к) Геалёгічны Інстытут і Навукова-Дасьледчы Інстытут павінны вывучыць месца заляганьня агранамічных руд, а таксама вывучыць пытаньне аб магчымасці скарыстаньня, як ўгнаеніе, розных фабричных адкідаў.

Б. У галіне насеннаводзтва.

2. Разгарнуць мерапрыёмы па насеннаводзтву з такім разылікам, каб да канца пяцігодзідзя мець пад гатунковымі і палепшанымі пасевамі ўсю пасеўную плошчу асноўных культур (жыта, аўса, ячменю, бульбы, лёну і інш.), для чаго:

а) распачаць з 1928-29 году ўтварэніе натуральнага дзяржаўнага гатунковага фонду ў 300 тысяч пудоў з тым, каб да канца пяцігодзідзя давесьці яго на мениш як да 200000 п., пераважна насенія асноўных культур;

У вага: Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства, Народнаму Камісарыяту Фінансаў, Белсельсаюзу і Белсельбанку на працягу месяца распрацаваць і падаць на разгляд у Эканамічную Нараду палажэніе аб утварэні дзяржаўнага насеннага фонду і яго фінансаваніі.

б) забараніць скарыстоўца гатунковае насеньне збожжа і клубня-плодоў на спажывецкія і прамысловыя патрэбы;

в) павялічыць рэпрадукцыйныя плошчы гатунковых пасеву;

г) з 1928-29 году распачаць замену звычайнага насеннага фонду камітэтаў сялянскай узаемадапамогі на гатунковы з такім разылкам, каб да 1932-33 г. цалкам замяніць звычайны фонд на гатунковы і палепшаны;

д) з вясны 1929 г. забясьпечыць закладку ў кожнай калектыўнай гаспадарцы вучастка пад гатунковым і палепшаным пасевамі і пашырэнныя закладкі паказальных вучасткаў гатунковым пасевамі ў пасёлках і земляў парадкаваных вёсках;

е) каб стымуляваць пасеў гатунковым і палепшаным насеньнем, устанавіць прэміі і льготаваньне для асобных гаспадарак пасёлкаў, вёсак, якія першымі пераходзяць да гатунковых пасеву;

Увага: Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства, Народнаму Камісарыяту Фінансаў, Белсельсаюзу і Белсельбанку на працягу месяца распрацаваць і падаць у Эканамічную Нараду палажэнныя аб парадку ўтварэння фонду льготавання і аб парадку яго скарыстання.

ж) пашырыць сетку насеннаводнай каапэрацыі з такім разылкам, каб яна магла скарыстаць тое гатунковае насеньне, якое будзе давацца савецкім і калектыўнымі гаспадаркамі для пашырэння сярод насельніцтва. У калектыўных і савецкіх гаспадарках і пасёлках, якія засяваюць поле гатунковым насеньнем, ужываць пераважна мэтад неперарыўнага засеву;

з) каб пашырыць пасеў пад лубінам на насеньне, даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства арганізаваць дзяржаўныя рассаднікі для выращвання насеньня лубіну, давёўшы ў савецкіх гаспадарках агульную плошчу пад насеньнем лубіну на працягу трох бліжэйших гадоў да 3000 гект.;

і) правесыці належныя мерапрыёмствы для пашырэння лубінавага насеннаводства ў калектыўных гаспадарках і насеннаводнай каапэрацыі, давёўшы ў гэтых гаспадарках да 1933 г. палашчу пад насельнікамі лубіну да 120000 гект.;

к) ужыць заходы да пашырэння насеннаводства канюшыны і кораньплодаў, каб можна было цалкам забясьпечваць патрэбы з мясцовай прадукцыі;

л) пачынаючы з 1928-29 году павялічыць асыгнаваныні на разгортаўнне мерапрыёмстваў для будавання і аbstаявання элекцыйных аддзелаў усіх даследчых станций, кантрольна-насенных станций, насеннаводнай каапэрацыі і на арганізацыю натуральнага дзяржаўнага гатунковага фонду.

3. На працягу трох гадоў увесыці абавязковую ачыстку ўсяго насеньня, для чаго пашырыць сетку зернаачышчальных пунктаў зямельных органаў у сельска-гаспадарчай каапэрацыі і ўтварыць у кожнай савецкай і калектыўнай гаспадарцы зернаачышчальны пункт, а таксама ўвесыці набываныне трывераў дзяржаўнымі млынамі і устанавіць ільготныя ўмовы продажу трывераў і зернаачышчальных машын цэлым зямельным грамадам і пасёлкам.

B. У галіне забясьпечання машынамі.

4. Каб павялічыць забясьпечаныне сельскай гаспадаркі машынамі і больш поўна іх скарыстоўца:

а) прадугледзіць у бліжэйшым пяцігодзьдзі павялічэныне завозу трактараў, спэцыяльных прыцэпных прылад да іх, спэцыяльнага луга-

зога інвэнтару і машын для мэханізацыі мэліарацыйных культур-тэхнічных работ, а ў 1928-29 г. забясьпечыць завоз 155 трактараў з прыцепнымі прыладамі;

б) паставіць задачу ў бліжэйшыя тро гады ліквідаваць ужыванье сох у тых мясцовасцях, дзе саха яшчэ зьяўляецца галоўнаю ворнаю прыладаю, праз арганізацыю забясьпечаньня насельніцтва плугамі на ільготных умовах;

в) даручыць стандартнаму камітэту пры Эканамічнай Нарадзе да канца 1928-29 г. устанавіць стандартны асартымэнт машын і прылад, у дапасаваныні да ўмоў і запатрабаваныні сельскай гаспадаркі БССР і асобных райёнаў яе;

г) даручыць Вышэйшаму Савету Народнае Гаспадаркі разам з Народным Камісарыятам Земляробства і Белсельсаюзам распрацаўваць і падаць на зацьверджаныне СНК БССР на працягу трох месяцаў праект практычных мерапрыёмстваў для палепшаньня якасці, патаненія сабекошту сельска-гаспадарчых машын і прыладаў, што вырабляюцца на прадпрыёмствах ВСНГ БССР, і пашырэння вырабу дэфіцитных машын (сячкарні, арфы і інш.);

д) даручыць Белсельсаюзу, Белкалгассаюзу і Народнаму Камісарыяту Земляробства пашырыць практычныя мерапрыёмства для арганізацыі аграмаджанага машынакарыстання ў пасялковых таварыствах, адначасова пашырыць сетку машынных таварыстваў, асабліва ў больш адлеглых райёнах;

е) каб больш поўна скарыстоўваць трактары, арганізаваць ужыванье іх ня толькі для араньня, але і для іншых работ, адначасова спыніць распыленьне трактараў па райёнах і распачаць арганізацыю трактарных калён і трактарных станцый.

Г. У галіне ільнаводзтва і канопляводзтва.

5. Для разъвіцця ільнаводзтва і канопляводзтва:

а) давесці ачыстку лёну на працягу трох гадоў да 100 проц. усяго насенія, для чаго пашырыць лік лёна-насенных ачышчальных пунктаў;

б) пашырыць пасеў лёну на ўсіх савецкіх і калектыўных гаспадарках ільнаводных райёнаў, а таксама і ў тых гаспадарках, у якіх паводле глебавых кліматычных умоў можна займацца ільнаводзтвам, пры гэтым вылучыць тро савецкія гаспадаркі для рэарганізацыі іх з 1928-29 г. у спэцыяльна-паказальныя ільнаводныя гаспадаркі;

в) пачынаючы з 1928-29 г. павялічыць колькасць агранамічнага і спэцыяльнага персаналу для тэхнічных культур з таким разылікам, каб забясьпечыць належным тэхнічным абслугоўваннем усе агрывкультурныя мерапрыёмства ільнаводных райёнаў па лініі зямельных органаў, а таксама і сельска-гаспадарчай каапэрациі;

г) ільготы па сельска-гаспадарчым падатку па тэхнічных культурах праводаць галоўным чынам у райёнах прамысловага і напаў-прамысловага ільнаводзтва і канопляводзтва;

д) даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства правесці, пачынаючы з 1928-29 году, практычныя мерапрыёмства для ўвядзенія пасеваў канапель, а дзе можна і лёну на плошчах асушаных балот з таким разылікам, каб давесці пасеў пад гэтымі культурамі на балотах да канца пяцігодзьдзя да 10000 гект.

6. Запрапанаваць Народнаму Камісарыяту Земляробства падаць на працягу двух тыдняў у СНК спэцыяльны даклад аб правядзені

земляўпарадкаваньня ў ільнаводных районах і канкрэтныя пропановы для гаспадарчага ўпарадкаваньня гэтых району.

D. У справе арганізацыі аховы расылін.

7. Правесці ў справе арганізацыі аховы расылін наступныя меры-прыёмы:

а) на працягу бліжэйшых двух гадоў увесці ў акруговыя зямельныя аддзелы ўсіх акруг пасады спэцыялістаў-інструктароў для змаганьня з шкоднікамі і павялічваць гэтыя штаты на першыяд правядзення змаганьня з шкоднікамі, з такім разылікам, каб забясьпечыць спэцыяльную тэхнічную дапамогу мерапрыёмы для змаганьня з шкоднікамі ва ўсіх районах;

б) павялічыць у 1928-29 г. крэдыты з дзяржаўнага і мясцовага бюджetu на закупку апрыскавальнікаў, апылковальнікаў, машын для змаганьня з шкоднікамі і фунгі-інсекцысаў для пратручваньня насенін;

в) арганізаваць у 1928-29 г. 4 стацыянарных пункты для нагляданьня над шкоднікамі ў акругах, дзе 1927-28 г. правадзілася абслыедванье шкоднікаў, арганізаваць сетку карэспандэнтаў-сялян для нагляданьня за зьяўленынем і разывіццём шкоднікаў, уцягнуўшы ў гэту працу ў першую чаргу сялян-даследчыкаў;

г) узмацніць работу для ўцягненія сялянства ў працу змаганьня з шкоднікамі, прычым, калі будуць масавыя напады шкоднікаў у сельскай гаспадарцы, прыцягваць насельніцтва для змаганьня з імі ў парадку працоўнай павіннасці (З. З. БССР за 1928 г. № 12, арт. 97);

д) каб змагацца з грыбнымі хваробамі пасеваў, ужыць заходы да пратручваньня насенін з такім разылікам, каб да канца пяцігодзьдзя забясьпечыць пратручванье насенін.

E. У галіне садоўніцтва і гародніцтва.

8. Для разывіцця садоўніцтва і гародніцтва:

а) у акругах з разывітым садоўніцтвам і гародніцтвам вылучыць 6 савецкіх гаспадараў, якім надаць ухіл садова-гародных баз для забясьпечаньня насельніцтва гатунковым пасадчым і гародным матар'ялам. Пры арганізацыі гэтых гаспадараў трэба мець на ўвазе максымальнае забясьпечанье насельніцтва гатунковым матар'ялам;

б) каб забясьпечыць пладовыя выхавальнікі стандартным матачным матар'ялам, падвоймі для прышчэп, а таксама, каб рэгуляваць усю справу выращваньня добраякаснага пасадачнага і насеннага садова-гароднага матар'ялу і гандаль імі, даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства распачаць арганізацыю з 1928-29 г. цэнтральны дзяржаўнай садова-гароднай базы, звязаўшы яе арганізацыіна і тэрытарыяльна з аднёю з навукова-даследчых установаў па садоўніцтву і гародніцтву;

в) у галіне гародніцтва зьвярнуць увагу на пашырэньне мерапрыёмаў для разывіцця гародных культур, якія ва ўмовах БССР могуць мець прымысловое і экспартнае значэнне і на пашырэньне контрактациі іх ураджая. Акруговым выканаўчым камітэтам ужыць належныя заходы да пашырэньня гародніцтва вакол гарадоў;

г) прадугледзець у плянах пашырэньня прымысловых вытворчых прадпрыёмаў і каапэрациі для пераапрацоўкі прадукцыі садавіны і гародніны.

Ж. У галіне жывёлагадоўлі.

9. Лічачы, што ва ўмовах БССР уздым ураджайнасці і вытворчасці сельскай гаспадаркі неразрыўна звязан з жывёлагадоўляй, правесці наступныя мерапрыёмствы для зынішчэння недахопаў, якія затрымоўваюць разыўцьцё жывёлагадоўлі:

а) лічыць патрэбным, каб вёскі і пасёлкі, дзе ёсьць ня менш 20 двараў, завялі быка-вытворніка ў абавязковым парадку; даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства распрацаўваць пытаньне аб крэдытах на набыцьцё іх;

Увага. Народны Камісарыят Земляробства павінен распрацаўваць таксы за карыстаньне быком-вытворнікам.

б) абавязаць Белсельтрэст утрымоўваць ня менш двух заводзкіх быкоў-вытворнікаў у кожнай савецкай гаспадарцы толькі для жывёлы навакольнага насельніцтва;

в) абавязаць усе больш моцныя калектыўныя гаспадаркі ўтрымоўваць ня менш аднаго заводзкага быка-вытворніка для жывёлы навакольнага насельніцтва;

г) Цэнтральны Малочна-Жывёлагадоўчы Саюз павінен правесці адпаведную арганізацыйную працу для пашырэння сеткі злучных пунктаў пры малочна-жывёлагадоўчых таварыствах з таким разылікам, каб кожнае таварыства мела быкоў для жывёлы члену таварыства і некаапэраванага насельніцтва.

10. Каб забясьпечыць мерапрыёмствы для ўтварэння злучных пунктаў з быкамі:

а) штогодна вылучаць ільготныя фонды для крэдытаўання сельска-гаспадарчага насельніцтва на закупку і вырошчваньне быкоў-вытворнікаў;

б) Народны Камісарыят Земляробства, Цэнтральны Малочна-Жывёлагадоўчы Саюз і Белсельтрэст павінны арганізаваць справу вырошчваньня заводзкіх быкоў-вытворнікаў па лініі савецкіх і калектыўных гаспадараў і паасобных сялянскіх гаспадараў, скарыстоўваючы разам з гэтым, як заводзкі фонд, лепшы маладняк гарадзкой і местачковай жывёлы.

11. Каб разводзіць заводзкую жывёлу для забясьпечаньня савецкіх і калектыўных гаспадараў і іншых кааперацыйных аб'яднанняў, а таксама каб вывучыць якасць мясцовай жывёлы і падбор яе, пашырыць у 1928-1929 г. дзяржаўную заводзкую группу буйнай рагатай жывёлы. Адначасова ўжыць заходы да замены ў бліжэйшыя гады незаводзкай жывёлы савецкіх гаспадараў на заводскую. Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства распрацаўваць на працягу шасці месяцаў і праз Дзяржаўную Плянавую Камісію падаць у СНК плян ўтварэння статкаў калектыўных гаспадараў, а таксама і для часткі статкаў.

12. Узмоцніць мерапрыёмствы для съвінагадоўлі, пашырыўшы сетку заводаў заводзкіх съвіней з таким разылікам, каб на працягу пяці гадоў забясьпечыць патрэбную колькасць заводзкай вытворчасці ў Менскай, Аршанскай, Магілеўскай, Гомельскай і Бабруйскай акругах, для чаго:

а) абавязаць Белсельтрэст мець у кожнай савецкай гаспадарцы з 1928-29 г. па аднаму заводзкаму кныру для съвіней насельніцтва;

б) абавязаць калектыўныя гаспадаркі мець з 1928-29 г. дастатковую колькасць заводзкіх кныроў для съвіней калектыўных гаспадараў, а таксама і для часткі съвіней навакольнага насельніцтва;

в) абавязаць малочна-жывёлагадоўчыя таварысты, а таксама пасёлкі і паасобныя вёскі мець заводэкіх кныроў у колькасці, патрэбнай для іх сувінені.

Арганізоўваць за сродкі бюджetu злучныя пункты з кнырамі для сувінені бядняцка-серадняцкіх гаспадарак у тых мясцох, дзе ёсьць спрыяльныя ўмовы для разьвіцця бэконнай сувінагадоўлі.

13. Народны Камісарыят Гандлю павінен, наглядаць за тым, каб арганізацыямі, якія гандлююць мясам, была паширана контрактатыя сувінені для вырошчвання на бэкон, увёўшы доўгатэрміновую контрактацию і забясьпечыўшы сельска-гаспадарчаму насельніцтву збыт на бэкон бэконнага сыру па памыслай цене.

Народнаму Камісарыяту Земляробства і Народнаму Камісарыяту Гандлю на працягу трох месяцаў распрацаўваць парадак правядзення ўмовы і контрактациі.

14. Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства і Навукова-Дасьледчаму Інстытуту на працягу трох месяцаў вывучыць пытанье аб магчымасці арганізацыі самастойнай дзяржаўнай заводской культуры па жывёлагадоўлі БССР.

3. У галіне кармовага пытання.

15. Маючы на ўвазе, што адным з асноўных тормазаў разьвіцця жывёлагадоўлі зьяўляецца невыстарчальнае забясьпечаньне жывёлы кормам, каб хутчэй палепшыць жывёлагадоўлю на працягу пяці гадоў—Народнаму Камісарыяту Земляробства ўжыць заходы да ажыццяўлення, як мінімум, наступныя мерапрыёмствы:

а) давесці плошчу пад кармавымі кораньплодамі на менш, як да 100000 гект.;

б) разгарнуць, пачынаючы з 1928-29 г., практичныя мерапрыёмствы для организацыі сіласавання кармоў з такім разьлікам, каб да канца пяцігоддзя ўцягнуць у гэту працу ўсе савецкія і калектывныя гаспадаркі і пасёлкі;

в) разгарнуць масавую працу для ўтварэння штучных пашаў, абавязаўшы залажыць штучныя пашы ў бліжэйшыя два гады ў кожнай савецкай гаспадарцы і на працягу пяці гадоў у кожнай калектывной гаспадарцы і пасёлку;

г) даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства на працягу месяца падаць у СНК праект аб абавязковым выдзяленні плошчы пад штучныя пашы пры правядзенні земляўпарадакавання;

д) правесці павярхоўнае палепшанье ўсіх прыродных сенажаціў, надаўшы гэтае працы грамадзкі і абавязковыя характеристар, звязаны ўшанаваннем адначасова ўвагу на пашырэнне працы агрономаў для культурнага палепшання;

е) пашырыць плошчу палявога травасеву, увёўшы яго ў сталы севазварот;

ж) узмацніць перавод на шматпольле з такім разьлікам, каб тэмп працы пераводу на шматпольле не адставаў ад тэмпу земляўпарадакавання, для чаго забясьпечыць райёны патрэбнымі сродкамі і тэхнічнымі сіламі;

з) увесці абавязковасць ужывання шматпалёвых севазваротаў у калектывных гаспадарках і пасёлках.

І. У галіне вэтэрынарыі.

16. Бяручы пад увагу недастатковасць аблугоўвання вэтэрынарных патрэб насельніцтва і пашырэнне некаторых пошасціяў на жывёлу, запрапанаваць Народнаму Камісарыяту Земляробства павялічыць

тэмп разьвіцца вэтэрынарнай справы і ліквідаваць на працягу пяці гадоў паширэнне пошасця ў на жывёлу, для чаго:

а) вывучыць пытаныне аб мэтазгоднасці рэарганізацыі Беларускі Дзяржаўны Вэтэрынарна-Бактэрыйалёгічны Інстытут у Навукова-Дасьледчы Эпізоаталёгічны Інстытут, даручыўшы яму, апроч вырабу біа-препаратаў, вывучэнне існуючых заразных і пошасных хвароб сельска-гаспадарчай жывёлы і птушак і дапасаванье навуковых мэтадаў змагання з гэтымі хваробамі да практичнага ўжывання;

б) паширыць аддзяленне Вэтэрынарна-Бактэрыйалёгічнага Інстытута для вырабу супроцьчумнай сырваткі з такім разылкам, каб у 1932-33 г. была зроблена прышчэпка на менш 50 проц. усіх сывіней;

в) каб належна аблугаўваць вэтэрынарныя патрэбы сельскіх гаспадарак і асабліва гаспадарак агромаджанага сектару, паширыць сетку вэтэрынарна-лекарскіх вучасткаў з такім разылкам, каб колькасць вучастковых вэтэрынарных лекараў была павялічана ў трох разах;

г) правесці працу для забясьпечання вэтэрынарна-лекарскіх вучасткаў вэтэрынарнымі больніцамі, прычым штогод, апроч рамонту вэтэрынарных больніц і амбуляторый, павінна быць пабудавана ў кожным раёне да 1932-33 г. на менш, як па аднай тыповай вэтэрынарнай больніцы;

д) паширыць грамадскую вэтэрынарна-асьветную працу, уцягнуўшы ў справу вэтэрынарнага будаўніцтва працоўнае насельніцтва.

К. У галіне аграпамогі і агранамізацыі насельніцтва.

17. Каб лепш арганізацыі агранамічную дапамогу, даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства распрацаваць і падаць на зацверджаныне Савету Народных Камісараў праект практичных мерапрыёмстваў, патрэбных для ўзмацнення агрывкультурнай сеткі, асабліва для аблугаўвання калектыўных гаспадарак і сельска-гаспадарчых аб'яднанняў, і наогул для палепшання агранамічнай дапамогі насельніцтву.

18. Каб паширыць у сельскай гаспадарцы палепшаныя прыёмы агра-тэхнікі:

а) распрацаваць систэму мерапрыёмстваў для паширэння з найбольшим посьпехам у масах насельніцтва дасягнення ў дасылдчых установоў праз арганізацыю аддзелаў прыстасавання пры дасылдчых станцыях, для чаго прадугледзіць патрэбныя сродкі з 1928-29 году;

б) даручыць Народнаму Камісарыяту Асьветы і Народнаму Камісарыяту Земляробства перагледзіць навучальныя пляны і праграмы Беларускай Сельска-Гаспадарчай Акадэміі, сельска-гаспадарчых тэхнікумаў і сельска-гаспадарчых школ для большага прыстасавання іх для запатрабавання ў разьвіцца сельскай гаспадаркі БССР і вырашэння задач калектывізацыі, уздыму вытворчасці і ўраджайнасці.

19. Для максімальнага разгортвання ўсіх агрывкультурных мерапрыёмстваў у бліжэйшае пяцігоддзе на грунце широкай агранамізацыі гаспадарчага насельніцтва:

а) прыстасаваць праграму агульнай навучальнай школы ў вёсцы да мэтаў агранамічнага выхавання моладзі;

б) арганізацыю масавую падрыхтоўку вясковага настаўніцтва праз спецыяльныя курсы і ўвесці асновы агранамії, арганізацыі сельскай гаспадаркі і калектывізацыі ў праграму пэдагагічных тэхнікумаў, каб забясьпечыць сельска-гаспадарчы ўхіл у систэме агульна-вясковай школы; пачаць гэту працу з 1928-29 году і асыгнаваць патрэбныя

сродкі ў қаштары се Народнага Камісарыту Асьветы. Даручыць Народнаму Камісарыту Асьветы, разам з Народным Камісарыятам Земляробства распрацаўца і падаць на зацьверджанье СНК БССР на працягу месяца плян прыстасавання систэмы агульна-навучальнай школы, каб яна давала патрэбныя агранамічныя веды шырокай масы сялянства;

в) забясьпечыць па лінii мясцовага бюджету асыгнаваныні сродкаў на арганізацыю сельска-гаспадарчых курсаў для дарослых сялян;

г) забясьпечыць выданыне і шырокое распаўсюджваныне сярод насельніцтва навукова-папулярных і танных брашур па ўсіх галінах сельскай гаспадаркі і калектывнага земляробства.

20. Каб стымуляваць ужываныне агрыкультурных палепшанняў і павялічыць самадзейнасць насельніцтва ў палепшаныні гаспадаркі, лічыць патрэбным утварыць з 1928-29 году спэцыяльны фонд для прэміяння гаспадараў і агранамічнага персаналу за ўвядзеныне агрыкультурных палепшанняў. Народны Камісарыят Земляробства і Народны Камісарыят Фінансаў павінны на працягу месяца распрацаўца палажэньне аб фондае, яго разьмерах і аб парадку выдаткованыня.

Л. У галіне гаспадарчага ўпарадкованыня сялянскіх гаспадараў.

21. На працягу двух гадоў правесьці шэраг мерапрыёмстваў для гаспадарчага ўзмацненьня і арганізацыі гаспадараў у тых пасёлках, дзе было праведзена ў папярэднія гады земляўпарадкованыне без гаспадарчага будаўніцтва, вызначыўшы для гэтай мэты патрэбны лік аграномаў-каморнікаў.

М. У галіне дасылччае справы.

22. У сувязі з тым, што ўсе вызначаныя вышэй мерапрыёмствы можна будзе ажыццяўіць толькі тады, калі дакладна будзе вывучана сельская гаспадарка, калі будуть скарыстоўвача шырокімі коламі сялянства дасягненыні навуковых арганізацый і дасылчых станций, Народны Камісарыят Земляробства і Навукова-Дасылчы Інстытут павінны:

а) ужыць заходы да максымальнага разгортваныня працы сельска-гаспадарчых дасылчых станций, забясьпечыўшы іх у належнай колькасці сіламі і сродкамі;

б) максымальна пашырыць працу інстытуту сялян-дасылчыкаў;

в) разгарнуць працу для вывучэння лубіну (на корм і ўгнаенне), сэрэдэлі, плюшкі, азімай вікі і інш. культур, звязаныўшы пры гэтым асаблівую ўвагу на вывядзеныне хуткасцелых гатункаў лубіну;

г) значна разгарнуць працу для вывучэння расылін для сіласваныня і штучных пашаў;

д) разгарнуць працу для вывучэння ўмоў ужываныня і эфектыўнасці вапнаваныня і мінеральных угнаенняў на паасобных тыпах глебы, арганізаваўшы для гэтых мэт шырокую сетку калектывных дасыледаў;

е) пашырыць працу дасылчых установаў у справе скарыстаныя торпу на ўгнаенне і падсцілку;

ж) максымальна разгарнуць дасылчую працу па тэхнічных і прамысловых культурах (бульба, лён, канопля);

з) паскорыць арганізацыю і належным чынам аbstаляваць пясчанабалотную дасылчую станцыю на Палесьсі;

і) пашырыць дасылчую працу па жывёлагадоўлі.

VI. Неадкладна пачаць практичную працу для арганізацыі ўсебеларускай выстаўкі сельскай гаспадаркі і прамысловасці і для правядзення ў 1928-29 годзе патрэбных сродкаў, звязаных з правядзеннем конкурсу.

VII. Каб ажыццяўіць гэтую пастанову ў дачыненьні да дадатковых мерапрыёмстваў на 1928-29 год, запрапанаваць Народнаму Камісарыяту Земляробства на працягу тыхня скласці каштарыс на патрэбную дадатковую сродку і падаць на зацверджанне СНК.

VIII. Даручыць Дзяржаўнай Плянавай Камісіі і ўсім народным камісарыятам і цэнтральным установам пры распрацоўцы пяцігадовых плянаў узяць пад увагу гэтую пастанову.

IX. Даручыць Народнаму Камісарыяту Фінансаў, Вышэйшаму Савету Народнай Гаспадаркі, Народнаму Камісарыяту Земляробства і Белсельбанку ў сваіх гадовых плянах канкрэтныя лічбы, якія вынікаюць з дырэктыў і заданняў паводле гэтай пастановы.

X. Даручыць Народнаму Камісарыяту Рабоча-Сялянскай Інспекцыі зрабіць да 1-га чэрвеня 1929 году ў Савеце Народных Камісараў даклад аб выкананні гэтай пастановы.

XI. Запрапанаваць Народнаму Камісарыяту Земляробства і акруговым выкананчым камітэтам ужыць патрэбныя заходы да широкай палублівай гэтай пастановы сярод асноўнай масы сялянства.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР **М. Галадзед.**

Нам. Кірауніка Спраў Савету Народных Камісараў і Эканамічнай Нарады БССР **Л. Дубавіцкі.**

20 сінегня 1928 году
гор. Менск.

ГІФЕНДЕЛАЙ

З Ъ М Е С Т .

1. Васілевіч І. А.—Асноўныя практычныя задачы дзяля вырашэння праблемы ўраджайнасці ў БССР
2. Прышчэпаў Зым.—За калектывізацію, за ўздым ураджайнасці
3. Прохараў А.—Шляхі вырашэння проблемы ўраджайнасці
4. Бойка Б.—Роля севазварота ў падвышэнні ўраджайнасці
5. Саўкін П. С.—Роля мэліорацыі і культура балот у справе падняцця вытворчых сіл зямлі БССР
6. Шыпэрка А.—Значынне культуры балот у агульнай систэме мерапрыемстваў па падвышэнню ўраджайнасці ў БССР
7. Дуброўскі М.—Проблема ўраджайнасці і сялянскі досьлед на балоце
8. Бахчэяў Ф. Я.—Торф і падвышэнне ўраджайнасці ў БССР
9. Маргелаў С.—Проблема ўраджайнасці ў сувязі з разьвіццём штандартам і с.-г. індустрыі БССР
10. Праф. Рэнард К. Г.—Да пытання аб напрамку сэлекцыіна-насеннаводнай працы
11. Рэго Г. Р.—Сэлекцыя і с.-г. вытворчасць
12. Дзямідовіч А. П.—Бульба, яе гатунак і ўраджайнасць
13. Праф. Кедраў-Зіхман О. К.—Проблема ўраджайнасці і вапнаваныне глеб БССР
14. Трус П. С.—Аб вапнаваныні глебы
15. Сыцапуржынскі В. А.—Аграрнімія і сялянскі досьлед
16. Праф. Вейс Ю. А.—Механізацыя с.-г. ураджайнасці і прыбытковасць
17. Самко—Лепшыя машины і прылады для сялянскіх гаспадарак Беларусі
18. Уліцін Аграном—Увага жывёлагадоўлі
19. Тачыцкі Я.—Масавы досьлед у праблеме разьвіцця сельскае гаспадаркі
20. Чуйко Г. М.—Сялянскі досьлед—найлепшы шлях да падвойнай ураджайнасці
21. Праф. Медзіш М.—Фітапатолёгія і падвышэнне ўраджайнасці
22. Тупяневіч С. М.—Высокі ўраджай і грыбныя хваробы расылін
23. Праф. Бурштэн М.—Асновы организацыі дасьледчай справы па садоўніству ў БССР
24. Страж Р. Г.—Буфэрнае дзеяньне соку пладоў, як паказальнік лежкасці
25. Лебядзевіч М. Г.—Каналізацыя на травяных балотах і ўраджай сена
26. Праф. Дубах А. Д.—Мэліорация і каленізацыя балот Пруссі
27. Лазарэвіч П.—Падсочны промысел Лесзагу НКЗБ
28. Вірын—Да пытанняў аб разымерах гаспадаркі і формах землікарства на каленізацыйным фонды
29. Маслакавец Г.—Падвышэнне ўраджайнасці і сельска-гаспадарча-метэоролёгічныя назірананні
30. Аўчыннікаў Т. Неадкладныя задачы падвышэння кваліфікацыі аграпэрсаналу
31. Праф. С. В. Скандракоў—Ураджай і мінэральныя ўгнаенны

Х р о н і к а .

1. Даклад НКЗ аб выніках аграварэння практу Саюзнага закону аб асновах земляў-парацавання (далож. на паседж. Прэзыдыуму ЦВК БССР 1 кастрычніка 1928 г.)
2. Першая Конферэнцыя Інстытуту Сялян-Дасьледчыкаў Горацкай Раённай С.-Г. Дасьледчай Станцыі
3. Конферэнцыя Сялян-Дасьледчыкаў Віцебскай Дасьледчай Станцыі
4. Шляхі і мэтады падвышэння ўраджайнасці (диспут у Менску ў жніўні месцы 1928 г.)
5. Пастанова Горацкае Камісіі па ўз্যніццю ўраджайнасці
6. З камандыроўкі ў Мазырскую, Гомельскую, Полацкую і Віцебскую акругі
7. Аб Міжнародным Лясным Кангрэсе ў Швейцаріі

Б і б л і о г р а ф і я .

1. Бранавец—Вучоны аграном У. С. Лінсевіч. Рэнтабельнасць інтэнсіўнай культуры балот па 12-гадовых матэрыялах (1914—1925) Менскай Балотнай Дасьледчай Станцыі з прадмовою праф. Н. С. Фралова. Менск, 1928 г.
2. Праф. Мельнік С.—G. Huffel: "Economie Forestière"
3. Праф. Макарэўскі—Праф. А. А. Калантар і А. В. Озеров Беларускі скот. Па даным экспедыцыі па дасьледванню б. Гомельскай губ. Выд. "Новая Деревня", 174 стар., п. 1 р. 50 к., тыраж 1000
Мерапрыемствы да павялічэння ўраджайнасці і вытворчасці сельскае гаспадаркі БССР
Пастанова Савету Народных Камісараў БССР

